

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А.А. КУЛЕШОВА»

УЧЕНЫЕ МГУ имени А.А. КУЛЕШОВА

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПРАВОЧНИК



Могилев 2013

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

УДК 016:[378.4(476.4)]

ББК 91.9:7

У91

*Печатается по решению редакционно-издательского совета
МГУ имени А.А. Кулешова*

Ученые МГУ имени А. А. Кулешова : библиографический справочник /
У91 сост.: **С. А. Порошков**, В. В. Старостенко, Е. К. Сычова ; под общ. ред. К. М. Бондаренко. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. – 284 с. : ил.

ISBN 978-985-480-860-4

В справочнике представлены сведения об ученых МГУ имени А.А. Кулешова, имеющих ученые степени и звания и/или другие творческие заслуги и работавших в вузе в период с 1997 г. (время преобразования в классический университет) по 2012 г. Справки сгруппированы по факультетам, в пределах факультетов располагаются в алфавитном порядке.

УДК 016:[378.4(476.4)]

ББК 91.9:7

ISBN 978-985-480-860-4

© МГУ имени А. А. Кулешова, 2013



ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агеев Александр Григорьевич
Алексейчикова Наталья Николаевна
Аленькова Юлия Васильевна
Афанасьев Владимир Николаевич
Баранова Елена Валентиновна
Бондаренко Константин Михайлович
Борисенко Владимир Васильевич
Бычок Сергей Михайлович
Вишневский Михаил Иванович
Волчок Геннадий Игнатьевич
Воробьев Александр Александрович
Гирин Валентина Николаевна
Дмитрачков Петр Фролович
Дьяченко Олег Викторович
Жукова Инна Брониславовна
Кармазинов Леонид Стефанович
Ковалёва Лариса Аркадьевна
Коваленчиков Николай Николаевич
Колосов Александр Владимирович
Копытин Вячеслав Федорович
Копытина Галина Григорьевна
Костенич Владимир Анатольевич
Лавринович Дмитрий Сергеевич
Лисичкин Владимир Михайлович
Лукьянов Петр Григорьевич
Марзалюк Игорь Александрович
Матюшевская Мария Иосифовна
Найборт Людмила Ерофеевна
Опиок Тамара Владимировна
Попов Владимир Ильич
Порошков Сергей Александрович
Пурешева Наталья Михайловна
Риер Яков Григорьевич
Семин Виктор Михайлович
Старостенко Виктор Владимирович
Табунов Василий Васильевич
Токова Наталия Юсуфовна
Трещенок Яков Иванович
Чекалина Ренаида Сергеевна
Чесноков Николай Григорьевич
Шардыко Игорь Владимирович

АГЕЕЎ Аляксандр Рыгоравіч



Нарадзіўся ў 1960 г. у г. Шклове Магілёўскай вобласці. У 1981 г. закончыў з адзнакай гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Гісторыя». Працаваў настаўнікам у Навабрашчынскай СШ Шклоўскага раёна, пасля службы ў арміі – выкладчыкам Магілёўскага СПТВ № 14. З 1991 г. працаваў асістэнтам, з 1992 г. – стар-

шым выкладчыкам, з 1995 г. – дацэнтам кафедры гісторыі і культуры Беларусі МДПІ (з 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова. У 1999 г. пераведзены на кафедру археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін. З 2002 г. – дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі, а з 2003 г. дацэнт зноў утворанай кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін МДУ імя А. А. Куляшова.

У 1988–1991 гг. вучыўся ў аспірантуры Інстытута гісторыі АН Беларусі, у якім у 1992 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю «Грамадска-палітычная дзейнасць рабочага класа Беларусі ў 1956–1965 гг.» (навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, акадэмік АН Беларусі М. П. Касцюк). Кандыдат гістарычных навук (1992). Дацэнт (1997).

Асноўныя вучэбныя дысцыпліны: «Краязнаўства і этналогія Беларусі», «Этнаграфія і этналогія Беларусі», «Дадзеныя этнаграфіі Беларусі ў археалагічных рэканструкцыях», «Ахова помнікаў гісторыі і культуры», кіраўнік гісторыка-краязнаўчай практыкі.

Сфера навуковых інтарэсаў: палітычная гісторыя Беларусі XX ст., гісторыя адукацыі Беларусі, гісторыя штодзённага жыцця насельніцтва ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1945 гг.), рэгіянальная гісторыя Магілёўшчыны.

Выканаўца дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Сацыяльныя працэсы» (2001–2005 гг.): заданне «Комплексныя даследаванні сацыяльна-культурных функцый універсітэта ў грамадстве, якое трансфармуецца» (кіраўнік – кандыдат філалагічных навук М. А. Аўласевіч); дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Гісторыя і культура» (2006–2010 гг.): заданне «Трансфармацыя грамадска-палітычнага жыцця беларускага грамадства ў XX стагоддзі» (№ 20065207) (кіраўнік – кандыдат гістарычных навук К. М. Бандарэнка). Па заданні Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта – выканаўца навукова-даследчай праграмы «Комплекснае даследаванне гісторыі і культуры Магілёўскай вобласці» (2005 г.); навукова-рэдакцыйнай падрыхтоўкі прадстаўніцкага выдання кнігі-альбома «Рэспубліка Беларусь. Магілёўская вобласць» (№ 20014920). Кіраўнік і выканаўца шэрага дзяржаўных навуковых тэм з Магілёўскім гарадскім выканаўчым камітэтам, абласной федэрацыяй прафсаюзаў.

Сябра навуковага Беларускага геаграфічнага таварыства. У 1993–2001 гг. з'яўляўся рэдактарам навукова-папулярнага гісторыка-краязнаўчага альманаха «Магілёўская даўніна». У 2003 і 2007 гг. быў абраны дэпутатам Магілёўскага гарадскога савета дэпутатаў. З'яўляецца членам тапанімічнай камісіі пры Магілёўскім гарадскім выканаўчым камітэце.

Удзельнік каля 50 навуковых канферэнцый. Адзін з арганізатараў некалькіх навукова-практычных канферэнцый «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць».

Аўтар больш за 120 навукова-метадычных публікацый, з якіх у суаўтарстве – 20.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Вучэбныя выданні з грыфам Нацыянальнага інстытута адукацыі:

- Науменко, В.В. Очерки истории образования Могилевщины : пособие / В.В. Науменко, В.С. Богданов, А.Г. Агеев. – Могилев : МГОИРО, 2012. – 504 с. : ил.

[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования»]

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Агееў, А. Р. Рабочыя ў прафесіянальных саюзах Беларусі ў 1956–1965 гг. Абвешчаныя правы і рэальнасць / А. Р. Агееў // Весці АН Беларусі. Сер. грамадскіх навук. – 1991. – № 6. – С. 56–65.
- Агееў, А. Р. Да гісторыі дзейнасці інстытута народнай адукацыі ў Магілёве / А. Р. Агееў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 1(5). – С. 51–60.
- Старонкі гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта / А. Р. Агееў [і інш.] // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1998. – № 1. – С. 4–10.
- Агееў, А. Р. Першыя выкладчыкі і настаўнікі ў гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 4. – С. 241–248.
- Агееў, А. Р. Імёны і назвы Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова – лясцеўка грамадска-палітычных працэсаў XX стагоддзя / А. Р. Агееў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2011. – № 5. – С. 11–17.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

- Агеев, А. Г. Бастовали ли рабочие до перестройки? / А. Г. Агеев // Человек и экономика. – 1991. – № 5. – С. 25–27.
- Агееў, А. Р. Фарміраванне палітычнай эліты БССР у паслясталінскі час вачыма замежных даследчыкаў / А. Р. Агееў // Беларуская мінуўшчына. – 1994. – № 4. – С. 22–23.
- Агееў, А. Р. Магілёўшчына пад час вайны 1812 года / А. Р. Агееў // Магілёўская даўніна : збор артыкулаў. – Мінск : [б. в.], 1995. – С. 51–60.
- Агееў, А. Р. Вытокі. Час нараджэння (1913–1917 гг.) / А. Р. Агееў // Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова : мінулае і сучаснасць / А. Р. Агееў [і інш.]; пад рэд. М. І. Вішнеўскага. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – С. 9–34.
- Агееў, А. Р. Станаўленне педагагічнай адукацыі на Магілёўшчыне (1918–1930 гг.) / А. Р. Агееў // Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова : мінулае і сучаснасць / А. Р. Агееў [і інш.]; пад рэд. М. І. Вішнеўскага. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – С. 35–64.
- Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта (1913–1940 гг.): дакументы і матэрыялы / аўт.-склад. А. Р. Агееў, К. М. Бандарэнка, В. П. Клімковіч ; пад агул. рэд. К. М. Бандарэнка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – 216 с.
- Агееў, А. Р. Магілёўская ратуша: гісторыя адраджэння і яе ўрокі / А. Р. Агееў // «ARCHE Пачатак». – 2010. – № 3. – С. 342–362.
- Агееў, А. Р. Пачатак станаўлення гістарычнай адукацыі ў Магілёўскім педінстытуце (1913–1933 гг.) / А. Р. Агееў // Гістарычны факультэт : да 75-годдзя ўтварэння. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – С. 15–24.
- Агееў, А. Р. Штодзённае жыццё ў гады вайны / А. Р. Агееў // Могилевский поисковый вестник / сост. Н. С. Борисенко. – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. Спиридона Соболя, 2011. – Вып. 6. – С. 90–95.

Навукова-папулярныя выданні:

- Агееў, А. Р. Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах / А. Р. Агееў, І. А. Марзалюк, І. А. Пушкін. – Магілёў : [б. в.], 1997. – 192 с.
- Агееў, А. Р. Магілёў на скрыжаванні / А. Р. Агееў, І. А. Пушкін. – Магілёў : [б. в.], 1999. – 96 с. : іл.
- Агееў, А. Р. Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах / А. Р. Агееў, І. А. Марзалюк, І. А. Пушкін. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Магілёў : [б. в.], 1999. – 204 с. : іл.
- Агееў, А. Р. Магілёў на скрыжаванні / А. Р. Агееў, І. А. Пушкін. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Магілёў : [б. в.], 2000. – 96 с. : іл.
- Агеев, А. Г. Перекрестки моголевской истории / А. Г. Агеев, Я. И. Климуть, И. А. Пушкин. – Минск : Туринфо, 2004. – 216 с. : ил.

- Агеев, А. Г. История профсоюзного движения Могилевщины / А. Г. Агеев, И. А. Пушкин. – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. Спиридона Соболя, 2005. – 216 с. : ил.
- Агееў, А. Р. Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне / А. Р. Агееў, А. А. Трусаў. – Мінск : [б. в.], 2008. – 144 с. : іл.
- Агееў, А. Р. Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне / А. Р. Агееў, А. А. Трусаў. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбуйненая друкарня, 2010. – 160 с. : іл.

АЛЕКСЕЙЧИКОВА Наталья Николаевна

Родилась в 1980 г. в д. Польшковичи Могилевского района Могилевской области. В 2005 г. окончила исторический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова. В 2009–2010 гг. – старший преподаватель кафедры археологии и специальных исторических дисциплин. С 2010 г. – доцент кафедры историко-правовых дисциплин УО «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь».



В 2005–2007 гг. училась в аспирантуре МГУ им. А. А. Кулешова без отрыва от производства, в 2007–2009 гг. – с отрывом от производства. В 2008 г. получала стипендию Президента Республики Беларусь. В 2009 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Матримониальность граждан Беларуси магдебургской юрисдикции в XVI – XVIII вв.» (научный руководитель – доктор исторических наук доцент И. А. Марзалюк). Кандидат исторических наук (2009).

Сферой научных интересов является история семьи и семейной жизни граждан Беларуси в XVI – XVIII вв., гендерная история.

Автор более 20 научных публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Алексейчикова, Н. Н. Формы и виды браков XVI – XVII вв. в Беларуси (по материалам актовых книг магдебургского магистрата) / Н. Н. Алексейчикова // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А. Гуманит. наук. – 2007. – № 1. – С. 35–42.
- Аляксейчыкава, Н. М. Матрыманыяльнасць беларускіх гараджан у XVI – XVIII стагоддзях (гістарыграфічны аспект) / Н. М. Аляксейчыкава // Вестн. Брест. гос. ун-та. – 2008. – № 2. – С. 28–36.
- Алексейчикова, Н. Н. Бракоразводные процессы в Могилеве во второй половине XVI – первой половине XVII вв. / Н. Н. Алексейчикова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 1. – С. 22–27.
- Алексейчикова, Н. Н. Семейная жизнь жителей Могилева в XVI – XVII вв. (экономический аспект) / Н. Н. Алексейчикова // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А. гуманит. наук. – 2008. – № 7 – С. 28–33.
- Алексейчикова, Н. Н. Влияние цеховых организаций на семейную жизнь ремесленников и купцов в XVI – XVIII вв. (на примере Могилева) / Н. Н. Алексейчикова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 4. – С. 30–36.

Статьи в научных сборниках:

- Алексейчикова, Н. Н. Церковь и семья в XVI – XVII вв. в Беларуси / Н. Н. Алексейчикова // Религия и общество : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов Междунар. науч. конф., Могилев, 25–26 мая 2006 г. / УО «Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова» ; под ред. В. В. Старостенко [и др.]. – Могилев, 2006. – С. 210–213.

- Алексейчикова, Н. Н. Невенчанный брак в XVI – XVII вв. в Беларуси / Н. Н. Алексейчикова // Романовские чтения – 2 : сб. науч. трудов Междунар. конф., Могилев, 10 – 11 ноября 2005 г. / УО «Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова» ; редкол.: М. И. Вишневский [и др.]. – Могилев, 2006. – С. 68–70.
- Алексейчикова, Н. Н. Бракоразводные записи XVI – XVII вв. как источник по истории семейных взаимоотношений горожан / Н. Н. Алексейчикова // Романовские чтения – 3 : сб. науч. трудов Междунар. конф., Могилев, 23–24 ноября 2006 г. / УО «Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова» ; редкол.: И. А. Марзалюк [и др.]. – Могилев, 2007. – С. 119–120.
- Алексейчикова, Н. Н. Под «копейкой» мужчин или Положение горожанки в XVI – XVII вв. (по материалам актовых книг Могилевского магистрата) / Н. Н. Алексейчикова // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва : зб. навук. прац. ; уклад.: І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбуйненая друкарня, 2007. – С. 21–25.
- Алексейчикова, Н. Н. Институт опекунов в городах Беларуси в XVI – XVII вв. (на примере Могилева) / Н. Н. Алексейчикова // «Лёў Сапега (1557–1633 г.) і яго час» : зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я. Купалы ; рэдкал.: С. В. Марозава [і інш.]. – Гродна, 2007. – С. 247–251.
- Алексейчикова, Н. Н. История изучения матримониального поведения жителей городов Беларуси в XVI – XVIII вв. / Н. Н. Алексейчикова // Проблемы методологии исследований истории Беларуси : сб. науч. трудов Междунар. науч. конф., Минск, 26–27 октября 2006 г. / Институт истории Национальной академии наук Беларуси ; редкол.: А. А. Каваленя [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2008. – С. 135–137.
- Алексейчикова, Н. Н. Формирование новой семьи в XVI – XVIII вв. (по материалам актовых книг магдебургского магистрата) / Н. Н. Алексейчикова // Романовские чтения – 5 : сб. науч. трудов Междунар. конф., Могилев, 27 – 28 ноября 2008 г. / УО «Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова» ; редкол.: Н. М. Пурышева [и др.]. – Могилев, 2009. – С. 43–45.

АЛЕНЬКОВА Юлия Васильевна

Родилась 5 декабря 1969 г. в г. Могилеве. В 1992 г. окончила с отличием исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История». С 1992 по 1997 г. работала учителем истории и мировой художественной культуры в Могилевской городской гимназии № 1. Учитель высшей квалификационной категории. С 1997 по 2007 гг. являлась сотрудником кафедры гуманитарных дисциплин Могилевского технологического института (с 2002 г. – УО «Могилевский государственный университет продовольствия»), пройдя путь от ассистента до доцента. С 2007 г. – доцент кафедры философии УО «МГУ им. А. А. Кулешова».

В 1994–1996 гг. прошла переподготовку на кафедре философии и культурологии Республиканского института высшей школы и гуманитарного образования (ныне – РИВШ) по специальности «Культурология». В 1995–1999 гг. обучалась в аспирантуре РИВШ БГУ по специальности «Теория и история культуры». В 2004 г. в Белорусском государственном университете культуры защитила кандидатскую диссертацию «Культурологическая концепция русского философского символизма первой четверти XX века» (научный руководитель – кандидат философских наук Г. Я. Миненков). Кандидат культурологии (2004). Доцент (2007).

Основные преподаваемые дисциплины: «Культурология», «Философия», «Этика», «Эстетика», «Религиозная антропология».

Сфера научных интересов: теория культуры, философия культуры, философская антропология.

Участник более 20 конференций, в т.ч. более 10 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций (из них 2 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Обществоведение : учебное пособие для 10-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. – 240 с. [сайт]. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 10-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага ; пер. з рускай мовы М. В. Супрунчука. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. – 240 с. [сайт]. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]

Учебно-методические пособия с грифом УМО высших учебных заведений РБ:

- Аленькова Ю. В. Культурология : пособие / Ю. В. Аленькова, С. А. Данилевич. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – 256 с. [*Рекомендовано УМО по педагогическому образованию в качестве пособия*]

Курсы лекций:

- Аленькова, Ю. В. Культурология : конспект лекций для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / Ю. В. Аленькова. – Могилев : МГУП, 2005. – 162 с.

Учебно-методические издания:

- Аленькова, Ю. В. Русская философия : методические материалы по философии для студентов и аспирантов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / Ю. В. Аленькова. – Могилев : МГУП, 2005. – 16 с.
- Аленькова, Ю. В. Философия техники : методические материалы по философии для студентов и аспирантов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / Ю. В. Аленькова. – Могилев : МГУП, 2006. – 16 с.
- Аленькова, Ю. В. Философия культуры : методические материалы по философии для студентов и аспирантов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / Ю. В. Аленькова. – Могилев : МГУП, 2007. – 16 с.
- Аленькова, Ю. В. Научная революция : методические материалы по философии для студентов и аспирантов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / Ю. В. Аленькова. – Могилев : МГУП, 2007. – 16 с.
- Аленькова, Ю. В. Наука в системе культуры : методические материалы по культурологии для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / Ю. В. Аленькова. – Могилев : МГУП, 2007. – 16 с.
- Аленькова, Ю. В. Социальная антропология : программа и методические рекомендации / Ю. В. Аленькова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 30 с.
- Аленькова, Ю. В. Философия экзистенциализма : программа и методические рекомендации / Ю. В. Аленькова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 18 с.
- Аленькова, Ю. В. Религиозная антропология : программа и методические рекомендации / Ю. В. Аленькова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 48 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Аленькова, Ю. В. «Физики-лирики» русского символизма: Павел Флоренский и Андрей Белый / Ю. В. Аленькова // Чалавек. Грамадства. Свет. – 1998. – № 2. – С. 92–100.
- Аленькова, Ю. В. Жизнетворчество: лики человека творца / Ю. В. Аленькова // Чалавек. Грамадства. Свет. – 1999. – № 2. – С. 8–18.
- Аленькова, Ю. В. Символизм и модерн в России: культурологические аспекты изучения русской культуры конца XIX – начала XX века в курсе МХК / Ю. В. Аленькова // Основы мастацтва. – 1999. – № 3. – С. 53–65.
- Аленькова, Ю. В. Проблема культуры в русском символизме первой четверти XX века / Ю. В.

Аленькова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999.

№ 4(4). – С. 138–143.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Аленькова, Ю. В. Культурологические воззрения Н. Бердяева и П. Флоренского на уроках мировой художественной культуры / Ю. В. Аленькова // Мировая художественная культура : проблемы преподавания : научно-методический сборник ; под ред. Я. С. Яскевич [и др.]. – Минск : РИВШ БГУ, 1999. – С. 36–45.
- Аленькова, Ю. В. Миф в картине мира русского символизма первой четверти XX века / Ю. В. Аленькова // Сборник трудов молодых ученых и аспирантов. – Минск : РИВШ БГУ, 1999. – С. 3–7.
- Аленькова, Ю. В. Человек в новом культурном пространстве (наброски современного душевного пейзажа) / Ю. В. Аленькова // Філасофска-антропалогічны студіі 2001. Розум, свабода та долі дэялектыкі : до 80-річчя Маріі Злобіной. – Київ : Стилоос, 2001. – С. 324–335.
- Аленькова, Ю. В. Миф и «творчество жизни» в культурологической концепции и творческой биографии русских символистов первой четверти XX века / Ю. В. Аленькова // Literatura un kultura : process, mijiedarbiba, problemas. Zinatnisko rakurs krajums. – Daugavpils : Saule, 2002. – IV. – S. 40–55.
- Аленькова, Ю. В. Провинция как социокультурный феномен / Ю. В. Аленькова // Шляхі Магілёўскай гісторыі : зб. навук. прац ; уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбуйненая друкарня, 2005. – С. 453–458.
- Аленькова, Ю. В. Провинциальная идентичность в контексте глобализации / Ю. В. Аленькова // Гістарычнае і сучаснае развіццё Магілёва : зб. навук. прац ; уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбуйненая друкарня, 2007. – С. 284–289.
- Аленькова, Ю. Русский философский символизм и западноевропейская философия / Ю. Аленькова // Parerga. Miedzynarodowe studia filozoficzne. – 2010. – № 4. – С. 67–78.

АФНАСЬЕВ Владимир Николаевич



Родился 14 апреля 1953 г. в г. Быхове Могилевской области. В 1974 г. окончил исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова с квалификацией «Учитель истории и обществоведения». Работал учителем, завучем в школах Чаусского района. С 1982 г. работал на кафедре истории СССР

(теперь – кафедра восточнославянской и российской истории) МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова старшим преподавателем. С 2004 г. – доцентом кафедры восточнославянской и российской истории. В 1998–2004 гг. являлся заместителем декана исторического факультета по воспитательной работе.

В 1985 г. поступил и в 1989 г. окончил аспирантуру МГПИ им. М. Танка по специальности «Отечественная история». В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию «История строительных рабочих Белоруссии: рост численности и повышение профессионально-технического уровня (1976–1985 гг.)» (научный руководитель – доктор исторических наук профессор В. М. Фомин). Кандидат исторических наук (1995). Доцент (2007).

Основные преподаваемые дисциплины: «История восточных славян (с древнейших времен и до конца XVII века)», «Историческая география», «Эволюция российского крестьянства в XV – первой половине XIX века».

Сфера научных интересов: история восточных славян (период феодализма), история рабочего класса Беларуси, методика преподавания истории.

В 1980–1990 гг. подготовил 3 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 10 научных конференций, в т.ч. 5 международных.

Автор около 30 научных и научно-методических публикаций (из них 11 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Афанасьев, В. Н. Подготовка строительных рабочих в Белоруссии (1976–1985 гг.): учебное пособие / В. Н. Афанасьев. – Могилев: МГПИ, 1992. – 79 с.

Учебно-методические издания:

- Афанасьев, В. Н. Методическое пособие к семинарским занятиям по методике преподавания истории в школе / В. Н. Афанасьев, И. А. Козикова. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 46 с.
- Афанасьев, В. Н. Человек. Общество. Государство: методическое пособие к семинарским занятиям для слушателей ПО / В. Н. Афанасьев. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 72 с.
- Афанасьев, В. Н. Методические рекомендации к семинарским занятиям по курсу «История восточных славян с древнейших времен до конца XVII века» для студентов 1 курса стационара истфака / В. Н. Афанасьев. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 44 с.
- Афанасьев, В. Н. История культуры России: методические рекомендации к факультативу для русского отделения факультета славянской филологии / В. Н. Афанасьев. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 28 с.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Афанасьев, В. Н. Научно-технический прогресс в строительстве в БССР (1976–1985 гг.) / В. Н. Афанасьев // Вопросы социально-экономического и культурного развития Белоруссии: сб. науч. трудов. – Минск: МГПИ им. А. М. Горького, 1989. – С. 14–23.
- Афанасьев, В. Н. Первый летописец института / В. Н. Афанасьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 1(2). – С. 67–69.
- Афанасьев, У. М. Ад педагагічнага інстытута да класічнага ўніверсітэта (1971–2000 гады) / У. М. Афанасьев // Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова: мінулае і сучаснасць. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – С. 143–173.

БАРАНОВА Елена Валентиновна

Родилась 24 марта 1982 г. В 2004 г. окончила исторический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова. С 2007 г. работает на кафедре восточнославянской и российской истории в должности ассистента (2007–2009), старшего преподавателя (с 2009 г.).

В 2004–2007 гг. училась в аспирантуре БГУ. В январе 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Владимир Иванович Пичета в научно-образовательных и общественно-политических процессах Беларуси (1918–1930 гг.)», научный руководитель – кандидат исторических наук профессор А. А. Яновский. Кандидат исторических наук (2009).

Преполагает дисциплины специализации и спецсеминар по истории восточных славян.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Баранова, Е. В. В. И. Пичета в воспоминаниях и письмах коллег и учеников / Е. В. Баранова // Веснік БДУ. Серыя 3. Гісторыя, філасофія, псіхалогія, паліталогія, сацыялогія, эканоміка, права. – 2006. – № 3. – С. 9–15.
- Баранова, Е. В. В. И. Пичета и создание университетского городка (1920-е гг.) / Е. В. Баранова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 2-3. – С. 39–44.

Статьи в научных сборниках:

- Баранова, Е. В. Деятельность В. И. Пичеты по организации изучения и сохранения исторического наследия Беларуси / Е. В. Баранова // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX – XXI ст. у Беларусі: зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / [редкалегія: С. М. Ходзін (адк. ред.) і інш.]. – Мінск: БДУ, 2008. – С. 270–275.
- Баранова Е. В. В. И. Пичета и изучение истории и теории религии в Белорусском государственном университете (1920-е гг.) / Е. В. Баранова // Религия и общество – 4: сб. науч. трудов; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. – С. 134–136.
- Баранова, Е. В. В. И. Пичета и власть в 1920-е гг.: [о белорусском историке] / Е. В. Баранова // Российские и славянские исследования: научный сборник. Вып. 4; [редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. ред.) и др.]. – Минск: БГУ, 2009. – С. 178–186.

БОНДАРЕНКО Константин Михайлович

Родился 6 июня 1951 г. в д. Кучин Кормянского района Гомельской области. В 1976 г. окончил исторический факультет Могилевского государственного педагогического института. С 1976 г. работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова: с 1976 по 1979 г. – ассистентом кафедры истории КПСС, с 1982 по 1985 г. – старшим преподавателем, а с 1985 по 1989 г. – доцентом кафедры истории КПСС. С 1989 по 1991 г. – заведующий кафедрой истории КПСС, а потом – политической истории. С 1992 по 2002 г. – заведующий кафедрой восточнославянской и российской истории. С 2000 г. – ректор Института повышения квалификации и переподготовки кадров, а с 2003 г. – ректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова.

В 1982 г. окончил аспирантуру БГУ. В этом же году защитил кандидатскую диссертацию «Партийное руководство по развитию бытового обслуживания сельского населения БССР (1965–1975 гг.)» (научный руководитель – профессор Т. И. Притыцкая). В настоящее время работает над докторской диссертацией по теме «Общероссийские правые партии и их организации в Беларуси (1905 – февраль 1917 г.)». Кандидат исторических наук (1982). Доцент (1988).

Основные преподаваемые дисциплины: «История восточных славян (России и Украины)», «История политических партий России и Беларуси начала XX века».

Сфера научных интересов: история политических партий России и Беларуси начала XX века.

Руководитель задания Государственной комплексной программы научных исследований «История и культура» «Трансформация общественно-политической жизни белорусского общества в XX веке» (№ ГР 20065207, 2006–2010), отраслевой темы Минобразования «Классический университет как центр учебно-методического комплекса в системе непрерывного инновационного гуманитарного, социально-экономического и идеологического образования в регионе» (№ ГР 20081220, 2008–2009), отраслевой темы Минобразования «Научное обоснование места и роли общественных объединений и политических партий в формировании гражданского общества в Республике Беларусь» (№ ГР 20100923, 2010). Исполнитель задания Государственной комплексной программы научных исследований «История и культура» «Страны Центральной и Восточной Европы в контексте современных интеграционных процессов» (№ ГР 20065199, 2006–2010).

Награжден почетным знаком «Заслуженный работник образования Республики Беларусь», медалями «За трудовую доблесть» и «60 лет Победы в Великой Отечествен-



ной войне: 1941–1945 гг.», Почетными грамотами Национального собрания Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Международным орденом «Крылатый лев» и др.

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. более 20 международных, из них 10 зарубежных.

Автор более 90 научных и научно-методических работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Бондаренко, К. М. Русские и белорусские монархисты в начале XX в.: монография / К. М. Бондаренко, Д. С. Лавринович. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 212 с.
- Бондаренко, К. М. История Европы: из опыта интеграционных процессов: монография / К. М. Бондаренко, В. С. Кошелев, П. Г. Лукьянов. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 348 с.
- Бондаренко, К. М. Правые партии и их организации в Беларуси (1905–1917 гг.): монография / К. М. Бондаренко. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 412 с.: ил.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Хрестоматия по истории Беларуси: учебное пособие: в 2 ч. С древнейших времен до 1917 г. / сост. Я. Г. Трещенок [и др.]; под науч. ред. К. М. Бондаренко. – Минск: БГУ, 2008. – Ч. 1. – 623 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по историческим специальностям]**
- Монархическое движение в России и Беларуси в 1905–1917 гг.: учебно-методическое пособие / авт.-сост. К. М. Бондаренко. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 296 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по историческим специальностям]**

Учебно-методические пособия с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Бондаренко, К. М. Политические партии России (конец XIX – первая четверть XX вв.): учебное пособие для вузов / К. М. Бондаренко. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 1. – 172 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве учебно-методического пособия]**

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Бондаренко, К. М. Из истории крайне правых монархических партий России на территории Беларуси (1905–1917 гг.) / К. М. Бондаренко, Д. С. Лавринович // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2000. – № 1. – С. 60–68.
- Бондаренко, К. М. История возникновения и деятельности консервативно-монархических партий России на территории Беларуси в 1905–1907 гг. / К. М. Бондаренко, Д. С. Лавринович // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2000. – № 4. – С. 13–23.
- Бондаренко, К. М. Консервативно-монархическая оппозиция на Беларуси в 1907–1917 гг. / К. М. Бондаренко, Д. С. Лавринович // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2001. – № 1. – С. 29–39.
- Бондаренко, К. М. Идеологическая направленность работы классического университета [на примере Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова] / К. М. Бондаренко, М. И. Вишневецкий // *Проблемы управления: научно-практический журнал / учредитель: Академия управления при Президенте Республики Беларусь*. – 2006. – № 2. – С. 31–35.
- Бондаренко, К. М. К вопросу о концептуальных основах крайне правого монархического движения в России и Беларуси начала XX в. / К. М. Бондаренко // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2007. – № 4. – С. 3–13.

- Бондаренко, К. М. Организационная структура монархических союзов: поиски оптимальной модели (1905–1912 гг.): [Россия] / К. М. Бондаренко // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2008. – № 2-3. – С. 3–13.
- Бондаренко, К. М. Организационная структура умеренно-правых партий и союзов, пути решения проблемы членства в монархических образованиях: [Северо-Западный край Российской Федерации] / К. М. Бондаренко // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2008. – № 4. – С. 10–20.
- Бондаренко, К. М. Правомонархические союзы и общества белорусских губерний в 1908–1917 годах / К. М. Бондаренко // *Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. А, Гуманитарные науки*. – 2008. – № 7. – С. 45–50.
- Бондаренко, К. М. Создание и территориальное размещение правых союзов и обществ в Беларуси (1903–1907 гг.) / К. М. Бондаренко // *Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. А, Гуманитарные науки*. – 2008. – № 1. – С. 17–22.
- Бондаренко, К. М. Историография монархического движения в России и Беларуси в 20–30-е гг. прошлого века / К. М. Бондаренко // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2009. – № 2-3. – С. 3–12.
- Бондаренко, К. М. Состав монархических организаций в белорусских губерниях Российской империи начала XX в. / К. М. Бондаренко // *Вестник МДПУ им. П. Шамякина*. – 2009. – № 3(24). – С. 3–10.
- Бондаренко, К. М. Современная отечественная историография монархического движения в России и Беларуси начала XX века / К. М. Бондаренко // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова. Серия А. Гуманитарные науки*. – 2010. – № 1. – С. 4–15.
- Бондаренко, К. М. Личность и история: [памяти белорусского ученого-историка Якова Ивановича Трещенка] / К. М. Бондаренко, П. Ф. Дмитрачков // *Беларуская думка*. – 2011. – № 9. – С. 94–97.

Статьи в научных сборниках:

- *Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта (1913–1940 гг.): дакументы і матэрыялы / уклад.: А. Р. Агееў, К. М. Бандарэнка, В. П. Клімковіч. – Магілёў: МДУ ім. А. А. Куляшова, 2008. – 216 с.*
- Бондаренко, К. М. Монархическое движение и церковь в советской литературе 1920–30-х годов / К. М. Бондаренко // *Религия и общество – 4: сборник научных трудов; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко*. – Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. – С. 93–96.
- Бондаренко, К. М. Концептуальные основы монархического движения в России и Беларуси (1905–1917 годы) / К. М. Бондаренко // *Демократія і саборнасць: зборник радова са међународног научног скупа*. – Белград, 2010. – С. 227–261.
- Бондаренко, К. М. Особенности состава правомонархических организаций на территории белорусских губерний Российской империи в начале XX века / К. М. Бондаренко // *Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету*. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. XXVIII. – С. 375–379.

БОРИСЕНКО Владимир Васильевич

Родился 21 апреля 1961 г. в г. Славути Хмельницкой области (Украина). В 1988 г. окончил исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История. Советское государство и право». В 1988–1989 гг. работал учителем истории и обществоведения в Могилевском профессионально-техническом училище № 14. С 1989 г. работал на кафедре всеобщей истории МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом



(1989–1996), старшим преподавателем (1996–2001), доцентом (2001–2004). В 2003–2004 гг. работал заместителем декана исторического факультета по воспитательной работе. В 2004–2005 гг. – проректором по учебной работе Института повышения квалификации и переподготовки кадров МГУ им. А. А. Кулешова. С 2005 г. – декан исторического факультета.

Член Совета университета, ректората, Совета по качеству, Научно-методического совета университета, Совета по информатизации.

В 1993 г. поступил и в 1996 г. окончил аспирантуру МГПИ им. А. А. Кулешова по специальности «Отечественная история». В 2001 г. защитил в БГПУ им. М. Танка кандидатскую диссертацию «Участие Беларуси во внешнеэкономических связях Советского Союза. 1971–1985» (научный руководитель – кандидат исторических наук профессор Г. И. Волчок). Кандидат исторических наук (2001). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «История нового времени», «История южных и западных славян», «История мировой культуры», курсы специализации «Международные отношения в Новое и Новейшее время», «Восточный вопрос в Новое время».

Сфера научных интересов: история США, народов Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы в XIX – начале XX вв., история европейской и североамериканской культуры в XVII – начале XX вв.

Исполнитель задания Министерства образования Республики Беларусь «Материальная и духовная культура Беларуси в контексте цивилизаций Европы» (2006–2010), гранта БРФФИ «История цивилизаций» (2001–2005).

Награжден Благодарственным письмом Президента Республики Беларусь, Грамотой Министерства образования Республики Беларусь, Благодарностью дирекции ИИ НАН Беларуси.

Участник более 25 научных конференций, в т.ч. 20 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 4 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Борисенко, В.В. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы : славяне и их соседи в раннее новое время : учебно-методическое пособие : в 2 ч. / В. В. Борисенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – Ч. 2. – 232 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-21 03 01 История (по направлениям)]**
- Практикум по истории южных и западных славян в раннее Новое время: учебно-методическое пособие / авт.-сост. В. В. Борисенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – 196 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов высших учебных заведений по историческим и философским специальностям]**

Учебные программы с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- История нового времени : типовая учебная программа для высших учебных заведений по специальности 1-21 03 01 История (по направлениям) / сост. В.С. Кошелев [и др.]. – Минск : БГУ, 2010. – 45 с. [соавт.] **[Утверждена Министерством образования Республики Беларусь 14 июня 2011 г. Регистрационный № ТД-Д. 151/тип.]**

Учебно-методические издания:

- История стран Центральной и Юго-Восточной Европы в Новое и Новейшее время : программа курса / сост. В.В. Борисенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 42 с.
- История Нового времени стран Европы и Америки : программа курса / сост. А. В. Атрашкевич, В. В. Борисенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 64 с.
- Методические рекомендации к семинарским занятиям по истории Нового времени стран Западной Европы и Америки (конец XIX – начало XX в.) / сост. В. В. Борисенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 16 с.
- Новая история западных славян (XVI – начало XX в.) : методические рекомендации / сост. В. В. Борисенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 16 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:

- Борисенко, В. В. К вопросу организации внешнеэкономической деятельности БССР (1971–1985 гг.) / В. В. Борисенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 4(4). – С. 112–123.
- Борисенко, В. В. Научно-техническое сотрудничество Беларуси с зарубежными странами в 1971–1985 гг. / В. В. Борисенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 2-3(6). – С. 23–34.
- Борисенко, В. В. К вопросу о развитии торгово-экономических отношений Беларуси с зарубежными странами (1971–1985 гг.) / В. В. Борисенко // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2000. – № 4. – С. 85–92.
- Борисенко, В. В. Славянская идея : история появления и развития / В. В. Борисенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 1(14). – С. 22–33.
- Борисенко, В. В. Македонский вопрос : национальный и международный аспекты / В. В. Борисенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 2-3(18) – С. 15–25.

БЫЧОК Сергей Михайлович

Родился 28 августа 1952 г. В 1974 г. закончил историко-правовой факультет Дальневосточного государственного университета. С 1983 г. работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем кафедры истории КПСС и научного коммунизма (1983–1990), доцентом кафедры политической истории (1990–1991), доцентом кафедры российской и советской истории (с 1997 г. – восточнославянской и российской истории) (1992–2007, вновь – с 2012 г.). В 2007–2012 гг. – заместитель декана исторического факультета по учебной и научной работе.



С 1975 по 1978 г. обучался в аспирантуре Ленинградского государственного университета. В феврале 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Возрастание руководящей роли КПСС в создании материально-технической базы коммунизма (1965–1975 гг.)» (научный руководитель – кандидат исторических наук профессор Е. П. Киреев).

Основные преподаваемые дисциплины: «История восточных славян (России и Украины) с конца 1930-х гг. до начала XXI в.», спецкурсы по истории международных отношений.

Сфера научных интересов: история второй мировой войны, история международных отношений XX в.

Участник более 35 научных конференций, в т.ч. более 15 международных, из них 3 зарубежных.

Автор около 60 научных и научно-методических работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Контрольные задания по курсу «История восточных славян» / сост. В. Н. Афанасьев, А. А. Воробьев, Д. С. Лавринович, С. М. Бычок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 40 с.
- Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов V курса ОЗО исторического факультета / сост. С. М. Бычок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 40 с.
- СССР и региональные конфликты во второй половине XX века : методические рекомендации к изучению дисциплины специализации / сост. С. М. Бычок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 20 с.
- Бычок, С. М. Советская и российская культура XX века : методические рекомендации к дисциплине специализации / С. М. Бычок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 21 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:

- Бычок, С. М. Мемуары фельдмаршала В. Кейтеля как источник изучения истории создания вермахта и начального этапа II Мировой и Великой Отечественной войны / С. М. Бычок // Веснік МДУ імя А. А. Кулешова. Серыя А, Гуманітарныя навукі. – 2012. – № 2. – С. 20–25.

ВИШНЕВСКИЙ Михаил Иванович



Родился 1 января 1949 г. в п. Семков-Городок Минского района Минской области. В 1971 г. окончил с отличием физический факультет Белорусского государственного университета. В 1974–1979 г. работал преподавателем, старшим преподавателем кафедры философии естественных факультетов Белгосуниверситета. С 1979 г. – и.о. доцента, с 1982

по 2002 г. – заведующий кафедрой философии и политэкономии (с 1986 г. – кафедра философии) МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова. С 1995 г. – проректор по учебной работе, с 1998 г. – проректор по научной работе, с 2001 г. – первый проректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова.

Заместитель председателя Совета университета и ректората, председатель Научно-методического совета МГУ им. А. А. Кулешова, главный редактор журнала «Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова», член редакционной коллегии журнала «Вышэйшая школа», редакционных коллегий и редакционных советов ряда других журналов; член Совета директоров школ стран СНГ.

В 1972 г. поступил в аспирантуру БГУ по специальности «Диалектический и исторический материализм». В 1975 г. успешно защитил в БГУ кандидатскую диссертацию «Диалектика содержания и формы в развитии современного естественнонаучного знания (на материале физики микропроцессов)» (научный руководитель – кандидат философских наук доцент А. В. Самускевич). В 2001 г. успешно защитил в Институте философии НАН Беларуси докторскую диссертацию «Философский синтез как мировоззренческая основа образования» (научный консультант – доктор философских наук профессор Н.И. Латыш). Доктор философских наук (2001). Профессор (2003). Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Философия», «Философия и методология науки», «История философии».

Сфера научных интересов: социальная философия, философия образования, философия культуры.

Руководитель групп, выполнявших задания в рамках Государственной научно-технической программы «Образование и кадры» (1998); Государственной программы фундаментальных исследований на 1996–2000 гг. «Демокра-

тия и культура»; Государственной программы фундаментальных исследований «Философия и общество» (2001–2005); Государственной программы «Развитие социально-гуманитарных наук на 2003–2005 гг.»; Государственной программы фундаментальных исследований «Экономика и общество» (2006–2010); задания по гранту БРФФИ (2002–2004); задания по грантам Министерства образования Республики Беларусь (2001; 2003–2005; 2008–2009; 2010–2012); задание по гранту БРФФИ-РГНФ (2007–2009); задание Могилевского облисполкома (2001).

Участвовал в выполнении задания по гранту БРФФИ-РГНФ в составе ВНК ИФ НАН РБ (2001–2003); в выполнении задания Государственной комплексной программы научных исследований на 2011–2015 гг. «История, культура, общество, государство» в составе ВНК НИО (2011–2012).

Награжден нагрудным знаком «Отличник народного образования Республики Беларусь» (1993); присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь» (2004). Награжден Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь (дважды) и др.

Участник более 90 научных конференций, в т.ч. около 75 международных, из них более 40 зарубежных.

Автор около 200 научных и учебно-методических публикаций (из них 40 – в соавторстве). Около 50 работ опубликовано за рубежом (на английском и русском языках). Составитель, научный редактор и один из авторов серии сборников статей по вопросам качества образования с участием ученых Беларуси, России, Украины (2006 г., 2008 г. – Москва; 2009 г., 2010 г. – Могилев).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Вишневский, М. И. Роль науки в совершенствовании социализма : социально-философский аспект : монография / М. И. Вишневский. – Минск : Университетское, 1989. – 176 с.
- Вишневский, М. И. Философский синтез как мировоззренческая основа образования : монография / М. И. Вишневский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 252 с.
- Вишневский, М. И. Духовная синергия, ее образовательные основы : монография / М. И. Вишневский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 236 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Человек. Общество. Государство. Жизнь человека : учебное пособие для 7-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. М. И. Вишневского. – Минск : Народная асвета, 2007. – 167 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Чалавек. Грамадства. Дзяржава. Жыццё чалавека : вучэбны дапаможнік для 7-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага ; пер. з рускай мовы М. П. Бузюка. – Мінск : Народная асвета, 2007. – 167 с. [суаўт.] **[Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Вишневский М. И. Философия : учебное пособие для студентов вузов по педагогическим специальностям. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 472 с.
- Человек и мир : учебное пособие для 5-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. М. И. Вишневского. – Минск : Народная асвета, 2009. – 142 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Чалавек і свет : вучэбны дапаможнік для 5 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага. – Мінск : Народная асвета, 2009. – 142 с. [суаўт.] **[Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**

- Обществоведение : учебное пособие для 9-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. М. И. Вишневого. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. – 208 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 9-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага ; пер. з рускай мовы М. В. Супрунчука. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. – 208 с. [суаўт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Обществоведение : учебное пособие для 10-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. М. И. Вишневого. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. – 240 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 10-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага ; пер. з рускай мовы М. В. Супрунчука. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. – 240 с. [суаўт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Обществоведение : учебное пособие для 11-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. М. И. Вишневого. – Минск : Народная асвета, 2010. – 270 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 11-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага. – Мінск : Народная асвета, 2010. – 262 с. [суаўт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**

Учебные издания с грифом Национального института образования:

- Гирина, В. Н. Обществоведение : 9 класс: рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Н. Гирина, П. М. Гламбоцкий ; под ред. М. И. Вишневого. – Минск : Аверсэв, 2009. – 128 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Гирина, В. Н. Обществоведение : 10 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / В. Н. Гирина, П. М. Гламбоцкий ; под ред. М. И. Вишневого. – Минск : Аверсэв, 2011. – 142 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**

Другие учебные пособия, курсы лекций:

- Вишневецкий, М. И. Социально-философские основы гуманистики / М. И. Вишневецкий. – Могилев : МГПИ, 1997. – 101 с.
- Вишневецкий, М. И. Философия образования и проблема человека / М. И. Вишневецкий [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – 69 с.
- Вишневецкий, М. И. Философия: учебное пособие для аспирантов и студентов / М. И. Вишневецкий. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 338 с.
- Вишневецкий, М. И. Введение в философию образования : для студентов педагогических специальностей вузов / М. И. Вишневецкий. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 157 с.
- Вишневецкий, М. И. Актуальные проблемы современной философии образования : курс лекций / М. И. Вишневецкий. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 167 с.
- Обществоведение : пособие для подготовки к централизованному тестированию / под ред. М. И. Вишневого. – Минск : Аверсэв, 2011. – 383 с.; 2012. – 383 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Вішнеўскі, М. І. Творчы характар тэарэтычнага сінтэзу ў фізіцы / М. І. Вішнеўскі // Весці Акадэміі навук БССР. Сер. грамадскіх навук. – 1974. – № 3. – С. 15–23.
- Вишневецкий, М. И. Проблема ненасилия // Чалавек. Грамадства. Свет. – Вып. 4. – С. 37–46.
- Вишневецкий, М. И. Интегративность мировоззренческих оснований образовательной деятельности / М. И. Вишневецкий // Alma mater. – 2001. – № 2. – С. 19–23.
- Вишневецкий, М. И. Проблемы мировоззренческого образования детей / М. И. Вишневецкий // Адукацыя і выхаванне. – 2002. – № 7. – С. 9–16.
- Вишневецкий, М. И. Система мировоззренческого образования / М. И. Вишневецкий, Т. Н. Ковалева, В. Н. Гирина // Образование в Республике Беларусь : сб. аналитич. материалов. – Москва: ИТИП РАО, 2006. – С.10–32.
- Вишневецкий, М. И. Вопросы качества мировоззренческого образования специалистов / М. И. Вишневецкий // Сборник научных трудов. Серия: Педагогические науки. Выпуск 2. – Кременец: Изд. центр «КОГПИ», 2007. – С. 71–78.
- Vishnevskiy, M. I. Testing as the means of managing the quality of continuous education / M. I. Vishnevskiy, E. V. Kravets // Lifelong education: continuous development : Proceedings of international cooperation in the realm of continuous education for sustainable development. – Vol. 5. Under scientific editorship of N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov. – Saint-Peterburg : Alter Ego, 2007. – P. 268–271.
- Вишневецкий, М. И. Взаимосвязь целей образования / М. И. Вишневецкий // Вышэйшая школа. – 2007. – С. 65–70.
- Vishnevskiy, M. I. The phenomenon of being educated in the context of continuing education / M. I. Vishnevskiy // Lifelong learning: continuous education for sustainable development: proceedings of international cooperation. – Vol. 6 / Leningrad State University n. a. A. S. Pushkin: underscientific editorship of N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov. – St.-Peterburg: Alter Ego, 2008. – P. 14–17.
- Вишневецкий, М. И. Качество образования: стандартизация, инновации, педагогические тесты / М. И. Вишневецкий, Е. В. Кравец // Вища освіта України. Додаток 3, том III (10). – 2008. – Тематичний выпуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 51–55.
- Vishnevskiy, M. I. The phenomenon of being educated and the world-outlook education of a teacher / M. I. Vishnevskiy // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Выпуск 25. – Частина 1. – Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. – С. 9–14.
- Вишневецкий, М. И. Мировоззренческое образование как основа развития культуры личности / М. И. Вишневецкий // Образование и педагогическая наука : тр. Нац. Ин-та образования. Вып.1. Модели и концепции ; ред. кол. О. Е. Лисейчиков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : НИО, 2008. – С. 30–47.
- Vishnevskiy, M. I. The innovative and continuous nature character of education in the context of globalization / M. I. Vishnevskiy // Life long Education : Continuous Education for Sustainable Development : proc. of JAEA coop. Vol. 7/arr. N. A. Lobanov ; sc. ed. N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov.– SPb. : LSU n. a. A. S. Puskin, 2009. – P. 29–33.
- Вишневецкий, М. И. Система целей образования как выражение его непрерывности / М. И. Вишневецкий // Вестник Ленинградского госуд. ун-та им. А. С. Пушкина. Научный журнал. Серия педагогика. – 2009. – № 1. – С. 9–28.
- Вишневецкий, М. И. Инновационное образование и вызовы глобализации / М. И. Вишневецкий // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 2-3. – С. 39–47.
- Вишневецкий, М. И. Качество общего образования – фундаментальное условие конкурентоспособности

национальной образовательной системы / М. И. Вишневецкий // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 468. Педагогіка та психологія. – Черновці : Чернівецький нац.ун-т, 2009. – С. 63–71.

- Вишневецкий, М. И. Инновационность социально-гуманитарного образования в школе и в вузе / М. И. Вишневецкий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : ВіКНУ, 2010. – Вип. № 26. – С. 182–188.
- Vishnevskiy, M. Culture as a Foundation of Education Quality / M. Vishnevskiy // Lifelong Education in the Global World. Presentations at the II-nd International Methodology Workshop. 24 September 2010, St. Petersburg. – St. Petersburg, 2010. – P. 24–34.
- Вишневецкий, М. И. Вопросы качества общественного образования / М. И. Вишневецкий // Віща освіта України – Додаток 4, том II (20). – Киев, 2010. – С. 22–28.
- Vishnevsky, M. I. Mind expanding Education for adults in a postindustrial society / М. И. Вишневецкий // Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development: proc. of int. coop. / arr. N. A. Lobanov ; sci. ed., N. A. Lobanov, V. N. Scvortsov, LSU n. a. A. S. Pushkin, 2011. – vol 9. – P. 57–60.
- Вишневецкий, М. И. О построении содержания курса обществоведения / М. И. Вишневецкий // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2010. – № 6. – С. 25–29.
- Вишневецкий, М. И. О построении содержания курса обществоведения / М. И. Вишневецкий // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2011. – № 1. – С. 27–32.
- Вишневецкий, М. И. Методологические ориентиры социально-гуманитарного образования в контексте современного цивилизационного развития / М. И. Вишневецкий // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – 2011. – Вип. XL. – Ч. 3. – С. 62–65.
- Вишневецкий, М. И. Вопросы оптимизации содержания социально-гуманитарного образования в вузах / М. И. Вишневецкий // Вышэйшая школа. – 2011. – № 6. – С. 14–17.
- Вишневецкий, М. И. Образование взрослых как основание преемственности культуры // Образование и культура без границ : сборник научно-методических материалов (Санкт-Петербург, ноябрь 2011) / М. И. Вишневецкий ; под общ. ред. докт. пед. наук М. С. Якушиной. – СПб., 2011. – С. 10–16.
- Вишневецкий, М. И. Практическая направленность социально-гуманитарного образования современных студентов / М. И. Вишневецкий // Наукові записки кафедри педагогіки. Випуск XXVIII. Частина 2. – Харківський нац. університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2012. – С. 43–51.
- Vishnevskiy, M. I. Lifelong Social and humanities Education as an Aspect of Self-Determination in Modern Culture / М. I. Vishnevskiy // Lifelong learning : Continuous Education for Sustainable Development: proc. of the 10th Anniversary int. coop. / arr. N. A. Lobanov; sci. ed. N. A. Lobanov, V. N. Scvortsov; Pushkin LSU, Res. Inst. Soc.-Econ. and Ped. Probl. of Lifelong Learn : in 2 pts. : paral. ed. – Vol. 10. – SPb : Pushkin LSU, 2012. – Part 1. – P. 38–40.
- Вишневецкий, М. И. Культуротворческая миссия современного социально-гуманитарного образования / М. И. Вишневецкий // Теорія і практика управління соціальними системами. – Харків : НТУ «ХП», 2012. – № 2. – С. 3–8.
- Вишневецкий, М. И. Актуальные проблемы философско-мировоззренческого образования в контексте информационного общества / М. И. Вишневецкий // Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна Українська академія». – Том XVIII. – Книга I. Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – Харків : Вид. НУА, 2012. – С. 107–115.

Статьи в научных сборниках:

- Вишневецкий, М. И. К концепции учебного курса философии / М. И. Вишневецкий // Философия : проблемы преподавания : научно-методический сборник. Выпуск второй. Проблемы построения образовательных стандартов философских дисциплин. – Минск : РИВШ БГУ, 1997. – С. 31–35.
- Вишневецкий, М. И. Цели образования и его качество : опыт философско-педагогического осмысления / М. И. Вишневецкий // Проблемы качества образования в Беларуси и России в контексте интеграционных процессов : сборник научных трудов. Часть 1 ; под ред. М. И. Вишневецкого, В. В. Мосолова. – М. : ИТИП РАО, 2008. – С. 6–35.
- Вишневецкий, М. И. Философия как «драма идей» и вопросы качества мировоззренческого образования / М. И. Вишневецкий // Театр – образование : материалы Межвузовской научно-практической конференции, 17 ноября 2008 г. – Н. Новгород, 2009. – С. 18–23.
- Вишневецкий, М. И. Качество образования в контексте его целей / М. И. Вишневецкий // Проблемы качества образования в Беларуси и России в контексте интеграционных процессов : сб. науч. трудов. – Ч. 2 ; сост. и ред. М. И. Вишневецкий, В. В. Мосолов. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. – С. 6–80.
- Вишневецкий, М. И. Качество образования и его инновационность в контексте глобализации / М. И. Вишневецкий // Диалог культур – культура диалога : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Кострома, 1–5 сент. 2009 г. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. – С. 81–85.
- Вишневецкий, М. И. Образование как процесс в культуре / М. И. Вишневецкий // Вопросы качества образования в Беларуси, России, Украине : сб. науч. статей ; сост. и ред. М. И. Вишневецкий. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 10–30.
- Вишневецкий, М. И. Образование личности и диалог культур / М. И. Вишневецкий // Социально-политические и культурные проблемы современности : материалы III Международной научно-теоретической конференции. – Симферополь : ДИАПИ, 2010. – С. 136–138.
- Вишневецкий, М. И. Диалог поколений в контексте культуры информационного общества / М. И. Вишневецкий // Диалог культур – культура диалога : материалы X юбилейной Международной научной конференции. Кострома, 5–10 сентября 2011 г. ; под ред. Л. Н. Ваулиной. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2011. – С. 71–74.

ВОЛЧОК Геннадий Игнатьевич



Родился 7 ноября 1931 г. в д. Бронислав Житковицкого района Гомельской области. В 1948 г. окончил 7 классов СШ № 10 г. Бобруйска, в 1954 г. – Калининградское педучилище, в 1963 г. – БГУ, в 1968 г. – Академию общественных наук при ЦК КПСС. С августа 1968 г. по июль 1969 г. работал старшим преподавателем кафедры всеобщей истории МГПИ им. А. А. Кулешова, старшим преподавателем кафедры истории СССР (1969–1970), затем заведующим кафедрой истории СССР, заместителем декана исторического факультета по воспитательной работе. С 1992 г. – профессор кафедры истории и культуры Беларуси.

В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Помощь рабочего класса в укреплении колхозного строя в СССР (1938 – июнь 1941 г.)». Кандидат исторических наук (1968).

Преподавал дисциплины: «История Беларуси Новейшего времени», «Внешняя политика Беларуси (1917–2009 гг.)»,

«Формирование белорусской национальной государственности (1917–2009 гг.)», «Проблемы военной истории (1917–2009 гг.)».

Исследует проблемы социально-экономического развития Беларуси в 1920–1930-е и 1990-е гг., обороны Могилевской области в годы Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.), интеграции Беларуси и России.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия, курсы лекций:

- Волчок, Г. И. Новая экономическая политика и ее особенности в Беларуси (1921–1928 гг.) : курс лекций [для студентов] / Г. И. Волчок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 35, [1] с.
- Волчок, Г. И. Оборона Могилева летом 1941 г. / Г. И. Волчок. – Могилев, 2003. – 36 с.
- Волчок, Г. И. Оборонительные бои на территории Могилевской области летом 1941 года : пособие / Г. И. Волчок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 36, [2] с.
- Волчок, Г. И. Беларусь и Россия создают Союзное государство : пособие / Г. И. Волчок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 56, [2] с.
- Волчок, Г. И. Партизанское движение в Могилевской области в годы Великой Отечественной войны : пособие / Г. И. Волчок. – 2-е изд., перераб. и доп. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 69, [2] с.

Учебно-методические издания:

- Волчок, Г. И. Внешняя политика Беларуси Новейшего времени (1917–2007 гг.) : методические рекомендации к семинарским занятиям для студентов 4-го курса исторического факультета (по специализации) / Г. И. Волчок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 17, [2] с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК, в научных сборниках:

- Волчок, Г. И. Взаимодействие партизан Могилевской области с частями Красной Армии в ходе Белорусской наступательной операции / Г. И. Волчок // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 1. – С. 19–25.
- Волчок, Г. И. Зарождение и развитие партизанского движения в Могилевской области в годы Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.) / Г. И. Волчок // Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве ХІХ–ХХ стагоддзяў : этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. ; [рэдкалегія: В. А. Міхедзька (адказны рэд.)]. – Ч. 1. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – С. 195–204.

ВОРОБЬЕВ Александр Александрович



Родился 24 февраля 1962 г. в д. Кульшичи Славгородского района Могилевской области. В 1988 г. окончил с отличием исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История», с дополнительной специальностью «Основы советского государства и права». С 1988 г. работает на кафедре восточнославянской и российской истории МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1988–1994), старшим преподавателем (1994–1996), доцентом (1996–2002), заведующим кафедрой (2002–2012). С 2012 г. – декан факультета довузовской подготовки.

Член совета исторического факультета.

В 1988 г. поступил и в 1992 г. окончил аспирантуру Института истории Национальной Академии Наук Беларуси по специальности «История». В 1993 г. в этом же институте защитил кандидатскую диссертацию «Партия эсеров в

Февральской и Октябрьской революциях (на материалах Беларуси)» (научный руководитель – академик доктор исторических наук И. М. Игнатенко). Кандидат исторических наук (1993). Доцент (1998).

Основные преподаваемые дисциплины: «История восточных славян (России и Украины)», «Геополитика», «Реформы и революции в истории России».

Сфера научных интересов: социально-политическая история Беларуси конца XIX – начала XX в.; история восточных славян (конец XVII – первая половина XIX в.; история политических партий и общественных движений России и Беларуси (конец XIX – начало XX в.).

Исполнитель задания Государственной программы научных исследований «История, культура, общество, государство» (2011–2013).

Награжден грамотой Министерства образования Республики Беларусь.

Участник более 50 научных конференций, в т. ч. более 20 международных, из них 5 зарубежных. Координатор международных научно-практических конференций «Романовские чтения – VII» (Могилев, 2008 г.) и «Северная война 1700–1721 гг. и исторические судьбы Европы» (Могилев, 2010 г.).

Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций (из них 17 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание на территории Беларуси и соседних российских губерний : монография / А. А. Воробьев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 208 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- История Беларуси : учебное пособие для вузов / под ред. Я. И. Трещенка. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – Ч. 2. – 310 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Трещенок, Я. И. История Беларуси с древнейших времен до октября 1917 года : 10 класс : учебное пособие для общеобразовательных школ с 11-летним сроком обучения с русским и белорусским языками обучения / Я. И. Трещенок, А. А. Воробьев, В. В. Волженков. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2008. – 256 с. : ил. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Хрестоматия по истории Беларуси : учебное пособие : в 2 ч. / под науч. ред. К. М. Бондаренко. – Минск : БГУ, 2008. – Ч. 1 : С древнейших времен до 1917 г. – 623 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Трещенок, Я. И. История Беларуси (октябрь 1917 г. – начало XXI в.) : 11 класс : учебное пособие для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Я. И. Трещенок, А. А. Воробьев, М. Н. Железняк. – Минск : Народная асвета, 2009. – 183 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. – Ч. 2, кн. 2. 1946 – начало XXI века / сост.: Я. И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. А. А. Воробьева, Н. М. Пурышевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – 439 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]

Учебно-методические издания:

- Методические рекомендации к спецкурсу «Деятельность эсеровских организаций на территории Беларуси (1902–1917 гг.)» по истории Беларуси для студентов 5 курса истфака. – Могилев : МГПИ, 1995. – 24 с.
- Методические рекомендации к изучению темы «Внешняя политика России в конце XVII – первой четверти XVIII вв.» по истории России и Украины / сост. А. А. Воробьев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – Ч. 2. – 14 с.

- Методические рекомендации к изучению темы: «Крестьянская война под предводительством Е. П. Пугачева» по истории России и Украины / сост. А. А. Воробьев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – Ч. 2. – 10 с.
 - Воробьев, А. А. Методическое пособие по написанию контрольных работ для студентов II курса ОЗО исторического факультета / А. А. Воробьев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 16 с.
 - Программа спецкурса «Деятельность эсеровских организаций на территории Беларуси (1902–1917 гг.)» – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 7 с.
 - Методическое пособие к семинарским занятиям по истории России и Украины с древнейших времен до середины XIX века : для студентов 1 курса исторического факультета / сост. В. Н. Афанасьев, А. А. Воробьев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 34 с.
 - Методическое пособие к семинарским занятиям по истории России и Украины (конец XVII – первая половина XIX вв.) / сост. А. А. Воробьев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 42 с.
 - Программа государственного экзамена по курсу восточнославянской и российской истории для студентов исторического факультета. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 31 с.
 - Деятельность эсеровских организаций на территории Беларуси в 1902–1917 годах : методические рекомендации / сост. А. А. Воробьев, В. Н. Афанасьев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 28 с.
 - Контрольные задания по курсу «История восточных славян» / сост.: В. Н. Афанасьев, А. А. Воробьев, Д. С. Лавринович, С. М. Бычок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 40 с.
 - Контрольные задания по курсу «История восточных славян» : для студентов специальности «История» / сост.: В. Н. Афанасьев, А. А. Воробьев, Д. С. Лавринович, С. М. Бычок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 48 с.
 - Программа к государственному экзамену по курсу «История России» для студентов исторического факультета специальности 1-21 03 01 «История» по направлению 1-21 03 01-01 «История (отечественная и всеобщая)» специализации 1-21 03 01-01 08 «История России». – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 34 с.
 - Методические материалы к семинарским занятиям по истории восточных славян (конец XVII – первая половина XIX вв.) : для студентов 2 курса стационарного исторического факультета / сост. А. А. Воробьев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 44 с.
 - Реформы и революции в истории России (середина XVI – начало XX столетий) : методические указания к курсу специализации / сост. А. А. Воробьев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 28 с.
 - История культуры России периода «золотого века» первая половина XIX ст. : методические рекомендации к курсу дисциплины специализации / сост.: А. А. Воробьев, И. Ю. Уваров. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 12 с.
- Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:**
- Вараб'ёў, А. А. Дзейнасць эсераўскіх арганізацый на тэрыторыі Беларусі ў перыяд існавання кааліцыйнага Часовага ўрада / А. А. Вараб'ёў // Весці АН РБ. Сер. гуманітарных навук. – 1993. – № 1. – С. 58–62.
 - Воробьев, А. А. Питанні народнай асветы ў дзейнасці эсераўскіх арганізацый беларускіх губерняў / А. А. Воробьев // Гісторыя: праблемы выкладання. – 1998. – № 1. – С. 32–37.
 - Воробьев, А. А. Деятельность эсеровских организаций на территории Беларуси весной-летом 1917 года / А. А. Воробьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 4. – С. 23–33.
 - Вараб'ёў, А. А. Эсэры беларускіх губерняў і скліканне Усерасійскага Устаноўчага сходу / А. А. Вараб'ёў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 4. – С. 43–47.
 - Воробьев, А. А. Революционные события 1917 г. на Северном фронте и их влияние на Беларусь / А. А. Воробьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 1. – С. 10–18.
 - Воробьев, А. А. Балтийский флот в 1917 году и его влияние на Беларусь / А. А. Воробьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 2-3. – С. 3–10.
 - Воробьев, А. А. К вопросу о выборах во Всероссийское Учредительное собрание на Западном фронте / А. А. Воробьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 2-3. – С. 9–21.
 - Воробьев, А. А. Две аграрные программы / А. А. Воробьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 4. – С. 3–6.
 - К вопросу о выборах во Всероссийское Учредительное собрание в Могилевской губернии / А. А. Воробьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 1. – С. 3–14.
 - Воробьев, А. А. О некоторых аспектах выборов во Всероссийское Учредительное собрание в Витебской губернии / А. А. Воробьев // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2006. – № 7. – С. 47–50.
 - Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в Мозырском уезде Минской губернии / А. А. Воробьев // Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. – 2006. – № 2. – С. 77–81.
 - Воробьев, А. А. К вопросу о выборах в Учредительное собрание на территории Гомельского уезда Могилевской губернии / А. А. Воробьев // Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. – 2007. – № 1. – С. 53–57.
 - Воробьев, А. А. К вопросу о выборах в Учредительное собрание в городе Полоцке и Полоцком уезде Витебской губернии / А. А. Воробьев // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2007. – № 7. – С. 42–46.
 - Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в Витебском уезде Витебской губернии / А. А. Воробьев // Вестник ВГУ им. П. М. Машерова. – 2007. – № 3. – С. 17–23.
 - Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в Псковской губернии / А. А. Воробьев // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. – 2007. – № 4. – С. 26–31.
 - Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в Речицком уезде Минской губернии / А. А. Воробьев // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2007. – № 3. – С. 161–166.
 - Воробьев, А. А. Выборы в Учредительное собрание в Дриссенском уезде Витебской губернии / А. А. Воробьев // Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. – 2007. – № 2. – С. 64–68.
 - Воробьев, А. А. Итоги выборов в Учредительное собрание в Лепельском уезде Витебской губернии (12–14 ноября 1917 года) / А. А. Воробьев // Вестник Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. – 2008. – № 2. – С. 16–20.
 - Воробьев, А. А. К вопросу о выборах во Всероссийское Учредительное собрание в Невельском уезде Витебской губернии / А. А. Воробьев // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2009. – № 1. – С. 26–29.
 - Воробьев, А. А. Да пытання аб выніках выбараў ва Устаноўчы сход у Гарадоцкім павеце Віцебскай губерні / А. А. Воробьев // Весці БДПУ імя М. Танка. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2007. – № 4. – С. 37–40.
 - Воробьев, А. А. Выборы в Учредительное собрание на территории Смоленской губернии / А. А. Воробьев // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. – 2008. – № 2-3. – С. 14–19.
 - Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание на территории Сенненского и Ор-

шанского уездов Могилевской губернии / А. А. Воробьев // Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. – 2008. – № 3. – С. 32–37.

- Воробьев, А. А. Депутаты – трудовики I Государственной Думы от белорусских губерний и политика царских властей по отношению к еврейскому населению России / А. А. Воробьев // История: проблемы выкладки. – 2008. – № 10. – С. 52–57.
- Воробьев, А. А. Выборы в Учредительное собрание на территории Мстиславского и Климовичского уездов Могилевской губернии / А. А. Воробьев // Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. – 2009. – № 2. – С. 25–29.
- Воробьев, А. А. Историография выборов в Учредительное собрание на территории Беларуси и соседних российских губерний / А. А. Воробьев // Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. – 2009. – № 2. – С. 30–34.
- Воробьев, А. А. Лазарь Каганович в Учредительном собрании / А. А. Воробьев // Родина. – 2010. – № 1. – С. 93.
- Воробьев, А. А. Правонарушения на выборах во Всероссийское Учредительное собрание на территории Витебской губернии / А. А. Воробьев // Российская история. – 2010. – № 1. – С. 100–107.

ГИРИНА Валентина Николаевна



Родилась 12 февраля 1954 г. в д. Поддубье Могилевского района. В 1972 г. окончила Могилевское педагогическое училище и приступила к работе в Белевичской начальной школе в качестве директора и учителя начальных классов, затем истории и обществоведения. В 1982 г. окончила заочное отделение исторического факультета Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова. С 1994 г. – директор средней школы в деревне Большие Белевичи Могилевского района, по совместительству – преподаватель в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова. С 2007 г. – доцент кафедры философии МГУ им. А. А. Кулешова.

В 1992 г. окончила аспирантуру Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина, в 1993 г. защитила диссертацию по теме «Формирование базовых знаний по проблеме человека в курсе «Человек и общество» (8–9 классы)» (научный руководитель – кандидат педагогических наук доцент Л. С. Бахмутова). Кандидат педагогических наук (1993).

Основные преподаваемые дисциплины: «Приемы и средства обучения в школе», «Методика преподавания истории и социально-политических дисциплин», «Этика и эстетика», «Культурология», «Природа и цивилизация», «История конфессий в Беларуси», «Философия».

Сфера научных интересов: мировоззренческое образование учителя, методика преподавания истории и обществоведения, УМК по обществоведению.

Исполнитель задания Государственной программы научных исследований «История, культура, общество, государство» (2011–2013), заданий Министерства образования «Разработка системы тестов и методики их применения для контроля качества обучения в учреждениях образования Республики Беларусь» (2008–2009), «Разработка концептуальных основ построения содержания дисциплин социально-гуманитарного цикла на первой ступени высшего образования в связи с введением в средних общеобразовательных учреждениях учебного предмета «Обществоведение»» (2010–2011).

Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций (из них 30 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Человек. Общество. Государство. Жизнь человека : учебное пособие для 7-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Народная асвета, 2007. – 167 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Чалавек. Грамадства. Дзяржава. Жыццё чалавека : вучэбны дапаможнік для 7-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага ; пер. з рускай мовы М. П. Бузука. – Мінск : Народная асвета, 2007. – 167 с. [суаўт.] **[Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Человек и мир : учебное пособие для 5-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Народная асвета, 2009. – 142 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Чалавек і свет : вучэбны дапаможнік для 5 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага. – Мінск : Народная асвета, 2009. – 142 с. [суаўт.] **[Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Обществоведение : учебное пособие для 9-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. – 208 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 9-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага ; пер. з рускай мовы М. В. Супрунчука. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. – 208 с. [суаўт.] **[Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Обществоведение : учебное пособие для 10-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. – 240 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 10-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага ; пер. з рускай мовы М. В. Супрунчука. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. – 240 с. [суаўт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Обществоведение : учебное пособие для 11-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Народная асвета, 2010. – 270 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 11-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага. – Мінск : Народная асвета, 2010. – 262 с. [суаўт.] **[Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**

Учебные издания с грифом Национального института образования:

- Гирина, В. Н. Обществоведение : 9 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Н. Гирина, П. М. Гламбоцкий ; под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Аверсэв, 2009. – 128 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Гирина, В. Н. Обществоведение : 10 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразо-

вательных учреждений с русским языком обучения / В. Н. Гирина, П. М. Гламбоцкий ; под ред. М. И. Вишневого. – Минск : Аверсэв, 2011. – 142 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**

- Гирина, В. Н. Обществоведение : 9 класс : учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языком обучения / В. Н. Гирина, Е. И. Снопкова, Е. И. Шалашкевич. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2011. – 204 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Гирина, В. Н. Мир человека : 9 класс : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языком обучения / В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова. – Минск : Новое знание, 2011. – 190 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Гирина, В. Н. Мир человека : 9 класс : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языком обучения / В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова. – Минск : Новое знание, 2011. – 160 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Гирина, В. Н. Человек в современном мире : 11 класс : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языком обучения / В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова. – Минск : Новое знание, 2011. – 195 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Гирина, В. Н. Человек в современном мире : 11-й класс : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языком обучения / В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова. – Минск : Новое знание, 2011. – 165 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Гирина, В. Н. Обществоведение в 10 классе : учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / В. Н. Гирина, Е. И. Снопкова, Е. И. Шалашкевич. – Минск : Народная асвета, 2012. – 205 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**

Учебные программы с грифом Национального института образования:

- Гирина, В. Н. Человек в современном мире : учебная программа для факультативных занятий : 11 класс / В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2010. – № 4. – С. 41–56. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Гирина, В. Н. Мир человека : учебная программа для факультативных занятий : 11 класс / В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2010. – № 5. – С. 38–42. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Вишневецкий, М. И. Человек. Общество. Государство : учебная программа для класса общеобразователь-

ных учреждений с русским (белорусским) языком обучения / М. И. Вишневецкий, В. Н. Гирина // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2008. – № 2. – С. 44–48.

- Вишневецкий, М. И. Человек как личность / М. И. Вишневецкий, В. Н. Гирина // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2008. – № 3. – С. 46–49.
- Вишневецкий, М. И. Духовный мир личности и общества / М. И. Вишневецкий, В. Н. Гирина // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2008. – № 3. – С. 49–52.
- Вишневецкий, М. И. Материалы для уроков обществоведения в 9 классе / М. И. Вишневецкий, В. Н. Гирина // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2009. – № 2. – С. 30–34.
- Гирина, В. Н. Человек и нравственность : дополнительные материалы и методические рекомендации к урокам обществоведения в 9 классе / В. Н. Гирина, Е. И. Шалашкевич, В. М. Воронович // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2009. – № 2. – С. 35–39.
- Гирина, В. Н. Социальная ориентация личности : методические рекомендации по изучению темы «Межличностное общение» в курсе «Обществоведение» : 9 класс / В. Н. Гирина, Е. И. Шалашкевич, В. М. Воронович // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2010. – № 1. – С. 49–56.
- Гирина, В. Н. Мировоззренческие аспекты социально-гуманитарного образования школьников / В. Н. Гирина // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2010. – № 2. – С. 8–15.

Статьи в научных сборниках:

- Вишневецкий, М. И. Система мировоззренческого образования / М. И. Вишневецкий, Т. Н. Ковалева, В. Н. Гирина // Образование в Республике Беларусь : сборник аналитических материалов. – М. : ИТИП РАО, 2006. – С. 10–32.
- Гирина, В. Н. Вопросы религии в школьных обществоведческих курсах / В. Н. Гирина // Религия и общество – 3 : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 209–212.
- Гирина, В. Н. К вопросу о принципах и критериях отбора религиоведческого содержания для школьных обществоведческих курсов / В. Н. Гирина // Религия и общество – 4 : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 136–138.
- Гирина, В. Н. Система целей школьного обществоведческого образования и показатели его качества / В. Н. Гирина // Проблемы качества образования в Беларуси и России в контексте интеграционных процессов : сб. науч. трудов ; сост. и ред. М. И. Вишневецкий, В. В. Мосолов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – Ч. 2. – С. 213–230.
- Гирина, В. Н. Методические основы факультативных занятий по религиоведению / В. Н. Гирина // Религия и общество – 6 : сб. науч. статей ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 167–169.

ДМИТРАЧКОВ Петр Фролович



Родился 7 июня 1937 г. в д. Березки Хотимского района Могилевской области. В 1965 г. окончил с отличием историко-географический факультет Могилевского государственного педагогического института по специальности «История и география». С 1965 г. работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом кафедры истории СССР (1965–1970),

старшим преподавателем (1974–1975) этой кафедры. В 1975–2005 гг. – декан исторического факультета. С 2005 г. – профессор кафедры истории и культуры Беларуси.

Член государственной комиссии по подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере (с 1995 г.). Член Совета исторического факультета.

В 1970 г. поступил и в 1973 г. окончил аспирантуру Института истории АН БССР по специальности «История». В 1973 г. в этом же институте защитил кандидатскую диссертацию «Участие трудящихся в работе местных Советов БССР (1966–1970 гг.)» (научный руководитель – член-корреспондент АН БССР доктор исторических наук И. М. Игнатенко). Кандидат исторических наук (1974). Профессор (2003). Член-корреспондент Белорусской академии образования (1999).

Основные преподаваемые дисциплины: «История Беларуси с древнейших времен до конца XVIII в.», «История зарождения и развития государственности на белорусских землях (IX – XVIII вв.)».

Сфера научных интересов: вопросы возникновения и развития государственности на белорусских землях, история ВКЛ, этнические проблемы; научно-методическое и учебное обеспечение курса истории Беларуси.

Награжден знаками: «Выдатнік народнай асветы БССР» (1982), «Отличник просвещения СССР» (1985), «Заслуженный работник образования Республики Беларусь» (1998). Имеется благодарность Президента Республики Беларусь (2004). Делегат III Всебелорусского народного собрания (2006), участник съезда ученых Беларуси (2007).

Участник 20 научных конференций, в том числе 9 международных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций (из них 7 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у другой палове XVII – XVIII стст. : вучэбны дапаможнік / П. Ф. Дзмітрачкоў, В. Л. Маразевіч. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. – 128 с. [*Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў гістарычных спецыяльнасцей устаноў, забяспечваючых атрыманне вышэйшай адукацыі*]
- Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага. Другая палова XIII – першая палова XVII стст. : вучэбны дапаможнік / П. Ф. Дзмітрачкоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – 312 с. [*Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў гістарычных спецыяльнасцей устаноў, забяспечваючых атрыманне вышэйшай адукацыі*].

Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у сярэднявекавы перыяд (V – першая палова XIII стст.) : вучэбна-метадычны дапаможнік / П. Ф. Дзмітрачкоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 148 с. [*Рэкамендвана вучэбна-метадычным аб'яднаннем вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі ў якасці вучэбна-метадычнага дапаможніка для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў*]

Учебные программы с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- История Беларуси : учебная программа для высших учебных заведений / сост. П. Ф. Дмитричков [и др.]. – Минск : РИВШ БГУ, 2000. – 32 с. [*Утверждена Министерством образования Республики Беларусь 24 января 2000 г. Регистрационный № ТД – 67/тип.*]

Другие учебные пособия:

- Дзмітрачкоў, П. Ф. Аб паходжанні беларусаў, фарміраванні і развіцці беларускай народнасці : вучэбны дапаможнік / П. Ф. Дзмітрачкоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1992. – 80 с.

Учебно-методические издания:

- Дзмітрачкоў, П. Ф. Старажытна гісторыя Беларусі : вучэбна-метадычны дапаможнік / П. Ф. Дзмітрачкоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. – 40 с.
- Дмитричков, П. Ф. История Беларуси с древнейших времен до конца XVIII в. : учебно-методические материалы и рекомендации / П. Ф. Дмитричков, Н. Н. Вашило. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 64 с.
- Дмитричков, П. Ф. История зарождения и развития государственности на белорусских землях (IX – XVIII вв.) : учебно-методические материалы и рекомендации / П. Ф. Дмитричков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 76 с.
- Дмитричков, П. Ф. История Беларуси с древнейших времен до конца XVIII в. : учебно-методические материалы и рекомендации для студентов 1 курса заочного обучения исторического факультета / П. Ф. Дмитричков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 36 с.
- Дмитричков, П. Ф. Белорусский этнос: истоки, становление и развитие : методические материалы и рекомендации / П. Ф. Дмитричков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 156 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:

- Дзмітрачкоў, П. Ф. Аб узростанні ролі рабочага класа ў дзейнасці мясцовых Саветаў БССР (1966–1970 гг.) / П. Ф. Дзмітрачкоў // Весці АН БССР. Сер. грамадскіх навук. – 1978. – № 4. – С. 90–99.
- Дмитричков, П. Ф. Советы Белоруссии на современном этапе / П. Ф. Дмитричков // История СССР. – 1987. – № 1. – С. 22–37.
- Дзмітрачкоў, П. Ф. Знешнепалітычныя ўмовы развіцця беларускіх зямель. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі (IX – першая палова XIII стст.) / П. Ф. Дзмітрачкоў // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. – № 4. – С. 136–150.
- Дмитричков, П. Ф. Образование Великого княжества Литовского / П. Ф. Дмитричков // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 1 (2). – С. 47–54.
- Дмитричков, П. Ф. О зарождении и развитии государственности на белорусских землях / П. Ф. Дмитричков // Белорусская думка. – 2001. – № 4. – С. 103–112.
- Дмитричков, П. Ф. К вопросу о Люблинской унии / П. Ф. Дмитричков // Белорусская думка. – 2006. – № 6. – С. 139–148.
- Дмитричков, П. Ф. О столкновении и организации власти и управления на белорусских землях в древнерусский период (до середины XIII в.) / П. Ф. Дмитричков // Гісторыя і праблемы выкладання. – 2008. – № 6. – С. 11–17.
- Дмитричков, П. Ф. От Древней Руси до Речи Посполитой. Из истории зарождения и развития государственности на белорусских землях (вторая половина XIII–XVI вв.) / П. Ф. Дмитричков // Белорусская думка. – 2008. – № 7. – С. 78–85.
- Дмитричков, П. Ф. От древней Руси до Речи Посполитой. Из истории зарождения и развития государственности на белорусских землях (вторая половина XIII–XVI вв.) / П. Ф. Дмитричков // Белорусская думка. – 2008. – № 8. – С. 102–105.
- Дзмітрачкоў, П. Ф. Старажытнарускія дасягненні і традыцыі ў развіцці дзяржаўнасці і права на беларускіх землях у перыяд ВКЛ / П. Ф. Дзмітрачкоў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 4. – С. 3–9.
- Дмитричков, П. Ф. Происхождение белорусов: исторический аспект / П. Ф. Дмитричков // Белорусская думка. – 2010. – № 8. – С. 52–57.

Статьи в научных сборниках:

- Дзмітрачкоў, П. Ф. Аб перадумовах узнікнення і развіцця самакіравання ў гарадах Беларусі (XIV – першая палова XVII стст.) / П. Ф. Дзмітрачкоў // Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной научной конференции 10–11 ноября 2005 г., г. Мо-

гилев ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 16–18.

- Дзмітрачкоў, П. Ф. Аб асаблівасцях рэлігіяна-канфесійнага становішча на беларускіх землях у другой палове XIII–XIV стст. / П. Ф. Дзмітрачкоў // Религия и общество – 3. Актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 270–272.
- Дмитрачков, П. Ф. К вопросу об особенностях и основных тенденциях в развитии этнических процессов на белорусских землях во второй половине XVIII–XIX вв. / П. Ф. Дмитрачков // Беларусь у гістарычнай рэтрэспектыве XIX–XX стст. Этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы : зб. навук. арт. : у 2 ч. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – Ч. I. – С. 4–9.

ДЬЯЧЕНКО Олег Викторович



Родился в 1971 г. В 1995 г. окончил с отличием исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История». С 1995 г. работал заведующим музеями МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова; с 1996 г. – на кафедре философии: ассистентом (1996–2000), старшим преподавателем (2000–2001), доцентом (с 2001 г.).

Член религиоведческого Экспертного совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей (при Совете Министров Республики Беларусь). Член редколлегии журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова».

В 1998 г. поступил и в 2000 г. окончил аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Беларуси по специальности «Философия религии». В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. Тема диссертации – «Движение пятидесятников в Беларуси» (научный руководитель – кандидат философских наук Е. С. Прокошина). Кандидат философских наук (2000). Доцент (2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «Введение в религиоведение», «Религиоведение», «Философия религии», «Психология религии», «Социология религии», «Новые религиозные движения», «Библия и культура», «Протестантизм в мире и в Беларуси», «Православие в Беларуси».

Сфера научных интересов: религиоведение (философия религии, история религии).

Руководитель задания Государственной программы научных исследований «История, культура, общество, государство» (2011–2013). Исполнитель заданий Государственной программы фундаментальных исследований «Философия и общество» (2001–2005), Государственных комплексных программ научных исследований «Экономика и общество» и «История и культура» (2006–2010), Государственной программы научных исследований «История, культура, общество, государство» (2011–2013); задания Министерства образования Республики Беларусь «Современная парадигма и методология религиоведческого вузовского образования» (2004–2006).

В период с 2008 по 2011 г. подготовил 6 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награжден памятным знаком «2000 лет христианства» (2001); Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2005), Почетной грамотой Уполномоченного по делам религий и национальностей (2008).

Участник более 60 научных конференций, в том числе 40 международных. Координатор международных научных конференций «Романовские чтения» (2004 и 2005 гг., Могилев) и ежегодных международных научно-практических конференций «Религия и общество» (2008–2012 гг., Могилев).

Автор более 80 научных и учебно-методических работ, из них 5 – в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Дьяченко, О. В. Новые религиозные объединения / О. В. Дьяченко. – Мозырь : Белый ветер, 1998. – 152 с.
- Дьяченко, О. В. Миссионерская деятельность пятидесятнической церкви в Беларуси / О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 113 с.
- Дьяченко, О. В. Пятидесятничество в Беларуси : монография / О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 188 с.
- Православная церковь в белорусском обществе в конце XX – начале XXI в. : монография / О. В. Дьяченко [и др.] ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – 224 с.

Разделы в коллективных монографиях:

- Дьяченко, О. В. Культ Матинги-Христа / О. В. Дьяченко // Неокульты : «новые религии» века? ; под ред. А. С. Майхровича. – 4-е изд., стереотип. – Минск : Четыре четверти, 2002. – С. 179–181.
- Дьяченко, О. В. Сатанисты / О. В. Дьяченко // Неокульты : «новые религии» века? ; под ред. А. С. Майхровича. – 4-е изд., стереотип. – Минск : Четыре четверти, 2002. – С. 193–197.
- Дьяченко, О. В. Свобода совести и неокульты / О. В. Дьяченко // Неокульты : «новые религии» века? ; под ред. А. С. Майхровича. – 4-е изд., стереотип. – Минск : Четыре четверти, 2002. – С. 135–147.
- Дьяченко, О. В. Церковь Виссарииона. Церковь Единой Веры. Церковь Последнего Завета / О. В. Дьяченко // Неокульты : «новые религии» века? ; под ред. А. С. Майхровича. – 4-е изд., стереотип. – Минск : Четыре четверти, 2002. – С. 219–224.
- Дьяченко, О. В. Протестантизм в Беларуси / О. В. Дьяченко // Современная религиозная ситуация в Беларуси : состояние и перспективы развития / Е. С. Прокошина [и др.]. – Минск : Институт философии НАН Беларуси, 2005. – С. 41–89.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Религиоведение : учебное пособие / под ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 252 с. : ил. [соавт.] **[Допущено Министерством образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений]**

Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Старостенко, В. В. Религии в современной Беларуси : пособие / В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – 192 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением по педагогическому образованию в качестве пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 1-02 01 02 История. Дополнительная специальность (1-02 01 02-05 История. Религиоведение; 1-02 01 02-06 История. Социально-политические дисциплины)]**

Учебные программы с грифом Министерства образования:

- Религиоведение : типовая учебная программа для высших учебных заведений / сост. В. В. Старостенко [и др.]. – Минск : РИВШ, 2011. – 40 с. [соавт.] **[Утверждена Министерством образования Республики Беларусь 3 января 2011 г. Регистрационный № ТД-СГ.017/тип.]**

Другие пособия:

- Дьяченко, О. В. Религиозные организации «деструктивной» направленности в современной Беларуси : пособие / О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 72 с.

- Дьяченко, О. В. Неокульты в Беларуси : пособие для педагогов, руководителей учреждений образования / О. В. Дьяченко. – Могилев : МГОИРО, 2009. – 104 с.
- Дьяченко, О. В. Новые религиозные движения в Беларуси : пособие / О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 136 с.
- Лисичкин, В. М. Православие в современном белорусском обществе : пособие для педагогов, воспитателей, руководителей учреждений образования / В. М. Лисичкин, О. В. Дьяченко, В. В. Старостенко ; под ред. В. М. Лисичкина. – Могилев : УО «МГОИРО», 2012. – 100 с.

Учебно-методические издания:

- Дьяченко, О. В. Новые религиозные объединения в Беларуси : материал в помощь учителю / О. В. Дьяченко. – Могилев : Областной институт усовершенствования учителей. Научно-педагогический центр, 1997. – 40 с.
- Дьяченко, О. В. Религиозные течения в Белоруссии : в помощь организатору информационно-воспитательной работы / О. В. Дьяченко // Управление информации Могилевского горисполкома. – Могилев, 2000. – 67 с.
- Дьяченко, О. В. О нетрадиционных и деструктивных религиозных культурах. Основные понятия и тенденции развития : материалы областного семинара «Молодежь и религия на современном этапе» / О. В. Дьяченко. – Могилев, 2001. – 18 с.
- Дьяченко, О. В. Методические рекомендации в помощь организаторам информационной работы в Могилевском государственном университете им. А. А. Кулешова / О. В. Дьяченко // Информационная работа в МГУ им. А. А. Кулешова ; авт.-сост.: О. В. Дьяченко, Т. Н. Кузьмина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – С. 17–26.
- Дьяченко, О. В. Деструктивные религиозные культуры и современные оккультно-мистические объединения : учебная программа по спецкурсу / О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 24 с.
- Дьяченко, О. В. Социальная философия / О. В. Дьяченко // Контрольные задания по курсу «Философия» ; под ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 42–50. [соавт.]
- Тесты по философии / под ред. В. В. Старостенко. – 2-е изд. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 52 с. [соавт.]
- Дьяченко, О. В. Введение в религиоведение : программа и методические рекомендации / О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 32 с.
- Дьяченко, О. В. Социология и психология религии : программа и методические рекомендации / О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 27 с.
- Дьяченко, О. В. Философия религии : программа и методические рекомендации / О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 60 с.
- Дьяченко, О. В. Новые религиозные движения и современные оккультно-мистические объединения : программа и методические рекомендации / О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 44 с.
- Дьяченко, О. В. Библия и культура: методические рекомендации / О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 24 с.
- Дьяченко, О. В. Психология религии : методические указания / О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 24 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Дьяченко, О. В. Пятидесятники в Беларуси / О. В. Дьяченко // Гуманітарна-эканамічны веснік. – 1998. – № 3. – С. 18–24.
- Дьяченко, О. В. Особенности идеологии и культуры неопятидесятников в Беларуси / О. В. Дьяченко //

Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 1. – С. 34–41.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Дзячэнка, А. В. «Новы Ізраіль» у Магілёве / А. В. Дзячэнка // Магілёўская даўніна. – 1998. – № 6. – С. 69–73.
- Дьяченко, О. В. К истории возникновения пресвитерианской «Церкви Святой Троицы» в Могилеве / О. В. Дьяченко // Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 168–169.
- Дьяченко, О. В. Неокульты в православии : «Богородичный центр» / О. В. Дьяченко // Романовские чтения – 3 : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. И. А. Марзалиюка. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 138–139.
- Дьяченко, О. В. Ереси и расколы в современном русском православии / О. В. Дьяченко // Религия и общество – 2: актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 181–183.
- Дьяченко, О. В. Современное русское православие и экуменизм / О. В. Дьяченко // Романовские чтения – 4 : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. Я. Г. Риера. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 128–129.
- Дьяченко, О. В. Политизация пятидесятничества в Беларуси: причины, генезис, следствие / О. В. Дьяченко // Религия и общество – 3: актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 15–19.
- Дьяченко, О. В. Трансформация конфессиональной системы современного пятидесятничества в Беларуси / О. В. Дьяченко // Романовские чтения – 5 : сб. трудов Международной научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 123–124.
- Дьяченко, О. В. Религиозные организации позднего протестантизма как институциональный фактор становления гражданского общества в современной Беларуси / О. В. Дьяченко // Религия и общество – 4 : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 30–33.
- Дьяченко, О. В. Глоссолоальный культ пятидесятников Беларуси / О. В. Дьяченко // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 66–69.
- Дьяченко, О. В. Консервативный баптизм как новое религиозное явление в позднем протестантизме Беларуси / О. В. Дьяченко // Религия и общество – 5 : актуальные проблемы свободы совести : сб. науч. статей Международной научно-практической конференции 6 мая 2010 г., г. Могилев ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 24–28.
- Дьяченко, О. В. Адвентисты в мире и в Беларуси / О. В. Дьяченко // Романовские чтения – 6 : к 75-летию исторического факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова» : сб. статей Международной научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 118–119.
- Дзячэнка, А. В. Кафедра філасофіі / А. В. Дзячэнка, В. В. Старасценка // Гістарычны факультэт : да 75-годдзя ўтварэння. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – С. 159–186.
- Дьяченко, О. В. «Великая Благодать» Карла Стивенса : происхождение, вероучение, деятельность, организация / О. В. Дьяченко // Романовские чтения – 7 : сб. статей Международной научной конференции ; под общ. ред. А. А. Воробьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 142–144.

- Дьяченко, О. В. Религиозный традиционализм и модернизм: в поисках смысла / О. В. Дьяченко // Религия и общество – 6 : сб. науч. статей ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 174–177.
- Дьяченко, О. В. Баптисты в современной истории Могилева / О. В. Дьяченко // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць : зб. навук. прац VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі 29–30 чэрвеня 2011 г., г. Магілёў ; уклад. А. М. Баццокоў, І. А. Пушкін. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – С. 278–287.
- Дьяченко, О. В. Религиозные организации позднего протестантизма в Беларуси в контексте реализации права на свободу вероисповедания / О. В. Дьяченко // Молодежь. Наука. Инновации : труды III-й Международной научно-практической интернет-конференции ; под ред. Г. К. Сафаралиева [и др.]. – Пенза : Пензенский филиал РГУИТП, 2011. – С. 212–214.
- Дьяченко, О. В. Религиозный компонент в системе образования / О. В. Дьяченко // Философия в Беларуси и перспективы мировой интеллектуальной культуры : материалы Международной научной конференции к 80-летию Института философии НАН Беларуси, г. Минск, 14–15 апреля 2011 г. ; науч. ред. А. А. Лазаревич [и др.] ; НАН Беларуси, Ин-т философии. – Минск : Право и экономика, 2011. – С. 114–116.

ЖУКОВА Инна Брониславовна

Родилась 3 июля 1952 г. в деревне Солон Стародорожского района Минской области. Окончила отделение философии исторического факультета Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина в 1977 г. по специальности «Философия и социология». С 1977 г. работала младшим научным сотрудником кафедры философии Могилевского технологического института, занималась социологическими исследованиями. С 1980 г. – ассистент, с 1985 г. – преподаватель кафедры философии и политэкономии МТИ. С 1988 г. – ассистент кафедры философии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова, с 1991 г. – старший преподаватель кафедры философии. С 1991 по 1994 г. работала заместителем декана физико-математического факультета МГУ им. А. А. Кулешова по воспитательной работе.



Основные преподаваемые дисциплины: «Философия», «Логика», «Логика и риторика», «Риторика и теория аргументации», «Этика», «Эстетика».

Сфера научных интересов: этические проблемы; проблемы формирования логической и ораторской культуры студентов; научно-методическое обеспечение логики, риторики и теории аргументации, этики, этики-эстетики.

Автор более 20 учебно-методических публикаций, из них 3 – в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Жукова, И. Б. Риторика и теория аргументации : учебно-методическое пособие / И. Б. Жукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 128 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве учебно-методического пособия для**

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «История. Социально-политические дисциплины»]

Курсы лекций:

- Логика : курс лекций / сост. В. З. Жуков, И. Б. Жукова. – Могилев : МГУП, 2004. – 79 с.

Учебно-методические издания:

- Жукова, И. Б. Логика : методическое пособие / И. Б. Жукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 84 с.
- Жукова, И. Б. Логика и риторика : программа и методические рекомендации / И. Б. Жукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 24 с.
- Жукова, И. Б. Логические кроссворды : методическое пособие / И. Б. Жукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 48 с. : ил.
- Жукова, И. Б. Этика : программа и методические рекомендации / И. Б. Жукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 24 с.
- Контрольные задания по курсу «Философия» / под ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 52 с. [соавт.]
- Жукова, И. Б. Сборник заданий по логике: тесты и кроссворды : практикум / И. Б. Жукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 60 с.
- Жукова, И. Б. Риторика и теория аргументации: программа и методические рекомендации / И. Б. Жукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 34 с.
- Тесты по философии / под ред. В. В. Старостенко. – 2-е изд. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 52 с. [соавт.]
- Жукова, И. Б. Тесты по риторике и теории аргументации : практикум / И. Б. Жукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 28 с.
- Жукова, И. Б. Этика и эстетика : тесты / И. Б. Жукова, С. А. Данилевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 36 с.

КАРМАЗИНОВ Леонид Стефанович

Родился 8 июня 1932 г. в г.п. Березино Минской области. В 1956 г. окончил философский факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Философия». С 1956 по 1964 г. работал преподавателем политэкономии и обществоведения в Могилевском машиностроительном техникуме, а с 1964 по 1984 г. – на кафедре философии и политэкономии Могилевского машиностроительного института старшим преподавателем (1964–1979) и доцентом (1979–1984). В 1978 г. был направлен в заграничную командировку в Польскую Народную Республику, где в качестве советского специалиста с 1978 по 1981 г. и с 1984 по 1986 г. работал доцентом кафедры философии Ченстоховского политехнического института. С 1981 по 1984 г. работал заведующим кафедрой философии и политэкономии Могилевского технологического института (с 2002 г. – Могилевский государственный университет продовольствия), а с 1986 г. доцентом (1986–1995), и.о. заведующего кафедрой (1995–1997), доцентом кафедры гуманитарных дисциплин этого же вуза. С 2010 г. работает доцентом кафедры философии МГУ им. А. А. Кулешова.



В 1958 г. поступил и в 1963 г. заочно окончил аспирантуру при Белгосуниверситете им. В. И. Ленина по специальности «История философии». В 1975 г. в БГУ защитил кандидатскую диссертацию «Философские воззрения Хенрика Каменьского» (научный руководитель – доктор философских наук профессор И. Н. Луцицкий). Кандидат философских наук (1975). Доцент (1979).

Основные преподаваемые дисциплины: «Философия», «Культурология», «Этика», «Эстетика», «Нормативная этика».

Сфера научных интересов: история польской и западноевропейской философии, история этической и эстетической мысли, проблемы нравственного формирования личности.

В период с 1981 по 2011 г. подготовил 2 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1976), Грамотой Министерства высшего и среднего специального образования БССР (1970), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2007), Почетным Золотым знаком Общества польско-советской дружбы.

С 1995 по 2001 г. являлся председателем Клуба интеллигенции г. Могилева, который занимался пропагандой и популяризацией классического западноевропейского, русского и советского искусства среди населения г. Могилева.

Участник более 70 научных конференций, в т. ч. более 40 международных, из них 11 – зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Кармазинов, Л. С. Неклассическая философия: три исторические формы позитивизма: учебно-методические материалы / Л. С. Кармазинов. – Могилев: МТИ, 2001. – 31 с.
- Кармазинов, Л. С. Феноменология Э. Гуссерля и М. Шелера: учебно-методические материалы / Л. С. Кармазинов. – Могилев: МГУП, 2003. – 16 с.
- Кармазинов, Л. С. Философия В. Бергсона: учебно-методические материалы / Л. С. Кармазинов. – Могилев: МГУП, 2004. – 24 с.
- Кармазинов, Л. С. Этика Платона: учебно-методические материалы / Л. С. Кармазинов. – Могилев: МГУП, 2005. – 12 с.
- Кармазинов, Л. С. Философия Дэвида Юма: учебно-методические материалы / Л. С. Кармазинов. – Могилев: МГУП, 2007. – 14 с.
- Кармазинов, Л. С. Закономерности роста научного знания: учебно-методические материалы / Л. С. Кармазинов. – Могилев: МГУП, 2009. – 24 с.
- Кармазинов, Л. С. Английский эмпиризм конца XVII–XVIII столетий: философия Д. Локка: учебно-методические материалы / Л. С. Кармазинов. – Могилев: МГУП, 2010. – 12 с.
- Нормативная этика: программа для студентов специальности «История. Социально-политические дисциплины» / авт.-сост. Л. С. Кармазинов. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 8 с.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Кармазинов, Л. С. Роль производственного коллектива в нравственном воспитании личности / Л. С. Кармазинов // XXV съезд КПСС и вопросы социально-политического развития советского общества / В. И. Солощенко, Л. С. Кармазинов, Г. А. Макаревич [и др.]: – Минск: Наука и техника, 1979. – С. 120–139.
- Karmazinow, L. S. Przyczynek do badań położenia klasy robotniczej i jej walki rewolucyjnej w 1905 roku / L. S. Karmazinow // Zeszyty Naukowe Politechniki częstochowskiej. Nauki społeczno-ekonomiczne. – 1981. – № 16. – S. 19–39.
- Karmazinow, L. S. Poglady filozoficzne Henryka Kamieńskiego / L. S. Karmazinow // Zeszyty Naukowe Politechniki częstochowskiej. Nauki społeczno-ekonomiczne. – 1982. – № 17. – S. 5–17.
- Кармазинов, Л. С. Проблема морального отчуждения в постиндустриальном обществе / Л. С. Кармазинов // Humanum: Miedzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. – 2008. – № 1. – С. 19–21.
- Кармазинов, Л. С. Девальвация достоинства личности в глобализованном обществе / Л. С. Карма-

зинов // Научные труды Могилевского филиала БИП: Право. Политика. Экономика / БИП – институт правоведения. – Могилев. – 2009. – Вып. 7. – С. 26–31.

- Кармазинов, Л. С. Хенрик Каменьский о «практической философии» / Л. С. Кармазинов // Научные труды Могилевского филиала БИП: Право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения. – Могилев, 2009. – Вып. 8. – С. 60–66.
- Кармазинов, Л. С. Тожество бытия и творчества – исходный пункт философского учения Хенрика Каменьского / Л. С. Кармазинов // УОФІА. – 2009. – № 9. – S. 159–168.
- Кармазинов, Л. С. Как преподавать философию? / Л. С. Кармазинов // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП / БИП – Институт правоведения. – Могилев, 2009. – Вып. 6. – С. 35–38.
- Кармазинов, Л. С. Размышления о семинаре по философии / Л. С. Кармазинов // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП / БИП – Институт правоведения. – Могилев. – 2009. – Вып. 6. – С. 32–35.
- Karmazinow, L. S. X. Каменьский о предмете и общественном назначении практической философии / Л. С. Кармазинов // Paterga: Miedzynarodowe Studia Filozoficzne. – 2010. – № 4. – S. 153–161.

КОВАЛЁВА Лариса Аркадьевна

Родилась 14 апреля 1966 г. в г. Могилеве. В 1988 г. с отличием окончила исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История» с дополнительной специальностью «Основы советского государства и права». С 1988 г. работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом кафедры истории СССР (1988–1989), старшим преподавателем кафедры истории и культуры Беларуси (1992–1995), доцентом (1995–2000), заведующим кафедрой истории и культуры Беларуси (2000–2002). С 2008 г. – старший преподаватель. В 1989 г. поступила и в 1992 г. окончила очную аспирантуру Института истории АН БССР в ИИ АН БССР защитила кандидатскую диссертацию на тему «Внешнеполитическая деятельность Советской Белоруссии в 1919–1929 гг.» (научный руководитель – доктор исторических наук профессор член-корреспондент АН Беларуси М. П. Костюк). Кандидат исторических наук (1993).


Основные преподаваемые дисциплины: «История Беларуси (в контексте мировых цивилизаций)», «Белорусоведение».

Сфера научных интересов: проблемы становления белорусской государственности, миграционная политика Республики Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Кавалёва, Л. А. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў пачатку XX ст.: метадычныя матэрыялы / Л. А. Кавалёва. – Могилёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. – 24 с.
- Кавалёва, Л. А. Дзяржаўная міграцыйная палітыка Рэспублікі Беларусь: метадычныя матэрыялы / Л. А. Кавалёва. – Могилёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 15 с.
- Кавалёва, Л. А. Беларусазнаўства: метадычныя матэрыялы / Л. А. Кавалёва. – Могилёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – 15 с.



- Гісторыя Беларусі : вучэб.-метад. мат-лы / склад. Л.А. Кавалёва. – Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2013. – 24 с.
- Кавалёва, Л. А. Гісторыя Беларусі : вучэбна-метадычныя матэрыялы / Л. А. Кавалёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 28 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Ковалева, Л. А. К вопросу о белорусской государственности в начале XX века / Л. А. Ковалева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 1. – С. 24–28.

КОВАЛЕНЧИКОВ Николай Николаевич



Родился 17 июля 1946 г. в с. Журавка Городищенского района Черкасской области, Украина. В 1968 г. окончил исторический факультет Могилевского государственного педагогического института с квалификацией «Учитель истории и обществоведения». С 1968 г. – заместитель директора по учебной и воспитательной работе Недашевского детского дома. С 1969 по

1982 гг. работал в комсомольских и партийных органах Могилевской области. С 1982 по 1987 гг. – директор Могилевского областного краеведческого музея. С 1987 г. работал на кафедре истории СССР МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова ассистентом (1987–1990). С 1992 г. – на кафедре истории и культуры Беларуси старшим преподавателем (1990–2010), доцентом (с 2010 г.).

В 1986 г. поступил и в 1990 г. окончил аспирантуру Белорусского государственного университета по специальности «История». В 1990 г. в БГУ защитил диссертацию «Партийная работа промышленных объединений Беларуси в 1970–1980 гг.» (научный руководитель – доктор исторических наук К. К. Герман). Кандидат исторических наук (1991).

Основные преподаваемые дисциплины: «История Беларуси», спецкурсы «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)», «Развитие промышленности в белорусских землях в конце XVIII – начале XX вв.».

Сфера научных интересов: история развития промышленности, история международных экономических и культурных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Участник более 20 научных конференций, в том числе 9 международных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Каваленчыкаў, М. М. Гісторыя Беларусі : метадычныя рэкамендацыі да семінарскіх заняткаў / М. М. Каваленчыкаў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – 34 с.
- Каваленчыкаў, М. М. Гісторыя Беларусі : вучэбна-метадычныя матэрыялы да семінарскіх заняткаў / М. М. Каваленчыкаў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 36 с.

Статьи в научных сборниках:

- Коваленчиков, Н. Н. Подпольные патриотические организации г. Могилева в годы Великой Отечественной войны (1941–1944) / Н. Н. Коваленчиков // Гісторыя Магілёва : мінулае і сучаснасць : зб. навук. прац удзельнікаў Трэцяй Міжнароднай канферэнцыі 22-23 мая 2003 г. : у 2 ч. ; сост. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – Ч. 2. – С. 101–107.
- Коваленчиков, Н. Н. Развитие фабрично-заводской промышленности в Могилеве губернском и уездах во второй половине XIX ст. / Н. Н. Коваленчиков // Шляхі магілёўскай гісторыі : зб. навук. прац IV Міжна-

роднай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць». – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – С. 165–170.

- Коваленчиков, Н. Н. Развитие ремесленного производства в Могилевской губернии во второй половине XIX столетия / Н. Н. Коваленчиков // Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 26–28.
- Коваленчиков, Н. Н. Развитие фабрично-заводской промышленности Могилевской губернии во второй половине XIX ст. / Н. Н. Коваленчиков // Романовские чтения – 4 : сб. трудов Международной научной конференции, 22–23 ноября 2007 года ; под ред. Я. Г. Риера. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 24–26.
- Коваленчиков, Н. Н. Развитие промышленности Могилевской губернии в конце XVIII – 50-е годы XIX ст. / Н. Н. Коваленчиков // Романовские чтения – 5 : сб. трудов Международной научной конференции, 27–28 ноября 2008 г. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 190–192.
- Коваленчиков, Н. Н. Деятельность подпольных патриотических организаций г. Могилева в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Н. Н. Коваленчиков // Романовские чтения – 6 : к 75-летию исторического факультета : сб. статей Международной научной конференции, г. Могилев, 24–25 ноября 2009 года ; под ред. И. А. Марзалюка. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 137–138.
- Коваленчиков, Н. Н. Работа промышленных производственных объединений Беларуси (1970–1980 гг.) / Н. Н. Коваленчиков // Романовские чтения – 7 : сб. трудов Международной научной конференции, Могилев, 26 ноября 2010 года ; под ред. А. А. Воробьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 179–180.

Статьи в энциклопедических изданиях:

- Каваленчыкаў, М. М. Магілёўскі абласны краязнаўчы музей / М. М. Каваленчыкаў // Энциклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. ; рэдкал. І. П. Шамякін [і інш.]. – Мінск : БелСЭ, 1986. – Т. 3. – С. 359.
- Каваленчыкаў, М. М. Магілёўскі абласны краязнаўчы музей / М. М. Каваленчыкаў // Этнаграфія Беларусі : энциклапедыя. – Мінск : Беларуская савецкая энциклапедыя імя Петруся Броўкі, 1989. – С. 302.

КОЛОСОВ Александр Владимирович

Родился 12 октября 1979 г. в г. Черикове Могилевской области. В 2001 г. окончил с отличием исторический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «История со специализацией социально-политические дисциплины». В 2003 г. работал старшим преподавателем кафедры всеобщей истории МГУ им. А. А. Кулешова. С 2006 г. – на кафедре археологии и специальных исторических дисциплин: старший преподаватель (2006–2008), доцент (с 2009 г.).



В 2003–2006 гг. учился в аспирантуре Института истории Национальной академии наук Беларуси по специальности «Археология». В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию «Мезолит Белорусского Посожья (культурно-хронологическая интерпретация материалов)» (научный руководитель – доктор исторических наук профессор Е. Г. Калечич). Кандидат исторических наук (2007). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Археология», «Основы археологии», «Каменный и бронзовый века Вос-

точной Европы», «Каменный и бронзовый века Беларуси», «Историография археологии Беларуси», «Методология археологии», «Полевая археология».

Сфера научных интересов: первобытная археология, каменный век, проблемы культурогенеза в финальном палеолите и мезолите Восточной Беларуси.

Руководитель задания Государственной программы научных исследований «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества и государственной идеологии» (2011–2015); студенческого гранта Министерства образования Республики Беларусь «Керамические комплексы эпохи неолита междуречья Сожа и Остра» (2011). Исполнитель тем грантов БРФФИ «Развитие культур каменного и бронзового веков Беларуси в контексте культурных изменений в Центральной и Восточной Европе» (2001–2003); «Сярэдневяковыя землі Беларусі ў сістэме еўрапейскіх сувязей (V–XVIII стст.)» (2002–2003); «Сістэма рассялення на тэрыторыі Беларусі з часоў каменнага веку да XVIII ст. (па археалагічных і пісьмовых дадзеных)» (2006–2010); «Свод памятников эпохи палеолита Беларуси» (2007–2009); «Проблемы заселения лесной полосы запада Восточной Европы в верхнем и финальном палеолите-мезолите» (2009–2011).

В 2007 и 2009 г. подготовил 2 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награжден нагрудным знаком «За успехи в труде» (Постановление Бюро ЦК БРСМ № 9 за 02.12.2008 г., нагрудный знак № 68); Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2011).

Участник 35 научных конференций, в т.ч. 17 международных, из них 3 – зарубежных.

Автор 96 научных и учебно-методических публикаций (из них 3 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Колосов, А. В. Археологические древности Могилевского Посожья (по материалам экспедиций 2002–2008 гг.) : монография / А. В. Колосов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 264 с. : ил.

Разделы в коллективных монографиях:

- Коласаў, А. У. Грэнская культура / А. У. Коласаў // Палеалітычныя помнікі Беларусі : культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц : манаграфія / А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў, В. С. Абухоўскі. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – С. 54–65.
- Коласаў, А. У. Каталог палеалітычных помнікаў і месцазнаходжанняў. Віцебская вобласць / А. У. Коласаў // Палеалітычныя помнікі Беларусі : культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц : манаграфія / А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў, В. С. Абухоўскі. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – С. 108–110.
- Коласаў, А. У. Каталог палеалітычных помнікаў і месцазнаходжанняў. Гомельская вобласць / А. У. Коласаў // Палеалітычныя помнікі Беларусі : культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц : манаграфія / А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў, В. С. Абухоўскі. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – С. 110–126.
- Коласаў, А. У. Каталог палеалітычных помнікаў і месцазнаходжанняў. Магілёўская вобласць / А. У. Коласаў // Палеалітычныя помнікі Беларусі : культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц : манаграфія / А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў, В. С. Абухоўскі. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – С. 170–186.
- Коласаў, А. У. Каталог палеалітычных помнікаў і месцазнаходжанняў. Мінская вобласць. Бярэзінскі раён / А. У. Коласаў // Палеалітычныя помнікі Беларусі : культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц : манаграфія / А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў, В. С. Абухоўскі. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – С. 186.

Учебно-методические издания:

- Контрольные задания по курсу «Археология. Археология Беларуси» / авт.-сост. А. В. Колосов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 35 с.

- Дневник по археологической практике / сост. А. В. Колосов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 18 с.
- Контрольная по археологии : методические рекомендации для студентов исторического факультета / авт.-сост. А. В. Колосов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 29 с. : ил.
- Колосов, А. В. Античная археология : методические рекомендации для студентов исторического факультета / А. В. Колосов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 28 с.
- Топография в археологии : методические рекомендации для студентов исторического факультета / сост. А. В. Колосов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 52 с. : ил.
- Коласаў, А. У. Па слядах старажытных майстроў Пасожжа. Таямніцы археалогіі (з вопыту правядзення археалагічнай выставы) / А. У. Коласаў // Кураторский час – 3 : методические рекомендации. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 39–52.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Материалы для археологической карты Бобруйского района / В. Ф. Копытин, А. В. Колосов, С. П. Ладышев, А. Л. Соболевская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 4. – С. 132–138.
- Коласаў, А. У. Новыя помнікі археалогіі Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці / А. У. Коласаў // Гістарычна-археалагічны зборнік : зб. навук. артыкулаў / Інстытут гісторыі НАН Беларусі. – Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2003. – № 18. – С. 265–266.
- Колосов, А. В. Археологические древности урочища Рудня / А. В. Колосов // Гістарычна-археалагічны зборнік : зб. навук. артыкулаў / Інстытут гісторыі НАН Беларусі. – Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2004. – № 19. – С. 265–271.
- Коласаў, А. У. Археалагічныя разведкі ў 2003 г. у Асіповіцкім, Мсціслаўскім і Чэрыкаўскім раёнах Магілёўскай вобласці / А. У. Коласаў // Гістарычна-археалагічны зборнік : зб. навук. артыкулаў / Інстытут гісторыі НАН Беларусі. – Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2004. – № 19. – С. 312.
- Колосов, А. В. История изучения и проблемы историографии сожской мезолитической культуры / А. В. Колосов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 4. – С. 8–14.
- Колосов, А. В. Мезолитическая стоянка Поклады – 2 в Кричевском Посожье / А. В. Колосов // Гістарычна-археалагічны зборнік : зб. навук. артыкулаў / Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2005. – № 20. – С. 16–25.
- Коласаў, А. У. Археалагічныя працы на паўночным усходзе Магілёўскай вобласці / А. У. Коласаў // Гістарычна-археалагічны зборнік : зб. навук. артыкулаў / Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2005. – № 20. – С. 249–250.
- Коласаў, А. У. Археалагічныя работы ва Усходняй Беларусі / А. У. Коласаў // Гістарычна-археалагічны зборнік : зб. навук. артыкулаў / Інстытут гісторыі НАН Беларусі. – Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2006. – № 21. – С. 176.
- Коласаў, А. У. Археалагічныя работы на тэрыторыі Магілёўскага Пасожжа / А. У. Коласаў // Гістарычна-археалагічны зборнік : зб. навук. артыкулаў / Інстытут гісторыі НАН Беларусі. – Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2007. – № 23. – С. 186–188.
- Колосов, А. В. Археологические работы на территории Могилевского Посожья в 2007 г. / А. В. Колосов // Матэрыялы па археалогіі Беларусі : зб. навук. артыкулаў / Інстытут гісторыі НАН Беларусі. – Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2009. – Вып. 17. – С. 121–127.
- Колосов, А. В. Финальный палеолит и мезолит Посожья / А. В. Колосов // Матэрыялы па археалогіі Беларусі : зб. навук. артыкулаў / Інстытут гісторыі

НАН Беларусі. – Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2010. – Вып. 18. – С. 77–89.

- Колосов, А. В. Новые данные по мезолиту бассейна р. Сож / А. В. Колосов // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2010. – № 1. – С. 20–27.
 - Колосов, А. В. К вопросу о локальных культурах «свидерских традиций» в мезолите Восточной Беларуси / А. В. Колосов // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2012. – № 1. – С. 20–27.
- Статьи в энциклопедических изданиях, научных сборниках:**
- Колосов, А. В. О некоторых проблемах изучения сожской культуры эпохи мезолита Могилевского Поднепровья / А. В. Колосов // Шляхі Магілёўскай гісторыі : зб. навук. прац ; уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Могилев : Магілёў : Магілёўская абласная ўзбуўная друкарня, 2005. – С. 8–12.
 - Колосов, А. В. Мезолитические стоянки Кричевского Посожья / А. В. Колосов // Романовские чтения : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – С. 150–154.
 - Колосов, А. В. Сожская мезолитическая культура : проблемы изучения / А. В. Колосов // Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной научной конференции, Могилев 10–11 ноября 2005 г. ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 74–76.
 - Колосов, А. В. Древности кудлаевской мезолитической культуры Верхнего Поднепровья / А. В. Колосов // Романовские чтения – 4 : сб. трудов Международной научной конференции, Могилев 22–23 ноября 2007 г. ; под ред. Я. Г. Риера. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 96–98.
 - Колосов, А. В. Мезолитическая стоянка Дедня / А. В. Колосов // Acta Archeologia Albaruthenica. – Минск, 2008. – Vol. III. – С. 42–66.
 - Колосов, А. В. Финальный палеолит и мезолит Белорусского Посожья / А. В. Колосов // Русский сборник : труды кафедры Отечественной истории древности и средневековья Брянского государственного университета им. И. Г. Петровского. – Брянск : БГУ им. И. Г. Петровского, 2008. – Вып. 4. – С. 23–31.
 - Колосов, А. В. Финальный палеолит Посожья : новые данные – новые вопросы / А. В. Колосов // Романовские чтения – 5 : сб. трудов Международной научной конференции, Могилев 27–28 ноября 2008 г. ; под ред. Н. М. Пурышевой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 39–41.
 - Коласаў, А. У. Адшчэп / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 23.
 - Коласаў, А. У. Аплікатыўны метад / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 36.
 - Коласаў, А. У. Археалагічныя помнікі / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 47.
 - Коласаў, А. У. Археалагічныя помнікі раёнаў Магілёўскай вобласці / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 47–48.
 - Коласаў, А. У. Бакаў, стаянкі і селішча / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 81–83.
 - Коласаў, А. У. Барысавічы, стаянкі і курганны могільнік / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 89.
 - Коласаў, А. У. Бутаўская культура / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 132–133.
 - Коласаў, А. У. Вугольшчына, стаянкі, селішчы і курганны могільнік / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 194–195.
 - Коласаў, А. У. Вусце, стаянкі / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 197–198.
 - Коласаў, А. У. Гайкоўка, стаянка / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 210.
 - Коласаў, А. У. Галузы, стаянкі і курганны могільнік / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 213.
 - Коласаў, А. У. Горкі, стаянкі і курганны могільнік / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 258–259.
 - Коласаў, А. У. Грэньск, стаянка / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 274–276.
 - Коласаў, А. У. Грэньская культура / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 276–277.
 - Коласаў, А. У. Грэньскі тып наканечнікаў / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 277–278.
 - Коласаў, А. У. Дзедня, стаянка і курганны могільнік / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 297–299.
 - Коласаў, А. У. Дрануха, стаянкі / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 313.
 - Коласаў, А. У. Журавель, стаянка і курганны могільнік / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 337–338.
 - Коласаў, А. У. Каменка, стаянкі / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 404–406.
 - Коласаў, А. У. Каромка, стаянка / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 426–427.
 - Коласаў, А. У. Крынічная, стаянка / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд-

- кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 472–473.
- Коласаў, А. У. Кудлаеўская культура / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 478–479.
 - Коласаў, А. У. Культура археалагічная / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 483–484.
 - Коласаў, А. У. Кундская культура / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 485–486.
 - Коласаў, А. У. Крамянёвы інвентар грэнскай культуры фінальнага палеаліту / А. У. Коласаў // Романовские чтения – 6 : к 75-летию исторического факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова» : сб. статей Международной научной конференции, Могилев 24–25 ноября 2009 г. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 44–46.
 - Колосов, А. В. Культурное многообразие в мезолите Верхнего Поднепровья / А. В. Колосов // Человек и древности : памяти Александра Александровича Формозова (1928–2009) ; отв. ред. И. С. Каменецкий, А. Н. Сорокин. – Москва : Гриф и К, 2010. – С. 203–215.
 - Коласаў, А. У. Мезаліт Верхняга Падняпроўя : праблемы культурна-храналагічнай ідэнтыфікацыі крыніц / А. У. Колосов // Романовские чтения – 7 : сб. статей Международной научной конференции, Могилев 26 ноября 2010 г. ; под общ. ред. А. А. Воробьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 50–51.
 - Коласаў, А. У. Мезаліт / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 65–66.
 - Коласаў, А. У. Мікраліты / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 74.
 - Новы Быхаў / В. Ф. Капыцін, Л. Д. Побаль, П. Ф. Лысенка, А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 137–138.
 - Капыцін, В. Ф. Няраж / В. Ф. Капыцін, А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 142.
 - Коласаў, А. У. Паклады / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 162–163.
 - Коласаў, А. У. Первакрычаўскі / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 180–181.
 - Коласаў, А. У. Пуллі тып наканечнікаў / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 234.
 - Коласаў, А. У. Пясочнароўская культура / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 237–238.
 - Коласаў, А. У. «Раманаўскія чытанні» / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 250.
 - Коласаў, А. У. Расецінская культура / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 253.
 - Коласаў, А. У. Рудня, археалагічныя помнікі / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 259–260.
 - Коласаў, А. У. «Свод памятников археологии чернобыльской зоны Могилевской области» / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 286.
 - Коласаў, А. У. Сожская культура / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 307–308.
 - Коласаў, А. У. Стары Дзедзін / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 318–319.
 - Коласаў, А. У. Тапаграфічныя метады ў археалогіі / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 345.
 - Коласаў, А. У. Тыпаметрычнага аналізу метадаў у археалогіі / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 361.
 - Коласаў, А. У. Тэхналагічнага аналізу метады ў археалогіі / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 362.
 - Коласаў, А. У. Тэхнікі скопу аналіз / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 362.
 - Коласаў, А. У. Чэрыкаў / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 409–411.
 - Коласаў, А. У. Яніславіцкая культура / А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэд.кал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 449–451.
 - Колосов, А. В. Археология о заселении Могилевского Посожья в позднеледниковое время / А. В. Колосов // Магілёўшчына. – Магілёў, 2011. – Вып. XI. – С. 27–33.
 - Колосов, А. В. Этапы заселения бассейна р. Лобжанка: микрорегион Рудня / А. В. Колосов, П. Л. Шашков // Магілёўшчына. – Магілёў, 2011. – Вып. XI. – С. 88–96.

КОПЫТИН Вячеслав Федорович



Родился 1 января 1942 г. в д. Трилесино Дрибинского района Могилевской области. После окончания школы в 1959–1961 гг. учился в техническом училище № 3 г. Чистяково Донецкой (Сталинской) области по специальности машинист-механик горных комбайнов. После окончания училища до призыва в армию в 1962 г. работал шахтером по добыче угля на Донбассе. С 1965 по 1969 г. учился

на историческом факультете Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова. Получил диплом учителя истории и обществоведения с отличием. С 1970 г. – ассистент кафедры истории СССР и БССР МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова, в 1972 г. – преподаватель кафедры истории СССР, на которой преподавал курс археологии. С 1978 по 1999 г. работал заведующим кафедрой всеобщей истории, в 1999 г. – заведующим созданной им кафедры археологии и специальных исторических дисциплин. Ушел из жизни 24 августа 2002 г.

За время работы на кафедре всеобщей истории создал историко-краеведческий музей (1978), археологическую лабораторию (1992). По инициативе В. Ф. Копытина в 1986 г. при управлении культуры Могилевского облисполкома был создан Центр археологических исследований, в задачи которого входила подготовка и публикация «Свода памятников археологии Могилевской области». На протяжении 1970 – начала 2000-х гг. археологическим отрядом исторического факультета МГУ им. А. А. Кулешова под руководством В. Ф. Копытина было обследовано более 2,2 тыс. археологических памятников, создана уникальная база данных для археологической карты Могилевской области.

В 1970 – 1974 гг. учился в целевой аспирантуре Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. В 1977 г. под руководством доктора исторических наук Н. Н. Гуриной защитил диссертацию на тему «Мезолит юго-восточной Белоруссии». В 1984 г. В. Ф. Копытину присуждено ученое звание доцента, с 1999 г. – член-корреспондент Академии образования Республики Беларусь.

Основной круг научных интересов связан с изучением проблемы освоения территории Верхнего Поднепровья в финальном палеолите и мезолите, а также учет, сохранение и возрождение археологического наследия на территории Могилевской области.

Отличник народного образования (1991). Награжден первой премией Специального фонда Президента Республики Беларусь (1999), в 2001 г. по решению Могилевского облисполкома В. Ф. Копытину присвоено звание «Человек года».

Автор более 320 научных работ, в том числе 21 монографии.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Круглянского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1991. – 52 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Бельничского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1992. – 110 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Чаусского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1992. – 105 с.
- Копытин, В. Ф. Памятники финального палеолита и мезолита Верхнего Поднепровья : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1992. – 87 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Могилева и окрестностей : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1993. – 103 с.

- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Шкловского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1993. – 97 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Дрибинского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1994. – 67 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Чериковского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1994. – 64 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Быховского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1995. – 152 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Костюковичского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1996. – 111 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Краснопольского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1996. – 82 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Славгородского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1997. – 224 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Хотимского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1997. – 84 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Климовичского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1998. – 110 с.
- Копытин, В. Ф. Свод памятников археологии чернойбыльской зоны Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1998. – 240 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Кричевского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1999. – 100 с.
- Копытин, В. Ф. У истоков гренской культуры. Боровка : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 2000. – 144 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Бобруйского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 2001. – 147 с.
- Копытин, В. Ф. Археологические памятники Кировского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 2002. – 144 с.
- **Копытин, В. Ф.** Археологические памятники Глусского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 2004. – 146 с.
- **Копытин, В. Ф.** Археологические памятники Кличевского района Могилевской области : монография / В. Ф. Копытин. – Могилев, 2012. – 168 с.

Разделы в коллективных монографиях:

- Капыцін, В. Ф. Зямля нашых продкаў. Старажытная гісторыя Кругляншчыны ў помніках археалогіі / В. Ф. Капыцін // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Круглянскага раёна. – Мінск, 1996. – С. 80–86.
- Капыцін, В. Ф. Памяць вякоў / В. Ф. Капыцін // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Магілёўскага раёна. – Мінск, 1996. – С. 19–32.
- Капыцін, В. Ф. Рэестр помнікаў археалогіі Круглянскага раёна / В. Ф. Капыцін // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Круглянскага раёна. – Мінск, 1996. – С. 87–92.
- Капыцін, В. Ф. Зямля нашых продкаў / В. Ф. Капыцін // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Магілёва. – Мінск, 1998. – С. 19–24.
- Капыцін, В. Ф. Зямля нашых продкаў / В. Ф. Капыцін // Памяць. Бялыніцкі раён: гісторыка-дакументальная хроніка гарадоў і раёнаў Беларусі. – Мінск, 2000. – С. 21–33.
- Капыцін, В. Ф. Зямля нашых продкаў / В. Ф. Капыцін // Памяць. Краснапольскі раён: гісторыка-дакументальная хроніка. – Мінск, 2001. – С. 21–29, 37–40.
- Капыцін, В. Ф. Помнікі археалогіі на тэрыторыі Краснапольскага раёна / В. Ф. Капыцін // Памяць. Краснапольскі раён: гісторыка-дакументальная хроніка. – Мінск, 2001. – С. 41–45.

Учебно-методические издания:

- Копытин, В. Ф. Каменный век на территории Белоруссии : учеб. пособ. / В. Ф. Копытин. – Минск, 1990. – 96 с.
- Копытин, В. Ф. Планы и методические рекомендации к лекциям и семинарским занятиям «Основы археологии и история первобытного общества» / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1993. – 17 с.
- Капыцін, В. Ф. Археалагічныя помнікі Магілёўшчыны : бібліяграфічны даведнік / В. Ф. Капыцін, Л. Я. Гурковіч, А. А. Катлёнак. – Магілёў, 1998. – 224 с.
- Копытин, В. Ф. Полевая археологическая практика: программа, положение, инструкции для студентов исторического факультета / В. Ф. Копытин. – Могилев, 2000. – 48 с.
- Копытин, В. Ф. Программа «Основы археологии» / В. Ф. Копытин. – Могилев, 2000. – 24 с.
- Копытин, В. Ф. Программа по курсу «История первобытного общества». Для студентов исторического факультета / В. Ф. Копытин, И. А. Марзалюк. – Могилев, 2000. – 7 с.
- Капыцін, В. Ф. Комплексная гісторыка-краязнаўчая практыка : праграма, палажэнне, інструкцыі для студэнтаў гістарычнага факультэта / В. Ф. Капыцін, А. Р. Агееў, С. І. Бяспанскі. – Магілёў, 2002. – 38 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Копытин, В. Ф. Лудчица – памятник мезолита в Верхнем Поднепровье / В. Ф. Копытин // Гістарычна-археалагічны зборнік : зборнік навуковых артыкулаў. Інстытут гісторыі НАН Беларусі. – Минск : ДНУ «ІГ НАН Беларусі», 1994. – № 5. – С. 24–33.
- Копытин, В. Ф. Некоторые итоги изучения Гренской стоянки / В. Ф. Копытин // Гістарычна-археалагічны зборнік : зборнік навуковых артыкулаў. Інстытут гісторыі НАН Беларусі. – Минск : ДНУ «ІГ НАН Беларусі», 1994. – № 5. – С. 24–33.
- Материалы для археологической карты Бобруйского района / В. Ф. Копытин, А. В. Колосов, С. П. Ладышев, А. Л. Соболевская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 4. – С. 132–138.
- Копытин, В. Ф. Научный поиск – основа подготовки студентов / В. Ф. Копытин // Гісторыя: праблемы выкладання. – 1999. – № 4. – С. 118–120.
- Копытин, В. Ф. Курганные древности Могилевщины в «Сведениях 1873 года» и «Археологической карте Е.Р. Романова» / В. Ф. Копытин // Гістарычна-археалагічны зборнік : зборнік навуковых артыкулаў. Інстытут гісторыі НАН Беларусі. – Минск : ДНУ «ІГ НАН Беларусі», 2000. – № 15. – С. 153–163.
- Копытин, В. Ф. Могилевское Поднепровье в исследованиях Е. А. Шмидта / В. Ф. Копытин // Гістарычна-археалагічны зборнік : зборнік навуковых артыкулаў. Інстытут гісторыі НАН Беларусі. – Минск : ДНУ «ІГ НАН Беларусі», 2002. – № 17. – С. 6–7.
- **Копытин, В. Ф.** Финальный палеолит Верхнего Поднепровья как историческая эпоха / В. Ф. Копытин // Гістарычна-археалагічны зборнік : зборнік навуковых артыкулаў. Інстытут гісторыі НАН Беларусі. – Минск : ДНУ «ІГ НАН Беларусі», 2005. – № 20. – С. 5–15.

Статьи в энциклопедических изданиях, журналах, научных сборниках:

- Копытин, В. Ф. Финальный палеолит и мезолит Верхнего Поднепровья / В. Ф. Копытин // Tanged pointes cultures in Europe. Read at the international archaeological symposium (Lublin, september, 13 – 16, 1993). – Lublin, 1999. – С. 256–267.
- Копытин, В. Ф. О проблемах финального палеолита Восточной Беларуси / В. Ф. Копытин // Міжнародны сімпозіум : Ад неалітызацыі да пачатку эпохі бронзы. Культурныя змены ў міжрэччы Одры і Дняпра паміж VI і II тыс. да н.э, Брэст, 28–31 мая 2000. – Poznań – Mińsk – Wrocław, 2000. – С. 12–13.
- Копытин, В. Ф. О некоторых проблемах финального палеолита Верхнего Поднепровья (по материалам стоянки Боровка) / В. Ф. Копытин // Od neolityzacji do początków epoki brązu / pod red.

J. Czebreszuka, M. Kryvalceviča, P. Makarowicz. – Poznań, 2001. – С. 43–59.

- Копытин, В. Ф. История исследования археологических памятников Кличевского района в XX веке / В. Ф. Копытин, Г. Г. Копытина // Романовские чтения – 2 : сборник трудов Международной научной конференции (Могилев, 10–11 ноября 2005 г.) ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 76–78.
- Капыцін, В. Ф. Баркалабава / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А–К ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – С. 86–87.
- Капыцін, В. Ф. Бароўка / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А–К ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – С. 86–87.
- Капыцін, В. Ф. Барысаўшчына / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А–К ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – С. 90.
- Капыцін, В. Ф. Вірычаў / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А–К ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – С. 166.
- Капыцін, В. Ф. Вішанька / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А–К ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – С. 188.
- Капыцін, В. Ф. Дальняе Ляда / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А–К ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – С. 289–290.
- Капыцін, В. Ф. Карэбы / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А–К ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – С. 428.
- Капыцін, В. Ф. Ксяндзова Гара / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А–К ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – С. 477.
- Капыцін, В. Ф. Лудчыцы / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 23.
- Капыцін, В. Ф. Магілёўская стаянка / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 46–47.
- Капыцін, В. Ф. Малое Зарэчча / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 57.
- Капыцін, В. Ф. Монеўка / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 97.
- Капыцін, В. Ф. Навасёлкі / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 123.
- Новы Быхаў / В. Ф. Капыцін, Л. Д. Побаль, П. Ф. Лысенка, А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 137–138.
- Капыцін, В. Ф. Няраж / В. Ф. Капыцін, А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 142.
- Капыцін, В. Ф. Падсёлы / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал. :

- Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 161.
- Капыцін, В. Ф. Палоскі / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 167.
 - Капыцін, В. Ф. Прыбар (Бялыніцкі раён) / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 229.
 - Капыцін, В. Ф. Прыбар (Кіраўскі раён) / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 230.
 - Капыцін, В. Ф. Салтанаўка / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 276.
 - Капыцін, В. Ф. Хвойна / В. Ф. Капыцін, А. А. Седзін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 383.
 - Капыцін, В. Ф. Чыгрынка / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 406–407.
 - Капыцін, В. Ф. Чырвоная Слабада / В. Ф. Капыцін // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 408.
 - Капыцін, В. Ф. Янава / В. Ф. Капыцін, А. У. Ільюцік // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л–Я ; рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 449.

КОПЫТИНА Галина Григорьевна

Родилась в 1947 г. в г. Кяхта Бурятской АССР в семье военного. В 1965 г. окончила среднюю школу в г. Жодино и поступила на исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова, который окончила с отличием в 1969 г. С 1971 г. работала в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова: лаборантом на кафедре всеобщей истории, с 1977 г. – ассистентом, а с 1981 г. – старшим преподавателем. Ушла из жизни 12 мая 2010 г.



Преподавала историю Древнего мира.

В 1977 – 1980 г. обучалась в заочной аспирантуре Института истории АН БССР.

Последнее десятилетие работала в составе временного научного коллектива по изучению археологических памятников Могилевской области (научный руководитель – кандидат исторических наук доцент В. Ф. Копытин).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Копытина, Г. Г. Методические рекомендации к семинарским занятиям по истории цивилизаций Древнего Востока : для студентов 1-го курса истфака / Могилев. гос. ун-т им. А. А. Кулешова ; сост. Г. Г. Копытина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 19 с.

- Копытина, Г. Г. История древних цивилизаций : программа курса : для студентов ист. фак. / Могилев. гос. ун-т им. А. А. Кулешова ; сост. Г. Г. Копытина. – Ч. 2 : Цивилизации Древней Греции и Рима. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 28 с.

КОСТЕНИЧ Владимир Анатольевич

Родился 1 января 1957 г. в г. Кричеве Могилевской области. В 1982 г. окончил философское отделение исторического факультета Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина с присвоением квалификации «Философ». Преподаватель философии». В МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова работает с 1985 г.: ассистент (1985–1988), старший преподаватель (1988–1991), доцент (1991–2002) кафедры философии. С 2002 по 2012 г. – заместитель декана по учебной работе факультета экономики и права. С 2012 г. – доцент кафедры философии.



В 1985 г. окончил аспирантуру кафедры марксистско-ленинской философии гуманитарных факультетов Белгосуниверситета. В январе 1986 г. защитил диссертацию «Научная картина мира как компонент оснований науки» (научный руководитель – доктор философских наук профессор В. С. Степин). Кандидат философских наук (1986). Доцент (1993).

Основные преподаваемые дисциплины: «Философия», «Этика», «Этика и эстетика».

Сфера научных интересов: социальная философия, методологические аспекты гуманитарного познания, теоретические и прикладные вопросы этики.

Автор более 40 научных и учебно-методических работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Костенич, В. А. Человек и общество : учебное пособие : в 2 ч. / В. А. Костенич. – Ч. 2 : X–XI классы. – Вып. 1. – Могилев, 1992. – 83 с.
- Костенич, В. А. Философия образования и проблема человека / М. И. Вишневский, В. А. Костенич, Я. И. Трещенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – 69 с.

Учебно-методические издания:

- Костенич В. А. Историко-философская ретроспектива смысложизненных ракурсов философского знания : программа спецкурса и методические рекомендации / В. А. Костенич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 26 с.

Статьи в научных сборниках:

- Костенич, В. А. Мифо(по)этика философствования / В. А. Костенич // Философия и социально-культурное развитие : материалы круглого стола, посвященного II Международному дню философии в ЮНЕСКО, Минск, 14 ноября 2003 г. / НАН Беларуси, Институт философии ; редкол. В. Н. Новиков [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2004. – С. 106–113.
- Костенич, В. А. Архетипические сюжеты философского знания / В. А. Костенич // Романовские чтения : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – С. 278–280.
- Костенич, В. А. Проблемы и парадоксы религиозной этики / В. А. Костенич // Религия и общество: актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 138–141.

- Костенич, В. А. Нравственное самоопределение личности как сакральное событие / В. А. Костенич // *Религия и общество – 2 : актуальные проблемы современного религиоведения* : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 138–141.
- Костенич, В. А. Религиозная символика «Страшного Суда» и эсхатологические контексты повседневности / В. А. Костенич // *Религия и общество – 3 : актуальные проблемы современного религиоведения* : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 161–164.
- Костенич, В. А. Смысловая феноменология совести / В. А. Костенич // *Романовские чтения – 5* : сб. трудов Международной научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 78–79.
- Костенич, В. А. Молитва как жанр религиозного философствования / В. А. Костенич // *Религия и общество – 4* : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 148–150.
- Костенич, В. А. Экзистенциальные драмы выбора между целями и смыслами / В. А. Костенич // *Романовские чтения – 6 : к 75-летию исторического факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова»* : сб. статей Международной научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 82–83.
- Костенич, В. А. Этика служения смыслу и эстетика церковности / В. А. Костенич // *Религия и общество – 5* : актуальные проблемы свободы совести : сб. науч. статей Международной научно-практической конференции 6 мая 2010 года г. Могилев ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 203–205.
- Костенич, В. А. Религия «Понедельника» или «этика Бодхисаттвы» / В. А. Костенич // *Религия и общество – 6* : сб. науч. статей ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 181–184.

ЛАВРИНОВИЧ Дмитрий Сергеевич



Родился 7 апреля 1976 г. в г. п. Шумилино Витебской области. В 1998 г. окончил с отличием исторический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «История. Социально-политические дисциплины». С 1998 г. работает на кафедре восточнославянской и российской истории МГУ им. А. А. Кулешова – ассистентом (1998–1999),

старшим преподавателем (2002–2004), доцентом (с 2004 г.). В 2005 – 2008 гг. – заведующий аспирантурой. С 2008 г. – декан факультета иностранных языков.

Ученый секретарь Совета университета. Член Ректората, Совета по качеству, Научно-методического совета университета.

В 1999 г. поступил и в 2002 г. окончил аспирантуру Белорусского государственного университета по специальности «Всеобщая история». В 2002 г. в БГУ защитил кандидатскую диссертацию «Либерально-консервативная оппозиция в России на пути к власти (1914 – март 1917 гг.)» (научный руководитель – кандидат исторических наук С. В. Позняк). Кандидат исторических наук (2002). Доцент (2006).

Основные преподаваемые дисциплины: «История восточных славян», «История России и Украины», «Историография восточнославянской и российской истории», «Историкогеография истории восточных славян», «Либеральное движение в Беларуси в начале XX в.».

Сфера научных интересов: история восточных славян Нового и Новейшего времени, историография, история политических партий и общественных движений России и Беларуси, история парламентаризма в России и Беларуси, история Первой мировой войны, история национальных движений нового и новейшего времени.

Руководитель заданий Государственной программы научных исследований «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества и государственной идеологии» («История, культура, общество, государство») (2011–2015); исполнитель заданий Государственной комплексной программы научных исследований «История белорусской нации, государственности и культуры» (2006–2010); исполнитель задания Министерства образования Республики Беларусь «Научное обоснование места и роли общественных объединений и политических партий в формировании гражданского общества в Республике Беларусь» (2010).

В 2011 г. подготовил 1 кандидата исторических наук. Стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым в 2006 г. В 2011 г. получал персональную надбавку за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики по итогам конкурса, проведенного Министерством образования Республики Беларусь. Награжден Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2012).

Участник более 100 научных конференций, в т.ч. 80 международных, из них 40 зарубежных. Координатор международной конференции «Первая мировая война в истории Беларуси, России и мира» (28–29 апреля 2011 г.). Автор более 120 научных и учебно-методических публикаций (из них 10 – в соавторстве).

Автор более 120 научных и учебно-методических публикаций (из них 10 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Лавринович, Д. С. Либерально-консервативная оппозиция в России : формирование и борьба за власть (1912–1917 гг.) : монография / Д. С. Лавринович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 338 с.
- Лавринович, Д. С. Деятельность Конституционно-демократической партии и «Союза 17 октября» в Беларуси (1905–1918 гг.) : монография / Д. С. Лавринович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 336 с. : ил.

Разделы в коллективных монографиях:

- Бондаренко, К. М. Русские и белорусские монархисты в начале XX века : монография / К. М. Бондаренко, Д. С. Лавринович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 212 с.

Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Документы общероссийских партий и организаций либерального направления в Беларуси (1905–1918 гг.) : хрестоматия : учебно-методическое пособие / авт.-сост. Д. С. Лавринович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 344 с. [Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по историческим специальностям]

Другие учебные пособия:

- Лавринович, Д. С. Внутренняя политика и нарастание социального напряжения в 1907–1914 гг. / Д. С. Лавринович // *История России : новое и новейшее время* : учебник / О. А. Яновский, В. И. Миньковский, Ю. А. Блашков [и др.]. – М. : Эксмо, 2010. – Гл. 24. – С. 268–278. – (Российская историческая библиотека).

Учебно-методические издания:

- История восточных славян 1917–2004 гг. : методическое пособие по курсу / авт.-сост. Д. С. Лавринович


- вич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 45 с.
- Лавринович, Д. С. Российский парламентаризм начала XX века: становление, развитие, крах : методические рекомендации по спецкурсу / Д. С. Лавринович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 30 с.
 - Историография российской и восточнославянской истории : методические рекомендации / авт.-сост. Д. С. Лавринович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 34 с.
 - История восточных славян (1861–1917 гг.) : методические рекомендации / авт.-сост. Д. С. Лавринович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.
 - Лавринович, Д. С. История восточных славян с 1917 г. до начала XXI в. : методические рекомендации / Д. С. Лавринович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 92 с.
 - Лавринович, Д. С. Внутренняя политика царизма и общественно-политическое движение в 1907–1914 гг. / Д. С. Лавринович // История России и Украины (XIX – начало XX в.) : учебно-методическое пособие : в 2 ч. ; под ред. В. В. Сергеевской, О. А. Яновского, В. И. Меньковского. – Минск : БГУ, 2010. – Гл. 9. – Ч. 2. – С. 239–266.
 - Лавринович, Д. С. История либерального движения в Беларуси начала XX века : учебно-методический комплекс / Д. С. Лавринович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 144 с.
- Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:**
- Бондаренко, К. М. Из истории крайне правых монархических партий России на территории Беларуси (1905–1917 гг.) / К. М. Бондаренко, Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 1. – С. 60–68.
 - Бондаренко, К. М. История возникновения и деятельности консервативно-монархических партий России на территории Беларуси в 1905–1907 гг. / К. М. Бондаренко, Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 4. – С. 13–23.
 - Бондаренко, К. М. Консервативно-монархическая оппозиция на Беларуси в 1907–1917 гг. / К. М. Бондаренко, Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 1. – С. 29–39.
 - Лавринович, Д. С. Некоторые аспекты оппозиционной деятельности Земского и Городского союзов в Российской империи (1914 – февраль 1917 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 4. – С. 47–55.
 - Лаўрынович, Д. С. Дзейнасць Прагрэсіўнага блока ў ІV Дзяржаўнай думе / Д. С. Лаўрынович // Беларускі гістарычны часопіс. – 2001. – № 6. – С. 35–41.
 - Лавринович, Д. С. Политическая деятельность военно-промышленных комитетов в Российской империи (1915 – март 1917 г.) / Д. С. Лавринович // Вестник БГУ. Сер. 3. – 2002. – № 2. – С. 23–29.
 - Лавринович, Д. С. Политическое масонство в оппозиционном движении России начала XX века / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 4. – С. 22–33.
 - Лавринович, Д. С. Формирование и программа либерально-консервативной оппозиции в России (1912–1915 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 2-3. – С. 3–10.
 - Лавринович, Д. С. Либеральное движение в Могилевской губернии (1905–октябрь 1917 г.) / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 4. – С. 3–8.
 - Лавринович, Д. С. Конституционные демократы в Беларуси (1905–1907 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 2–3. – С. 26–30.
 - Лавринович, Д. С. Деятельность Конституционно-демократической партии в Витебской губернии (1905–1917 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік ВДУ. – 2006. – № 3. – С. 14–18.
 - Лавринович, Д. С. Формиране и делатност одбора Уставно-демократске партије у Белорусији / Д. С. Лавринович // Универзитет у Источном Сарајеву. Филозофски факултет пале. Радови филозофског факултета. Број 8. – Сарајево : Пале, 2006. – С. 173–188.
 - Лавринович, Д. С. Идеология и тактика белорусских кадетов в 1905–1907 гг. / Д. С. Лавринович // Российские и славянские исследования : сб. науч. статей / БГУ ; редкол. А. П. Сальков, О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2007. – Вып. 2. – С. 91–97.
 - Лавринович, Д. С. Деятельность «Союза 17 октября» в Витебской губернии (1905–1915 гг.) / Д. С. Лавринович // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2007. – № 1. – С. 43–49.
 - Лавринович, Д. С. Деятельность Конституционно-демократической партии в Могилевской губернии (1905–1907 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 2–3. – С. 3–8.
 - Лаўрынович, Д. С. Віленскія акцябрысты і іх саюзнікі ў пачатку XX ст. / Д. С. Лаўрынович // Весці БДПУ імя М. Танка. Сер. 2. – 2007. – № 4. – С. 33–36.
 - Лавринович, Д. С. Деятельность «Союза 17 октября» в Могилевской губернии (1905–1915 гг.) / Д. С. Лавринович // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2007. – № 3. – С. 167–173.
 - Лаўрынович, Дз. С. Акцябрысты ў Беларусі (1905–1913 гг.) / Дз. С. Лаўрынович // Беларускі гістарычны часопіс. – 2008. – № 2. – С. 11–17.
 - Лавринович, Д. С. Виленские конституционные демократы и их союзники (1907–1915 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2008. – № 1. – С. 49–55.
 - Лавринович, Д. С. Конституционные демократы в Могилевской губернии (1907–1917 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 2-3. – С. 19–23.
 - Лавринович, Д. С. Формиране и делатност одељења партије октобриста у Белорусији (1905–1913) / Д. С. Лавринович // Единство православных словена / приредно Зоран Милошевић. – 1-е изд. – Београд : Институт за политичке студије, 2008. – Књ. 2. – С. 110–143.
 - Лавринович, Д. С. Еврейские либеральные организации и партии на территории России и Беларуси в 1897–1907 гг. / Д. С. Лавринович // Ученые записки Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина. – 2008. – Т. 4. – Ч. 1. – С. 175–184.
 - Лавринович, Д. С. Участие Конституционно-демократической партии в выборах Учредительного собрания в Беларуси (октябрь – ноябрь 1917 г.) / Д. С. Лавринович // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2009. – № 1. – С. 64–71.
 - Лавринович, Д. С. Политический портрет В. К. Стукалича – председателя Витебского отдела «Союза 17 октября» / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 1. – С. 21–25.
 - Лавринович, Д. С. Либеральное движение в Беларуси (ноябрь 1904–1905 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 2-3. – С. 11–20.
 - Лавринович, Д. С. Конституционные демократы в Минской губернии (1905–1917 гг.) / Д. С. Лавринович // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2009. – № 7. – С. 36–44.
 - Лавринович, Д. С. Октябристы в 1917–1918 гг. : к истории Витебского белорусского народного союза / Д. С. Лавринович // Российские и славянские исследования : сб. науч. статей / редкол. А. П. Сальков, О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2009. – Вып. 4. – С. 130–135.
 - Лавринович, Д. С. Еврейские либеральные организации и партии на территории России и Беларуси в 1907–1917 гг. / Д. С. Лавринович // Веснік ВДУ. – 2010. – № 1. – С. 18–25.

- Лавринович, Д. С. Деятельность конституционно-демократической партии на территории Минской губернии в 1917 г. / Д. С. Лавринович // Праці гістарычнага факультэта БДУ : навуковы зборнік / рэдкал. У. К. Коршук [і інш.]. – Минск : БДУ, 2010. – Вып. 5. – С. 72–81.
- Лавринович, Д. С. Либеральные организации России и белорусский национальный вопрос в 1917 г. / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя навукі. – 2012. – № 1. – С. 21–25.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Лавринович, Д. С. Монархические организации Могилева в начале XX века / Д. С. Лавринович // Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва : зб. навук. прац удзельнікаў Другой Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» / уклад. І. А. Пушкін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбудыненая друкарня, 2001. – С. 191–196.
- Бондаренко, К. М. «Союз 17 октября» и его сторонники в Беларуси (1905–1917 гг.) / К. М. Бондаренко, Д. С. Лавринович // Проблемы славяноведения : сб. науч. статей и материалов. – Брянск : Брянский государственный университет, 2001. – Вып. 3. – С. 183–192.
- Лавринович, Д. С. Октябристы и их союзники в Беларуси (1905–1913 гг.) / Д. С. Лавринович // Славянский мир в социокультурном измерении : сб. науч. статей. – Ставрополь : Ставропольский государственный университет, 2005. – Вып. 2. – С. 93–99.
- Лавринович, Д. С. Источники по истории Государственной думы России начала XX века в фондах Российского государственного исторического архива / Д. С. Лавринович // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навуковы зборнік / БДУ ; рэдкал. С. М. Ходзін [і інш.]. – Минск : БДУ, 2005. – Вып. 2. – С. 201–206.
- Лавринович, Д. С. Конституционные демократы Могилевской губернии в 1917 г. / Д. С. Лавринович // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва : зб. навук. прац удзельнікаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» ; уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбудыненая друкарня, 2007. – С. 143–149.
- Лавринович, Д. С. Либеральное направление в «западнорусизме» начала XX века / Д. С. Лавринович // Материалы 1-й Международной ежегодной летней школы молодых ученых «Русский язык: горизонты сотрудничества» : сб. науч. трудов ; редкол. Т. В. Винниченко [и др.]. – Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : КИРА, 2009. – С. 67–92.

ЛИСИЧКИН Владимир Михайлович



Родился 15 января 1930 г. в д. Журбинская Буда Костюковичского района Могилевской области. В 1953 г. окончил философское отделение исторического факультета Белорусского государственного университета. В 1953–1957 гг. работал лектором и директором Молодечненского областного лекционного бюро управления культуры Молодечненского облисполкома, в 1957–1958 гг. – ин-

структором-методистом Общества «Знание», в 1958–1960 гг. – лектором Молодечненского обкома партии. В 1963–1967 гг. – старший преподаватель Могилевского машиностроительного института. С 1967 г. работает на кафедре философии

МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (1967–1969), доцентом (с 1969 г.).

В 1963 г. окончил аспирантуру при кафедре истории философии и логики Белгосуниверситета. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «О преодолении религиозных пережитков в сознании трудящихся в период перехода от социализма к коммунизму» (научный руководитель – доктор философских наук И. Н. Луцицкий). Кандидат философских наук (1965). Доцент (1971).

Основные преподаваемые дисциплины: «Философия», «Религиоведение», «История философии», «История вольнодумства и атеизма».

Сфера научных интересов: история религий, история свободомыслия и атеизма, социальная философия.

Руководитель задания Государственной программы научных исследований «История, культура, общество, государство» (2011–2013), исполнитель задания Государственной комплексной программы научных исследований «История и культура» (2006–2010).

Награжден медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой Министерства образования БССР, нагрудным знаком «Выдатнік народнай асветы БССР».

Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций (из них 6 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Лисичкин, В. М. Идеология и политика современного русского православия / В. М. Лисичкин. – Минск : Беларусь, 1984. – 80 с.
- Лисичкин, В. М. Индивидуальная работа с верующими / В. М. Лисичкин. – Могилев, 1965. – 74 с.
- Православная церковь в белорусском обществе в конце XX – начале XXI в. : монография / О. В. Дьяченко [и др.]; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – 224 с. [соавт.]

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Религиоведение : учебное пособие / под ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 252 с. : ил. [соавт.] **[Допущено Министерством образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений]**
- Основы научного атеизма : учебное пособие для вузов / науч. ред. И. Н. Луцицкий, Г. М. Лившиц. – Минск : Вышэйшая школа, 1967. – 260 с. [соавт.] **[Допущено Министерством высшего и среднего образования БССР в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений]**
- Основы научного атеизма : учебное пособие для учащихся средних специальных учебных заведений / науч. ред. И. Н. Луцицкий, Г. М. Лившиц. – Минск : БГУ, 1970. – 198 с. [соавт.] **[Допущено Министерством высшего и среднего образования БССР в качестве учебного пособия для учащихся средних специальных учебных заведений]**

Другие пособия:

- Лисичкин, В. М. Православная теология на рубеже тысячелетий : пособие / В. М. Лисичкин. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 72 с.
- Лисичкин, В. М. Православие в современном белорусском обществе : пособие для педагогов, воспитателей, руководителей учреждений образования / В. М. Лисичкин, О. В. Дьяченко, В. В. Старостенко ; под ред. В. М. Лисичкина. – Могилев : УО «МГОИРО», 2012. – 100 с.

Учебно-методические издания:

- Лисичкин, В. М. История свободомыслия и атеизма : программа и методические указания / В. М. Лисичкин. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 20 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Лисичкин, В. М. Религия как феномен духовной культуры / В. М. Лисичкин // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 1. – С. 3–8.

- Лисичкин, В. М. *Метаморфозы православной теологии на рубеже 20–21 вв.* / В. М. Лисичкин // *Вестник МДУ им. А. А. Кулешова*. – 2006. – № 1. – С. 3–10.
- Лисичкин, В. М. *Мифы религии и мифологемы антиисторизма* / В. М. Лисичкин // *Беларуская думка*. – 2009. – № 12. – С. 121–123.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Лисичкин, В. М. *Важная форма атеистической работы. Из опыта антирелигиозной пропаганды в Могилевской области* // *Коммунист Белоруссии*. – Минск, 1965. – № 6. – С. 10–14.
- Лисичкин, В. М. *Модернистские тенденции в идеологии православной церкви* / В. М. Лисичкин // *Научный атеизм и атеистическое воспитание: республиканский межведомственный сб. науч. работ*. – Минск: Беларусь, 1983. – С. 12–26.
- Лисичкин, В. М. *Приспосабливаясь к новым реалиям. Об идеологии и политике современного православия* / В. М. Лисичкин // *Коммунист Белоруссии*. – Минск, 1986. – № 5. – С. 14–19.
- Лисичкин, В. М. *Современная православная теология и государство* / В. М. Лисичкин // *Религия и общество: актуальные проблемы современного религиоведения: сб. науч. трудов; под общ. ред. В. В. Старостенко*. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 185–187.
- Лисичкин, В. М. *Вера и разум в возрождающейся схоластике* / В. М. Лисичкин // *Романовские чтения – 2: сб. трудов Международной научной конференции; под ред. О. В. Дьяченко*. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 178–180.
- Лисичкин, В. М. *К вопросу формирования идеологии белорусского государства* / В. М. Лисичкин // *Романовские чтения – 3: сб. трудов Международной научной конференции; под ред. И. А. Марзалюка*. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 76–77.
- Лисичкин, В. М. *Богословская антропология в современном обществе* / В. М. Лисичкин // *Религия и общество – 3: актуальные проблемы современного религиоведения: сб. науч. трудов; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко*. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 233–235.
- Лисичкин, В. М. *К вопросу о разработке современной концепции церковно-государственной политики в Республике Беларусь* / В. М. Лисичкин // *Романовские чтения – 4: сб. трудов Международной научной конференции; под ред. Я. Г. Риера*. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 67–69.
- Лисичкин, В. М. *Мифы религии и мифологемы антиисторизма* // *Романовские чтения – 5: сб. трудов Международной научной конференции; редкол. Н. М. Пурышева [и др.]*. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 102–103.
- Лисичкин, В. М. *Религиозная антропология и педагогика в системе духовной культуры общества* / В. М. Лисичкин // *Религия и общество – 5: актуальные проблемы свободы совести: сб. научных статей Международной научно-практической конференции, 6 мая 2010 года г. Могилев; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко*. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 210–213.
- Лисичкин, В. М. *Антология гуманной педагогики В. В. Зеньковского в контексте богословской мысли православия* / В. М. Лисичкин // *Романовские чтения – 6: к 75-летию исторического факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова»: сб. статей Международной научной конференции*. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 85–87.
- Лисичкин, В. М. *Свободомыслие и религиозный фактор – неравноправные компоненты в духовной культуре* / В. М. Лисичкин // *Романовские чтения – 7: сб. статей Международной научной конференции; под общ. ред. А. А. Воробьева*. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 144–146.

- Лисичкин, В. М. *Религиозное просвещение и народное образование* / В. М. Лисичкин // *Религия и общество – 6: сб. науч. статей; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко*. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 189–192.

ЛУКЬЯНОВ Петр Григорьевич



Родился 5 февраля 1942 г. в д. Студеная Гута Гомельского района Гомельской области. В 1969 г. окончил с отличием исторический факультет Могилевского государственного педагогического института по специальности «История». С 1974 г. работал на кафедре всеобщей истории МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – преподавателем (1974–1975), старшим преподавателем (1975–1980), и.о. доцента (1980–1982), доцентом (1982–2004). С 2004 г. – в должности профессора.

Являлся членом Научно-методического совета университета, заместителем декана исторического факультета по учебной работе (1989–2005).

В 1971 г. поступил и в 1974 г. окончил аспирантуру Гомельского государственного университета по специальности «История СССР». В 1977 г. в Институте истории АН БССР защитил кандидатскую диссертацию «Промышленность и рабочий класс новых городов Белорусской ССР (1950–1970 гг.)» (научный руководитель – доктор исторических наук профессор И. Ф. Мужев). Кандидат исторических наук (1978). Доцент (1982). Профессор (2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «Новейшая история стран Европы и Америки», «Международные отношения в Новейшее время».

Сфера научных интересов: новейшая история стран Центральной и Восточной Европы.

Руководитель и исполнитель заданий Государственных комплексных программ научных исследований: «Исследование тенденций глобального развития и этноконфессиональных процессов в современном мире» (2001–2005) и «История белорусской нации, государственности и культуры» (2006–2010).

Награжден Почетными грамотами Министерства образования БССР (1982), Республики Беларусь (1998, 2003); знаком «Победитель социалистического соревнования 1978 года», учрежденным ЦК КПСС, Советом Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ; Почетной грамотой Министерства образования СССР, ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1985); Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1987), медалью Франциска Скорины (2012).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 20 международных.

Автор более 70 научных и учебно-методических публикаций (из них 9 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Лукьянов, П. Г. *История Совета Экономической Взаимопомощи: монография* / П. Г. Лукьянов. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 118 с.
- Лукьянов, П. Г. *История организации Варшавского договора: монография* / П. Г. Лукьянов. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 128 с.

Разделы в коллективной монографии:

- Лукьянов, П. Г. *Советская модель экономической и военно-политической интеграции восточной Европы. Западно-атлантическая модель экономической и военно-политической интеграции* / П. Г. Лукьянов // *История Европы: из опыта интеграционных процессов: монография* / К. М. Бондаренко, В. С. Ко-

шелев, П. Г. Лукьянов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 5–321.

Учебники с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Всемирная история : XIX–XX вв. : учебник для 11 класса общеобразовательной школы с русским языком обучения / под ред. В. С. Кошелева. – Минск : Народная асвета, 2002. – 448 с. [соавт.] **[Утверждено Министерством образования Республики Беларусь]**

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Космач, Г. А. Всемирная история : XIX–XX вв. : учебное пособие для учащихся 11 класса : в 2 кн. / Г. А. Космач, П. Г. Лукьянов, В. В. Тугай. – Минск : Народная асвета, 1996. – Кн. 2. – 208 с. **[Допущено Министерством образования и науки Республики Беларусь]**
- Лукьянов, П. Г. Новейшая история стран Центральной и Восточной Европы. 1944–2000 гг. : учебное пособие для студентов вузов / П. Г. Лукьянов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 354 с. **[Допущено Министерством образования и науки Республики Беларусь в качестве пособия для студентов исторических специальностей высших учебных заведений]**

Учебные программы с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Программы средней общеобразовательной школы : история : IV–XI классы / сост. И. В. Оржеховский [и др.]. – Минск : НМЦентр, 2000. – 112 с. [соавт.] **[Утверждена Министерством образования Республики Беларусь]**
- Программа для учреждений, которые обеспечивают получение общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения : история : IV–XI классы / сост. В. С. Кошелев [и др.]. – Минск : НИО, 2003. – 115 с. [соавт.] **[Утверждено Министерством образования Республики Беларусь]**

Другие пособия:

- Лукьянов, П. Г. Европейский союз / П. Г. Лукьянов. – Могилев : ГОИПК и ПРР и СО, 2007. – 60 с.
- Лукьянов, П. Г. Создание Версальско-Вашингтонской системы : пособие / П. Г. Лукьянов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 48 с.

Учебно-методические издания:

- Лукьянов, П. Г. Страницы новейшей истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы : в 3 ч. / П. Г. Лукьянов. – Могилев : МГПИ, 1993. – Ч. 1. – 80 с.
- Лукьянов, П. Г. Страницы новейшей истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы : в 3 ч. / П. Г. Лукьянов. – Могилев : МГПИ, 1994. – Ч. 2. – 104 с.
- Лукьянов, П. Г. Страницы новейшей истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы 1989–1997 гг. : в 3 ч. / П. Г. Лукьянов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – Ч. 3. – 91 с.
- Лукьянов, П. Г. Организация Североатлантического договора : методические материалы / П. Г. Лукьянов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 73 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Лукьянов, П. Г. Борьба за выбор пути развития в Болгарии в послевоенное время (1944–1948 гг.) / П. Г. Лукьянов // Весник МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 2. – С. 3–9.
- Лукьянов, П. Г. Страны Центральной и Восточной Европы и НАТО / П. Г. Лукьянов, К. М. Бондаренко, В. С. Кошелев // Весник МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 4. – С. 5–10.

Статьи в энциклопедических изданиях, научных сборниках:

- Лук'янаў, П. Р. Александрія / П. Р. Лук'янаў // Энциклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі, 1993. – Т. 1. – С. 342.

- Лук'янаў, П. Р. Белазерск / П. Р. Лук'янаў // Энциклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі, 1993. – Т. 1. – С. 100.
- Лукьянов, П. Г. Итоги деятельности и самороспуск Совета Экономической Взаимопомощи / П. Г. Лукьянов // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневецкого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 28–30.

МАРЗАЛЮК Ігар Аляксандравіч



Нарадзіўся 11 верасня 1968 г. у г.п. Краснаполле Магілёўскай вобласці. У 1992 г. з адзнакай скончыў гістарычны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова. З 1992 па 1996 г. Працаваў археолагам І-й катэгорыі архітэктурна-рэстаўрацыйнай фірмы «АРТ-М». З 1996 г. працаваў старшым выкладчыкам, а з 1998 г. – дацэнтам кафедры філасофіі МДПІ (з 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова. У 1999 г. пераведзены з захаваннем пасады дацэнта на новаўтвораную кафедру археалогіі. З 2002 па 2004 г. – загадчык секцыі археалогіі кафедры ўсеагульнай гісторыі. З 2004 г. – загадчык адной з кафедраў археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін.

Член Савета ўніверсітэта.

У 1996 г. пад навуковым кіраўніцтвам доктара гістарычных навук прафесара Г. В. Штыхава ў Інстытуце гісторыі НАН РБ абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Магілёў у XII–XVIII стст. (пагодле археалагічных дадзеных)». У 2003 г. абараніў доктарскую дысертацыю. Доктар гістарычных навук (2003). Прафесар (2010).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае: «Археалогія», «Жалезны век і ранняе Сярэднявечча Усходняй Еўропы», «Насельніцтва Беларусі ў эпоху жалезнага веку», «Жалезны век Еўразіі», «Этнічная гісторыя Беларусі (па матэрыялах археалагічных крыніц)», «Старажытныя ўмацаваныя паселішчы на тэрыторыі Беларусі: тыпалогія, храналогія і сацыяльны статус», «Тэарэтычныя асновы археалогіі», «Славяне і скандынавы».

Сфера навуковых інтарэсаў: матэрыяльная і духоўная культура беларускага сярэднявечага горада, менталітэт насельніцтва Беларусі эпохі феадалізму, этнічная гісторыя Беларусі X–XVII стст.

Кіраўнік задання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава» (2011–2013) «Генезіс гарадскіх комплексаў Магілёва, Быхава, Радамлі і Чэрыкава ў эпоху Сярэднявечча і ранняга Новага часу па дадзеных археалагічных і пісьмовых крыніц». Выканаўца задання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава» (2011–2013) «Этнагенетычнае, сацыяльнае і палітычнае развіццё беларускіх зямель у I – пачатку II тыс. н. э. на фоне агульнаеўрапейскіх гістарычных працэсаў: ад патэстарных грамадстваў да раннедзяржаўных».

У перыяд з 1998 па 2005 г. падрыхтаваў трох прызёраў Рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.

Узнагароджаны Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2004), Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2007), Ганаровай граматай Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (2008).

У 2012 г. абраны членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

Удзельнік 47 канферэнцый, у тым ліку 39 міжнародных (з іх 15 – замежных).

Аўтар 130 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый (з іх 8 – у суаўтарстве).

Манаграфіі:

- Марзалюк, І. А. Магілёў у XII–XVIII стагоддзях : людзі і рэчы : манаграфія / І. А. Марзалюк. – Мінск : Веды, 1998. – 260 с.
- Марзалюк, І. А. Людзі даўняй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X–XVII стст.) : манаграфія / І. А. Марзалюк. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – 324 с.
- Марзалюк, І. А. Этнічны і канфесійны свет беларускага горада XVI–XVIII стст. (этнаканфесійны склад насельніцтва, этнічныя і канфесійныя стэрэатыпы беларускіх гараджан) : манаграфія / І. А. Марзалюк. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 165 с.
- Марзалюк, І. А. Міфы «Адраджэнскай» гістарыяграфіі Беларусі : манаграфія / І. А. Марзалюк. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – 172 с.
- Марзалюк, І. А. Археалагічнае даследаванне гарадзішча Змяёўка (Пелагееўскае гарадзішча) у Магілёве / І. А. Марзалюк, Я. Р. Рьер. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 73 с. [суаўт.]

Вучэбныя дапаможнікі:

- Марзалюк, І. А. Гісторыя рэлігіі Беларусі (X–XVIII стст.) : вучэбны дапаможнік / І. А. Марзалюк. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1997. – 62 с.
- Невядомая спадчына Еўдакіма Раманава: матэрыялы да археалагічнай карты Магілёўскай губерні : археаграфічны зборнік / уклад. І. А. Марзалюк. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – 60 с.
- Марзалюк, І. А. Е. Р. Раманаў. 3 гісторыка-археалагічнай спадчыны : выбраныя творы : хрэстаматыя / І. А. Марзалюк. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – 238 с.
- Марзалюк, І. А. Этнічны і канфесійны свет беларускага горада XVI–XVIII стст. / І. А. Марзалюк. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 164 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Марзалюк, І. А. Програма па курсу «Історыя перабытнага грамадства» / І. А. Марзалюк. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 10 с.
- Марзалюк, І. А. Праграма па курсу «Матэрыяльная культура беларускага горада» / І. А. Марзалюк. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – 10 с.
- Марзалюк, І. А. Праграма «Канфесіянальная гісторыя Беларусі» / І. А. Марзалюк. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – 14 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Марзалюк, І. А. Культурны слой Магілёва як крыніца па гісторыі развіцця горада ў эпоху Сярэднявечча / І. А. Марзалюк // Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. – М., 1997. – Т. 2 : Славянский средневековый город. – С. 231–242.
- Марзалюк, І. А. Ведаўскія працэсы ў Беларусі XVI–XVII стст. / І. А. Марзалюк // Беларускі гістарычны часопіс. – № 8. – 2003. – С. 32–37.
- Марзалюк, І. А. Няўрымслівы даследчык беларускай мінуўшчыны : Капыцін В. Ф. / І. А. Марзалюк, П. Ф. Дзмітрачкоў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2003. – № 5. – С. 25–46.
- Марзалюк, І. А. Місіянерская дзейнасць праваслаўнай царквы ў сярэднявеччы на землях Заходняй Беларусі і Літвы і яе наступствы / І. А. Марзалюк // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 4(16). – С. 8–14.
- Марзалюк, І. А. Русь як «хрышчаны свет», «Slavia Orthodoxa», славянская прарадзіма / І. А. Марзалюк // Веснік ВДУ. – 2003. – № 4 (30). – С. 32–37.
- Марзалюк, І. А. Да пытання аб этнічнай саманазве насельніцтва Беларусі ў XVI ст. / І. А. Марзалюк // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 2-3(15). – С. 3–9.
- Марзалюк, І. А. Księgi magistratu mohylewskiego w XVI–XVII wieku jako źródło do badań nad mentalnością mieszczaństwa / І. А. Марзалюк // Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowo-

Wschodniej do połowy XIX wieku. – Toruń, 2003. – S. 17–33.

- Марзалюк, І. А. Великое княжество Литовское в исторической памяти белорусов-русинов: от средневековья к модерну / І. А. Марзалюк // Abimperio. – 2004. – № 4. – С. 4–27.
- Марзалюк, І. А. Да пытання перыядызацыі гісторыі Беларусі ў IX – першай палове XVII стст. / І. А. Марзалюк // Гісторыя. Праблемы выкладання. – 2004. – № 3(33). – С. 44–46.
- Марзалюк, І. А. Вынікі археалагічных даследаванняў у гістарычным цэнтры і ваколіцах Магілёва / І. А. Марзалюк // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2007. – № 23. – С. 254–255.
- Марзалюк, І. А. «ЖООД» Когда и как возник Могилев на Днепре? / І. А. Марзалюк // Родина. – 2007. – № 9. – С. 27–28.
- Марзалюк, І. А. Археологическое изучение средневекового аграрного общества на территории Беларуси / І. А. Марзалюк, Я. Г. Риер // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2008. – № 7. – С. 15–27.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях, часопісах, навуковых зборніках:

- Марзалюк, І. А. Еўдакім Раманавіч Раманаў – археограф і археолаг Магілёўшчыны / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. – Магілёў, 1993. – С. 37–45.
- Марзалюк, І. А. Узор Магілёўскай металапластыкі XVI стагоддзя / І. А. Марзалюк // Магілёўшчына. – Магілёў, 1993. – Вып. IV. – С. 32–35.
- Марзалюк, І. А. Магілёў у вайне Расіі з Рэччу Паспалітай 1654–1667 гадоў / І. А. Марзалюк // Трафім Сурта і яго час : зборнік матэрыялаў магілёўскіх чытаньняў. – Магілёў, 1993. – С. 63–73.
- Марзалюк, І. А. Сярэднявечны Магілёў па матэрыялах пісьмовых і археалагічных крыніц (XI–XV стст.) / І. А. Марзалюк // Археалогія і старажытная гісторыя Магілёўшчыны і сумежных тэрыторый : зб. навук. прац удзельнікаў міжнароднай канферэнцыі. – Магілёў, 1994. – С. 147–167.
- Марзалюк, І. А. Да старажытнай гісторыі Магілёва / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. – Магілёў, 1994. – № 1. – С. 34–43.
- Марзалюк, І. А. Умацаванні Магілёўскага замка / І. А. Марзалюк // Магілёўшчына. – Магілёў, 1994. – Вып. V. – С. 20–25.
- Марзалюк, І. А. Агляд пісьмовых крыніц і гісторыка-археалагічных даследаванняў па гісторыі старажытнага Магілёва (XIV–XVIII стст.) / І. А. Марзалюк // Гістарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя : зб. навук. прац удзельнікаў Міжнароднай канферэнцыі. – Магілёў, 1995. – Ч. 2. – С. 53–63.
- Марзалюк, І. А. Гісторыка-археалагічны аналіз паведамленняў «Запісак ігумена Арэсты» па старажытнай гісторыі Магілёва / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. – Магілёў, 1995. – С. 15–21.
- Марзалюк, І. А. Ментальнасць гарадскога насельніцтва Беларусі ў XVI–XVIII ст. : па матэрыялах Магілёва / І. А. Марзалюк // Наш Радавод. – Гродна, 1996. – Кн. 7. – С. 237–242.
- Марзалюк, І. А. «Запіскі ігумена Арэста» / І. А. Марзалюк // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т. 3. – С. 405.
- Марзалюк, І. А. Арэст / І. А. Марзалюк // Беларуская энцыклапедыя. – Мінск, 1996. – Т. 2. – С. 14.
- Марзалюк, І. А. Магілёўская штотдзённасць (нарысы матэрыяльнай і духоўнай культуры Магілёва) / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. – 1996. – № 4. – С. 5–13.
- Марзалюк, І. А. Археалагічныя даследаванні 1994 года ў Магілёве / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. – 1996. – № 4. – С. 96–97.
- Марзалюк, І. А. Невядомая спадчына Ф. Англейкі / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. – 1996. – № 2. – С. 103–106.

- Марзалюк, І. А. Да пытання аб этнічнай і палітычнай свядомасці ўсходнеславянскага насельніцтва ў Х–XIII стст. / І. А. Марзалюк // Гістарычны альманах. – Гародня, 1998. – № 1. – С. 4–13.
- Марзалюк, І. А. Магілёў у XII–XVIII стагоддзях : этапы росту гарадской тэрыторыі / І. А. Марзалюк // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць : зб. навук. прац удзельнікаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Магілёў, 1998. – С. 5–12.
- Марзалюк, І. А. Налівайка ў Магілёве : ход падзей вачыма гараджан / І. А. Марзалюк // Магілёўшчына. – Магілёў, 1998. – Вып. VII. – С. 21–22.
- Марзалюк, І. А. Сярэднявеквы Магілёў / І. А. Марзалюк // Памяць : Магілёў. – Мінск : БелЭн, 1998. – С. 28–30.
- Марзалюк, І. А. Магія / І. А. Марзалюк // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1999. – Т. 5. – С. 32.
- Марзалюк, І. А. «Кіеўская спадчына» і праблема фарміравання беларускай і ўкраінскай самаідэнтычнасці ў XV–XVII стст. / І. А. Марзалюк // Культура беларускага пагранічча. Культура беларуска-ўкраінска-расійскага памежжа. – Горкі – Брэст, 1999. – С. 16–20.
- Марзалюк, І. А. Да пытання аб фарміраванні негатыўнага вобраза яўрэяў ў ментальнасці насельніцтва Беларусі эпохі сярэднявечча / І. А. Марзалюк, А. В. Марзалюк // Этнаграфія Беларускага Падняпроўя : зб. навук. прац. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. – С. 24–30.
- Марзалюк, І. А. Магілёўскае паўстанне 1661 / І. А. Марзалюк // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1999. – Т. 5. – С. 14–15.
- Марзалюк, І. А. Магілёўская хроніка Спаскага манастыра / І. А. Марзалюк // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1999. – Т. 5. – С. 22–21.
- Марзалюк, І. А. Новая літаратура пра Беларусь / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. – Магілёў, 1999. – № 7. – С. 136–137.
- Марзалюк, І. А. Археалагічныя раскопкі ў Магілёве ў 1998 годзе / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. – Магілёў, 1999. – С. 119.
- Марзалюк, І. А. Невядомая спадчына Сімяона Палацкага / І. А. Марзалюк // Край. – 2000. – № 8. – С. 65–71.
- Марзалюк, І. А. Дык усё ж такі, да якой цывілізацыі належалі ў сярэднявеччы беларускія землі? / І. А. Марзалюк // Край. – 2000. – № 8. – С. 27–30.
- Марзалюк, І. А. Хрысціянне і габрэі Вялікага Княства Літоўскага / І. А. Марзалюк // ARCHE. – 2000. – № 3. – С. 40–49.
- Марзалюк, І. А. Матрыманняльнасць і сэкс у Беларусі XI–XVIII стст. / І. А. Марзалюк // Terraalba. – Мінск, 2001. – Т. II : Homo venetus : Сексуальная прастора беларускай культуры. – С. 123–129.
- Марзалюк, І. А. Да пытання аб скарыстанні тэрміна «Белая Русь» насельніцтвам паўночна-ўсходняй Беларусі ў XVII ст. / І. А. Марзалюк // Этнічныя супольнасці ў Беларусі : гісторыя і сучаснасць : зб. навук. прац удзельнікаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Мінск, 2001. – С. 66–70.
- Марзалюк, І. А. Этнічная і канфесійная самаідэнтычнасць насельніцтва Усходняй Беларусі ў XI–XVIII стст. / І. А. Марзалюк // Гісторыя Магілёва : мінулае і сучаснасць : зб. навук. прац удзельнікаў 2 Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Магілёў, 2001. – С. 8–17.
- Марзалюк, І. А. «Жыд» у беларускай традыцыі (негатыўныя ментальныя стэрэатыпы і досвед супольнага існавання) / І. А. Марзалюк // Еврей Беларусі. История и культура. – 2001. – № 6. – С. 25–37.
- Марзалюк, І. А. Вытокі гістарыяграфічных версій сярэднявековай гісторыі Беларусі / І. А. Марзалюк // Беларусіка-Albarutenica. – 2001. – № 21. – С. 76–82.
- Марзалюк, І. А. Гістарычная самаідэнтычнасць насельніцтва Беларусі ў XI–XVII стст. / І. А. Марзалюк // Гістарычны альманах. – 2001. – № 5. – С. 3–22.
- Марзалюк, І. А. Когда евреи появились в Могилеве / И. А. Марзалюк // История могилевского еврейства : документы и люди : в 2 кн. ; сост. А. Литин. – Минск : Юнипак, 2002. – Кн. 1. – С. 7.
- Марзалюк, І. А. Белорусский акцент / И. А. Марзалюк // История могилевского еврейства : документы и люди : 2 кн. ; сост. А. Литин. – Минск : Юнипак, 2002. – Кн. 1. – С. 26.
- Марзалюк, І. А. Трагедія у Печерска / И. А. Марзалюк // История могилевского еврейства : документы и люди : 2 кн. ; сост. А. Литин. – Минск : Юнипак, 2002. – Кн. 1. – С. 18–19.
- Марзалюк, І. А. Хронологія грамот, изданных до первого раздела Речи Посполитой / И. А. Марзалюк // История могилевского еврейства : документы и люди : 2 кн. ; сост. А. Литин. – Минск : Юнипак, 2002. – Кн. 1. – С. 8–11.
- Марзалюк, І. А. Хрысціанскі антысемітызм – історыя болезні / И. А. Марзалюк // История могилевского еврейства : документы и люди : 2 кн. ; сост. А. Литин. – Минск : Юнипак, 2002. – Кн. 1. – С. 12–14.
- Марзалюк, І. А. Ад этнасу да нацыі / І. А. Марзалюк // Гістарычны альманах. – 2002. – № 7. – С. 145–172.
- Марзалюк, І. А. Наша «кіеўская» і «літоўская» спадчына / І. А. Марзалюк // Спадчына. – 2002. – № 5. – С. 5–16.
- Марзалюк, І. А. Актавыя кнігі магілёўскага магістрата XVI–XVII ст. як крыніца па гісторыі ментальнасці беларускага мяшчанства / І. А. Марзалюк // Castrum, urbis et bellum : зб. навук. прац. – Баранавічы, 2002. – С. 263–271.
- Марзалюк, І. А. Багацце і беднасць. «Ідэальны» уласнік і яго антыпод у беларускай культуры сярэднявечча і ранняга Новага часу / І. А. Марзалюк // Край. – 2002. – № 1-2. – С. 123–135.
- Марзалюк, І. А. Прыбытак ці ўратаванне душы? / І. А. Марзалюк // Спадчына. – 2002. – № 4. – С. 22–27.
- Марзалюк, І. А. Пахавальны абрад як гістарычная крыніца па хрысціянізацыі Паўночна-Усходняй Беларусі / І. А. Марзалюк // Проблемы археологии и древней истории Верхнего Поднепровья и соседних территорий : сб. науч. трудов Международной научно-практической конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – С. 185–193.
- Марзалюк, І. А. In Memoriam. Памяці Капыціна Вячаслава Фёдаравіча (1.01.1942–24.08.2002) / І. А. Марзалюк // Проблемы археологии и древней истории Верхнего Поднепровья и соседних территорий : сб. науч. трудов Международной научно-практической конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. – 2002. – С. 3–4.
- Марзалюк, І. А. Францызскі Скарына і фармаванне новай парадыгмы этнічнасці на беларускіх землях / І. А. Марзалюк // Скарына і наш час. – Гомель, 2002. – № 1. – С. 206–211.
- Марзалюк, І. А. Забыты твор магілёўскага гісторыка XVII ст. / І. А. Марзалюк // Гісторыя Магілёва : мінулае і сучаснасць : зб. навук. прац удзельнікаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Магілёў, 2003. – Ч. 1. – С. 69–72.
- Марзалюк, І. А. Тэрміналогія этнічнай гісторыі Беларусі XIV–XVII стст.: набліжэнне да рэаліяў, ці Стварэнне новых міфаў? / І. А. Марзалюк // Гістарычны альманах. – 2003. – № 9. – С. 113–122.
- Марзалюк, І. А. Бацькі і дзеці / І. А. Марзалюк // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 30–33.
- Марзалюк, І. А. Праваслаўная рэфармацыя / І. А. Марзалюк // Спадчына. – 2004. – № 5-6. – С. 8–12.

- Марзалюк, І. А. Гандаль нявольнікамі ў Магілёве XVI стагоддзя / І. А. Марзалюк // Шляхі магілёўскай гісторыі : зб. навук. прац удзельнікаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Магілёў, 2005. – С. 65–69.
- Марзалюк, І. А. Арэст / І. А. Марзалюк // Вялікае княства Літоўскае : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2005. – Т. 1 : Абаленскі-Кадэцкі. – С. 255.
- Марзалюк, І. А. Магілёўскае аблога 1655 / І. А. Марзалюк // Вялікае княства Літоўскае : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус – Яцкевіч. – С. 243.
- Марзалюк, І. А. Магілёўскае паўстанне 1661 / І. А. Марзалюк // Вялікае княства Літоўскае : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус – Яцкевіч. – С. 245.
- Марзалюк, І. А. Магілёўская хроніка Спаскага манастыра / І. А. Марзалюк // Вялікае княства Літоўскае : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус – Яцкевіч. – С. 248.
- Марзалюк, І. А. Еўдакім Раманавіч Раманаў як археолаг і гісторык / І. А. Марзалюк // Юбілейныя Раманаўскія чытанні : зб. навук. прац. – Гомель, 2006. – С. 10–14.
- Марзалюк, І. А. Канфесійная структура старабеларускага этнасу ў XIV–XVI стст. / І. А. Марзалюк // Рэлігія і грамадства : актуальныя праблемы сучаснага рэлігіяavedення : сб. навук. трудов Международной научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 237–240.
- Марзалюк, І. А. Уплыў канфесійных фактараў на фарміраванне этнічнай самасвядомасці насельніцтва Беларусі ў XIV–XVIII стст. / І. А. Марзалюк // Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной конференции, 10–11 ноября 2005 г. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 83–85.
- Марзалюк, І. А. Значэнне канфесійнага фактара ў этнічнай самаідэнтыфікацыі беларусаў / І. А. Марзалюк // Рэлігія і грамадства : актуальныя праблемы сучаснага рэлігіяведення : сб. навук. трудов участников Международной научно-практической конференции, Могилев 25 мая 2006 г. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 7–8.
- Марзалюк, І. А. Хрысціянiзацыя Полацкай зямлі : першачатковы этап / І. А. Марзалюк // Рэлігія і грамадства – 2 : актуальныя праблемы сучаснага рэлігіяведення : сб. навук. трудов Международной научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 34–36.
- Марзалюк, І. А. Невядомы верш пра Святое возера ў Магілёве / І. А. Марзалюк // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва : зб. навук. прац удзельнікаў V Міжнар. навук. канф. «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць»; уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбудзеная друкарня імя С. Собаля, 2007. – С. 50–51.
- Марзалюк, І. А. Хрысціянiзацыя Магілёва і яго ваколіцы : па матэрыялах археалагічнага даследавання / І. А. Марзалюк // Рэлігія і грамадства : актуальныя праблемы сучаснага рэлігіяведення : сб. навук. трудов Международной научно-практической конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 34–36.
- Марзалюк, І. А. Малавядомы дакумент па гісторыі Магілёва / І. А. Марзалюк // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва : зб. навук. прац удзельнікаў V Міжнар. навук. канф. «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць»; уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбудзеная друкарня імя С. Собаля. – С. 32–37.
- Марзалюк, І. А. «Адраджэнская» гістарыяграфія : хлусня з дапамогай фактаў / І. А. Марзалюк // АРСНЕ. – 2008. – № 4. – С. 104–107.
- Марзалюк, І. А. Сымптомы «пажаданай гісторыі» / І. А. Марзалюк // АРСНЕ. – 2008. – № 3. – С. 37–52.
- Марзалюк, І. А. Гісторыя / І. А. Марзалюк // Марзалюк, І. А. Картофель : энцыклапедыя беларускай кухні / І. А. Марзалюк, З. Васіленчык, Т. Пискун ; ред. сов. Т. В. Белова [і др.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2008. – С. 226–230.
- Марзалюк, І. А. І. В. Турчыновіч і Е. Р. Раманаў – заснавальнікі нацыянальнай беларускай гістарычнай парадзігмы / І. А. Марзалюк // Романовские чтения – 4 : сб. науч. трудов Международной научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 26–28.
- Марзалюк, І. А. Гісторыка-археалагічнае вывучэнне Свята-Іаана-Прадцечанскай царквы Свята-Узнясенскага жаночага манастыра ў вёсцы Баркалабава ў 2008 годзе / І. А. Марзалюк // Рэлігія і грамадства – 4 : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 47–49.
- Марзалюк, І. А. Вобраз Беларусі і беларусаў у «Курсе лекцый па гісторыі заходняй Расіі» М. Каяловіча / І. А. Марзалюк // Романовские чтения – 5 : сб. науч. трудов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 90–91.
- Марзалюк, І. А. Могилев / І. А. Марзалюк // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского : энциклопедия ; ред. сов. Т. В. Белова [і др.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – С. 212–215.
- Марзалюк, І. А. Археалагічныя даследаванні курганага могільніка Усход у 2008 г. / І. А. Марзалюк // Романовские чтения – 6 : к 75-летию исторического факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова» : сб. статей Международной научной конференции, Могилев, 24–25 ноября 2009 г. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 47–50.
- Марзалюк, І. А. Заходнеруская гістарыяграфія і яе ўплыў на фарміраванне нацыянальнага беларускага гістарычнага наратыву / І. А. Марзалюк // Романовские чтения – 7 : сб. статей Международной научной конференции, 26 ноября 2010 г. ; под общ. ред. А. А. Воробьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 9–10.
- Марзалюк, І. А. Магілёў / І. А. Марзалюк // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 44–45.
- Марзалюк, І. А. Магілёўскае гарадзішча Змяяўка / І. А. Марзалюк // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 45–46.
- Марзалюк, І. А. Магілёўскі замак / І. А. Марзалюк // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 47.
- Марзалюк, І. А. Магілёўскія пасады / І. А. Марзалюк // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 48–50.
- Марзалюк, І. А. Радамля / І. А. Марзалюк // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 245.
- Марзалюк, І. А. Старашклоўскае гарадзішча / І. А. Марзалюк, В. М. Ляўко // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 314–316.
- Марзалюк, І. А. Некаторыя вынікі археалагічнага даследавання гістарычнага цэнтра г. Магілёва / І. А. Марзалюк // Археалогія і старажытная гісторыя : гісторыка-краязнаўчы зборнік «Магілёўшчына» ;



- рэдкал. В. М. Аненкаў [і інш.]. – Магілёў, 2011. – С. 14–16.
- Марзальюк, І. А. Малюнкi Д. Струкава як крыніцы па гісторыі Магілёва / І. А. Марзальюк // Гісторыя Магілёва : мінулае і сучаснасць : зб. навук. прац VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 29–30 чэрвеня 2011 г. – Магілёў, 2011. – С. 111–115.
 - Марзальюк, І. А. Могилев. Замок. Церковь Петра. Река Днепр. Церковь Троицы. Костел Антония / И. А. Марзальюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of drawings. 1864–1867; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – № 123. – С. 245.
 - Марзальюк, І. А. Могилев. Братский монастырь. Резьба по дереву на клиросе / И. А. Марзальюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of drawings. 1864–1867; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – № 124. – С. 245.
 - Марзальюк, І. А. Могилев. Братский монастырь. Личинка на замке. Церковной северной двери. Церковь строена 1619 г. / И. А. Марзальюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of drawings. 1864–1867; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – № 126. – С. 246.
 - Марзальюк, І. А. Могилев. Братский монастырь. Образ Пресвятой Богородицы / И. А. Марзальюк, А. Ярошевич // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – № 129. – С. 247.
 - Марзальюк, І. А. Могилев. Церковь Бориса и Глеба. Церковь Воздвижения / И. А. Марзальюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of drawings. 1864–1867; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – № 130. – С. 247.
 - Марзальюк, І. А. Могилев. Пресвятая Богородица. Иоаким. Анна / И. А. Марзальюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of drawings. 1864–1867; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – № 132. – С. 248.
 - Марзальюк, І. А. Могилев. Церковь Бориса и Глеба. Украшение вокруг окна. Оттиснуто на цементе таких четыре окна / И. А. Марзальюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of drawings. 1864–1867; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – № 133. – С. 248.
 - Марзальюк, І. А. Могилев. Церковь Покрова / И. А. Марзальюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of drawings. 1864–1867; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – № 135. – С. 248–249.

Навукова-папулярныя выданні:

- Агееў А. Р. Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах / А. Р. Агееў, І. А. Марзальюк, І. А. Пушкін. – Магілёў : [б. в.], 1997. – 192 с.
- Агееў А. Р. Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах / А. Р. Агееў, І. А. Марзальюк, І. А. Пушкін. – 2-е выд., дап. і дапрац. – Магілёў : [б. в.], 1998 – 204 с.
- Бумблаускас, А. Грюнвальдська битва – битва народів (1410–2010) : середньовічна історія України, Білорусі, Литви / А. Бумблаускас, І. Марзальюк, Б. Черкас. – Київ : Балтія-Друк, 2010. – 272 с.
- Bumblauskas, A. Zalgirio musis – tautu musis / A. Bumblauskas, I. Marzaliuk, B. Cerkas. – Vilnius : Balto print, 2011. – 272 с.

Родилась 21 ноября 1970 г. в г. Орше Витебской области. В 1992 г. с отличием окончила исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История». С 1992 по 1993 г. работала ассистентом кафедры российской и советской истории МГПИ им. А. А. Кулешова, с 1996 по 1998 г. – ассистентом кафедры восточнославянской и российской истории МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова; с 1998 по 2003 г. – старшим преподавателем кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, с 2003 г. – доцентом этой кафедры. С 1998 по 2003 г. в качестве совместителя руководила работой отдела аспирантуры МГУ им. А. А. Кулешова.

В 1993 г. поступила и в 1996 г. окончила аспирантуру БГУ по специальности «Историография, источниковедение и методы научных исторических исследований». В 1997 г. в Белорусском научно-исследовательском институте документоведения и архивного дела защитила кандидатскую диссертацию на тему «Методология исторического исследования в трудах В. О. Ключевского» (научный руководитель – кандидат исторических наук доцент О. А. Яновский). Кандидат исторических наук (1997), доцент (2005).

Основные преподаваемые дисциплины: «Источниковедение историй Беларуси», «Методология истории», «Гендерная история: историография и методология».

Сфера научных интересов: методология истории, историография, источниковедение отечественной истории, история государства и права.

В период с 1997 по 2011 г. подготовила 2 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 10 научных конференций, в т.ч. 6 международных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публикаций (из них 4 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Трещенок, Я. И. История Беларуси : учебное пособие : в 2 ч. / Я. И. Трещенок ; науч. ред. М. И. Матюшевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – Ч. 1 : Досоветский период. – 176 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений*]
- Трещенок, Я. И. История Беларуси: учебное пособие : в 2 ч. / Я. И. Трещенок ; науч. ред. М. И. Матюшевская. – 2-е изд. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 1 : Досоветский период. – 296 с. : ил., карт. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений*]
- История Беларуси : учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования : в 2 ч. / под ред. Я. И. Трещенка. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – Ч. 2. – 310 с. : ил., карт. [соавт.]. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования*]

Другие учебные пособия:

- Всемирная история : учебное пособие для учащихся лицеев, гимназий, школ, а также для поступающих в высшие учебные заведения : в 3 ч. / О. А. Яновский [и др.]. – Минск : Юнипресс, 2002. – Ч. 1 : С древнейших времен до конца XVIII в. – 608 с. [соавт.].

Учебно-методические издания:

- Матюшевская, М. И. Методологические проблемы исторической науки : методическое пособие к спецкурсу / М. И. Матюшевская. – Могилев : МГПИ, 1997. – 23 с.
- Матюшевская, М. И. История государства и права славянских народов : методические рекомендации : в 3 ч. / М. И. Матюшевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 1 : История государства и права южных и западных славян. – 26 с.
- Матюшевская М. И. История государства и права славянских народов : методические рекомендации : в 3 ч. / М. И. Матюшевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 2 : История государства и права России IX – середины XIX вв. – 22 с.
- Матюшевская, М. И. История государства и права славянских народов : методические рекомендации : в 3 ч. / М. И. Матюшевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 3 : История государства и права России середины XIX – начала XXI вв. – 22 с.
- Матюшевская, М. И. Источниковедение истории Беларуси : учебно-методический комплекс : в 3 ч. / М. И. Матюшевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – Ч. 1 : Материалы законодательства на Беларуси IX–XXI вв. – 44 с.
- Матюшевская, М. И. Источниковедение истории Беларуси : учебно-методический комплекс : в 3 ч. / М. И. Матюшевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – Ч. 2 : Актовые материалы, материалы делопроизводства, экономико-географические, хозяйственные и статистические описания. – 40 с.
- Матюшевская, М. И. Источниковедение истории Беларуси : учебно-методический комплекс : в 3 ч. / М. И. Матюшевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – Ч. 3 : Летописи и хроники, литературные и публицистические произведения, мемуарная литература, эпистолярные источники и периодическая печать. – 60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Мацюшэўская, М. І. Праблема навуковага гістарычнага разумення / М. І. Мацюшэўская // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. – № 3. – С. 14–22.
- Матюшевская, М. И. Методика построения научной модели исторического процесса в трудах В. О. Ключевского / М. И. Матюшевская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 2-3(3). – С. 74–80.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Матюшевская, М. И. Проблема исторического факта в научном творчестве В. О. Ключевского / М. И. Матюшевская // Молодые гуманитарии Беларуси / 95 : сб. науч. трудов. – Минск : Красико-принт, 1995. – С. 54–66.
- Матюшевская М. И. [Рецензия] / М. И. Матюшевская // Вопросы истории. – 1999. – № 11–12. – С. 156–159. – Рец. на кн. : С. И. Михальченко Киевская школа в российской историографии (школа западно-русского права). – М. : Прометей ; Брянск : БГПУ, 1996. – 186 с.
- С. И. Михальченко Киевская школа в российской историографии (В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики). – М. : Прометей ; Брянск : БГПУ, 1997. – 228 с. (II).

ОПИОК Тамара Владимировна

Родилась 19 мая 1954 г. в д. Андрияново. В 1977 г. с отличием окончила исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А.А. Кулешова. С 1977 по 1980 г. работала учителем истории и английского языка в Ореховской восьмилетней



и Бабиничской средней школах Оршанского района Витебской области. С 1980 г. работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – лаборантом (1980–1981), ассистентом кафедры истории КПСС и научного коммунизма (1982), старшим преподавателем, доцентом кафедры истории КПСС и научного коммунизма (1985–1989), доцентом кафедры политической истории (1989–1992). С 1993 г. – доцент кафедры истории и культуры Беларуси. Работала заместителем декана по учебно-воспитательной работе филологического факультета (1988–1991); заместителем декана по учебной и научной работе исторического факультета (2005–2007).

С 1982 по 1985 г. училась в аспирантуре БГУ им. В. И. Ленина. Кандидатскую диссертацию на тему «Партийное руководство развитием и совершенствованием системы бытового обслуживания в новых городах БССР (1966–1980 гг.)» защитила в БГУ им. В. И. Ленина в 1985 г. (научный руководитель – доктор исторических наук профессор К. К. Герман). Кандидат исторических наук (1985). Доцент (1991).

Основные преподаваемые дисциплины: «История Беларуси (в контексте мировых цивилизаций)», «История христианских конфессий в Беларуси: основные проблемы», спецкурсы и спецсеминары по истории христианских конфессий в Беларуси.

Сфера научных интересов: отечественная история, конфессиональная история Беларуси.

Подготовила призеров Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь (2006 г.), V Республиканского конкурса учащихся и студентов по общественным наукам «Великая Отечественная война в благодарной памяти белорусского народа» (2009 г.).

Награждена дипломом Министерства образования Республики Беларусь за особый вклад в развитие творческих способностей талантливой молодежи (2009).

Участник 29 научных конференций, в т.ч. более 20 международных.

Автор около 70 научных, учебных и методических работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Апіок, Т. У. Хрысціянскія канфесіі на Беларусі (ад старажытнасці да нашага часу) : вучэбны дапаможнік / Т. У. Апіок. – Могілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. – 72 с.

Учебно-методические издания:

- Опиок, Т. В. Тематика контрольных работ по курсу «История Беларуси» для студентов неисторических факультетов : методические рекомендации / Т. В. Опиок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 44 с.
- Опиок, Т. В. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : методические рекомендации / Т. В. Опиок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 30 с.
- Опиок, Т. В. История христианских конфессий в Беларуси : методические рекомендации по курсу / Т. В. Опиок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 24 с.
- Апіок, Т. У. Гісторыя Беларусі: вучэбна-метадычныя матэрыялы і рэкамендацыі да семінарскіх заняткаў для студэнтаў 1 курса факультэта замежных моў / Т. У. Апіок. – Могілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – 43 с.
- Апіок, Т. У. Хрысціянскія канфесіі на беларускіх землях у складзе Расійскай імперыі : вучэбна-метадычныя матэрыялы для студэнтаў IV курса гістарычнага факультэта (спецыяльнасць «Гісторыя айчынная і ўсеагульная») / Т. У. Апіок. – Могілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 51 с.
- Опиок, Т. В. Конфессиональная политика в БССР в 1920–1930-е гг. : учебно-методические материалы для студентов IV курса исторического факультета (специальность «История отечественная и всеобщая») / Т. В. Опиок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 102 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Опиок, Т. В. «Могилевские апархияльные ведомости» о событиях 1905 года в России / Т. В. Опиок // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 2-3(21). – С. 13–18.
- Опиок, Т. В. К вопросу о политике советского государства в отношении православной церкви в 1920–30-е годы (по материалам архивов Могилевской области) / Т. В. Опиок // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя навукі (гісторыя, філа-софія, філалогія). – 2011. – № 2(38). – С. 9–15.

ПОПОВ Владимир Ильич

Родился 22 июня 1946 г. в д. Никольское Большесельского района Ярославской области. В 1972 г. окончил исторический факультет Могилевского государственного педагогического института по специальности «История». С 1972 г. работал на кафедре истории СССР МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова преподавателем, старшим преподавателем (1980–1982), и.о. доцента (1994–1996), доцентом (с 1996 г.).



Многие годы являлся членом Совета института и университета, членом Научно-методического совета университета, заведующим подготовительным отделением (1983–1995), заместителем декана исторического факультета по идеологической и воспитательной работе (1997–1998), проректором университета по учебной работе (1998–2008).

В 1976 г. поступил и в 1979 г. окончил аспирантуру Института истории АН БССР по специальности «История СССР». В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию «Укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства (1976–1980 гг.)» (научный руководитель – член-корреспондент НАН Беларуси доктор исторических наук П. Т. Петриков). Кандидат исторических наук (1980). Доцент (1996).

Основные преподаваемые дисциплины: «Новейшая история стран Востока».

Сфера научных интересов: новейшая история стран Востока.

Награжден Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь (2008); юбилейной медалью «90 лет Вооруженным силам Республики Беларусь» (2008); нагрудным знаком «Выдатнік адукацыі» (2006); Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (2003); Свидетельством о назначении III премии Специального фонда Президента Республики Беларусь (2004) и др.

Участник более 25 научных конференций, в т.ч. 12 международных.

Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Статьи в научных сборниках:

- Попов, В. И. Белорусско-китайские отношения на рубеже веков и перспективы развития / В. И. Попов // Романовские чтения : сборник трудов Международной научной конференции, Могилев 21 октября 2004 г. ; под общ. ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – С. 94.
- Попов, В. И. Развитие отношений Республики Беларусь со странами Востока на рубеже XX–XXI вв. / В. И. Попов // Романовские чтения – 2 : сборник трудов Международной научной конференции, Могилев 10–11 ноября 2006 г. ; под общ. ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 59.

- Попов, В. И. Роль куратора в воспитании студента / В. И. Попов // Романовские чтения – 6 : сборник статей Международной научной конференции, Могилев 24–25 ноября 2010 г. ; под общ. ред. И. А. Марзалюка. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 88.
- Попов, В. И. Беларусь и страны Востока в период мирового финансового экономического кризиса / В. И. Попов // Романовские чтения – 7 : сборник статей Международной научной конференции, Могилев 26 ноября 2010 г. ; под общ. ред. А. А. Воробьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 36.
- Попов, В. И. Влияние мирового финансового и экономического кризиса на страны Востока / В. И. Попов // Романовские чтения – 8 : сборник статей Международной научной конференции, Могилев 24 ноября 2011 г. ; под общ. ред. Я. Г. Риера. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 50–51.
- Попов, В. И. Движение неприсоединения и роль Беларуси в его развитии / В. И. Попов // Романовские чтения – 4 : сб. трудов Международной научной конференции, Могилев 22–23 ноября 2007 г. ; под общ. ред. Я. Г. Риера. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 70–71.
- Попов, В. И. Развитие белорусско-китайских отношений в начале XXI века / В. И. Попов // Таджикистан – Китай: культурно-исторические предпосылки и стратегические перспективы : материалы Международной конференции, Душанбе 21–22 мая 2010 г. – Душанбе, 2010. – С. 70–74.

ПОРОШКОВ Сергей Александрович

Родился 11 ноября 1951 г. в г. Могилеве. В 1976 г. окончил исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История». В 1976–1979 гг. работал на кафедре истории КПСС и научного коммунизма МГПИ им. А. А. Кулешова ассистентом, преподавателем. С 1979 по 1994 г. работал в Могилевском технологическом институте преподавателем, старшим преподавателем, доцентом. С 1994 г. доцент кафедры истории и культуры Беларуси МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова. В 2003–2012 гг. – декан факультета довузовской подготовки и профориентации. В 2012 – 2013 – заместитель директора по методической работе Института повышения квалификации и переподготовки кадров. Ушел из жизни 27 января 2013 г.



Член Совета, Ректората, Научно-методического совета университета.

В 1980 г. поступил и в 1983 г. окончил аспирантуру БГУ им. В. И. Ленина. В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию «Партийное руководство работой органов народного контроля Белоруссии (1971–1975 гг.)» под научным руководством доктора исторических наук профессора Т. И. Притыцкой. Кандидат исторических наук (1985). Доцент (1989).

Основные преподаваемые дисциплины: «История Беларуси», «История культуры Беларуси», «Историография истории Беларуси».

Сфера научных интересов: история культуры Беларуси XIX – начала XX вв., история образования Беларуси, историография истории культуры Беларуси.

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и др.

Участник более 10 научных конференций, в т.ч. 6 международных.

Автор более 20 научных и научно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Парашкоў, С. А. Культура старажытнай Беларусі (ад засялення да сярэдзіны XIII ст.) : манаграфія / С. А. Парашкоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – 132 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь

- Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі : вучэбны дапаможнік / С. А. Парашкоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – 296 с. [*Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці дапаможніка для студэнтаў негістарычных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў*]
- Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі / С. А. Парашкоў. – Мінск : Беларуская навука, 2003. – 444 с. [*Допущена Міністэрствам образования Республики Беларусь*]
- Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі / С. А. Парашкоў. – 2-е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2004. – 444 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]

Другие учебные пособия:

- Парашкоў, С. А. Адукацыя і асвета Беларусі пасля далучэння яе да Расійскай імперыі (канец XVIII – першая палова XIX ст.) : вучэбны дапаможнік для студэнтаў ВУНУ / С. А. Парашкоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1998. – 54 с.

Учебно-методические издания:

- Нарысы гісторыі культуры Беларусі : вучэбна-метадычны дапаможнік / уклад. С. А. Парашкоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1996. – 113 с.
- Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі : метадычныя рэкамендацыі / С. А. Парашкоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – 40 с.

Статьи в научных сборниках:

- Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова : мінулае і сучаснасць / пад рэд. М. І. Вішнеўскага. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – 260 с. : іл. [суаўт.]
- Порошков, С. А. Образование и наука / С. А. Порошков // Республика Беларусь. Могилевская область / А. Г. Агеев [и др.] ; авт.-сост. С. Э. Сомов ; под общ. ред. А. Т. Глаза. – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография, 2003. – С. 90–100.
- Порошков, С. А. Образование и наука / С. А. Порошков // Регион. Могилевская область. 10 лет преобразований : книга-альбом / А. Г. Агеев [и др.] ; авт.-сост. С. Э. Сомов ; под общ. ред. А. Т. Глаза. – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография, 2005. – С. 82–89.

ПУРЫШЕВА Наталья Михайловна

Родилась 5 февраля 1955 г. в поселке Яблонево Магаданской области (Россия). В 1977 г. окончила исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова. С 1989 г. на преподавательской работе на историческом факультете МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова. В 1999–2002 гг. – заместитель декана исторического факультета по научной работе, с 2003 г. – заведующий кафедрой истории и культуры Беларуси.



Член Научно-методического совета университета. В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию «Государственная политика в сфере художественной культуры в 1920-е годы (на материалах Беларуси)» (научный руко-

водитель – доктор исторических наук профессор П. И. Бригадин). Кандидат исторических наук (1999). Доцент (2005).

Основные преподаваемые дисциплины: «История Беларуси», «История общественно-политической мысли Беларуси», «Культура Беларуси в условиях модернизации 20–30-х гг. XX в.», «Основные тенденции развития культуры Беларуси».

Сфера научных интересов: культурная политика государства в 1920–1930-е гг. и ее проявления в славянских регионах СССР, культура и культурная жизнь Беларуси в XX в., литературно-художественная интеллигенция БССР в XX в., научно-методическое обеспечение преподавания истории Беларуси, истории культуры Беларуси.

Руководитель задания Государственной программы научных исследований «История, культура, общество, государство» (2011–2013) «Художественная культура БССР в 1920–1930-е гг. как социальный институт», задания Министерства образования Республики Беларусь «Государственные стандарты освещения истории Беларуси в системе высшего образования Республики Беларусь. Учебно-методический комплекс «История белорусской государственности в XX веке». Исполнитель задания Государственной программы научных исследований «История, культура, общество, государство» (2011–2013) «Беларусь и Россия: исторический опыт экономических, политических, культурных взаимоотношений (1772–2012 гг.)».

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более – 30 международных, из них 1 – зарубежных. Координатор Международной научной конференции «Романовские чтения – 5» (Могилев, 27–28 ноября 2008 г.); координатор республиканской научно-практической конференции «Оборонительные бои на территории Беларуси» (к 65-летию обороны г. Могилева от немецко-фашистских захватчиков) (Могилев, 29–30 июня 2006 г.).

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций (из них 7 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- История Беларуси : учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования : в 2 ч. / под ред. Я. И. Трещенка. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – Ч. 2. – 310 с. : ил., карт. [соавт.] [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования*]
- Хрестоматия по истории Беларуси : учебное пособие : в 2 ч. С древнейших времен до 1917 г. / сост. Я. И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К. М. Бондаренко. – Минск : БГУ, 2008. – Ч. 1. – 623 с. [соавт.] [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по историческим специальностям*]
- Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. – Ч. 2, кн. 2. 1946 – начало XXI века / сост. : Я. И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. А. А. Воробьева, Н. М. Пурешева. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – 439 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]

Другие учебные пособия:

- Пурешева, Н. М. Гісторыя Беларусі : інтэнсіўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену / Н. М. Пурешева, М. І. Старавойтаў. – Мінск : ТетраСистемс, 2008. – 304 с.
- Пурешева, Н. М. История Беларуси : ответы на экзаменационные вопросы / Н. М. Пурешева, М. И. Старовойтов. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 160 с.

Учебно-методические издания:

- Пурешева, Н. М. Культура советского общества : история становления, проблемы, основные тенденции развития (1917–1941 гг.) / Н. М. Пурешева // Программа спецкурса для студентов 5 курса исто-

рического факультета / Н. М. Пурышева. – Могилев, 2000. – 15 с.

- История России. Вторая половина XIX – начало XX века : контрольные работы : тематика и методические указания / авт.-сост. Н. М. Пурышева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 32 с.
- Программа государственного экзамена по истории Беларуси для студентов исторического факультета (специальность «История и социально-политические дисциплины», «История и иностранный язык» / авт.-сост. П. Ф. Дмитрачков, Н. М. Пурышева, Г. И. Волчок. – Могилев, 2005. – 21 с.
- Контрольные задания на курсе «История Беларуси» для студентаў гістарычнага факультэта / аут.-склад. Н. М. Пурышава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – 60 с.
- Контрольные задания на курсе «История Беларуси» для студентаў гістарычнага факультэта / аут.-склад. Н. М. Пурышава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 68 с.
- История Беларуси : программа к государственному экзамену по специализации 1-21 03 01-01 История Беларуси / авт.-сост. П. Ф. Дмитрачков, Н. М. Пурышева, Г. И. Волчок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 40 с.
- Пурышева, Н. М. Культурная политика и развитие культуры в БССР (конец 1920-х – 1930-е гг.) : учебно-методические материалы / Н. М. Пурышева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 64 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Пурышева, Н. М. Белорусская государственно-партийная политика в сфере культуры первых лет советской власти (1921–1925) / Н. М. Пурышева // Веснік БДУ. Сер. 3, Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія, эканоміка, права. – 1997. – № 3. – С. 7–10.
- Пурышава, Н. М. Дзяржаўная літаратурная палітыка ў БССР у 20-я гады / Н. М. Пурышава // Беларускі гістарычны часопіс. – 1998. – № 3. – С. 97–103.
- Пурышева, Н. М. Поворот в культурной политике в БССР в конце 20 – начале 30-х годов / Н. М. Пурышева // Гісторыя: праблемы выкладання. – 1998. – № 4. – С. 32–40.
- Пурышава, Н. М. Захавала памяць карані / Н. М. Пурышава // Беларуская думка. – 2004. – № 4. – С. 161–166.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Пурышева, Н. Триумф неистовых / Н. Пурышева // Нёман. – 2000. – № 2. – С. 204–238.
- Пурышава, Н. Страсці за кулісамі : тэатральная палітыка ў БССР у 20-я гады / Н. Пурышава // Маладосць. – 2001. – № 11. – С. 241–255.
- Пурышева, Н. М. Революция 1917 г. и национально-культурное возрождение Беларуси : содержание, противоречия, пределы возможного / Н. М. Пурышева // Россия в XX веке: реформы и революции ; под ред. Г. Н. Севостьянова : в 2 т. – М., 2002. – Т. 1. – С. 359–371.
- Пурышева, Н. М. Изменение модели национально-культурного развития в БССР на рубеже 20–30-х гг. : региональный аспект / Н. М. Пурышева // Гісторыя Магілёва : мінулае і сучаснасць : зб. навук. прац удзельнікаў Трэцяй Міжнароднай навуковай канферэнцыі : у 2 ч. – Магілёў, 2003. – Ч. 2. – С. 25–29.
- Пурышева, Н. М. Идеино-политическая ситуация в начале 30-х годов и ее влияние на белорусскую художественную культуру / Н. М. Пурышева // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев, 2003. – С. 33–36.
- Пурышева, Н. М. Религиозно-конфессиональная политика государства в середине 20-х гг. XX в. (на материалах БССР) / Н. М. Пурышева // Религия и общество : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. научных трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 89–91.

- Пурышева, Н. М. Вопросы художественной культуры в деятельности высших партийных и государственных органов БССР в первой половине 1920-х годов / Н. М. Пурышева // Романовские чтения – 3 : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. И. А. Марзалюка. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 24–26.
- Пурышева, Н. М. Литературная жизнь и литературная политика в БССР в 20-е годы (на материалах Могилевщины) / Н. М. Пурышева // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва : зб. навук. прац ; уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбуйненая тыпаграфія, 2007. – С. 177–182.
- Пурышева, Н. М. «Театральные дискуссии» в общественно-политической жизни БССР второй половины 1920-х гг. / Н. М. Пурышева // Романовские чтения – 4 : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. Я. Г. Рьера. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 55–56.
- Пурышева, Н. М. Основные направления антирелигиозной пропаганды в БССР в 1920-е годы / Н. М. Пурышева // Религия и общество – 3 : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 40–42.
- Пурышева, Н. М. «Фактор БНР» в культурной политике БССР (начало 1920-х гг.) / Н. М. Пурышева // Романовские чтения – 5 : сб. трудов Международной научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 158–159.
- Пурышева, Н. М. Театр БССР в контексте государственно-политических процессов в 20-е годы XX века / Н. М. Пурышева // Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве XIX–XX стагоддзяў: этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы : зб. навук. артыкулаў : у 2 ч. ; рэдкал. В. А. Міхедзька (адказ. рэд.) [і інш.] ; ГДУ імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – Ч. 2. – С. 8–15.
- Пурышева, Н. М. Белорусская художественная интеллигенция и власть : взаимодействия и дискуссии (середина 1920-х гг.) / Н. М. Пурышева // Романовские чтения – 6 : к 75-летию исторического факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова» : сб. статей Международной научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 182–183.
- Пурышава, Н. М. Кафедра гісторыі і культуры Беларусі / Н. М. Пурышава // Гістарычны факультэт : да 75-годдзя ўтварэння. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – С. 137–144.
- Пурышева, Н. М. Становление кинематографа в БССР в 1920-е гг.: политико-идеологический аспект / Н. М. Пурышева // Романовские чтения – 7 : сб. статей Международной научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 186–187.
- Пурышева, Н. М. Литературная жизнь БССР в начале 1920-х гг. : идейно-политический аспект / Н. М. Пурышева // Магілёўшчына. – Магілёў, 2011. – Вып. IX. – С. 179–184.

РИЕР Яков Григорьевич

Родился 21 марта 1947 г. в г. Минске. В 1969 г. с отличием окончил исторический факультет Могилевского государственного педагогического института по специальности «История». В 1969–1975 гг. работал научным сотрудником Могилевского областного краеведческого музея. С 1975 г. работает на кафедре всеобщей истории



МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова ассистентом (1975–1978), старшим преподавателем (1978–1983), доцентом (1983–1995), профессором (1995–1999), с 1999 г. – ведущим кафедрой.

Заместитель главного редактора «Вестника МДУ имени А. А. Куляшова», член редакционного совета «Беларуска-га гістарычнага часопіса».

В 1980 г. в Институте истории АН Литовской ССР защитил кандидатскую диссертацию «Феодалная деревня Могилевского Поднепровья по археологическим данным», в 1993 г. в Институте археологии Российской АН – докторскую диссертацию «Средневековая деревня Восточной и Центральной Европы по археологическим данным». Доктор исторических наук (1993). Профессор (1995).

Основные преподаваемые дисциплины: «История средних веков», «Историческая демография», спецкурсы по истории и археологии Средневековья.

Сфера научных интересов: средневековая аграрная история и археология Европы, история мировых цивилизаций в древности и средневековье.

Руководитель гранта БРФФИ «Цивилизации Средневековья и начала Нового времени: опыт структурного анализа» (2000–2002), задания Государственной программы фундаментальных исследований «История и культура» «История цивилизаций» (2001–2005), гранта БРФФИ «Становление средневековых обществ в Европе: археологическое изучение» (2002–2004), гранта БРФФИ «Социально-экономическое развитие белорусских земель в контексте средневековой европейской истории» (2005–2007), задания Министерства образования Республики Беларусь «Материальная и духовная культура Беларуси в контексте цивилизаций Европы» (2006–2010), гранта БРФФИ «Формирование антропогенного ландшафта в средневековой Европе: сравнительный анализ географо-демографических и социально-экономических процессов в регионах (белорусские и соседние земли Восточной и Центральной Европы)» (2008–2010), задания Государственной программы научных исследований «История, культура, общество, государство» «Этногенетическое, социальное и политическое развитие белорусских земель в I – начале II тыс. н.э. на фоне общеевропейских исторических процессов: от потатарных обществ к раннегосударственным» (2011–2013). Исполнитель задания Государственной комплексной программы научных исследований «История и культура», «Изучение системы расселения в Беларуси со времен каменного века и до XVIII в. (по данным археологии и письменных источников)» (2006–2010).

Награжден Почетными грамотами Национальной академии наук и Республиканского фонда фундаментальных исследований, отличник образования Республики Беларусь.

Участник более 60 научных конференций, в т.ч. более 30 международных, из них 2 – зарубежных. Координатор международных научно-практических конференций «Романовские чтения» (Могилев, 2006, 2011 гг.).

Автор более 210 научных и учебно-методических публикаций (из них 4 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Риер, Я. Г. Аграрный мир Восточной и Центральной Европы в средние века по археологическим данным : монография / Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 264 с.
- Риер, Я. Г. Цивилизации средневековья и начала нового времени: опыт структурного анализа : монография / Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 154 с.
- Марзалюк, І. А. Гарадзішча Змяяёўка (Пелагееўскае гарадзішча) у Магілёве : манаграфія / І. А. Марзалюк, Я. Р. Рыер. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 66 с. [в соавт.]
- Риер, Я. Г. Сельское общество Могилевского Поднепровья X–XIII вв. по археологическим данным : монография / Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 175 с. : ил.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Риер, Я. Г. Историческая демография : учебное пособие / Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 112 с. : ил. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов исторических специальностей высших учебных заведений*]
- Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : учебное пособие : в 5 ч. / Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – Ч. 1 : Западная, Центральная и Южная Европа в V–X вв. ; Ч. 2 : Азия, Африка и Америка в V–XV вв. – 312 с. : ил. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов исторических специальностей высших учебных заведений*]
- Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций: учебное пособие : в 5 ч. / Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – Ч. 3 : Западная, Центральная и Южная Европа в первой половине II тысячелетия. – 296 с. : ил. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов исторических специальностей высших учебных заведений*]
- Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций: учебное пособие : в 5 ч. / Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – Ч. 4 : История средневековой культуры. – 240 с. : ил. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов исторических специальностей высших учебных заведений*]
- Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций: учебное пособие : в 5 ч. / Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – Ч. 5 : Западная и Центральная Европа: позднее средневековье и начало нового времени. – 314 с. : ил. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов исторических специальностей высших учебных заведений*]
- Риер, Я. Г. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы : учебное пособие / Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – Ч. 1 : Славяне и их соседи в средние века. – 512 с. : ил. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов исторических специальностей высших учебных заведений*]
- Риер, Я. Г. Историческая демография : учебное пособие / Я. Г. Риер. – 2-е изд., доп. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 160 с. : ил. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов исторических специальностей высших учебных заведений*]

Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Риер, Я. Г. Монголия, Корея и страны Юго-восточной Азии в средние века : учебное пособие / Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 148 с. : ил. [*Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений*]

Другие учебные пособия, курсы лекций:

- Найбарт, Л. Е. Нарысы гісторыі краін Захада ў XVI–XVIII стст. : вучэбны дапаможнік / Л. Е. Найбарт, Я. Р. Рыер. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1996. – 121 с.

- Риер, Я. Г. Очерки истории средневековых цивилизаций : пособие / Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – 125 с.
- Риер, Я. Г. Археология средневековой европейской деревни : общие черты и региональные особенности : курс лекций / Я. Г. Риер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 112 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Риер, Я. Г. Характер расселения в Могилевском Поднепровье X–XIII вв. / Я. Г. Риер // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2003. – № 4. – С. 3–7.
- Риер, Я. Г. История Европы глазами экономиста : о статьях Е. Т. Гайдара в *Вестнике Европы* / Я. Г. Риер // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2006. – № 1. – С. 250–260.
- Риер, Я. Г. История и историки : несколько соображений по поводу романа Дэна Брауна «Код да Винчи» / Я. Г. Риер // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2006. – № 2-3. – С. 274–281.
- Риер, Я. Г. Природная среда и специфика хозяйственного развития на белорусских и соседних землях в средние века (по археологическим исследованиям) / Я. Г. Риер // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2006. – № 4. – С. 3–10.
- Рыер, Я. Р. Матерьяльная культура вясковага насельніцтва Магілёўшчыны ў X–XIII стст. / Я. Р. Рыер // *Беларускі гістарычны часопіс*. – 1994. – № 3. – С. 24–29.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Риер, Я. Г. Природная среда и система сельского расселения в Восточной Белоруссии в X–XII вв. / Я. Г. Риер // *Методы естественных наук в археологии* ; под ред. Ю. Л. Щаповой [и др.]. – М. : Наука, 1987. – С. 50–56.
- Риер, Я. Г. Становление феодальных отношений у западных славян в свете археологических данных / Я. Г. Риер // *Вопросы истории*. – 1988. – № 10. – С. 123–127.
- Риер, Я. Г. К проблеме социального развития раннесредневековой Восточной и Центральной Европы: сравнительный анализ археологических данных / Я. Г. Риер // *Российская археология*. – 1996. – № 1. – С. 114–121.
- Риер, Я. Г. Цивилизации средневековой Европы / Я. Г. Риер // *Вестник Европы*. – 2006. – Т. XIX–XX. – С. 165–183.
- Риер, Я. Г. Изучение средневековой деревни в археологии Польши до конца XX века : взгляд из Беларуси / Я. Г. Риер // *Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy* / pod. red. R. Dmowskiego [et al.]. – Warszawa : Siedlce, 2006. – S. 55–71.
- Риер, Я. Г. Об особенностях славянского этногенеза в контексте ранней истории европейских народов / Я. Г. Риер // *Гісторыка-археалагічны зборнік* ; пад рэд. В. М. Ляўко. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – Вып. 26. – С. 190–194.

СЕМИН Виктор Михайлович



Родился в 1931 г. в д. Ольховец Московской области. В 1965 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова с присвоением квалификации «Философ. Преподаватель философии и обществоведения». С августа 1965 г. по сентябрь 1971 г. работал ассистентом и старшим преподавателем философии в Тюменском государственном медицинском институте. С 1971 по 1981 г. – заведующий сектором социологических и экономических исследований в НИИ «Плесдрев». С сентября 1981 г. работал в МГПИ (с 1997 г. – МГУ)

им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем кафедры политэкономии и философии, старшим преподавателем кафедры философии; выступал с лекциями в аудиториях ПТУ и общества «Знание». С 1999 г. работал по контракту, трудовые отношения с университетом прекратил в 2002 г.

С 1975 г. обучался в аспирантуре Уральского филиала Академии наук СССР. Ученая степень кандидата философских наук присуждена в Уральском государственном университете в 1980 г.

Преподавал дисциплины: «Религиоведение», «Философия».

Сфера научных интересов: мировоззренческая (отношение к религии) ориентация молодежи.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. 5 международных.

Автор более 10 научных и учебно-методических публикаций (из них 1 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Семин, В. М. Классический протестантизм / В. М. Семин // *Религиоведение : учебное пособие* ; под ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – С. 138–141. [*Допущено Министерством образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений*]

СТАРОСТЕНКО Виктор Владимирович



Родился 11 апреля 1967 г. в г. Могилеве. В 1991 г. окончил с отличием исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История». С 1991 г. работает на кафедре философии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1991–1994), старшим преподавателем (1994–2000), доцентом (2000–2002). С 2002 г. – заведующий кафедрой философии.

Член Совета университета, Научно-методического совета университета.

Член религиоведческого Экспертного совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей (при Совете Министров Республики Беларусь).

Член редколлегии журнала «Вестник МДУ імя А. А. Куляшова».

В 1994 г. поступил и в 1998 г. окончил аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Беларуси по специальности «История философии». В 2000 г. в БГУ защитил кандидатскую диссертацию «Белорусская мысль XVI–XVII вв. и становление национального самосознания» (научный руководитель – доктор философских наук С. А. Подокшин). Кандидат философских наук (2000). Доцент (2002).

Основные преподаваемые дисциплины: «Религиоведение», «Философия», «История религии», «История философской мысли в Беларуси», «Свобода совести».

Сфера научных интересов: история отечественной философии и национального самосознания белорусов; история религии, свободомыслия и свободы совести; научно-методическое и учебное обеспечение религиоведения, истории философской мысли в Беларуси.

Руководитель и исполнитель заданий Государственной программы фундаментальных исследований «Философия и общество» (2001–2005), Государственных комплексных программ научных исследований «Экономика и общество» и «История и культура» (2006–2010), Государственной программы научных исследований «История, культура, обще-

ство, государство» (2011–2013); задания Министерства образования Республики Беларусь «Современная парадигма и методология религиозного вузовского образования» (2004–2006); грантов Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Религиозное свободомыслие и свобода совести в социокультурном развитии Беларуси» (2002–2004 гг., № Г01-316) и «Свобода совести в системе ценностей национального самосознания и государственной идеологии» (2004–2006 гг., № Г04-337).

В период с 1999 по 2008 г. подготовил лауреата и 3 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награжден памятным знаком «2000 лет христианству» (2000), Почетной грамотой Министерства образования (2004), нагрудным знаком «Выдатнік адукацыі» (2008).

Лауреат Премии МГУ им. А. А. Кулешова за высокие достижения в научно-образовательной сфере в области социально-гуманитарных наук (2011).

Участник более 130 научных конференций, в т.ч. более 90 международных, из них 10 – зарубежных. Координатор ежегодных Международных научно-практических конференций «Религия и общество» (Могилев, 2006–2012 гг.).

Автор более 200 научных и учебно-методических публикаций (из них 13 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Старостенко, В. В. «Лабиринт» Фомы Иевлевича: из истории национально-культурной и религиозной жизни Могилева и Беларуси конца XVI – первой половины XVII вв. / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 60 с.
- Старостенко, В. В. Становление национального самосознания белорусов : этапы и основополагающие идеи (X–XVII вв.) : монография / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 200 с.
- Старостенко, В. В. Свободомыслие и свобода совести в Беларуси : очерки истории : монография / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 266 с.
- Старостенко, В. В. Религия и свобода совести в Беларуси : очерки истории : монография / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 272 с. : ил.

Разделы в коллективных монографиях:

- Старостенко, В. В. Православие. Белорусская православная церковь / В. В. Старостенко // Современная религиозная ситуация в Беларуси : состояние и перспективы развития / Е. С. Прокошина [и др.] ; НАН Беларуси, Институт философии. – Минск : НАН Беларуси, 2005. – С. 5–33.
- Старостенко, В. В. Свобода совести и ее законодательное закрепление в Республике Беларусь / В. В. Старостенко // Современная религиозная ситуация в Беларуси : состояние и перспективы развития / Е. С. Прокошина [и др.] ; НАН Беларуси, Институт философии. – Минск : НАН Беларуси, 2005. – С. 203–222.
- Старасценка, В. У. Перадумовы фарміравання нацыянальнай самасвядомасці беларускага народа / В. У. Старасценка // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. ; рэдкал. В. Б. Евароўскі [і інш.] ; НАН Беларусі, Інстытут філасофіі. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – Т. 1 : Эпоха Сярэднявечча. – С. 400–414.
- Старасценка, В. У. Ідэі вальнадумства і свабоды рэлігіі ў айчынай думцы эпохі Сярэднявечча / В. У. Старасценка // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. ; рэдкал. В. Б. Евароўскі [і інш.] ; НАН Беларусі, Інстытут філасофіі. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – Т. 1 : Эпоха Сярэднявечча. – С. 440–470.
- Падокшын, С. А. 3 гісторыі вывучэння беларускай думкі эпохі Адраджэння / С. А. Падокшын, В. У. Старасценка // Гісторыя філасофскай і грамад-

ска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. / С. І. Санько [і інш.] ; НАН Беларусі, Інстытут філасофіі. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – Т. 2 : Протарэнесанс і Адраджэнне. – С. 35–56.

- Старасценка, В. У. Станаўленне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў (XV–XVI стст.) / В. У. Старасценка // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. / С. І. Санько [і інш.] ; НАН Беларусі, Інстытут філасофіі. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – Т. 2 : Протарэнесанс і Адраджэнне. – С. 84–129.
- Старасценка, В. У. Ідэі вальнадумства і свабоды рэлігіі ў айчынай рэнесансна-гуманістычнай думцы XVI ст. / В. У. Старасценка // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. / С. І. Санько [і інш.] ; НАН Беларусі, Інстытут філасофіі. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – Т. 2 : Протарэнесанс і Адраджэнне. – С. 497–519.
- Старостенко, В. В. Религиозный традиционализм и свободомыслие в период раннего Возрождения в Беларуси (первая половина XVI века) / В. В. Старостенко // Вопросы религии и религиозоведения : сборник ; сост. и общ. ред. Н. А. Кутузовой, А. А. Лазаревич, В. В. Шмидта. – Москва : МедиаПром, 2011. – Вып. VII : Антология отечественного религиозоведения : религиозоведение Беларуси. – Ч. 2 : Очерки истории религиозно-философской мысли Беларуси (актуальные проблемы конца XX – начала XXI в.). – С. 156–169.
- Старостенко, В. В. Идеи свободомыслия и свободы религии в ренессансно-гуманистической мысли Беларуси развитого Возрождения (вторая половина XVI века) / В. В. Старостенко // Вопросы религии и религиозоведения : сборник ; сост. и общ. ред. Н. А. Кутузовой, А. А. Лазаревич, В. В. Шмидта. – М. : МедиаПром, 2011. – Вып. VII : Антология отечественного религиозоведения : религиозоведение Беларуси. – Ч. 2 : Очерки истории религиозно-философской мысли Беларуси (актуальные проблемы конца XX – начала XXI в.). – С. 170–186.
- Старостенко, В. В. Тенденции религиозного, национально-культурного и политического самоопределения в белорусской мысли XVII века / В. В. Старостенко // Вопросы религии и религиозоведения : сборник ; сост. и общ. ред. Н. А. Кутузовой, А. А. Лазаревич, В. В. Шмидта. – Москва : МедиаПром, 2011. – Вып. VII : Антология отечественного религиозоведения : религиозоведение Беларуси. – Ч. 2 : Очерки истории религиозно-философской мысли Беларуси (актуальные проблемы конца XX – начала XXI в.). – С. 261–287.
- Старостенко, В. В. Современная религиозная ситуация в Беларуси / В. В. Старостенко // Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека / О. А. Павловская [и др.] ; под ред. О. А. Павловской ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т философии. – Минск : Беларус. навука, 2011. – С. 319–346.
- Старостенко, В. В. Религия и свобода совести в контексте реализации идеологии белорусского государства и обеспечения национальной безопасности / В. В. Старостенко // Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека / О. А. Павловская [и др.] ; под ред. О. А. Павловской ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т философии. – Минск : Беларус. навука, 2011. – С. 369–383.
- Старостенко, В. Тенденции религиозного, национально-культурного и политического самоопределения в белорусской мысли XVII в. / В. В. Старостенко // Na pograniczu. Studia z filozofii religii / Białoruska Akademia Nauk w Mińsku ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Mega-Plast dla : Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2011. – С. 45–82.

Учебники с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Старостенко, В. В. Религиоведение : учебник / В. В. Старостенко. – Минск : ИВЦ Минфина, 2008. – 288 с. : ил. **[Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальностям «Социология», «История. Социально-политические дисциплины»]**

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Религиоведение : учебное пособие / под ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 252 с. : ил. **[Допущено Министерством образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений]**
- Старостенко, В. В. Общественная и философская мысль в Беларуси X–XVII вв. : учебное пособие / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 216 с. **[Допущено Министерством образования в качестве учебного пособия для студентов специальности «История. Социально-политические дисциплины» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования]**
- Старостенко, В. В. Религиоведение : учебное пособие / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 300 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования]**
- Мифы и сакральные тексты религий мира : хрестоматия по религиоведению : учебное пособие / авт.-сост. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 400 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, по специальностям «Социология», «Философия», «История. Социально-политические дисциплины»]**

Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Старостенко, В. В. Основы религиоведения : курс лекций / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 212 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве курса лекций для студентов высших учебных заведений]**
- История общественной и философской мысли в Беларуси: эпоха Средневековья : хрестоматия : пособие / авт.-сост. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 396 с. : ил. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов высших учебных заведений по историческим и философским специальностям]**
- История общественной и философской мысли в Беларуси: раннее и развитое Возрождение : хрестоматия : пособие / авт.-сост. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 332 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-02 01 02-06 История. Социально-политические дисциплины]**

- Старостенко, В. В. Религии в современной Беларуси : пособие / В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – 192 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением по педагогическому образованию в качестве пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 1-02 01 02 История. Дополнительная специальность (1-02 01 02-05 История. Религиоведение; 1-02 01 02-06 История. Социально-политические дисциплины)]**

Учебные программы с грифом Министерства образования, Национального института образования:

- Основы религиоведения : программа факультативных занятий для 11 класса общеобразовательных учреждений / авт.-сост. В. В. Старостенко. – Могилев : МГОИРО, 2009. – 18 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Религиоведение : типовая учебная программа для высших учебных заведений / сост. В. В. Старостенко [и др.]. – Минск : РИВШ, 2011. – 40 с. **[Утверждена Министерством образования Республики Беларусь 3 января 2011 г. Регистрационный № ТД-СГ.017/тип.]**

Другие учебные пособия, курсы лекций:

- Старостенко, В. В. История общественно-философской мысли Средневековья и Возрождения в Беларуси : учебное пособие / В. В. Старостенко ; МГПИ. – Могилев : МГПИ, 1996. – 80 с.
- Старостенко, В. В. Философская мысль Нового времени в Беларуси : учебное пособие / В. В. Старостенко ; МГПИ. – Могилев : МГПИ, 1997. – 48 с.
- Старостенко, В. В. Общественно-философская мысль и национальное самосознание белорусов XVI–XVII вв.: очерки истории : учебное пособие / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 112 с.
- Старостенко, В. В. Религия и свобода совести в Республике Беларусь : учебное пособие / В. В. Старостенко. – Могилев : МГОИПК и ПРР и СО, 2004. – 48 с.
- Старостенко, В. В. Родоплеменные верования и национально-государственные религии : учебное пособие / В. В. Старостенко. – Могилев : МГОИПК и ПРР и СО, 2005. – 80 с.
- Старостенко, В. В. Свободомыслие и свобода совести в Беларуси : пособие / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 52 с.
- Старостенко, В. В. Христианство : учебное пособие / В. В. Старостенко. – Могилев : МГОИПК и ПРР и СО, 2006. – 80 с.
- Старостенко, В. В. Религия как социокультурный феномен : курс лекций / В. В. Старостенко. – Могилев : МГОИПК и ПРР и СО, 2007. – 54 с.
- Старостенко, В. В. Ислам в современном мире и в Беларуси : курс лекций : хрестоматия / В. В. Старостенко. – Могилев : МГОИПК и ПРР и СО, 2007. – 79 с.
- Старостенко, В. В. Современная религиозная ситуация и конфессии в Республике Беларусь : пособие / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 88 с.
- Старостенко, В. В. Религии в Беларуси в начале XXI века : пособие для педагогов, воспитателей, руководителей учреждений образования / В. В. Старостенко. – Могилев : МГОИРО, 2009. – 92 с.
- Старостенко, В. В. Введение в буддизм : курс лекций : хрестоматия / В. В. Старостенко. – Могилев : МГОИРО, 2010. – 46 с.
- Старостенко В. В. Религия / В. В. Старостенко // Обществоведение : пособие для подготовки к централизованному тестированию ; под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Аверсэв, 2011. – С. 156–165.

- Лисичкин, В. М. Православие в современном белорусском обществе : пособие для педагогов, воспитателей, руководителей учреждений образования / В. М. Лисичкин, О. В. Дьяченко, В. В. Старостенко ; под ред. В. М. Лисичкина. – Могилев : УО «МГОИРО», 2012. – 100 с.
- Старостенко, В. В. Религиозность в современной Беларуси / В. В. Старостенко. – Могилев : УО «МГОИРО», 2012. – 60 с.
- Старостенко В. В. Религия / В. В. Старостенко // Обществоведение: пособие для подготовки к централизованному тестированию / М. И. Вишневецкий [и др.]; под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Аверсэв, 2012. – С. 156–165. – (Школьникам, абитуриентам, учащимся).

Учебно-методические издания:

- Старостенко, В. В. Философия : программа и методические рекомендации / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 56 с.
- Старостенко, В. В. Проблемы конфессиональной истории Беларуси : программа и методические рекомендации к спецкурсу / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 26 с.
- Старостенко, В. В. Религиоведение : программа : методические рекомендации / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 52 с.
- Тесты по философии / под ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 52 с.
- Старостенко, В. В. История религии : программа : методические рекомендации / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 86 с.
- Старостенко, В. В. Ислам : программа : методические рекомендации / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 60 с.
- Старостенко, В. В. Христианство в мире и Беларуси : программа и методические рекомендации для специализации «История религии» / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 55 с.
- Старостенко, В. В. Свобода совести : программа и методические рекомендации для студентов специальности Д 1-21 03 01 «История» по направлению 1-21 03 01-01 «История (отечественная и всеобщая)» / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 44 с.
- Старостенко, В. В. Религиоведение : программа и методические рекомендации для студентов специальности 1-02 01 02-06 «История. Социально-политические дисциплины» / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 80 с.
- Старостенко, В. В. История философской мысли в Беларуси : программа и методические рекомендации / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 40 с.
- Старостенко, В. В. Религиоведение : учебно-методические материалы / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 72 с.
- Старостенко, В. В. Религиозность в современной Беларуси : пособие / В. В. Старостенко. – Могилев : УО «МГОИРО», 2012. – 56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Старостенко, В. В. Национальное самосознание белорусского народа XVI–XVII вв. : истоки и предпосылки становления / В. В. Старостенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1998. – № 1. – С. 68–74.
- Старостенко, В. В. Идеи национального самосознания в белорусской мысли раннего Возрождения / В. В. Старостенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 4. – С. 3–8.
- Старостенко, В. В. Развитие идей национального самосознания в ренессансно-гуманистической мысли Беларуси второй половины XVI века / В. В. Старостенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 4. – С. 10–17.
- Старостенко, В. В. Проблемы религии и свободы совести в полемике вокруг Брестской унии / В. В. Старо-

стенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 4. – С. 10–17.

- Старасценка, В. У. Фама Іяўлевіч / В. У. Старасценка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 1. – С. 198–201.
- Старостенко, В. В. Традиционализм и свободомыслие в творчестве Франциска Скорины / В. В. Старостенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 1. – С. 3–12.
- Старостенко, В. В. Тенденции и особенности современной конфессиональной ситуации в Республике Беларусь / В. В. Старостенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 1. – С. 26–34.
- Старостенко, В. В. Парадигмы становления национального самосознания белорусского народа в отражении отечественной мысли X–XVII веков / В. В. Старостенко // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2006. – № 1. – С. 20–24.
- Старостенко, В. В. Становление гуманистических идей в историософии отечественного Средневековья / В. В. Старостенко // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2006. – № 7. – С. 66–69.
- Старостенко, В. В. Религия и образование в Республике Беларусь в контексте национального законодательства о свободе совести / В. В. Старостенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А. Гуманитарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). – 2010. – № 2(36). – С. 32–41.
- Старасценка, В. У. Ідэя талерантнасці ў айчынным рэнесансным гуманізме і праблемы сацыяльнай практыкі верацярпімасці / В. У. Старасценка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Серыя А. Гуманитарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія) – 2012. – № 2(40). – С. 53–60.

Статьи в энциклопедических изданиях, журналах, научных сборниках:

- Старасценка, В. Талерантнасць як фактар нацыянальнай самасвядомасці беларусаў у XVI – першай палове XVII ст. / В. Старасценка // Полацк : карані нашага радаводу / ПДУ ; рэд. А. Мальдзіс [і інш.]. – Полацк, 1996. – С. 120–125.
- Старасценка, В. У. Ислам і мусульмане ў Беларусі / В. У. Старасценка // Магілёўская даўніна. – 1997. – № 5. – С. 84–90.
- Старостенко, В. В. Баркулабовская летопись как источник изучения истории Могилева и национального самосознания восточнобелорусского региона конца XVI – начала XVII столетий / В. В. Старостенко // Старонкі гісторыі Магілёва : зб. навук. прац. – Магілёў, 1998. – С. 51–57.
- Старостенко, В. В. «Лабиринт...» Фомы Иевлевича / В. В. Старостенко // Магілёўшчына. – Магілёў, 1998. – Вып. VIII. – С. 44–51.
- Старостенко, В. В. Становление понятия «Белая Русь» и Могилевщина / В. В. Старостенко // Магілёўская даўніна. – 1998. – № 6. – С. 39–58.
- Старасценка, В. Да пытання аб палітаніміі Усходняй Беларусі ў помніках грамадскай думкі XI–XVII стст. / В. Старасценка // Магілёўская даўніна. – 1999. – № 7. – С. 46–50.
- Старасценка, В. У. Этнанімія беларусаў у XI–XVII стст. / В. У. Старасценка // Магілёўская даўніна. – 2001. – № 9. – С. 33–40.
- Старостенко, В. В. Сказание об Андрее Первозванном в отечественной мысли XI–XVII веков / В. В. Старостенко // Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва : зб. навук. прац. – Магілёў, 2001. – С. 31–34.
- Старостенко, В. В. «Белая Русь» : географический и конфессиональный аспекты становления национального самоназвания белорусов / В. В. Старостенко // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела Беларускага географічнага таварыства. – Магілёў, 2002. – Т. 2. – Вып. 1. – С. 206–215.
- Старостенко, В. В. Феномен свободы совести : к теории проблемы / В. В. Старостенко // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова /

- под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 36–40.
- Старостенко, В. В. От свободы вероисповеданий к свободе совести / В. В. Старостенко // Рэгіянальная геаграфія : праблемы развіцця і выкладання : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. М. І. Вішнеўскага. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – С. 187–190.
 - Старасценка, В. У. 3 гісторыі рэлігійнага жыцця і грамадскай думкі Беларусі XVII стагоддзя : магілёўскі епіскап Сільвестр Косаў / В. У. Старасценка // Шляхі магілёўскай гісторыі : зб. навук. прац ; уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбудыненая друкарня, 2005. – С. 97–101.
 - Старостенко, В. В. Свобода совести и ее законодательное закрепление в Республике Беларусь / В. В. Старостенко // Иппокрена. – 2006. – № 2. – С. 43–54.
 - Старостенко, В. В. Могилевщина в конфессиональном измерении / В. В. Старостенко // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва : зб. навук. прац ; уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбудыненая друкарня, 2007. – С. 342–349.
 - Старостенко, В. В. О состоянии и динамике религиозности и конфессиональных процессов в Республике Беларусь / В. В. Старостенко // Религия и общество – 2 : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 203–207.
 - Старостенко, В. В. Религия, образование и законодательство Республики Беларусь / В. В. Старостенко // Религия и общество – 3 : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 55–60.
 - Старостенко, В. В. Религиозный аспект национальной безопасности Республики Беларусь / В. В. Старостенко // Управление защитой информации. – 2009. – Т. 13. – № 2. – С. 232–233.
 - Старостенко, В. В. Религия и национальная безопасность Республики Беларусь / В. В. Старостенко // Религия и общество – 4 : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 125–128.
 - Старостенко, В. В. Иевлевич Фома / В. В. Старостенко // Православная энциклопедия ; под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – М. : Православная энциклопедия, 2009. – Т. XXI – С. 184–185.
 - Дзячэнка, А. В. Кафедра філасофіі / А. В. Дзячэнка, В. У. Старасценка // Гістарычны факультэт : да 75-годдзя ўтварэння. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – С. 157–186.
 - Старостенко, В. В. Проблема языка в белорусской мысли второй половины XVI в. / В. В. Старостенко // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 244–247.
 - Старостенко, В. В. Особенности правового обеспечения свободы религии в Республике Беларусь / В. В. Старостенко // Рэлігійна свабода : навуковій щорічник. Відділення релігізнавства і інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України : зб. наук. статей з теми «Свобода релігії і демократія – старі і нові виклики» ; за заг. ред. А. Колодного. – Київ : УАР, 2010. – № 15. – С. 283–289.
 - Старостенко, В. В. Еврейско-иудейское сообщество в отражении общественной мысли ВКЛ и Речи Посполитой / В. В. Старостенко // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе : сб. науч. статей / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. М. А. Можейко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2010. – С. 158–162.

- Старостенко, В. В. О подходах к типологии религиозных организаций в Республике Беларусь / В. В. Старостенко // История, философия, политика, право : научные труды преподавателей гуманитарных дисциплин / МГУП, БИП – Институт правоведения ; под общ. ред. В. Д. Выборного, А. А. Скикевича. – Вып. 1. – Могилев, 2011. – С. 108–112.
- Старостенко, В. В. Основные модели государственно-конфессиональных отношений в международной практике / В. В. Старостенко // Религия и общество – 6 : сб. науч. статей ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 141–144.
- Старостенко, В. В. Религия и образование: правовые основы и практика взаимоотношений в Республике Беларусь / В. В. Старостенко // Религия как социальный институт : сборник ; редкол. И. Я. Кантеров, М. Н. Ситников, Е. С. Элбакян. – М. : АТИСО, 2011. – С. 312–323.
- Старостенко, В. В. Современная конфессиональная ситуация в Могилевской области / В. В. Старостенко // Магілёўшчына. – Магілёў : ПФ «Інтэрмікра», 2012. – Вып. XI. – С. 235–241.
- Старостенко, В. В. К проблеме обеспечения свободы совести в Беларуси / В. В. Старостенко // Религия и общество – 7 : сб. науч. статей ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – С. 118–121.

ТАБУНОВ Василий Васильевич



Родился 29 июля 1980 г. в г. Могилеве. В 2002 г. с отличием окончил исторический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «История. Социально-политические дисциплины». С 2002 г. работал в МГУ им. А. А. Кулешова ассистентом кафедры восточнославянской и российской истории

(2002–2003), ассистентом кафедры археологии и специальных исторических дисциплин (2006–2007), старшим преподавателем (2007–2008). С 2008 г. – доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин. С 2008 г. работает заведующим аспирантурой МГУ им. А. А. Кулешова.

Член Совета по качеству.

В 2003 г. поступил и в 2006 г. окончил аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Отечественная история». В 2008 г. в БГПУ им. М. Танка защитил кандидатскую диссертацию «Политика российских властей в отношении христианских конфессий в Беларуси (1895–1907 гг.)» (научный руководитель – доктор исторических наук профессор Н. С. Сташкевич). Кандидат исторических наук (2008). Доцент (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Политика российского правительства в отношении христианских конфессий в Беларуси конца XIX – начала XX вв.», «Социально-культурная антропология», «История белорусского самоуправления».

Сфера научных интересов: история христианских конфессий на белорусских землях в конце XIX – начале XX в., государственно-конфессиональные отношения в Беларуси рубежа XIX – начала XX в.; взаимоотношения между христианскими конфессиями на белорусских землях в конце XIX – начале XX в.

Исполнитель задания Государственной комплексной программы национальных исследований «История белорусской нации, государственности и культуры» (2006–2010, № 20065205); задания Государственной комплексной программы «История, культура, общество, государство» (2011–2015, № 20112339).

В 2008–2009 учебном году подготовил лауреата областного конкурса студенческих научных работ.

В 2010 г. был удостоен Специальной премии Могилевского областного исполнительного комитета за значительные достижения в социальной сфере (номинация «Образование»).

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. 28 международных, из них 3 – зарубежных.

Автор более 50 научных и научно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Табунов, В. В. Политика российского правительства по отношению к христианским вероисповеданиям в Беларуси конца XIX – начала XX столетий : методические указания к изучению дисциплины / авт.-сост. В. В. Табунов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 32 с.
- Табунов, В. В. Социально-культурная антропология : методические указания к изучению дисциплины / авт.-сост. В. В. Табунов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 20 с.
- Табунов, В. В. Музееведение и археологическая консервация : методические указания к изучению дисциплины / авт.-сост. В. В. Табунов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 16 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Табунов, В. В. Конфессиональная структура белорусских земель в конце XIX века / В. В. Табунов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 4. – С. 18–25.
- Табунов, В. В. Религия в жизни белорусов в конце XIX – начале XX вв. / В. В. Табунов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 1. – С. 26–29.
- Табунов, В. В. Проекты реформирования православной церкви в Беларуси начала XX столетия : на основе отзывов епархиальных архиереев / В. В. Табунов // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2006. – № 7. – С. 37–46.
- Табунов, В. В. Положение православной церкви и католического костёла на белорусских землях в конце XIX – начале XX столетий / В. В. Табунов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 4. – С. 10–15.
- Табунов, В. В. Взаимоотношения римско-католического духовенства и церковно-приходских школ на белорусских землях в начале XX столетия / В. В. Табунов // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. – 2007. – № 1. – С. 71–75.
- Табунов, В. В. Католическое духовенство и церковно-приходские школы в Беларуси в начале XX века / В. В. Табунов // Веснік ВДУ. – 2009. – № 3(53). – С. 21–25.
- Табунов, В. В. Положение православной церкви и вопрос о ее реформировании на белорусских землях в конце XIX – начале XX столетий / В. В. Табунов // Веснік Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 2, Гісторыя, Эканоміка, Права. – 2010. – № 1. – С. 5–10.
- Табунов, В. В. Позиция епископата белорусских земель по вопросу о необходимости созыва Поместного собора в начале XX века / В. В. Табунов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманитарныя навукі : гісторыя, філасофія, філалогія. – 2010. – № 2(36). – С. 30–32.
- Табунов, В. В. Епископ Полоцкий и Витебский Серафим (М.Я. Мещеряков) о реформе православной церкви в начале XX столетия / В. В. Табунов // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2011. – № 1. – С. 52–56.
- Табунов, В. В. Позиция епископата белорусских земель относительно реформирования духовных семинарий в начале XX столетия / В. В. Табунов // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2011. – № 9. – С. 91–95.

Статьи в научных сборниках:

- Табунов, В. В. Позиция «Могилёвских епархиальных ведомостей» по отношению к католическому населению Могилевской губернии в конце XIX – начале XX вв. / В. В. Табунов // Шляхі Магілёўскай гісторыі : зб. навук. прац ; уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбуйненая друкарня, 2005. – С. 197–202.
- Табунов, В. В. Идея возрождения униатской церкви на белорусских землях и память про унию среди белорусов в конце XIX – начале XX вв. / В. В. Табунов // Брэсцкая царкоўная унія (1596–2006 гг.) : гісторыя і сучаснасць : зб. навук. артыкулаў / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, Кафедра культуралогіі. – Брэст : БрДУ, 2006. – С. 124–133.
- Табунов, В. В. Влияние указа 17 апреля 1905 г. на изменение статуса православной церкви / В. В. Табунов // Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной научной конференции, 10–11 ноября 2005 г. ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 190–191.
- Табунов, В. В. Белорусы в сфере религиозных интересов России и Польши конца XIX – начала XX столетий / В. В. Табунов // Религия и общество : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 97–99.
- Табунов, В. В. Активизация деятельности католических общественно-политических и социальных организаций в Беларуси начала XX века / В. В. Табунов // Общественная мысль, движения и партии в России XIX – начала XXI вв. : сб. науч. статей по материалам седьмой Международной конференции в Брянске ; отв. ред. Ю. В. Анисин. – Брянск : Курсив, 2006. – С. 31–32.
- Табунов, В. В. Усиление позиций протестантизма в Беларуси в конце XIX – начале XX вв. / В. В. Табунов // Романовские чтения – 3 : сб. трудов Международной научной конференции, 23–24 ноября 2006 г. ; под ред. И. А. Марзалюка. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 30–32.
- Табунов, В. В. Епископ Могилевский и Мстиславский Стефан (Н. Архангельский) о реформе православной церкви в начале XX столетия / В. В. Табунов // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва : зб. навук. прац ; уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбуйненая друкарня, 2007. – С. 121–126.
- Табунов, В. В. Политика российского правительства в отношении старообрядцев белорусских земель конца XIX – начала XX вв. / В. В. Табунов // Религия и общество – 2 : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 207–209.
- Табунов, В. В. Положение православной церкви в конце XIX – начале XX вв. согласно законодательству Российской империи / В. В. Табунов // Романовские чтения – 4 : сб. трудов Международной научной конференции, 23–24 ноября 2008 г. ; под ред. Я. Г. Риера. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 21–23.
- Табунов, В. В. Экономическое положение православной церкви на белорусских землях в конце XIX – начале XX столетий / В. В. Табунов // Религия и общество – 3 : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 304–307.
- Табунов, В. В. Положение римско-католического костёла на белорусских землях в конце XIX – начале XX столетий в соответствии с законодательством Российской империи / В. В. Табунов // Романовские чтения – 5 : сб. трудов Международной научной конференции, 27–28 ноября 2008 г. ; под ред.

Н. М. Пурешева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 122–123.

- Табунов, В. В. Положение старообрядцев на белорусских землях в конце XIX – начале XX столетий / В. В. Табунов // Религия и общество – 4 : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 69–71.
- Табунов, В. В. Вопрос о реформировании института русской православной церкви на белорусских землях в конце XIX – начале XX вв. / В. В. Табунов // Материалы первой Международной ежегодной летней школы молодых ученых «Русский язык : горизонты сотрудничества» : сб. науч. трудов ; редкол. Т. В. Винниченко [и др.] ; Министерство образования и науки РФ, Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : КИРА, 2009. – С. 95–102.
- Табунов, В. В. Проблема языка в богослужении евангелическо-лютеранской и евангелическо-реформатской церкви на белорусских землях в конце XIX – начале XX вв. / В. В. Табунов // Романовские чтения – 6 : к 75-летию исторического факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова» : сб. статей Международной научной конференции ; редкол. И. А. Марзалюк (гл. ред.) [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 127–128.
- Табунов, В. В. Активизация деятельности римско-католической церкви на белорусских землях в начале XX столетия / В. В. Табунов // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 167–169.
- Табунов, В. В. Материальное положение православного духовенства на белорусских землях в конце XIX – начале XX столетий / В. В. Табунов // Религия и общество – 5 : актуальные проблемы свободы совести : сб. науч. статей Международной научно-практической конференции 6 мая 2010 г. ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 76–78.
- Табунов, В. В. Политика российского правительства в отношении деноминаций протестантского толка на белорусских землях в конце XIX – начале XX столетий / В. В. Табунов // Романовские чтения – 7 : сб. статей Международной научной конференции, 26 ноября 2010 г. ; под общ. ред. А. А. Воробьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 149–150.
- Табунов, В. В. Взаимоотношения правительства Российской империи и православного духовенства белорусских земель по вопросу о реформировании института церкви в конце XIX – начале XX вв. / В. В. Табунов // Религия и общество – 6 : сб. науч. статей ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 147–149.

ТОКОВА Наталия Юсуфовна

Родилась 22 июня 1959 г. в г. Карачаевске (Россия). В 1983 г. окончила с отличием исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История и право». С 1990 г. работает преподавателем гуманитарных дисциплин, с 1996 г. – старшим преподавателем кафедры философии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова.



Обучалась в аспирантуре Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина (1987–1990), являлась соискателем кафедры философии РИВШ при БГУ им. В. И. Ленина (1999–2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «Культурология», «История искусств», «История театра», «История кино», «Социокультурная деятельность», «Молодежная субкультура».

Сфера научных интересов: культурология, история мировой и отечественной культуры, история молодежной субкультуры.

Являлась исполнителем задания Государственной программы фундаментальных исследований на 2001–2005 гг. № 1319 «Комплексные исследования социально-культурных функций университета в трансформирующемся обществе».

Награждена Грамотой Министерства высшего и среднего специального образования БССР (1986).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура и ее региональные аспекты : монография / Н. Ю. Токова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 76 с.

Учебные программы с грифом Национального института образования:

- Молодежная субкультура : экспериментальная программа курса по выбору для 11 класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с белорусским и русским языками обучения с 12-летним сроком обучения / авт.-сост. В. Н. Гирина, Н. Ю. Токова. – Минск : НИО, 2004. – 16 с. [Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]

Учебно-методические издания:

- Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура : учебно-методическое пособие / Н. Ю. Токова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 84 с.
- Культурология : методические рекомендации / сост. С. А. Данилевич, Н. Ю. Токова, М. К. Шилко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 40 с.
- Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура : программа и методические рекомендации / Н. Ю. Токова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 14 с.
- Токова, Н. Ю. История театра : программа и методические рекомендации / Н. Ю. Токова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 52 с.
- Токова, Н. Ю. История кино : программа и методические рекомендации / Н. Ю. Токова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 24 с.
- Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура / Н. Ю. Токова // Молодежь и политика : учебно-методические материалы ; под ред. Т. Н. Кузьминой, Д. А. Роговцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 43–52.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Токова, Н. Ю. Современное понимание субкультуры и ее роль в культурной динамике / Н. Ю. Токова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 4. – С. 106–112.
- Токова, Н. Ю. Роль аскриптивных и социальных факторов в процессе формирования индивидуальности / Н. Ю. Токова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 2-3. – С. 3–9.
- Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура: становление теоретико-методологических основ исследования (историографический аспект) / Н. Ю. Токова // Социология. – 2004. – № 1. – С. 59–66.

ТРАШЧОНАК Якаў Іванавіч



Нарадзіўся 15 лістапада 1931 г. у г. Мінску. У 1963 г. скончыў гісторыка-геаграфічны факультэт Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя М. Горкага. З 1967 г. пачаў працаваць у МДПІ (с 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова. З 1967 па 1995 гг. – старшы выкладчык кафедры гісторыі СССР (затым кафедры расійскай і савецкай гісторыі). З 1995 па 2004 гг. – дацэнт кафедры расійскай і савецкай гісторыі (з 1997 г. – кафедры ўсходнеславянскай і расійскай гісторыі). З 2004 па 2008 г. – старшы навуковы супрацоўнік навукова-даследчага сектара Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Памёр 14 жніўня 2011 г.

У 1964–1967 гг. вучыўся ў аспірантуры БДУ. Дацэнт (1996).

Навуковыя інтарэсы: гістарыяграфія, метадалогія і гісторыя грамадскай думкі Беларусі і Расіі.

Кіраўнік задання Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта «Падрыхтоўка падручніка па айчынным гісторыі (Гісторыя Беларусі)» (2003), заданняў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Дзяржаўныя стандарты асветлення гісторыі Беларусі ў сістэме народнай адукацыі і ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь» (2006–2008), «Вучэбна-метадычнае забеспячэнне выкладання гісторыі і гістарыяграфіі Беларусі ў вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь» (2009), «Вучэбна-метадычнае забеспячэнне выкладання гісторыі Беларусі ў вышэйшых, сярэдніх спецыяльных і агульнаадукацыйных навучальных установах Рэспублікі Беларусь» (2010), «Распрацоўка вучэбна-метадычнага забеспячэння выкладання гісторыі Беларусі для студэнтаў негістарычных спецыяльнасцей у ВНУ Рэспублікі Беларусь» (2011), задання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава» «Беларусь і Расія: гістарычны вопыт эканамічных, палітычных, культурных узаемаадносін (1772–2012 гг.)» (2011).

Выканаўца задання Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў «Эканоміка і грамадства» «Сістэма мэтай адукацыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь» (2006–2010).

Узнагароджаны ордэнам Пашаны (2004), медалём свяціцеля Кірылы Тураўскага (2009).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Манаграфіі:

- Трещенок, Я. И. Государственная идеология и национальная идея Республики Беларусь : монография. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 134 с.

Вучэбныя дапаможнікі з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Трещенок, Я. И. История Беларуси : учебное пособие : в 2 ч. / Я. И. Трещенок ; науч. ред. М. И. Матюшевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – Ч. 1 : Досоветский период. – 176 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений]**
- Трещенок, Я. И. История Беларуси : учебное пособие : в 2 ч. / Я. И. Трещенок ; науч. ред. М. И. Матюшевская. – 2-е изд. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 1 : Досоветский период. – 296 с. : ил., карт. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений]**
- История Беларуси : учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования : в 2 ч. / под ред. Я. И. Трещенка. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – Ч. 2. – 310 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве**

учебного пособия для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования].

- Хрестоматия по истории Беларуси : учебное пособие : в 2 ч. / сост. Я. И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К. М. Бондаренко. – Минск : БГУ, 2008. – Ч. 1 : С древнейших времен до 1917 г. – 623 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по историческим специальностям]**
- Хрестоматия по истории Беларуси : учебное пособие : в 2 ч. / сост. Я. И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. А. А. Воробьева, Н. М. Пурышевой. – Минск : БГУ, 2012. – Ч. 2. – Кн. 2 : 1946 – начало XXI века. – 439 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- История Беларуси с древнейших времен до октября 1917 года : учебное пособие для 10-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. Я. И. Трещенка. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2008. – 254 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- История Беларуси : октябрь 1917 г. – начало XXI в. : учебное пособие для 11-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / под ред. Я. И. Трещенка. – Минск : Народная асвета, 2009. – 181 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь].**

Вучэбныя дапаможнікі:

- Трещенок, Я. И. Введение в методологию исторического познания : учебное пособие для студентов исторического факультета / Я. И. Трещенок. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 34 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Трещенок, Я. И. Этническое самосознание Адама Мицкевича : размышления над страницами «Пана Тадеуша» / Я. И. Трещенок // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 1(23). – С. 44–49.
- Трещенок, Я. И. Историческое образование в Республике Беларусь / Я. И. Трещенок // Нёман. – 2007. – № 12. – С. 102–116.
- Трещенок, Я. И. Выбор нации : о национальной политике в Беларуси / Я. И. Трещенок // Свободная мысль. – 2008. – № 6. – С. 63–72.

ЧЕКАЛИНА Ренаида Сергеевна



Родилась 1 января 1938 г. в д. Усомла Ветринского района Витебской области. В 1957–1968 гг. работала в строительных организациях г. Полоцка. В 1965 г. поступила и в 1971 г. окончила философский факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с присвоением квалификации «Преподаватель философии и обществоведения».

Работала инженером-социологом социологической лаборатории при Пермском пединституте. С января 1976 г. по август 1979 г. – ассистент кафедры философии Пермского фармацевтического института, с сентября 1979 г. по июль 1980 г. – ассистент кафедры философии и научного коммунизма Новолоцкого политехнического института. В июле 1980 г. принята на должность старшего преподавателя кафедры политэкономии и философии Могилевского государственного пединститута, с сентября 1986 г. назначена на должность доцента кафедры философии. На кафедре философии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова работала до 31.08.2007 г.

В 1972–1975 гг. обучалась в аспирантуре при кафедре философии Пермского университета. Кандидатскую диссертацию по теме «Проблема биологического в соотношении социального и биологического в эстетическом сознании» защитила в Институте философии и права АН БССР. Кандидат философских наук (1980). Доцент (1987).

Основные преподаваемые дисциплины: «Философия», «Эстетика», «Этика».

Сфера научных интересов: вопросы эстетического воспитания молодежи.

Участник более 30 научных конференций, в том числе 7 международных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публикаций (из них 2 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Чекалина, Р. С. Эстетика : учебное пособие / Р. С. Чекалина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 112 с.

Учебно-методические издания:

- Чекалина, Р. С. Эстетика : программа и методические рекомендации / Р. С. Чекалина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 24 с.
- Чекалина, Р. С. Этика и эстетика : программа и методические рекомендации / Р. С. Чекалина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 16 с.
- Чекалина, Р. С. Эстетика : программа курса и методические рекомендации / Р. С. Чекалина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 21 с.

Статьи в научных сборниках:

- Чекалина, Р. С. Мироззренческие принципы культуры модернизма / Р. С. Чекалина // Романовские чтения : сборник трудов Международной научной конференции ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – С. 336–337.

ЧЕСНОКОВ Николай Григорьевич



Родился 4 сентября 1937 г. в д. Семеновка Курской области. В 1966 г. окончил Восточно-Сибирский институт культуры в г. Улан-Удэ. С 1967 по 1978 г. – преподаватель кафедры философии Сибирского металлургического института им. Серго Орджоникидзе в г. Новокузнецке, и.о. доцента кафедры культпросветработы Института культуры в г. Кемерово. С 1978 г. – старший

преподаватель, в 1979–2012 гг. – доцент кафедры философии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова.

В 1974 г. окончил аспирантуру на философском факультете Уральского государственного университета им. А. М. Горького (г. Свердловск). Защитил кандидатскую диссертацию «Духовное производство и культура» по специальности «Исторический материализм» (научный руководитель – доктор философских наук Л. Н. Коган). Кандидат философских наук (1974). Доцент (1982).

Основные преподаваемые дисциплины: «Этика» и «Эстетика».

Сфера научных интересов: духовная жизнь общества, проблемы этики и эстетики.

Награжден «Настольной медалью В. И. Ленина за пропаганду марксизма-ленинизма и политики КПСС» (1987), знаком «За активную работу» Правлением Всесоюзного общества «Знание» (1991).

Автор более 80 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Чесноков Н. Г. Этический атеизм (философские очерки о человечности) / Н. Г. Чесноков. – Могилев : Облтипография, 1993. – 142 с.
- Чесноков Н. Г. Этика и истина : монография / Н. Г. Чесноков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 176 с.

Учебно-методические издания:

- Чесноков, Н. Г. Николай Гаврилович Чернышевский. Это судьба и мысли: к столетию со дня смерти: методический материал в помощь лекторам и преподавателям народных университетов / Н. Г. Чесноков. – Могилев : Знания, 1989. – 27 с.
- Чесноков, Н. Г. Юноша, размышляющий перед выбором профессии, и жизнь социального гения : методические материалы в помощь лекторам и преподавателям народных университетов / Н. Г. Чесноков. – Могилев : Знание, 1985. – 21 с.
- Чесноков, Н. Г. Философия музыки : программа специального курса / Н. Г. Чесноков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 22 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Чесноков, Н. Г. От иллюзорного к иллюзорнейшему / Н. Г. Чесноков // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 2-3. – С. 181–185.
- Чесноков, Н. Г. Большая совесть / Н. Г. Чесноков // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 2-3. – С. 30–40.
- Чесноков, Н. Г. Ничто человеческое нам не чуждо / Н. Г. Чесноков // Беларуская думка. – 2004. – № 9. – С. 126–131.
- Чесноков, Н. Г. Увидеть человеческое в человеке / Н. Г. Чесноков // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2004. – № 4. – С. 79–93.
- Чесноков, Н. Г. Этический аспект идеологии белорусской государственности / Н. Г. Чесноков // Адукацыя і выхаванне. – 2005. – № 7. – С. 3–7.
- Чесноков, Н. Г. Разумность морали и разумность гражданина / Н. Г. Чесноков // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 2-3. – С. 3–13.
- Чесноков, Н. Г. Принцип человеческого достоинства / Н. Г. Чесноков // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 4(34). – С. 41–48.

Статьи в сборниках научных трудов:

- Чесноков, Н. Г. Способ духовного производства и личность / Н. Г. Чесноков // Проблемы личности. Социологические исследования. – Свердловск, 1974. – Вып. 6. – С. 78–91.
- Чесноков, Н. Г. Гносеология, политэкономия, этика и познание человека / Н. Г. Чесноков // Методические аспекты познания и социального действия. – Минск : Университетское, 1985. – С. 217–221.
- Чесноков, Н. Г. Этические принципы и истины / Н. Г. Чесноков // Религия и общество : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 207–209.
- Чесноков, Н. Г. Научные понятия и идеологические измышления / Н. Г. Чесноков // Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 154–156.
- Чесноков, Н. Г. Теоретическая работа по исправлению исторической «ошибки» / Н. Г. Чесноков // Романовские чтения – 3 : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. И. А. Марзалюка. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 81–82.
- Чесноков, Н. Г. Христианское государство / Н. Г. Чесноков // Религия и общество – 2 : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 101–104.
- Чесноков, Н. Г. Марксистская этика // Романовские чтения – 4 : сб. трудов Международной научной кон-

- ференции / под общ. ред. Я. Г. Риера. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 121–123.
- Чесноков, Н. Г. Эвдемонизм / Н. Г. Чесноков // Религия и общество – 3: актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 190–193.
 - Чесноков, Н. Г. Этическая доктрина / Н. Г. Чесноков // Религия и общество – 4 : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 177–179.
 - Чесноков, Н. Г. Этика марксизма / Н. Г. Чесноков // Романовские чтения – 5 : сб. трудов Международной научной конференции ; редкол. Н. М. Пурышева [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 79–81.
 - Чесноков, Н. Г. Религиозная мораль / Н. Г. Чесноков // Религия и общество – 5: актуальные проблемы свободы совести : сб. науч. статей Международной научно-практической конференции, 6 мая 2010 года г. Могилев ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 153–156.
 - Чесноков, Н. Г. Беззащитный человек (нравственная точка зрения) / Н. Г. Чесноков // Религия и общество – 6: актуальные проблемы свободы совести : сб. науч. статей ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 221–223.
 - Чесноков, Н. Г. Марксистская этика / Н. Г. Чесноков // Романовские чтения – 7 : сб. статей Международной научной конференции, 26 ноября 2010 г. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 111–112.

ШАРДЫКО Игорь Владимирович

Родился 18 июня 1964 г. в г. Чаусы Могилевской области. В 1986 г. окончил исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова. С 1986 по 1988 гг. работал учителем истории, с 1988 по 1989 г. – заместителем директора по воспитательной работе СШ № 38 г. Могилева. С 1989 по 1995 г. – ассистент, старший преподаватель кафедры политической истории и кафедры российской и советской истории МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова. С 1995 г. – доцент кафедры российской и советской истории (с 1997 г. – восточнославянской и российской истории). В 1995–1997 гг. – заведующий подготовительным отделением, а с 1997 по 2003 г. – декан факультета довузовской подготовки и профориентации МГУ им. А. А. Кулешова. С 2003 по 2010 г. – ректор Института повышения квалификации и переподготовки кадров МГУ им. А. А. Кулешова. С августа 2010 по август 2012 г. – заместитель председателя Могилевского городского исполнительного комитета. С сентября 2012 г. – заведующий кафедрой восточнославянской и российской истории МГУ им. А. А. Кулешова.



В апреле 2010 года избран депутатом Могилевского городского Совета депутатов 26 созыва по Сосновскому избирательному округу № 18. В 2008 и 2012 гг. был избран на должность председателя Ленинской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» г. Могилева.

В 1991–1993 гг. окончил аспирантуру Белорусского государственного университета, там же в 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Политические партии в борьбе за реализацию аграрного вопроса в 1917 – феврале 1918 гг. (на материалах Беларуси)», научный руководитель – доктор исторических наук профессор П. И. Зелинский. Кандидат исторических наук (1994). Доцент (1997).

Основные преподаваемые дисциплины: «История восточных славян (России и Украины)»; «Политические партии России и Беларуси в конце XIX – начале XX в.».

Сфера научных интересов: аграрный вопрос в России и Беларуси в конце XIX – начале XX в.; возникновение и развитие политических партий России и Беларуси в начале XX в.; формирование и крах однопартийной системы в СССР; деятельность политических партий и общественно-политических движений в России и Беларуси на современном этапе.

Исполнитель заданий Государственных программ научных исследований: «История и культура», задание «Трансформация общественно-политической жизни белорусского общества в XX веке» (2006–2010); «История, культура, общество, государство», задание «Исследовать развитие белорусской государственности в стратегии и тактике политических партий и общественных организаций (конец XIX – начало XXI в.)» (2011–2013); заданий по отраслевым темам Министерства образования Республики Беларусь: «Классический университет как центр учебно-методического комплекса в системе непрерывного гуманитарного, социально-экономического и идеологического образования в регионе» (2008–2009); «Научное обоснование места и роли общественных объединений и политических партий в формировании гражданского общества в Республике Беларусь» (2010).

Отличник образования Республики Беларусь (2008). Поощрен Благодарностью Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко (2010). Награжден грамотами Министерства образования Республики Беларусь и др.

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. более 20 международных, из них 10 – зарубежных.

Автор более 60 научных и научно-методических работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Октябрь 1917 г. и судьба политической оппозиции : учебное пособие : в 3 ч. / под ред. Э. М. Энтина. – Гомель : Гомельский государственный университет, 1993. – Ч. 1 : Политические партии России. – 180 с. [соавт.]
- Октябрь 1917 г. и судьба политической оппозиции : учебное пособие : в 3 ч. – Гомель : Гомельский государственный университет, 1993. – Ч. 2 : У истоков политического противостояния : совместное российско-белорусское исследование. – 227 с. [соавт.]
- Октябрь 1917 г. и судьба политической оппозиции : учебное пособие : в 3 ч. – Гомель : Гомельский государственный университет, 1993. – Ч. 3 : Хрестоматия по истории общественных движений и политических партий : совместное российско-белорусское исследование. – 255 с. [соавт.]
- Становление и крушение однопартийной системы в СССР: 1917–1991 : учебное пособие. – Гомель : РИВШ и ГО МО РБ ; ГГУ, 1995. – 237 с. [соавт.]

Учебно-методические издания:

- Политическая оппозиция в Беларуси: история формирования, идеология, политическая стратегия и тактика (1917 – середина 20-х гг. XX в.) : учебно-методический комплекс по спецкурсу для студентов исторических факультетов и слушателей ИПК и ПК / сост. И. В. Шардыко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 84 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Шардыко, И. У. Да пытаньня аб колькасным і сацыяльным складзе арганізацыі кадэцкай партыі на Беларусі ў 1917 г. / И. У. Шардыко // Вестник БГУ. Сер. 3. – 1992. – № 3. – С. 3–6.
- Шардыко, И. В. Аграрный вопрос и политические партии Беларуси после 1917 года / И. В. Шардыко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 4. – С. 14–22.
- Шардыко, И. В. Два крыла российской социал-демократии и аграрный вопрос / И. В. Шардыко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 4. – С. 13–19.

- Шардыко, И. В. Кадеты и их аграрная программа в 1905–1914 гг. : Россия и Беларусь / И. В. Шардыко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 4. – С. 25–32.
- Шардыко, И. В. Пути решения аграрного вопроса в Беларуси в начале XX столетия и эсеровская программа социализации земли / И. В. Шардыко // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2008. – № 4. – С. 146–151.
- Шардыко, И. В. ИПКиПК регионального классического университета в структуре учебно-методического комплекса / И. В. Шардыко // Вестник славянских вузов. – 2009. – № 1. – С. 28–34.
- Шардыко, И. В. Кадеты в 1917 году : эволюция взглядов на аграрную проблему / И. В. Шардыко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 4. – С. 3–7.

Статьи в энциклопедических изданиях:

- Шардыка, І. У. Горацкі веснік / І. У. Шардыка // Энциклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 3 : Гімназіі – Кадэнцыя. – С. 89.
- Шардыка, І. У. З'езд рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў Заходняй вобласці / І. У. Шардыка // Энциклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 3 : Гімназіі – Кадэнцыя. – С. 440.
- Шардыка, І. У. Меньшавікі / І. У. Шардыка // Энциклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 5 : Пуд. – С. 116–117.
- Шардыка, І. У. Саюз беларускіх зямельных уласнікаў / І. У. Шардыка // Энциклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 2003. – Т. 6. – Ч. 2 : Усвея – Яшын. – С. 434–435.

НАЙБАРТ Людміла Ерафееўна



Нарадзілася ў 1940 г. у г. Лепеле Віцебскай вобласці. У 1954 г. паступіла ў Арэхава-Зуеўскі тарфяны тэхнікум і закончыла яго ў 1958 г. У 1959 г. паступіла на гістарычны факультэт Комі дзяржаўнага педагагічнага інстытута, у гэты жа час была навуковым супрацоўнікам варкуцінскага краязнаўчага музея. У 1964 г. закончыла Комі дзяржаўны педагагічны інстытут. У 1968 г. працавала старшым выкладчыкам Комі дзяржаўнага педагагічнага інстытута, затым – у Сыктывкарскім дзяржаўным універсітэце. З 1974 г. працавала старшым выкладчыкам, а з 1982 г. да выхаду на пенсію ў 2003 г. – дацэнтам кафедры ўсеагульнай гісторыі МДПІ (з 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова. Памёрла ў 2009 г.

У 1964–1967 гг. вучылася ў аспірантуры Маскоўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута. У 1969 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю “Дэмакратычны друк Вены ў перыяд рэвалюцыі 1848 г. у Аўстрыі”. Кандыдат гістарычных навук (1969).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладала: “Новая гісторыя краін Еўропы і Амерыкі”, “Гістарыяграфія новай і найношай гісторыі”.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Вучэбныя дапаможнікі:

- Найбарт, Л. Е. Нарысы гісторыі краін Захада ў XVI–XVIII стст. : вучэб. дапам. / Л. Е. Найбарт, Я. Р. Рьер. – Магілёў : МДПІ імя А. А. Куляшова, 1996. – 120 с.
- Найбарт, Л. Е. Очерки новой истории и историографии стран Запада XVII–XIX веков: пособие / Л. Е. Найбарт. – Могилев : МГУ им. А. А. Куляшова, 2008. – 460 с.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Бесова Маргарита Алексеевна
Браиловская Людмила Евгеньевна
Бузук Николай Петрович
Голешевич Бронислав Олегович
Довгаль Дмитрий Александрович
Забелов Петр Петрович
Когачевская Татьяна Ивановна
Лавшук Алексей Степанович
Ладутько Марина Владимировна
Морозова Ольга Петровна
Писняк Геннадий Николаевич
Поддубская Галина Семеновна
Рева Валентин Павлович
Савченко Ольга Николаевна
Свириденко Елена Андреевна
Старовойтова Татьяна Алексеевна
Сузанович Валентина Борисовна
Цаприлова Надежда Михайловна
Чумакова Светлана Петровна
Шапвалова Людмила Ивановна
Якубович Тамара Ивановна

Электронный архив библиотеки имени А.А. Кулешова

БЕСОВА Маргарита Алексеевна

Родилась 24 апреля 1939 г. в г. Владимире. В 1965 г. окончила с отличием педагогический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена по специальности «Педагогика и методика начального обучения». С 1976 г. работает на кафедре педагогики и методики начального обучения МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (1996–1983), доцентом (с 1983 г.).



В 1972 г. поступила и в 1973 г. окончила аспирантуру ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1974 г. в ЛГПИ им. А. И. Герцена защитила кандидатскую диссертацию «Воспитание младших школьников в процессе коллективной организаторской деятельности» (научный руководитель – доктор педагогических наук И. П. Иванов). Кандидат педагогических наук (1974). Доцент (1983).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», «Методика воспитательной работы».

Сфера научных интересов: воспитание младших школьников, организация воспитательной работы в начальной школе, организация различных видов воспитывающей деятельности младших школьников, учебное обеспечение курса «Методика воспитательной работы».

С 2000 г. участвовала в исследовательской работе по заказу Министерства образования Республики Беларусь по изучению системы школьно-семейного воспитания младших школьников, перспектив ее развития. На основе полученных результатов разработана социально-технологическая модель «Ориентир» (публикации 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

С 2000 по 2008 гг. подготовила 5 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награждена грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2008).

Участница ежегодных научных конференций (Могилев, Мозырь, Брест, Минск, Витебск), в том числе зарубежных (Ярославль, Санкт-Петербург, Москва).

Автор более 95 научных и учебно-методических публикаций (из них 15 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные издания с грифом Национального института образования и другими грифами:

- Бесова, М. А. К познанию мира – через игру : методическое пособие / М. А. Бесова. – Минск : Инвеста, 1995. – 192 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования и науки Республики Беларусь]**
- Бесова, М. А. Радость познания / М. А. Бесова // Воспитание : подготовительный класс : учебно-методическое пособие для учителей и воспитателей / М. П. Осипова, М. А. Бесова, И. А. Мельничук [и др.] ; под ред. М. П. Осиповой. – Минск : Экоперспектива, 2000. – С. 211–241. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Бесова, М. А. Радость познания. Труд на радость себе и людям / М. А. Бесова // Воспитание : первый класс : пособие для педагогов / М. П. Осипова, С. И. Козлович, Е. Д. Король [и др.] ; под общ. ред. М. П. Осиповой. – Минск : Интерпрессервис ; Экоперспектива, 2002. – С. 207–271. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Бесова, М. А. Радость познания. Труд на радость себе и людям / М. А. Бесова // Воспитание : второй

класс : пособие для учителей начальных классов, воспитателей групп продленного дня / М. П. Осипова, С. И. Козлович, М. А. Бесова [и др.] ; под общ. ред. М. П. Осиповой. – Минск : Интерпрессервис ; Экоперспектива, 2003. – С. 249–295. **[Рекомендовано учреждение «Научно-методический центр учебной книги и средств обучения» Министерства образования Республики Беларусь]**

- Бесова, М. А. Педагогические технологии в начальной школе : пособие / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 180 с. **[Рекомендовано Центром учебной книги и средств обучения Национального института образования в качестве пособия для студентов высших учебных заведений по специальности «Педагогика и методика начального обучения»]**
- Бесова, М. А. Радость познания. Труд на радость себе и людям / М. А. Бесова // Воспитание : третий класс : пособие для учителей начальных классов, воспитателей, студентов педагогических учебных заведений / М. П. Осипова, С. И. Козлович, Э. М. Панасевич [и др.] ; под ред. М. П. Осиповой. – Минск : Книжный дом ; Экоперспектива, 2004. – С. 220–313. **[Рекомендовано Центром учебной книги и средств обучения Национального института образования]**
- Бесова, М. А. Познавательные игры младших школьников: методика, технология и практика : пособие для учителей начальных классов и воспитателей / М. А. Бесова. – Минск : ИВЦ Минфина, 2005. – 196 с. : ил. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Бесова, М. А. Каникулы в оздоровительном лагере : пособие для педагогических работников оздоровительных лагерей / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. – Минск : Зорны Верасок, 2011. – 172 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**

Пособия:

- Бесова, М. А. Воспитываем патриотов : пособие для учителей начальных классов / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. – Мозырь : Белый ветер, 2007. – 135 с. : ил.
- Бесова, М. А. Шестой школьный день – день игры, познания, труда, общения : пособие для педагогов общеобразовательных учреждений / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. – Мозырь : Белый ветер, 2009. – 162 с. : ил.

Учебно-методические издания:

- Бесова, М. А. Организация воспитывающей деятельности младших школьников : методическое пособие / М. А. Бесова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – 256 с.
- Бесова, М. А. Праздник в начальной школе: методика, технология, практика / М. А. Бесова. – Мозырь : Белый ветер, 2002. – 124 с.
- Бесова, М. А. Познавательные игры для младших школьников от А до Я / М. А. Бесова. – Ярославль : Академия развития ; Академия Холдинг, 2004. – 272 с. : ил.
- Бесова, М. А. Воспитательная работа в начальной школе: теория, методика, технология / М. А. Бесова. – Мозырь : Белый ветер, 2005. – 190 с.
- Бесова, М. А. Теория, методика, технология воспитания и обучения младших школьников / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. – Минск : Жасскон, 2005. – 140 с.
- Буткевич, В. В. Люби и знай родной край: уроки гражданской ответственности в начальной школе / В. В. Буткевич, М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. – Минск : Пачатковая школа, 2009. – 128 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Бесова, М. А. Научно-методические основы организации трудовой деятельности младших школьников / М. А. Бесова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 4. – С. 145–150.
- Старовойтова, Т. А. Формирование у младших школьников ценностного отношения к миру / Т. А. Старовойтова, М. А. Бесова // Пачатковая школа. – 2007. – № 8. – С. 17–19.
- Бесова, М. А. Технология групповой деятельности / М. А. Бесова // Пачатковая школа. – 2009. – № 7. – С. 42–45.
- Бесова, М. А. Личностный подход и его реализация в обучении и воспитании младших школьников / М. А. Бесова // Пачатковая школа. – 2010. – № 7. – С. 42–45.

Статьи в журналах:

- Бесова, М. А. Патриотическое воспитание младших школьников / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова // Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2007. – № 2. – С. 44–53.
- Бесова, М. А. Информационный час в начальной школе / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова // Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2009. – № 1. – С. 13–15.
- Бесова, М. А. Содержание деятельности младших школьников в шестой школьный день / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова // Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2009. – № 9. – С. 69–71.

БРАЙЛОВСКАЯ Людмила Евгеньевна



Родилась 10 мая 1941 г. в г. Ленгер Чимкентской области, Республика Казахстан. В 1969 г. окончила вокальный факультет Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по специальности «Концертная певица». С 1969 г. работала на кафедре сольного пения Киргизского государственного института искусств им. Б. Бейшеналиевой преподавателем (1969–1972), затем старшим преподавателем (1972–1979). С 1980 по 1990 г. являлась руководителем студии классического вокала Дворца культуры и техники Могилевского производственного объединения «Химволокно» им. В. И. Ленина, которой в 1984 г. было присвоено звание «народной» (с 01. по 09. 1980 г. – основная работа, с 09. 1980 г. по 09. 1993 г. – совместительство). С 1980 по 1993 г. работала преподавателем постановки голоса в Могилевском музыкальном училище им. Н. А. Римского-Корсакова. С 1993 г. по настоящее время работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова в должности старшего преподавателя кафедры музыкального воспитания (1993–1997), старшего преподавателя кафедры фортепиано и вокально-хоровых дисциплин (1997–1999), доцента этой же кафедры (с 1999 г. – по настоящее время). В течение всего времени заведует секцией вокала. С 1993 г. является художественным руководителем студии классического вокала Могилевской областной филармонии (по совместительству).

Доцент (2003).

С 1990 года по 2008 г. по совместительству работала на педагогическом факультете Белорусской Государственной Академии музыки (г. Могилев) преподавателем вокала и в классе сольного пения, подготовила трех выпускников. Среди них – ведущая солистка Могилевской областной филармонии Елена Материнко, которая стала лауреатом международного конкурса «Романсиада» (Москва, 2000 г.), международного конкурса «Магутны Божа», обладателем медали Франциска Скорины.

В 1994 г. на базе факультета дополнительных профессий (в настоящее время – центр курсовой подготовки университета) организовала студию классического вокала, которая в 2008 г. получила, а в апреле 2011 г. успешно подтвердила звание «народной».

В 2008 г. по ее инициативе впервые в республике студенты педагогического факультета МГУ им. А. А. Кулешова подготовили и успешно защитили творческие дипломные работы по вокалу. За это время 9 выпускников ее класса защитили такие дипломы с высшим баллом.

За годы работы в разных учреждениях образования и культуры подготовила 5 солистов оперы, 12 солистов филармонии, 3 солистов музыкальных театров, 8 лауреатов и 2 дипломантов международных и республиканских конкурсов, 19 лауреатов республиканских, областных и городских фестивалей, 22 лауреата университетских фестивалей и конкурсов. Среди ее выпускников – ведущие солисты Большого театра оперы и балета Республики Беларусь народный артист Беларуси Сергей Франковский и заслуженная артистка Беларуси Нина Шарубина.

С 1997 г. под руководством Л. Е. Браиловской студенты более 40 раз становились лауреатами и дипломантами республиканских, областных, городских, университетских фестивалей и конкурсов.

Л. Е. Браиловская награждена знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном творчестве» (1986 г., Москва), медалью лауреата второго Всесоюзного фестиваля народного творчества (1987 г., Москва), поощрительной премией специального фонда Президента Республики Беларусь за особый вклад в развитие способностей талантливой молодежи (2000 г., Минск), Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации за высокое профессиональное педагогическое мастерство (2000 г., Москва), Почетной грамотой Министерства культуры Республики Беларусь (2011 г., Минск) и др.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Арии композиторов XVI–XVII веков / сост. Л. Е. Браиловская. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1997. – 92 с.
- Хрестоматия вокально-педагогического репертуара / сост. Л. Е. Браиловская. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1997. – 163 с.
- Браиловская Л. Е. Некоторые принципы работы в классе постановки голоса : методические рекомендации / Л. Е. Браиловская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 30 с.
- Зарубежные арии : хрестоматия вокально-педагогического репертуара / сост. Л. Е. Браиловская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – Ч. 1 : Зарубежные арии : для старших курсов музыкальных факультетов высших учебных заведений : для голоса в сопровождении фортепиано. – 132 с.
- Романсы : сборник : в 2 ч. / сост. Л. Е. Браиловская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – Ч. 2. – 212 с.
- Песни : хрестоматия в двух разделах : в 3 ч. / сост. Л. Е. Браиловская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – Ч. 3. – 218 с.
- Русские арии : хрестоматия / сост. Л. Е. Браиловская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 88 с.
- Браиловская Л. Е. Особенности занятий в вокальных классах педагогических факультетов : учебно-методические материалы / Л. Е. Браиловская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 48 с.

БУЗУК Мікалай Пятровіч



Нарадзіўся 18 снежня 1951 г. у в. Зарой Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці. Скончыў філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура» (1976). Асістэнт (1976–1979), старшы выкладчык (1983–1991) кафедры беларускай мовы, дацэнт (1991)

кафедры беларускай і рускай моў педагогічнага факультэта, намеснік дэкана педагогічнага факультэта па вучэбнай рабоце (1987–1995), дэкан факультэта прыродазнаўства (1995–2000), дэкан факультэта славянскай філалогіі (2000–2001), прарэктар па вучэбнай рабоце (з 2001 г.) МДП (з 1997 г. – МДУ) імя А.А. Куляшова.

У 1979 г. паступіў і ў 1982 г. скончыў аспірантуру Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР (пры сектары сучаснай беларускай літаратурнай мовы і культуры мовы) па спецыяльнасці «Беларуская мова». Кандыдацкая дысертацыя «Параўнанне ў мове сучаснай беларускай мастацкай прозы: (Структурна-граматычны і стылістычны аналіз)» (навуковы кіраўнік – акадэмік АН БССР доктар філалагічных навук, прафесар М. В. Бірыла) абаронена ў Інстытуце мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР. Кандыдат філалагічных навук (1990). Дацэнт (1991).

Навукова-даследчая спецыялізацыя: сучасная беларуская мова (сінтаксіс), беларуская дыялекталогія (лексіка), лінгвістыка тэксту (мова беларускай мастацкай літаратуры), лексікаграфія (руско-беларуская тэрмінаграфія).

Навукова-дыдактычная спецыялізацыя: сучасная беларуская мова.

Колькасць навуковых, навукова-дыдактычных і навукова-папулярных публікацый – 12.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Вучэбныя дапаможнікі з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Чалавек. Грамадства. Дзяржава. Жыццё чалавека : вучэбны дапаможнік для 7-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / М. І. Вішнеўскі і інш. ; пад рэд. М. І. Вішнеўскага ; пераклад з рукай мовы М. П. Бузука. – Мінск : Народная асвета, 2007. – 166 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Бузук, М. П. Матэрыялы да абласнога слоўніка Магілёўшчыны / М. П. Бузук ; МДП імя А. А. Куляшова ; прадмова М. В. Абабуркі ; рэд. А. А. Крывіцкі, І. Я. Яшкін. – Мінск : Навука і тэхніка, 1981. – 128 с.
- Бузук, М. П. Пытанні і заданні для самастойнай работы па марфалогіі беларускай мовы : для студэнтаў педагогічнага факультэта : у 2 ч. / МДП імя А. А. Куляшова. – Магілёў, 1990. – Ч. 1. – 22 с.
- Кароткі руска-беларускі слоўнік прыродазнаўчай тэрміналогіі : для пачатковых класаў / рэд. А. С. Лаўшук ; МДП імя А. А. Куляшова. – 1991. – 67 с.
- Бузук, М. П. Пытанні і заданні для самастойнай работы па марфалогіі беларускай мовы : для студэнтаў педагогічнага факультэта : у 2 ч. / МДП імя А. А. Куляшова. – Магілёў, 1991. – Ч. 2. – 23 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Параўнальныя канструкцыі з нейтральным зваротам у сучаснай беларускай літаратурнай мове / М. П. Бузук // Весці АН БССР. Сер. грамадскіх навук. – 1983. – № 3. – С. 113–119.
- Бузук, М. П. Развіццё і рэалізацыя інавацыйных тэхналогій / М. П. Бузук, А. У. Кравец // Весці БДПУ. Серыя 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія : што-квартальны навукова-метадычны часопіс. – 2004. – № 1. – С. 105–108.

ГОЛШЕВІЧ Броніслаў Олеговіч

Родзіўся 8 мая 1960 г. в.д. Рамшыно Шклоўскага раёна Могілёўскай вобласці. В 1978 г. скончыў Могілёўскае культурна-просветительнае училишча ім. Н. К. Крупскай, атрымаў кваліфікацыю клубнага работніка, кіраўніцтва самадзейнага оркестра народных інструментаў. В 1986 г. скончыў Мінскі дзяржаўны педагогічны інстытут



ім. А. М. Горькага з атрыманнем кваліфікацыі настаўніка музыкі і пения. С 1989 по 1992 г. – лаборант, старшы лаборант; с 1992 по 2000 г. – прафесар, старшы прафесар кафедры музыкі МГПИ (с 1997 г. – кафедры метады музычнага выхавання, тэорыі музыкі і ігры на народных інструментах МГУ) ім. А. А. Куляшова. С 2001 г. – дацэнт названай кафедры. С 2012 г. – замясціць дэкана педагогічнага факультэта па навучнай рабоце.

С 1992 по 1995 г. яўляўся аспірантам Могілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута ім. А. А. Куляшова. В февралі 2000 г. в БГПУ ім. М. Танка зацвердзіў кандыдацкую дысертацыю «Развіццё музычнага успрыяття у маладзшых школьніках» (навуковы кіраўнік – кандыдат педагогічных навук В. П. Рэва). Кандыдат педагогічных навук (2000). Дацэнт (2004). Доктар педагогічных навук (2012). В 2009 г. скончыў доктарантуру БГПУ ім. М. Танка. В 2012 г зацвердзіў доктарскую дысертацыю «Эврыстычныя асновы музычнага выхавання школьнікаў» (консультант – доктар педагогічных навук В. Л. Яконюк).

Асноўныя прапедаваемыя дысцыпліны: «Метадыка музычнага выхавання», «Эврыстычная мадэль художественнага выхавання», «Псіхалогія іскусства», «Актуальныя праблемы педагогікі іскусства», «Музычна-педагогічнае праектаванне», «Арганізацыя творчых праектаў в школе».

Сфера навучных інтарэсаў: эврыстычныя асновы музычнага выхавання школьнікаў.

С 2002 по 2008 г. падрыхтаваў 3 прызераў рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.

Учаснік больш за 30 навуковых канферэнцый, в т.ч. больш за 25 міжнародных, з іх 7 зааружных.

Аўтар каля 70 навуковых і вучэбно-метадычных публікацый (з іх 9 – в сааўторстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Монографія:

- Голшевич, Б. О. Эврыстычныя асновы педагогікі агульнага музычнага выхавання : монографія / Б. О. Голшевич. – Могілёў : МГУ ім. А. А. Куляшова, 2009. – 272 с.

Учэбно-метадычныя выданні:

- Голшевич, Б. О. Метадычныя рэкамендацыі по канцэртмейстэрскай практыцы в класе баяна / Б. О. Голшевич. – Могілёў : МГПИ, 1992. – 27 с.
- Голшевич, Б. О. Выхаванне культуры музычнага успрыяття у маладзшых школьніках : вучэбно-метадычнае пасабіе / Б. О. Голшевич. – Могілёў : МГУ ім. А. А. Куляшова, 2000. – 125 с.
- Голшевич, Б. О. Арыгинальныя спосабы изложеньня музычнай фактуры в канцэртмейстэрскай практыцы баяніста : вучэбно-метадычнае пасабіе / Б. О. Голшевич. – Могілёў : МГУ ім. А. А. Куляшова, 2002. – 50 с.
- Голшевич, Б. О. Апыт арганізацыі музычнага успрыяття школьнікаў : метадычнае пасабіе / Б. О. Голшевич, П. П. Забелов. – Могілёў : МГУ ім. А. А. Куляшова, 2004. – 70 с.
- Голшевич, Б. О. Музыкальнае выхаванне школьнікаў на аснове камп'ютэрных тэхналогій : метадычныя рэкамендацыі / Б. О. Голшевич. – Могілёў : МГУ ім. А. А. Куляшова, 2004. – 28 с.
- Голшевич, Б. О. Метады музычнай эврыстыкі : вучэбно-метадычнае пасабіе / Б. О. Голшевич. – Могілёў : МГУ ім. А. А. Куляшова, 2010. – 88 с.

Навучныя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Галяшэвіч, Б. А. «Чараўная музыка гучанне...». Выхаванне культуры успрыяття : тэорыя і практыка / Б. А. Галяшэвіч // Пачатковая школа. – 1994. – № 11. – С. 44–47.
- Голшевич, Б. О. Выхаванне культуры музычнага успрыяття у маладзшых школьніках як управляемы працэс / Б. О. Голшевич // Музыка і тэатральнае мастацтва : праблемы выкладання. – 2003. – № 1. – С. 13–15.
- Голшевич, Б. О. Музыкальнае выхаванне школьнікаў на аснове камп'ютэрных тэхналогій /

- Б. О. Голешевич // Музыкальное и театральное искусство : проблемы преподавания. – 2004. – № 2. – С. 6–8.
- Голешевич, Б. О. Пути совершенствования музыкального образования школьников / Б. О. Голешевич // Научные записки Нijинського державного університету імені М. Гоголя. – 2004. – № 2. – С. 168–171.
 - Голешевич, Б. О. Социально-исторические предпосылки совершенствования музыкального образования и воспитания школьников / Б. О. Голешевич // Адукацыя і выхаванне. – 2007. – № 2. – С. 69–73.
 - Голешевич, Б. О. Методические особенности организации эвристического восприятия музыки младшими школьниками / Б. О. Голешевич // Пачатковая школа. – 2007. – № 7. – С. 12–15.
 - Голешевич, Б. О. Практика организации эвристического восприятия музыки учащимися 1–2 классов / Б. О. Голешевич // Пачатковая школа. – 2007. – № 10. – С. 39–42.
 - Голешевич, Б. О. Практика организации эвристического восприятия музыки учащимися 3–4 классов / Б. О. Голешевич // Пачатковая школа. – 2007. – № 12. – С. 48–51.
 - Голешевич, Б. О. Диагностика мотивов музыкального творчества школьников / Б. О. Голешевич // Народная асвета. – 2007. – № 10. – С. 81–84.
 - Голешевич, Б. О. Актуализация эстетических категорий на уроках музыки / Б. О. Голешевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 1. – С. 187–191.
 - Голешевич, Б. О. Личностно-ориентированная сущность методов музыкальной эвристики / Б. О. Голешевич // Музыкальное и театральное искусство : проблемы преподавания. – 2008. – № 3. – С. 22–27.
 - Голешевич, Б. О. Развитие музыкальных способностей школьников на основе метода ладово-фактурных изменений и ритмизации мелодий / Б. О. Голешевич // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2008. – № 3. – С. 106–111.
 - Голешевич, Б. О. Формирование мотивации непрерывного эстетического самовоспитания школьников на основе музыкальной эвристики / Б. О. Голешевич // Народная асвета. – 2009. – № 4. – С. 26–29.
 - Голешевич, Б. О. Эвристический ресурс музыки как вида искусства и предмета воспитания / Б. О. Голешевич // Проблемы выхавання. – 2009. – № 1. – С. 3–7.
 - Голешевич, Б. О. Интенсификация активных видов творческой деятельности учащихся на уроках музыки / Б. О. Голешевич, А. В. Крючков // Музыкальное и театральное искусство : проблемы преподавания. – 2010. – № 3. – С. 22–26.
 - Голешевич, Б. О. Культурно-психологическая детерминация музыкальной эстетизации социума / Б. О. Голешевич // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 21–29.
- Статьи в журналах, научных сборниках:**
- Голешевич, Б. О. Нравственно-эстетическое воспитание младших школьников в процессе музыкального восприятия / Б. О. Голешевич, Г. Ш. Квастиани // Подготовка учителя начальных классов: опыт, проблемы, перспективы : сб. статей : в 2 ч. / Смоленский государственный педагогический университет ; под ред. Н. И. Грюцовой. – Смоленск, 2001. – Вып. 3. – Ч. 2. – С. 75–80.
 - Голешевич, Б. О. Реализация концептуальных положений программы по музыке на основе компьютерных технологий / Б. О. Голешевич // Музыка в системе общего музыкального образования : сб. науч. статей / МГУ им. А. А. Кулешова ; науч. ред. В. П. Рева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – С. 29–37.
 - Голешевич, Б. О. Корреляция эстетических категорий в музыке / Б. О. Голешевич // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2008. – № 13. – С. 123–125.

- Голешевич, Б. О. Пути сближения социально-объективных и административно-субъективных оценок сущности общего музыкального образования / Б. О. Голешевич // Веснік адукацыі. – 2011. – № 5. – С. 49–51.

ДОЎГАЛЬ Дзмітрый Аляксандравіч



Нарадзіўся 24 мая 1977 г. у в. Пратасевічы Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці. У 1999 г. скончыў з адзнакай філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Славянская філалогія». У 1999–2007 гг. працаваў у Славянскай гімназіі г. Бабруйска настаўнікам славянскіх моў і літаратур. З 2007 г. працуе старшым выкладчыкам

на кафедры беларускай і рускай моў МДУ імя А. А. Куляшова.

У 2008 г. паступіў і ў 2011 г. скончыў аспірантуру МДУ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова».

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае: «Беларуская мова», «Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання», «Актуальныя пытанні метадыкі развіцця маўлення малодшых школьнікаў», «Польская мова», «Балгарская мова», «Беларуская мова ў лінгвакрыязнаўчым аспекце».

Сфера навуковых інтарэсаў: сучасныя славянскія мовы, маўленчы этыкет, развіццё інтэлектуальных і творчых здольнасцей студэнтаў і школьнікаў.

У 2009, 2010 і 2012 гг. узнагароджаны спецыяльным дыпламам Магілёўскага аблвыканкама за высокія дасягненні ў падрыхтоўцы школьнікаў да Рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры.

Удзельнік 10 навуковых канферэнцый, у тым ліку 5 міжнародных.

Аўтар больш як 15 навуковых і навукова-метадычных публікацый.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Рыхтуемя да алімпіяды па беларускай мове і літаратуры : вуснае выказванне / склад. Д. А. Доўгаль. – Мінск : Экоперспектива, 2011. – 80 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Доўгаль, Д. А. Вучымся пісаць водгук : спроба алгарытмізацыі творчага працэсу / Д. А. Доўгаль // Роднае слова. – 2008. – № 10. – С. 88–93.
- Доўгаль, Д. А. Сучасны стан даследавання беларускага вербальнага этыкету / Д. А. Доўгаль // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Філалогія. Журналістыка. Навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). – 2011. – № 1(37). – С. 79–85.
- Доўгаль, Д. А. Вербалізацыя этыкетных жэстаў у эпістальным тэксце: з ліставання Рыгора Барадуліна і Васіля Быкава / Д. А. Доўгаль // Роднае слова. – 2011. – № 4. – С. 48–51.
- Доўгаль, Д. А. Вербальныя і невербальныя кампаненты беларускага эпістальнага этыкету / Д. А. Доўгаль // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2011. – № 3 – С. 43–46.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

- Довгаль, Д. А. Отражение особенностей этновидения болгар в идиоматике болгарского языка / Д. А. Довгаль // Фразеология германских, романских и славянских языков : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 18–25.
- Доўгаль, Д. А. Эсхатакол ліста : кампазіцыя і этыкетны склад (на матэрыяле эпістальнай спадчыны Я. Купалы) / Д. А. Доўгаль // Восточнославянск-

кие языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей по материалам II-й Международной научной конференции ; под ред Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 138–142.

- Доўгаль, Д. А. Фармуляр купалаўскага ліста / Д. А. Доўгаль // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / ГрДУ імя Я. Купалы ; рэдкал. : У. І. Каяла [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 103–107.

ЗАБЕЛОВ Петр Петрович



Родился 23 июля 1961 г. в г. Могилеве. В 1980 г. окончил Могилевское музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова, в 1985 г. – Петрозаводский филиал Ленинградской государственной консерватории. С 1985 по 1988 гг. – артист Тульской областной филармонии. С 1988 по 1992 гг. – преподаватель Могилевского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова.

С 1991 г. – художественный руководитель камерно-инструментального ансамбля Могилевской областной филармонии. С 1992 г. работает на кафедре методики музыкального воспитания, теории музыки и игры на народных инструментах МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – преподавателем (1992–1993), старшим преподавателем (1993–1999), доцентом (с 1999 г.). С 1999 г. – заместитель декана педагогического факультета по идеологической и воспитательной работе.

С 1992 по 2000 гг. – художественный руководитель трио баянистов – преподаватель университета. С 2009 г. – художественный руководитель Народного ансамбля народных инструментов «Allegretto» МГУ им. А. А. Кулешова.

П.П. Забелов – дипломант III Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах. Гастролировал в Республике Беларусь, Российской Федерации, Австрии, Германии. Выступал на Всесоюзном, Национальном телевидении, на Венском радио.

Основные преподаваемые дисциплины: «Основной музыкальный инструмент», «Концертмейстерский класс», «Дополнительный музыкальный инструмент», «Практикум по музыке», «История музыки».

Сфера научных интересов: совершенствование технической оснащенности студентов-исполнителей на народных инструментах.

Награжден Почетной грамотой Министерства культуры Республики Беларусь, медалью Францыска Скарыны, нагрудным знаком «За ўклад у развіццё культуры Беларусі».

Автор 17 учебно-методических публикаций (из них 4 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Забелов, П. П. Пьесы для ансамбля народных инструментов / П. П. Забелов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 60 с.
- Забелов, П. П. Этюды для баяна / П. П. Забелов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 76 с.
- Забелов, П. П. Этюды для выборного баяна / П. П. Забелов. – Могилев : Могилевский ОМЦ НТ и КТР, 2004. – 44 с.
- Забелов, П. П. Этюды для аккордеона / П. П. Забелов. – Минск : Технопринт, 2005. – 56 с.
- Забелов, П. П. Этюды для готового баяна / П. П. Забелов. – Минск : А. Н. Вараксин, 2006. – 108 с.
- Забелов, П. П. Юному домристу / П. П. Забелов, И. А. Забелова. – Минск : А. Н. Вараксин, 2007. – 28 с.
- Забелаў, П. П. П'есы для цымбал / П. П. Забелаў. – Могилёў : Могилёўскі АМЦ НТ і КАР, 2010. – 30 с.

- Забелаў, П. П. Галасы роднай зямлі / П. П. Забелаў. – Могилёў : Могилёўскі АМЦ НТ і КАР, 2011. – 106 с.
- Голешевич, Б. О. Опыт организации музыкального восприятия школьников : методическое пособие / Б. О. Голешевич, П. П. Забелов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 70 с.

КОГАЧЕВСКАЯ Татьяна Ивановна

Родилась 10 ноября 1958 г. в г. Новотроицке Оренбургской области Российской Федерации. В 1978 г. окончила с отличием Гродненское музыкально-педагогическое училище. В 1982 г. окончила с отличием Минский государственный педагогический институт им. М. Горького по специальности «Музыка и пение». С 1982 г. работает ассистентом на кафедре музыки Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова как молодой специалист по направлению Минпроса БССР (1982–1985), преподавателем (1985), преподавателем кафедры педагогики и методики начального обучения (1989–1991), старшим преподавателем этой же кафедры (1991–1997). В 1997–2012 гг. являлась заведующим кафедрой фортепиано и вокально-хоровых дисциплин. С 2012 г. – доцент кафедры музыкального воспитания и хореографии.



Член Совета педагогического факультета, член художественного совета университета.

В 1985 г. поступила и в 1990 г. окончила аспирантуру МГПИ им. М. Горького по специальности «Теория и история педагогики». В 1990 г. в МГПИ им. М. Горького защитила кандидатскую диссертацию «Формирование нравственного сознания подростков в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского» (научный руководитель – доктор педагогических наук профессор Д. И. Водзинский). Кандидат педагогических наук (1991). Доцент (1999).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», «Практикум по музинструменту».

Сфера научных интересов: история школы и педагогического образования, проблемы общего музыкального образования и воспитания учащихся, творческое развитие младших школьников в условиях общего музыкального воспитания, научно-методическое и учебное обеспечение педагогической подготовки будущих учителей музыки.

В период с 2001 по 2011 г. подготовила 4 призеров республиканского конкурса студенческих научных работ. В 2009 г. осуществляла руководство магистерской диссертацией.

Награждена Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2003 г.).

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. 14 международных, из них 3 зарубежных. Координатор двух Республиканских научно-практических конференций «Актуальные проблемы методики начального обучения и эстетического воспитания учащихся» (Могилев, 2009, 2011 гг.)

Автор 20 научных и учебно-методических публикаций (из них 9 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Поддубская, Г. С. Трудные темы в курсе истории педагогики : учебное пособие : в 2 ч. / Г. С. Поддубская, Т. И. Когачевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – Ч. 1. – 44 с.
- Трудные темы в курсе истории педагогики : учебное пособие : в 2 ч. / сост. Г. С. Поддубская, Т. И. Когачевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – Ч. 2. – 62 с.

Учебно-методические издания:

- Когачевская, Т. И. Нравственное просвещение подростков в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского : методические рекомендации. – Могилев : Педагогическое общество, 1990. – 28 с.
- Методические рекомендации к написанию курсовых работ по педагогике. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова. – 1996. – С. 8–13. [соавт.].
- Контрольные задания по курсу «Педагогика» / авт.-сост. Т. И. Когачевская, М. А. Бесова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 72 с.
- Когачевская, Т. И. Введение в педагогическую профессию : учебно-методические материалы для студентов специальности «Музыкальное искусство» / Т. И. Когачевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – 60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Когачевская, Т. И. В. А. Сухомлинский о влиянии нравственных отношений внутри коллектива на формирование нравственного сознания подростков / Т. И. Когачевская // Вопросы нравственного воспитания учащихся и студентов : сб. науч. трудов. – Минск : МГПИ, 1991. – С. 25–32.
- Кагачэўская, Т. І. Аб дзейнасці Магілёўскага земства ў галіне народнай адукацыі / Т. І. Кагачэўская // Адукацыя. Гісторыя. Мова : тэматычны зб. навук. прац па беларусазнаўству / навук. рэд. С. А. Яцкевіч. – Брэст : БДПІ, 1992. – С. 33–36.
- Когачевская, Т. И. Из истории организации летних школ в Могилевской губернии в начале XX века / Т. И. Когачевская // Сборник трудов аспирантов и молодых ученых. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова. – 1997. – С. 33–36.
- Когачевская, Т. И. Гуманизация учебно-воспитательного процесса в опыте В. А. Сухомлинского (к 80-летию со дня рождения) / Т. И. Когачевская, Г. С. Поддубская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1998. – № 1. – С. 51–58.
- Когачевская, Т. И. Гуманизм в педагогической системе В. А. Сухомлинского / Т. И. Когачевская, Г. С. Поддубская // Теоретическое наследие В. А. Сухомлинского в современной школе : материалы Республиканского научно-практического семинара. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 1998. – С. 137–142.
- Когачевская, Т. И. Специфика педагогического общения в педагогике музыкального искусства / Т. И. Когачевская // Музыка в системе общего музыкального образования : сб. науч. статей ; под ред. В. П. Ревы. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – С. 21–29.
- Когачевская, Т. И. Модульная технология обучения в подготовке будущего учителя музыки / Т. И. Когачевская // Начальное образование XXI века : межвузовский сборник научно-методических статей ; под общ. ред. А. П. Тонких. – Брянск : БГУ, 2006. – С. 130–133.
- Когачевская, Т. И. К вопросу о формировании культуры речи будущего учителя / Т. И. Когачевская, Г. С. Поддубская // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 142–145.

ЛАЎШУК Аляксей Сцяпанавіч

Нарадзіўся 22 студзеня 1951 г. у г. Васілевічы Гомельскай вобласці. У 1973 г. скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура. Руская мова і літаратура». З 1973 па 1981 г. працаваў у шэрагу школ Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці. З 1981 г.



працуе ў Магілёўскім дзяржаўным педагагічным інстытуце (з 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова – старшым выкладчыкам (1981–1990), дацэнтам – з 1990 года. З 1988 па 2001 г. – загадчык кафедры беларускай і рускай моў педагагічнага факультэта. З 2001 па 2010 г. – дэкан факультэта славянскай філалогіі. З 2010 г. – дэкан педагагічнага факультэта.

Член Савета ўніверсітэта, рэктарата і навукова-метадычнага савета ўніверсітэта.

У 1985 г. паступіў і ў 1987 г. скончыў аспірантуру Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па спецыяльнасці «Беларуская мова». У 1987 г. у гэтай жа ўстанове абараніў кандыдацкую дысертацыю «Фарміраванне і састаў беларускай геалагічнай тэрміналогіі» (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук акадэмік М. В. Бірыла). Кандыдат філалагічных навук (1987). Дацэнт (1990).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Сучасная беларуская мова», «Метадыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах», «Складаныя пытанні беларускай граматыкі».

Сфера навуковых інтарэсаў: сучасная беларуская мова (лексікалогія, лексікаграфія, тэрміналогія), параўнальная граматыка, праблемы перакладу, мовазнаўства і інш.

Кіраўнік задання Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Беларуская прыродазнаўная тэрміналогія: паходжанне, структура, сістэмныя сувязі і адносіны (2001–2005)» (ГР № 2002658).

За час працы ва ўніверсітэце падрыхтаваў 3 прызёраў рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых прац.

Узнагароджаны граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2003), юбілейным медалём «90 год Узброеным сілам Рэспублікі Беларусь» (2008), нагрудным знакам «Выдатнік адукацыі» Рэспублікі Беларусь (2010).

Удзельнік больш за 30 навуковых канферэнцый, у тым ліку 7 міжнародных, з іх 2 зарубежных.

Аўтар больш за 50 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый (з іх 18 – у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Вучэбныя дапаможнікі:

- Кароткі руска-беларускі слоўнік прыродазнаўчай тэрміналогіі / склад.: А. С. Лаўшук, М. П. Бузук, А. Л. Курдзюкоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1982. – 65 с.
- Руска-беларускі слоўнік фізічных тэрмінаў / склад. А. С. Лаўшук, В. М. Кротаў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1993. – 53 с.
- Кароткі руска-беларускі слоўнік па глебазнаўстве і аграхіміі / склад. А. С. Лаўшук, С. С. Барскоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1996. – 37 с.
- Кароткі руска-беларускі слоўнік па земляробстве і раслінаводстве / склад. А. С. Лаўшук, С. С. Барскоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова. – 1997. – 42 с.
- Кароткі руска-беларускі слоўнік па выяўленчым мастацтве / склад. А. С. Лаўшук, В. І. Казлоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1998. – 87 с.
- Руска-беларуска-англійскі тэрміналагічны слоўнік па геалогіі / склад. А. С. Лаўшук, М. Нагорны, В. Філіпава. – Мінск : Тонпik, 2001. – 300 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Лаўшук, А. С. Пытанні і заданні для самастойнай працы студэнтаў педагагічнага факультэта па сінтаксісу сучаснай беларускай мовы : метадычныя рэкамендацыі / А. С. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1990. – 30 с.
- Матэрыялы да абласнога слоўніка Магілёўшчыны / склад. М. В. Абабурка, М. П. Бузук, А. С. Лаўшук, Т. І. Якубовіч. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – Вып. 2. – 88 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Лаўшук, А. С. Аб узнікненні і развіцці беларускай геалагічнай тэрміналогіі / А. С. Лаўшук // Тэрміналагічны зборнік. – Мінск : Навука і тэхніка, 1985. – С. 33–38.

- Лаўшук, А. С. Крыніцы і словаўтваральныя сродкі беларускай геалагічнай тэрміналогіі / А. С. Лаўшук // *Весці Акадэміі навук БССР. Сер. грамад. навук.* – 1986. – № 4. – С. 105–113.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях, навуковых зборніках:

- Лаўшук, А. С. Аб полісеміі ў беларускай геалагічнай тэрміналогіі / А. С. Лаўшук // *Тэрміналагічны зборнік.* – Мінск : Навука і тэхніка. – 1990. – С. 11–16.
- Лаўшук, А. С. Тэрміналагічны зборнік / А. С. Лаўшук // *Беларуская мова : энцыклапедыя ; пад рэд. А. Я. Міхневіча ; рэдкал. Б. І. Сачанка [і інш.].* – Мінск : БелЭН. – 1994. – С. 567–568.
- Лаўшук, А. С. Тэрміналагічныя камісіі / А. С. Лаўшук // *Беларуская мова : энцыклапедыя ; пад рэд. А. Я. Міхневіча ; рэдкал. Б. І. Сачанка [і інш.].* – Мінск : БелЭН. – 1994. – С. 568.
- Лаўшук, А. С. Роля Еўдакіма Раманава ў станаўленні беларускай філалагічнай навукі / А. С. Лаўшук // *Раманаўскія чытанні : зб. прац Міжнароднай навуковай канферэнцыі ; рэдкал. М. І. Вішнеўскі [і інш.] ; МДУ імя А. А. Куляшова.* – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – С. 212–213.
- Лаўшук, А. С. Метафарызацыя як прадуктыўны тып семантычнай дэрывацыі (на матэрыяле сельскагаспадарчай лексікі) / А. С. Лаўшук // *У ракурсе сучаснага асэнсавання. Філалогія : міжафедэральны зборнік навуковых прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук.* – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова. – 2011. – Вып. 5. – С. 164–169.

ЛАДУТЬКО Марина Владимировна

Родилась 26 сентября 1967 г. в г. Светлогорске Гомельской области. В 1988 г. окончила филологический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». Работала учителем русского языка и литературы Благовичской средней школы Чаусского района Могилевской области (1988–1990). Ассистент (1990–2000), старший преподаватель (2000–2001), доцент (2001–2011) кафедры русского языка МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова. С 2011 г. – доцент кафедры белорусского и русского языка, заместитель декана педагогического факультета по учебной работе.



В 1994 г. поступила и в 1998 г. окончила аспирантуру Белорусского государственного университета (при кафедре русского языка) по специальности «Русский язык» (1998). Кандидатская диссертация «Экспрессивная функция морфем в поэтической речи» (научный руководитель – кандидат филологических наук профессор Н. М. Пипченко) защищена в Белорусском государственном университете. Стажировалась в Институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве (1997), Белорусском государственном университете (1998). Кандидат филологических наук (1999). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современный русский язык», «Стилистика и культура речи», «Язык художественной литературы», «Теория и практика речевой коммуникации», «Основы научно-исследовательской деятельности», «Методика преподавания русского языка и литературного чтения в начальной школе».

Научно-исследовательская специализация: современный русский язык (морфемика и словообразование, грамматика), лингвистика текста (язык художественной литературы), когнитивная лингвистика, прагмалингвистика и др.

Научно-дидактическая специализация: современный русский язык, культура речи, риторика, стилистика, методика преподавания русского языка.

Была Лауреатом Республиканского конкурса научных работ студентов (1989).

В 2000–2011 гг. подготовила к участию в Республиканском конкурсе научных работ студентов 6 человек, работам которых были присуждены следующие категории: 1 категория (1 работа), 2 категория (4 работы), 3 категория (1 работа).

Награждена Специальными дипломами «За высокие достижения в республиканской олимпиаде по учебным предметам» Могилевского облисполкома (2010, 2011).

Количество научных, научно-дидактических и научно-популярных публикаций – 46.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Культура речи : предупреждение нарушений норм современного русского языка : практикум / М. В. Ладутько, Л. И. Мамонтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – 208 с. [*Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов филологических специальностей высших учебных заведений*]

Учебно-методические издания:

- Художественный текст : его стилистические ресурсы / Т. Г. Михальчук [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 160 с. [соавт.]
- Ладутько, М. В. Культура речи : практикум по преодолению речевых ошибок, связанных с белорусско-русским двуязычием / М. В. Ладутько, Л. И. Мамонтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 18 с.
- Ладутько, М. В. Лексическая норма современного русского языка : практическое руководство по предупреждению норм лексической сочетаемости / М. В. Ладутько, Л. И. Мамонтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 44 с.
- Ладутько, М. В. Тесты по культуре речи / М. В. Ладутько, Л. И. Мамонтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 30 с.
- Ладутько, М. В. Нормы произношения современного русского языка : практическое руководство по предупреждению нарушения произносительных норм / М. В. Ладутько, Л. И. Мамонтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 48 с.
- Ладутько, М. В. Когнитивный аспект художественного дискурса / М. В. Ладутько, Е. К. Сыцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 74 с.
- Ладутько, М. В. Олимпиада по русскому языку / М. В. Ладутько, Л. И. Шаповалова, Е. К. Сыцова. – Могилев : БРУ, 2006. – 49 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:

- Ладутько, М. В. Образная мотивированность и ее реализация в тексте / М. В. Ладутько // *Вестник ВДУ.* – 1997. – № 4. – С. 27–32.
- Ладутько, М. В. Морфема как средство создания эмотивности поэтического текста / М. В. Ладутько // *Русский язык и литература.* – 1999. – № 2. – С. 93–99.
- Ладутько, М. В. Языковая реализация концептов «Свой – Чужой» в концептосфере З. Гиппиус / М. В. Ладутько // *Вестник МДУ* імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 2-3(12). – С. 87–97.

Статьи в научных сборниках:

- Ладутько, М. В. Коннотирующая морфема как предмет лексикографического описания (на материале поэтической речи) / М. В. Ладутько // *Vokabulum et vokabularium : сб. науч. трудов по лексикографии.* – Гродно, 1998. – С. 60.
- Ладутько, М. В. Речевое поведение Воланда в коммуникативной ситуации «спор» в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» / М. В. Ладутько // *Восточнославянские языки в европейском языковом*

контексте : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции (24–25 октября 2007 г.) ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 191–200.

- Ладутько, М. В. Приемы создания интенсивность поэтического текста / М. В. Ладутько // *Acta Germano-Slavica*. Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Иванова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 3. – С. 76–96.
- Ладутько, М. В. Приемы создания стилистической модальности поэтического текста / М. В. Ладутько // *Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте* : сб. науч. статей по материалам II Международной научной конференции (30–31 октября 2009г.) ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 43–46.
- Ладутько, М. В. Пространство и время в концептосфере И. Бродского / М. В. Ладутько // *Русский язык в контексте культуры* : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 186–189.

МОРОЗОВА Ольга Петровна

Родилась 13 февраля 1952 г. в г. Корсакове Сахалинской области. В 1980 г. окончила Белорусскую государственную консерваторию им. А. А. Луначарского по специальности «Музыковедение». С 1974 по 2009 г. работала преподавателем музыкально-теоретических дисциплин в Могилевском государственном музыкальном колледже им. Н. А. Римского-Корсакова. С 2009 г. работает доцентом кафедры методики музыкального воспитания, теории музыки и игры на народных инструментах МГУ им. А. А. Кулешова.



С 1989 года регулярно занимается популяризаторской деятельностью, читая лекции о музыке для общественности г. Могилева и Могилевской области, являясь лектором-музыковедом Могилевской городской капеллы, является организатором, режиссером и ведущей многих юбилейных и памятных вечеров, посвященных мировым музыкантам-классикам и музыкантам г. Могилева, проводимым в городе; является автором статей и заметок о современной музыкальной жизни г. Могилева в газетах «Культура», «Літаратура і мастацтва», «Могилевская правда», «Вестник Могилева», «Вечерний Могилев».

С 1996 по 2000 г. была соискателем Белорусской государственной академии музыки. В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию в Белорусской государственной академии музыки «Музыкальная культура Могилева XIX – начала XX века» (научный руководитель – профессор кандидат искусствоведения К. И. Степанцевич). Кандидат искусствоведения (2000). Доцент (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «История музыки», «История искусств», «Практикум по музыке».

Сфера научных интересов: музыкальная культура Беларуси, музыкальное краеведение.

Участник более 10 научно-практических конференций, в том числе 4 международных.

Автор 25 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Курсы лекций:

- Морозова, О. П. История русской музыки : краткий курс лекций / О. П. Морозова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 72 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Марозава, В. П. Дрэўзін у Магілёве / В. П. Марозава // *Мастацтва*. – 1995. – № 6. – С. 20–23.

- Морозова, О. П. Начало пути / О. П. Морозова // *Музыкальное искусство*. – Могилев, 1996. – Вып. 1. – С. 16–20.
- Марозава, В. П. «Дружна грабіце ў імя цудоўнага...» / В. П. Марозава // *Мастацтва*. – 1996. – № 3. – С. 13–16.
- Марозава, В. П. 3 музычнага мінулага Магілёўскіх гімназій / В. П. Марозава // *Мастацтва*. – 1996. – № 5. – С. 13–16.
- Марозава, В. П. Магілёўскае юнацтва Мігая / В. П. Марозава // *Мастацтва*. – 1997. – № 8. – С. 13–16.
- Марозава, В. П. Музыкальная калыска Магілёўшчыны / В. П. Марозава // *Мастацтва*. – 1999. – № 12. – С. 46–48.
- Марозава, В. П. Пяць гадоў з музычнага жыцця Магілёва / В. П. Марозава // *Мастацтва*. – 2001. – № 9. – С. 47–49.
- Морозова, О. П. Музыкально-педагогический факультет Могилевского филиала Белорусской государственной академии музыки : состояние, перспективы развития / О. П. Морозова // *Музыкальная педагогика и психология : вопросы теории и практики*. – Минск : БГАМ, 2002. – С. 20–28.
- Морозова, О. П. Церковное пение как средство духовного воспитания в учебных заведениях Беларуси в XIX – начале XX веков / О. П. Морозова // *Вестник МДПУ імя І. П. Шамякіна*. – 2010. – № 1(26). – С. 51–54.
- Морозова, О. П. Музыкальные учебные заведения в Могилеве в конце XIX – начале XX века / О. П. Морозова // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2010. – № 1(35). – С. 39–45.

Статьи в научных сборниках:

- Морозова О. П. Гортынские и музыкальная культура Могилева XIX – начала XX веков / О. П. Морозова // *Магілёўская даўніна*. – Могилев, 2001. – С. 59–63.
- Морозова, О. П. О музыкальном образовании в моголевских духовных учебных заведениях и церковном пении в учебных заведениях Могилева в XIX – начале XX века / О. П. Морозова // *Беларуская музыка : гісторыя і традыцыі : зб. навук. артыкулаў / склад. В. А. Антаневіч*. – Мінск : БДАМ, 2003. – С. 255–266.

ПИСНЯК Геннадий Николаевич



Родился 6 февраля 1947 г. в г. Харькове (Украина). В 1969 г. окончил факультет народных инструментов Харьковского института искусств. С 1972 г. работает на кафедре методики музыкального воспитания, теории музыки и игры на народных инструментах МГПИ (с 1997 г. – МГУ им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (1972–1996), доцентом (с 1996 г.).

В 1972 г. окончил аспирантуру Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (Москва).

Основные преподаваемые дисциплины: музыкальный инструмент, практикум по музыке, теория музыки.

Сфера научных интересов: восточнославянская народная инструментальная музыка, народная музыка Беларуси, европейская клавирная музыка.

Участник более 10 научных конференций, в т.ч. более 5 международных.

Автор более 25 научных и учебно-методических публикаций, более 500 статей по культурно-общественной тематике в местной, республиканской и российской газетно-журнальной печати.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Пособия:

- Писняк, Г. Н. Педагогика творчества. Формирование навыков импровизации в процессе обучения игре на аккордеоне (на материале народной музыки Беларуси) : пособие : в 2 ч. / Г. Н. Писняк. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – Ч. 1. – 216 с.
- Писняк, Г. Н. Педагогика творчества. Формирование навыков импровизации в процессе обучения игре на аккордеоне (на материале народной музыки Беларуси) : пособие : в 2 ч. / Г. Н. Писняк. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – Ч. 2. – 200 с.

Учебно-методические издания:

- Писняк, Г. Н. Инструментальная музыка в восточнославянском фольклоре / Г. Н. Писняк. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 320 с.
- Писняк, Г. Н. Восточнославянская народная инструментальная музыка : в 2 ч. / Г. Н. Писняк. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 1. – 93 с.
- Писняк, Г. Н. Восточнославянская народная инструментальная музыка : в 2 ч. / Г. Н. Писняк. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – Ч. 2. – 99 с.
- Писняк, Г. Н. «Могучая кучка» народной инструментальной музыки : в 2 ч. / Г. Н. Писняк. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – Ч. 1 ; В. В. Андреев. Очерк музыкально-педагогической и концертно-просветительской деятельности. – 234 с.

ПОДДУБСКАЯ Галина Семеновна

Родилась 19 апреля 1954 г. в д. Б.Трилесино Бельничского района Могилевской области. В 1977 г. окончила с отличием педагогический факультет Могилевского государственного педагогического института по специальности «Педагогика и методика начального обучения». После трехлетней работы в школе с 1980 г. работает на кафедре педагогики



и методики начального обучения МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1980–1982), старшим преподавателем (1982–1996), доцентом (с 1996 г.).

В 1985 г. поступила и в 1989 г. окончила аспирантуру Минского государственного института им. А. М. Горького по специальности «Теория и история педагогики». В 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию «Воспитание самостоятельности в деятельности младшего школьника» (научный руководитель – доктор педагогических наук профессор А. И. Кочетов). Кандидат педагогических наук (1990). Доцент (1999).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика начального образования», «Методика воспитательной работы», «Педагогическая диагностика».

Сфера научных интересов: история образования и педагогической мысли, нравственно-правовое воспитание младших школьников, диагностика воспитанности школьников, организация воспитательной работы в начальной школе, научно-методическое и учебное обеспечение педагогики начального образования.

Участница ежегодных научных республиканских и международных конференций (Барановичи, Брест, Горки, Витебск, Минск, Могилев, Мозырь), в том числе зарубежных (Москва, Смоленск).

В период с 2002 по 2010 гг. подготовила 3 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Автор более 75 научных и учебно-методических публикаций (из них 28 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Поддубская, Г. С. Трудные темы в курсе истории педагогики : учебное пособие : в 2 ч. / Г. С. Поддуб-

ская, Т. И. Когачевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – Ч. 1. – 44 с.

- Трудные темы в курсе истории педагогики : учебное пособие : в 2 ч. / сост. Г. С. Поддубская, Т. И. Когачевская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – Ч. 2. – 62 с.

- Поддубская, Г. С. Правовое воспитание и образование младших школьников : пособие / Г. С. Поддубская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – Ч. 1. – 72 с.

- Поддубская, Г. С. Правовое воспитание школьников : пособие / Г. С. Поддубская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 120 с.

- Поддубская, Г. С. Нравственно-правовое воспитание в начальной школе : пособие для учителей и воспитателей общеобразовательных учреждений / Г. С. Поддубская. – Мозырь : Белый ветер, 2008. – 110 с. : ил.

Учебно-методические издания:

- Старовойтова, Т. А. Государственный экзамен по педагогике : методические рекомендации / Т. А. Старовойтова, М. А. Бесова, Г. С. Поддубская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 164 с.

- Поддубская, Г. С. Воспитательная работа в начальной школе : педагогическая диагностика : методические указания / Г. С. Поддубская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 52 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Когачевская, Т. И. Гуманизация учебно-воспитательного процесса в опыте В. А. Сухомлинского (к 80-летию со дня рождения) / Т. И. Когачевская, Г. С. Поддубская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1998. – № 1. – С. 51–58.

- Поддубская, Г. С. Научно-методические основы нравственно-правового воспитания младших школьников / Г. С. Поддубская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 2-3(30). – С. 192–197.

- Поддубская, Г. С. Воспитываем самостоятельность / Г. С. Поддубская // Пачатковая школа. – 2010. – № 8. – С. 63–66.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Поддубская, Г. С. Использование конкурсов в нравственно-правовом воспитании младших школьников / Г. С. Поддубская // Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2009. – № 5. – С. 24–27.

- Когачевская, Т. И. К вопросу о формировании культуры речи будущего учителя / Т. И. Когачевская, Г. С. Поддубская // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 142–145.

РЕВА Валентин Павлович

Родился 29 апреля 1946 г. в г. Орел (Россия). В 1968 г. окончил музыкально-педагогический факультет Нежинского ордена Трудового Красного Знамени и ордена Знак Почета государственного педагогического института им. Н. В. Гоголя (Украина) по специальности «Музыка и пение». В 1968–1975 гг. – преподаватель кафедры музыки Каменец-Подольского государственного института им. В. П. Затонского (Украина), в 1975–1986 гг. – старший преподаватель кафедры музыки НГПИ им. Н. В. Гоголя. С 1986 г. – заведующий кафедрой музыки (с 1991 г. – кафедра музыкального воспитания, с 1997 г. – кафедра методики музыкального воспитания, теории музыки и игры на народных инструментах, с 2012 г. – кафедра музыкального воспитания и хореографии) Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова.



В 1986 г. стал организатором и художественным руководителем вокального ансамбля «Гармония». В 1999 г. ансамбль удостоен звания «Народный любительский коллектив», подтвердил его в 2002, 2005, 2008 и 2011 гг. Лауреат первых премий и Гран-при Международных и Республиканских фестивалей и конкурсов.

В 1980–1982 гг. – стажер-исследователь Научно-исследовательского института педагогики УССР; в 1982–1983 гг. – аспирант НИИ педагогики УССР. В 1985 г. в НИИ педагогики УССР защитил кандидатскую диссертацию «Эстетического воспитания старшеклассников средствами лирической музыки на факультативных занятиях по музыкальному искусству» (научный руководитель – кандидат педагогических наук Л. А. Хлебникова). Кандидат педагогических наук (1985). Доцент (1989).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика музыкального воспитания», «Музыкально-педагогическое проектирование», «Основы педагогики музыкального воспитания школьников».

Сфера научных интересов: проблемы педагогики музыкального искусства, самовоспитания культуры музыкального восприятия личности.

Подготовил двух кандидатов педагогических наук: Голешиевича Б. О. (2000), Никашину Г. А. (2002). Научный руководитель экспериментального проекта «Апробация учебных планов и учебных программ по предметам искусства для учреждений общего среднего образования вида «гимназия-колледж»».

Награжден: третьей премией Специального фонда Президента республики Беларусь (1995); Грамотами Министерства образования Республики Беларусь (1993, 1998); нагрудным знаком «Отличник образования Республики Беларусь» (2003); нагрудным знаком «Отличник культуры Республики Беларусь» (2008).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 28 международных, из них 8 зарубежных. Координатор международных научно-практических конференций «Актуальные проблемы педагогики музыкального искусства» (Могилев, 2004), «Актуальные проблемы педагогики искусства» (Могилев, 2010). Редактор сборника научных статей «Музыка в системе общего музыкального образования» (Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 112 с.).

Автор более 70 научных и учебно-методических публикаций (из них 6 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Рева, В. П. Культура музыкального восприятия школьников : механизмы становления : монография / В. П. Рева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 204 с.

Учебные издания с грифом Национального института образования и другими грифами:

- Рева, В. П. Восприятие музыки школьниками : пособие для учителей : в 2 ч. / В. П. Рева. – Минск : Беларусь, 2000. – Ч. 1 : Развитие музыкального восприятия у школьников. – 134 с. [Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]
- Рева, В. П. Слушание (восприятие) музыки / В. П. Рева // Музыка в первом классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования ; сост. и авт. предисл. Т. Я. Вазинская. – Минск : Беларусь, 2004. – С. 112–185. [Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]

Другие пособия:

- Рева, В. П. Восприятие музыки : историко-эстетический аспект : пособие / В. П. Рева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 30 с.

Учебно-методические издания:

- Рева, В. П. Методические рекомендации по развитию музыкально-ритмического чувства у детей шестилетнего возраста / В. П. Рева. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1987. – 23 с.

стилетнего возраста / В. П. Рева. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1987. – 23 с.

- Рева В. П. Методические рекомендации по развитию музыкального восприятия у учащихся младшего школьного возраста / В. П. Рева. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1989. – 30 с.
- Рева, В. П. Художественно-педагогический анализ музыкальных произведений в общеобразовательной школе : учебно-методические материалы / В. П. Рева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Рева, В. П. Шаг за шагом. Знакомство детей с нотной грамотой / В. П. Рева // Пачатковая школа. – № 12. – 1995. – С. 38–42.
- Рева, В. П. Работа души. Построение ассоциативных рядов на уроках музыки / В. П. Рева // Пачатковая школа. – № 5-6. – 1995. – С. 52–55.
- Рева, В. П. Использование элементов игры на уроках музыки / В. П. Рева // Пачатковая школа. – № 2. – 1996. – С. 25–26.
- Рева, В. П. Восприятие музыки как управляемый процесс / В. П. Рева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – № 1. – 1998. – С. 27–33.
- Рева, В. П. Эстетическое воспитание школьников в процессе восприятия музыки / В. П. Рева // Искусство и образование. – № 1. – 1999. – С. 4–8.
- Рева, В. П. Подготовка учителя музыки к эстетической деятельности в общеобразовательной школе / В. П. Рева // Научные записки Нежинского государственного педагогического университета им. Н. Гоголя. Психолого-педагогические науки. – 1999. – Ч. 2. – С. 17–20.
- Рева, В. П. Анализ музыки как вид творческой деятельности школьников / В. П. Рева // Музыкальное и театральное искусство : проблемы преподавания. – № 4(6). – 2003. – С. 6–10.
- Рева, В. П. Категория культуры музыкального восприятия в контексте педагогики искусства / В. П. Рева // Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. – № 8. – 2003. – С. 120–124.
- Рева, В. П. Культура музыкального восприятия : от переживания к анализу / В. П. Рева // Вестник ВГУ им. П. М. Машерова. – № 4(30). – 2003. – С. 128–133.
- Рева, В. П. Методологические аспекты воспитания музыкального восприятия у школьников / В. П. Рева // Музыкальное и театральное искусство : проблемы преподавания. – № 4. – 2004. – С. 15–18.
- Рева, В. П. Креативная стратегия развития эстетического восприятия музыки у школьников / В. П. Рева // Научные записки Нежинского государственного университета им. Н. Гоголя. Психолого-педагогические науки. – № 2. – 2004. – С. 28–31.
- Рева, В. П. Снова вчерашний день? / В. П. Рева // Пачатковая школа. – № 11. – 2005. – С. 42–44.
- Рева, В. П. Научно-теоретические предпосылки самоорганизации культуры музыкального восприятия школьников / В. П. Рева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – № 1(20). – 2005. – С. 129–134.
- Рева, В. П. Теория и практика восприятия музыкального произведения / В. П. Рева // Пачатковая школа. – № 10. – 2006. – С. 5–8.
- Рева, В. П. Индивидуальные стратегии формирования эстетического восприятия музыки школьниками / В. П. Рева // Музыка и образование. – № 1. – 2006. – С. 12–15.
- Рева, В. П. Самовоспитание культуры музыкального восприятия личности : опыт теоретического осмысления проблемы / В. П. Рева // Вестник Запорожского национального университета. Педагогические науки. – № 2. – 2007. – С. 165–170.
- Рева, В. П. Из опыта эстетического анализа музыки младшими школьниками // В. П. Рева, С. А. Агеева // Пачатковая школа. – № 4. – 2008. – С. 46–48.

- Рева, В. П. На пути к эстетическому анализу музыки в общеобразовательной школе / В. П. Рева, С. А. Агеева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – № 1(29). – 2008. – С. 191–199.
- Рева, В. П. Нелинейный диалог как принцип взаимодействия человека с музыкальным искусством / В. П. Рева // Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. – № 1(22). – 2009. – С. 134–139.
- Рева, В. П. Нелинейные механизмы самовоспитания культуры музыкального восприятия личности / В. П. Рева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – № 1(32). – 2009. – С. 211–218.
- Рева, В. П. Формирование тезауруса музыкальных впечатлений как проблема педагогики искусства / В. П. Рева // Вестник Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина. – № 1(36). – 2009. – С. 38–44.
- Рева, В. П. Восприятие музыки как предмет синергетического исследования / В. П. Рева // Вестник Запорожского национального университета. Педагогические науки. – № 12. – 2010. – С. 47–50.
- Рева, В. П. Культура музыкального восприятия личности: синергетический аспект / В. П. Рева // Научная летопись национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова. Сер. 14, Теория и методика художественного образования. – Вып. 12(17). – 2011. – С. 16–22.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Рева, В. П. О некоторых особенностях восприятия лирической музыки учащимися старшего школьного возраста / В. П. Рева // Музыка в школе. – 1982. – Вып. 8. – С. 17–24.
- Рева, В. П. Формирование интонационно-образных представлений школьников на уроке музыки / В. П. Рева // Музыка в школе. – 1987. – Вып. 11. – С. 8–13.
- Рева, В. П. Музыкальное восприятие как творческий процесс / В. П. Рева // Основы маэстрства. – № 2. – 1998. – С. 3–20.
- Рева, В. П. Музыкальное восприятие школьников в контексте педагогического общения / В. П. Рева // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 156–159.
- Рева, В. П. Культура музыкального восприятия школьников: динамика становления // В. П. Рева // Музыка в системе общего музыкального образования: сб. науч. статей; под ред. В. П. Рева. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – С. 14–21.
- Рева, В. П. О механизмах интонационных погружений на уроках музыки / В. П. Рева // Музыка в системе общего музыкального образования: сб. науч. статей; под ред. В. П. Рева. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – С. 103–110.
- Рева, В. П. Интонационные погружения на уроке музыки / В. П. Рева // Музыка в школе. – № 3. – 2005. – С. 23–29.
- Рева, В. П. Нелинейный диалог как принцип самовоспитания культуры музыкального восприятия личности // Педагогика и психология музыкального образования: прошлое. Настоящее. Будущее: материалы IX научно-практической конференции с международным участием. – М.: Граф-Пресс, 2010. – С. 221–226.
- Рева, В. П. Эстетическое впечатление как фактор самовоспитания культуры музыкального восприятия личности / В. П. Рева // «Искусство и педагогика»: проблемы художественного и музыкального образования: материалы VI Международной научно-практической конференции. – Казань: Бриг, 2011. – С. 45–53.

Нарадзілася 17 жніўня 1971 г. ў в. Паўлавічы Клімавіцкага раёна Магілёўскай вобласці. У 1994 г. скончыла філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А. А. Куляшова. З 1994 г. працуе ў МДПІ (з 1997 года – МДУ) імя А. А. Куляшова асістэнтам на кафедры беларускай мовы (1994–2003), асістэнтам на кафедры беларускай і рускай моў (2003–2005), старшым выкладчыкам (2005–2009), дацэнтам (з 2011 г.). З 2011 г. – загадчык кафедры беларускай і рускай моў.



Член Савета педагогічнага факультэта. Сакратар Савета педагогічнага факультэта.

У 2003 г. паступіла і ў 2007 г. скончыла аспірантуру пры МДУ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова». У лютым 2009 г. ў БДУ абараніла кандыдацкую дысертацыю «Звышфразавыя адзінствы ў мове беларускай мастацкай літаратуры: функцыянальна-стылістычны аспект» (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук прафесар М. В. Абабурка). Кандыдат філалагічных навук (2009). Дацэнт (2011).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Беларуская мова», «Сучасная беларуская мова», «Сучасная беларуская мова і стылістыка», «Беларуская мова: прафесійная лексіка».

Сфера навуковых інтарэсаў: тэксталогія, мова мастацкай літаратуры, стылістыка.

Займалася распрацоўкай тэставых заданняў, прызначаных для кантролю якасці навучання ў сярэднім і старэйшым звыне агульнаадукацыйнай школы, па даручэнні Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы.

Удзельнічала больш чым у 20 навуковых канферэнцыях, у тым ліку 10 міжнародных (з іх 2 замежныя).

Аўтар каля 40 навуковых і вучэбна-метадычных прац (з іх 10 – у саўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Раздзелы ў калектыўных манаграфіях:

- Саўчанка, В. М. Звышфразавыя адзінствы як мікра- і макратэксты ў мове сучаснай беларускай мастацкай літаратуры / В. М. Саўчанка // Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры: манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Саўчанка [і інш.]. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – С. 99–180.
- Саўчанка, В. М. Архітэктоніка і кампазіцыя літаратурна-мастацкага тэксту з лінгвістычнага пункту погляду / В. М. Саўчанка // Сучасны літаратурна-мастацкі расповед: манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Саўчанка. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – С. 119–235.

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Саўчанка, В. М. Беларуская мова: пытанні і заданні для самападрыхтоўкі студэнтаў нефілалагічных факультэтаў: вучэбна-метадычны дапаможнік / В. М. Саўчанка. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. – 35 с.
- Саўчанка, В. М. Беларуская мова: прафесійная лексіка: практыкум / В. М. Саўчанка. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – 56 с.
- Саўчанка, В. М. Беларуская мова: зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – 80 с.
- Саўчанка, В. М. Беларуская мова: практыкум / В. М. Саўчанка, С. У. Шакура, Т. М. Шаршнёва. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – 156 с.
- Саўчанка, В. М. Беларуская мова: фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія: зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 52 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Саўчанка, В. М. Разнавіднасці перыяду як сінтаксічнай катэгорыі / В. М. Саўчанка // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*, 2003. – № 2-3. – С. 139–146.
- Саўчанка, В. М. Складанае сінтаксічнае цэлае і перыяд як мікратэксты ў макратэксце / В. М. Саўчанка // *Веснік БДУ*. – 2006. – № 1. – С. 53–59.
- Саўчанка, В. М. Складанае сінтаксічнае цэлае як унутрытэкставая з’ява / В. М. Саўчанка // *Роднае слова*. – 2006. – № 5. – С. 40–43.
- Саўчанка, В. М. Структурныя асаблівасці абзацаў у літаратурна-мастацкім тэксце / В. М. Саўчанка // *Веснік ВДУ*. – 2007. – № 2. – С. 75–80.
- Саўчанка, В. М. Сістэма лексічных сродкаў міжфразавай сувязі ў літаратурна-мастацкім тэксце (на матэрыяле твораў В. Быкава і У. Караткевіча) / В. М. Саўчанка // *Украінскае мовознаўства: міжвядомчы навуковы збірнік Київскага нацыянальнага ўніверсітэту ім. Т. Шевченка*. – Умань, 2009. – С. 469–474.
- Саўчанка, В. М. Прынцыпы вылучэння і размежавання складаных сінтаксічных цэлых у мікра- і макратэксце / В. М. Саўчанка // *Веснік МДПУ*. – 2010. – № 4(29). – С. 86–89.
- Саўчанка, В. М. Выкарыстанне сінсемантычных сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным значэнні (на матэрыяле твораў У. Караткевіча і В. Быкава) / В. М. Саўчанка // *Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова»*. – 2011. – Т. 11. – С. 186–190.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

- Саўчанка, В. М. Спосабы структурнай арганізацыі перыяду ў творчасці А. А. Куляшова / В. М. Саўчанка // *Десятыя Поливановские чтения: сб. статей по материалам докладов и сообщений конференции (Смоленск, 4-5 октября 2011 года)*. – Смоленск: Маджента, 2011. – Ч. 1. – С. 250–254.

СВИРИДЕНКО Елена Андреевна



Родилась 12 января 1969 г. в г. Могилеве. В 1991 г. окончила с отличием филологический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». С 1991 г. работает на кафедре белорусского и русского языков МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1991–2002), старшим преподавателем (2002–2005), доцентом (с 2006 г.), заместителем декана по научной работе педагогического факультета (2005–2011),

Член Библиотечного совета университета (2007–2011). Осуществляет тесное сотрудничество с Институтом развития образования (2006–2009), с образовательной компанией «Содействие» в качестве рецензента учебно-методических пособий для начальной школы.

В 1997 г. поступила и в 2000 г. окончила аспирантуру Белорусского государственного университета по специальности «Русский язык». В 2005 г. в БГУ защитила кандидатскую диссертацию «Русско-белорусские гетеролексы: структурно-семантический аспект» (научный руководитель – доктор филологических наук И. С. Ровдо). Кандидат филологических наук (2005). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Русский язык», «Культура речи», «Омолексы, паралексы, гетеролексы в языке и речи», «Методика преподавания русского языка и литературного чтения в начальной школе», «Инновационные технологии на уроках русского языка и литературного чтения».

Сфера научных интересов: сопоставительная лексикология; диалектология; научно-методическое обеспечение

дисциплин «Русский язык», «Культура речи», «Методика преподавания русского языка и литературного чтения в начальной школе».

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более 18 международных, из них 1 зарубежная.

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 3 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Шаповалова, Л. И. Контрольные задания по курсу «Русский язык» для студентов специальности 1-01 02 02-04 «Начальное образование. Белорусский язык и литература», 1-01 02 02-02 «Начальное образование. Изобразительное искусство», 1-01 02 01 «Начальное образование» // Л. И. Шаповалова, Е. А. Свириденко. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 133 с.
- Свириденко, Е. А. Разнокорневая лексика в языке и речи: учебно-методический комплекс дисциплины по выбору «Омолексы, паралексы, гетеролексы (на материале русского и белорусского языков)» / Е. А. Свириденко. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 64 с.: ил.
- Методика преподавания русского языка и литературного чтения в начальной школе: методические указания / сост. Е. А. Свириденко, С. В. Туркова. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 76 с.: ил.
- Свириденко, Е. А. Культура речи: практикум / Е. А. Свириденко. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 64 с.: ил.
- Свириденко, Е. А. Анализ языковых единиц: учебно-методические материалы / Е. А. Свириденко, Л. И. Шаповалова. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 112 с.: ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Свириденко, Е. А. Тыпы фармальна-семантычных адносін руска-беларускіх гетэролексаў-назоўнікаў / А. А. Свириденко // *Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка*. – 2000. – № 1. – С. 36–40.
- Свириденко, Е. А. Русско-белорусские гетеролексы как предмет исследования / Е. А. Свириденко // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2001. – № 2-3. – С. 92–100.
- Свириденко, Е. А. К вопросу о семантической эквивалентности (на примере разнокорневых коррелятов лексики русского и белорусского языков) / Е. А. Свириденко // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2003. – № 4. – С. 125–129.
- Свириденко, Е. А. Коммуникативно-прагматический диапазон лексики русского и белорусского языков в речи их носителей / Е. А. Свириденко // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова, Сер. А, Гуманітарныя навукі: Гісторыя. Філасофія. Філалогія*. – 2011. – № 1(37). – С. 74–79.

Статьи в научных сборниках:

- Свириденко, Е. А. Из наблюдений над русско-белорусскими лексическими соответствиями / Е. А. Свириденко // *TERRA ALBA I. Праблемы беларускага літаратурназнаўства: (да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова)*; рэд. С. І. Даніленка, Я. Я. Іваноў; рэдкал. Я. І. Клімуць [і інш.]. – Мінск: Маладзёжнае навучнае таварыства, 2000. – С. 294–298.
- Свириденко, Е. А. К характеристике морфемной структуры суффиксальных гетеролекс-глаголов / Е. А. Свириденко // *Акрыленыя словам: зб. артыкулаў, успамінаў*; рэдкал. Я. І. Клімуць [і інш.]. – Могилёў: МДУ ім. А. А. Куляшова, 2001. – С. 149–154.
- Свириденко, Е. А. Семантические особенности разнокорневой лексики (на материале русского и белорусского языков) / Е. А. Свириденко // *Восточнославянские языки в европейском языковом контексте: сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции*; под ред. А. В. Иванова. –

Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 113–121.

- Свириденко, Е. А. Вариантность слова в белорусской части двуязычного словаря / Е. А. Свириденко // Интегративные функции русского языка и культуры в системе непрерывного образования Беларуси, России, Украины : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции ; под ред. А. В. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 123–127.
- Свириденко, Е. А. Формирование речевой культуры будущего учителя начальных классов в процессе его профессиональной подготовки / Е. А. Свириденко // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей по материалам Международной конференции ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 81–83.

СТАРОВОЙТОВА Татьяна Алексеевна

Родилась 12 марта 1957 г. в г. Могилеве. В 1979 г. окончила факультет начального обучения Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Педагогика и методика начального обучения». С 1982 г. работает на кафедре педагогики и методики начального обучения МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1982–1984), старшим преподавателем (1989–1994), доцентом (1994–1997). С 1997 г. – заведующий кафедрой педагогики и методики начального обучения.



Член Научно-методического совета университета, совета педагогического факультета, редакционной коллегии журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова», председатель первичной организации университета «Белорусского союза женщин».

В 1984 г. поступила и в 1989 г. окончила аспирантуру Минского педагогического института им. А. М. Горького. В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию «Воспитание трудовой активности у младших школьников в разновозрастном коллективе малокомплектной школы» по специальности «13.00.01 – Теория и история педагогики» (научный руководитель – профессор кандидат педагогических наук Г. Г. Петрович). Кандидат педагогических наук (1980). Доцент (1996).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика начального образования», спецкурсы «Формирование учебной деятельности младших школьников», «Организация проектной деятельности младших школьников», «Специфика педагогического процесса в сельской общеобразовательной школе», «Педагогические основы семейного воспитания».

Сфера научных интересов: организация воспитательной работы с младшими школьниками, педагогические основы семейного воспитания, проектирование образовательного процесса в сельской общеобразовательной школе Республики Беларусь, научно-методическое и учебное обеспечение педагогики начального образования, создание креативной образовательной среды на I ступени общего среднего образования.

Являлась научным руководителем экспериментального исследования «Сельская региональная система образования», членом ВНК в Национальном институте образования по проблеме «Научно-педагогические основы дифференциации учебно-воспитательного процесса в условиях сельской региональной образовательной системы» (2000–2005).

Осуществляет научное руководство аспирантами. В 1997 г. под ее руководством успешно защитила канди-

датскую диссертацию С. П. Чумакова по теме «Развитие творческих способностей младших школьников в учебной деятельности (на предметах гуманитарного цикла)».

В период с 1999 по 2009 гг. подготовила 7 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награждена Дипломом Министерства образования Республики Беларусь (2000), Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2003), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2008), Дипломом Республиканского конкурса «Женщина года – 2010».

Делегат IV Всебелорусского народного собрания (2010).

Участница ежегодных международных, республиканских, региональных научных конференций (Брест, Витебск, Гомель, Минск, Могилев, Мозырь), в том числе зарубежных (Нижний Новгород, Смоленск). Координатор республиканской научно-практической конференции «Креативная образовательная среда: состояние и направления развития» (Могилев, 2012).

Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций (из них 11 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Старовойтова, Т. А. Теоретико-методологические основы развития сельской школы в Беларуси : монография. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 132 с.

Учебные издания с грифом Национального института образования:

- Бесова, М. А. Педагогические технологии в начальной школе : пособие / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 180 с. [Рекомендовано Центром учебной книги и средств обучения Национального института образования в качестве пособия для студентов высших учебных заведений по специальности «Педагогика и методика начального обучения»]
- Бесова, М. А. Каникулы в оздоровительном лагере : пособие для педагогических работников оздоровительных лагерей / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. – Минск : Зорны Верасок, 2011. – 172 с. [Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]

Другие учебные пособия:

- Старовойтова, Т. А. Педагогика современной школы : теоретический аспект : учебное пособие / Т. А. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 1. – 96 с.
- Бесова, М. А. Воспитываем патриотов : пособие для учителей начальных классов / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. – Мозырь : Белый ветер, 2007. – 135 с. : ил.
- Бесова, М. А. Шестой школьный день – день игры, познания, труда, общения : пособие для педагогов общеобразовательных учреждений / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. – Мозырь : Белый ветер, 2009. – 162 с. : ил.

Учебно-методические издания:

- Старовойтова, Т. А. Технологии обучения в начальной школе : методическое пособие / Т. А. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 54 с.
- Старовойтова, Т. А. Игры, конкурсы, праздники в сельской школе / Т. А. Старовойтова. – Мозырь : Белый ветер, 2003. – 80 с.
- Старовойтова, Т. А. От зернышка до каравая / Т. А. Старовойтова. – Мозырь : Содействие, 2007. – 60 с.
- Старовойтова, Т. А. Педагогические основы семейного воспитания : методические рекомендации / Т. А. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 56 с.

- Буткевич, В. В. Люби и знай родной край : уроки гражданственности в начальной школе / В. В. Буткевич, М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. – Минск : Пачатковая школа, 2009. – 128 с. : ил.
- Старовойтова, Т. А. Формирование умений учебной деятельности у младших школьников : учебно-методические материалы / Т. А. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 52 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Старовойтова, Т. А. Арганізацыя педагагічнага працэсу ў аграрнай школе / Т. А. Старовойтова // АiВ. – 2001. – № 9. – С. 8–11.
- Старовойтова, Т. А. Трудовое становление сельских школьников / Т. А. Старовойтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 4(13). – С. 103–105.
- Старовойтова, Т. А. Вариативное развитие современной сельской школы / Т. А. Старовойтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 2-3(15). – С. 206–210.
- Старовойтова, Т. А. Педагогические взгляды С. А. Рачинского на сельскую школу / Т. А. Старовойтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 4(19). – С. 188–192.
- Старовойтова, Т. А. Ценностно-смысловые ориентиры сельской школы / Т. А. Старовойтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 1(23). – С. 202–206.
- Старовойтова, Т. А. Формирование у младших школьников ценностного отношения к миру / Т. А. Старовойтова, М. А. Бесова // Пачатковая школа. – 2007. – № 8. – С. 17–19.
- Старовойтова, Т. А. Научно-методические основы патриотического воспитания младших школьников / Т. А. Старовойтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2010. – № 2(36). – С. 4–11.

Статьи в журналах:

- Старовойтова, Т. А. Самообслуживание в школе и дома / Т. А. Старовойтова // Пачатковае навучанне : сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2001. – № 6(25). – С. 58–63.
- Старовойтова, Т. А. Трудовое воспитание школьников сельской начальной малокомплектной школы / Т. А. Старовойтова // Пачатковае навучанне : сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2002. – № 1. – С. 43–45.
- Бесова, М. А. Патриотическое воспитание младших школьников / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова // Пачатковае навучанне : сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2007. – № 2. – С. 44–53.

СУЗАНОВИЧ Валентина Борисовна



Родилась 9 мая 1942 г. в Славянске Донецкой обл. (Украина). Окончила с отличием филологический факультет Ташкентского государственного университета им. В. И. Ленина по специальности «Русский язык и литература» (1966). Работала преподавателем кафедры русского языка Каршинского государственного педагогического института (1966–1967), преподавателем кафедры русского языка и литературы (1970–1973), старшим преподавателем кафедры русского языка и общего языкознания (1973–1977) Ташкентского областного государственного педагогического института. Старший преподаватель (1977–1983), доцент (1983–2002) кафедры русского языка, с 2006 г. – доцент кафедры белорусского и русского языков МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова.

В 1967 г. поступила и в 1970 г. окончила аспирантуру Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (при кафедре русского языка) по специальности «Русский язык». Кандидатская диссертация «Существо-

тельные с суффиксом -л(о) и их производные в русском языке» (научный руководитель – член-корреспондент АПН СССР, доктор филологических наук, профессор Н. М. Шанский) защищена в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук (1974). Доцент (1983).

Основные преподаваемые дисциплины: «Старославянский язык», «Историческая грамматика русского языка», «История русского литературного языка», «Русская диалектология».

Сфера научных интересов: историческая грамматика русского языка (словообразование), русская диалектология (лексика и фразеология переходных русско-белорусских говоров), лексикография (русско-белорусских переходных говоров), ареальная лингвистика, этнолингвистика, социоллингвистика и др.

Руководитель и разработчик проекта «Словарь могилевско-смоленских пограничных говоров» (1986–2011); член редколлегии Словаря (2002–2011). Разработчик проекта «Фразеологический словарь говоров могилевско-смоленского пограничья» (2005–2011). Руководитель раздела «Языковая ситуация Верхнего Поднепровья» задания Могилевского облисполкома «История и культура Верхнего Поднепровья» (2000–2001).

Участник более 60 научных конференций, в т.ч. более 50 международных, из них 18 зарубежных.

Автор более 90 научных и учебно-методических публикаций (из них 19 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Сузанович, В. Б. Исторический комментарий фонетических явлений в современном русском языке : учебное пособие / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 199 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов филологических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования*]

Учебно-методические издания:

- Сузанович, В. Б. Контрольная работа № 1 по исторической грамматике русского языка : раздел «Историческая фонетика» : для студентов ОЗО филологического факультета / В. Б. Сузанович. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1980. – 27 с.
- Сузанович, В. Б. Контрольная работа № 2 по исторической грамматике русского языка : разделы «Историческая морфология», «Исторический синтаксис» : для студентов ОЗО филологического факультета / В. Б. Сузанович. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1982. – 21 с.
- Методические указания к контрольной работе по русской диалектологии в условиях русско-белорусского двуязычия : для студентов ОЗО филологического факультета / сост. В. Б. Сузанович, Л. А. Новикова. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1985. – 32 с.
- Методические указания к контрольной работе по русской диалектологии в условиях белорусско-русского двуязычия : для студентов ОЗО филологического факультета / сост. В. Б. Сузанович, Т. С. Воробьева ; ред. Л. И. Шаповалова. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1996. – 29 с.
- Основы научно-исследовательской работы студентов : содержание и научный аппарат спецкурса : методические рекомендации / авт.-сост. В. Б. Сузанович ; отв. ред. Л. И. Шаповалова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 48 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Сузанович, В. Б. Вопрос о происхождении конечного *-а* в словах типа «запеваля» / В. Б. Сузанович // Научные труды Ташкентского государственного университета. – Ташкент : [б. и.], 1973. – Вып. 449 : Вопросы русского языкознания. – С. 116–125.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Сузанович, В. Б. Имена существительные на -ло в современном русском языке / В. Б. Сузанович // Русский язык в школе. – 1973. – № 5. – С. 79–81.
- Сузанович, В. Б. Несколько польских заимствований в русском языке / В. Б. Сузанович // Русский язык в школе. – 1973. – № 3. – С. 107–108.
- Сузанович, В. Б. Окказионализмы в произведениях Всеволода Иванова / В. Б. Сузанович // Актуальные проблемы русского словообразования : сб. статей ; редкол. А. Н. Тихонов [и др.] ; Ташкентский государственный педагогический институт им. Низами. – Ташкент : [б. и.], 1975. – С. 147–152.
- Сузанович, В. Б. Личные имена в национально-смешанных семьях / В. Б. Сузанович // Ономастика Средней Азии : сб. науч. статей ; отв. ред. В. А. Никонов, А. М. Решетов ; Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. – М. : Наука, 1978. – С. 195–200.
- Сузанович, В. Б. К проблеме изучения диахронического словообразования / В. Б. Сузанович // Этимологические исследования по русскому языку : сб. науч. статей ; под ред. Н. М. Шанского. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1981. – Вып. IX. – С. 228–235.
- Сузанович, В. Б. Фразеологические единицы в говорах могилевско-смоленского пограничья / В. Б. Сузанович // Русский язык : межведомственный сб. науч. статей ; редкол. П. П. Шуба [и др.]. – Минск : Университетское, 1988. – Вып. 8. – С. 154–158.
- Сузанович, В. Б. О некоторых вопросах диалектной синонимии : в связи с составлением «Словаря пограничных могилевско-смоленских говоров» / В. Б. Сузанович // Лексическая и синтаксическая синонимия : межвузовский сб. науч. трудов ; отв. ред. проф. Е. Н. Борисова. – Смоленск : [б. и.], 1989. – С. 60–67.
- Сузанович, В. Б. Трансформация древнерусской лексики в говорах могилевско-смоленского пограничья / В. Б. Сузанович // Актуальные вопросы лексикологии в историческом и синхронном освещении : межвузовский сб. науч. трудов ; отв. ред. И. А. Королева. – Смоленск : СГПИ, 1995. – С. 53–57.
- Сузанович, В. Из опыта составления словарных статей для «Словаря могилевско-смоленских пограничных говоров» / В. Сузанович, Л. Шаповалова, И. Лапицкая // *Vocabulum et vocabularium* : сб. науч. трудов по лексикографии ; под ред. В. В. Дубичинского ; Харьковское лексикографическое общество. – Харьков : [б. и.], 1998. – Вып. 6. – С. 117–120.
- Сузанович, В. Б. Особенности построения словарной статьи в «Словаре могилевско-смоленских пограничных говоров» / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова // Четвертые Поливановские чтения : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений, Смоленск, 19–20 мая 1998 г. – Смоленск : СГПУ, 1998. – Ч. 1 : История славянских языков и диалектология. – С. 173–178.
- Сузанович, В. Б. О специфике «Словаря могилевско-смоленских пограничных говоров» / В. Б. Сузанович // *Vocabulum et vocabularium* : сб. науч. трудов по лексикографии / редкол. В. В. Дубичинский [и др.] ; Харьковское лексикографическое общество. – Гродно : [б. и.], 1998. – Вып. 5. – С. 160–163.
- Сузанович, В. Б. Разработка фразеологических оборотов в «Словаре могилевско-смоленских пограничных говоров» / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова // Разноуровневые характеристики лексических единиц : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений, Смоленск, 29–30 июля 1999 г. – Смоленск : СГПУ, 1999. – Ч. 1 : История языка и диалектология. – С. 147–151.
- Сузанович, В. Б. Варианты слов и их подача в «Словаре могилевско-смоленских пограничных говоров» / В. Б. Сузанович // Пятые Поливановские чтения : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений, Смоленск, 16–18 мая 2000 г. – Смоленск : СГПУ, 2000. – Ч. 3 : Вопросы грамматики, лексикографии и методики. – С. 61–68.
- Сузанович, В. Б. Лексикографическая разработка диалектной синонимии : к вопросу о подаче синонимов в «Словаре могилевско-смоленских пограничных говоров» / В. Б. Сузанович // Разноуровневые характеристики лексических единиц : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений конференции, Смоленск, 19–20 июня 2000 г. – Смоленск : СГПУ, 2001. – Ч. 2 : История языка и диалектология. Ономастика. – С. 127–132.
- Сузанович, В. Б. К вопросу о польском влиянии в говорах могилевско-смоленского пограничья / В. Б. Сузанович // Разноуровневые характеристики лексических единиц : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений конференции, Смоленск, 16–17 апреля 2002 г. – Смоленск : Смядынь, 2002. – С. 196–202.
- Шаповалова, Л. Польскія запазычаны ў гаворках магілёўска-смаленскага памежжа і іх гістарычныя вытокі / Л. Шаповалова, В. Сузанович // *Wielojęzyczność i wielokulturowość pogranicza polskowshodniostłowińskiego – tylko spuścizna Wielkiego Księstwa Litewskiego czy także szansa na przyszłość?* ; pod red. nauk. Z. Abramowicz. – Białystok : [s. n.], 2002. – С. 91–103.
- Сузанович, В. Б. Проект «Словаря могилевско-смоленских пограничных говоров» : проблемы и решения / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова, И. Н. Лапицкая // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 162–167.
- Сузанович, В. Б. Продолжение и развитие традиций «Словаря смоленских говоров» в лексикографической практике Беларуси / В. Б. Сузанович // Слово : внутренняя и внешняя система : сб. статей по материалам докладов и сообщений Международной научной конференции / Министерство образования и науки РФ ; Смоленский государственный университет. – Смоленск : СмолГУ, 2005. – С. 38–44.
- Сузанович, В. Б. Языковая ситуация могилевско-смоленского пограничья / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова // Седьмые Поливановские чтения : сб. статей по материалам докладов и сообщений, Смоленск, 11–12 октября 2005 г. / Смоленский государственный педагогический университет ; редкол. И. А. Королева [и др.]. – Смоленск : СГПУ, 2005. – Ч. 3 : Идеи Е. Д. Поливанова в современном воплощении. – С. 92–99.
- Сузанович, В. Б. Опыт диахронического описания словообразовательного типа (учителю Николаю Максимовичу Шанскому посвящается) / В. Б. Сузанович // Текст, язык, человек : сб. науч. трудов : в 2 ч. / МГПУ им. И. П. Шамякина ; отв. ред. С. Б. Кураш, В. Ф. Русецкий. – Мозырь : МГПУ, 2007. – Ч. 1. – С. 110–112.
- Сузанович, В. Б. Гол как сокол (альтернативная этимологическая версия фразеологизма) / В. Б. Сузанович // Актуальные проблемы исторического и современного языкознания : сб. науч. статей, посвященных памяти проф. Е. И. Борисовой (к 80-летию со дня рождения). – Смоленск : [б. и.], 2010. – С. 65–72.
- Шаповалова, Л. И. Из истории формирования диалектного фразеологизма *балы бить (точить)* / Л. И. Шаповалова, В. Б. Сузанович // Славянская фразеология в синхронии диахронии : сб. науч. статей / ГГУ им. Ф. Скорины ; редкол. В. И. Коваль [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – Вып. 1. – С. 280–285.

ЦАПРИЛОВА Надежда Михайловна

Родилась 8 августа 1947 г. в г. Ростов-на-Дону. В 1965 г. окончила Смоленское музыкальное училище им. М. И. Глинки, а в 1970 г. – Белорусскую государственную консерваторию им. А. В. Луначарского по специальности «Дирижер хора. Преподаватель хоровых дисциплин». Работала преподавателем музыкальных дисциплин в Смоленском педучилище (1970–1971), концертмейстером (1971) а затем преподавателем дирижерско-хорового отделения Кировабдского музыкального училища им. Г. Гусейнли (1971–1991), преподавателем кафедры музыки Могилевского государственного пединститута (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова (1991–1997), старшим преподавателем кафедры фортепиано и вокально-хоровых дисциплин (с 1998 г.).

Член художественного совета университета.

Окончила авторские курсы В. В. Емельянова по инновационной вокальной технологии «Фонопедический метод развития голоса» (1997–2002 гг., Санкт-Петербург, Москва), получила сертификат, разработала и вела спецкурс по инновационным вокальным технологиям, проводила семинары в Новополюцке, Орше, Бобруйске. Регулярно проводит мастер-классы, ведет занятия в УО «Могилевский государственный областной институт развития образования».

Организовала в университете и бессменно руководит вокальным ансамблем «Ad libitum» (с 1997 г.). В 2006 г. коллективу присвоено звание «народный», в 2010 г. звание успешно подтверждено. Ансамбль неоднократно становился лауреатом и призером конкурсов и фестивалей, в том числе 5 международных, 3 республиканских.

В 2007 г. коллектив находился с благотворительными концертами в Германии, подготовив программу из 37 произведений академической, народной, эстрадной, джазовой музыки, являлся участником Международных фестивалей в рамках акции «Память» в Смоленске (2005) и «Мы вместе» в Брянске (2009), принял участие в праздновании дня города Звенигорода Московской области (2010).

В 2005–2009 гг. на базе школы искусств № 2 г. Могилева впервые в городе создала музыкальный детский театр и осуществила постановку ряда детских музыкальных спектаклей в сопровождении симфонического оркестра педагогов школы.

Основные преподаваемые дисциплины: дирижирование, вокал, хоровой класс, ансамблевое пение.

Награждена грамотами, дипломами, значком «Победитель социалистического соревнования», медалью «Ветеран труда».

Участник более 10 научных конференций, в том числе 6 международных.



ЧУМАКОВА Светлана Петровна

Родилась 16 сентября 1977 г. в д. Плисса Глубокского района Витебской области. В 1999 г. окончила с отличием педагогический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Педагогика и методика начального обучения» с дополнительной специальностью «Практическая психология». С 1999 г. работает на кафедре педагогики и методики начального обучения МГУ им. А. А. Кулешова – ассистентом (1999–2004), старшим преподавателем (2004–2009), доцентом (с 2009 г.).



В 1999 г. поступила и в 2002 г. окончила аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования». В 2007 г. в БГПУ им. М. Танка защитила кандидатскую диссертацию «Развитие творческих способностей младших школьников в учебной деятельности (на материале предметов гуманитарного цикла)» (научный руководитель – кандидат педагогических наук доцент Т. А. Старовойтова). Кандидат педагогических наук (2007). Доцент (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика начального образования», «Педагогика», «Основы социальной педагогики».

Сфера научных интересов: теоретические основы воспитания младших школьников, развитие творческих способностей личности, научно-методическое и учебное обеспечение педагогики начального образования.

В 2010 г. подготовила призера республиканского конкурса студенческих научных работ.

Участник более 29 научных и научно-практических конференций, в т.ч. более 12 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 48 научных и учебно-методических публикаций (из них 6 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Пособия:

- Чумакова, С. П. Основы коррекционной педагогики : пособие / С. П. Чумакова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 80 с.
- Чумакова, С. П. Творческие задания по русскому языку : 2–4 классы : пособие для учителей / С. П. Чумакова. – Мозырь : Белый Ветер, 2006. – 46 с.

Учебно-методические издания:

- Чумакова, С. П. Использование учебных творческих заданий в начальной школе : методические рекомендации / С. П. Чумакова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 36 с.
- Чумакова, С. П. Развитие творческих способностей младших школьников : методические рекомендации / С. П. Чумакова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 34 с.
- Чумакова, С. П. Практические занятия по социальной педагогике : методические рекомендации для студентов педагогического факультета / С. П. Чумакова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 48 с.
- Чумакова, С. П. Воспитание младших школьников: педагогические ситуации и задачи : методические рекомендации / С. П. Чумакова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 64 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Чабатарэўская, Т. М. Методыка работы над састваўнымі задачамі ў 3 класе / Т. М. Чабатарэўская, С. П. Чумакова // Пачатковая школа. – 1998. – № 4. – С. 16–19.
- Чумакова, С. П. Особенности творческого мышления младших школьников / С. П. Чумакова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 4. – С. 110–113.
- Чумакова, С. П. Учебные творческие задания как средство активизации познавательной деятельности учащихся / С. П. Чумакова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 2-3. – С. 161–167.
- Чумакова, С. П. Формирование познавательной активности младших школьников на основе межпредметных связей / С. П. Чумакова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 1. – С. 170–174.
- Чумакова, С. П. К вершинам творчества. Принципы организации творческой деятельности младших школьников / С. П. Чумакова // Пачатковая школа. – 2007. – № 8 – С. 37–39.
- Чумакова, С. П. Развитие творческих способностей младших школьников в учебной деятельности / Т. А. Старовойтова, С. П. Чумакова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 4(31). – С. 214–220.

- Чумакова, С. П. Графические опоры как средство интеллектуального развития младших школьников / С. П. Чумакова // Пачатковая школа. – 2009. – № 5 – С. 41–43.
- Чумакова, С. П. Творческие задания по литературному чтению / С. П. Чумакова // Пачатковая школа. – 2009. – № 4 – С. 17–19.
- Чумакова, С. П. Творить играя : развивающие игры по русскому языку / С. П. Чумакова // Пачатковае навучанне : сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2010. – № 1. – С. 20–22.
- Чумакова, С. П. Предупреждение неуспеваемости младших школьников на основе индивидуально-творческого подхода / С. П. Чумакова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Педагогіка і псіхалогія. – 2010. – № 2(36). – С. 17–25.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Чумакова, С. П. Творческая деятельность младших школьников в системе межличностных отношений / С. П. Чумакова // Подготовка учителя начальных классов: опыт, проблемы, перспективы : сб. науч. статей / СГПУ ; редкол. Н. И. Грюцева [и др.]. – Смоленск : СГПУ, 2001. – С. 100–107.
- Старовойтова, Т. А. Интеллектуальные задания по русскому языку / Т. А. Старовойтова, С. П. Чумакова // Пачатковае навучанне : сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2001. – № 6. – С. 39–41.
- Чумакова, С. П. Изучение познавательной активности младших школьников / С. П. Чумакова // Пачатковае навучанне : сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2002. – № 1. – С. 34–42.

ШАПОВАЛОВА Людмила Ивановна

Родилась 1 февраля 1948 г. в д. Золино Дзержинского района Горьковской области (Россия). В 1970 г. окончила с отличием филологический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». С 1971 г. работала на кафедре русского языка МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – лаборантом (1971–1972), преподавателем (1972–1975), старшим преподавателем (1975–1976; 1979–1987), доцентом (1987–2001); с 2001 г. работает на педагогическом факультете – заведующим кафедрой белорусского и русского языков (2001–2011), доцентом этой кафедры (с 2012 г.).



Член Совета университета, член Совета педагогического факультета.

В 1976 г. поступила и в 1979 г. окончила аспирантуру Белорусского государственного университета по специальности «Русский язык». В 1980 г. в БГУ защитила кандидатскую диссертацию «Формы и функции обращения в современном русском языке» (научный руководитель – кандидат филологических наук Г. Н. Ключев). Кандидат филологических наук (1980). Доцент (1989).

Основные преподаваемые дисциплины: «Историческая грамматика русского языка», «История русского литературного языка», «Диалектология», «Современный русский язык», «Русский язык», «Культура речи».

Сфера научных интересов: современный русский язык (синтаксис, фразеология), русская диалектология (лексика и фразеология русско-белорусских переходных говоров), лексикография и фразеография (русско-белорусских переходных говоров), ареальная лингвистика, социолингвистика и др.

Разработчик проекта «Словарь могилевско-смоленских пограничных говоров» (1994–2011); член редколлегии Словаря (2002–2011). Руководитель проекта «Фразеологичес-

кий словарь говоров могилевско-смоленского пограничья» (2005–2011). Разработчик раздела «Языковая ситуация Верхнего Поднепровья» задания Могилевского облисполкома «История и культура Верхнего Поднепровья» (2000–2001). В составе ВНК по договору с Республиканским институтом контроля знаний принимала участие в разработке заданий по русскому языку для централизованного тестирования (2004–2007), тестовых заданий, предназначенных для контроля знаний по русскому языку учащихся 5–11 кл. общеобразовательной школы (2010).

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. более 40 международных, из них 19 зарубежных. Координатор Республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы начального обучения и эстетического воспитания школьников» (Могилев, с 2009 по 2011 г.).

Автор около 90 научных и учебно-методических публикаций (из них 28 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Сузанович, В. Б. Исторический комментарий фонетических явлений в современном русском языке : учебное пособие / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 199 с. [Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов филологических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования]

Учебно-методические издания:

- Шаповалова, Л. И. Тренировочные упражнения по современному русскому языку : для студентов факультета дошкольного воспитания / Л. И. Шаповалова. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1982. – Ч. 1 : Фонетика, фонология, орфоэпия, графика, орфография. – 19 с.
- Шаповалова, Л. И. Методические указания и материалы к практическим занятиям по истории русского литературного языка : для студентов филологического факультета / Л. И. Шаповалова. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1983. – 24 с.
- Шаповалова, Л. И. Задания и методические указания для самостоятельной работы по современному русскому языку : для студентов филологического факультета / Л. И. Шаповалова, Л. А. Новикова ; ред. О. В. Озаровский. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1987. – Ч. 1 : Фонетика, фонология, орфоэпия, графика, орфография. – 17 с.
- Шаповалова, Л. И. Методические рекомендации к разбору языковых единиц всех уровней : для студентов филологического факультета / Л. И. Шаповалова [и др.] ; ред. В. Б. Сузанович. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1989. – 24 с.
- Шаповалова, Л. И. Фонетический анализ на практических занятиях по современному русскому языку / Л. И. Шаповалова, Л. А. Новикова // Методические материалы по вопросам преподавания русского языка в высшей школе / редкол. П. П. Шуба [и др.] ; БГУ им. В. И. Ленина [и др.]. – Минск : [б. и.], 1989. – С. 7–17.
- Рекомендации по подготовке учащихся к олимпиаде по русскому языку / сост. Л. И. Шаповалова [и др.] ; Могилевский областной ИПК и переподготовки руководящих работников и специалистов образования. – Могилев : [б. и.], 1999. – 49 с.
- Сборник тренировочных диктантов по русскому языку для поступающих в вузы / сост. Л. И. Шаповалова [и др.]. – Могилев : [б. и.], 2001. – 64 с.
- Современный русский язык : программа для вышших учебных заведений по специальности «Логопедия» / авт.-сост. Л. И. Шаповалова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 16 с.
- Контрольные задания по курсу «Русский язык» для студентов специальности 1-01 02 02-04 «Начальное образование. Белорусский язык и литература»,

1-01 02 02-02 «Начальное образование. Изобразительное искусство», 1-01 02 01 «Начальное образование» / авт.-сост. Л. И. Шаповалова, Е. А. Свириденко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 133 с.

- Сборник заданий олимпиады по русскому языку в Республике Беларусь / сост. М. В. Ладутко [и др.]; БРУ ; ред. Л. И. Шаповалова. – Могилев : [б. и.], 2006. – 76 с.
- Свириденко, Е. А. Анализ языковых единиц : учебно-методические материалы / Е. А. Свириденко, Л. И. Шаповалова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 112 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Шаповалова, Л. И. Семантико-синтаксические особенности обращения в побудительном предложении / Л. И. Шаповалова // Вестник БГУ им. В. И. Ленина. Сер. 4. – 1977. – № 3. – С. 35–37.
- Шаповалова, Л. И. Изучение нестандартных форм обращения / Л. И. Шаповалова // Народная асвета. – 1978. – № 7. – С. 46–51.
- Шаповалова, Л. И. Семантическая структура стандартизированного обращения / Л. И. Шаповалова // Вестник БГУ им. В. И. Ленина. Сер., 4. – 1979. – № 3. – С. 35–37.
- Шаповалова, Л. И. Некоторые вопросы исторической фонетики в освещении Е. Ф. Карского / Л. И. Шаповалова // Веснік ГДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1. – 2000. – № 3(5). – С. 30–34.

Статьи в научных сборниках:

- Фразеологические кальки английского происхождения с опорным словом «война» // Русский язык : межведомственный сб. науч. статей / редкол. П. П. Шуба [и др.]. – Минск : Университетское, 1988. – Вып. 8. – С. 92–101.
- Сузанович, В. Б. Особенности построения словарной статьи в «Словаре могилевско-смоленских пограничных говоров» / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова // Четвертые Поливановские чтения : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений, Смоленск, 19–20 мая 1998 г. – Смоленск : СГПУ, 1998. – Ч. 1 : История славянских языков и диалектология. – С. 173–178.
- Шаповалова, Л. И. Способы подачи фразеологизмов и их разработка в «Словаре могилевско-смоленских пограничных говоров» / Л. И. Шаповалова // Vocabulum et vocabularium : сб. науч. трудов по лексикографии ; редкол. В. В. Дубичинский [и др.] ; Харьковское лексикографическое общество. – Гродно : [б. и.], 1998. – Вып. 5. – С. 84–87.
- Сузанович, В. Из опыта составления словарных статей для «Словаря могилевско-смоленских пограничных говоров» / В. Сузанович, Л. Шаповалова, И. Лапицкая // Vocabulum et vocabularium : сб. науч. трудов по лексикографии ; под ред. В. В. Дубичинского ; Харьковское лексикографическое общество. – Харьков : [б. и.], 1998. – Вып. 6. – С. 117–120.
- Сузанович, В. Б. Разработка фразеологических оборотов в «Словаре могилевско-смоленских пограничных говоров» / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова // Разноуровневые характеристики лексических единиц : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений, Смоленск, 29–30 июля 1999 г. – Смоленск : СГПУ, 1999. – Ч. 1 : История языка и диалектология. – С. 147–151.
- Шаповалова, Л. И. Наименования продуктов питания и блюд в говорах могилевско-смоленского пограничья: этнографический и исторический аспект / Л. И. Шаповалова // Актуальные проблемы исторической лексикологии и лексикографии : межвузовский сб. науч. трудов ; отв. ред. И. А. Королева. – Смоленск : СГПУ, 2000. – С. 115–120.
- Шаповалова, Л. И. Культурно-национальная коннотация фразеологизмов говоров могилевско-смоленского пограничья: на материале фразеологического ряда бездельничать / Л. И. Шаповалова // Акры-

ленья словам : зб. артыкулаў, успамінаў ; рэдкал. : Я. І. Клімуць [і інш.]. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – С. 161–169.

- Шаповалова, Л. Польскія запазычанні ў гаворках магілёўска-смаленскага памежжа і іх гістарычныя вытокі / Л. Шаповалова, В. Сузановіч // Wielojęzyczność i wielokulturowość pogranicza polskowshodniostłowińskiego – tylko spuścizna Wielkiego Księstwa Litewskiego czy także szansa na przyszłość? ; pod red. nauk. Z. Abramowicz. – Białystok : [s. n.], 2002. – С. 91–103.
- Шаповалова, Л. И. К проблеме структурно-типологического описания фразеологизмов / Л. И. Шаповалова // Разноуровневые характеристики лексических единиц : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений конференции, Смоленск, 16–17 апреля 2002 г. – Смоленск : Смядынь, 2002. – С. 73–77.
- Сузанович, В. Б. Проект «Словаря могилевско-смоленских пограничных говоров» : проблемы и решения / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова, И. Н. Лапицкая // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневецкого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 162–167.
- Шаповалова, Л. И. Опыт описания языковой ситуации малого города // Шестые Поливановские чтения : сб. статей по материалам докладов и сообщений Смоленск, 2003 г. / Смоленский государственный педагогический университет ; редкол. И. А. Королева [и др.]. – Смоленск : СГПУ, 2003. – Ч. 1 : Идеи Е. Д. Поливанова в свете современных лингвистических концепций: проблемы социолингвистики. – С. 102–108.
- Сузанович, В. Б. Языковая ситуация могилевско-смоленского пограничья / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова // Седьмые Поливановские чтения : сб. статей по материалам докладов и сообщений, Смоленск, 11–12 октября 2005 г. / Смоленский государственный педагогический университет ; редкол. И. А. Королева [и др.]. – Смоленск : СГПУ, 2005. – Ч. 3 : Идеи Е. Д. Поливанова в современном воплощении. – С. 92–99.
- Шаповалова, Л. И. Национально-культурная специфика терминов свадебной обрядности в говорах могилевско-смоленского пограничья / Л. И. Шаповалова, Т. С. Воробьева // Интегративные функции русского языка и культуры в системе непрерывного образования Беларуси, России, Украины : сб. науч. статей : материалы Международной научно-практической конференции, Могилев, 16 мая 2008 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 131–135.
- Шаповалова, Л. И. Из истории формирования диалектного фразеологизма *балы бить (точить)* / Л. И. Шаповалова, В. Б. Сузанович // Славянская фразеология в синхронии диахронии : сб. науч. статей / ГГУ им. Ф. Скорины ; редкол. В. И. Коваль [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – Вып. 1. – С. 280–285.

ЯКУБОВІЧ Тамара Іванаўна



Нарадзілася 22 студзеня 1952 г. у в. Рачкевічы Капыльскага раёна Мінскай вобласці. У 1973 г. скончыла філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». Працавала настаўнікам беларускай мовы і літаратуры Дараганайскай СШ Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці (1973–1974),

лабарантам кафедраў беларускай літаратуры, рускай мовы МДПІ (1974–1982), асістэнтам кафедраў беларускай мовы філалагічнага факультэта, беларускай і рускай моў педагогічнага факультэта МДПІ (1982–1989), старшым выкладчыкам кафедры беларускай і рускай моў педагогічнага факультэта (1989–2001), дацэнтам (2001–2005), старшым выкладчыкам (з 2005 г.).

Член савета факультэта і кіраўнік метадычнага аб'яднання куратараў (2005–2011), член інфармацыйнай групы факультэта, куратар; член журы ўніверсітэцкага конкурсу творчых работ, рэдакцыйнага савета газеты «Універсітэцкі веснік».

Супрацоўнічае з УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны інстытут развіцця адукацыі» (1992–2012): чытае лекцыі для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры вобласці; член журы (1994–2006), старшыня (2007–2009), намеснік старшыні журы (2010–2012) 3 тура рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў па беларускай мове і літаратуры.

Супрацоўнічае з ДУДА «Абласны цэнтр творчасці» (1995–2012): праводзіць прафарыентацыйную і работу па падрыхтоўцы да ЦТ па беларускай мове і алімпіяд рознага ўзросту вучняў 9–11 класаў.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Беларуская мова», «Сучасная беларуская мова», «Пытанні марфемікі і сінхронічнага словаўтварэння», «Складаныя пытанні беларускай граматыкі», «Беларуская мова. Прафесійная лексіка».

Сфера навуковых інтарэсаў: марфемная структура слова, словаўтварэнне і лексікалогія беларускай мовы.

Выканаўца заданняў Рэспубліканскага камітэта кантролю ведаў (2004) у складзе творчай групы па складанні тэставых заданняў па беларускай мове для правядзення ЦТ.

У перыяд з 2004 па 2011 гг. падрыхтавала 3 прызёраў рэспубліканскага конкурсу студэнцкіх навуковых работ.

Удзельнік больш за 40 навуковых канферэнцый, у тым ліку 7 міжнародных.

Аўтар больш за 50 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый (з іх 9 – у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Дапаможнікі з грыфам Навукова-метадычнага цэнтара вучэбнай кнігі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Якубовіч, Т. І. Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы : дапаможнік для навучэнцаў і студэнтаў / М. А. Аўласевіч, Т. І. Якубовіч. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. – Ч. 1. – 242 с. **[Рэкаменда-**

вана ўстановай «Навукова-метадычны цэнтр вучэбнай кнігі і сродкаў навучання» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці дапаможніка для навучэнцаў і студэнтаў]

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Якубовіч, Т. І. Метадычныя рэкамендацыі па моўным разборы ў ВНУ і ў пачатковай школе / аўт.-склад. Т. І. Якубовіч. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1998. – 42 с.
- Якубовіч, Т. І. Метадычныя рэкамендацыі па моўным разборы ў ВНУ і ў пачатковай школе / аўт.-склад. Т. І. Якубовіч. – 2-е выд. перапрац. і дап. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. – 56 с.
- Якубовіч, Т. І. Беларуская мова : фанетыка, арфапія, графіка, арфаграфія, лексікалогія, фразеалогія : практыкум / аўт.-склад. Т. І. Якубовіч [і інш.] ; пад рэд. С. Ф. Івановай. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 80 с.
- Якубовіч, Т. І. Матэрыялы да абласнога слоўніка Магілёўшчыны / аўт.-склад. Т. І. Якубовіч [і інш.]. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – Вып. 2. – 85 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях паводле патрабаванняў ВАК:

- Якубовіч, Т. І. Множнасць словаўтваральнай структуры слова ў словаўтваральных гнёздах з зыходнымі назоўнікамі / Т. І. Якубовіч // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1993. – № 2. – С. 20–23.
- Якубовіч, Т. І. Да пытання канфікснага словаўтварэння ў беларускай мове / Т. І. Якубовіч // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 4(22). – С. 89–95.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

- Якубовіч, Т. І. Пра адсубстантыўнае словаўтварэнне ў мове пазіі Аркадзя Куляшова / Т. І. Якубовіч // TERRA ALBA I. Праблемы беларускага літаратурнаўства : (да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова) ; рэд. С. І. Даніленка, Я. Я. Іваноў ; рэд.кал. Я. І. Клімуць [і інш.]. – Мінск : Маладзёжнае навуковае таварыства, 2000. – С. 75–77.
- Якубовіч, Т. І. Словаўтваральнае гняздо ў дэрываталогіі / Т. І. Якубовіч // Акрыленыя словам : зб. артыкулаў, успамінаў, падрыхтаваны на аснове матэрыялаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 1999 г. ; пад рэд. Я. І. Клімуця. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – С. 169–174.



ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Акулич Николай Васильевич
Барсуков Сергей Сергеевич
Быкова Светлана Юрьевна
Горкунов Валерий Александрович
Жарина Ирина Анатольевна
Иванцова Елена Юрьевна
Карабанов Александр Михайлович
Киселева Дина Владимировна
Клебанов Александр Владимирович
Клебанова Наталья Александровна
Лукин Олег Александрович
Пищалов Виталий Николаевич
Поляченко Лидия Дмитриевна
Ридевский Геннадий Владимирович
Седакова Валентина Антоновна
Смоляров Михаил Робертович
Сорока Александрина Витальевна
Тихончук Галина Николаевна
Шадраков Алексей Васильевич
Шарухо Игорь Николаевич

Электронный архив библиотеки имени А.А. Кулешова

АКУЛИЧ Николай Васильевич

Родился 25 августа 1971 г. в г. Могилеве. В 1993 г. окончил с отличием факультет физического воспитания Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова по специальности «Физическая культура». В 1993 г. принят на работу на должность ассистента кафедры анатомии и физиологии человека как молодой специалист. После окончания целевой аспирантуры Института физиологии АН Беларуси – старший преподаватель (1996–1999), доцент (с 2000) кафедры анатомии и физиологии человека МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова. С 2006 г. – заведующий лабораторией экологической физиологии Регионального центра коллективного пользования исследовательским оборудованием и приборами (с 2012 г. – Ресурсный центр).

В 1993 г. поступил и в 1996 г. окончил аспирантуру Института физиологии Академии наук Беларуси по специальности «Физиология человека и животных». В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию «Роль вентральных отделов ствола головного мозга в реализации ноцицептивных рефлексов при центральном введении эндотоксина» (научный руководитель – доктор медицинских наук В. А. Кульчицкий, научный консультант – академик доктор медицинских наук профессор В. Н. Турин). Кандидат биологических наук (1997). Доцент (2000).

Основные преподаваемые дисциплины: «Анатомия человека», «Физиология человека и животных», «Основы нейрофизиологии и невропатологии».

Сфера научных интересов: физиология, гематология, цитология.

Руководитель гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Изучить ответ иммунокомпетентных клеток крови на проатерогенные цитокины в патогенезе атеросклероза с применением системы анализа изображения» (2000–2002, № Б99М-042); гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Разработать критерии оценки апоптоза иммунокомпетентных клеток крови в патогенезе атеросклероза с применением системы анализа изображения» (2004–2006, № Б04М-203); задания Региональной программы «Развитие Могилевской области» «Разработать и внедрить практические рекомендации по профилактике развития у детей г. Могилева сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологии атеросклеротического генеза на основе комплексного обследования» (2004–2006, № МГ-049); задания Региональной программы «Развитие Могилевской области» «Определение критериев эффективности внутрисосудистого лазерного облучения крови у лиц с ишемической болезнью сердца» (2008–2009, № 2604); задания Министерства образования Республики Беларусь «Определение преморбидных биомаркеров лонгитудинального воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на организм человека на основе психофизиологических и клинико-лабораторных методов» (2009–2010).

Исполнитель социального заказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь (1997–1999) «Разработать методы неинвазивной и малоинвазивной диагностики раннего и осложненного течения атеросклеротического процесса у лиц, подвергающихся профессиональному воздействию ионизирующей радиации» (№ ГР 19974603); социального заказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь (1998–2000) «Изучить роль межклеточных координационных взаимодействий в патогенезе раннего и осложненного атеросклероза и разработать дифференцированные подходы к диагностике, профилактике и лечению» (№ ГР 19983905); задания Министерства образования Республики Беларусь «Эффекты мембранотоксического действия тяжелых металлов при экспериментальном моделировании» (2009–2010).



Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 20 международных, из них 7 – зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций (из них 30 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Акулич, Н. В. Гомеостазис : анализ концепции с позиции межклеточных взаимодействий : монография / Н. В. Акулич, Н. Г. Кручинский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 176 с.

Учебники и учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Биология : учеб. пособие для 9-го кл. общеобразоват. шк. / М. В. Мащенко, Н. В. Акулич, А. Г. Хрипкова. – Минск : Народная асвета, 2000. – 238 с. [Допущено Министерством образования Республики Беларусь]
- Мащенко, М. В. Биология: человек и его здоровье : 9 класс : экспериментальный учебник / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов, Н. В. Акулич. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2002. – 235 с. : ил. [Допущено Министерством образования Республики Беларусь]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- First and second phases of biphasic fever: two sequential stages of the sickness syndrome? / A. A. Romanovsky, V. A. Kulchitsky, N. V. Akulich, S. V. Koulchitsky, C. T. Simons, D. I. Sessler // American Journal of Physiology. – 1997. – Vol. 40. – R. 244-253.
- Акулич, Н. В. Монооксид азота и ноцицептивные процессы / С. В. Кульчицкий, Н. В. Акулич // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2000. – № 4. – С. 41-44.
- Модификация иммунного ответа при атеросклерозе / Н. В. Акулич, А. И. Тепляков, Е. В. Прищепова, Т. И. Чергерова, Н. Г. Кручинский // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2004. – № 2. – С. 49-52.
- Профессиональное и экологическое низкоуровневое воздействие: сравнительный аспект межклеточных и межсистемных взаимодействий / Н. Г. Кручинский, А. И. Тепляков, Н. В. Акулич и др. // Эффективная терапия. – 2004. – Т. 10. – № 1. – С. 65–73.
- Image analysis of lymphocytes chromatin at the apoptosis / N. V. Akulich, A. N. Osipenko, S. M. Vishnevskaya, N. G. Kruchinsky // J. Thromb. Haemost. – 2007. – Vol. 5, Supplement 2. – P-S-495.
- High-risk atherosclerosis of mogilev schoolchildren / N. V. Akulich, N. G. Kruchinsky // Journal of Thrombosis and Haemostasis. – 2009; Vol. 7, Suppl. 2. – PP-WE-820.
- Influence of various methods of the anesthesia on structurally functional parameters of erythrocytes in abdominal surgery / S. A. Tachyla, A. V. Marochkov, N. V. Akulich // SIGNAVITAE // 4th EUROPEAN-AMERICAN ANESTHESIA CONFERENCE CROATIA, DUBROVNIK, HOTEL PALACE, MAY 25-28, 2011. – P. 76.

БАРСУКОВ Сергей Сергеевич

Родился 1 ноября 1940 г. в д. Хальч Ветковского района Гомельской области. В 1965 г. окончил агрономический факультет БГСХА по специальности «Плодоовощеводство и виноградарство». В течение 1965–1970 гг. – заведующий Могилевского государственного сортоиспытательного участка по плодово-ягодным культурам, в 1978–1981 г. – начальник отдела Могилевской областной станции по химизации сельского хозяйства, в 1981–1992 гг. – старший



научный сотрудник Могилевской государственной областной сельскохозяйственной опытной станции. С 1992 г. работал в Могилевском государственном педагогическом институте (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова на кафедре биологии и химии – старшим преподавателем (1992–1993), доцентом (1993–1997), заведующим кафедрой биологии (1997–1999). На заслуженном отдыхе.

Входил в состав ученого специализированного совета при БГСХА (1984–1996) по защите кандидатских диссертаций.

В 1970 г. поступил и в 1974 г. окончил аспирантуру Белорусского НИИ земледелия по специальности «Растениеводство». В 1976 г. в Белорусском НИИ земледелия защитил кандидатскую диссертацию «Разработка приемов агротехники получения высоких урожаев ярового ячменя с подсевом и без посева клевера красного на разных типах почв БССР (научный руководитель – кандидат сельскохозяйственных наук А. Е. Осин). Кандидат сельскохозяйственных наук (1977). Доцент (1995).

Преподавал дисциплины: «Растениеводство», «Овощеводство», «Плодоводство», «Агробиология», «Почвоведение», «Земледелие», «Мелиорация и почвозащита», «Животноводство», «Прудовое рыбоводство».

Сфера научных интересов: интенсивные технологии возделывания полевых, овощных, плодово-ягодных культур, использование органических и минеральных удобрений, кормопроизводство, агрохимический мониторинг, селекция плодовых культур, применение сельскохозяйственных культур в народной медицине.

Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства БССР (1984); двумя медалями: «Ветеран труда» (1990); «Участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС» (1992).

Участник более 12 научных конференций, в том числе более 4 международных, из них 4 – зарубежных.

Автор более 680 научных, научно-популярных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Надточаев, Н. Ф. Выращивание кукурузы на силос и зерно / Н. Ф. Надточаев, С. С. Барсуков. – Минск : Ураджай, 1994. – 80 с.

Учебно-методические издания:

- Почвоведение : методические указания к лабораторно-практическим занятиям / сост. С. С. Барсуков, А. С. Барсуков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 24 с.
- Барсуков, С. С. Земледелие : методические указания к лабораторно-практическим занятиям / С. С. Барсуков, А. С. Барсуков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 28 с.
- Барсуков, С. С. Агробиология : методические указания к лабораторным и практическим занятиям / С. С. Барсуков, А. С. Барсуков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 64 с.
- Барсуков, С. С. Растениеводство : методические указания к лабораторным и практическим занятиям / С. С. Барсуков, А. С. Барсуков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 124 с.
- Барсуков, С. С. Овощеводство : методические указания к лабораторным и практическим занятиям / С. С. Барсуков, А. С. Барсуков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 72 с.
- Барсуков, С. С. Плодоводство : методические указания к лабораторным и практическим занятиям / С. С. Барсуков, А. С. Барсуков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 96 с.

Статьи в журналах:

- Барсуков, С. С. Технологические основы Возделывания сои на зерно (в общественных хозяйствах) / С. С. Барсуков // Белорусское сельское хозяйство. – 2005. – № 2. – С. 23–25.
- Барсуков, С. С. Соя / С. С. Барсуков // Календарь-справочник садовода и огородника. – 2005. – № 2. – С. 13–20.

- Барсуков, С. С. Технологические основы возделывания картофеля в личных подсобных хозяйствах / С. С. Барсуков // Белорусское сельское хозяйство. – 2008. – № 4. – С. 40–43.

БЫКОВА Светлана Юрьевна



Родилась 2 февраля 1955 г. в г. Альметьевске Татарской АССР. В 1989 г. окончила с отличием ветеринарный факультет Оренбургского ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственного института по специальности «Ветеринария». С 2008 г. работает на кафедре биологии МГУ им. А. А. Кулешова доцентом.

В 1991 г. поступила, а в 1994 г. окончила аспирантуру лаборатории эпизоотологии, микробиологии, иммунологии туберкулеза и паратуберкулеза Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии им. Я. Р. Коваленко (ВИЭВ, г. Москва). В 1994 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Течение туберкулеза у морских свинок на фоне инфицирования атипичными микобактериями» по специальности 16.00.03 – эпизоотология, микробиология, микология и иммунология (научный руководитель – доктор ветеринарных наук профессор Н. П. Овдиенко). Кандидат ветеринарных наук (1994).

Основные преподаваемые дисциплины: «Зоология позвоночных животных», «Физиология человека и животных», «Эволюция позвоночных животных», «Принципы и методы зоологических исследований», «Анатомия человека».

Сфера научных интересов: биотические и абиотические факторы, влияющие на продуктивность коров и ухудшающие качество молока; методология научных исследований в биологических дисциплинах.

В 2011 г. работа студентки Акулич К. В. «Содержание тяжелых металлов в абиотических, биотических средах и продуктах животного происхождения», подготовленная под руководством С. Ю. Быковой, на Республиканском конкурсе получила 3 категорию.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Быкова, С. Ю. Методические разработки по паразитологии для студентов ПГСХА по дисциплине «Основы ветеринарии» / С. Ю. Быкова. – Пенза : [б. и.], 1997. – 7 с.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Быкова, С. Ю. Обеззараживание кожи раствором фенола при туберкулинизации крупного рогатого скота / С. Ю. Быкова, В. И. Матыжев // Труды Оренбургского ордена Трудового Красного знамени. – 1991. – С. 96.
- Шуляк, А. Ф. Влияние наночастиц металлов на поствакцинальную реакцию крупного рогатого скота, иммунизированного против ИРТ / А. Ф. Шуляк, Г. Н. Величко, С. Ю. Быкова // Ветеринарная медицина 96 : межведомственный тематический научный сборник. – Харьков : [б. и.], 2012. – С. 255.

ГОРКУНОВ Валерий Александрович

Родился 1 апреля 1947 г. Закончил факультет агрохимии и почвоведения Белорусской сельскохозяйственной академии в 1971 г. С 1971 по 2000 г. работал старшим инженером-почвоведом, ведущим почвоведом проектного института «Белгипрозем». С 2000 г. работал в МГУ им. А. А. Кулешова на кафедре биологии – старшим преподавателем (2000–2002), доцентом (2002–2007), профессором (2007–2009). На заслуженном отдыхе.

С 1980 г. являлся членом Белорусского общества почвоведов, с 1997 г. – членом Белорусского географического общества, с 2008 г. – общества «Белая Русь». Являлся главным редактором журнала «Могилевский меридиан».

В 1993 г. окончил заочную аспирантуру РУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси» и в 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию «Структура почвенного покрова пахотных земель восточной части Республики Беларусь и их производительная способность». В 2006 г. защитил докторскую диссертацию «Структура почвенного покрова пахотных земель северо-восточной части Беларуси как основа оптимального землепользования» (научный консультант – доктор сельскохозяйственных наук профессор академик НАНБ Н. И. Смяен). Доктор сельскохозяйственных наук (2006). Доцент.

Сфера научных интересов: агрохимия, почвоведение.

Подготовил студенческую работу, получившую 2 категорию на республиканском конкурсе.

Участник более 15 международных научно-практических конференций.

Автор 68 научных публикаций.



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Горкунов, В. А. Структура почвенного покрова пахотных земель Могилевской области : монография / В. А. Горкунов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 183 с.
- Горкунов, В. А. Биота естественных и техногенных экосистем : монография / В. А. Горкунов, А. Л. Ефремов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 112 с.
- Горкунов, В. А. Структура почвенного покрова пахотных земель северо-восточной части Беларуси и их оптимальное использование : монография / В. А. Горкунов ; под науч. ред. Н. И. Смяена. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 256 с.

Учебные пособия:

- Горкунов, В. А. География Могилевской области : учебное пособие / В. А. Горкунов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 418 с.

Учебно-методические издания:

- Горкунов, В. А. Полевая практика по физиологии растений : методические указания / В. А. Горкунов, С. М. Вишневецкая. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 35 с.
- Горкунов, В. А. Организация севооборотов на пахотных землях Могилевской области : методические указания / В. А. Горкунов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 33 с.

ЖАРИНА Ирина Анатольевна

Родилась 8 июня 1975 г. в г. Могилеве. В 1997 г. окончила биологический факультет Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова по специальности «Биология. Химия». С 1996 по 1997 г. работала в средней школе № 34 г. Могилева и Могилевском областном лицее № 1 учителем химии. С 1997 г. работает на факультете естество-



знания МГУ им. А. А. Кулешова – ассистентом (1997–2004), старшим преподавателем (2004–2007), с 2007 г. – доцентом кафедры биологии.

В 1999 г. поступила и в 2004 г. окончила в аспирантуру ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича» НАН Беларуси по специальности «03.00.12 – Физиология и биохимия растений». В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию «Влияние физиологически активных веществ на морфофизиологические показатели и продуктивность различных генотипов льна-долгунца (*Linum usitatissimum* L.)» (научный руководитель – доктор биологических наук В. П. Деева). Кандидат биологических наук (2005).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физиология растений», «Геоботаника», «Биохимия растений», «Фитогормоны и их использование».

Сфера научных интересов: изменение метаболизма растений под влиянием индуцированных воздействий; влияние физиологически активных веществ на рост и развитие растений; фитогормоны и регуляторы роста, спектр их биологического действия и возможности использования в практике сельского хозяйства; экологические аспекты применения пестицидов.

Исполнитель Темпус-программы в УО «МГУ им. А. А. Кулешова» «Внедрение инструментов и политики по улучшению качества образования на институциональном уровне» (2010–2012); исполнитель задания Государственной программы научных исследований «Изучить с применением изотопа ¹⁵N влияние процессов иммобилизации–минерализации азота в почве на интенсивность поступления ¹³⁷Cs в растения» (2011–2013).

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. 10 международных, из них 1 зарубежная.

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 7 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Пособия:

- Жарина, И. А. Дыхание растений : пособие / И. А. Жарина – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 144 с.

Учебно-методические издания:

- Контрольные задания по курсу «Физиология растений» / авт.-сост. И. А. Жарина, И. И. Жукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.
- Геоботаника : методические рекомендации / авт.-сост. И. А. Жарина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 48 с.
- Жарина, И. А. Дыхание растений: методические указания к лабораторным работам / И. А. Жарина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 24 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Ковалева, И. А. (Жарина) Влияние регуляторов роста на длину стебля льна-долгунца / И. А. Ковалева // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. – 2003. – № 1(14). – С. 146–152.
- Жарина, И. А. Влияние регуляторов роста на темпы роста и развития льна-долгунца / И. А. Жарина, В. П. Деева // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2003. – № 4(17). – С. 146–152.
- Жарина, И. А. Влияние физиологически активных веществ на начальные фазы роста и развития льна-долгунца (*Linum usitatissimum elongata* L.) / И. А. Жарина, В. П. Деева // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. Біялагічных навук. – 2004. – № 1. – С. 54–57.
- Жарина, И. А. Влияние эмистина-С на начальные этапы роста растений льна-долгунца *Linum usitatissimum elongata* L.) / И. А. Жарина // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. Біялагічных навук. – 2005. – № 5. – С. 79–82.

Статьи в сборниках научных работ:

- Жарина, И. А. Некоторые аспекты совместного применения эпибрассинолида и пестицидов в посевах льна-долгунца (*Linum usitatissimum elongata* L.) / И. А. Жарина // Сборник трудов молодых ученых

Национальной академии наук Беларуси. – Минск : Логвинов, 2004. – С. 255–259.

- Жарина, И. А. Исследование растительности гидробиологических заказников Климовичского района Могилевской области / И. А. Жарина // Современные проблемы эволюционной биологии : Международная научно-методическая конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Ч. Дарвина и 150-летию выхода в свет «Происхождение видов...», 12–14 февраля 2009 г. : сборник статей. – Брянск : Брянское областное полиграфическое объединение, 2009. – С. 117–118.

ИВАНЦОВА Елена Юрьевна



Родилась 18 июля 1970 г. в г. Усть-Катав Челябинской области. В 1992 г. окончила биохимический факультет Витебского государственного педагогического института им. С. М. - Кирова. С 1992 по 1995 г. работала учителем биологии и химии в СШ № 10 г. Могилева, с 1995 по 1998 г. – в лицее «ЭКО» г. Киева. С 1998 г. работает на кафедре биологии МГУ им. А. А. Кулешова – мастером производственного обучения (1998–1999), ассистентом (1999–

2004), старшим преподавателем (2004–2009), заместителем декана по учебной работе факультета естествознания (2007–2011), заведующим кафедрой биологии (с 2011 г.).

В 2001 г. поступила и в 2004 г. окончила аспирантуру Белорусской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «Биотехнология». В 2008 г. в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси защитила кандидатскую диссертацию по теме «Генетические основы создания гибридов томата с повышенной лежкостью плодов» (научный руководитель – доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси А. В. Кильчевский) по специальности «Генетика». Кандидат биологических наук (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Генетика», «Цитология», «Гистология», «Генетика человека», «Биотехнология», «Экология растений».

Сфера научных интересов: общая генетика, биотехнология, экология растений, научно-методическое и учебное обеспечение цитологии и гистологии.

Руководитель научно-технической секции подпрограммы «Подготовка кадров в области биотехнологии» в рамках государственной программы «Инновационные биотехнологии».

Участник более 17 научных конференций, в том числе более 6 международных. Автор более 25 научных и учебно-методических публикаций (из них 17 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Разделы в коллективных монографиях:

- Иванцова, Е. Ю. Томат / Е. Ю. Иванцова // Генетические основы селекции растений. Частная генетика растений : в 4 т. / Национальная академия наук Беларуси, Институт генетики и цитологии ; науч. ред. : А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева. – Минск : Белорусская наука, 2010. – Т. 2. – Гл. 9. – С. 422–508.

Учебно-методические издания:

- Иванцова, Е. Ю. Контрольные задания по курсу «Генетика» / Е. Ю. Иванцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 128 с.
- Иванцова, Е. Ю. Лабораторный практикум по генетике : в 2 ч. / Е. Ю. Иванцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – Ч. 1. – 76 с.
- Иванцова, Е. Ю. Лабораторный практикум по генетике : в 2 ч. / Е. Ю. Иванцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – Ч. 2. – 65 с.

- Цитология : лабораторный практикум / авт.-сост. Е. Ю. Иванцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 32 с.
- Генетика : контрольные задания для студентов заочного отделения / сост. Е. Ю. Иванцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 20 с.
- Основы генетики человека : практикум / авт.-сост. Е. Ю. Иванцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 48 с. : ил.
- Основы молекулярно-генетического анализа : лабораторный практикум / О. Ю. Баранов, В. Е. Падутов, Е. Ю. Иванцова, О. В. Поворова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 44 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Иванцова, Е. Ю. Оценка генотипов томата открытого грунта в диаллельных скрещиваниях по признакам биохимического состава плодов и их лежкости / Е. Ю. Иванцова, А. В. Кильчевский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 2-3(24). – С. 218–223.
- Иванцова, Е. Ю. Наследование признаков урожайности и лежкости плодов у томата (*Lycopersicon esculentum* Mill) в открытом грунте / Е. Ю. Иванцова, А. В. Кильчевский // Весці НАН Беларусі. Сер., Біялагічных навук. – 2007. – № 2. – С. 36–40.
- Иванцова, Е. Ю. Оценка комбинационной способности генотипов томата открытого грунта в топкроссных скрещиваниях по урожайности и лежкости плодов / Е. Ю. Иванцова, А. В. Кильчевский, М. М. Добродькин // Весці НАН Беларусі. Сер. біялагічных навук. – 2007. – № 3. – С. 28–31.
- Иванцова, Е. Ю. Оценка генотипов томата открытого грунта в диаллельных скрещиваниях по признакам биохимического состава плодов и их лежкости / Е. Ю. Иванцова, А. В. Кильчевский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 2-3(24). – С. 218–223.
- Иванцова, Е. Ю. Наследование признаков урожайности и лежкости плодов у томата (*Lycopersicon esculentum* Mill) в открытом грунте / Е. Ю. Иванцова, А. В. Кильчевский // Весці НАН Беларусі. Сер. біялагічных навук. – 2007. – № 2. – С. 36–40.
- Иванцова, Е. Ю. Оценка комбинационной способности генотипов томата открытого грунта в топкроссных скрещиваниях по урожайности и лежкости плодов / Е. Ю. Иванцова, А. В. Кильчевский, М. М. Добродькин // Весці НАН Беларусі. Сер. біялагічных навук. – 2007. – № 3. – С. 28–31.

Статьи в научных сборниках работ:

- Иванцова, Е. Ю. Генетические основы селекции томата на гетерозис / Е. Ю. Иванцова // Молекулярная и прикладная генетика : сб. науч. трудов / Институт генетики и цитологии НАН Беларуси ; редкол. А. В. Кильчевский [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2008. – Т. 8. – С. 25–39.
- Иванцова, Е. Ю. Корреляционный анализ признаков урожайности, лежкости и биохимического состава плодов томата (*Lycopersicon esculentum* Mill) / Е. Ю. Иванцова // Молекулярная и прикладная генетика : сб. науч. трудов / Институт генетики и цитологии НАН Беларуси ; редкол. А. В. Кильчевский [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2009. – Т. 10. – С. 7–12.

КАРАБАНОВ Александр Михайлович



Родился 1 января 1948 г. в г.п. Зельва Гродненской области. В 1975 г. окончил Витебский ветеринарный институт. В течение года работал врачом-токсикологом Гродненской ветеринарной лаборатории. В 1976–1991 гг. – ассистент кафедры физиологии Гродненского сельскохозяй-

ственного института. До 1998 г. работал старшим преподавателем кафедры физиологии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. С 1998 г. работал на кафедре биологии Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова доцентом (1998–1999), заведующим кафедрой (1999–2007). Ушел из жизни в июне 2009 г.

В 1993 г. защитил докторскую диссертацию по специальности «Физиология человека и животных» «Биологические основы применения сапропелей в животноводстве».

Сфера научных интересов: получение биологически активных препаратов и внедрению их в животноводство, исследования в области генезиса, использование и охрана сапропелевых месторождений Беларуси. Под его руководством был разработан электронный кадастр базы данных по сапропелям, компьютерная технология оценки сапропелевых отложений.

Руководитель заданий Государственной программы ориентированных фундаментальных исследований «Природные ресурсы и ландшафты» «Разработать комплексную оценку состояния озерных отложений в местах произрастания водных реликтовых растений, занесенных в Красную книгу Беларуси» (2001–2005, № ГР 2002601), Государственной программы ориентированных фундаментальных исследований «Экология и адаптация» «Изучение влияния на человека факторов окружающей среды в экологическом лагере» (2002–2005, № ГР 2002795), отдельного проекта Министерства образования «Изучение содержания тяжелых металлов в молоке животных и разработка способа снижения токсических элементов в железодекстрановых препаратах» (2005–2007, № ГР 20066677).

За время трудовой и научной деятельности им было опубликовано 64 учебно-методические и научные работы, получено 2 авторских свидетельства и 3 патента в области сельского хозяйства.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Инфракрасные спектры сапропелей : монография / А. М. Карабанов, С. С. Гусев, Л. П. Максе, О. В. Дедовикова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 50 с.

Курсы лекций:

- Карабанов, А. М. Моделирование в биологии и экологии : курс лекций / А. М. Карабанов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 48 с.
- Карабанов, А. М. Фитонцидная активность растений : курс лекций / А. М. Карабанов, Е. А. Бекиш. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 40 с.
- Селекция домашних животных : курс лекций / А. М. Карабанов, О. В. Вилодько, А. В. Щур, Г. Н. Тихончук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 99 с.

Учебно-методические издания:

- Карабанов, А. М. Оценка биологической ценности и использование биосферы и тропосферы в качестве лекарственных средств для профилактики железодефицитной анемии у новорожденных поросят : рекомендации / А. М. Карабанов, В. Ф. Пинчук, Г. А. Войт. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 21 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Карабанов, А. М. Влияние сапропелей различных типов как источника биологически активных веществ на минеральный обмен у поросят / А. М. Карабанов // Биологически активные вещества в рационах сельскохозяйственных животных : сб. науч. трудов. – Горки, 1985. – С. 22–23.
- Карабанов, А. М. Влияние сапропелей на физиологическое состояние поросят / А. М. Карабанов // Зоотехния. – 1989. – № 7. – С. 34.
- Карабанов, А. М. Биологическая эффективность сапропелей / А. М. Карабанов // Зоотехния. – 1990. – № 9. – С. 38–40.
- Карабанов, А. М. Сапропель для профилактики анемии поросят / А. М. Карабанов // Ветеринария. – 1991. – № 10. – С. 55–56.

- Карабанов, А. М. Профилактика железодефицитной анемии у поросят-сосуню / А. М. Карабанов // Ветеринария. – 1992. – № 7-8. – С. 46–48.
- Сравнительная характеристика некоторых железосодержащих препаратов в профилактике анемии поросят / В. И. Кобозев, А. С. Вилькевич, А. М. Карабанов // Ученые записки / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. – Витебск, 1998. – Т. 34. – С. 355–356.
- Карабанов, А. М. Сапропель – сырье для получения биологически активных препаратов / А. М. Карабанов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 4(16) – С. 161–173.
- Карабанов, А. М. О новых железодекстрановых препаратах для новорожденных поросят / А. М. Карабанов, В. Ф. Пинчук, А. Л. Левашкевич // Ветеринарная медицина Беларуси. – 2004. – № 2. – С. 19–21.
- Карабанов, А. М. Железодекстрановые препараты – источники тяжелых металлов и способ снижения их содержания / А. М. Карабанов, В. Ф. Пинчук, А. Л. Левашкевич // Ученые записки учреждения образования «Витебская государственная академия ветеринарной медицины». – Витебск, 2004. – Т. 40. – Ч. 2. – С. 27–28.
- О новых железодекстрановых препаратах для новорожденных поросят / А. М. Карабанов, В. Ф. Пинчук, А. Л. Левашкевич, Г. А. Войт // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 2-3(18). – С. 122–127.
- Карабанов, А. М. Внутренний околоплодный реликтового растения водяного ореха источник биогенных стимуляторов / М. Н. Гехорова, А. М. Карабанов // Сельское хозяйство : проблемы и перспективы. – Гродно, 2005. – Т. 3. – С. 200–202.

Статьи в научных сборниках:

- Карабанов, А. М. Экологическое значение водяного ореха для стариц Днепра в Могилевской области / А. М. Карабанов // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 219–227.
- Карабанов, А. М. Озерные отложения Могилевской области / А. М. Карабанов // Региональная география : проблемы развития и выкладки : сборник науч. artykuлаў ; пад рэд. М. І Вішнеўскага. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – С. 91–93.

КИСЕЛЕВА Дина Владимировна

Родилась 31 июля 1975 г. в г. Могилеве. В 1997 г. окончила биологический факультет Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г – МГУ) им. А. А. Кулешова по специальности «Биология и химия». С 1997 по 2000 г. работала учителем химии средней школы № 35, затем – гимназии № 2. С 2000 по 2002 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова – лаборантом кафедры химии, с 2005 г. – старшим преподавателем кафедры биологии.

В 2002 г. поступила и в 2005 г. окончила аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «03.00.13 – Физиология». В 2011 г. в РУП «Институт почвоведения и агрохимии» при НАН Беларуси защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние доз и сроков внесения азотных удобрений при разном уровне калийного питания на переход ¹³⁷Cs в зерновые культуры и баланс азота в дерново-подзолистой супесчаной почве» по специальности «Агро-



химия» (научный руководитель – кандидат сельскохозяйственных наук доцент Н. Н. Цыбулько). Кандидат сельскохозяйственных наук (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы ксенобиологии», «Биология индивидуального развития», «Агроэкологические условия производства экологически чистой продукции», «Ботаника», «Биогеография», «Охрана природы», «Основы современного естествознания», «Флора и фауна Беларуси».

Сфера научных интересов: агрохимия, ботаника, экология.

Исполнитель задания Государственной программы научных исследований «Изучение с применением изотопа ^{15}N влияния процессов иммобилизации–минерализации азота в почве на интенсивность поступления ^{137}Cs в растения» (2011–2013).

Участница более 6 международных научных конференций.

Автор более 20 научных публикаций, выполненных в соавторстве с научным руководителем, 1 учебно-методического пособия.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Киселева, Д. В. Биология индивидуального развития: практикум / Д. В. Киселева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 64 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Цыбулько, Н. Н. Азотомобилизующая способность почвы при внесении азотных удобрений / Н. Н. Цыбулько, И. И. Жукова, Д. В. Киселева // Агрохимия. – 2007. – № 8. – С. 18–22.
- Цыбулько, Н. Н. Использование зерновыми культурами азота почвы и удобрений / Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева, И. И. Жукова // Весці НАН Беларусі. – Сер. Аграрных навук. – 2008. – № 2. – С. 36–41.
- Цыбулько, Н. Н. Эффективность доз и сроков применения азотных удобрений в зависимости от уровня калийного питания в звене зернотравяного севооборота / Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева // Почвоведение и агрохимия. – 2008. – № 2(41). – С. 96–102.
- Цыбулько, Н. Н. Влияние уровней применения азотных и калийных удобрений на накопление ^{137}Cs в растениях и продуктивность зерновых культур / Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева // Весці НАН Беларусі. Сер. Аграрных навук. – 2009. – № 2. – С. 68–73.
- Цыбулько, Н. Н. Радиоэкологическая и агрономическая эффективность азотных и калийных удобрений на дерново-подзолистой рыхло-супесчаной почве / Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева // Земляробства і ахова раслін. – 2009. – № 6. – С. 48–51.
- Цыбулько, Н. Н. Мобилизация азота почвы под влиянием азотных удобрений и поступление ^{137}Cs в растения / Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева // Почвоведение и агрохимия. – 2010. – № 2(41). – С. 156–163.
- Цыбулько, Н. Н. Баланс азота удобрений в системе почва–растение под зерновыми культурами на дерново-подзолистой супесчаной почве / Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева // Почвоведение и агрохимия. – 2010. – № 2(41). – С. 145–155.
- Цыбулько, Н. Н. Влияние доз и сроков внесения азотных удобрений на накопление ^{137}Cs в растениях и продуктивность зерновых культур / Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева // Агрохимия. – 2010. – № 4. – С. 56–61.
- Цыбулько, Н. Н. Дополнительное потребление растениями азота почвы при внесении азотных удобрений / Н. Н. Цыбулько, И. И. Жукова, Д. В. Киселева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 4(27). – С. 175–180.
- Цыбулько, Н. Н. Миграция ^{137}Cs в системе почва – растение в зависимости от уровней азотного и калийного питания / Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева, И. И. Жукова // Экологический вестник. – 2008. – № 2(5). – С. 91–99.

КЛЕБАНОВ Александр Владимирович



Родился 11 мая 1975 г. В 1997 г. с отличием окончил биологический факультет Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова по специальности «Биология и химия». С 1997 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова ассистентом кафедры биологии и химии (1997–1998), старшим преподавателем (2001–2003), доцентом кафедр

химии (с 2003 г.). С 2005 по 2007 г. – руководитель Регионального центра коллективного пользования исследовательским оборудованием и приборами МГУ им. А. А. Кулешова.

В 1998 г. поступил и в 2001 г. успешно окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по специальности «02.00.11 – Коллоидная химия и физико-химическая механика» с защитой кандидатской диссертации на тему: «Электроповерхностные характеристики объемных гидр(оксидов) и элемент-кислородных наноструктур» (научный руководитель – доктор химических наук профессор М. П. Сидорова). Кандидат химических наук (2001). Доцент (2007).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физическая химия», «Коллоидная химия», «Биохимия», «Информационное обеспечение химических исследований».

Сфера научных интересов: физикохимия дисперсных систем, термическая устойчивость биомолекул.

С 2007 по 2011 г. подготовил 3 призеров республиканского конкурса студенческих научных работ.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более 15 международных, из них 8 зарубежных.

Автор более 35 научных (из них 15 зарубежных) и 10 учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Клебанова, Н. А. Электрохимические методы анализа : лабораторный практикум / Н. А. Клебанова, А. В. Клебанов, Н. Н. Слепцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 76 с.
- Клебанова, Н. А. Химическая кинетика и катализ : лабораторный практикум / Н. А. Клебанова, А. В. Клебанов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 40 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Electrostatic Properties of Hydr(oxides) and Oxide Nanostructures in 1 : 1 Electrolyte Solutions: 1. Adsorption Characteristics of Boehmite, Goethite, and Silicon Dioxide / A. V. Klebanov [et al.] // Colloid Journal. – 2001. – № 63(5). – P. 562–567.
- Electrostatic Properties of Hydr(oxides) and Oxide Nanostructures in 1 : 1 Electrolyte Solutions: 2. Electrokinetic Characteristics of Boehmite, Goethite, and Silicon Dioxide / A. V. Klebanov [et al.] // Colloid Journal. – 2001. – № 63(5). – P. 568–572.
- Electrokinetic and adsorption characteristics of Hydr(oxides) and oxide nanostructures in 1:1 electrolytes / L. Ermakova, M. Sidorova, N. Bogdanova, A. Klebanov // Colloid and Surfaces. – 2001. – V. 192. – P. 35–44.
- Electrostatic Characteristics of Element Oxygen Nanostructures on Solid Supports / L. E. Ermakova, M. P. Sidorova, N. F. Bogdanova, A. V. Klebanov // Journal of General Chemistry. – 2002. – № 72(4). – P. 622–631.
- Electrostatic Characteristics of (Hydr)oxides and Oxide Nanostructures in 1 : 1 Electrolyte Solutions. 3. Calculation of the Electrical Double Layer Parameters for Boehmite, Goethite, and Silicon Oxide According to

Adsorption and Electrokinetic Data / N. F. Bogdanova, A. V. Klebanov, L. E. Ermakova, M. P. Sidorova // Colloid Journal. – 2002. – V. 64. – № 4. – P. 389.

- Equilibrium Behavior and Dilational Rheology of Polyelectrolyte/Insoluble Surfactant Adsorption Films: Didodecyldimethylammonium Bromide and Sodium Poly(styrenesulfonate) / A. Klebanov [et al.] // Journal of Physical Chemistry B. – 2005. – V. 109. – № 39. – P. 18316–18323.

Статьи в научных сборниках:

- Клебанова, Н. А. Непрерывная подготовка специалистов-химиков на факультете естествознания МГУ имени А. А. Кулешова / Н. А. Клебанова, Н. И. Пutnikова, А. В. Клебанов // Методика преподавания химических и экологических дисциплин : сб. науч. статей Международной научно-методической конференции, Брест, 24–25 ноября 2011 г. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; Брестский государственный технический университет ; редкол. Н. М. Голуб [и др.]. – Брест : БрГУ, 2011. – С. 68–70.

КЛЕБАНОВА Наталья Александровна

Родилась 1 октября 1970 г. В 1992 г. окончила химический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Химия». С 1992 г. работает в Могилевском государственном педагогическом институте (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом кафедры биологии и химии (1992–1995), старшим преподавателем (1995–1998), доцентом кафедры химии (с 1998 г.). С 2007 г. – заведующий кафедрой химии.



Член Научно-методического совета университета, член УМО вузов Республики Беларусь по естественнонаучному образованию, член УМО вузов Республики Беларусь по педагогическому образованию.

В 1996 г. Н. А. Клебанова (Жура) защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете по специальности «Коллоидная химия» на тему «Электроповерхностные характеристики пористых стеклянных мембран с различными радиусами пор в растворах 1:1, 2:1, 3:1 - зарядных электролитов» (научные руководители: доктор химических наук профессор М. П. Сидорова, доктор химических наук профессор О. Г. Поляченко). Кандидат химических наук (1996). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Биологическая химия», «Сложные химические равновесия».

Сфера научных интересов: коллоидно-химические характеристики дисперсных систем (мембран, оксидов, поверхностно-активных веществ), анализ биологических объектов.

С 2007 по 2011 г. подготовила 3 призеров республиканского конкурса студенческих научных работ.

В 1999 г. стала лауреатом открытого конкурса на соискание стипендии Президента Республики Беларусь для молодых ученых.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более 10 международных, из них 4 зарубежных.

Автор более 35 научных (из них 13 зарубежных) и 10 учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Клебанова, Н. А. Введение в биоэнергетику : методические рекомендации / Н. А. Клебанова, А. В. Клебанов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 39 с.

- Клебанова, Н. А. Кислотно-основные равновесия в водных растворах : методические рекомендации / Н. А. Клебанова, А. В. Клебанов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 64 с.

- Клебанова, Н. А. Контрольные задания по биоорганической и биологической химии: методическая разработка / Н. А. Клебанова, А. В. Клебанов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 88 с.

- Клебанова, Н. А. Гетерогенные равновесия с участием малорастворимых соединений : методические указания / Н. А. Клебанова, А. В. Клебанов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 56 с.

- Клебанова, Н. А. Химическая кинетика и катализ : лабораторный практикум / Н. А. Клебанова, А. В. Клебанов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 40 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Ermakova, L. Electrochemistry of porous glass membrane in electrolyte solution / L. Ermakova, M. Sidorova, N. Jura // J. Member. Sci. – Amsterdam. – 1996. – V. 115. – P. 11–19.

- Ermakova, L. Adsorption and electrokinetic characteristics of micro- and macroporous glasses in 1:1 – electrolytes / L. Ermakova, M. Sidorova, N. Jura // J. Member. Sci. – Amsterdam. – 1997. – V. 131. – № 1-2. – P. 125–141.

- Equilibrium Behavior and Dilational Rheology of Polyelectrolyte/Insoluble Surfactant Adsorption Films: Didodecyldimethylammonium Bromide and Sodium Poly(styrenesulfonate) / N. Klebanova [et al.] // Journal of Physical Chemistry B. – 2005. – V. 109. – № 39. – P. 18316–18323.

- Porous glass membranes as model disperse systems / L. Ermakova [et al.] // Colloid and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2006. – V. 282–283. – P. 279–286. [соавт.]

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Клебанова, Н. А. О вступительных экзаменах по химии в Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова / Н. А. Клебанова // Хімія : проблеми викладання. – 2003. – № 6(42). – С. 13–17.

- Клебанова, Н. А. Непрерывная подготовка специалистов-химиков на факультете естествознания МГУ имени А. А. Кулешова / Н. А. Клебанова, Н. И. Пutnikова, А. В. Клебанов // Методика преподавания химических и экологических дисциплин : сб. науч. статей Международной научно-методической конференции, Брест, 24–25 ноября 2011 г. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брестский государственный технический университет ; редкол. Н. М. Голуб [и др.]. – Брест : БрГУ, 2011. – С. 68–70.

ЛУКИН Олег Александрович

Родился 9 сентября 1978 г. в г. Могилеве. В 2003 г. окончил с отличием ветеринарный факультет Витебской государственной академии ветеринарной медицины по специальности «Врач ветеринарной медицины». С 2007 по 2009 г. работал в должности ассистента в Витебской ордена «Знак Почета» академии ветеринарной медицины. С 2009 г. работает в МГУ



им. А. А. Кулешова в должности старшего преподавателя кафедры биологии.

В 2003 г. поступил и в 2006 г. окончил аспирантуру в РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии

им. С. Н. Вышелесского НАН Беларуси» по специальности «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология». В 2009 г. в РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» (г. Минск) защитил кандидатскую диссертацию «Этиология, диагностика и специфическая профилактика протеоза телят» (научный руководитель – доктор ветеринарных наук Н. Н. Андросик). Кандидат ветеринарных наук (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы экологии и энергосбережения», «История биологии», «Биологические Активные Вещества», «Информационное обеспечение зоологических исследований», «Анатомия человека», «Физиология человека и животных».

Сфера научных интересов: ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология, микотоксикология, иммунология.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более 5 международных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций (из них 18 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Андросик, Н. Н. Методические рекомендации по лабораторной диагностике протеоза телят / Н. Н. Андросик, Ю. В. Ломако, О. А. Лукин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. – Минск : РУП ИЭВ, 2007. – 16 с.
- Лукин, О. А. Воспитание личности / О. А. Лукин, Л. В. Мишкевич // Методические указания. – Могилев : МГУП, 2011. – 11 с.
- Лукин, О. А. Основы статистического анализа в ветеринарной медицине : учебно-методическое пособие для аспирантов и соискателей биологических специальностей сельскохозяйственных вузов / О. А. Лукин. – Витебск : МИТСО, 2011. – 90 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Андросик, Н. Н. Влияние некоторых инактивантов и адьювантов на жизнеспособность и иммуногенность бактерий рода *Proteus* / Н. Н. Андросик, Ю. В. Ломако, О. А. Лукин // Эпизоотология, иммунология, фармакология, санитария. – 2007. – № 1. – С. 28–32.
- Андросик, Н. Н. К вопросу диагностики протейной инфекции у телят / Н. Н. Андросик, Ю. В. Ломако, О. А. Лукин // Ветеринарная наука – производству : сб. науч. тр. ; ред. А. П. Лысенко ; Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского Национальной академии наук Беларуси. – Минск : РУП ИЭВ, 2007. – Т. 39. – С. 6–15.
- Лукин, О. А. Эффективность вакцины против протеоза телят в производственных условиях / О. А. Лукин, Н. Н. Андросик, Ю. В. Ломако // Эпизоотология, иммунология, фармакология, санитария. – 2007. – № 2. – С. 6–14.
- Лукин, О. А. Антибиотикочувствительность рода *PROTEUS* / О. А. Лукин // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сб. науч. трудов ; под ред. В. К. Пестиса. – Гродно : ГГАУ, 2010. – Т. 2. – С. 295–301.
- Лукин, О. А. Биохимические особенности рода *PROTEUS* / О. А. Лукин // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сб. науч. трудов ; под ред. В. К. Пестиса. – Гродно : ГГАУ, 2010. – Т. 2. – С. 301–306.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Лукин, О. А. Распространение и выделяемость энтеробактерий на территории Республики Беларусь / О. А. Лукин // Практик. – 2010. – № 4. – С. 55–57.
- Лукин, О. А. Влияние *PROTEUS VULGARIS* на качество рыбной продукции / О. А. Лукин // Сборник научных трудов Смоленской государственной сельскохозяйственной академии. – Смоленск : [б. и.], 2010. – С. 78.

- Лукин, О. А. Морфологические особенности культуры колибактериоза / О. А. Лукин, М. О. Мартысюк // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2011. – № 2. – С. 35–41.

ПИЩАЛОВ Виталий Николаевич



Родился 8 октября 1950 г. в д. Борзовка Оршанского района Витебской области. В 1976 г. окончил зоотехнический факультет Витебского ветеринарного института по специальности «Зоотехния». С 1991 г. работал на кафедре биологии и химии Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова (с

1997 г. – МГУ) старшим преподавателем, с 1992 г. – доцентом, в 1993–1995 г. – деканом факультета, с 1995 по 1997 г. – доцент кафедры биологии и химии. Ушел из жизни в 2004 г.

В 1977 г. поступил в аспирантуру БелНИИ животноводства по специальности «Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормления». В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию «Физиологическое состояние и продуктивность молодняка крупного рогатого скота и овец при скормливании жидких углеводно-амидо-минеральных добавок» (научный руководитель – доктор биологических наук профессор И. К. Слесарев). Кандидат биологических наук (1981).

Преподавал курс «Зоология беспозвоночных».

Сфера научных интересов: паразитология, экология, этология, таксидермия, распространение и динамика численности редких животных на территории Могилевской области.

Создал карту редких видов, коллекцию рыб Беларуси, составил основу зоологического коллекционного фонда кафедры биологии.

Автор более 50 научных и учебно-методических работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Разделы в коллективных монографиях:

- Тихончук, Г. Н. Редкие и охраняемые животные Могилевской области / Г. Н. Тихончук, В. Н. Пищалов // География Могилевской области : монография ; под общ. ред. И. И. Пирожника, И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – С. 145–153.

Учебно-методические издания:

- Новая комплексная минеральная добавка для молодняка крупного рогатого скота : рекомендации / Государственный агропромышленный комплекс БССР, Белорусский научно-исследовательский институт животноводства, Белорусский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. Вышелесского, Институт общей и неорганической химии АН БССР ; подгот. Н. В. Главацкий [и др.]. – Жодино ; Минск, 1989. – 16 с. [соавт.]
- Методические указания к лабораторным работам по зоологии позвоночных животных / сост. В. Н. Пищалов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 44 с. : ил.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Жидкие углеводно-амидные добавки в рационах скота / И. К. Слесарев, В. Н. Пищалов, В. К. Турин // Животноводство. – 1982. – № 11. – С. 30–32.
- О возможных путях снижения перехода радионуклидов в животноводческую продукцию / В. Н. Пищалов, В. С. Аверин, А. Ф. Карпенко, А. Ф. Мирончик // Труды Могилевского врачебного общества Беларуси. – Могилев, 1993. – С. 209–213.
- Пищалов, В. Н. История становления факультета естествознания / В. Н. Пищалов, Г. Н. Тихончук //

Растительность и лекарственные растения Могилевщины. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – С. 4-6.

- Пищалов, В. Н. 2002. Редкие и охраняемые виды позвоночных животных Могилевской области / В. Н. Пищалов // Красная книга Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы : материалы республиканской научной конференции. – Витебск, 2002. – С. 176–177.
- Водоевич, В. М. Географо-экологические условия размножения рыб Чигиринского водохранилища / В. М. Водоевич, В. Н. Пищалов // Актуальныя праблемы экалагічнай і эканамічнай геаграфіі. – Магілёў, 2004. – С. 97–102.

ПОЛЯЧЕНОК Лидия Дмитриевна



Родилась 23 октября 1939 г. в г. Ленинграде. В 1962 г. окончила химический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «Химия» и работала в Государственном оптическом институте. С 1979 г. работала доцентом кафедры общей и неорганической химии Могилевского технологического института. С 1991 г. работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова

заведующим кафедрой биологии и химии (1991–1997), заведующим кафедрой химии (1997–2006). С 2006 г. – доцент кафедры химии.

В 1966 г. поступила в аспирантуру при Белорусском технологическом институте (г. Минск) по специальности «Неорганическая химия». В 1969 г. защитила в БГУ кандидатскую диссертацию «Термодинамическое исследование низших галогенидов элементов IV-B подгруппы» (научный руководитель – доктор химических наук профессор Г. И. Новиков). Кандидат химических наук (1969). Доцент (1978).

Основные преподаваемые дисциплины: «Аналитическая химия», «Неорганическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Проблемы современной химии», «Химический анализ в современных производствах», «Методы разложения, разделения и маскирования».

Сфера научных интересов: термодинамическая химия неорганических веществ, в том числе гидратов солей металлов, хлоридов редких и редкоземельных элементов; за последние годы при ее участии разработана теория осушающего действия безводных солей металлов, основывающаяся на термодинамической характеристике процессов дегидратации низших гидратов этих солей.

В рамках договора о творческом содружестве между МГУ им. А. А. Кулешова и МГУП, заключенного в 1991 г. и перезаключенного в 2005 г., участвовала в выполнении Государственных программ «Вещество» и «Вещество-2» (2001–2005) и «Химические реагенты и материалы» (2006–2010), в настоящее время участвует в выполнении Государственной программы «Химические технологии и материалы» (2011–2015).

Награждена Почетными грамотами Министерства образования. Имеет знак «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» (2003), медаль «Ветеран труда». Имеет знак «Жителю блокадного Ленинграда», знак «Ветеран войны 1941–1945 гг.». Награждена юбилейными медалями: «50 гадоў перамогі ў вялікай айчынай вайне 1941–1945 гг.», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «60 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў»,

«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

За последние 10 лет участвовала более чем в 30 международных конференциях, из них 14 – зарубежных.

Автор около 200 научных и учебно-методических работ (большинство из них – в соавторстве с учениками), имеет 2 авторских свидетельства СССР и 3 патента Республики Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебное пособие с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Поляченко, О. Г. Физическая и коллоидная химия : практикум / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Минск : БГТУ, 2006. – 380 с. : ил. *[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов химических и технологических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования]*

Курсы лекций:

- Поляченко, О. Г. Основы химической термодинамики. Термохимия : лекции по курсу «Физическая и коллоидная химия» для студентов технологических и химико-технологических специальностей, специальности «Учитель биологии и химии» / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко, С. Г. Константинов. – Могилев : МГУП, 2002. – 52 с.
- Поляченко, О. Г. Физическая и коллоидная химия : конспект лекций для студентов технологических специальностей / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МГУП, 2008. – 196 с.

Учебно-методические издания:

- Макасева, О. Н. Методические указания по аналитической химии (объемный анализ) / О. Н. Макасева, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МТИ, 1983. – 38 с.
- Поляченко, Л. Д. Методические указания по курсу аналитической химии (оптические методы анализа) для студентов технологических специальностей / Л. Д. Поляченко. – Могилев : МТИ, 1986. – 34 с.
- Поляченко, О. Г. Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Физическая и коллоидная химия» для студентов специальностей 25.06, 27.01, 27.02, 27.04, 27.07, 27.08, 27.10, 27.11 : в 7 ч. / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МТИ, 1990. – Ч. 1. : Основы химической термодинамики, химическое равновесие. – 40 с.
- Поляченко, О. Г. Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Физическая и коллоидная химия» для студентов специальностей 25.06, 27.01, 27.02, 27.04, 27.07, 27.08, 27.10, 27.11 : в 7 ч. / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МТИ, 1990. – Ч. 2. : Задачи по химической термодинамике и химическому равновесию. – 40 с.
- Поляченко, О. Г. Методические указания для самостоятельной работы по курсу физической и коллоидной химии для студентов технологических специальностей : в 7 ч. / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МТИ, 1992. – Ч. 4. : Электрохимия. – 40 с.
- Поляченко, О. Г. Методические указания для самостоятельной работы по курсу физической и коллоидной химии для студентов технологических специальностей : в 7 ч. / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МТИ, 1992. – Ч. 5. : Кинетика химических реакций. – 40 с.
- Поляченко, О. Г. Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Физическая и коллоидная химия» для студентов технологических специальностей : в 7 ч. / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МТИ, 1993. – Ч. 6. : Поверхностные явления, адсорбция. – 40 с.
- Поляченко, О. Г. Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Физическая и коллоидная химия» для студентов технологических

- специальностей : в 7 ч. / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МТИ, 1994. – Ч. 7. : Дисперсные и коллоидные системы – 38 с.
- Поляченко, Л. Д. Основные классы неорганических соединений : методические указания по курсу неорганической химии для студентов технологических специальностей / Л. Д. Поляченко, О. Г. Поляченко. – Могилев : МТИ, 1996. – 28 с.
 - Методические указания к учебно-исследовательским лабораторным работам по курсу физической химии, тема – «Химическое равновесие с участием газовой фазы» для студентов технологических специальностей / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко, А. В. Клебанов, А. Н. Пахоменко. – Могилев : МТИ, 1997. – 52 с.
 - Поляченко, Л. Д. Комплексонометрическое титрование : методические указания по курсу аналитической химии : учебное пособие / Л. Д. Поляченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 16 с.
 - Поляченко, О. Г. Окислительно-восстановительное титрование : методические указания по курсу аналитической химии для студентов технологических специальностей : в 3 ч. / О. Г. Поляченко, Е. А. Трининская, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МТИ, 2000. – Ч. 3. : Задачи по количественному анализу. – 40 с.
 - Поляченко, Л. Д. Основные классы неорганических соединений : методические указания по курсу неорганической химии / Л. Д. Поляченко, О. Г. Поляченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 32 с.
 - Поляченко, Л. Д. Растворы. Концентрация растворов : методические указания по курсу неорганической химии / Л. Д. Поляченко, Н. И. Путникова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 18 с.
 - Поляченко, Л. Д. Термодинамика, химическое равновесие : задания для самостоятельной подготовки по курсу «Физическая и коллоидная химия» / Л. Д. Поляченко, О. Г. Поляченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 64 с.
 - Поляченко, О. Г. Потенциометрическое изучение равновесия диссоциации слабых электролитов : методические указания для выполнения лабораторной работы на ЭВМ в практикуме по физической и коллоидной химии : для студентов технологических и химико-технологических специальностей и специальности «Учитель биологии и химии» / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МГУП, 2004. – 12 с.
 - Поляченко, О. Г. Химическое равновесие : задания для самостоятельной подготовки по курсу «Физическая и коллоидная химия» : для студентов технологических и химико-технологических специальностей и специальности «Учитель биологии и химии» / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МГУП, 2004. – 40 с.
 - Поляченко, О. Г. Давление насыщенного пара. Термическое разложение гидратов солей металлов : методические указания для выполнения лабораторных работ на ЭВМ в практикуме по физической и коллоидной химии : для студентов технологических и химико-технологических специальностей и специальности «Учитель биологии и химии» / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко, Е. Н. Дудкина. – Могилев : МГУП, 2004. – 24 с.
 - Поляченко, О. Г. Кинетика химических реакций. Адсорбция : методические указания для выполнения лабораторных работ на ЭВМ в практикуме по физической и коллоидной химии : для студентов технологических, химико-технологических и химических специальностей вузов / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МГУП, 2005. – 40 с.
 - Аналитическая химия : учебно-исследовательские лабораторные работы : методические указания для студентов технологических, химико-технологических и химических специальностей вузов / О. Г. Поляченко [и др.]. – Могилев : МГУП, 2006. – 56 с.
 - Поляченко, Л. Д. Контрольные задания по курсу «Общая, неорганическая и органическая химия» / Л. Д. Поляченко, Н. И. Путникова, А. Н. Пахоменко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.
 - Поляченко, О. Г. Адсорбция поверхностно-активных веществ на границе раздела жидкость-газ : методические указания для выполнения лабораторной работы на ЭВМ в практикуме по физической и коллоидной химии и самостоятельной работы студентов / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МГУП, 2006. – 24 с.
 - Поляченко, О. Г. Физическая и коллоидная химия : контрольные задания для студентов технологических специальностей : в 2 ч. / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МГУП, 2007. – Ч. 1. – 80 с.
 - Поляченко, О. Г. Определение константы калориметра методом смешения и по теплоте растворения соли : методические указания для выполнения лабораторной работы в практикуме по физической и коллоидной химии для студентов технологических специальностей вузов / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МГУП, 2007. – 12 с.
 - Поляченко, О. Г. Физическая и коллоидная химия : контрольные задания для студентов технологических специальностей : в 2 ч. / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МГУП, 2007. – Ч. 2. – 36 с.
 - Поляченко, Л. Д. Контрольные задания по курсам: «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия» / Л. Д. Поляченко, Н. И. Путникова, А. Н. Пахоменко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 120 с.
 - Поляченко, О. Г. Физическая и коллоидная химия : методические указания и контрольные задания для студентов технологических специальностей заочной формы обучения : в 2 ч. / О. Г. Поляченко, Е. Н. Дудкина, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МГУП, 2010. – Ч. 1. – 44 с.
 - Поляченко, О. Г. Физическая и коллоидная химия : методические указания и контрольные задания для студентов технологических специальностей заочной формы обучения : в 2 ч. / О. Г. Поляченко, Е. Н. Дудкина, Л. Д. Поляченко. – Могилев : МГУП, 2011. – Ч. 2. – 36 с.
 - Поляченко, Л. Д. Химический качественный анализ катионов : лабораторный практикум / Л. Д. Поляченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 40 с.
- Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:**
- Новиков, Г. И. Термодинамическое исследование низших хлоридов титана / Г. И. Новиков, Л. Д. Поляченко // Журнал неорганической химии. – 1969. – Т. 14. – № 4. – С. 867–868.
 - Поляченко, О. Г. Термическая устойчивость низших хлоридов титана, циркония и гафния / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко, В. И. Сонин // Журнал физической химии. – 1969. – Т. 43. – № 7. – С. 1920–1921.
 - О взаимодействии низших галогенидов титана, циркония и гафния с кварцем / Л. Д. Поляченко, В. И. Сонин, Г. И. Новиков, О. Г. Поляченко // Журнал физической химии. – 1969. – Т. 43. – № 9. – С. 2407–2408.
 - Поляченко, Л. Д. Тензиметрическое исследование низших хлоридов титана / Л. Д. Поляченко, Г. И. Новиков // Общая и прикладная химия : республиканский межведомственный сборник. – Минск : Высшая школа. – 1970. – № 2. – С. 126–132.
 - Поляченко, Л. Д. О соотношении между энтальпией образования и растворения галогенидов и стандартными электродными потенциалами металлов / Л. Д. Поляченко, Г. И. Новиков, О. Г. Поляченко // Журнал физической химии. – 1970. – Т. 44. – № 3. – С. 613–616.
 - Поляченко, Л. Д. Термодинамическое исследование процессов испарения и диспропорционирования

- трихлорида титана / Л. Д. Поляченко, Г. И. Новиков, О. Г. Поляченко // *Общая и прикладная химия : республиканский межведомственный сборник*. – Минск : Вышэйшая школа. – 1970. – № 3. – С. 157–160.
- Поляченко, О. Г. Димеризация газообразных TiBr₄ и TiI₄ / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко // *Журнал физической химии*. – 1971. – Т. 45. – № 7. – С. 1793–1794.
 - Поляченко, Л. Д. Термодинамическое исследование дихлорида титана / Л. Д. Поляченко, Г. И. Новиков, О. Г. Поляченко // *Общая и прикладная химия : республиканский межведомственный сборник*. – Минск : Вышэйшая школа. – 1972. – № 4. – С. 34–44.
 - Поляченко, Л. Д. Термодинамические характеристики хлоридов и оксихлорида титана / Л. Д. Поляченко, Г. И. Новиков, О. Г. Поляченко // *Общая и прикладная химия : республиканский межведомственный сборник*. – Минск : Вышэйшая школа. – 1972. – № 4. – С. 45–48.
 - Поляченко, Л. Д. Получение и термическая устойчивость TiOCl₂ / Л. Д. Поляченко, Г. И. Новиков, О. Г. Поляченко // *Общая и прикладная химия : республиканский межведомственный сборник*. – Минск : Вышэйшая школа. – 1972. – № 5. – С. 31–34.
 - Поляченко, Л. Д. Диссоциация, сублимация и устойчивость пентахлорида фосфора / Л. Д. Поляченко, О. Г. Поляченко // *Журнал физической химии*. – 1973. – Т. 47. – № 2. – С. 498.
 - Поляченко, Л. Д. Термодинамика парообразования бромистого и йодистого таллия / Л. Д. Поляченко, О. Г. Поляченко // *Журнал физической химии*. – 1973. – Т. 47. – № 5. – С. 1332–1333.
 - Поляченко, Л. Д. Образование и устойчивость оксихлорида олова (II) / Л. Д. Поляченко, К. Назаров, Н. В. Галицкий // *Химия и химическая технология : республиканский межведомственный сборник*. – Минск : Вышэйшая школа. – 1975. – № 9. – С. 9–34.
 - Поляченко, Л. Д. Тензиметрическое исследование термохимических свойств парообразных галогенидов, взаимодействующих с кварцевым стеклом / Л. Д. Поляченко, Г. П. Дудчик, О. Г. Поляченко // *Журнал физической химии*. – 1976. – Т. 50. – № 2. – С. 387–390.
 - Поляченко, Л. Д. Тензиметрическое изучение полимеризации парообразных галогенидов при малом содержании сложных молекул / Л. Д. Поляченко, К. Назаров, О. Г. Поляченко // *Журнал физической химии*. – 1976. – Т. 50. – № 8. – С. 2120–2121.
 - Тензиметрическое исследование трихлорида скандия / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Известия АН БССР. Сер. Химических наук*. – 1977. – № 3. – С. 113–115.
 - Термическое поведение дибромида меди / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Известия АН БССР. Сер. Химических наук*. – 1978. – № 5. – С. 110–112.
 - Поляченко, Л. Д. Взаимодействие трихлорида скандия с кварцем / Л. Д. Поляченко, К. Назаров, О. Г. Поляченко // *Журнал физической химии*. – 1978. – Т. 52. – № 7. – С. 1767–1768.
 - Получение и состав индивидуальных хлоркарбониллов платины / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Журнал неорганической химии*. – 1983. – Т. 28. – № 8. – С. 2149–2150.
 - Поляченко, О. Г. О некоторых направлениях развития химических научных исследований с участием студентов / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 1998. – № 1. – С. 115–121.
 - Методы синтеза безводных хлоридов металлов и их устойчивость к окислению и гидролизу / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 1999. – № 2-3. – С. 107–114.
 - Поляченко, О. Г. Хлориды металлов как осушители газов и проблема устойчивости их низших гидратов / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко, Е. Н. Дудкина // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 1999. – № 4. – С. 32–37.
 - Дегидратация и взаимодействие с аммиаком хлоридов меди, кобальта и никеля / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2000. – № 2-3. – С. 90–98.
 - Термодинамический анализ некоторых химических процессов с участием тетрафторида кремния и кварцевого стекла / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2000. – № 4. – С. 59–66.
 - Поляченко, О. Г. Некоторые закономерности в термодинамике процессов термического разложения гидратов и аммиакатов солей металлов / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2001. – № 2-3. – С. 126–132.
 - О методах определения стехиометрического состава хлоридов металлов и их гидратов / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2002. – № 4. – С. 95–102.
 - Поляченко, О. Г. Исследование процессов синтеза и термического разложения низшего координационного соединения, образованного этанолом с безводным хлоридом кальция / О. Г. Поляченко, Л. Д. Поляченко, Е. И. Козловская // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2003. – № 4. – С. 144–151.
 - Измерение удельной поверхности гигроскопических хлоридов металлов / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2004. – № 1. – С. 147–154.
 - Стандартная энтальпия образования формиата и оксалата неодима / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2005. – № 1. – С. 119–124.
 - Процессы синтеза хлоридов легких редкоземельных элементов повышенной дисперсности и их термодинамическое обоснование / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Свиридовские чтения : сб. статей*. – Минск : БГУ. – 2005. – № 2. – С. 32–35.
 - Получение чистых веществ стехиометрического состава для использования в качестве аналитических стандартов / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Свиридовские чтения : сб. статей*. – 2005. – № 2. – С. 36–40.
 - Дудкина, Е. Н. Выполнение лабораторных работ на ЭВМ в химических практикумах / Е. Н. Дудкина, Л. Д. Поляченко, О. Г. Поляченко // *Свиридовские чтения : сб. статей*. – Минск : БГУ. – 2005. – № 2. – С. 223–227.
 - Войтенко, С. И. Сорбционные свойства дисперсного фторида кальция / С. И. Войтенко, Л. Д. Поляченко, О. Г. Поляченко // *Свиридовские чтения : сб. ст.* – Минск : БГУ. – 2006. – № 3. – С. 225–228.
 - Брановицкая, Н. В. Сорбция воды и фтороводорода при синтезе дисперсного фторосиликата натрия / Н. В. Брановицкая, Л. Д. Поляченко, О. Г. Поляченко // *Свиридовские чтения : сб. ст.* – Минск : БГУ. – 2006. – № 3. – С. 217–220.
 - Formation of super disperse phase and its influence on equilibrium and thermodynamics of thermal dehydration / L. D. Polyachenok [et al.] // *Thermochim. Acta*. – 2008. – V. 467. – P. 44–53.
 - Осушающая способность сульфата меди (II) и термическая устойчивость его моногидрата / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Свиридовские чтения : сб. ст.* – Минск : БГУ. – 2008. – № 4. – С. 137–142.
 - Polyachenok, O. G. Thermal stability and thermodynamics of copper (II) chloride dihydrate / O. G. Polyachenok, E. N. Dudkina, L. D. Polyachenok // *J. Chem. Thermodyn.* – 2009. – V. 41. – P. 74–79.
 - Polyachenok, O. G. Thermal stability and thermodynamics of manganese(II) chloride monohydrate / O. G. Polyachenok, E. N. Dudkina, L. D. Polyachenok // *J. Chem. Thermodyn.* – 2009. – V. 41. – P. 414–419.

- Поляченко, О. Г. Термическая и гидротермическая устойчивость гидрата хлорида меди (II) / О. Г. Поляченко, Е. Н. Дудкина, Л. Д. Поляченко // *Весті Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер., Хімічных навук.* – 2010. – № 2. – С. 9–12.
- Особенности термической устойчивости гидратов сульфатов некоторых 3d-металлов (II) / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Свиридовские чтения : сб. ст. – Минск : БГУ. – 2010. – № 6. – С. 115–120.*
- Особенности термической устойчивости гидрата хлорида кальция / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Доклады НАН Беларуси.* – 2011. – Т. 55. – № 1. – С. 67–70.
- Потенциометрический анализ кислых фторсодержащих растворов с использованием защищенных электродов / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Весті Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер., Хімічных навук.* – 2011. – № 2. – С. 5–7.
- Прецизионное определение концентрации щелочи в присутствии карбоната и углекислого газа потенциометрическим методом / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Весті Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер., Хімічных навук.* – 2011. – № 3. – С. 28–31.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Перспективы создания новых хемосорбентов на основе хлоридов металлов / Л. Д. Поляченко [и др.] // *К 30-летию Могилевского государственного университета продовольствия : сб. науч. трудов. – Минск : БГУ, 2003. – С. 67–75.*
- Accuracy of standard thermodynamic data and some influencing factors / L. D. Polyachenok [et al.] // *Advances in Chemistry Research* (ed. J.C. Taylor). N. Y. : Nova Science Publishers, Inc. – 2010. – V. 4. – P. 297–308.
- Спектрофотометрическое определение малых концентраций ионов водорода с индикатором бромфеноловым синим / Л. Д. Поляченко [и др.] // *Материалы научной конференции «Аналитика РБ-2010».* – Минск : БГУ, 2011. – С. 127–132.

РИДЕВСКИЙ Геннадий Владимирович



Родился 23 октября 1962 г. в г. Покров Владимирской области. В 1990 г. окончил географический факультет Белорусского государственного университета (БГУ) по специальности «География». С августа 1990 г. работал на кафедре педагогики и методики начального обучения Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – преподавателем (1990–1991), старшим преподавателем (1991–1996). Старшим преподавателем (1996–2003), доцентом (2003–2009) кафедры географии и охраны природы. С 2002 по 2009 г. возглавлял университетскую научно-исследовательскую лабораторию «Социально-гуманитарных проблем региона». В 1996 г. организовал учебный геологический музей. С 2009 по 2011 г. работал в должности декана факультета повышения квалификации УО «Могилевский государственный областной институт развития образования». С 2011 г. – заведующий региональным центром по Могилевской области ГНУ «НИЗИ Министерства экономики Республики Беларусь».

С 1985 г. действительный член географического общества СССР. С 1992 г. по настоящее время член ученого совета Белорусского географического общества. В 1996–2003 гг. – председатель Могилевского отдела Белорусского географического общества.

В 1991 г. поступил и в 1994 г. окончил аспирантуру при БГУ по специальности «Экономическая, социальная и по-

литическая география». В 2001 г. в БГУ защитил кандидатскую диссертацию «Экономико-географическая оценка устойчивости развития региона (на примере Могилевской области)» (научный руководитель – кандидат географических наук Л. А. Павлович). Кандидат географических наук (2001). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Землеведение и краеведение» (педагогический факультет), «Социальная экология» (исторический факультет), «Землеведение», «Геология», «Социально-экономическая география Беларуси», «Теория социально-экономической географии». «Теоретические основы устойчивого развития», «История и методология географии», «Основы регионоведения» (факультет естествознания) и др.

Сфера научных интересов: региональная экономика и социально-экономическая география, региональная политика, теория и практика устойчивого развития, история и методология географии, методология региональных исследований.

Во время работы в университете осуществлял руководство следующими научными исследованиями: задание Министерства образования Республики Беларусь «Провести комплексную оценку качества окружающей среды и природно-хозяйственное районирование Могилевской области» в рамках Межвузовской программы фундаментальных исследований «Природно-хозяйственные регионы» (№ ГР 20012450, 2001–2005); грант Министерства образования Республики Беларусь «Социально-эколого-экономическая модель региональной стратегии перехода к устойчивому развитию» (№ ГР 2003378, 2003–2004 гг.), задание Государственной программы ориентированных фундаментальных исследований «Разработка концепции Стратегии территориального развития Республики Беларусь» (№ ГР 20041856, 2004–2005 гг.), международный грант Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований – Российского гуманитарного научного фонда «Российско-белорусская интеграция как фактор устойчивого социально-экономического развития приграничных регионов России и Беларуси» (№ ГР 20041585, 2004–2006, руководитель проекта с российской стороны заведующий отделом экономической и социальной географии Института географии РАН (г. Москва) доктор географических наук С. С. Артоболевский); международный грант Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований – Российского гуманитарного научного фонда «Сравнительная оценка устойчивости социально-экономического и демографического развития регионов России и Беларуси» (№ ГР 20066262, 2006–2008, руководитель проекта с российской стороны декан географического факультета Санкт-Петербургского государственного университета кандидат географических наук Н. В. Каледин); задание Государственной комплексной программы научных исследований «Экономика и общество» «Исследовать территориальные аспекты воспроизводства человеческого капитала Республики Беларусь для обеспечения устойчивого развития ее регионов на основе инновационной социально-ориентированной региональной политики» (№ ГР 20065196, 2006–2010).

В 2002 г. подготовил лауреата республиканского конкурса студенческих научных работ.

Награжден дипломом Министерства образования Республики Беларусь (приказ № 74 от 07.12.2002 г.).

Участник более 120 научных конференций, в т.ч. более 60 международных, из них около 30 зарубежных. Координатор (член оргкомитета) научно-практических конференций: VI съезда Белорусского географического общества (Могилев, 1999); Международной научно-практической конференции «Региональные проблемы социально-экономического и геоэкологического развития Беларуси и сопредельных территорий» (Могилев, 2002); Международной научно-практической конференции «Региональная география: проблемы развития и преподавания» (Могилев, 2004), VII съезда Белорусского географического общества (Минск, 2004); Международной научно-практической конференции «Региональные проблемы природопользования и охраны природных ресурсов Верхнего Поднепровья и сопредельных территорий» (Могилев, 2005); Международной науч-

но-практической конференции «Теория и практика устойчивого развития: географическое обеспечение» (Могилев, 2007).

Автор более 250 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Ридевский, Г. В. Комплексная оценка устойчивости регионального развития на примере Могилевской области : монография / Г. В. Ридевский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 208 с.
- Ридевский, Г. В. Территориальная организация Республики Беларусь: социально-эколого-экономическая модель перехода к устойчивому развитию : монография / Г. В. Ридевский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 525 с.

Разделы в коллективных монографиях:

- Ридевский, Г. В. Административные районы Могилевской области как трехкомпонентные территориальные системы (геотрионы) / Г. В. Ридевский // География Могилевской области : монография ; под общ. ред. И. И. Пирожника, И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – С. 392–402.
- Ридевский, Г. В. Социально-эколого-экономические районы Могилевской области : монография ; под общ. ред. И. И. Пирожника, И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – С. 402–413.
- Ридевский, Г. В. Моделирование социально-экономической и экологической ситуации в административных регионах и социально-эколого-экономических районах Республики Беларусь / Г. В. Ридевский // Природно-хозяйственные регионы Беларуси : монография ; под науч. ред. А. Н. Витченко. – Минск : БГПУ, 2005. – С. 47–60.
- Ридевский, Г. В. Моделирование социально-экономического и экологического развития приграничных регионов России и Беларуси / Г. В. Ридевский // Российско-белорусское порубежье : устойчивость социально-культурных и эколого-хозяйственных систем : монография ; под ред. А. Г. Манакова. – Псков : ПГПУ им. С. М. Кирова, 2005. – С. 251–282.

Учебные пособия, пособия:

- Ридевский, Г. В. Теоретические основы концепции устойчивого развития : пособие / Г. В. Ридевский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 44 с.
- Ридевский, Г. В. Экономическая и социальная география Могилевской области : пособие / Г. В. Ридевский [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 180 с.
- Ридевский, Г. В. География Могилевской области : пособие / Г. В. Ридевский [и др.]; под ред. И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 328 с.
- Ридевский, Г. В. Теория и практика устойчивого развития : учебное пособие / Г. В. Ридевский. – Могилев : МГОИРО, 2010. – 80 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Ридевский, Г. В. О формировании географической оболочки и особенностях развития географической формы движения материи / Г. В. Ридевский // Вестник БГУ. Сер. 2. – 1990. – № 3. – С. 52–55.
- Ридевский, Г. В. Комплексный анализ устойчивости регионального развития на примере Могилевской области / Г. В. Ридевский // Природные ресурсы. – 2000. – № 4. – С. 125–132.
- Ридевский, Г. В. Концепция устойчивого развития и задачи географии / Г. В. Ридевский // География: проблемы выкладки. – 2001. – № 2. – С. 3–19.
- Ридевский, Г. В. Экономико-географическая оценка устойчивости развития Могилевской области / Г. В. Ридевский // Вестник БГУ. Сер. 2. – 2001. – № 4. – С. 68–71.
- Ридевский, Г. В. Уровень социального благополучия как комплексный индикатор устойчивости развития географических систем / Г. В. Ридевский //

Вестник МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 4. – С. 70–73.

- Ридевский, Г. В. Оптимизация административного деления государства с позиций устойчивого развития / Г. В. Ридевский // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць. – Вінниця : Антекс-УЛТД, 2004. – Вип. 4. – С. 246–249.
- Ридевский, Г. В. Биогенный потенциал и экологическая значимость основных геосистем Земли / Г. В. Ридевский // Вестник Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Н. К. Крупскай. – 2002. – № 6. – С. 49–54.
- Ридевский, Г. В. Типология административных регионов Республики Беларусь по проблемам социально-экономического и экологического развития / Г. В. Ридевский // Вестник МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 4. – С. 86–91.
- Ридевский, Г. В. Динамическая, функциональная и потенциальная устойчивость экономического развития регионов Беларуси / Г. В. Ридевский // Вісник Харківського національного університету. – 2003. – № 610 : Геологія – Географія – Екологія. – С. 148–151.
- Ридевский, Г. В. Концепция устойчивого развития и актуальные вопросы трансформации географического образования / Г. В. Ридевский // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Вінниця : Консоль, 2002. – Вип. 3. – С. 26–29.
- Ридевский, Г. В. Функциональная типология административных районов и классификация городов Республики Беларусь согласно ГСКТО-2001 / Г. В. Ридевский // Географія : проблеми викладання. – 2004. – № 1. – С. 3–14.
- Ридевский, Г. В. Геотрион как структурная и функциональная модель социально-эколого-экономической системы / Г. В. Ридевский // Географія : проблеми викладання. – 2004. – № 3. – С. 21–26.
- Ридевский, Г. В. Оценка устойчивости экологического развития административных регионов Беларуси / Г. В. Ридевский // Вестник МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 4. – С. 162–168.
- Ридевский, Г. В. Топологический анализ городов – опорных центров национальной системы расселения Беларуси / Г. В. Ридевский // Вестник БГУ. Сер. 2. – 2005. – № 1. – С. 64–70.
- Ридевский, Г. В. Воспроизводственная модель как основа трансформации административно-территориального деления Республики Беларусь / Г. В. Ридевский // Вестник МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 4. – С. 53–58.
- Ридевский, Г. В. Планировочное районирование Республики Беларусь / Г. В. Ридевский // Белорусский экономический журнал. – 2005. – № 5. – С. 4–10.
- Ридевский, Г. В. Городские поселения Республики Беларусь: новейшие преобразования и основные демографические характеристики / Г. В. Ридевский // Географія : проблеми викладання. – 2006. – № 1. – С. 17–19.
- Ридевский, Г. В. Природно-хозяйственное зонирование и социально-эколого-экономические районы Беларуси / Г. В. Ридевский // Географія : проблеми викладання. – 2006. – № 4. – С. 3–9.
- Ридевский, Г. В. Процессы регионополизации и необходимость их учета в разработке стратегии регионального развития Республики Беларусь / Г. В. Ридевский // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. – 2011. – № 4. – С. 57–63.
- Ридевский, Г. В. Процессы регионополизации, структурная неоднородность и социальное расслоение российско-белорусского пограничья / Г. В. Ридевский // Региональные исследования. – 2011. – № 4. – С. 127–133.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Ридевский, Г. В. История природопользования и хозяйственного освоения Могилевской области / Г. В. Ридевский // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2001. – Т. 1. – Вып. 1. – С. 44–50.
- Ридевский, Г. В. Магілёўшчына : губерня, акруга, воласць (аналіз адміністрацыйнага падзелу) / Г. В. Ридевский // Магілёўская даўніна : зб. навук. прац. – Магілёў : [б. в.], 1993. – С. 9–29.
- Ридевский, Г. В. Методика экономико-географической оценки природно-ресурсного потенциала региона на примере Могилевской области / Г. В. Ридевский // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2001. – Т. 1. – Вып. 2. – С. 38–50.
- Ридевский, Г. В. Природно-ресурсное районирование Могилевской области / Г. В. Ридевский // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2001. – Т. 1. – Вып. 2. – С. 78–83.
- Ридевский, Г. В. Социально-эколого-экономическое районирование Республики Беларусь / Г. В. Ридевский // Восточная Европа : вопросы исторической, общественной и политической географии : сб. науч. статей. – Псков : ПГПИ, 2003. – С. 87–96.
- Ридевский, Г. В. Сбалансированное, устойчивое и гармоничное развитие географических систем / Г. В. Ридевский // Антропогені географія й ландшафтознаўства в XX і XXI століттях : зб. навук. прац. – Вінниця ; Воронеж ; В. : Гіпаніс, 2003. – С. 200–208.
- Ридевский, Г. В. Геопространственный уровень разработки и реализации региональной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь / Г. В. Ридевский // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2003. – Т. 3. – Вып. 1. – С. 17–27.
- Ридевский, Г. В. Топологический анализ областных регионов и социально-эколого-экономических районов Республики Беларусь / Г. В. Ридевский // Брэсцкі геаграфічны веснік. – 2003. – Т. 3. – Вып. 2. – С. 90–96.
- Ридевский, Г. В. Критериальная валидность моделирования геотрионов и возможности регионального анализа / Г. В. Ридевский // Теория социально-экономической географии: синтез современных знаний : сб. науч. статей. – Смоленск : Универсум, 2006. – С. 235–240.
- Ридевский, Г. В. Социально-экономическое развитие и экология приграничных регионов России и Белоруссии / Г. В. Ридевский // Псковский регионалогический журнал. – 2006. – № 1. – С. 20–38.
- Ридевский, Г. В. Особенности разработки и реализации стратегий устойчивого развития в развитых, развивающихся странах и странах СНГ / Г. В. Ридевский // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2006. – Т. 5–6. – Вып. 1. – С. 45–51.
- Ридевский, Г. В. Пограничные районы Белоруссии: оценка потенциала приграничного сотрудничества / Г. В. Ридевский // Псковский регионалогический журнал. – 2006. – № 2. – С. 141–151.
- Ридевский, Г. В. Особенности разработки и реализации стратегий устойчивого развития в Республике Беларусь / Г. В. Ридевский // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2007. – Т. 7. – Вып. 1-2(8-9). – С. 33–44.
- Ридевский, Г. В. Социально-эколого-экономическое районирование как основа разработки и реализации Стратегии территориального развития Беларуси / Г. В. Ридевский // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2007. – Т. 7. – Вып. 3–4 (10–11). – С. 57–63.
- Ридевский, Г. В. Социально-эколого-экономические системы как основные объекты устойчивого развития / Г. В. Ридевский // Экологія і рацыянальнае прыродокорыстанне : зб. навук. прац. – Суми : Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 6–16.
- Ридевский, Г. В. Три модели сжатия пространства и процесс регионополизации как процесс сжатия пространства на внутривнутрианом уровне / Г. В. Ридевский // Сжатие социально-экономического пространства: новое в теории регионального развития и практике его государственного регулирования ; под ред. С. С. Артоболевского, Л. М. Синцера. – М. : Эслан, 2010. – С. 49–59.
- Ридевский, Г. В. Урбанизация и процессы регионализации в Беларуси в конце XIX – начале XXI вв. / Г. В. Ридевский // Працэсы ўрбанізацыі ў Беларусі ў XIX – пачатку XXI ст. : зб. навук. артыкулаў / ГрДУ імя Я. Купалы ; рэдкал. І. П. Крэнь, І. В. Соркіна [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 15–23.
- Ридевский, Г. В. Методика и основные результаты оценки качества населения белорусских регионов российско-белорусского пограничья / Г. В. Ридевский // Социально-экономическая география : история, теория, методика, практика : сб. науч. статей. – Смоленск : Универсум, 2011. – С. 542–546.
- Ридевский, Г. В. Оценка качества населения регионов Белоруссии по результатам переписей 1999 и 2009 гг. // Современные проблемы общественной географии / под ред. С. С. Артоболевского, Л. М. Синцера. – М. : Матушкина И. И., 2011. – С. 50–63.
- Ридевский, Г. В. Новейшие изменения в методологии статистического учета в Республике Беларусь, которые необходимо знать учителю географии / Г. В. Ридевский // Географія : праблемы выкладання. – 2011. – № 6. – С. 3–11.

СЕДАКОВА Валентина Антоновна



Родилась 11 сентября 1977 г. в г. Бобруйске Могилевской области. В 1999 г. окончила с отличием химический факультет Белорусского государственного университета по специальности «Химия». С 1999 г. работала на кафедре химии Могилевского технологического института (с 2001 г. – Могилевский государственный университет продовольствия) ассистентом. С 2008 г. работает доцентом кафедры химии МГУ им. А. А. Кулешова.

В 2003 г. поступила и в 2006 г. окончила аспирантуру Могилевского государственного университета продовольствия по специальности «Товароведение пищевых продуктов и технология продуктов общественного питания». В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию «Технология производства пектина из сушеных выжимок яблок с использованием механотермической активации процесса гидролиза протопектина. Методы контроля качества пектина» (научный руководитель – кандидат технических наук Т. И. Пискун). Кандидат технических наук (2007). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая и неорганическая химия», «Теоретические основы неорганической химии», «Основы неорганического синтеза», «Анализ пищевых продуктов».

Сфера научных интересов: химия и технология пищевых гетерополисахаридов; качественное и количественное определение пектиновых веществ в растительных объектах и их физико-химических показателей.

Принимала участие в выполнении научного задания «Белгоспищепром» по теме «Ресурсосберегающие технологии виноделия: Разработать регламент и провести подготовительные работы по организации опытного производства пектина из яблочных выжимок на Веселовском крахмальном заводе. Разработать технологию и режимы полу-

чения плодово-ягодных вин с использованием дрожжей – кислотопонижателей», № ГР 20033416 (2003–2006), а также по теме «Оптимизация технологии подготовки выжимок яблок для производства пектина и разработка нормативной документации на выжимки, пектин, и методов контроля их качества», № ГР 20043894 (2004–2005). Научный руководитель студенческого гранта Министерства образования Республики Беларусь «Разработка методики определения качественного и количественного состава смесей сахаров на основе методов тонкослойной хроматографии и ИК-спектроскопии» (2012).

С 2009 по 2011 г. подготовила 1 призера республиканского конкурса студенческих научных работ.

Участница более 18 научных конференций, в т.ч. более 10 международных, из них 5 зарубежных.

Автор более 45 научных и учебно-методических публикаций (из них 40 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Путникова, Н. И. Общая химия с основами геохимии : методические указания / Н. И. Путникова, В. А. Седакова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 40 с.
- Анализ пищевых продуктов : методические рекомендации для студентов специальности «Химия», специализации «Аналитическая химия» : в 2 ч. / сост. В. А. Седакова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – Ч. 1. – 88 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Влияние независимых управляемых факторов процесса гидролиза – экстрагирования на выход пектина из состава растительного сырья / В. А. Седакова [и др.] // Вестник фармации. – 2005. – Т. 27. – № 1. – С. 39–42.
- Василенко, З. В. Методики количественного определения пектина : обзор / З. В. Василенко, В. А. Седакова // Вестник фармации. – 2005. – Т. 29. – № 3. – С. 83–91.
- Количественное определение пектина, осаждаемого спиртом, в выжимках яблочных сушеных / В. А. Седакова [и др.] // Вестник фармации. – 2006. – Т. 32. – № 2. – С. 41–46.
- Василенко, З. В. Влияние независимых управляемых факторов процесса гидролиза – экстрагирования протопектина клеточных стенок яблочных выжимок на качество получаемого пектина / З. В. Василенко, В. И. Никулин, В. А. Седакова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2006. – № 8. – С. 25–27.
- Василенко, З. В. Разработка прибора для определения студнеобразующей способности пектина / З. В. Василенко, Е. В. Седаков, В. А. Седакова // Хлебопек. – 2006. – Т. 22. – № 5. – С. 21–24.
- Василенко, З. В. Влияние параметров сушки свежих выжимок яблок на качество получаемого из них пектина / З. В. Василенко, В. В. Редько, В. А. Седакова // Вестник МГУП. – 2006. – № 1. – С. 21–26.
- Василенко, З. В. Выжимки яблочные сушеные – ценное пектинсодержащее сырье Беларуси / З. В. Василенко, Т. И. Пискун, В. А. Седакова // Хлебопек. – 2006. – Т. 22. – № 5. – С. 12–14.
- Василенко, З. В. Исследование очистки пектиновых гидролизатов, полученных в условиях кислотно-термического гидролиза протопектина растительной ткани / З. В. Василенко, В. А. Седакова // Вестник МГУП. – 2007. – № 2(3). – С. 54–58.
- Влияние продолжительности гидролиза-экстрагирования протопектина на выход и физико-химические характеристики его качества / В. А. Седакова, Е. В. Седаков // Вестник фармации. – 2009. – № 1(43). – С. 42–49.
- Седакова, В. А. Исследование термической устойчивости пектина различного происхождения / В. А. Седакова, Е. В. Седаков, А. А. Романенко // Вестник фармации. – 2010. – № 1(47). – С. 42–48.

- Седакова В. А. Исследование качественного состава сопутствующих сахаров в пектине различного происхождения / В. А. Седакова, Е. С. Громова // Вестник фармации. – 2011. – № 4(54). – С. 17–23.
- Исследование реакции окисления цитрусового пектина под действием пероксида водорода / В. А. Седакова [и др.] // Хлебопек. – 2011. – № 2(49). – С. 28–31.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Василенко, З. В. Исследование гидролиза – экстракции пектина из яблочных выжимок в емкостном аппарате с активным гидродинамическим режимом / З. В. Василенко, В. И. Никулин, В. А. Седакова // Здоровье и окружающая среда : сб. науч. трудов / Республиканский научно-практический центр гигиены ; гл. ред. С. М. Соколов. – Барановичи : Барановичская крупная типография, 2005. – Вып. 6. – С. 483–486.
- Василенко, З. В. Исследование влияния продолжительности гидролиза – экстракции протопектина в емкостном аппарате с активным гидродинамическим режимом на выход и качество пектина / З. В. Василенко, В. И. Никулин, В. А. Седакова // Здоровье и окружающая среда : сб. науч. трудов / Республиканский научно-практический центр гигиены ; гл. ред. С. М. Соколов. – Минск : Друк-С, 2006. – Вып. 8. – С. 210–214.
- Исследование химического состава яблочных выжимок, высушенных различными способами / В. А. Седакова [и др.] // Здоровье и окружающая среда : сб. науч. трудов / Республиканский научно-практический центр гигиены ; гл. ред. В. П. Филонов. – Минск : [б. и.], 2008. – Вып. 12. – С. 50–53.

СМОЛЯРОВ Михаил Робертович

Родился 3 января 1952 г. в д. Понизов Могилевского района. В 1977 г. окончил географический факультет Могилевского государственного педагогического института (с 1997 – МГУ) им. А. А. Кулешова по специальности «География». С 1977 по 1999 г. работал учителем географии, заместителем директора школы, лектором РК КПБ, заместителем заведующего РОНО, методистом Могилевского областного института усовершенствования учителей. С 1999 г. работает на кафедре географии и охраны природы МГУ им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (1999–2004), с 2004 г. – доцентом.

В 1989 г. поступил соискателем и в 1994 г. окончил аспирантуру Национального института образования по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования». В 2002 г. в БГУ защитил кандидатскую диссертацию «Педагогические условия формирования социальной зрелости ученика в процессе дифференцированного обучения» (научный руководитель – кандидат педагогических наук Б. Н. Крайко). Кандидат педагогических наук (2002). Доцент (2007).

Основные преподаваемые дисциплины «Биогеография», «Метеорология и климатология», «Общее землеведение», «Введение в географию», «Общая рекреационная география мира», «Физическая география материков и океанов».

Сфера научных интересов: климат г. Могилева и Могилевской области, устойчивость развития естественных и культурных ландшафтов, взаимосвязи природы и общества; научно-методическое и учебное обеспечение метеорологии и климатологии, общего землеведения, физической географии материков и океанов, биогеографии.



В период с 2005 по 2011 г. подготовил 2 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 30 научных конференций; в т.ч. более 20 международных, их них 2 – зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций (из них 9 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Разделы в коллективных монографиях:

- Смоляров, М. Р. Климат Могилева. Экстремальные погодные явления в г. Могилеве в 20 веке / М. Р. Смоляров // География Могилевской области : монография ; под общ. ред. И. И. Пирожника, И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – С. 80–99.

Учебно-методические издания:

- Смоляров, М. Р. Общая география в 10 классе: методика планирования преподавания курса : методические рекомендации / М. Р. Смоляров. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 22 с.
- Смоляров, М. Р. Методика планирования уроков географии на примере нестандартных уроков : методические рекомендации / М. Р. Смоляров. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 25 с.
- Смоляров, М. Р. Метеорология : лабораторный практикум / М. Р. Смоляров. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 52 с.
- Смоляров, М. Р. Методика проведения интегрированных уроков (география, биология, экология, литература) : методические рекомендации / М. Р. Смоляров. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 42 с.
- Смоляров, М. Р. Культура современного урока географии : технологический подход : методические рекомендации / М. Р. Смоляров. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 42 с.
- Контрольные задания по курсу «Метеорология и климатология» : для студентов географических специальностей / сост. М. Р. Смоляров. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 56 с.
- Смоляров, М. Р. Урок географии в школе : моделирование и технология проведения : методические указания / М. Р. Смоляров. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 92 с.
- Смоляров, М. Р. Общее землеведение : практикум для студентов географических специальностей / М. Р. Смоляров. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 48 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Смаляроў, М. Р. Мэтанакіраванасьць дыферэнцаванага ўрока / М. Р. Смаляроў // Адукацыя і выхаванне. – 1996. – № 6. – С. 87–88.
- Смаляроў, М. Р. Асаблівасьці арганізацыі дыферэнцыраванага навучання ў сярэдняй агульнаадукацыйнай школе / М. Р. Смаляроў // Народная асвета. – 1997. – № 9. – С. 16–25.
- Смаляроў, М. Р. Па шляху дыферэнцыраванага навучання / М. Р. Смаляроў // Народная асвета. – 1998. – № 7. – С. 48–57.
- Смоляров, М. Р. Дифференциация обучения как условие формирования социально зрелой личности ученика в средней общеобразовательной школе / М. Р. Смоляров // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 4. – С. 60–65.

Статьи в журналах:

- Смоляров, М. Р. Климат Могилевской области / М. Р. Смоляров // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2009. – Т. 9. – С. 67–72.
- Смоляров, М. Р. Экстремальные погодные явления в Могилевской области / М. Р. Смоляров // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2011. – Т. 10–11. – С. 97–102.

СОРОКА Александрина Витальевна



Родилась 1 июля 1982 г. в г. Могилеве. В 2004 г. окончила с отличием факультет естественных наук Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Биология. География» и экономический факультет Белорусско-Российского университета. В 2007–2010 г. научный сотрудник, куратор коллекции суккулентных растений ГНУ «Центральный ботанический

сад НАН Беларуси». С 2009 г. работает на кафедре географии и охраны природы МГУ им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (2009–2010), с 2010 г. – в должности доцента.

Действующий член Могилевского отдела Белорусского географического общества с 2002 г.

В 2004 г. поступила и в 2007 г. окончила аспирантуру ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» по специальности «Физиология и биохимия растений». В 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию «Репродуктивная способность представителей семейства *Cactaceae* Juss. в условиях оранжереи и культуры ткани *in vitro*» (научные руководители – доктор биологических наук Н. В. Гетко, кандидат биологических наук Т. И. Фоменко). Кандидат биологических наук (2007).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы биогеографии», «Физическая география материков», «Геология», «Палеогеография», «Эстетика и организация ландшафта», «Ландшафтная экология», «Геоэкология».

Сфера научных интересов: геоботаническая организация культурного ландшафта, ландшафтный дизайн и архитектура, современные методы сохранения и размножения редких и лекарственных растений, геоэкология.

Исполнитель плановой темы лаборатории оранжерейных растений «Сохранение и обогащение путем интродукции и современных методов репродукции генофонда тропической и субтропической флоры, изучение особенностей их адаптации в условиях оранжерейных комплексов» (№ ГР 20064799, 2006–2011 гг.), задания ГПОФИ «Сохранение генофонда редких и хозяйственно ценных видов растений в коллекции *in vitro*. Разработка методов микрочлонального размножения и депонирования» (№ ГР 20065434, 2006–2011 гг.). Руководитель научно-исследовательской работы по договору с БРФФИ «Определение фармакологического потенциала представителей семейства *Cactaceae* Juss.» (№ ГР 20071860, 2007–2009 гг.).

В 2007 г. получала стипендию Президента Республики Беларусь и являлась делегатом I Съезда ученых Республики Беларусь.

Участник 16 научных конференций, в т.ч. 11 международных, из них 3 – зарубежных.

Автор 26 научных и учебно-методических публикаций (из них 17 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Каталоги:

- Каталог тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси / сост. В. Н. Чертович, А. В. Сорока, А. И. Алехно ; под. ред. В. Н. Решетникова. – Минск : Тэхналогія, 2008. – 51 с. : ил.

Учебно-методические издания:

- Сорока, А. В. Геология : практикум / А. В. Сорока, М. Е. Захарова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 40 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Акулич, Н. В. Состояние гемостаза при введении рекомбинантного тромболитика «Триаза» / Н. В. Акулич, Н. Г. Кручинский, А. В. Сорока // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 4 (13). – С. 87–95.

- Акулич, Н. В. Эпигенетическая топография лимфоцитов у лиц, подвергающихся низкоуровневому ионизирующему воздействию / Н. В. Акулич, Н. Г. Кручинский, А. В. Сорока // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2003. – № 2-3(15). – С. 21–27.
- Сорока, А. В. Оптимизация методик культивирования *in vitro* некоторых видов кактусов / А. В. Сорока // *Вестник НАН Беларуси. Сер. Биологических наук*. – 2005. – № 5. – С. 67–69.
- Сорока, А. В. Применение регуляторов роста для вегетативного размножения некоторых видов семейства *Cactaceae Juss.* / А. В. Сорока, Н. Л. Королева // *Биологический вестник*. – 2006. – Т. 10. – № 2. – С. 68–70.
- Сорока, А. В. Влияние биологически активных веществ на прорастание семян некоторых видов сем. *Cactaceae Juss.* / А. В. Сорока // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2006. – № 4(25). – С. 249–254.
- Сорока, А. В. Влияние скарификации на прорастание семян некоторых видов сем. *Cactaceae Juss.* / А. В. Сорока // *Вестник НАН Беларуси. Сер. Биологических наук*. – 2006. – № 5. – С. 183–186.
- Сорока, А. В. Особенности САМ метаболизма у представителей сем. *Cactaceae Juss.* / А. В. Сорока // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2007. – № 4(28). – С. 165–170.
- Сорока, А. В. Разработка методов введения в культуру *in vitro* некоторых представителей сем. *Cactaceae Juss.* / А. В. Сорока, Н. В. Гетко, Т. И. Фоменко // *Вестник НАН Беларуси. Сер., Биологических наук*. – 2008. – № 1. – С. 18–22.
- Сорока, А. В. Морфоденситометрический анализ интерфазного хроматина ядер лимфоцитов больных хроническим лимфолейкозом / А. В. Сорока, Н. В. Акулич, Н. Г. Кручинский // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2008. – № 4(32). – С. 178–185.

Статьи в журналах:

- Гідрані́я Магілёўшчыны / А. В. Сорока [і інш.] // *Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага геаграфічнага таварыства*. – 2001. – Т. 1. – № 2. – С. 86–100.

ТИХОНЧУК Галина Николаевна

Родилась 3 мая 1964 г. в п. Первомайск Кустанайской области. В 1986 г. окончила биологический факультет Белорусского государственного университета им. Ленина по специальности «Биология». С 1986 по 1990 г. работала в средних школах Кличевского района и г. Могилева. С 1990 г. работает на факультете естествознания (до 1995 г. – биологическом) Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – лаборантом (1990–1992), старшим преподавателем (1992–2000). В 2000–2012 гг. – декан факультета естествознания. С 2012 г. – доцент кафедры биологии. Член Совета университета, Научно-методического совета университета.

В 1993 г. поступила и в 1997 г. окончила аспирантуру БГПУ по специальности «Зоология». В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию «Состояние прибрежных карабидокомплексов Верхнего Днепра как показатель влияния антропогенных факторов на окружающую среду» (научный руководитель – доктор биологических наук О. Р. Александрович).

Основные преподаваемые дисциплины: «Зоология беспозвоночных», «Интегрированная защита растений», «Энтомология», «Экология животных».

Сфера научных интересов: биоразнообразие фауны Могилевского региона; влияние антропогенных факторов



на качественный и количественный состав энтомофауны; внедрение инструментов повышения качества образования.

Руководитель и исполнитель Темпус-программ в МГУ им. А. А. Кулешова «Введение экологической специальности для педагогов» (2004–2007), «Внедрение инструментов и политики по улучшению качества образования на институциональном уровне» (2010–2012); задания Министерства образования Республики Беларусь «Влияние выбросов полиэфирного производства на состояние энтомокомплексов г. Могилева» (2007–2008).

Награждена Грамотой Министерства образования, Министерства природных ресурсов и окружающей среды.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. 15 международных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций (из них 23 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Новикова, Н. В. Биота пригородных зон города Могилева : монография / Н. В. Новикова, Г. Н. Тихончук, А. Л. Ефремов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 184 с. : ил.

Разделы в коллективных монографиях:

- Тихончук, Г. Н. Редкие и охраняемые животные Могилевской области / Г. Н. Тихончук, В. Н. Пицалов // *География Могилевской области : монография ; под общ. ред. И. И. Пирожника, И. Н. Шаруха*. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – С. 145–153.

Курсы лекций:

- Селекция домашних животных : курс лекций / А. М. Карабанов, О. В. Валько, А. В. Щур, Г. Н. Тихончук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 40 с. : ил.
- Тихончук, Г. Н. Общая энтомология : краткий курс лекций : для студентов специальности 1-31 01 01 «Биология» (научно-педагогическая деятельность) / Г. Н. Тихончук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 48 с. : ил.

Учебно-методические издания:

- Тихончук, Г. Н. Основные понятия и термины по зоологии беспозвоночных : учебно-методическое пособие / Г. Н. Тихончук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 20 с.
- Тихончук, Г. Н. Методические указания к лабораторным занятиям по зоологии / Г. Н. Тихончук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 24 с. : ил.
- Тихончук, Г. Н. Зоология в схемах и таблицах : методические рекомендации для слушателей подготовительного отделения / Г. Н. Тихончук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 24 с. : ил.
- Тихончук, Г. Н. Практикум по экологии : учебно-методическое пособие / Г. Н. Тихончук, О. В. Поворова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 80 с.
- Тихончук, Г. Н. Зоология для самостоятельной работы студентов : учебно-методическое пособие / Г. Н. Тихончук, А. В. Таркан. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 60 с.
- Тихончук, Г. Н. Зоология беспозвоночных : методические указания / Г. Н. Тихончук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 28 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Ціханчук, Г. М. Антрапагеннае ўздзеянне на прыбярэжныя карабіда-комплексы ракі Дняпр / Г. М. Ціханчук // *Весті БДПУ*. – 1999. – № 1. – С. 17–21.
- Тихончук, Г. Н. Зоогеографический анализ жуужелиц (*Coleoptera, Carabidae*) Верхнего и Среднего Поднепровья / Г. Н. Тихончук, О. Р. Александрович // *Весті Нацыянальнай акадэміі навук. Сер. Біялагічных навук*. – 1999. – № 2. – С. 22–26.
- Новикова, Н. В. Энзиматическая активность тканей насекомых сосновых фитоценозов / Н. В. Новикова, Г. Н. Тихончук // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2003. – № 2–3. – С. 82–84.

- Тихончук, Г. Н. Технологический комплекс оздоровления рекреационной зоны окрестностей г. Могилева / Г. Н. Тихончук, Н. В. Новикова // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2005. – № 2-3. – С. 138–139.
- Новикова, Н. В. Рекреационная нагрузка на лесные экосистемы Могилевской области / Н. В. Новикова, Г. Н. Тихончук // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. Сер. В. Природазнаўчыя навукі (Матэматыка. Фізіка. Біялогія). – 2011. – № 1(37). – С. 33–36.

Статьи в журналах:

- Тихончук, Г. Н. Экологическая характеристика приводных комплексов жужелиц / Г. Н. Тихончук // *Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ*. – 2001. – Т. 1. – Вып. 2. – С. 15–21.
- Тихончук, Г. Н. Редкие и охраняемые виды животных Могилевской области / Г. Н. Тихончук // *Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ*. – 2002. – Т. 2. – Вып. 1. – С. 15–21.
- Акулич, Н. В. Высокий риск атеросклероза у школьников Могилева / Н. В. Акулич, Г. Н. Тихончук, Н. Г. Кручинский // *Вестник российской военно-медицинской академии*. – 2008. – № 3. – С. 36.
- Шаруха, І. М. 60 год з дня нараджэння Л. А. Лісоўскага / І. М. Шаруха, Г. М. Ціханчук // *Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ*. – 2009. – Т. 9. – Вып. 1-2(14-15). – № 1. – С. 3–5.
- Шаруха, І. М. Настаўнік настаўнікаў – рыцар прыроды : да 90-годдзя з дня нараджэння П. А. Лярскага / І. М. Шаруха, Г. М. Ціханчук, У. Г. Хамякоў // *Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ*. – 2007. – Т. 7. – Вып. 3-4(10-11). – С. 3–6.

ШАДРАКОВ Алексей Васильевич



Родился 13 марта 1982 г. в г. Курске. В 2004 г. окончил факультет естествознания Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Биология. География». В 2004–2005 гг. работал преподавателем биологии и географии в Могилевском государственном профессиональном лицее № 7. С 2005 г. – на кафедре географии и охраны природы МГУ им. А. А. Кулешова: ассистент (2004–2010), старший преподаватель (с 2010 г.). В 2011–2012 гг. – заместитель декана факультета естествознания по учебной работе. С 2012 г. – заведующий кафедрой географии и охраны природы.

Член Совета факультета естествознания. Член Могилевского областного отдела ОО «Белорусское географическое общество» (с 2003 г.), секретарь (с 2011 г.) редакционной коллегии регионального журнала «Магілёўскі мерыдыян».

В 2007 г. поступил и в 2010 г. окончил аспирантуру БГУ (специальность «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география»). В феврале 2012 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономико-географическая оценка факторов конкурентоспособности трансграничного региона (на примере белорусско-российского пограничья)» (научный руководитель – доктор географических наук профессор И. И. Пирожник). Кандидат географических наук (2012).

Основные преподаваемые дисциплины: «Социально-экономическая география Беларуси», «География мирового хозяйства», «География населения», «Проблемы политической географии», «Этнокультурная география», «География региона», «География Могилевской области», «Экологические проблемы и геополитика». Руководит выездными комплексными (дальними) географическими практиками.

Сфера научных интересов: конкурентоспособность регионов, транспортная инфраструктура, инвестиционная

активность, инновационное развитие, экспортный потенциал, региональная политика.

Исполнитель научных тем: «Оценить конкурентоспособность экономико-географических регионов в контексте задач устойчивого социально-экономического развития» (Белорусский государственный университет, рук. Пирожник И. И., 2006–2010, № ГР 20061239), НИР БРФФИ «Сравнительная оценка влияния приграничного положения на социально-экономическое развитие районов России и Беларуси» (Белорусский государственный университет, рук. Пирожник И. И., 2009, № ГР 20091900).

Участник 6 республиканских и международных научно-практических конференций.

Автор более 20 научных публикаций, в т.ч. 4 статьи в научных рецензируемых журналах.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Экономико-географические факторы трансграничного сотрудничества Беларуси и России / И. И. Пирожник, Г. З. Озем, А. В. Шадрок [и др.] // *Региональные исследования*. – 2009. – № 6(26). – С. 5–61.
- Пирожник, И. И. Экономико-географические факторы трансграничного сотрудничества Беларуси и России / И. И. Пирожник, Г. З. Озем, А. В. Шадрок // *Вестник БГУ. Сер. 2, Химия. Биология. География*. – 2010. – № 1. – С. 55–60.
- Шадрок, А. В. Экономико-географическая оценка основных факторов конкурентоспособности трансграничного региона : на примере белорусско-российского пограничья / А. В. Шадрок // *Вестник БГУ. Сер. 2, Химия. Биология. География*. – 2010. – № 2. – С. 105–112.
- Экономико-географический потенциал трансграничного сотрудничества Беларуси и России / И. И. Пирожник, Г. З. Озем, А. В. Шадрок [и др.] // *Geographia, studia et dissertationes*. – Katowice : Uniwersytet Slaski, 2011. – Т. 33. – С. 155–187.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Шадрок, А. В. Возрастной состав населения приграничных районов Могилевской области / А. В. Шадрок // *Магілёўскі мерыдыян*. – 2009. – Т. 9. – С. 82–83.
- Шадрок, А. В. Методы оценки конкурентоспособности регионов / А. В. Шадрок // *Магілёўскі мерыдыян*. – 2009. – Т. 9. – С. 47–52.
- Шадрок, А. В. Оценка инновационного развития регионов Белорусско-Российского пограничья в начале XXI века / А. В. Шадрок // *Магілёўскі мерыдыян*. – 2011. – № 1-2. – С. 55–57.
- Шадрок, А. В. Оценка экспортного потенциала белорусско-российского пограничья / А. В. Шадрок // *Магілёўскі мерыдыян*. – 2011. – № 1-2. – С. 148–150.
- Шадрок, А. В. Экономико-географические факторы повышения конкурентоспособности регионов / А. В. Шадрок // *Магілёўскі мерыдыян*. – 2011. – № 1-2. – С. 24–31.
- Шадрок, А. В. Кластеризация как способ оптимизации пространственно-функциональной структуры белорусско-российского пограничья / А. В. Шадрок // *Магілёўскі мерыдыян*. – 2011. – № 1-2. – С. 147–148.
- Шадрок, А. В. Кластеризация как способ оптимизации пространственно-функциональной структуры и прогрессивная форма повышения конкурентоспособности регионов / А. В. Шадрок, Т. Н. Коробова, Ю. П. Шпартов // *Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сб. науч. статей Второй Международной научно-практической конференции, 27–29 марта 2012 г., г. Могилев* : в 2 ч. ; под ред. И. Н. Шаруха, И. И. Пирожника, И. И. Бариновой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – Ч. 1. – С. 454–457.
- Шадрок, А. В. Природно-ресурсный потенциал как фактор конкурентоспособности регионов / Д. А. Во-

лохович, А. В. Шадраков // Магілёўскі мерыдыян. – 2012. – Т. 12. – Вып. 1–2. – С. 34–35.

- Шадраков, А. В. Проблемы изучения трудового потенциала региона / Д. М. Соловей, А. В. Шадраков // Магілёўскі мерыдыян. – 2012. – Т. 12. – Вып. 1–2. – С. 29–30.
- Шадраков, А. В. Теоретические подходы к изучению инновационного развития регионов / А. В. Шадраков // Магілёўскі мерыдыян. – 2012. – Т. 12. – Вып. 1–2. – С. 32–34.
- Шадраков, А. В. Теоретические подходы к экономико-географическому исследованию трансграничных регионов / А. В. Иванова, А. В. Шадраков // Магілёўскі мерыдыян. – Т. 12. – Вып. 1–2. – С. 35–39.

ШАРУХО Игорь Николаевич

Родился 8 июня 1968 г. в г. Полоцк. В 1992 г. окончил географический факультет Белорусского государственного университета по специальности «География». Работал школьным учителем географии и истории в г. Витебске. В 1993–1995 гг. работал преподавателем, старшим преподавателем кафедры педагогики и методики начального обучения Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова. С 1995 г. – на кафедре географии и охраны природы МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова: старшим преподавателем (1995–2000), доцентом (2000–2008) г. – заместитель декана факультета естествознания по научной работе. В 2008–2012 гг. – заведующий кафедрой географии и охраны природы. С 2012 г. – декан факультета естествознания.



Член Совета университета, Совета факультета естествознания. Заведующий Экологического научно-образовательного центра МГУ (2007–2009), руководитель СНИЛ картографии и краеведения (с 1997 г.). В 2009–2011 гг. руководил работами по организации кабинета-музея геологии и палеонтологии. Председатель Могилевского областного отдела ОО «Белорусское географическое общество» (с 2003 г.), ответственный редактор (с 2000 г.) регионального журнала «Магілёўскі мерыдыян». Член редколлегии журнала «Географія: праблемы выкладання» (Минск).

В 1994 г. поступил и в 1998 г. окончил аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова (специальность «13.00.01 – Общая педагогика»). В БГУ защитил кандидатскую диссертацию «Пачатковая прыродазнаўча-геаграфічная адукацыя на Беларусі (са старажытнасці да XX ст.)» (научный руководитель – доктор педагогических наук С. И. Сидор). Кандидат педагогических наук (2000). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физическая география Беларуси», «Картография с основами топографии», «Методика преподавания географии», «Географическое краеведение», «Основы культурной географии», «Проблемы культурного ландшафта», «Топонимика и топонимика Беларуси», «Географическое краеведение», «Основы экскурсоведения». Руководит выездными комплексными (дальними) географическими практиками.

Сфера научных интересов: география Беларуси и краеведение; проблемы методики преподавания географии; культурная география и топонимика; экскурсоведение и география агротуризма.

Руководитель заданий «Учет и проверка качества географических знаний» (РИКЗ Минобразования, 2007–2009), гранта БРФФИ «Создание базы данных (Географо-статистический словарь: Кадастр географических объектов) региона РБ: на примере групп районов Могилевской области» (2001–2003, № Г20014922), «Топонимика Могилевской

области: Создание базы данных региона РБ» (2001; № 38-2001), «Могилевщина» (№ 35-2001), «Научно-методический и учебно-методический комплексы «География Могилевской области»» (2001; № 37-2001); задания Минприроды «Инвентаризация 41 заказника местного значения Климовичского, Мстиславского и Чаусского районов Могилевской области» (2007, №Г20072298); студенческих грантов.

Исполнитель заданий Отраслевой программы научных исследований «Образование и здоровье» (2006–2010; в т.ч. задания по разработке факультативов, «География: Инвариантная структура методики обучения учебному предмету», «Методика преподавания географии»), программ и заданий Министерства образования «Разработка концепции развития школьного географического образования Республики Беларусь (1997), «Разработка программ школьных географических курсов» (5-11 кл.; 1997), «Картографическая культура и образование» (ВНК «Атласы»; задание «Разработать современные дидактические и психолого-педагогические требования к содержанию и оформлению учебных карт и атласов для общеобразовательных учреждений», НИО, 2007–2008), «Назвы населеных пунктаў Магілёўскай вобласці» (2003–2007; ИЯ НАНБ, Госкомимущества).

С 2001 по 2011 г. подготовил 7 призеров республиканских и 1 – областного конкурсов студенческих научных работ.

Награжден Почетными грамотами Союза Писателей Беларуси (1997), РОО «Веды» (1997), Дипломами 3 (1997) и 1 (1998) степеней победителя республиканского конкурса аспирантов на лучшую научную работу (Совет Специального фонда Президента Республики Беларусь), Почетными грамотами Министерства образования (2003, 2010), ОО «Белорусское географическое общество» (2009), ГУ «Центр геофизического мониторинга НАНБ» (2009) и др.

Участник более 90 научных конференций, в т.ч. более 60 международных, из них 30 зарубежных. Координатор Международного Географического симпозиума в рамках VI Съезда ОО «Белорусское географическое общество» (Могилев, 1999), международных конференций: «Региональные проблемы социально-экономического и геоэкологического развития Беларуси и сопредельных территорий» (Могилев, 2002), «Региональная география: проблемы развития и преподавания» (Могилев, 2004), «Региональные проблемы природопользования и охраны природных ресурсов Верхнего Поднепровья и сопредельных территорий» (Могилев, 2005); «Теория и практика устойчивого развития: географическое обеспечение: (К 90-летию со дня рождения П. А. Ляского)» (Могилев, 2007), «Проблемы устойчивого развития Республики Беларусь и сопредельных регионов» (Могилев, 2012).

Автор более 620 публикаций, в т.ч. более 260 значимых научных и учебно-методических статей (из них более 60 – в соавторстве), в т.ч. более 50 учебно-методических пособий, книг, монографий.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Шаруха, І. М. Пачатковая прыродазнаўча-геаграфічная адукацыя на Беларусі : манаграфія. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – 120 с.
- География Могилевской области : монография / под общ. ред. И. И. Пирожника, И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 420 с.

Разделы в коллективных монографиях:

- Шаруха, И. Н. Эволюция утилитарно-бытовых и научных метеоролого-климатологических знаний на Беларуси (с древнейших времен до 1941 года) / И. Н. Шаруха // Изменения климата и использование климатических ресурсов : монография ; под ред. П. А. Ковриго. – Минск : БГУ, 2001. – Гл. 15. – С. 251–259.
- Szaruch, I. Zmiany w kulturalnej geografii obwodu Mohilewskiego / I. Szaruch // Kultura pogranicza. Pogranicza kultur ; red. naukowa A. Bobryk. – Siedlec-Pułtusk, 2005. – S. 201–207.
- Шаруха, И. Н. Формирование населения и топонимия Беларуси / И. Н. Шаруха // Российско-белорус-

ское порубежье : устойчивость социально-культурных и эколого-хозяйственных систем : монография ; под ред. А. Г. Манакова. – Псков : ПГПУ, 2005. – С. 46–65.

- Шаруха, И. Н. Формирование белорусской этнокультурной системы / И. Н. Шаруха, А. Г. Манаков // Российско-белорусское порубежье : устойчивость социально-культурных и эколого-хозяйственных систем ; под ред. А. Г. Манакова. – Псков : ПГПУ, 2005. – С. 85–98.
- Шаруха, И. Н. Устойчивость границ культурно-географических регионов Беларуси // Российско-белорусское порубежье : устойчивость социально-культурных и эколого-хозяйственных систем / под ред. А. Г. Манакова. – Псков : ПГПУ, 2005. – С. 99–114.
- Шаруха, И. Н. Особенности национального характера белорусов / И. Н. Шаруха // Российско-белорусское порубежье : устойчивость социально-культурных и эколого-хозяйственных систем / под ред. А. Г. Манакова. – Псков : ПГПУ, 2005. – С. 115–132.
- Шаруха, И. Н. Рекреационно-туристические ресурсы Белорусско-Западно-русского региона / И. Н. Шаруха, И. Н. Шаруха // Российско-белорусское порубежье : устойчивость социально-культурных и эколого-хозяйственных систем ; под ред. А. Г. Манакова. – Псков : ПГПУ, 2005. – С. 300–319.

Учебные издания с грифом Национального института образования:

- Шаруха, И. Н. География Беларуси : пособие для учителей / И. Н. Шаруха, Т. Н. Илькевич. – Минск : Народная асвета, 2008. – 190 с. [*Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь*]

Другие пособия:

- Шаруха, И. Н. Картографическое черчение : методика работы : методическое пособие / И. Н. Шаруха. – Могилев : МГПИ, 1996. – 24 с.
- Шаруха, И. Н. Картографическое черчение : пособие для студентов / И. Н. Шаруха. – Могилев : МГПИ, 1996. – 38 с.
- Шаруха, И. Н. Картографическое черчение : пособие для студентов / И. Н. Шаруха. – 2-е изд. – Могилев : МГПИ, 1997. – 34 с.
- Студенческое научное исследование : пособие для студентов / авт.-сост. И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 34 с.
- Шаруха, И. Н. Топография : лабораторный практикум : пособие для студентов географических специальностей вузов / И. Н. Шаруха, М. Е. Захарова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 42 с.
- Физическая география Могилевской области : учебное пособие для учителей и студентов-практикантов / под общ. ред. И. Н. Шаруха. – Могилев : МО ИПКиПРРиСО, 2003. – 114 с.
- Экономическая и социальная география Могилевской области : пособие / Г. Ридевский, В. Хомяков, И. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 180 с.
- Тестовые задания по географии : пособие для абитуриентов, слушателей подготовительных отделений и курсов / авт.-сост. И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 80 с.
- География Могилевской области : пособие / под ред. И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 328 с.

Учебно-методические издания:

- Шаруха, И. М. Уроки природознаўства : метадычныя рэкамендацыі / И. М. Шаруха. – Магілёў : МДПІ, 1996. – С. 21–26.
- Шаруха, И. М. Радзімазнаўства : метадычны дапаможнік па геаграфічнай частцы курса «Мая Радзіма – Беларусь» / И. М. Шаруха. – Минск : Золот, 1997. – 72 с.
- Шаруха, И. М. Варыянты заданняў да лабараторных работ па курсу «Картаграфія з асновамі тапаграфіі» / И. М. Шаруха. – Магілёў : МДПІ, 1997. – Ч. 1. – 24 с.

- Шаруха, И. М. Варыянты заданняў да лабараторных работ па курсу «Картаграфія з асновамі тапаграфіі» / И. М. Шаруха. – Магілёў : МДПІ, 1997. – Ч. 2. – 36 с.
- Шаруха, И. Н. Комплексная географическая характеристика административного района Могилевской области : программа исследований / И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 26 с.
- Шаруха, И. М. Праграма «Геаграфія Магілёўскай вобласці» : курс рэгіянальнага кампанента агульнаадукацыйных школ Магілёўскай вобласці / Магілёўскі абласны інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў адукацыі ; И. М. Шаруха. – Магілёў : МА ИПК і ПКР і СА, 2002. – 20 с.
- Географія : праграма і матэрыялы для слухачоў факультэта давузаўскай падрыхтоўкі і абітурыентаў : праграма і дапаможнік / М. Я. Захарова, И. М. Шаруха. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. – 26 с.
- Шаруха, И. М. Рабочы сшытак па геаграфіі Магілёўскай вобласці / И. М. Шаруха. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – 28 с.
- Картаграфія : практикум / М. Е. Ремесленникова, И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 60 с.
- Шаруха, И. Н. Методика преподавания географии : методическое пособие / И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 1 : Введение в общую методику преподавания географии. Развитие географии и методики. – 90 с.
- Шаруха, И. М. Фізичная геаграфія Беларусі : практыкум / И. М. Шаруха. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 60 с.
- Шаруха, И. Н. Методика преподавания географии : методическое пособие : в 5 ч. / И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – Ч. 2 : Частная дидактика. – 128 с.
- Шаруха, И. Н. Методика преподавания географии : практикум / И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 112 с.
- Физическая география. Минимум географических названий : практикум / сост. А. Ю. Скриган, Ю. А. Журов, И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 56 с.
- Шаруха, И. Н. Картография с основами топографии : лабораторный практикум для студентов ОЗО / И. Н. Шаруха, М. Е. Ремесленникова, А. В. Щадраков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 44 с.
- Шаруха, И. Н. Методика преподавания географии : методическое пособие : в 5 ч. / И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – Ч. 3 : Формы организации обучения географии. Урок – основная форма. – 140 с.
- Шаруха, И. Н. Практикум по топонимике / И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 44 с.
- Шаруха, И. Н. Дальняя комплексная географическая практика : методическое пособие / Ю. А. Журов, И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 62 с.
- Шаруха, И. Н. Методика преподавания географии : методическое пособие / И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – Ч. 4 : Урочная и внеурочная формы обучения географии. – 180 с.
- Шаруха, И. Н. Методика преподавания географии : в 5 ч. : методическое пособие / И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – Ч. 5 : Частная методика. Особенности отдельных курсов школьной географии. – 104 с.
- Основы картографического черчения : практикум / под ред. И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 36 с.
- Топография с основами геодезии : тестовые задания для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей «География», «Биология и география» / авт.-сост. И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 60 с.

- Шаруха, И. Н. Основы культурной географии : методические рекомендации / И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 76 с.
- Беларуская анамастыка : метадычныя рэкамендацыі : у 2 ч. / Т. М. Шаршнёва, І. М. Шаруха. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Ч. 2 : Тапаніміка. – 60 с.
- Рабочая тетрадь комплексной географической практики / авт.-сост. И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 56 с.
- Картография : лабораторный практикум / М. Е. Захарова, И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 52 с.
- Топография : лабораторный практикум / М. Е. Захарова, И. Н. Шаруха. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Шаруха, И. Н. М. П. Вронченко / И. Н. Шаруха // Весник БДУ. Сер. 2, Геаграфія. Біялогія. Хімія. – 1991. – № 3. – С. 71–73.
- Шаруха, І. М. Педагог і географ : да 160-годдзя з дня нараджэння Д. Д. Сямёнава / І. М. Шаруха // Адукацыя і выхаванне. – 1995. – № 3. – С. 108–112.
- Шаруха, І. М. Заснавальнік пачатковага прыродазнаўства / І. М. Шаруха // Адукацыя і выхаванне. – 1996. – № 8. – С. 114–120.
- Шаруха, І. М. Зорка расійскага прыродазнаўства / І. М. Шаруха // Адукацыя і выхаванне. – 1997. – № 3. – С. 60–64.
- Шаруха, І. М. Вытокі прыродазнаўча-геаграфічнай адукацыі на Беларусі / І. М. Шаруха // Адукацыя і выхаванне. – 1998. – № 10. – С. 121–126.
- Шаруха, І. М. Пачатковыя прыродазнаўча-геаграфічныя курсы ў школе Беларусі з канца 18 да канца 19 ст. / І. М. Шаруха // Адукацыя і выхаванне. – 1998. – № 11. – С. 112–118.
- Шаруха, І. М. Гісторыя пачатковай прыродазнаўча-геаграфічнай адукацыі на Беларусі (1860–1920) / І. М. Шаруха // Адукацыя і выхаванне. – 1999. – № 1–2. – С. 78–82.
- Шаруха, І. М. Гісторыя пачатковай прыродазнаўча-геаграфічнай адукацыі на Беларусі (1920–1980) / І. М. Шаруха // Адукацыя і выхаванне. – 1999. – № 3–4. – С. 67–77.
- Шаруха, І. М. Вызначэнне сутнасці і мэт сучаснай пачатковай прыродазнаўча-геаграфічнай адукацыі / І. М. Шаруха // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 4. – С. 123–132.
- Шаруха, И. Н. Дальняя комплексная географическая практика в подготовке географов МГУ имени А. А. Кулешова / Ю. Журов, И. Шаруха // Весник МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 1(5). – С. 130–134.
- Шаруха, И. Н. Учебно-методический комплекс «География Могилевской области» / И. Н. Шаруха // Проблемы непрерывной географической освіти і картографіі : зб. наук. праць. – Вінніца : Консоль, 2002. – Вып. 3. – С. 136–138.
- Шаруха, И. Н. Культурная география Беларуси – новое направление региональных исследований (проблемы и результаты) / И. Н. Шаруха, В. Г. Хомяков // Проблемы непрерывной географической освіти і картографіі : зб. наук. праць заснованых у 2000 році. – Харків, 2004. – Вып. 4. – С. 278–280.
- Szaruch, I. Kulturowo-geograficzna rejonizacja Białorusi jako sposób poznania geograficznej przestrzeni / I. Szaruch, S. Galanawa // Kierunki badawcze młodzieży akademickiej. Nauki Humanistyczne ; pod red. K. Jankowskiego, A. Bobryka, B. Stelingowskiej. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005. – S. 235–238.
- Шаруха, И. Н. География в школах Беларуси / И. Н. Шаруха // География и экология в школе 21 века (Москва). – 2005. – № 3. – С. 73–75.
- Шаруха, И. Н. Культурно-географическое районирование Беларуси как составляющая раздела «Культурная география» в учебных пособиях /

И. Н. Шаруха // Проблемы непрерывной географической освіти і картографіі : зб. наук. праць. – Кіў : Інститут передових технологій, 2005. – Вып. 5. – С. 163–166.

- Шаруха, И. Н. Ландшафты Полоцкой культурно-географической зоны как основа для развития туризма / И. Н. Шаруха // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. Е. Педагогические науки. – 2006. – № 5. – С. 144–147.
- Шаруха, И. Н. Культурно-географические регионы Республики Беларусь / И. Н. Шаруха // Псковский регионологический журнал. – 2006. – № 2. – С. 132–141.
- Шаруха, И. Н. Формирование территории Беларуси как процесс взаимодействия с соседями / И. Н. Шаруха // Псковский регионологический журнал. – 2006. – № 3. – С. 158–171.
- Шаруха, И. Н. Исторические типы сельского расселения Беларуси: культурно-географические особенности / И. Н. Шаруха // Псковский регионологический журнал. – 2007. – № 5. – С. 115–133.
- Шаруха, И. Н. Историко-географические аспекты особенностей этнического природопользования : на примере Беларуси / И. Н. Шаруха // Экологія і раціональнае прыродокорыстанне : зб. наук. праць. – Сумы : Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – 2008. – С. 58–75.
- Шаруха, И. Н. Белорусы в этническом и генетическом пространстве / И. Н. Шаруха // Псковский регионологический журнал. – 2008. – № 6. – С. 142–152.
- Шаруха, И. Н. Создание образа территории как один из подходов современного страноведения (на примере образа Беларуси) / И. Н. Шаруха // Псковский регионологический журнал. – 2009. – № 8. – С. 105–114.
- Шаруха, И. Н. Палеоэтнокультурная география Беларуси / И. Н. Шаруха // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки ; наук. ред. Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус. – Суми : СВС Панасенко І. М., 2010. – Вып. 1. – С. 106–121.
- Шаруха, И. Н. Местечки Беларуси : из прошлого в будущее / И. Н. Шаруха // Псковский регионологический журнал. – 2010. – № 10. – С. 65–71.
- Шаруха, И. Н. Компетентностный подход на уроках по предметам «Человек и мир» и географии во вспомогательной школе / Т. В. Демьяненко, И. Н. Шаруха // Спеціальна адукацыя. – 2011. – № 3. – С. 16–23.
- Шаруха, И. Н. Метагеография славян : территория Беларуси – вероятная прародина / И. Н. Шаруха // Вестник Псковского государственного педагогического университета. Сер., Естественные и физико-математические науки. – 2010. – Вып. 10. – С. 42–51.
- Шаруха, И. Н. Вопросы культурной географии в содержании школьной географии / И. Н. Шаруха // Проблемы непрерывного географического образования и картографии : сб. науч. трудов. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – Вып. 14. – С. 112–115.
- Шаруха, И. Агроекоусадьбы, агротуризм как элементы современного национального и культурного ландшафта Беларуси / И. Шаруха // Гуманітарний вісник : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : ПХ ДПУ ім. Г. Сковороди, 2011. – Вып. 20. – С. 408–413.

Статьи в энциклопедических изданиях, журналах, научных сборниках:

- Шаруха, І. М. Географ-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха, Г. У. Рыздзёўскі // Гістарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя / Магілёўскі абласны краязнаўчы музей. – Магілёў : Магілёўская аблдрукарня, 1995. – С. 157–162.
- Шаруха, І. М. Географічная тэрміналогія на шляху часу / І. М. Шаруха // Географія: праблемы выкладання. – 1995. – № 1. – С. 114–121.

- Шаруха, І. М. Географ-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці. Магілёўскі раён / І. Шаруха, Г. Рыздзёўскі // Магілёўская даўніна. – 1995. – № 3. – С. 97–120.
- Шаруха, І. М. Зорка правінцыйнай навукі / І. М. Шаруха // Геаграфія: праблемы выкладання. – 1996. – № 5. – С. 89–94.
- Шаруха, І. М. Географ-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха, Г. Рыздзёўскі // Магілёўская даўніна. – 1996. – № 4. – Ч. 2 : Асіповічы і Асіповіцкі раён. – С. 122–141.
- Шаруха, І. М. Магілёўскі раён / І. Шаруха, Г. Рыздзёўскі // Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка гарадоў і раёнаў. Магілёўскі раён. – Мінск : Польша, 1996. – С. 18.
- Шаруха, І. М. Крыніцы прыродазнаўча-геаграфічных ведаў на Беларусі са старажытнасці да 1795 г. / І. М. Шаруха // Магілёўская даўніна. – 1997. – № 5. – С. 113–121.
- Шаруха, І. М. Географ-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. Шаруха, Г. Рыздзёўскі, Т. Шаруха // Магілёўская даўніна. – 1998. – № 6. – Ч. 3 : Бабруйскі раён. Бабруйск. – С. 137–168.
- Шаруха, І. М. Географ-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. Шаруха, Г. Рыздзёўскі, Т. Шаруха // Магілёўская даўніна. – 1999. – № 7. – Ч. 4 : Быхаўскі раён і г. Быхаў. – С. 142–174.
- Шаруха, І. М. Кароткі нарыс гісторыі геаграфічнага факультэта МДУ / І. М. Шаруха // Магілёўская даўніна. – 1999. – № 7. – С. 81–89.
- Шаруха, І. М. Аўтарская праграма прыродазнаўча-геаграфічных курсаў. Канцэпцыя / І. М. Шаруха // Пачатковая школа. – 1999. – № 11. – С. 30–32.
- Шаруха, І. М. Аўтарская праграма прыродазнаўча-геаграфічных курсаў / І. М. Шаруха // Пачатковая школа. – 1999. – № 12. – С. 14–16.
- Шаруха, І. М. П. А. Ляўскі / І. М. Шаруха // Беларуская Энцыклапедыя : у 18 т. ; рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 9. – С. 427.
- Шаруха, І. М. Магілёў. Гаспадарка / І. М. Шаруха // Беларуская Энцыклапедыя : у 18 т. ; рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 9. – С. 445–447.
- Шаруха, І. М. Аўтарская праграма прыродазнаўча-геаграфічных курсаў : «Светазнаўства» (1-2 (0-1) класы), «Прыродазнаўства» (3 (2) клас), «Радзімазнаўства» (4 (3) клас) / І. М. Шаруха // Пачатковая школа. – 2000. – № 2. – С. 27–29.
- Шаруха, І. М. Азёры і рэкі Магілёўскай вобласці / І. Шаруха, І. Рудкоўская // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2001. – Т. 1. – Вып. 1. – С. 51–64.
- Шаруха, І. М. Кадастр карысных выкапняў Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2001. – Т. 1. – Вып. 2. – С. 65–72.
- Шаруха, І. М. Гідранімія Магілёўшчыны / І. М. Шаруха, Т. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2001. – Т. 1. – Вып. 2. – С. 86–100.
- Шаруха, І. М. Географ-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. Шаруха, Г. Рыздзёўскі, Т. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2001. – Т. 2. – Вып. 1. – Ч. 6 : Глускі раён. – С. 101–135.
- Шаруха, І. М. Геаграфія Магілёўскай вобласці : курс рэгіянальнага кампанента для вучняў 9 класа агульнаадукацыйных школ Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2001. – Т. 1. – Вып. 2. – С. 144–148.
- Шаруха, І. М. Географ-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. Шаруха, Г. Рыздзёўскі, Т. Шаруха // Магілёўская даўніна. – 2001. – № 9. – Ч. 5 : Бялыніцкі раён. Пгт Бялынічы. – С. 162–198.
- Шаруха, І. М. І. П. Пірожнік / І. М. Шаруха // Беларуская Энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭнц, 2001. – Т. 12. – С. 382.
- Шаруха, І. М. Швецыя : географічны образ / І. Н. Шаруха // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2002. – № 1. – С. 96–109.
- Кадастр аб'ектаў прыродна-запаведнага фонда Магілёўскай вобласці (заказнікі) / І. Шаруха [і інш.] // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2002. – Т. 2. – Вып. 1. – С. 67–81.
- Шаруха, І. М. Істория географического изучения Могилевской области. Исследования природы / І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2002. – Т. 2. – Вып. 1. – С. 112–117.
- Шаруха, І. М. Клімат Могилевской области / І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2002. – Т. 2. – Вып. 1. – С. 118–131.
- Шаруха, І. М. Географ-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха, Т. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2002. – Т. 2. – Вып. 1. – Гл. VII : Горацкі раён. – С. 135–181.
- Шаруха, І. М. Географ-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. Шаруха, Т. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2002. – Т. 2. – Вып. 1. – Гл. VIII : Дрыбінскі раён. – С. 181–206.
- Шаруха, І. М. Крымскія вандраванні : матэрыялы да тэмы «Крым» / І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2002. – Т. 2. – Вып. 1. – С. 290–302.
- Шаруха, І. М. С. І. Сідор / І. М. Шаруха // Беларуская Энцыклапедыя : у 18 т. ; рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2002. – Т. 14. – С. 370.
- Шаруха, І. М. Д. Д. Сямёнаў / І. М. Шаруха // Беларуская Энцыклапедыя : у 18 т. ; рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2002. – Т. 15. – С. 346.
- Шаруха, І. М. Прырода Чавускага раёна. Геалагічная будова. Зямныя нетры. Карысныя выкапні. Рэльеф. Клімат. Гідраграфія. Расліннасць. Жывёльны свет / І. М. Шаруха, Г. Рыздзёўскі, П. Камкоў // Памяць : Чавускі раён : гісторыка-дакументальная хроніка гарадоў і раёнаў Беларусі; рэдкал. А. Н. Вінкевіч [і інш.]. – Мінск : Ураджай, 2002. – С. 20–26.
- Шаруха, І. М. Кайгародаў Дз. Н. / І. М. Шаруха // Памяць : Полацк : гісторыка-дакументальная хроніка гарадоў і раёнаў Беларусі. – Мінск : БелЭн, 2002. – С. 294.
- Шаруха, І. М. Востраў Полацк. Ферма Полацк / І. М. Шаруха // Памяць : Полацк : гісторыка-дакументальная хроніка гарадоў і раёнаў Беларусі. – Мінск : БелЭн, 2002. – С. 890–891.
- Шаруха, І. Н. Культурная (этнокультурная) географія Верхняга Поднепров'я як накіраванае рэгіянальнае географічнае / І. Н. Шаруха // Избранные научные труды МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 233–236.
- Шаруха, І. Н. Особенности топонимики Витебско-Псковского порубежья (на примере Полоцкого региона) / І. Н. Шаруха // Восточная Европа: вопросы исторической, общественной и политической географии : сб. науч. статей. – Псков : ПГПИ, 2003. – С. 41–48.
- Шаруха, І. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха, Т. Шаруха, І. Рудкоўская // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2003. – Т. 3. – Вып. 1. – Ч. X : Кіраўскі раён. – С. 90–113.

- Шаруха, И. Н. Введение в культурную (этнокультурную) географию Верхнего Поднепровья / И. Н. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2003. – Т. 3. – Вып. 1. – С. 159–164.
- Шаруха, И. Н. Опыт проведения культурно-географического районирования Беларуси / И. Н. Шаруха // Районирование в современной экономической, социальной и политической географии: потенциал, теория, методы, практика; под ред. А. Г. Дружинина, В. Е. Шувалова. – Ростов-н/Д; М.: ИнфоСервис, 2004. – С. 224–228.
- Шаруха, І. М. Уклад магілёўскіх географуў у развіццё навуковых накірункаў і методыку выкладання: кароткая гісторыя геаграфічнай адукацыі ў МДУ імя А. А. Куляшова / І. М. Шаруха, У. Г. Хамякоў // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2004. – № 1. – Т. 4. – Вып. 1 : Актуальныя праблемы экалагічнай і эканамічнай геаграфіі. – С. 10–15.
- Шаруха, І. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха, Т. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2004. – № 1. – Т. 4. – Вып. 1 : Актуальныя праблемы экалагічнай і эканамічнай геаграфіі. – Ч. IX : Касцюковіцкі раён. – С. 103–128.
- Шаруха, І. М. Культурная геаграфія Беларусі : IX клас : праграма факультатыва / І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2004. – № 1. – Т. 4. – Вып. 1 : Актуальныя праблемы экалагічнай і эканамічнай геаграфіі. – С. 171–177.
- Шаруха, І. М. Практыкум па геаграфіі Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2004. – № 2. – Т. 4. – Вып. 2. – С. 181–195.
- Шаруха, І. М. Выкарыстанне магчымасцей Інтэрнэт у выкладанні картаграфіі і геаграфіі / І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2004. – № 2. – Т. 4. – Вып. 2. – С. 202–215.
- Шаруха, І. М. Вартасць геаграфіі / І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2004. – № 2. – Т. 4. – Вып. 2. – С. 169–181.
- Шаруха, І. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха, Т. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2004. – № 2. – Т. 4. – Вып. 2. – Ч. XIII : Краснапольскі раён. – С. 103–125.
- Шаруха, І. М. Беларусь і беларусы: постаці і вобразы. Культурна-геаграфічныя і гістарычныя падставы імкнення ў саюз / І. М. Шаруха // Проблемы этнической географии и культурного районирования: сб. науч. статей; под ред. А. Г. Манакова. – Псков: ПГПИ, 2004. – С. 27–35.
- Шаруха, И. Н. История создания и развития содержания школьного курса «География Беларуси» / И. Н. Шаруха // География: проблемы выкладання. – 2006. – № 2. – С. 11–20.
- Шаруха, І. М. Малавядомыя лісты Е. Раманава / пераклад і заўвагі І. М. Шарухі // Е. Р. Раманаў : з гісторыка-археалагічнай спадчыны : выбраныя творы ; пад рэд. І. А. Марзалюка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – С. 232–236.
- Шаруха, І. М. Навуковая катэгорыя «Культурны краявід» / І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2006. – № 1. – Т. 5–6. – Вып. 1. – С. 32–39.
- Шаруха, І. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха, Т. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2006. – № 1. – Т. 5–6. – Вып. 1 : Ч. XV : Крычаўскі раён. – С. 63–78.
- Шаруха, І. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха, Т. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2006. – № 1. – Т. 5–6. – Вып. 1. – Ч. XVI : Мсціслаўскі раён. – С. 78–101.
- Шаруха, І. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2007. – Т. 7. – Вып. 1–2(8–9). – № 1–2. – Ч. XIX : Чавускі раён. – С. 52–84.
- Шаруха, І. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха, Т. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – Т. 7. – Вып. 1–2(8–9). – 2007. – № 1-2. – Ч. XX : Чэрыкаўскі раён. – С. 84–106.
- Шаруха, І. М. Варыянты ўрокаў тэмы 4 «Насельніцтва Беларусі» / Т. М. Ількевіч, І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – Т. 7. – Вып. 1–2(8–9). – 2007. – № 1-2. – С. 142–149.
- Шаруха, І. М. Магчымыя шляхі вырашэння праблемы стварэння інтэграванага курса «Магілёўзнаўства» / І. М. Шаруха // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва : зб. навук. прац удзельнікаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць»; уклад. І. А. Пуршкін, В. В. Юдзін. – Магілёў : Магілёўская абласная ўзбуіненая друкарня, 2007. – С. 236–240.
- Шаруха, І. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха, Т. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2007. – № 3-4. – Т. 7. – Вып. 3–4(10–11). – Ч. XVII : Слаўгарадскі раён. – С. 72–107.
- Шаруха, І. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха, Т. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2007. – № 3-4. – Т. 7. – Вып. 3–4(10–11). – Ч. XXI : Шклоўскі раён. – С. 107–130.
- Шаруха, І. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці / І. М. Шаруха, В. Крывіцкі, Т. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2008. – № 1-2(12-13). – Т. 8. – Вып. 1–2. – Ч. XVIII : Хоцімскі раён. – С. 77–95.
- Шаруха, И. Н. Конфессиональная география Беларуси / И. Н. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2009. – № 1-2. – Т. 9. – Вып. 1–2(14-15). – С. 28–40.
- Шаруха, І. М. Слоўнік мікратапонімаў цэнтральнай Магілёўшчыны / Т. М. Шаршнёва, І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2009. – № 1-2. – Т. 9. – Вып. 1–2(14-15). – С. 73–82.
- Шаруха, І. М. Гісторыка-геаграфічнае абгрунтаванне тэрыторыі Беларусі як верагоднай прарадзімы славян / І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2011. – № 1–2(16-17). – Т. 10–11. – Вып. 1–2. – С. 39–47.
- Шаруха, І. М. Слоўнік мікратапонімаў Цэнтральнай Магілёўшчыны / Т. М. Шаршнёва, І. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2011. – № 1-2(№ 16-17). – Т. 10–11. – Вып. 1–2. – С. 107–114.
- Шаруха, И. Н. Высшая школа Беларуси: особенности географии : материалы к уроку «География учреждений образования, культуры и здравоохранения» / И. Н. Шаруха, У. С. Демьяненко // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. – 2011. – № 1-2(16-17). – Т. 10–11. – Вып. 1–2. – С. 132–138.
- Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці : у 3 т. / аўт.-уклад. І. М. Шаруха ; распрац. картаграф. мат.-лаў Н. Б. Тупіцына. – Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2012. – Т. 1 : А–Ж. – 220 с. : іл.



ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Акулович Александр Иванович
Бирюк Ирина Борисовна
Богданович Светлана Эдуардовна
Грушецкая Елена Николаевна
Довгаль Алеся Валерьевна
Иванов Евгений Евгеньевич
Иванова Светлана Федоровна
Климуть Ярослав Иванович
Лавринович Дмитрий Сергеевич
Носков Сергей Александрович
Рубанова Евгения Викторовна
Угликова Ирина Валерьевна
Фадеева Ирина Владимировна
Филимонова Ирина Юрьевна

Акулович Александр Иванович



Родился 13 января 1945 г. в г. Каменка-Днепровская Запорожской области, Украина. В 1968 г. окончил факультет немецкого языка 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореца по специальности «Иностранные языки» с присвоением квалификации «Преподаватель немецкого и английского языков». Работал по распределению в

Иране по линии Главзарубежстроя Минмонтажспецстроя СССР в качестве переводчика с английского языка (1969–1971). С 1972 по 1974 г. – на Могилевском комбинате синтетического волокна инженером спецотдела. С 1974 г. – в ФРГ в «Техмашимпорт» инженером-приемщиком (1974–1975). С 1975 г. – в Могилевском ПО «Химволокно» им. В.И. Ленина переводчиком технической литературы спецтехотдела (1975–1977). С 1977 по 1990 г. работал на кафедре иностранных языков МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – преподавателем (1977–1988), старшим преподавателем (1988–1990), исполняющим обязанности заведующего кафедрой иностранных языков (1990).

В 1987 г. поступил и в 1990 г. окончил аспирантуру Минского государственного педагогического института иностранных языков по специальности «Германские языки». В 1991 г. в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете защитил кандидатскую диссертацию «Семантико-функциональные особенности сложных прилагательных современного немецкого языка» (научный руководитель – доктор филологических наук П. И. Копанев). Кандидат филологических наук (1991).

С 1990 г. был назначен заместителем председателя общества по внешним экономическим связям «Женщины за социальное обновление» (1990–1992). С 1992 г. работал в гуманитарных организациях, используя накопленный языковой опыт и связи за рубежом. С 1993 г., являясь соучредителем ОДО Гуманитарной Благотворительной организации «Салюс», стал ее председателем (1993–2005). В 2006 г. работал доцентом кафедры языковедческих дисциплин Могилевского филиала БИП – Института правоведения. С 2006 г. был заведующим кафедрой иностранных языков МГУ им. А. А. Кулешова (2006–2008). Ушел из жизни в 2008 г.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Пособия:

- Акулович, А. И. Познакомьтесь с нами поближе! : пособие / А. И. Акулович, Е. Р. Бордиловская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 44 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Акулович, А. И. Семантико-синтаксическая интерпретация сложных прилагательных (на материале современного немецкого языка) / А. И. Акулович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 1(26). – С. 159–162.

Статьи в научных сборниках:

- Акулович, А. И. Семантико-функциональные особенности адекватного словосложения в современном немецком языке / А. И. Акулович // Контекстуальные свойства единиц языка : сб. науч. статей / МГПИИЯ ; редкол. Е. К. Щука [и др.]. – Минск : [б. и.], 1986. – С. 3–11.
- Акулович, А. И. О синтаксическом компоненте в сложных прилагательных современного немецкого языка / А. И. Акулович // Методика обучения иностранным языкам. Романское и германское языкознание : республиканский межведомственный сборник научных трудов / Министерство народного образования Белорусской ССР, МГПИИЯ. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – Вып. 3. – С. 70–73.

- Акулович, А. И. Семантико-синтаксические отношения в словосочетаниях с несколькими адекватными определениями (на материале немецкого языка) / А. И. Акулович // Семантические аспекты синтаксиса : сб. науч. тр. / АН СССР, Институт языкознания, МГПИИЯ ; отв. ред. Д. Г. Богушевич, А. М. Шахнарович. – М. : Институт языкознания АН СССР, 1989. – С. 3–9.

БИРЮК Ирина Борисовна



Родилась 3 ноября 1964 г. в г. Ленинграде. В 1987 г. окончила Минский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности «Английский язык, немецкий язык». С 1988 г. работает в Могилевском государственном педагогическом институте (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова на кафедре иностранных языков – лаборантом (1988), преподавателем (1989–1998), на кафедре английской филологии – преподавателем (1998), старшим преподавателем (1998–2000), на кафедре теории и практики английского языка – старшим преподавателем (2000–2004), заведующим кафедрой (2004–2006). С 2006 г. – старший преподаватель кафедры английского, общего и славянского языкознания.

Основные преподаваемые дисциплины: «Теоретическая грамматика английского языка», «Типология английского и родного языков», «Функциональная грамматика английского языка», «Практическая грамматика английского языка», «Практика устной и письменной речи (английский язык)».

Сфера научных интересов: морфология и синтаксис современного английского языка, типология английского и русского языков, методика преподавания английского языка как иностранного.

С 2006 по 2011 г. подготовила 4 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 15 научных конференций, в т.ч. более 5 международных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публикаций (из них 6 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Бирюк, И. Б. Теоретическая грамматика английского языка = The Theory of English Grammar : хрестоматия : на английском языке / И. Б. Бирюк. – Минск : Зм. Колас, 2013. – 216 с. [Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология]

Учебно-методические издания:

- Бирюк, И. Б. Рекомендации по синтаксису английского языка : учебно-методическое пособие / И. Б. Бирюк. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 36 с.
- Бирюк, И. Б. «Are You Ready for Your English Exam?» : тесты и задания по английскому языку в помощь поступающим в МГУ им. А. А. Кулешова / Т. Н. Андреева, И. Б. Бирюк. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 76 с.
- Теория английского языка. Страноведение : контрольные задания / под ред. И. Б. Бирюк. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 44 с.

Статьи в сборниках научных работ:

- Бирюк, И. Б. Динамика аналитических форм в современном английском языке / И. Б. Бирюк // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 2. – С. 20–26.
- Бирюк, И. Б. Становление аналитических глагольных форм длительного вида в английском языке / И. Б. Бирюк // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 3. – С. 11–17.
- Бирюк, И. Б. Актуальное членение предложения как средство структурирования информации / И. Б. Бирюк // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 196–198.
- Бирюк, И. Б. Метод проектов на занятиях по иностранному языку / И. Б. Бирюк, Т. П. Пинчукова, Н. Г. Притыченко // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 49–52.
- Бирюк, И. Б. Об актуальном членении предложения при переводе с русского на английский язык (на материале англоязычного перевода романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита») / И. Б. Бирюк // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 4. – С. 15–21.
- Бирюк, И. Б. Становление в английском языке глаголов, выражающих среднезалоговые отношения / И. Б. Бирюк Н. П. Бугаева, А. В. Динькевич // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – С. 176–179.

БОГДАНОВИЧ Светлана Эдуардовна



Родилась 5 октября 1961 г. в д. Заценье Логойского района Минской области. В 1983 г. окончила с отличием факультет французского языка Минского государственного педагогического института иностранных языков по специальности «Французский и немецкий языки». Работала учителем французского и немецкого языков в СШ № 1 г. Осиповичи Могилевской области (1983–1987), в СШ № 36 (1987–1988), в СШ № 38 (1988–1993), в СШ № 1 (1993–1998) г. Могилева. С 1998 г. по настоящее время работает старшим преподавателем кафедры германо-романской филологии в МГУ им. А. А. Кулешова.

В 2000 г. поступила и в 2004 г. окончила аспирантуру Минского государственного лингвистического университета. В 2007 г. в БГУ защитила кандидатскую диссертацию «Современный французский исторический роман (на примере творчества Робера Мерля)» (научный руководитель – кандидат филологических наук О. А. Ломовский).

Основные преподаваемые дисциплины: «Литература Франции», «Практическая фонетика французского языка», «Теоретическая фонетика французского языка», «Французский язык».

Сфера научных интересов: история французской литературы, проблемы современного литературоведения, фонетика французского языка, методика преподавания иностранных языков.

В 2008 г. подготовила призера республиканского конкурса студенческих научных работ.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более 3 международных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Практическая и теоретическая фонетика французского языка : методические рекомендации / С. Э. Богданович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 52 с.
- Богданович, С. Э. Робер Мерль и его исторические романы 40–70-х годов XX века : методическое пособие / С. Э. Богданович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Богданович, С. Э. Исторические романы о современности / С. Э. Богданович // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2004. – № 3(15). – С. 200–208.
- Богданович, С. Э. Трудный путь к миру терпимости : романы «Судьба Франции», «В наши юные годы», «Париж, мой добрый город» исторического цикла Р. Мерля «Судьба Франции» / С. Э. Богданович // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. – 2004. – № 18. – С. 101–108.
- Богданович, С. Э. Специфика жанровой доминанты современного реалистического исторического романа / С. Э. Богданович // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. – 2005. – № 4(22). – С. 98–106.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Богданович, С. Э. Победа свободы и толерантности : романы «Вот он – принц», «Неистовая любовь», «Заря» саги о Сийораках Р. Мерля / С. Э. Богданович // Scripta manent : сб. науч. работ студентов и аспирантов / СГПУ ; редкол. Э. М. Береговская, М. П. Тихонова. – Смоленск : СГПУ, 2004. – № 18. – С. 64–75.
- Богданович, С. Э. Язык исторического цикла «Судьба Франции» Робера Мерля / С. Э. Богданович // Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. – 2008. – № 1. – С. 65–68.
- Богданович, С. Э. Единство законов жизни и истории : «Судьба Франции» Р. Мерля / С. Э. Богданович // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 3. – С. 132–142.
- Богданович, С. Э. Роль психоанализа в создании характеров персонажей исторического цикла «Судьба Франции» Р. Мерля / С. Э. Богданович // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 2. – С. 95–99.

ГРУШЕЦКАЯ Елена Николаевна



Родилась 6 января 1961 г. в г. Могилеве. В 1984 г. окончила с отличием романо-германское отделение Калининградского государственного университета (ныне Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия)) по специальности «Французский язык и литература». С 1984 г. работала учителем французского языка в школах г. Могилева и области. С 2000 г. работает на кафедре германо-романской филологии МГУ им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (2000–2009), доцентом (2009–2010). С 2011 г. – заведующий кафедрой германо-романской филологии.

В 2002 г. поступила и в 2006 г. окончила аспирантуру Минского государственного лингвистического университета по специальности «Романские языки». В 2009 г. в МГЛУ защитила кандидатскую диссертацию «Семантика и прагматика формы настоящего времени индикатива в тексте современного французского языка» (научный руководитель – доктор филологических наук профессор А. Н. Степанова). Кандидат филологических наук (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Теоретическая грамматика французского языка», «Методика преподавания иностранного языка», «Практическая грамматика французского языка», «Культура делового общения».

Сфера научных интересов: прагматика, лингвистика текста, текстология, коммуникативная грамматика, функциональная грамматика, семантический и прагматический синтаксис, грамматика французского языка, методика преподавания французского языка.

Исполнитель задания Государственной научной программы «Непрямая референция лингвистического знака в речевом употреблении говорящего субъекта» (2006–2007 гг., № ГР 200687), руководитель – доктор филологических наук профессор А. Н. Степанова.

Участник более 15 научных конференций, в т.ч. более 6 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 26 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Разделы в коллективных монографиях:

- Грушецкая, Е. Н. О новых аспектах настоящего исторического / Е. Н. Грушецкая // Современная лингвистика и межкультурная коммуникация : монография / О. А. Березина, Е. Н. Грушецкая, Т. В. Ицкович [и др.]. – Красноярск : Научно-инновационный центр, 2012. – С. 47–68.

Учебно-методические издания:

- Грушецкая, Е. Н. Exercices sur la grammaire du texte = Упражнения по грамматике текста / Е. Н. Грушецкая : учебное издание. – Могилев : МГУ им. А. А. Куляшова, 2004. – 18 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Грушецкая, Е. Н. Форма настоящего времени как один из основных признаков отнесенной речи в тексте / Е. Н. Грушецкая // Вестник МДУ им. А. А. Куляшова. – 2004. – № 4(19). – С. 115–118.
- Грушецкая, Е. Н. Форма настоящего времени как эгоцентрический элемент текста / Е. Н. Грушецкая // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2005. – № 3(19). – С. 126–131.
- Грушецкая, Е. Н. Отнесенная речь как показатель присутствия говорящего в текстах разных типов / Е. Н. Грушецкая // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2006. – № 1(21). – С. 147–154.
- Грушецкая, Е. Н. О конкретных и абстрактных значениях настоящего времени : на материале французского языка / Е. Н. Грушецкая // Вестник МДУ им. А. А. Куляшова. – 2006. – № 2-3(24). – С. 148–152.

Статьи в научных сборниках:

- Грушецкая, Е. Н. О неграмматических значениях формы настоящего времени в новелле Л. Арагона «Le moulin» / Е. Н. Грушецкая // Scripta manent : сб. науч. работ студентов и аспирантов / СГПУ ; редкол. Э. М. Береговская, М. П. Тихонова. – Смоленск : СГПУ, 2004. – № 11. – С. 75–79.
- Грушецкая, Е. Н. Прагматические значения формы настоящего времени (индикатива) в эгоцентрическом тексте / Е. Н. Грушецкая // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 2. – С. 30–32.
- Грушецкая, Е. Н. Прагматические значения формы настоящего времени (индикатива) в текстах разных типов / Е. Н. Грушецкая // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. –

Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 3. – С. 30–39.

- Грушецкая, Е. Н. Прямая, памятная и психологическая референция формы настоящего времени : на материале французского языка / Е. Н. Грушецкая // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – Вып. 4. – С. 44–46.
- Грушецкая, Е. Н. Внутренний монолог (грамматический аспект) / Е. Н. Грушецкая // В мире научных открытий : научное издание. – Красноярск : НИЦ, 2010. – № 4(10). – Ч. 6. – С. 40–42.
- Грушецкая, Е. Н. О фигуре наблюдателя в тексте : на материале французского языка / Е. Н. Грушецкая // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь : сб. науч. статей по материалам Республиканской научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Куляшова, 2011. – С. 180–182.

ДОЎГАЛЬ Аляся Валер’еўна

Нарадзілася 29 верасня 1979 г. у г. Рагачове Гомельскай вобласці. У 2003 г. скончыла з адзнакай філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Беларуская філалогія». У 2006–2007 гг. працавала ў БДУ на кафедры сучаснай беларускай мовы – выкладчыкам (2006), старшым выкладчыкам (2007). З 2007 г. працуе ў МДУ імя А. А. Куляшова на кафедры англійскага, агульнага і славянскага мовазнаўства – старшым выкладчыкам (2007–2008), дацэнтам (з 2008 г.). З 2011 г. – намеснік дэкана факультэта замежных моў па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце.



У 2003 г. паступіла ў 2006 г. закончыла аспирантуру БДУ па спецыяльнасці «Беларуская мова». У 2006 г. у БДУ абараніла кандыдацкую дысертацыю «Функцыянальна-семантычная катэгорыя эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове» (навуковы кіраўнік – кандыдат філалагічных навук дацэнт Т. Р. Рамза). Кандыдат філалагічных навук (2006). Дацэнт (2011).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае: «Уводзіны ў мовазнаўства», «Тэарэтычная лінгвістыка і параўнальная тыпалогія моў», «Сучасная беларуская мова», «Методыка выкладання беларускай мовы», «Беларуская мова (прафесійная лексіка)».

Сфера навуковых інтарэсаў: сучасная беларуская мова, тэорыя мовы, эматыўная лінгвістыка, сінтаксічная ідыяматыка.

Кіраўнік гранта Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў (2008, № И08-6).

Стыпендыят Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы адораных навучэнцаў і моладзі (2002).

У перыяд з 2006 па 2011 гг. падрыхтавала 1 прызёра рэспубліканскага конкурса навуковых работ студэнтаў.

Удзельніца больш за 15 навуковых канферэнцый, у тым ліку 10 міжнародных.

Аўтар больш за 25 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый (з іх 1 – у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Манаграфіі:

- Доўгаль, А. В. Сродкі выражэння эмоцый у сучаснай беларускай мове : манаграфія / А. В. Доўгаль. – Мінск : Тэхналогія, 2008. – 176 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Уводзіны ў мовазнаўства : метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў 1 курса факультэта замежных моў

спецыяльнасці 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія» / аўт.-склад. А. В. Доўгаль. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 32 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па трабаваннях ВАК:

- Доўгаль, А. В. Функцыянальна-семантычныя сродкі выражэння эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // *Веснік БДУ*. Сер. 4. – 2005. – № 1. – С. 42–46.
- Доўгаль, А. В. Лексічныя сродкі абазначэння эмоцый / А. В. Доўгаль // *Роднае слова*. – 2005. – № 10. – С. 61–63.
- Доўгаль, А. В. Сінтаксічныя мадэлі эматыўных выказванняў у сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // *Веснік БДУ*. Сер. 4. – 2006. – № 1. – С. 48–53.
- Доўгаль, А. В. Функцыянальна-семантычнае поле эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // *Беларуская лінгвістыка*. – 2008. – Вып. 61. – С. 92–100.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

- Доўгаль, А. В. Роля прасадыхных сродкаў у выражэнні эмоцый / А. В. Доўгаль // *Працы кафедры сучаснай беларускай мовы [БДУ] : да 70-годдзя доктара філалагічных навук, прафесара А. Я. Міхневіча ; рэдкал. А. Я. Міхневіч [і інш.]*. – Мінск : БДУ, 2006. – Вып. 5. – С. 78–84.
- Доўгаль, А. В. Тыпалогія лексічных сродкаў абазначэння эмоцый у сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // *Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica* : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 3. – С. 67–75.
- Довгаль, А. В. Сінтаксічныя модели эмотивных высказываний в белорусском и русском языках / А. В. Довгаль // *Интегративные функции русского языка и культуры в системе непрерывного образования Беларуси, России, Украины* : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 111–115.
- Доўгаль, А. В. Асаблівасці эматыўных выказванняў, пабудаваных па мадэлях *што + (гэта) + за + (Adj) N₁ + ну / ох / ух + і + N₂ / Adj / V₁ / Adv*, у сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // *Проблемы славяноведения* : сб. науч. статей / Брянский государственный университет ; отв. ред. С. И. Михальченко. – Брянск : БрГУ, 2009. – Вып. 11. – С. 256–261.
- Доўгаль, А. В. Параграфічныя сродкі абазначэння эмоцый / А. В. Доўгаль // *Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте* : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 138–142.
- Довгаль, А. В. Семантическая структура паремий с компонентом *смех* : на материале белорусского языка / А. В. Довгаль // *Фразеология и языковая динамика* : сб. науч. трудов, посвященный 55-летию профессора Х. Вальтера / Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Санкт-Петербургский гос. ун-т ; науч. ред. В. М. Мокиенко, А. В. Савченко. – Greifswald : E.M.A.-Universität ; СПб. : СПбГУ, 2011. – С. 269–272.
- Доўгаль, А. В. Некаторыя асаблівасці ўжывання выклічнікаў пры выражэнні эмоцый чалавека / А. В. Доўгаль // *Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте* : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – С. 59–62.

ИВАНОВ Евгений Евгеньевич



Родился 12 марта 1967 г. в п. Табошар Республики Таджикистан. В 1991 г. окончил с отличием Могилевский государственный педагогический институт им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». В 2000 г. окончил WSL (летнюю школу) Института ориенталистики Варшавского университета (Польша).

С 1991 г. работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова на кафедре русского языка – ассистентом (1991–1992), старшим преподавателем (1996–2004), доцентом (2005). В 2008 г. работал в БГУ на кафедре русского языка в качестве приглашенного преподавателя. С 2006 г. по настоящее время – заведующий кафедрой английского, общего и славянского языкознания.

Член Совета университета, Научно-методического совета университета.

Член Международной ассоциации белорусистов (1999), Белорусской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (2008), Комиссии по славянской фразеологии при Международном комитете славистов (2009).

В 1992 г. поступил и в 1995 г. окончил аспирантуру БГУ по специальности «Общее языкознание, психолингвистика, социоллингвистика». В 2004 г. в БГУ защитил кандидатскую диссертацию «Дифференциальные признаки афоризма» (научный руководитель – доктор филологических наук профессор Б. А. Плотников). Кандидат филологических наук (2004). Доцент (2006).

Проходил научные стажировки в Институте славистики Польской АН (1998), Варшавском университете (2000), Познаньском университете им. Адама Мицкевича (2003), БГУ (2005), РИВШ (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общее языкознание», «Теоретическая лингвистика и сравнительная типология языков», «Методы анализа языка», «Социоллингвистика», «Концептуальные основы современной лингвистики», «Основы теории коммуникационных систем», «Паремология германских и славянских языков», «Лингвистическая афористика».

Сфера научных интересов: теория языка, типологическое и сопоставительное языкознание, лексикография, славянская фразеология и паремология, лингвистика текста, лингвокультурология, история белорусского языкознания.

Исполнитель заданий Государственной программы научных исследований «История, культура, общество, государство» (2011–2015), Государственной программы фундаментальных исследований Республики Беларусь «Белорусский язык и литература» (2006–2010), Международной научной программы «Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich» (Беларусь, Болгария, Германия, Польша, Россия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чехия, 2008–2009).

Руководитель гранта Международного научного фонда Research Support Scheme / OSSF (Prague, Czechia) «Contrastive Description of Aphoristic Paremiology in Belarussian and Russian Languages» (2000–2002, Individual Grant № 148/2000), гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Русско-белорусский словарь пословиц и поговорок» (1998–2000, грант № Г97М/109), гранта Fonds d'Aide Aux Lettres Polonaises Indpendantes (Paris, France) «Staz' naukowy w Polsce» (1998, Individual Grant № BY98/IW), грантов Белорусского Фонда Сороса «Афористика художественного текста» (1995, грант № М95/51), «Нацыянальна-культурная семантыка беларускіх моўных афарызмаў» (1993–1994, гранты № 37/ИБ, № 10/БЯ).

Лауреат Республиканского конкурса инновационных проектов (2006).

В период с 2005 по 2012 гг. подготовил 4 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награжден Дипломами и Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь (1992, 2006, 2008).

Участник более 130 научных конференций, в том числе более 90 международных, из них 50 зарубежных. Координатор международных научных конференций «Восточнославянские языки и литература в европейском контексте» (Могилев, 2007, 2009, 2011 гг.), «Славянская фразеология и паремология в XXI веке» (Могилев, 2009 г.), Республиканских научно-практических конференций «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь» (Могилев, 2010, 2012 г.), «Актуальные проблемы преподавания русского языка в средней и высшей школе Республики Беларусь» (Могилев, 2006 г.).

Редактор сборников научных трудов «Terra Alba» (2000–2004 гг., вып. 1–3), «Acta Germano-Slavica» (издается с 2007 г., вып. 1–5).

Автор более 240 научных и учебно-методических публикаций (из них 50 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Иванов, Е. Е. Очерки по лингвистике афоризма : на материале германских и славянских языков : монография / Е. Е. Иванов. – Минск : Зм. Колас, 2012. – 164 с.

Разделы в коллективных монографиях:

- Иваноў, Я. Я. Нацыянальна-культурная семантыка беларускай мовы і праблема яе лінгвакраіназнаўчай рэпрэзентацыі : на матэрыяле моўнай афарыстыкі / Я. Я. Иваноў // Сацыякультурная прастора мовы : манаграфія / С. Ф. Иванова, Я. Я. Иваноў, Н. Б. Мячкоўская. – Мінск : Веды, 1998. – С. 33–62.
- Iwanow, J. Фразеалагічныя неалагізмы ў сучаснай беларускай мове / J. Iwanow // Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. – Opole : UO, 2008. – Т. 3 : Frazeologia / red. nauk. W. Mokijenko, H. Walter. – S. 45–53.

Учебные пособия с грифами Научно-методического центра учебной книги:

- Иваноў, Я. Я. Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і крылатых выразаў : лінгвакраіназнаўчы дапаможнік / С. Ф. Иванова, Я. Я. Иваноў. – Мінск : БФС, 1997. – 262 с. [Рэкамендавана да выдання *Навукова-метадычным Саветам Навукова-метадычнага цэнтру вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь*]
- Иванов, Е. Е. Языковая природа афоризма : очерки и извлечения : пособие для филологических факультетов университетов / общ. ред., предисл. и вступ. статья Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 440 с. [Рекомендовано *Научно-методическим центром книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь в качестве пособия для студентов филологических специальностей высших учебных заведений*]

Другие пособия, курсы лекций:

- Иваноў, Я. Я. Афарыстыка мовы мастацкага твора (паэма Якуба Коласа «Новая зямля») : лексікаграфічны аспект : дапаможнік / Я. Я. Иваноў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 84 с.
- Иванов, Е. Е. Антиполовицы рунета : типология и словарь : курс лекций / Е. Е. Иванов. – Минск : Право и экономика, 2009. – 72 с. – (Лекции по интернет-лингвистике. Вып. 3).

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Иваноў, Я. Я. Афарызм як прадмет філалогіі і аб'ект лінгвістыкі / Я. Я. Иваноў // Веснік БДУ Сер. 4. – 1994. – № 3. – С. 61–65.
- Иваноў, Я. Я. Семантыка беларускіх афарызмаў / Я. Я. Иваноў // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2000. – № 2(25). – С. 94–99.
- Иваноў, Я. Я. Аб адной семантычнай разнавіднасці афарызмаў (афарыстычныя выказванні – законы)

ва ўсходнеславянскіх мовах / Я. Я. Иваноў // Białostocki przegląd kresowy. – 2000. – Т. VIII. – S. 37–49.

- Иваноў, Я. Я. «Парадоксы» і «кааны» як семантычныя тыпы афарыстычных выказванняў / Я. Я. Иваноў // Весці БДПУ імя М. Танка. – 2002. – № 2(32). – С. 82–88.
- Иваноў, Я. Я. «Максіма» і «сентэнцыя» як семантычныя разнавіднасці афарызма паводле яго адносін да рэчаіснасці : на матэрыяле славянскіх і германскіх моў / Я. Я. Иваноў // Studia wschodniosłowiańskie. – 2002. – Т. 2. – S. 179–195.
- Иванов, Е. Е. Афористика поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» / Е. Е. Иванов // Русский язык и литература. – 2003. – № 10(49). – С. 82–98.
- Иваноў, Я. «Фразеалагізацыя» моўных афарызмаў і феномен міжзроўневай аманіміі / Я. Я. Иваноў // Studia Russica. – 2003. – Т. XX. – S. 143–153.
- Иваноў, Я. Семантычная тыпалогія афарызма ў славянскіх і германскіх мовах / Я. Я. Иваноў // Frazeologicke štúdie. – 2003. – Т. III. – S. 43–60.
- Иваноў, Я. Я. Прынцыпы супастаўляльнага апісання афарыстычнай парэміялогіі беларускай і рускай моў / Я. Я. Иваноў // Studia sławistyczne. – 2003. – Т. 4. – S. 49–55.
- Иваноў, Я. Я. Фразеалогія vs. афарыстыка (да праблемы катэгарыяльнага размежавання фразеалагічных і афарыстычных адзнак мовы) / Я. Я. Иваноў // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2004. – № 1(22). – С. 29–32.
- Иваноў, Я. Я. Семантыка афарыстычных выказванняў : на матэрыяле славянскіх і германскіх моў / Я. Я. Иваноў // Веснік БДУ. Сер. 4. – 2004. – № 1. – С. 63–68.
- Иваноў, Я. Я. Да антагенезу афарызма як адзінкі мовы vs. маўлення (сацыялінгвістычны і сацыякультурны аспекты) / Я. Я. Иваноў // Studia wschodniosłowiańskie. – 2004. – Т. 4. – S. 181–199.
- Иваноў, Я. Я. Да праблемы ўкладання слоўніка афарызмаў мовы твораў Якуба Коласа / Я. Я. Иваноў // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2006. – № 1(14). – С. 83–88.
- Иванов, Е. Е. Универсальное высказывание и афоризм / Е. Е. Иванов // Веснік ВДУ імя П. М. Машэрава. – 2006. – № 2(40). – С. 88–93.
- Иванов, Е. Е. О понятиях «афористический текст», «афористичность (афоризация) речи» и «афористический стиль» / Е. Е. Иванов // Весці БДПУ імя М. Танка. Сер. 1. – 2006. – № 3(49). – С. 76–79.
- Иваноў, Я. Я. Да праблемы вызначэння асноўнага парэміялагічнага фонду беларускай мовы / Я. Я. Иваноў // Веснік БДУ. Сер. 4. – 2006. – № 3. – С. 103–109.
- Иваноў, Я. Я. Грыгерыя як семантычны тып афарыстычнага выказвання / Я. Я. Иваноў // Веснік БрДУ імя А. С. Пушкіна. Сер. філалагічных навук. – 2007. – № 1(7). – С. 103–107.
- Иванов, Е. Е. О понятиях «речевой» и «языковой» афоризм / Е. Е. Иванов // Веснік БрДУ імя А. С. Пушкіна. Сер. філалагічных навук. – 2008. – № 2(10). – С. 148–153.
- Иваноў, Я. Я. Афарызмы ў мове твораў Максіма Гарэцкага / Я. Я. Иваноў // Беларуская мова і літаратура. – 2008. – № 8. – С. 62–64.
- Иваноў, Я. Я. Катэгарыяльныя разнавіднасці і сферы ўжывання афарызмаў розных семантычных тыпаў / Я. Я. Иваноў // Вучоныя запіскі БрДУ імя А. С. Пушкіна. – 2008. – Т. 4. – Ч. 1. – С. 36–44.
- Иванов, Е. Е. Об основных типах афористических высказываний / Е. Е. Иванов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 1(32). – С. 126–132.
- Иванов, Е. Е. Критерии систематизации афористического материала как объекта лексикографического описания / Е. Е. Иванов // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2009. – № 2(24). – С. 88–91.
- Иваноў, Я. Я. Антыпрыказкі і праблема іх вывучэння ў сучасным беларускім мовазнаўстве / Я. Я. Иваноў,

І. С. Канавалава // Веснік БДУ. Сер. 4. – 2010. – № 3. – С. 11–15.

- Іваноў, Я. Я. Праблема ўласна лінгвістычнага значэння паняцця «афарызм» / Я. Я. Іваноў // Веснік ГДУ імя Я. Купалы. Сер. 3. – 2011. – № 1(108). – С. 95–102.

Стат'і в энцыклапедычных выданнях, навучных зборніках:

- Іваноў, Я. Я. Параўнальны аналіз беларускіх і польскіх прыказак і нацыянальна-культурная семантыка беларускай мовы: лінгвакраіназнаўчы аспект / Я. Я. Іваноў // *Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe / Un-t w Białymstoku [etc]*; pod red. M. Kondratiuka. – Białystok: UwB, 2002. – S. 117–126.
- Иванов, Е. Е. Афоризм как единица языка vs. речи и как объект лингвострановедения / Е. Е. Иванов // *Русский текст и русский дискурс сегодня: сб. науч. трудов / МАПРЯЛ, Санкт-Петербургский гос. ун-т*; под ред. В. П. Казакова, Н. О. Рогожиной, Е. Е. Юркова. – СПб.: Политехника, 2003. – С. 536–545.
- Иванов, Е. Е. О методологической недостаточности «фразеологического» понимания семантики афоризма / Е. Е. Иванов // *Nowe środki nominacji językowej w nowej Europie / Un-t Szczeciński [etc]*; pod red. M. Aleksejki, M. Kuczyńskiej. – Szczecin: US, 2004. – S. 235–240.
- Іваноў, Я. Я. Крылатыя словы / Я. Я. Іваноў // *Беларускі фальклор: энцыклапедыя: у 2 т. – Мінск: БелЭн, 2006. – Т. 1. – С. 729–730.*
- Іваноў, Я. Я. Лаканізм / Я. Я. Іваноў // *Беларускі фальклор: энцыклапедыя: у 2 т. – Мінск: БелЭн, 2006. – Т. 2. – С. 7–9.*
- Іваноў, Я. Я. Аб другасным спосабе дэрывацыі непраэцэдэнтных афарызмаў / Я. Я. Іваноў // *Грані слова: сб. науч. статей к 65-летию проф. В. М. Мокиенко*; редкол. М. Алексеенко, Х. Вальтер, М. Дюринг [и др.]. – М.: ЭЛПИС, 2006. – С. 463–468.
- Ivanov, J. Прыказка як слова і тэкст у часе / J. Ivanov // *Wort – Text – Zeit: phraseologische Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen / Ernst-Moritz-Grundt-Universität, Institut für Slavistik*; red. H. Walter, M. Alekseenko, M. Hordy; Hrsg v. M. Niemeyer. – Greifswald: E.M.A.-Universität, 2009. – S. 38–39.
- Иванов, Е. Е. Типы русских антипословиц / Е. Е. Иванов, И. И. Боровая // *Varietaten im Slavischen = Субстандартные варианты славянских языков: Ausgewählte Beiträge / Hrsg. A. Bierich. – Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2009. – S. 111–122.*
- Иванов, Е. Е. Разновидности афоризма как речевого жанра: на материале английского, польского, русского языков / Е. Е. Иванов // *Язык и культура: сб. науч. статей: к юбилею проф. Э. Ф. Володарской*; под ред. Ю. Л. Воротникова. – М.: ИИЯ, 2010. – С. 312–315.

Словари:

- Иванов, Е. Е. Словарь афоризмов и цитат из польской литературы XVI – XX веков = *Słownik aforizmów a cytatów z literatury polskiej od XVI do XX wieku*: для изучающих польский язык как иностранный / С. Ф. Иванова, Е. Е. Иванов. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 104 с.
- Іваноў, Я. Я. Беларуская-нямецкі парэміялагічны слоўнік = *Belarussisches-Deutsch paremiologisches Wörterbuch* / Я. Я. Іваноў, Н. К. Раманава. – Могилев: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – 108 с.
- Иванов, Е. Е. Русско-белорусский паремиологический словарь / Е. Е. Иванов, В. М. Мокиенко. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 242 с.
- Іваноў, Я. Я. Польска-беларускі парэміялагічны слоўнік = *Polsko-białoruski słownik paremiologiczny* / С. Ф. Иванова, Я. Я. Іваноў. – Могилев: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 192 с.
- Іваноў, Я. Я. Англа-беларускі парэміялагічны слоўнік = *English-Belarusian Paremiological Dictionary* / І. С. Ду-

басав, С. Ф. Иванова, Я. Я. Іваноў і інш.; пад рэд. Я. Я. Иванова. – Могилев: МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – 240 с.

- Іваноў, Я. Я. Крылатыя афарызмы ў беларускай мове: з іншамовных літаратурных і фальклорных крыніц VIII ст. да н. э. – XX ст.: тлумачальны слоўнік / Я. Я. Іваноў. – Могилев: МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 164 с.

ИВАНОВА Светлана Федоровна



Родилась 5 апреля 1968 г. в п. Лестранхоз Витебской области. В 1991 г. окончила с отличием Могилевский государственный педагогический институт им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». С 1991 г. работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова на кафедре белорусского и русского языков – ассистентом (1991–1999), доцентом (2000–2006). С 2003 по 2005 г. – заместитель декана педагогического факультета по научной работе. С 2006 г. по настоящее время – доцент кафедры германо-романской филологии.

В 1993 г. поступила и в 1996 г. окончила аспирантуру БГУ по специальности «Общее языкознание, психолингвистика, социоллингвистика». В 1998 г. в БГУ защитила кандидатскую диссертацию «Манифестация грамматических различий близкородственных языков в тексте (на материале эквивалентных текстов на белорусском и русском языках)» (научный руководитель – доктор филологических наук профессор Н. Б. Мечковская). Кандидат филологических наук (1998). Доцент (2005).

Проходила научную стажировку в БГУ (2004). Основные преподаваемые дисциплины: «Психолингвистика», «Типология языков и лингвистика универсалий», «Типология и сопоставление языков мира», «Латинский язык и народная латынь». Сфера научных интересов: теория языка, типологическое и сопоставительное языкознание, лексикография, сравнительная грамматика белорусского и русского языков, славянская фразеология и паремиология, лингвистический анализ текста, лингвокультурология.

Руководитель гранта Белорусского Фонда Сороса «Лингвистика и прагматика художественного текста» (1995, грант № М95/52). Исполнитель гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Русско-белорусский словарь пословиц и поговорок» (1998–2000, грант № Г97М/109), гранта Белорусского Фонда Сороса «Национально-культурная семантика белорусских моуных афарызмаў» (1993–1994, гранты № 37/ИБ, № 10/БЯ).

Стипендиат Президента Республики Беларусь среди молодых ученых (2000–2001).

С 2006 по 2011 г. подготовила 3 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участница более 50 научных конференций, в том числе более 40 международных, из них 15 зарубежных.

Автор более 80 научных и учебно-методических публикаций (из них 30 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Разделы в коллективных монографиях:

- Иванова, С. Ф. Наколькі блізкія блізароднасныя мовы: да вызначэння лінгвістычнай адлегласці паміж беларускай і рускай мовамі / С. Ф. Иванова // *Сацыякультурная прастора мовы: манатрафія* / С. Ф. Иванова, Я. Я. Іваноў, Н. Б. Мячкова. – Мінск: Веды, 1998. – С. 63–86.

Учебные пособия с грифом Научно-методического центра учебной книги:

- Иванова, С. Ф. Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і крылатых выразаў: лінгвакраіназнаўчы дапа-

можнік / С. Ф. Іванова, Я. Я. Іваноў. – Мінск : БФС, 1997. – 262 с. [Рэкамендавана да выдання *Навукова-метадычным Саветам Навукова-метадычнага цэнтру вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь*]

Другіе пособія:

- Іванова, С. Ф. Граматычныя разліччыя блізкародзінных моў: ад сістэмы да тэксту : пособіе / С. Ф. Іванова. – Могілеў : МГУ ім. А. А. Куляшова, 2004. – 116 с.

Учебна-метадзічныя выданні:

- Іванова, С. Ф. Беларуская мова: фанетыка, арфаграфія, графіка, арфаграфія, лексікалогія, фразеалогія : практыкум / аўт.-склад.: С. Ф. Іванова, Т. В. Капцяко, Г. І. Рагаўцова [і інш.]; пад рэд. С. Ф. Івановай. – Могілеў : МДУ ім. А. А. Куляшова, 2004. – 80 с.

Навучныя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Іванова, С. Ф. Прынцыпы кантрастыўна-граматычнага аналізу эквівалентных тэкстаў на беларускай і рускай мовах / С. Ф. Іванова // *Веснік БДУ*. Сер. 4. – 1995. – № 3. – С. 33–37.
- Іванова, С. Ф. Марфалагічныя адрозненні ў эквівалентных тэкстах на беларускай і рускай мовах / С. Ф. Іванова // *Веснік БДУ*. Сер. 4. – 1997. – № 1. – С. 35–38.
- Іванова, С. Ф. Новыя падыходы да сопаставлення блізкародзінных моў: на матэрыяле сопаставлення граматыкі беларускага і рускага моў / С. Ф. Іванова // *Studia slawistyczne*. – 2003. – Т. 4. – С. 57–67.
- Іванова, С. Ф. Крылатыя словы і праблема іх вывучэння ў беларускай мове / С. Ф. Іванова // *Веснік БДУ*. Сер. 4. – 2008. – № 2. – С. 18–21.
- Іванова, С. Ф. Лацінскія запазычаныя крылатыя слоў у сучаснай беларускай літаратурнай мове: колькасны склад, формы ўжывання і крыніцы паходжання / С. Ф. Іванова, А. Д. Цеплякова // *Веснік МДПУ ім. І. П. Шамякіна*. – 2010. – № 1(26). – С. 88–93.
- Іванова, С. Ф. Старажытнагрэчаскія запазычаныя крылатыя слоў у сучаснай беларускай літаратурнай мове: колькасны склад, формы ўжывання і крыніцы паходжання / С. Ф. Іванова, А. Д. Цеплякова // *Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта*. Сер. А. Гуманітарныя навукі. – 2010. – № 7. – С. 176–179.

Стат'і ў навучных зборніках работ:

- Іванова, С. Ф. Об употреблении полных vs. кратких форм прилагательных и причастий в белорусском и русском языках / С. Ф. Іванова // *Dziedzictwo przeszłości związkoŵ językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich / Un-t w Białymstoku*. – Białystok : UwB, 2001. – Т. VI : *Badania humanistyczne*; pod red. nauk. J. F. Nosowicza, W. Szerszunowicza. – S. 20–22.
- Іванова, С. Ф. О текстовом подходе к сопоставлению близкородственных языков // *Русский текст и русский дискурс сегодня* : сб. науч. трудов / МАПРЯЛ, Санкт-Петербургский гос. ун-т [и др.]; под ред. В. П. Казакова, Н. О. Рогожиной, Е. Е. Юркова. – СПб. : Политехника, 2003. – С. 264–272.
- Іванова, С. Ф. Крылатыя біблейныя і евангельскія афарызмы ў беларускай, англійскай і рускай мовах / S. Ivanova // *Wort – Text – Zeit: phraseologische Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Traditionen / Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Institut für Slawistik*; red. H. Walter, M. Alekseenko, M. Hordy; Hrsg. v. M. Niemeyer. – Greifswald : E.M.A.-Universität, 2009. – S. 40–41.
- Іванова, С. Ф. Моўныя крыніцы запазычанняў крылатых слоў у сучаснай беларускай літаратурнай мове / С. Ф. Іванова // *Язык и культура* : сб. науч. статей : к юбилею проф. Э. Ф. Володарской; под ред. Ю. Л. Вороникова. – М. : Институт иностранных языков, 2010. – С. 316–319.
- Іванова, С. Антыцытаты ў сучаснай беларускай мове / С. Іванова, Я. Іваноў // *Phraseologische Studien*:

dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie / Internationales Slawistenkomitee (Phraseologische Kommission); red. D. Balakova, H. Walter. – Greifswald : E.M.A.-Universität, 2010. – S. 174–183.

- Іванова, С. Ф. Антицитаты в белорусском языке / С. Ф. Іванова // *Фразеология и языковая динамика* : сб. науч. трудов, посвященных 55-летию профессора Х. Вальтера / Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Санкт-Петербургский гос. ун-т; науч. ред. В. М. Мокиенко, А. В. Савченко. – Greifswald : E.M.A.-Universität; СПб. : СПбГУ, 2011. – С. 286–287.

Словарі:

- Іванова, С. Ф. Крылатыя выразы ў беларускай мове : тлумачальны слоўнік : ч. 1 : з іншамоўных (еўрапейскіх і амерыканскіх) крыніц XII – XX стст. / С. В. Венізіктаў, І. Л. Даніленка, С. Ф. Іванова і інш.; пад рэд. Я. Я. Івановай. – Могілеў : МДУ ім. А. А. Куляшова, 2004. – 136 с.
- Іванова, С. Ф. Крылатыя выразы ў беларускай мове : тлумачальны слоўнік : ч. 2 : з рускамоўных літаратурных і фальклорных крыніц XII – XX стст. / С. В. Венізіктаў, І. Л. Даніленка, С. Ф. Іванова і інш.; пад рэд. С. Ф. Івановай. – Могілеў : МДУ ім. А. А. Куляшова, 2006. – 208 с.

КЛИМУТЬ Ярослав Иванович

Родился 10 января 1940 г. в д. Острово Мостовского района Гродненской области. В 1967 г. окончил Белорусский государственный университет по специальности «Белорусский и русский язык и литература». Работал учителем белорусского языка и физкультуры Дубовской СШ Волковысского района Гродненской области (1967), литературным сотрудником газеты «Чырвоная зорка» Узденского района Минской области (1968), учителем белорусского языка Литвянской СШ Узденского района Минской области (1969–1975). С 1975 г. работает в Могилевском государственном педагогическом институте (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Куляшова на кафедре белорусской литературы – старшим преподавателем (1975–1980), доцентом (1980–1986, 2000–2006). С 1986 по 2000 г. – декан филологического факультета. С 2006 г. – доцент кафедры английского, общего и славянского языкознания. Член Совета университета, Научно-методического совета (1986–2000).

Член Союза белорусских писателей (1996).

В 1972 г. поступил и в 1977 г. окончил аспирантуру Института литературы им. Я. Купалы АН БССР по специальности «Белорусская литература». В 1979 г. в Институте литературы им. Я. Купалы АН БССР защитил кандидатскую диссертацию «Якуб Колас и русская советская поэзия» (научный руководитель – доктор филологических наук профессор Ю. С. Пширков). Кандидат филологических наук (1979). Доцент (1982).

Основные преподаваемые дисциплины: «История белорусской литературы», «Методика преподавания белорусской литературы», «Белорусский фольклор и мифология».

Сфера научных интересов: теория литературы, история белорусской литературы и литературной критики, сопоставительное литературоведение, краеведение.

Руководитель задания Государственной программы фундаментальных исследований Республики Беларусь «Белорусский язык и литература» (2006–2010).

В период с 1991 по 2005 г. подготовил 5 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награжден Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь (1982, 1998), Союза белорусских писателей (1999), Государственного литературно-мемориального музея Я. Коласа (2004).



Участник более 120 научных конференций, в том числе более 60 международных, из них 4 зарубежных.
Автор более 150 научных и учебно-методических публикаций (из них 3 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Клімуць, Я. І. Жыццёвасць традыцый : Якуб Колас і руская савецкая паэзія : манаграфія / Я. І. Клімуць. – Мінск : Навука і тэхніка, 1985. – 192 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Клімуць, Я. І. Беларуская дзіцячая літаратура : вучэбны дапаможнік / А. М. Макарэвіч, М. Б. Яфімава, Я. І. Клімуць [і інш.] ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Мінск : Вышэйшая школа, 2008. – 688 с. **«Дзупушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях «Пачатковая адукацыя», «Пачатковая адукацыя. Дадатковая спецыяльнасць»]**

Учебно-методические издания:

- Клімуць, Я. І. Літаратура – аснова духоўнасці : метадычны дапаможнік / Я. І. Клімуць. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. – 74 с.
- Клімуць, Я. І. Уводзіны ў літаратуразнаўства : мастацкі твор : метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў факультэтаў замежных моў і славянскай філалогіі / Я. І. Клімуць. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Клімуць, Я. І. Якуб Колас і Міхаіл Ісакоўскі : да пытання літаратурных узаемасувязей / Я. І. Клімуць // Весці АН БССР. Сер. Грамадскіх навук. – 1977. – № 1. – С. 97–105.
- Клімуць, Я. І. Сярод старых настаўнікаў прыхільнасці да беларускай нямы / Я. І. Клімуць // Роднае слова. – 2000. – № 1. – С. 87–89.
- Клімуць, Я. І. Аркадзь Куляшоў і Леанід Первамайскі / Я. І. Клімуць // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 1(17). – С. 188–191.
- Клімуць, Я. І. Адлюстраванне першай сусветнай вайны ў творчасці славянскіх аўтараў / Я. І. Клімуць, М. І. Чмаравы // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 4(31). – С. 132–136.
- Клімуць, Я. І. Выяўленне ваенных падзей у паэме Якуба Коласа «На шляхах волі» / Я. І. Клімуць // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 1(32). – С. 148–152.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Клімуць, Я. І. Па шляху ўдасканалення / Я. І. Клімуць // Беларуская літаратура. – 1978. – Вып. 6. – С. 56–64.
- Клімуць, Я. І. Якуб Колас і Мікалай Рыленкаў / Я. І. Клімуць // Беларуская літаратура. – 1980. – Вып. 8. – С. 39–47.
- Клімуць, Я. І. Шляхі развіцця беларускай савецкай паэмы : пра кнігу: Арошка М. Беларуская савецкая паэма / Я. І. Клімуць // Польшыя. – 1980. – № 8. – С. 233–237.
- Клімуць, Я. І. Якуб Колас і Аляксандр Твардоўскі / Я. І. Клімуць // Беларуская літаратура. – 1981. – Вып. 9. – С. 112–121.
- Клімуць, Я. І. З кагорты першых : пра кнігу: Леўчык Г. Доля і хлеб / Я. І. Клімуць // Польшыя. – 1981. – № 7. – С. 255–256.
- Клімуць, Я. І. Пуці романа : о кнізе: Дзюбайла П. Беларускі раман / Я. І. Клімуць // Нёман. – 1983. – № 8. – С. 173–174.
- Клімуць, Я. І. Паэтычная паверка : пра кнігу: Прыходзька П. Вячэрняя паверка / Я. І. Клімуць // Польшыя. – 1983. – № 8. – С. 217–218.
- Клімуць, Я. І. Сувязь часоў : пра кнігу: Цвірка К. Хат вячысты дар / Я. І. Клімуць // Польшыя. – 1983. – № 11. – С. 217–219.

- Клімуць, Я. І. Даследуецца творчы працэс : пра кнігу : Атрашкевіч В. Ад прататыпа да вобраза / Я. І. Клімуць // Польшыя. – 1984. – № 10. – С. 215–217.
- Клімуць, Я. І. Фальклорныя матывы ў творчасці Якуба Коласа Вялікай Айчыннай вайны / Я. І. Клімуць // Беларуская літаратура. – 1985. – Вып. 13. – С. 28–35.
- Клімуць, Я. І. Няпростасе майстэрства дэтэктыва : пра кнігу : Хомчанка В. Чэкістам стала вядома / Я. І. Клімуць // Польшыя. – 1986. – № 2. – С. 221–222.
- Клімуць, Я. І. Памкненне ў будучыню : пра кнігу: Грамыка М. Родная пушча : п'есы, вершы, успаміны, лісты / Я. І. Клімуць // Польшыя. – 1988. – № 8. – С. 211–213.
- Клімуць, Я. І. Інтэрпрэтацыя айчыннай гісторыі ў сучаснай беларускай літаратуры / Я. І. Клімуць // Literaturny i języki słowian wschodnich: stan obecny i tendencje rozwojowe : v 2 t. / Un-t Opolski ; red. nauk. B. Kodzis, S. Kochman, I. Danecka. – Opole : UO, 1997. – Т. 1. – С. 181–186.
- Клімуць, Я. І. Польскамоўная літаратура Магілёўшчыны / Я. І. Клімуць // Край = Kraj : дыялог на сумежжы культур : зб. навук. прац ; рэд. А. Агеёў, Я. Іванов. – Магілёў : Брама, 2000. – С. 156–162.
- Клімуць, Я. І. Літаратурная Клімаўшчына ў 20–30-я гады ХХ ст. / Я. І. Клімуць // Клімаўшчына літаратурная / Я. І. Клімуць, С. Украінка ; рэдкал.: М. Дуктаў, М. Карпечанка, А. Сіліверстава. – Клімавічы : Асацыяцыя малых мястэчак Магілёўшчыны, 2007. – С. 1–20.
- Клімуць, Я. І. Выяўленне імклівага часу ў беларускай паэзіі канца 90-х гадоў ХХ стагоддзя / Я. І. Клімуць // Studia i szkice slawistyczne ; pod red. A. Włoczorek. – Opole : UO, 2007. – Т. VIII : Literaturny wschodniosłowiański w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych. – С. 181–186.
- Клімуць, Я. І. Выяўленне падзей першай сусветнай вайны ў паэме Якуба Коласа «На шляхах волі» / Я. І. Клімуць // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 3. – С. 151–157.
- Клімуць, Я. І. Асаблівасці выяўлення Вялікай Айчыннай вайны ў творчасці пісьменнікаў Магілёўшчыны ў другой палове ХХ ст. / Я. І. Клімуць // Романовские чтения – V : сб. науч. трудов ; редкол. Н. М. Пурышева [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 175–176.
- Клімуць, Я. І. Выяўленне другой сусветнай вайны ў беларускай і рускай дакументальна-мастацкай прозе канца ХХ – пачатку ХХІ ст. («Весельі солдат» В. Астаф'ева і «Доўгая дарога дадому» В. Быкава) / Я. І. Клімуць // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 147–149.
- Клімуць, Я. І. Выяўленне другой сусветнай вайны ва ўсходнеславянскай прозе 90-х гадоў ХХ ст. / Я. І. Клімуць // Романовские чтения – VI : сб. науч. статей ; редкол. И. А. Марзалюк [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 151–152.
- Клімуць, Я. І. Масей Сяднёў: лёс і творчасць / Я. І. Клімуць // Studia i szkice slawistyczne ; pod red. B. Kodzisa, M. Giej. – Opole : UO, 2010. – Т. X : Słowianie wschodni na emigracji: literatura, kultura, język. – С. 163–169.
- Клімуць, Я. І. Кіраўшчына літаратурная / Я. І. Клімуць // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 4. – С. 125–134.
- Клімуць, Я. І. Творчасць Максіма Багдановіча ў кантэксце французскай паэзіі другой паловы ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя / Я. І. Клімуць // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – С. 104–107.

Научно-популярные издания:

- Агеев, А. Г. Перекрестки могилевской истории / А. Г. Агеев, Я. И. Климутъ, И. А. Пушкин. – Минск : Туринфо, 2004. – 216 с. : ил.

ЛАВРИНОВИЧ Дмитрий Сергеевич

См. Исторический факультет, с. 29

НОСКОВ Сергей Александрович

Родился 27 августа 1943 г. в п. Пильтун Восточно-Сахалинского района Сахалинской области. В 1965 г. окончил с отличием Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина по специальности «Немецкий язык. Английский язык». С 1969 г. работал в Коми государственном педагогическом институте на кафедре немецкого языка старшим преподавателем (1969–1972), заведующим кафедрой (1972–1974), доцентом Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А.А. Кулешова (1974–1998), заведующим кафедрой иностранных языков (1991–1997), заведующим кафедрой немецкой филологии (1997–2002), заведующим кафедрой германо-романской филологии (2002–2011). С 2011 г. – доцент кафедры германо-романской филологии.



Являлся членом Совета университета, Научно-методического совета университета.

В 1965 г. поступил и в 1969 г. окончил аспирантуру Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина по специальности «История и грамматика немецкого языка» В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Производный знак как тип ограничения функционального разнообразия прилагательного». Кандидат филологических наук (1972). Доцент (1974).

Основные преподаваемые дисциплины: «Теоретическая грамматика немецкого языка», «История немецкого языка», «Введение в германистику», «Современные методы исследования языка», «Латинский язык», «Принципы анализа современного синтаксиса».

Сфера научных интересов: история немецкого языка, грамматика немецкого языка, страноведение Германии, классические языки, немецкая литература, общее языкознание.

Неоднократно исполнял задания Министерства образования Республики Беларусь по рецензированию и редактированию учебных пособий по немецкому языку для средней школы.

Награжден грамотой Министерства образования Республики Беларусь (1998), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь, Знаком «Отличник образования Республики Беларусь» (2011).

Участник более 20 научных конференций.

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства просвещения СССР:

- Носков, С. А. Повторительный курс немецкого языка : учебное пособие для слушателей подготовительных отделений педагогических институтов / С. А. Носков. – Минск : Высшая школа, 1980. – 136 с. **[Допущено Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для слушателей подготовительных отделений педагогических институтов]**
- Носков, С. А. Немецкий язык. Повторительный курс / С. А. Носков. – Минск : Высшая школа, 1991. –

131 с. **[Допущено Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для слушателей подготовительных отделений педагогических институтов]**

Другие учебные пособия, курсы лекций:

- Носков, С. А. Немецкий для вас. = Deutsch für Sie. Самоучитель немецкого языка / С. А. Носков. – Киев : Фаворит, 1999. – 400 с.
- Носков, С. А. Новый самоучитель немецкого языка / С. А. Носков. – Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2000. – 400 с.
- Носков, С. А. Wir sprechen Deutsch. Лексико-грамматические задания по немецкому языку для студентов 1–2 курсов : учебное пособие / С. А. Носков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 66 с.
- Носков, С. А. Активный курс немецкого языка : учебное пособие / С. А. Носков. – М. : ОНИКС, 2006. – 640 с.
- Носков, С. А. Немецкий язык для поступающих в вузы / С. А. Носков. – 5-е изд., испр. – Минск : Высшая школа, 2006. – 415 с.
- Носков, С. А. Краткий курс латинского языка для самостоятельного изучения / С. А. Носков, М. С. Носков. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2006. – 160 с.
- Носков С. А. Lingua Latina. Cursus brevis. Краткий курс латинского языка для самостоятельного изучения / С. А. Носков, М. С. Носков. М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2007. – 160 с.
- Носков, С. А. Мой первый немецко-русский словарь : учебное пособие / С. А. Носков. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2007. – 70 с.
- Носков, С. А. Тексты для чтения на латинском языке = Lectura Latina : пособие / С. А. Носков, М. С. Носков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 136 с.
- Носков, С. О. Самовчитель немецкой мови / С. О. Носков. – 17-те вид. виправл. і доп. – К. : Арія, 2008. – 432 с.
- Носков, С. А. Самоучитель немецкого языка / С. А. Носков. – 21-е изд., испр. – Минск : Высшая школа, 2012. – 479 с.

Учебно-методические издания:

- Носков, С. А. Лексико-тематические задания для студентов по немецкому языку / С. А. Носков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1996. – 26 с.
- Носков, С. А. Учебные задания по латинскому языку : для студентов 1 курса по специальности «Иностранный язык» / С. А. Носков, М. С. Носков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 56 с.
- Носков, С. А. Адаптация, комментарий и словарь // Лион Э. Понедельник без взрослых. = Elinor Lion. Ein Montag und noch mehr : книга для чтения на немецком языке / С. А. Носков. – Минск : Высшая школа, 1999. – 80 с. – (Школьная библиотека).
- Носков, С. А. Адаптация, комментарий и словарь // Керн Т. Улла и ее новые друзья. = Traude Kern. Ulla und ihr neuer Kreis : книга для чтения на немецком языке / С. А. Носков. – Минск : Высшая школа, 2001. – 191 с. – (Школьная библиотека).
- Носков, С. А. Texte zur Analyse und Diskussion = Тексты для анализа и дискуссии : методические рекомендации / С. А. Носков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 64 с.
- Носков, С. А. «Unsere Themen» = «Наши темы». Лексико-грамматические задания для подготовки к зачетам и экзаменам по немецкому языку / С. А. Носков ; под ред. Мириам Шала. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 88 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Носков, С. А. Производный знак (слово и словосочетание) как тип ограничения функционального разнообразия лингвистического знака / С. А. Носков // Ученые Записки МГПИ им. В. И. Ленина. – № 366 : Вопросы немецкой филологии. –1970. – 40 с.

РУБАНОВА Евгения Викторовна



Родилась 9 февраля 1979 г. в г. Могилеве. В 2001 г. окончила с отличием Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова по специальности «Иностранный язык (английский), белорусский язык и литература». С 2001 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова на кафедре теории и практики английского языка – преподавателем (2001–2005),

старшим преподавателем (2005–2006), на кафедре английского, общего и славянского языкознания – старшим преподавателем (2006–2008), доцентом (с 2008). В 2008 г. работала в БГУ на кафедре английского языкознания в качестве приглашенного доцента. С 2009 г. – заместитель декана факультета иностранных языков по научной работе.

В 2002 г. поступила и в 2005 г. окончила аспирантуру МГЛУ по специальности «Теория языка». В 2006 г. в МГЛУ защитила кандидатскую диссертацию «Метафора в социальных подсистемах английского и русского языков» (научный руководитель – кандидат филологических наук профессор Е. Г. Лукашанец). Кандидат филологических наук (2006). Доцент (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Лексикология английского языка», «Практика устной и письменной речи (английский язык)», «Дискурсивная практика (английский язык)».

Сфера научных интересов: теория языка, лексикология современного английского языка, социолингвистика (социальные подсистемы английского языка).

Делегат I съезда ученых Республики Беларусь (2007).

В период с 2006 по 2011 г. подготовила 4 призеров Республиканского конкурса студенческих научных работ.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более 10 международных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 4 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Рубанова, Е. В. Зоометафора в сленге : монография / Е. В. Рубанова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 154 с.

Учебно-методические издания:

- Методические рекомендации по культурологическому аспекту английского языка / сост.: Т. Н. Андреева, О. И. Ковалева, Е. В. Рубанова [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 34 с.
- Теория английского языка. Страноведение : контрольные задания / авт.-сост.: Р. Д. Астрашевская, И. Б. Бирюк, Н. И. Бордюгова [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 44 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Рубанова, Е. В. Crazy English, или Об английском «бегущих носках» и «горячих собаках» / С. Ф. Кусковская, Е. В. Рубанова // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2004. – № 2. – С. 50–58.
- Рубанова, Е. В. Зооморфизмы в языке криминальной субкультуры : на материале английского сленга / Е. В. Рубанова // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2004. – № 3(15). – С. 145–153.
- Рубанова, Е. В. Направления процессов номинации (зооморфизмы английского и русского сленгов) / Е. В. Рубанова // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2005. – № 3(19). – С. 80–92.
- Рубанова, Я. В. Да праблемы матываванасці другасных значэнняў найменняў жывёл у слэнгу сучаснай англійскай мовы / Я. В. Рубанова // Весці НАН Беларусі. Сер. Гуманітарных навук. – 2005. – № 3. – С. 104–109.

- Рубанова, Е. В. Источники зоометафор в литературном языке // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). – 2008. – № 4(31). – С. 108–112.

Статьи в научных сборниках:

- Рубанова, Е. В. Зооморфизмы в студенческом сленге : на материале современного английского языка / Е. В. Рубанова // Теория коммуникации. Языковые значения : сб. науч. статей ; отв. ред. Е. Г. Задворная. – Минск : МГЛУ, 2004. – Вып. 2. – С. 184–188.
- Рубанова, Е. В. Специальные модели метафоризации в некодифицированных подсистемах английского и русского языков / Е. В. Рубанова // Язык и межкультурные коммуникации : сб. науч. статей ; редкол. В. Д. Стариченко [и др.]. – Минск : БГПУ, 2007. – С. 286–287.
- Рубанова, Е. В. Общий сленг, языковой статус и особенности перевода : на материале английского и русского языков / Восточнославянские языки в европейском языковом контексте : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 57–67.
- Рубанова, Е. В. О некоторых особенностях словообразования в американском студенческом сленге / Е. В. Рубанова // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 3. – С. 108–115.
- Рубанова, Е. В. О некоторых особенностях формирования лексики сленга / Е. В. Рубанова // Теория коммуникации. Языковые значения : сб. науч. статей ; редкол. О. С. Горицкая [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2009. – Вып. 5. – С. 67–74.
- Рубанова, Е. В. Black English: нерешенные вопросы / Е. В. Рубанова // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 4. – С. 88–95.
- Рубанова, Е. В. Основные способы номинации «своих» и «чужих» в Black English / Е. В. Рубанова // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 148–152.
- Рубанова, Е. В. Метафорический потенциал лексических единиц американского молодежного сленга / Е. В. Рубанова // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – С. 169–171.

УГЛИКОВА Ирина Валерьевна



Родилась 11 октября 1978 г. в г. Могилеве. В 2000 г. окончила исторический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «История. Иностранный язык». С 2001 г. работает на кафедре английского языка (с 2006 г. – кафедре иностранных языков) МГУ им. А. А. Кулешова – преподавателем (2001–2010), с 2010 г. – старшим преподавателем.

В 2007 г. поступила и в 2010 г. окончила аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования». Продолжает работу над диссертационным исследованием на соискание ученой степени кандидата педагогических наук «Развитие социокультурной компетентности студентов в учебном процессе классического университета» (научный руководитель – кандидат педагогических наук доцент Е. И. Снопкова).

Преподаваемая дисциплина: «Английский язык».
Сфера научных интересов: научно-методологические и аксиологические основания развития ключевых компетенций студентов в учебном процессе классического университета.

Исполнитель задания «Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста посредством игры» (№ ГР 20111882).

Призер конкурса учебно-методических разработок УО «МГУ им. А. А. Кулешова» 2010 г

Участник 22 научных конференций, в т.ч. 15 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 34 научных и учебно-методических публикаций (из них 5 – в соавторстве).

ФАДЕЕВА Ирина Владимировна

Родилась 22 марта 1952 г. в г. Уфа Башкирской АССР (РСФСР). В 1974 г. окончила с отличием факультет иностранных языков (немецкое отделение) Башкирского государственного университета им. 40-летия Октября (г. Уфа) по специальности «Филолог. Преподаватель немецкого языка». С 1980 по 1983 г. работала ассистентом кафедры иностранных языков Владивостокского государственного университета. С 1983 по 2004 г. работала на кафедре германо-романской филологии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова (с 1997 г. – МГУ им. А. А. Кулешова) старшим преподавателем (1983–1991), доцентом (1991–2004). С 2004 г. работает доцентом кафедры международного права иностранных языков Могилевского филиала БИП и одновременно доцентом кафедры германо-романской филологии МГУ им. А. А. Кулешова.



С 1975 по 1979 г. училась в аспирантуре ЛГУ им. А. А. Жданова (г. Ленинград). В 1980 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Лексическая система обращений к лицам в современном немецком языке» (научный руководитель – кандидат филологических наук доцент Ю. Н. Афонькин). Кандидат филологических наук (1980).

Основные преподаваемые дисциплины: немецкая литература, лексикология немецкого языка, немецкий язык.

Сфера научных интересов: лексикология, словообразование, история немецкой литературы и научно-методическое и научное обеспечение названных дисциплин.

Неоднократно участвовала в вузовских, региональных и республиканских конференциях.

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Die deutschen Städte. = Задания по страноведению Германии : учебное пособие : в 2 ч. / под ред. С. А. Носкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – Ч. 1. – 52 с. : ил. [соавт].
- Фадеева, И. В. Deutschland und seine Städte = Задание по страноведению Германии : учебное пособие : в 2 ч. / И. В. Фадеева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – Ч. 2. – 56 с.
- Фадеева, И. В. Слово и его значение : методические рекомендации к практическим занятиям по курсу «Лексикология немецкого языка» / И. В. Фадеева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.
- Тестовые задания по курсу «Лексикология немецкого языка» = Testaufgaben zur Lexikologie / сост. И. В. Фадеева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 20 с.
- Фадеева, И. В. Немецкая литература = Deutsche Literatur : тестовые задания / И. В. Фадеева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 24 с.

Статьи в научных сборниках:

- Фадеева, И. В. Использование формул речевого общения на занятиях по немецкому языку в вузе / И. В. Фадеева // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП / БИП – Институт правоведения; науч. ред. В. Д. Выборный, А. А. Скиевич. – 2008. – Вып. 3. – С. 97–100.
- Фадеева, И. В. Междометия и их словообразовательные возможности / И. В. Фадеева // Вестник Могилевского филиала БИП. – 2008. – Вып. 6. – С. 152–154.
- Фадеева, И. В. Из опыта работы над словообразованием при чтении текстов по специальности в юри-

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Пособия:

- Кагукина, Т. В. Английский язык в ситуациях социально-бытового общения = English in daily life : пособие / Т. В. Кагукина, И. В. Угликова, М. В. Ясева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 120 с.
- Угликова, И. В. Английский язык в ситуациях социокультурного общения = Socio-cultural english : пособие / И. В. Угликова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 356 с.

Учебно-методические издания:

- Карелина, М. А. Средства массовой информации = Mass Media : методические рекомендации : в 2 ч. / М. А. Карелина, И. В. Позднякова (Угликова). – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 1. – 38 с.
- Позднякова (Угликова), И. В. Средства массовой информации = Mass Media : методические рекомендации : в 2 ч. / И. В. Позднякова (Угликова). – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 2. – 32 с.
- Позднякова (Угликова), И. В. Развитие навыков устной речи по теме «США» : методические рекомендации / И. В. Позднякова (Угликова). – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 64 с.
- Кагукина, Т. В. Сосредоточимся на социологии = Focus on Sociology : методические рекомендации / Т. В. Кагукина, И. В. Угликова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 64 с.
- Кагукина, Т. В. Сборник текстов, устных тем и контрольных работ по английскому языку / Т. В. Кагукина, И. В. Угликова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 72 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Угликова, И. В. К вопросу о выделении основных структурных компонентов социокультурной компетентности студентов университета классического типа / И. В. Угликова // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2007. – № 1. – С. 134–138.
- Угликова, И. В. К вопросу о некоторых закономерностях развития высшего образования в Европейском регионе и Республике Беларусь / И. В. Угликова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 2-3. – С. 176–180.
- Угликова, И. В. Социокультурная компетентность студентов как предмет исследования / И. В. Угликова // Вышэйшая школа. – 2009. – № 1. – С. 44–47.
- Угликова, И. В. Концептуальные основания развития социокультурной компетентности студентов в процессе обучения в университете классического типа / И. В. Угликова // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2009. – № 3. – С. 83–87.
- Угликова, И. В. Моделирование социокультурной компетентности студента университета классического типа / И. В. Угликова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 4. – С. 223–228.

Статьи в научных сборниках:

- Угликова, И. В. Основные характеристики технологии развития социокультурной компетентности студентов в процессе обучения в университете классического типа / И. В. Угликова // Сборник научных трудов Академии последипломного образования; редкол. А. И. Тавень. – Минск : АПО, 2010. – № 7. – С. 278–292.

дическом вузе (на материале немецкого языка) / И. В. Фадеева // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП / БИП – Институт правоведения. – 2009. – Вып. 6. – С. 112–114.

- Фадеева, И. В. Прилагательное и его словообразовательные возможности в современном немецком языке / И. В. Фадеева // Научные труды Могилевского филиала БИП : право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; под ред. А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2010. – Вып. 9. – С. 147–149.
- Фадеева, И. В. Структура и семантика аббревиатур в немецких юридических текстах / И. В. Фадеева // Научные труды Могилевского филиала БИП: Право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; редкол. Л. И. Василевский, Г. Ф. Дубинчик, А. А. Скикевич [и др.] ; под общ. ред. А. А. Скикевича. – 2011. – Вып. 11. – С. 192–195.
- Фадеева, И. В. Пуристическая деятельность Филиппа фон Цезена (1619–1649) и ее языковые последствия / И. В. Фадеева // Научные труды Могилевского филиала БИП : Право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; редкол. Л. И. Василевский, Г. Ф. Дубинчик, А. А. Скикевич [и др.] ; под общ. ред. А. А. Скикевича. – 2012. – Вып. 14. – С. 170–173.

ФИЛИМОНОВА Ирина Юрьевна



Родилась 8 августа 1961 г. в г. Могилеве. В 1986 г. окончила факультет иностранных языков Коломенского государственного педагогического института по специальности «Французский язык». С 1996 г. работала на кафедре иностранных языков МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – преподавателем (1996–1999), на кафедре немецкой филологии – старшим преподавателем (1999–2002), на кафедре германо-романской филологии – старшим преподавателем (2002–2011). С 2011 г. – заместитель декана по учебной работе факультета иностранных языков.

С февраля 2009 г. – руководитель Центра информационных ресурсов французского языка и культуры.

В 2006 г. поступила и в 2009 г. окончила аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Общая педагогика».

Основные преподаваемые дисциплины: «Практика устной и письменной речи французского языка», «Лексикология французского языка», «История Франции», «Страноведение», «Теория и практика перевода».

Сфера научных интересов: организация и стимулирование самостоятельной работы студентов; формирование метакогнитивных навыков будущего учителя.

В период с 2003 по 2010 г. подготовила 5 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награждена орденом Академической пальмовой ветви (Франция).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 20 международных, из них 5 зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций (из них 2 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Филимонова, И. Ю. Метакогнитивный подход к организации самостоятельной учебной работы будущего учителя в высшей школе Франции, Швейцарии и Республики Беларусь : монография / И. Ю. Филимонова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 180 с. : ил.

Пособия:

- Организация самостоятельной работы студентов по лексикологии французского языка : пособие / авт.-сост. И. Ю. Филимонова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 44 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Filimonova, I. Parallélismes et déviations des locutions phraséologiques françaises, russes et biélorusses / I. Filimonova // XI-e Congrès mondial des professeurs de français, FIPF. – Atlanta, 2005. – S. 93/
- Филимонова, И. Ю. Развитие метакогнитивных способностей обучаемых / И. Ю. Филимонова // Адукацыя і выхаванне. – 2006. – № 9. – С. 51–53.
- Филимонова, И. Ю. Схемы построения метакогнитивных заданий студентов – будущих учителей / И. Ю. Филимонова // Адукацыя і выхаванне. – 2009. – № 7. – С. 42–47.
- Филимонова, И. Ю. Метакогнитивный компонент содержания самостоятельной работы студентов – будущих учителей / И. Ю. Филимонова // Вестник МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 1. – С. 240–245.

Статьи в научных сборниках:

- Синило, М. Н. Использование метакогнитивных стратегий при сравнительном изучении фразеологии / М. Н. Синило, И. Ю. Филимонова // Даследаванні па германа-романскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. прац ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – Вып. 1. – С. 133–140.
- Филимонова, И. Ю. Особенности организации самостоятельной работы студентов языковых специальностей / И. Ю. Филимонова // Восточнославянские языки в европейском языковом контексте : сб. науч. статей Международной научной конференции, Могилев, 24–25 октября 2007 г. / МГУ им. А. А. Кулешова ; редкол. Е. Е. Иванов [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 23–26.
- Биндасова, О. Ю. Лексико-грамматическая организация французских и белорусских пословиц: сравнительный анализ / О. Ю. Биндасова, С. Ф. Иванова, И. Ю. Филимонова // Даследаванні па германа-романскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. прац ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 1. – С. 144–159.
- Филимонова, И. Ю. Роль педагогического общения и медиации в развитии метакогнитивных способностей / И. Ю. Филимонова // Диалог культур – 2008 : новый имидж России : сб. науч. трудов / Социолог. институт Российской академии наук ; под ред. И. В. Радикова. – СПб., 2008. – С. 303–306.
- Филимонова, И. Ю. Модификация роли преподавателя при организации самостоятельной работы метакогнитивного типа в высшей школе Франции и Швейцарии / И. Ю. Филимонова // Сборник научных трудов Международной научной конференции II Батаевские чтения, Российский университет дружбы народов, Москва, 25 апреля 2009 г. – М. : РУДН, 2009. – С. 327–337.
- Filimonova, I. Impact des stratégies métacognitives sur l'étude des locutions françaises / I. Filimonova // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. прац ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 4. – С. 243–248.
- Филимонова, И. Ю. Использование метакогнитивного подхода при организации самостоятельной работы студентов по лексикологии французского языка / И. Ю. Филимонова // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь : сб. науч. статей по материалам Республиканской научной конференции, г. Могилев, 2–3 ноября 2010 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 78–81.



ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА

Анищенко Ольга Александровна
Барсукова Жанна Анатольевна
Башаркина Елена Александровна
Веракса Зинаида Викторовна
Дедулевич Марина Николаевна
Демьяненко Татьяна Викторовна
Зайцева Лилия Геннадьевна
Калачева Ирина Викторовна
Комарова Ирина Анатольевна
Котлярова Элина Вячеславовна
Кушнер Юрий Захарович
Прокофьева Ольга Олеговна
Сермяжко Евгений Иванович
Снопкова Елена Ивановна
Черепанова Ирина Вячеславовна
Шергилашвили Юрий Коциевич
Шишкина Валентина Андриановна

Электронный архив библиотеки имени А.А. Кулешова

АНИЩЕНКО Ольга Александровна



Родилась 21 июня 1946 г. в г. Таганроге Ростовской области (Россия). К педагогической работе приступила в 1965 г. в должности воспитателя детского сада № 12 г. - Бельцы (Молдавия). В 1970 г. окончила с отличием факультет педагогики и психологии БГПИ им. Ал. Руссо МССР по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)».

Работала по распределению с 1970 по 1973 г. методистом детского сада № 16, ясли-сада № 34 г. Тирасполя. В 1973 г. была приглашена на работу в должности преподавателя кафедры педагогики и психологии дошкольного воспитания БГПИ им. Ал. Руссо. В 1979–1981 гг. – старший преподаватель кафедры теории и методики комсомольской и пионерской работы Уральского пединститута (КазССР). С 1981 г. работает на кафедре педагогики и методик дошкольного воспитания МГПИ им. А. А. Кулешова (с 1997 г. – МГУ, с 2003 г. – кафедра педагогики детства и семьи) старшим преподавателем (1981–1984), с 1984 г. – доцентом.

В 1976 г. поступила и в 1979 г. окончила аспирантуру НИИ дошкольного воспитания АПН СССР по специальности «Теория и история педагогики». В феврале 1980 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование предпосылок учебной деятельности у детей старшего дошкольного возраста» (научный руководитель – член-корреспондент АПН СССР доктор психологических наук Н.Н. Поддьяков).

Основные преподаваемые дисциплины: «История образования и педагогической мысли», «История дошкольной теории педагогики», «История становления и развития отечественной благотворительности».

Сфера научных интересов: история зарубежной и отечественной педагогической мысли и образования; становление и развитие дошкольной педагогики и детской благотворительности; проблема подготовки детей к школе.

Являлась руководителем и исполнителем ряда заданий: президентской программы «Дети Беларуси» (подпрограмма «Дети-инвалиды») (2001); Министерства образования Республики Беларусь «Преемственность подготовки педагогических кадров в условиях непрерывного образования» (1994–1995); «Содержание и технологии непрерывной подготовки учителя в условиях учебного комплекса» (1996); «Интегрированное обучение и воспитание детей с проблемами в развитии в дошкольных учреждениях» (2003–2004); Могилевского облоно «Диагностика и возможные пути коррекции умственного и физического развития детей 5-6 лет» (1989–1992).

С 1989 г. – научный консультант областной опытно-экспериментальной лаборатории по проблеме дифференциации образования (в 1994 г. лаборатория реорганизована в научно-педагогический центр Могилевского областного Института усовершенствования учителей).

В 1983–1987 гг. – член Совета МГПИ им. А. А. Кулешова. Член научно-методического совета по дошкольной педагогике при Министерстве просвещения СССР (1986–1990); творческого коллектива МНО БССР по проблеме «Совершенствование управления деятельностью дошкольных учреждений» (1988–1990); аттестационной комиссии МГПИ им. А. А. Кулешова (1988–1992); республиканской конкурсной комиссии по студенческим научным работам психолого-педагогического цикла (1985–1988).

Со времени организации редакционно-издательского отдела университета (1.06.1998 г.) вошла в состав редакционной коллегии журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова»; с 1.01.2010 г. – председатель редакционного совета серии С (педагогика, психология, методика) данного журнала.

За период с 1985 по 2005 г. подготовила свыше 20 дипломных работ, ряд из которых получил призовые места на республиканских конкурсах студенческих научных работ.

Награждена грамотой Президиума Республиканского совета Педобщества БССР за плодотворную работу в области дошкольного воспитания и развития педагогического творчества; Министерства образования Республики Беларусь (2003, 2008).

Участник более двадцати научных конференций, в т.ч. десяти международных. Член оргкомитета по подготовке и проведению международного симпозиума по проблеме «Национальное и международное усыновление: итоги, проблемы и перспективы» (Могилев, 1996 г.).

Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций (из них 3 – в соавторстве).

Все публикации за период с 1979 по 2011 гг. отражены в Библиографическом указателе опубликованных работ профессорско-преподавательского состава кафедры педагогики детства и семьи (1981–2011 гг.) факультета педагогики детства и семьи / сост. О. А. Анищенко, С. В. Грибанова, С. Н. Новикова. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 3–10.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Анищенко, О. А. Психодиагностика : история и методы изучения ребенка : учебное пособие по специальности «Практическая психология в системе образования» / О. А. Анищенко. – Могилев : МГПИ, 1995. – 63 с.
- Анищенко, О. А. Впереди – школа : физическое и умственное развитие дошкольников при подготовке к систематическому обучению : пособие для педагогов дошкольных учреждений / О. А. Анищенко, В. А. Шишкина, М. В. Мащенко. – Минск : Народная асвета, 2000. – 125 с.
- Анищенко, О. А. Развиваем в игре : пособие для педагогов и практических психологов дошкольных учреждений / О. А. Анищенко, Л. А. Вяткина, М. В. Мащенко. – Минск : Асар, 2000. – 112 с.
- Анищенко, О. А. Играя – готовим к школе : пособие для педагогов, обеспечивающих получение дошкольного образования и родителей / О. А. Анищенко. – Мозырь : Белый ветер, 2006. – 138 с.

Учебно-методические издания:

- Шалыгина, О. А. Планирование учебно-воспитательной работы в дошкольных учреждениях / О. А. Шалыгина (Анищенко), Е. Н. Золотарева. – Кишинев : Лумина, 1979. – 92 с. – (на молд. языке)
- Анищенко, О. А. Студент и книга : методическое пособие для студентов дневной и заочной форм обучения : в 2 ч. / О. А. Анищенко. – 2-е изд., дораб. и испр. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – Ч. 1 : Как работать с книгой, писать и оформлять рефераты, доклады, курсовые и дипломные работы по педагогике / О. А. Анищенко. – 2006. – 56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Анищенко, О. А. Идея непрерывного образования : истоки и реальность / О. А. Анищенко // Адукацыя і выхаванне. – 1999. – № 7. – С. 72–73.
- Анищенко, О. А. Аналитический обзор разработок в области непрерывного образования / О. А. Анищенко, А. М. Радьков, Е. В. Кравец // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 2-3(9). – С. 133–146.
- Анищенко, О. А. Как добиться эмансипации : история организации первого женского университета / О. А. Анищенко // Народная асвета. – 2003. – № 11. – С. 57–58.
- Анищенко, О. А. Сатирические журналы Н. И. Новикова о воспитании и образовании молодежи / О. А. Анищенко // Народная асвета. – 2004. – № 12. – С. 46–48.
- Анищенко, О. А. Зарождение идеи общественного дошкольного воспитания маленьких детей в идеальном государстве Платона / О. А. Анищенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2011. – № 1. – С. 11–21.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Анищенко, О. А. Формирование предпосылок учебной деятельности у детей старшего дошкольного

возраста / О. А. Анищенко // Проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса в современной школе : сб. науч. трудов / АПН СССР, НИИ общей педагогики. – М. : НИИ ОП, 1979. – С. 6–9.

- Анищенко, О. А. К вопросу о формировании действий контроля у детей / О. А. Анищенко // Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования : сб. науч. статей. – Минск : БГПУ, 2008. – С. 25–26.
- Анищенко, О. А. Вклад П. Ф. Каптерева в педагогику семейного воспитания / О. А. Анищенко // Веснік адукацыі. – 2009. – № 6. – С. 56–63.
- Анищенко, О. А. Начало подготовки учителей на Могилевщине / О. А. Анищенко // Універсітэцкі веснік. – 2009. – № 3. – С. 4.
- Анищенко, О. А. Начало подготовки учителей на Могилевщине / О. А. Анищенко // Універсітэцкі веснік. – 2009. – № 4-5. – С. 4.
- Анищенко, О. А. Начало профессиональной подготовки педагогических кадров / О. А. Анищенко // Веснік адукацыі. – 2009. – № 1. – С. 55–63.
- Анищенко, О. А. Н. И. Новиков – выдающийся просветитель XVIII века : к 225-летию со дня рождения / О. А. Анищенко // Веснік адукацыі. – 2009. – № 12. – С. 64–70.
- Анищенко, О. А. Проблема подготовки к школе в историческом аспекте / О. А. Анищенко // Веснік адукацыі. – 2010. – № 10. – С. 63–69.
- Анищенко, О. А. Общественное воспитание детей: от идеи до реализации // Веснік адукацыі. – 2011. – № 11. – С. 46–52.

БАРСУКОВА Жанна Анатольевна

Родилась 30 августа 1969 г. в г. Могилеве. В 1992 г. окончила с отличием факультет дошкольного воспитания Могилевский государственный педагогический институт им. А. А. Кулешова по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)». С 1992 г. работала на кафедре психологии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом, старшим преподавателем, доцентом (1992–2004). С января 2005 г. работает в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров МГУ им. А. А. Кулешова – проректором по учебной работе (с 2009 г. – заместитель директора по учебной работе) (2005–2010), директором (с 2011 г.).

Член Совета университета, Научно-методического совета университета.

В 1996 г. поступила и в 2000 г. окончила аспирантуру БГПУ им. М. Танка по специальности «Психология». В январе 2002 г. в БГПУ им. М. Танка защитила кандидатскую диссертацию «Особенности педагогической социальной перцепции специалистов дошкольного образования» (научный руководитель – кандидат психологических наук профессор Е. А. Панько). Кандидат психологических наук (2000). Доцент (2012).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая психология», «Психология развития», «Педагогическая психология», «Психология физической культуры и спорта».

Сфера научных интересов: психологические особенности личности на разных этапах онтогенеза; психологическое сопровождение дополнительного образования взрослых.

Исполнитель задания Государственной программы научных исследований «Экономика и общество» (2006–2008); задания Министерства образования Республики Беларусь «Психология и педагогика разновозрастных детских объе-

динений в учреждениях внешкольного образования и воспитания» (2002–2003).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 20 международных.

Координатор международных научно-практических конференций «Повышение квалификации и переподготовка руководящих работников и специалистов в государствах-участниках СНГ: проблемы, приоритеты и перспективы развития» (2006); «Образование взрослых в государствах-участниках СНГ: опыт, приоритеты и перспективы развития» (2009).

Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Семья и личность : учеб. пособ. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 101 с. [савт.]

Учебно-методические издания:

- Барсукова, Ж. А. Диагностика и развитие социальной перцепции педагогов дошкольных учреждений : методические рекомендации / Ж. А. Барсукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 36 с.
- Барсукова, Ж. А. Психология развития : метод. рекомендации / Ж. А. Барсукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 25 с.
- Барсукова, Ж. А. Общая психология : метод. рекомендации : в 2 ч. / Ж. А. Барсукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 80 с.
- Барсукова, Ж. А. Психологическая культура личности студентов – будущих педагогов. Материалы к спецсеминару и спецкурсу / Ж. А. Барсукова, Э. В. Котлярова. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. – 48 с.
- Барсукова, Ж. А. Психология спорта : метод. указания к практ. занятиям / Ж. А. Барсукова, И. Т. Кушнер. – Могилев : УО «УО МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. – 104 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Барсукова, Ж. А. Уяўленні педагогаў дашкольнай устаноў аб «дзіцячым грамадстве» / Л. А. Панько, Ж. А. Барсукова // Весці БДПУ. – 2003. – № 2. – С. 43–45.
- Барсукова, Ж. А. Вывучэнне сацыяльна-псіхалагічнай назіральнасці спецыялістаў дашкольнай адукацыі / Л. А. Панько, Ж. А. Барсукова // Весці БДПУ. – 2003. – № 4. – С. 47–51.
- Барсукова, Ж. А. Представления учащихся, студентов и слушателей ИПК и ПК о психологической культуре личности / Ж. А. Барсукова, Э. В. Котлярова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Серыя С, Псіхалага-педагагічныя навукі (педагагіка, псіхалагія). – № 1(35). – 2010. – С. 40–45.

Статьи в энциклопедических изданиях, журналах, сборниках научных работ:

- Барсукова, Ж. А. Детская группа в представлении педагогов дошкольного образования / Л. А. Панько, Ж. А. Барсукова // Прикладная психология и психоанализ. – 2004. – № 1. – С. 46–55.
- Барсукова, Ж. А. ИПК и ПК регионального классического университета в системе дополнительного образования взрослых / Ж. А. Барсукова, И. В. Шардыко // Образование взрослых в контексте развития инновационных образовательных систем : сб. науч. статей ; под ред. Ж. А. Барсуковой. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. – С. 40–45.
- Барсукова, Ж. А. Образовательные услуги в структуре концепции маркетинга / Ж. А. Барсукова // Современные технологии образования взрослых : сб. науч. статей / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Т. А. Бабкина (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 251–252.



Родилась 29 января 1974 г. в д. Бель Мстиславского района Могилевской области. В 1996 г. окончила с отличием филологический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». С 1996 по 1998 г. работала в Учебно-методическом центре Центрального райо-

на г. Могилева (культурорганизатор, заместитель директора по воспитательной работе); с 1998 по 2001 г. – в Городском методическом центре при управлении образования Могилевского горисполкома (методист по воспитательной работе). С 2001 г. работает на кафедре педагогики МГУ им. А. А. Кулешова – ассистентом (2001–2004), старшим преподавателем (2004–2008), с 2008 г. – доцентом кафедры.

В 1998 г. поступила и в 2001 г. окончила аспирантуру Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования». В 2008 г. в БГПУ им. Максима Танка защитила кандидатскую диссертацию «Воспитание гуманистических отношений между подростками в процессе милосердной деятельности (на материалах детских объединений)» (научный руководитель – доктор педагогических наук профессор В. Т. Кабуш). Кандидат педагогических наук (2008). Доцент (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», «Общая педагогика», «История педагогики», «Основы педагогики», «Организация внеклассной работы», «Развитие детского и молодежного движения в Республике Беларусь».

Сфера научных интересов: гуманистическое воспитание школьников, формирование гуманистических отношений в ученических коллективах; организация социально значимой деятельности в учреждениях образования; учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в классическом университете.

Участник разработки научной темы Академии последипломного образования «Социальная и психолого-педагогическая поддержка детей и детства средствами внешкольных учреждений образования и воспитания на основе современных образовательных и информационных технологий» (в рамках государственной программы «Непрерывное образование-13») (2003–2005); темы Национального института образования «Научное и программно-методическое обеспечение деятельности организованных детских объединений» (2003); исполнитель гранта Министерства образования Республики Беларусь «Воспитание гуманистических отношений между подростками в процессе милосердной деятельности (на материалах детских объединений)» (2001).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 20 международных, из них 1 зарубежной.

Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций (из них 6 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Башаркина, Е. А. Гуманистическое воспитание подростков : монография / Е. А. Башаркина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 200 с. : ил.

Учебно-методические издания:

- Плешкова, Е. А. (Башаркина) Милосердная деятельность детей и подростков : программы деятельности детских формирований города Могилева : учебно-методическое пособие / Е. А. Плешкова ; Белорусский фонд социальной поддержки детей и подростков «Мы – детям», Академия последипломного образования. – Минск : Белгипрострой, 2000. – 84 с.
- Башаркина, Е. А. Школьные музеи города Могилева : методические рекомендации / отв. за выпуск

Н. И. Сосновка, Е. А. Башаркина. – Могилев : Обл. типография, 2000. – 16 с.

- Контрольные задания по курсу «Педагогика» / авт.-сост.: Е. В. Антипова, Е. А. Башаркина, З. В. Вераса [и др.] ; под ред. Е. И. Снопковой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.
- Контрольные задания по курсу «Основы психологии и педагогики» / авт.-сост.: Э. В. Котлярова, И. Т. Кушнер, Е. А. Башаркина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 60 с.
- Башаркина, Е. А. Интерактивные методы взаимодействия участников педагогического процесса / Е. А. Башаркина // Кураторский час : методические рекомендации. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 5–44.
- Башаркина, Е. А. Организация самостоятельной работы студентов по курсу «Основы педагогики» : методические указания / Е. А. Башаркина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 92 с.
- Башаркина, Е. А. Общая педагогика : методические рекомендации / Е. А. Башаркина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 164 с.
- Башаркина Е. А. Общение как средство гармонизации семейных отношений // Формирование семейных ценностей студенческой молодежи : методические указания / под ред. Т. Н. Кузьминой, О. О. Прокофьевой, Е. И. Снопковой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 33–45.
- Башаркина Е. А. Организация волонтерской деятельности в студенческой группе // Кураторский час – 3 : методические рекомендации. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 110–118.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Плешкова, Е. А. (Башаркина) Благотворительная деятельность школьников / Е. А. Плешкова // Проблемы выхавання. – 1999. – № 3. – С. 84–90.
- Башаркина, Е. А. Отношение / Е. А. Башаркина // Проблемы выхавання. – 2001. – № 4. – С. 159.
- Башаркина, Е. А. Функции милосердной деятельности в воспитании гуманистических отношений между подростками / Е. А. Башаркина // Проблемы выхавання. – 2002. – № 2. – С. 30–36.
- Плешкова, Е. А. (Башаркина) Гуманизм сознания и поступков / Е. А. Плешкова // Проблемы выхавання. – 2003. – № 3. – С. 114–119.
- Башаркина, Е. А. Милосердная деятельность учреждений образования в поддержку детей различных социальных категорий / Е. А. Башаркина // Проблемы выхавання. – 2005. – № 3. – С. 45–50.
- Башаркина, Е. А. Модель воспитания гуманистических отношений между подростками / Е. А. Башаркина // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 1. – С. 211–217.
- Башаркина, Е. А. Условия и результаты функционирования модели воспитания гуманистических отношений / Е. А. Башаркина // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. – 2006. – № 1. – С. 137–141.
- Башаркина, Е. А. Деятельность детских и молодежных организаций, милосердных объединений, посвященная победителям в Великой Отечественной войне / Е. А. Башаркина // Проблемы выхавання. – 2006. – № 6. – С. 25–27.
- Башаркина, Е. А. Милосердная деятельность / Е. А. Башаркина // Проблемы выхавання. – 2009. – № 6. – С. 65.
- Башаркина, Е. А. Технология воспитания гуманистических отношений между подростками / Е. А. Башаркина // Проблемы выхавання. – 2010. – № 1. – С. 14–20.
- Башаркина, Е. А. Эмпатия / Е. А. Башаркина // Проблемы выхавання. – 2011. – № 1. – С. 54–60.
- Башаркина, Е. А. Педагогический потенциал милосердной деятельности в воспитании гуманистических отношений между подростками / Е. А. Башаркина // Проблемы выхавання. – 2011. – № 3. – С. 29–32.

Статьи в научных и методических сборниках:

- Плешкова, Е. А. (Башаркина). Влияние благотворительной деятельности на формирование ребенка как гуманной личности / Е. А. Плешкова // Поиск : информационно-методический сборник управления образования Могилевского горисполкома. – 1999. – С. 119–124.
- Башаркина, Е. А. Милосердие как духовно-нравственная категория : историографический аспект / Е. А. Башаркина // Религия и общество : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов / Могилевский государственный университет ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 271–273.

ВЕРАКСА Зинаида Викторовна

Родилась 16 апреля 1940 г. в Архангельской области (Россия). В 1962 г. окончила историко-филологический факультет Костромского государственного педагогического института им. Н. А. Некрасова по специальности «Русский язык, литература, история». Работала в сельской школе в Костромской области учителем русского языка и литературы. С 1968 по 1976 гг. занималась научно-педагогической и преподавательской деятельностью в Усурийском педагогическом институте. С 1976 г. работает в МГПИ (С 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова на кафедре педагогики: доцентом (1976–1993), заведующим кафедрой (1993–2003), доцентом (с 2003 г.).



По окончании института получила направление для обучения в аспирантуре Ленинградского государственного института им. А. И. Герцена. В 1972 г. защитила кандидатскую диссертацию «Усвоение ведущих идей учебных курсов» (научный руководитель – доктор педагогических наук Ш. И. Ганелин). Кандидат педагогических наук (1972). Доцент (1974).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика школы», «Введение в учительскую специальность», «Основы педагогического мастерства», «Педагогика», «Педагогические системы и технологии».

Сфера научных интересов: методика воспитательной работы, школы продленного дня, проблемы семейного воспитания, дидактика высшей школы.

Участник более 30 научных конференций.

Автор более 30 научно-методических работ (из них более 10 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Веракса, З. В. Комплексный план практической подготовки студента на весь период обучения / З. В. Веракса. – Могилев : Педобщество БССР, 1981. – 80 с.
- Веракса, З. В. Типичные педагогические ситуации и пути их разрешения : материалы к занятиям по педагогике и методике воспитательной работы / З. В. Веракса, Е. И. Сермяжко. – Могилев : МПИ, 1983. – 20 с.
- Веракса, З. В. Методические рекомендации по организации летней педагогической практики / З. В. Веракса. – Могилев : МГПИ, 1984. – 57 с.
- Веракса, З. В. Методические рекомендации по организации НИРС и УИРС / З. В. Веракса. – Могилев : МГПИ, 1986. – 32 с.
- Веракса, З. В. Методические рекомендации по организации воспитательной работы в школе с продленным днем / З. В. Веракса. – Могилев : МГПИ, 1987. – 16 с.

- Основы учительской профессии : методическое пособие / Г. А. Баранов, З. В. Веракса, Е. И. Сермяжко ; под ред. Е. И. Сермяжко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 97 с.
- Глякова, М. Д. Педагогика. Опорные карточки и задания по курсу : учебно-методическое пособие / М. Д. Глякова, З. В. Веракса. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 76 с.
- Веракса, З. В. Педагогическая практика студентов : методическое пособие / З. В. Веракса, В. В. Семенова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 40 с.
- Веракса, З. В. Материалы по курсу педагогики : учебно-методическое пособие / З. В. Веракса, М. Д. Глякова, Л. Г. Зайцева [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 57 с.
- Будущий учитель : учебно-методическое пособие / А. И. Андреева, З. В. Веракса, Т. Н. Кузьмина [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 52 с. : ил.
- Контрольные задания по курсу «Педагогика» / Е. В. Антипова, Е. А. Башаркина, З. В. Веракса [и др.] ; под ред. Е. И. Снопковой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.
- Веракса, З. В. Педагогика и методика воспитательной работы : методическое обеспечение курса / Е. В. Антипова, З. В. Веракса. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 96 с.

ДЕДУЛЕВИЧ Марина Николаевна



Родилась 8 сентября 1963 г. в г. Кирово-Чепецк Кировской области (Россия). В 1984 г. окончила факультет физического воспитания Запорожского государственного педагогического института по специальности «Физическое воспитание». С 1984 по 1987 гг. работала учителем физической культуры в средней школе, ин-

руктором по физической культуре в дошкольном детском доме № 1 г. Могилева (1988–1997). С 1997 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова ассистентом кафедры педагогики детства и семьи (1997–2000), старшим преподавателем (2000–2004). С 2005 г. – заместитель декана факультета педагогики и психологии детства по учебной и научной работе.

В 1997 г. поступила и в 2000 г. окончила аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». В 2004 г. в БГУФК защитила кандидатскую диссертацию «Физическое воспитание детей дошкольного возраста в интернатных учреждениях» (руководитель – доктор биологических наук профессор М. В. Машенко). Кандидат педагогических наук (2004). Доцент (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста», «Основы научно-исследовательской работы студентов в вузе», «Основы информационной культуры социального педагога».

Сфера научных интересов: физическое воспитание детей дошкольного возраста, здоровый образ жизни населения; научно-методическое и учебное обеспечение процесса подготовки специалистов дошкольного образования, образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования.

Исполнитель заданий государственной программы фундаментальных исследований «Непрерывное образование» (2000 г., № ГР 20003478), «Разработка научно-методического обеспечения педагогического процесса по базисной государственной программе дошкольного образования»

«Пралеска» (2000 г., № ГР 20002303); заданий Министерства образования Республики Беларусь «Разработка модели формирования основ осознанного здоровьесозидающего образа жизни в образовательном маршруте педагога дошкольного учреждения» (2007 г., № ГР 20071312), «Разработка учебной программы к образовательным стандартам и Кодексу Республики Беларусь об образовании» (БГПУ им. М. Танка, 2011 г.).

В 2006 году подготовила призера (2 категория) республиканского конкурса студенческих научных работ.

Участник более 25 научных конференций, в т.ч. 18 международных, из них 5 зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций (из них 33 в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические пособия с грифом Министерства образования Российской Федерации:

- Шишкина, В. А. Прогулки в природу : учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – М. : Просвещение, 2002. – 112 с. **[Допущено Министерством образования Российской Федерации]**
- Шишкина, В. А. Прогулки в природу : учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2003. – 112 с. **[Допущено Министерством образования Российской Федерации]**

Учебно-методические пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Шишкина, В. А. Методика физического воспитания : учебное пособие / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – Минск : ЛІМ, 2011. – 176 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для учащихся учреждений среднего специального образования специальности «Дошкольное образование»]**

Учебные издания с грифом Национального института образования и Научно-методического центра учебной книги:

- Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : пособие для педагогов дошкольных учреждений / М. Н. Дедулевич. – Минск : Народная асвета, 2000. – 135 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шишкина, В. А. Здоровый малыш : система физкультурно-оздоровительной работы с детьми второго-третьего года жизни : пособие для педагогов дошкольных учреждений / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – Минск : Польша, 2000. – 176 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Тарасова, З. И. Физкультурные занятия в разновозрастной группе детского сада : пособие для педагогов дошкольных учреждений / З. И. Тарасова, М. Н. Дедулевич. – Минск : Ураджай, 2000. – 110 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Дедулевич, М. Н. Физкультурные занятия с детьми в разновозрастных группах : пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / М. Н. Дедулевич. – Мозырь : Белый Ветер, 2006. – 77 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шишкина, В. А. Подвижные игры для детей дошкольного возраста : пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – Минск : Нац. Ин-т образования, 2012. – 88 с. **[Рекомендовано Научно-методичес-**

ким учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]

Другие пособия:

- Дедулевич, М. Н. Не пропустить миг игры : пособие для педагогов и родителей / М. Н. Дедулевич. – Мозырь : Белый ветер, 2002. – 60 с.
- Дедулевич, М. Н. Педагогическая технология физического воспитания детей дошкольного возраста в интернатном учреждении : пособие для руководителей, педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования, руководителей физического воспитания / М. Н. Дедулевич. – Минск : ЮНИСЕФ, Детский Фонд ООН, 2003. – 98 с.
- Подвижно-дидактические игры во время прогулок-походов / М. Н. Дедулевич // Играя – обучаем, развиваем, воспитываем : пособие для педагогов дошкольных учреждений : в 3 ч. / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич, О. О. Прокофьева [и др.] ; под общ. ред. И. А. Комаровой и О. А. Анищенко. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 3 : Игра в разных видах деятельности / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич, О. О. Прокофьева [и др.] ; под общ. ред. И. А. Комаровой и О. А. Анищенко. – 2004. – С. 11–28.
- Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / М. Н. Дедулевич. – Мозырь : Белый Ветер, 2005. – 116 с.
- Дедулевич, М. Н. Играй – не зевай : подвижные игры с дошкольниками : пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений / М. Н. Дедулевич. – М. : Просвещение, 2007. – 64 с.

Учебно-методические издания:

- Шишкина, В. А. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста : программа курса для студентов факультета дошкольного воспитания педагогических высших учебных заведений по специальности № 2110 «Педагогика и психология» (дошкольная) / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 19 с.
- Шишкина, В. А. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста : учебно-методический комплекс / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 92 с.
- Теория и методика физического воспитания / М. Н. Дедулевич // Самостоятельная работа студентов в межсессионный период по методикам дошкольного образования : учебно-методическое пособие / авт.-сост. Е. А. Носова, М. Н. Дедулевич, Ю. Б. Гомозова ; под общ. ред. В. А. Шишкиной. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – С. 5–16.
- Контрольные задания по методикам дошкольного воспитания : методические рекомендации / авт.-сост.: Е. А. Носова, М. Н. Дедулевич, Н. Ю. Ясева [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 76 с.
- Шишкина, В. А. Двигательное развитие детей дошкольного возраста : методическое пособие / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 32 с.
- Дедулевич, М. Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / М. Н. Дедулевич // Педагогика и методики дошкольного образования : методические рекомендации к написанию контрольных работ / О. О. Прокофьева [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 61–80.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Дедулевич, М. Н. Стратегия и тактика физического воспитания в дошкольных учреждениях закрытого типа с учетом вынужденной социодепривации / М. Н. Дедулевич, М. В. Мащенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 2-3. – С. 138–143.

- Дедулевич, М. Н. Исследование двигательной активности детей, воспитывающихся в дошкольном детском доме / М. Н. Дедулевич // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2000. – № 4. – С. 113–121.
- Дедулевич, М. Н. Концептуальные основы физического воспитания детей дошкольного возраста в депривационных условиях интернатного учреждения / М. Н. Дедулевич // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2002. – № 2-3(12). – С. 160–167.
- Дедулевич, М. Н. Новые подходы к оценке двигательного развития детей дошкольного возраста / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич // *Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер., Педагогика, психология*. – 2010. – № 3. – С. 42–45.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Дедулевич, М. Н. Моделирование двигательной подготовки детей дошкольного возраста / М. Н. Дедулевич // *Материалы исследований молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов : сб. науч. трудов ; сост. Е. А. Носова, В. Е. Федоров*. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – С. 21–24.
- Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : организация прогулок-походов с дошкольниками в природу / М. Н. Дедулевич // *Пралеска*. – 1999. – № 11. – С. 38–41.
- Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : организация прогулок-походов с дошкольниками в природу / М. Н. Дедулевич // *Пралеска*. – 1999. – № 12. – С. 38–40.
- Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : организация прогулок-походов с дошкольниками в природу / М. Н. Дедулевич // *Пралеска*. – 2000. – № 2. – С. 44–45.
- Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : организация прогулок-походов с дошкольниками в природу / М. Н. Дедулевич // *Пралеска*. – 2000. – № 9. – С. 46–49.
- Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : организация прогулок-походов с дошкольниками в природу / М. Н. Дедулевич // *Пралеска*. – 2000. – № 11. – С. 35–37.
- Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : организация прогулок-походов с дошкольниками в природу / М. Н. Дедулевич // *Пралеска*. – 2000. – № 12. – С. 31–38.
- Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : организация прогулок-походов с дошкольниками в природу / М. Н. Дедулевич // *Пралеска*. – 2001. – № 2. – С. 36–41.
- Дедулевич, М. Н. Пути оптимизации параметров двигательного режима в дошкольных учреждениях закрытого типа / М. Н. Дедулевич, М. В. Мащенко // *Физическое воспитание в реабилитации детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития : сб. статей ; под ред. Т. М. Коростелевой, Г. Г. Макаренко, П. И. Новицкого, Т. Д. Поляковой*. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2000. – С. 41–48.
- Дедулевич, М. Н. Чудесная шкатулка. 42 подвижно-дидактические игры для прогулок-походов с детьми дошкольного возраста / М. Н. Дедулевич // *Пралеска*. – 2003. – № 7. – С. 35–41.
- Дедулевич, М. Н. «Я – успех» : программа для детей 5–6 лет, воспитывающихся в интернатных учреждениях / М. Н. Дедулевич // *Пралеска*. – 2006. – № 1. – С. 43–57.
- Шишкина В. А. Двигательное развитие детей дошкольного возраста / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич // *Пралеска*. – 2008. – № 12. – С. 10–14.
- Шишкина В. А. Двигательное развитие детей дошкольного возраста / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич // *Пралеска*. – 2009. – № 1. – С. 39–43.

ДЕМЬЯНЕНКО Татьяна Викторовна

Родилась в 1969 г. в г. Могилеве. В 1991 г. окончила Минский государственный педагогический институт им. М. Танка по специальности «Дефектология». С 2005 г. работала на кафедре специальных психолого-педагогических дисциплин старшим преподавателем (2005–2006). С 2006 г. работает доцентом кафедры.



С 1997 г. являлась соискателем на звание кандидата педагогических наук при научно-методическом учреждении «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь по специальности «Коррекционная педагогика (олигофренопедагогика)». В 2005 г. в Национальном институте образования Министерства образования Республики Беларусь защитила кандидатскую диссертацию «Педагогические условия социальной адаптации детей с тяжелой формой интеллектуальной недостаточности» (научный руководитель – кандидат педагогических наук доцент Т. Л. Лещинская).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы методики коррекционно-развивающей работы», «Ранняя коррекционная работа с детьми с фактором риска в речевом развитии», «Коррекционная педагогика», «Информационные технологии в специальном образовании».

Сфера научных интересов: вопросы обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта, использования компьютерных технологий в работе с детьми с особенностями психофизического развития.

Участник 8 научных конференций, в т.ч. 2 международных.

Автор более 15 научных и учебно-методических публикаций (из них 4 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Демьяненко, Т. В. Ориентировка в окружающем мире : учебное пособие для 2 класса для детей с тяжелыми умственными нарушениями / Т. В. Демьяненко. – Минск : Народная асвета, 2001. – 80 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для детей с тяжелыми умственными нарушениями]**
- Демьяненко, Т. В. Ориентировка в окружающем мире : учебное пособие для 1 класса для детей с тяжелыми умственными нарушениями / Т. В. Демьяненко. – Минск : Народная асвета, 2002. – 87 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для детей с тяжелыми умственными нарушениями]**
- Демьяненко, Т. В. Ориентировка в окружающем мире : учебное пособие для 3–4 классов для детей с тяжелыми умственными нарушениями / Т. В. Демьяненко. – Минск : Народная асвета, 2004. – 80 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для детей с тяжелыми умственными нарушениями]**
- Демьяненко, Т. В. Путешествуем в окружающем мире / Т. В. Демьяненко, Ю. Н. Кислякова, И. Ю. Оглоблина // *Я и окружающий мир : пособие для детей с особенностями психофизического развития*. – Минск : Тонпик, 2004. – С. 3–32. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве пособия для детей с особенностями психофизического развития]**

Учебные издания с грифом Национального института образования:



Родилась 21 февраля 1961 года. В 1983 году окончила исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История» с дополнительной специальностью «Советское право». С 1991 г. работает на кафедре педагогики МГПИ им. А. А. Кулешова (с 1997 г. – МГУ) – ассистентом (1991–2000), старшим преподавателем (2000–2003), доцентом (2003–2007).

С марта 2007 г. – декан факультета переподготовки руководящих работников и специалистов, а с января 2011 г. – заместитель директора по учебной работе ИПК и ПК.

В 1992 г. поступила и в 1995 г. окончила аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования». В 2000 г. в ВГУ защитила кандидатскую диссертацию «Формирование национального самосознания младших подростков в процессе взаимодействия школы и семьи» (научный руководитель – кандидат педагогических наук профессор Е. И. Сермяжко). Кандидат педагогических наук (2000).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», «Педагогика высшей школы», «Педагогические системы и технологии», «Основы педагогического мастерства», «Педагогический этикет».

Сфера научных интересов: теория и практика воспитания, проблемы семьи и семейного воспитания, взаимодействие образовательных институтов и семьи, дополнительное образование взрослых.

Исполнитель задания «Региональный учебный комплекс как основа непрерывного педагогического образования» Государственной программы ориентированных фундаментальных исследований «Непрерывное образование» (2001–2005); гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Модели развития и институциональное обеспечение трудовой сферы белорусских предприятий в условиях социально-ориентированной экономики» (2007–2009); задания по обеспечению деятельности Министерства образования Республики Беларусь «Классический университет как центр учебно-методического комплекса в системе непрерывного инновационного гуманитарного, социально-экономического и идеологического образования в регионе» (2008–2010).

С 2009 года научный консультант инновационных проектов: «Внедрение системы воспитания будущего семьянина в современных социокультурных условиях в Республике Беларусь», «Внедрение системы формирования гражданских и социальных компетенций школьников» (2009–2010, утверждены приказом Министерства образования Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирования экспериментальной и инновационной деятельности учреждений образования в 2009/2010 учебном году» (2 июля 2009 года № 815); «Внедрение модели формирования коммуникативной культуры учащихся в контексте белорусского менталитета», «Внедрение модели профессионального самоопределения учащихся в системе дополнительного образования», «Внедрение модели образовательного пространства школы, направленной на формирование политической культуры учащихся» (2011–2013, утверждены приказом Министерства образования Республики Беларусь «Об утверждении перечня учреждений образования, на базе которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования в 2011/2012 учебном году» (1 июля 2011 г., № 453).

В ноябре 2010 года стала лауреатом специализированного конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций», проводимого ЗАО «Технологический парк Могилев».

В октябре 2011 года награждена дипломом победителя III Международного фестиваля педагогических инноваций, проводимого Министерством образования, молодежи и

- Демьяненко, Т. В. Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с тяжелой формой интеллектуальной недостаточности / Т. В. Демьяненко // Образовательная интеграция и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями : пособие для учителей, психологов и родителей детей с ограниченными возможностями / А. Н. Коноплева [и др.] ; науч. ред. Т. Л. Лещинская. – Минск : НИО, 2005. – С. 173–188. **[Рекомендовано редакционно-издательским советом Научно-методического учреждения «Национальный институт образования»]**

Учебные программы с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Ориентировка в окружающем мире : программа вспомогательной школы, второе отделение 1–6 классы / авт.-сост. Т. В. Демьяненко. – Минск : НИО МО РБ, 2007. – С. 23. **[Утверждено Министерством образования Республики Беларусь]**

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Демьяненко, Т. В. Обучение детей с тяжелой формой умственной отсталости / Т. В. Демьяненко // Дэфекталогія. – 1997. – № 8. – С. 59–66.
- Демьяненко, Т. В. Роль диагностико-реабилитационного центра в организации интегрированного обучения детей с особенностями психофизического развития / Т. В. Демьяненко, В. Е. Груздов // Дэфекталогія. – 1998. – № 2. – С. 17–21.
- Демьяненко, Т. В. Работа с детьми в условиях совместного обучения / Т. В. Демьяненко // Дэфекталогія. – 1998. – № 4. – С. 55–67.
- Демьяненко, Т. В. Изучение детей с тяжелой умственной отсталостью / Т. В. Демьяненко // Дэфекталогія. – 2000. – № 2. – С. 114–125.
- Демьяненко, Т. В. Развитие социально – бытовых навыков на уроках «Ориентировка в окружающем» / Т. В. Демьяненко // Дэфекталогія. – 2001. – № 2. – С. 111–118.
- Демьяненко, Т. В. Педагогическое проектирование социальной адаптации учащихся с тяжелой формой умственной отсталости / Т. В. Демьяненко // Дэфекталогія. – 2002. – № 1. – С. 1–19.
- Демьяненко, Т. В. Развитие моторики детей с тяжелой формой умственной отсталости / Т. В. Демьяненко // Дэфекталогія. – 2002. – № 3. – С. 37–49.
- Демьяненко, Т. В. Программа для детей с тяжелой формой интеллектуальной недостаточности. Эмоциональное воспитание / Т. В. Демьяненко, В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2003. – № 2. – С. 40–56.
- Демьяненко, Т. В. Компетентный подход на уроках географии во вспомогательной школе / Т. В. Демьяненко, И. Н. Шаруха // Спецыяльная адукацыя. – 2011. – № 3. – С. 16–23.

Статьи в научных сборниках:

- Демьяненко, Т. В. Сложности работы с детьми с тяжелой интеллектуальной недостаточностью / Т. В. Демьяненко // Интегрированное обучение и воспитание в условиях общеобразовательных учреждений : сб. науч. статей ; под ред. Т. Л. Лещинской. – Минск : НИО МО РБ, 1998. – С. 100–108.
- Демьяненко, Т. В. Психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелым нарушением интеллекта в процессе их социально-бытовой адаптации / Т. В. Демьяненко // Интегративные тенденции современного специального образования : сб. науч. статей. – М. : Полиграф сервис, 2003. – С. 197–201.

спорта Украины, Институтом инновационных технологий и содержания образования, Главным Управлением образования и науки, Черкасским областным институтом после-дипломного образования педагогических работников Черкасского областного Совета (октябрь, 2011 г. Черкассы, Украина).

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 20 международных.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Зайцева, Л. Г. Узаемадзьянне школы і сям'і ў працэсе фарміравання нацыянальнай самасвядомасці малодшых падлеткаў / Л. Г. Зайцева. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1998. – 60 с.
- Материалы по курсу педагогики : учебно-методическое пособие / авт.-сост.: З. В. Веракса, М. Д. Глякова, Л. Г. Зайцева и др. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 57 с.
- Учителям, родителям, детям / авт.-сост.: Е. В. Антипова, Л. Г. Зайцева. – Могилев : МОИПКиПРРиСО, 2004. – 74 с.
- Педагогика : занимательно и интересно : пособие / авт.-сост.: Е. В. Антипова, Л. Г. Зайцева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова – 2005. – 100 с.
- Контрольные задания по курсу «Педагогика» / авт.-сост.: З. В. Веракса, Л. Г. Зайцева, О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2007. – 56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Зайцева, Л. Г. Подготовка подрастающего поколения к семейной жизни в контексте взаимодействия школы и семьи / Л. Г. Зайцева, Е. В. Антипова // Вестник МДУ им. А. А. Куляшова. – № 4(31). – 2008. – С. 187–197.

Статьи в научных сборниках:

- Зайцева, Л. Г. Взаимодействие школы и семьи в воспитании учащихся: теоретический аспект / Л. Г. Зайцева // Семья и личность : пособие / Е. И. Сермяжко, Ю. М. Бубнов, Т. А. Старовойтова и др. ; под ред. Е. И. Сермяжко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – С. 73–84.
- Зайцева, Л. Г. О некоторых направлениях деятельности университета учебного-методического комплекса / Л. Г. Зайцева // III Международная научно-практическая конференция «Единое образовательное пространство славянских государств в XXI веке: проблемы и перспективы: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (2-3 апр. 2009 г., г. Брянск) ; под ред. В. И. Аверченкова. – Брянск : БГТУ; СГА, 2009. – Т. 2. – С. 45–48.
- Зайцева, Л. Г. К вопросу о дополнительном образовании взрослых в социальной сфере / Л. Г. Зайцева // Непрерывное образование в общеевропейском образовательном пространстве : сборник трудов Междунар. науч.-практ. семинара / М-во образования Респ. Беларусь, М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное агентство по образованию, Центр международных связей М-ва образования Респ. Беларусь, Ин-т повыш. квалиф. и переподг. кадров Белорус.-Рос. ун-та ; редкол.: И. С. Сазонов (гл. ред.) [и др.]. – Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2010. – С. 58–61.
- Зайцева, Л. Г. Образование взрослых в контексте непрерывного образования / Л. Г. Зайцева // Проблемы устойчивого развития региона : мат-лы республиканской науч.-практ. конф., Могилев (25 марта 2011 г.) ; под ред. А. В. Иванова. – Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. – С. 263–266.
- Зайцева, Л. Г. О создании на базе классического университета Регионального Института семьи / Л. Г. Зайцева, Е. В. Антипова // Образование взрослых в контексте развития инновационных образовательных систем : сб. науч. статей ; под ред.

Ж. А. Барсуковой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 70–73.

- Зайцева, Л. Г. О непрерывном образовании родителей / Л. Г. Зайцева // Современная семья и проблемы семейного воспитания : сборник научных статей II Международной научно-практической конференции, 20 марта 2012 г., МГУ им. А. А. Кулешова, г. Могилев. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – С. 298–300.
- Зайцева, Л. Г. О формах организации воспитательного процесса / Л. Г. Зайцева // Кураторский час – 4 : метод. рекомендации. – Могилев : УО МГУ им. А. А. Кулешова, 2012 – С. 3–17.
- Зайцева, Л. Г. Университетский учебно-методический комплекс в контексте непрерывного образования / Л. Г. Зайцева // Материалы III Международного фестиваля педагогических инноваций / Упор. Назаренко Г.А. – Черкаси : ЧОПОП, 2012. – С. 12–15.

КАЛАЧЕВА Ирина Викторовна



Родилась 27 февраля 1964 г. в п. Ухлясть Быховского района Могилевской области. В 1986 г. окончила с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и физика». На протяжении 1986–1990 гг. работала учителем математики и физики, заместителем

директора в учреждениях образования Бельничского района Могилевской области. С 2007 г. работает в качестве доцента кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин УО «МГУ им. А. А. Кулешова».

В 1990–1991 учебном году прошла курсовую переподготовку в МГПИ им. М. Горького (г. Минск) по специальности «Организатор народного образования, практическая психология». В 1991–1992 учебном году прошла курсовую переподготовку в МПГУ им. В. И. Ленина (г. Москва) по специальности «Социальный работник», получив квалификацию «Практический психолог в системе народного образования». С 1992 по 2000 г. работала методистом-психологом Бельничского РОО, а с 2000 по 2007 г. директором Бельничского ЦКРОиР Могилевской области.

В 1998 г. поступила и в 1999 г. окончила магистратуру Национального института образования МО РБ по специальности «Психология». С 2000 по 2005 г. являлась соискателем отдела психологии Национального института образования МО РБ. В 2006 г. в МГПУ им. М. Танка защитила кандидатскую диссертацию «Отражение пространственно-временных структур младшими школьниками» (научный руководитель – доктор психологических наук профессор М. А. Кремень). Кандидат психологических наук (2006).

Основные преподаваемые дисциплины «Статистические методы в психологии», «Этнопсихология», «Экономическая психология», «Психология менеджмента и имиджология», «Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида».

Сфера научных интересов: этническая психология, экономическая психология, психология менеджмента, психологическое сопровождение детей с ОПФР, учебно-методическое обеспечение экономической психологии, этнопсихологии.

В период с 2009 по 2011 гг. подготовила 4 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 15 научных конференций, в т.ч. более 10 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 10 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Пособия:

- Калачева, И. В. Этнопсихология : пособие / И. В. Калачева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 116 с.

Учебно-методические издания:

- Калачева, И. В. Этнопсихология : практикум / И. В. Калачева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 70 с.
- Калачева, И. В. Экономическая психология : учебно-методический комплекс / И. В. Калачева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 216 с.
- Калачева, И. В. Психолого-педагогическое сопровождение неуспевающих школьников / И. В. Калачева. – Могилев : УО «МГОИРО», 2012. – 95 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Калачева, И. В. К вопросу об отражении времени / И. В. Калачева // Адукацыя і выхаванне. – 2002. – № 9. – С. 47–51.
- Калачева, И. В. К вопросу чувственного отражения пространства / И. В. Калачева // Адукацыя і выхаванне. – 2003. – № 11. – С. 53–56.
- Калачева, И. В. Формирование субъективного эталона времени у детей младшего школьного возраста / И. В. Калачева // Псіхалогія. – 2004. – № 4. – С. 43–46.
- Калачева И. В. Взаимосвязь особенностей отражения пространственных и временных интервалов младшими школьниками и их успеваемости по математике / И. В. Калачева // Псіхалогія. – 2005. – № 3. – С. 29–31.
- Калачева, И. В. Коррекционная направленность музыкальной и изобразительной деятельности детей с особенностями психофизического развития / И. В. Калачева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С. Псіхалага-педагагічныя навукі. – 2010. – № 2(36). – С. 44–50.
- Калачева, И. В. Динамика этнической идентичности студентов под влиянием изучения дисциплины «Этнопсихология» / И. В. Калачева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С., Псіхалага-педагагічныя навукі. – 2012. – № 1(39). – С. 12–20.
- Калачева, И. В. Особенности родительно-детских отношений в приемных семьях / И. В. Калачева // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер., Педагогика, психология. – 2012. – № 1(8). – С. 12–20.

Статьи в журналах:

- Калачева И. В. Возрастные особенности отражения пространственных и временных интервалов школьниками 10–11 лет / И. В. Калачева // Вестник молодежного научного общества. – 2005. – № 2. – С. 54–56.

КОМАРОВА Ирина Анатольевна



Родилась 25 ноября 1963 г. в г. Могилеве. В 1984 г. окончила с отличием факультет дошкольного воспитания Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)». С 1986 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова: на кафедре педагогики и методик дошкольного воспитания ассистентом (1986–1987), старшим преподавателем (1991–1993), доцентом (1993–1994), заведующей кафедрой (1994–2002); деканом факультета педагогики и психологии детства (с 1997 г.).

Член Совета университета, ректората, научно-методического совета, конкурсной комиссии университета; заместитель председателя секции высшей школы университета.

В 1987 г. поступила и в 1990 г. окончила аспирантуру Научно-исследовательского института дошкольного воспитания Академии педагогических наук СССР (г. Москва). В апреле 1991 г. защитила кандидатскую диссертацию «Игра как средство формирования осознанного отношения к природе у детей дошкольного возраста» (научный руководитель – доктор педагогических наук С. Н. Николаева). Кандидат педагогических наук (1991). Доцент (1995).

Основные преподаваемые дисциплины: «Дошкольная педагогика», «Семейная педагогика», «Сравнительная педагогика», «Основы экологии и методика экологического воспитания детей дошкольного возраста», «Психолого-педагогические основы игровой деятельности».

Сфера научных интересов: дошкольное образование, игровая деятельность, социально-нравственное и экологическое воспитание, семейное воспитание, психолого-педагогическое образование высшей школы.

Исполнитель заданий Министерства образования Республики Беларусь «Профессиональная подготовка специалистов в области дошкольного образования к экологическому воспитанию детей» (2002), руководитель заданий «Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста посредством игры» (2011), «Педагогические возможности игры в формировании системы экологических знаний у детей старшего дошкольного возраста, проживающих в условиях радиационного риска» (2011).

В период с 2000 по 2011 гг. подготовила лауреата и более 10 призеров (из них 3 – первой категории) республиканского конкурса студенческих научных работ.

Награждена грамотами Министерства образования Республики Беларусь (1998, 2008), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2003), медалью Франциска Скорины (2004), Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь (2008); присвоено звание «Человек года» Могилевского областного исполнительного комитета за высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности в 2000 г.; сведения о Комаровой И. А. включены в энциклопедию «Женщины Беларуси» (2011).

Участник более 100 научных конференций, в т.ч. более 60 международных, из них 30 зарубежных. Координатор международных и республиканских конференций по проблемам дошкольного образования, семейного воспитания и психолого-педагогических проблем высшей школы в МГУ им. А. А. Кулешова, организатор и ведущая университетского конкурса «Лучший будущий учитель года» (с 1992 г.).

Автор более 180 научных и учебно-методических публикаций (из них 100 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные издания с грифом Национального института образования и Научно-методического центра учебной книги:

- Комарова, И. А. Игра в экологическом воспитании дошкольников : пособие для педагогов дошкольных учреждений / И. А. Комарова, С. Н. Николаева. – Минск : Польша, 1998. – 79 с. [Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]
- Комарова, И. А. Основы радиационной безопасности дошкольника : пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / И. А. Комарова, С. Л. Корсик. – Минск : НИО, 2008. – 32 с. [Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]

Учебные программы с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Комарова, И. А. Методыка азнаямлення з прыродай : экалагічнае выхаванне дзяцей і практыкум па прыродазнаўству : тыпавая вучэбная праграма для педкаледжаў і вучылішчаў па спецыяльнасці П.04.01.00 «Дашкольная адукацыя» / И. А. Комарова, Н. А. Ярашава. – Минск : РИПО, 2002. – 16 с.

[Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

Другие пособия:

- Комарова, И. А. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников : игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами : пособие для педагогов ДУ / И. А. Комарова, С. Н. Николаева. – М. : Гном и Д, 2003. – 100 с.
- Комарова, И. А. Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в формировании личности ребенка / И. А. Комарова // Семья и личность : пособие ; под ред. Е. И. Сермяжко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – С. 85–89.
- Комарова, И. А. Играя – обучаем, развиваем и воспитываем : пособие для педагогов дошкольного учреждения : в 3 ч. / под ред. И. А. Комаровой, О. А. Анищенко. – Мозырь : Белый ветер, 2004. – Ч. 2 : Игра в эмоционально-нравственном и экологическом воспитании / Т. С. Лобанок, С. О. Каминская, И. А. Комарова [и др.]. – 2004. – 58 с.
- Комарова, И. А. Радиэкология для дошкольников: основы радиационной безопасности и здорового образа жизни : пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / И. А. Комарова. – Мозырь : Белый ветер, 2007. – 54 с.
- Комарова, И. А. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами : пособие для педагогов дошкольных учреждений / С. Н. Николаева, И. А. Комарова. – М. : Гном и Д, 2009. – 128 с.
- Комарова, И. А. Играя – познаем природу : пособие / И. А. Комарова, О. О. Прокофьева. – Минск : БГАТУ, 2010. – 40 с. – (Школа осознанного родительства).
- Комарова, И. А. Играя – познаем основы радиационной безопасности : пособие / И. А. Комарова, С. В. Спириин. – Минск : БГУ, 2011. – 46 с.
- Комарова, И. А. Хорошие манеры : секреты воспитанности : пособие / И. А. Комарова. – Минск : БГАТУ, 2011. – 36 с. – (Школа осознанного родительства)

Учебно-методические издания:

- Комарова, И. А. Игра и ознакомление дошкольников с растениями : методические рекомендации для воспитателей детского сада / И. А. Комарова. – Могилев : [б. и.], 1989. – 49 с.
- Камарова, І. А. Праграма па педагогіцы : для студэнтаў I–III курсаў ФДВ / І. А. Камарова [і інш.]. – Магілёў : МДПІ імя А. А. Куляшова, 1993. – 20 с.
- Комарова, И. А. Дошкольная педагогика : планы семинарских и лабораторных занятий для студентов I–III курсов ФДВ / И. А. Комарова. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1993. – 20 с.
- Комарова, И. А. Методические материалы по организации и проведению аттестации воспитателей детских дошкольных учреждений : учебно-методическое пособие / И. А. Комарова [и др.]. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1997. – 43 с.
- Комарова, И. А. Дидактические игры экологического содержания для детей дошкольного возраста / Н. А. Ярошева, И. А. Комарова // Игра дошкольника : методическое пособие. – Мозырь : Белый ветер, 1998. – С. 58–65.
- Комарова, И. А. Игровые обучающие ситуации в экологическом воспитании детей дошкольного возраста / И. А. Комарова // Игра дошкольника : методическое пособие. – Мозырь : Белый ветер, 1998. – С. 49–58.
- Комарова, И. А. Использование элементов педагогической системы М. Монтессори в работе дошкольных учреждений : методическое пособие для специалистов по дошкольному воспитанию / И. А. Комарова. – Мозырь : Белый ветер, 1998. – 50 с.

- Комарова, И. А. Оценочные шкалы / Р. Л. Непомнящая, И. А. Комарова // Готовимся к аттестации : методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. – С. 120–134.
- Комарова, И. А. Дошкольная педагогика : программа и методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 1-01.01.01 «Дошкольное образование» / О. А. Анищенко, И. А. Комарова, Е. А. Носова, О. О. Прокофьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 90 с.
- Комарова, И. А. Основы экологии и методика экологического воспитания детей дошкольного возраста : учебно-методический комплекс / И. А. Комарова, О. О. Прокофьева / Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 98 с.
- Комарова, И. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учебно-методическое пособие / И. А. Комарова, И. Н. Батура, В. А. Шагинова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 21 с.
- Комарова, И. А. Игровая технология профессиональной подготовки специалиста дошкольного образовательного учреждения : учебно-методические материалы / И. А. Комарова, Н. Г. Здорикова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.
- Комарова, И. А. Контрольные задания по курсу «Дошкольная педагогика» // И. А. Комарова, О. О. Прокофьева, Н. Ю. Ясева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 62 с.
- Комарова, И. А. Дом наших улыбок : методические рекомендации по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста : пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / И. А. Комарова, Н. В. Ершова. – Мозырь : Белый Ветер, 2008. – 80 с.
- Комарова, И. А. Семейные обычаи и традиции, их роль в укреплении семьи / И. А. Комарова, Н. Ю. Ясева // Формирование семейных ценностей студенческой молодежи : методические указания ; под ред. Т. Н. Кузьминой, О. О. Прокофьевой, Е. И. Снопковой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 17–22.
- Комарова, И. А. Эмоциональное воспитание в семье / И. А. Комарова, Н. Ю. Ясева // Формирование семейных ценностей студенческой молодежи : методические указания ; под ред. Т. Н. Кузьминой, О. О. Прокофьевой, Е. И. Снопковой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 46–51.
- Комарова, И. А. Воспитание здорового ребенка в семье / И. А. Комарова, Н. Ю. Ясева // Формирование семейных ценностей студенческой молодежи : методические указания ; под ред. Т. Н. Кузьминой, О. О. Прокофьевой, Е. И. Снопковой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 52–56.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Комарова И. А. Проблема использования игровых технологий в учебном процессе высшей школы / И. А. Комарова, Н. Г. Здорикова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 4. – С. 179–183.
- Комарова, И. А. Детство как социокультурный феномен / И. А. Комарова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 2-3(33). – С. 208–211.
- Комарова, И. А. Игра в контексте детской субкультуры / И. А. Комарова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 3-4(34). – С. 213–217.
- Комарова, И. А. Игровые основы детского мировосприятия / И. А. Комарова // Веснік ВДУ імя П. М. Машэрава. – 2009. – № 3(53). – С. 56–59.
- Комарова, И. А. Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста посредством игры / И. А. Комарова // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2009. – № 4(25). – С. 67–70.
- Комарова, И. А. Некоторые проблемы формирования основ радиационной безопасности и здорового образа жизни у детей дошкольного возраста / И. А. Комарова // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2009. – № 4(25). – С. 57–60.

- Комарова, И. А. Некоторые аспекты формирования основ радиационной безопасности и здорового образа жизни / И. А. Комарова, С. В. Спиринов // Наукові записки кафедри педагогіки. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – Вип. XXII. – С. 127–133.
- Комарова, И. А. Исследование феномена профессионально-игровой компетентности будущих специалистов ДОУ / И. А. Комарова, Н. Г. Здорикова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер., Педагогика, психология. – 2010. – № 3. – С. 64–67.
- Комарова, И. А. К вопросу о разработке экспериментальной модели методики формирования осознанного отношения к природе у детей дошкольного возраста / И. А. Комарова, С. В. Спиринов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер., Педагогика, психология. – 2010. – № 2. – С. 60–64.
- Комарова, И. А. Изучение представлений студенческой молодежи о проблеме осознанного родительства / И. А. Комарова, О. В. Пойда // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер., Педагогика, психология. – 2011. – № 2(5). – С. 118–120.
- Комарова, И. А. Теоретико-методические аспекты поликультурного воспитания дошкольников / И. А. Комарова, О. О. Прокофьева // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер., Педагогика, психология. – 2011. – № 3(6). – С. 161–164.
- Комарова, И. А. Некоторые аспекты поликультурного воспитания детей дошкольного возраста / И. А. Комарова, О. О. Прокофьева, Т. В. Палиева // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2011. – № 4(33). – С. 39–43.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Камарова, І. А. Дыдактычныя магчымасці ГСН: выкарыстанне гульнявых навучальных сітуацый у экалагічным выхаванні дашкольнікаў / І. А. Камарова // Пралеска. – 1997. – № 8. – С. 30–32.
- Комарова, И. А. Использование игровых обучающих ситуаций в ходе экологических занятий для дошкольников / И. А. Комарова // Герценовские чтения : сб. науч. статей по материалам Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 8–10 апреля 1997 г. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 1997. – С. 79–81.
- Комарова, И. А. Экологическая направленность в профессиональной подготовке будущих специалистов дошкольных учреждений / О. О. Прокофьева, И. А. Комарова // Герценовские чтения : сб. науч. статей по материалам Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 8–10 апреля 1997 г. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 1997. – С. 285–287.
- Камарова, І. А. Добрыя манеры : праграма для дашкольнікаў / І. А. Камарова // Пралеска. – 1998. – № 8. – С. 23–24.
- Комарова, И. А. Развитие идей В. И. Логиновой в исследованиях кафедры педагогики и методик дошкольного воспитания МГУ им. А. А. Кулешова / И. А. Комарова // В. И. Логинова: наследие педагога и ученого : сб. науч. трудов. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. – С. 159–162.
- Комарова, И. А. Концептуальные основы определения качества дошкольного образования и перспективы подготовки специалистов / И. А. Комарова // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 179–183.
- Комарова, И. А. Дидактические игры экологического содержания для дошкольников / И. А. Комарова, Н. А. Ярошева // Пралеска. – 2004. – № 12. – С. 20–22.
- Комарова, И. А. Феномен детства и некоторые аспекты развития и воспитания личности ребенка И. А. Комарова // Проблемы развития личности : сб. науч. статей. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2004. – С. 119–124.
- Комарова, И. А. Социокультурная ценность детства и концептуальные основы определения качества дошкольного образования / И. А. Комарова // Ціннісны пріорытэты асветы ў XXI стагоддзі : сб. науч. статей. – Луганск : Альма-матер, 2005. – С. 67–76.
- Комарова, И. А. Экологическая этика. Нравственно-экологическое воспитание детей дошкольного возраста / И. А. Комарова, О. О. Прокофьева // Пралеска. – 2006. – № 7. – С. 21–25.
- Комарова, И. А. Экологическая культура личности дошкольника: психолого-педагогический аспект / И. А. Комарова // Актуалогенез: структуры личности : сб. науч. статей. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2006. – С. 164–167.
- Комарова, И. А. Игра в контексте социокультурного развития личности ребенка / И. А. Комарова // Индивидуальная образовательная траектория личности как субъекта поликультурного мира : сб. науч. статей. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2007. – С. 59–63.
- Комарова, И. А. Дом наших улыбок: о формировании социально-нравственных ценностей у дошкольников / И. А. Комарова, Н. В. Ершова // Пралеска. – 2009. – № 11. – С. 22–26.
- Комарова, И. А. Познавательные возможности детей дошкольного возраста в формировании основ экологической культуры / И. А. Комарова // Современные тенденции конструирования персонеетического нарратива на основе элементов социогенетического феномена: сб. науч. статей ; под ред. С. Л. Богомаза. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова. – 2009. – С. 192–194.
- Комарова, И. А. Игра как средство формирования основ радиационной безопасности у дошкольников / И. А. Комарова, С. В. Спиринов // Пралеска. – 2010. – № 3. – С. 11–15.
- Комарова, И. А. К вопросу о содержании радиоэкологического воспитания дошкольников / И. А. Комарова, С. В. Спиринов // Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования : сб. науч. статей. – Минск : БГПУ им. Танка, 2010. – С. 110–113.
- Комарова, И. А. Некоторые направления радиоэкологического воспитания дошкольников в Республике Беларусь / И. А. Комарова, С. В. Спиринов // Традиции и инновации в дошкольном образовании: исследования молодых ученых : сб. науч. трудов. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. – С. 136–141.
- Комарова, И. А. Педагогические возможности сказки в развитии лингвистических способностей у дошкольников / И. А. Комарова, Н. Ю. Ясева // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 75–78.
- Комарова, И. А. О путях повышения качества дошкольного образования в Республике Беларусь / И. А. Комарова // Вопросы качества образования в Беларуси, России, Украине : сб. науч. статей ; под общ. ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 75–84.

КОТЛЯРОВА Элина Вячеславовна

Родилась 1 июля 1959 г. в г. Борисове Минской области. В 1985 г. окончила Могилевский государственный педагогический институт им. А. А. Кулешова по специальности «Педагогика и психология дошкольная». По окончании института работала воспитателем в детском саду, затем инспектором детских дошкольных учреждений. С 1 ок-



тября 1987 г. работает на кафедре психологии МГПИ им. А. А. Кулешова (с 1997 г. – МГУ им. А. А. Кулешова) – ассистентом (1987–1988), старшим преподавателем (1988–1994), доцентом (1994–1996). С 1996 г. – заведующий кафедрой психологии.

Член совета факультета педагогики и психологии детства; научно-методического совета университета; член редакционных коллегий научно-методических журналов («Психологія» (г. Минск), «Вестнік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова»); учебно-методического объединения на базе кафедры психологии БГУ (г. Минск). Является рецензентом секции «Психология: педагогическая и коррекционная» Республиканского конкурса научных работ студентов вузов. Руководитель студенческого научного кружка при кафедре психологии (1996–2011).

В 1989 г. поступила и в 1993 г. окончила аспирантуру Минского государственного педагогического института им. М. Горького (с 1995 г. МГПУ им. М. Танка) при кафедре общей и детской психологии по специальности «19.00.07 – Педагогическая психология». В 1993 г. защитила кандидатскую диссертацию «Особенности становления педагогического общения будущего учителя с младшими школьниками» (научный руководитель – кандидат психологических наук доцент Р. А. Макаревич). Кандидат психологических наук (1994). Доцент (1996).

Основные преподаваемые дисциплины: «Психология», «Общая психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Основы психологии», «Современные концепции педагогического мышления», «Социальная психология», «Психология личности».

Сфера научных интересов: психологическая культура личности педагога в условиях непрерывного образования; гендерные роли и стереотипы в современном обществе; проблемы гендерной идентичности, социализации и социальных отношений.

Ведет работу по подготовке кадров высшей квалификации и осуществляет научное руководство аспирантами и магистрантами при МГУ им. А. А. Кулешова. Является экспертом по оппонированию диссертационных исследований, представляемых к защите на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальностям: «19.00.07 – Педагогическая психология», «19.00.10 – Коррекционная психология», «19.00.05 – Социальная психология» и др.

Ведет пропагандистскую и просветительскую работу среди работников системы образования, учащейся и студенческой молодежи, родителей (1996–2011); в трудовых коллективах учреждений и предприятий г. Могилева и области (2008), в профсоюзных организациях (2009), среди руководителей системы МВД (2009), банковских подразделений Национального банка Республики Беларусь (2010), заместителей директоров предприятий г. Могилева и Могилевской области по идеологической работе (2011). Дает интервью СМИ (2000–2012).

Разрабатывает тестовые задания для ежегодного психологического собеседования абитуриентов по специальностям «Журналистика», «Правоведение» (2007–2011). Проводит психологические тренинги для участников конкурсов «Лучший будущий учитель», «Мисс университета» (2009–2011).

Исполнитель задания ГКПНИ «Экономика и общество» «Разработка онтологических оснований и ценностно-смысловых ориентиров подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для системы непрерывного образования» (2006–2008).

В период с 2000 по 2011 гг. подготовила 8 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2008), победитель соревнования за звание «Лучший по профессии» по Ленинскому району г. Могилева (2011).

Участница более 36 научных конференций, в т.ч. более 13 международных, из них 2 зарубежных. Координатор Республиканской научно-практической конференции «Психолого-педагогическое образование в системе высшей школы» (2009).

Автор более 75 научных и учебно-методических публикаций (из них 57 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Разделы в учебных пособиях с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Котлярова, Э. В. Многоплановость человека / Э. В. Котлярова // Человек. Общество. Государство. Жизнь человека : учебное пособие для 7 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения ; авт.-сост. Э. В. Котлярова [и др.] ; под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Народная асвета, 2007. – С. 13–21. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для учащихся 7-х классов общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**
- Котлярова, Э. В. Мир человеческих эмоций / Э. В. Котлярова // Человек. Общество. Государство. Жизнь человека : учебное пособие для 7 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения ; авт.-сост. Э. В. Котлярова [и др.] ; под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Народная асвета, 2007. – С. 28–34. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для учащихся 7-х классов общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**
- Котлярова, Э. В. Чувственное познание / Э. В. Котлярова // Человек. Общество. Государство. Жизнь человека : учебное пособие для 7 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения ; авт.-сост. Э. В. Котлярова [и др.] ; под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Народная асвета, 2007. – С. 88–92. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для учащихся 7-х классов общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**
- Котлярова, Э. В. Память и обучение. Роль внимания в жизни человека. Творческое начало в человеке / Э. В. Котлярова // Человек. Общество. Государство. Жизнь человека : учебное пособие для 7 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения ; авт.-сост. Э. В. Котлярова [и др.] ; под ред. М. И. Вишневецкого. – Минск : Народная асвета, 2007. – С. 102–116. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для учащихся 7-х классов общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**

Учебно-методические издания:

- Котлярова, Э. В. Особенности формирования социально-психологической готовности студента к организации педагогического общения : методические рекомендации / Э. В. Котлярова. – Могилев : МГПИ, 1988. – С. 9–10.
- Котлярова, Э. В. Изучение личности и коллектива школьников в ходе непрерывной психологической практики : методические рекомендации / Э. В. Котлярова, Е. К. Осипова. – Могилев : МГПИ, 1989. – 24 с.
- Котлярова, Э. В. Методические рекомендации к проведению лабораторных занятий по возрастной и педагогической психологии : для студентов педагогического факультета / Э. В. Котлярова, Н. И. Берегуленко. – Могилев : МГПИ, 1991. – 32 с.
- Котлярова, Э. В. Методические рекомендации по изучению курса «Психология» : для студентов педагогического факультета : в 2 ч. / Э. В. Котлярова. – Могилев : МГПИ, 1996. – Ч. 1. – 32 с.
- Котлярова, Э. В. Социальная психология : планы семинарских занятий и методические указания для студентов ММИ / Э. В. Котлярова, Ж. А. Козлова. – Могилев : МГПИ, 1997. – 34 с.
- Котлярова, Э. В. Психологические приемы снятия негативных эмоциональных состояний // Увидеть и помочь : учебно-методические материалы в помощь воспитателям общежитий, кураторам студенческих групп / авт.-сост.: Т. Н. Кузьмина, Е. А. Носова, Э. В. Котлярова [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 35 с.

- Котлярова, Э. В. Психология общения : методические рекомендации : учебно-методическое пособие / Э. В. Котлярова, Ж. А. Барсукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 53 с.
- Психология : методические материалы к курсу лекций / сост. Э. В. Котлярова, Ж. А. Барсукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – Ч. 1 : Общая психология. – 60 с.
- Методические материалы к курсу лекций «Психология личности» / сост. Э. В. Котлярова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 36 с.
- Методические материалы к курсу лекций : в 2 ч. / сост. : Ж. А. Барсукова, Э. В. Котлярова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 2 : Педагогическая психология. Социальная психология. – 68 с.
- Котлярова, Э. В. Методические материалы к курсу лекций «Психология» для студентов специальностей педагогического профиля / Э. В. Котлярова, Ж. А. Барсукова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 67 с.
- Контрольные задания по курсу «Психология» / авт.-сост. : Э. В. Котлярова, И. Р. Иванова, И. Т. Кушнер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 56 с.
- Контрольные задания по общей психологии / авт.-сост. Э. В. Котлярова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 52 с.
- Контрольные задания по курсу «Психология» / авт.-сост. : Э. В. Котлярова, И. Р. Иванова, В. А. Котова, И. Т. Кушнер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 64 с.
- Котлярова, Э. В. Основы психологии : методические материалы к курсу лекций / Э. В. Котлярова, В. А. Котова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 44 с.
- Контрольные задания по курсу «Основы психологии и педагогики» / авт.-сост. : Э. В. Котлярова, И. Т. Кушнер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 22 с.
- Котлярова, Э. В. Гендерная психология : методические рекомендации к курсу лекций / Э. В. Котлярова, О. Н. Тугай. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 38 с.
- Контрольные задания по курсу «Общая психология» : для студентов факультета педагогики и психологии детства, специальности «Психология» / авт.-сост. : Э. В. Котлярова, И. В. Сычевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 40 с.
- Котлярова, Э. В. Психология массовых явлений и терроризма : методические материалы к курсу лекций / Э. В. Котлярова, О. Н. Тугай. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 32 с.
- Котлярова, Э. В. Психологическая культура личности студентов – будущих педагогов : материалы к спецсеминару и спецкурсу / Ж. А. Барсукова, Э. В. Котлярова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 48 с.
- Котлярова, Э. В. Рабочая тетрадь по общей психологии / Э. В. Котлярова, В. А. Котова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 44 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Котлярова, Э. В. История развития психологии на Могилевщине / Э. В. Котлярова, Т. Н. Ковалева // Весник МДУ імя А. А. Куляшова. – 1998. – № 1(1). – С. 45–50.
- Котлярова, Э. В. История кафедры психологии Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова / Э. В. Котлярова, Ж. А. Барсукова // Психологія. – 2004. – № 2. – С. 63–64.
- Котлярова, Э. В. Социально-психологические аспекты проблемы донорства / Э. В. Котлярова, Б. М. Гольдинберг // Весник МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 4. – С. 169–172.
- Котлярова, Э. В. Психологическое время как структурное звено самосознания личности младшего школьника / Э. В. Котлярова, Т. А. Карпекова //

Весник МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 4. – С. 160–163.

- Котлярова, Э. В. Особенности психологической культуры личности в дошкольном возрасте / Э. В. Котлярова, А. А. Сулова // Весник МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 1. – С. 223–230.
- Котлярова, Э. В. Представление учащихся, студентов и слушателей ИПКИПК о психологической культуре личности / Ж. А. Барсукова, Э. В. Котлярова // Весник МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С, Психолога-педагогічні науки (педагогіка, психологія). – 2010. – № 1(35). – С. 40–45.
- Котлярова, Э. В. Внеклассные формы спортивной работы с подростками как условие оптимизации межличностных отношений в детском коллективе / Ю. И. Жигадло, Э. В. Котлярова // Весник МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С, Психолога-педагогічні науки (педагогіка, психологія). – 2010. – № 2(36). – С. 51–56.
- Котлярова, Э. В. Языковое пространство детской субкультуры как условие развития психологической лексики в дошкольном возрасте / Э. В. Котлярова, А. А. Сулова // Вопросы психологии. – 2011. – № 1. – С. 28–34.

Статьи в научных сборниках:

- Котлярова, Э. В. Методологические аспекты исследования психологической культуры личности педагога / Э. В. Котлярова // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневецкого. – Могилев. – 2003. – С. 183–185.
- Котлярова, Э. В. Христианские ценности в нравственном воспитании детей / Э. В. Котлярова, О. Н. Тугай // Религия и общество : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 286–288.
- Котлярова, Э. В. О православном понимании проблем образования и воспитания / Э. В. Котлярова, О. Н. Тугай // Религия и общество : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 120–121.
- Котлярова, Э. В. К вопросу о взаимосвязи образования и психологической культуры личности / Ж. А. Барсукова, Э. В. Котлярова // Культурно-психологические закономерности социального развития личности в онтогенезе : сб. науч. трудов : в 2 ч. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 2009. – Ч. 1. – С. 7–9.
- Котлярова, Э. В. Фольклор в детской субкультуре как условие развития психологической лексики в дошкольном возрасте / Э. В. Котлярова, А. А. Сулова // Наука и студия : сб. науч. работ ; под ред. С. Горняка. – Премысль, 2010. – № 8(30). – С. 61–64.
- Котлярова, Э. В. Инновации в психологическом образовании взрослых / Э. В. Котлярова // Образование взрослых в контексте развития инновационных образовательных систем : сб. науч. статей ; под ред. Ж. А. Барсуковой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 101–105.

КУШНЕР Юрий Захарович



Родился 18 апреля 1936 г. в г. Пугачеве Саратовской области. В 1959 г. окончил факультет русского языка и литературы Гурьевского пединститута (Казахстан) по специальности «Учитель русского языка и литературы». С 1955 по 1959 г. работал пионервожатым, воспитателем, художественным руководителем, заместителем директора по воспитательной работе в пионерских лагерях. Служил в

рядах Советской армии (1959–1961). С 1961 по 1969 г. учитель русского языка и литературы в школе, преподаватель обществоведения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в профессионально-технических училищах разных профилей (г. Гурьев, г. Смоленск). С 1972 г. работал на кафедре педагогики в Актыбинском педагогическом институте старшим преподавателем (1972), доцентом (1972–1981), деканом филологического факультета (1975–1981). С сентября 1981 г. работает на кафедре педагогики Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ им. А. А. Кулешова) – доцентом (1981–1992), по совместительству заведующим кафедрой педагогики, психологии и частных методик в Областном институте усовершенствования учителей (г. Могилев, 1988–1992), профессором кафедры педагогики (1992–2010). С 2010 г. – профессор кафедры психологии.

В 1969 г. поступил и в 1972 г. окончил аспирантуру Академии педагогических наук СССР (г. Москва). В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию «Современная деятельность ученических и производственных комсомольских организаций по общественно-политическому и трудовому воспитанию учащихся профтехучилищ» (научный руководитель – доктор педагогических наук профессор Е. Д. Варнакова). Защитил докторскую диссертацию «Педагогические основы воспитательной деятельности мастера производственного обучения» (научный консультант – академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки СССР С. Я. Батышев). Кандидат педагогических наук, доцент (1972). Доктор педагогических наук (1996). Профессор (1999).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», «Педагогическая психология».

Сфера научных интересов: история педагогики отечественной и зарубежных стран; теоретические, методологические и методические основы обучения, воспитания и развития личности; образование в современном мире; педагогическая деятельность в разных образовательных системах; педагогика и психология высшей школы.

Награжден: Почетной Грамотой Министерства образования Казахской ССР (1977); нагрудным знаком «Отличник профтехобразования Казахской ССР» (г. Алма-Ата, 1981); Почетной Грамотой АПН СССР (г. Москва, 1984); Почетной Грамотой АПН СССР (Москва, 1984); Почетной Грамотой Министерства образования Белорусской ССР (г. Минск, 1986); дважды награжден нагрудными знаками «За активную работу» (г. Минск, Педагогичнае таварыства БССР, 1985, 1987 гг.).

Участник более 80 научных конференций, в т.ч. более 40 международных, из них 2 – зарубежных.

Автор около 200 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Кушнер, Ю. З. Система воспитательной деятельности мастера производственного обучения профтехучилища : монография / Ю. З. Кушнер. – М. : Школа и педагогика, 1992. – 454 с.
- Кушнер, Ю. З. Педагогические особенности деятельности мастера производственного обучения профтехучилища : монография / Ю. З. Кушнер. – М. : [б. и.], 1994. – 282 с.

Учебные издания с грифом Научно-методического центра учебной книги:

- Воспитательная деятельность мастера производственного обучения : учебное пособие / авт.-сост. Ю. З. Кушнер. – Минск : РИПО, 1998. – 164 с. **[Рекомендовано научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь в качестве пособия для мастеров производственного обучения профессионально-технических учебных заведений]**

Другие учебные пособия, курсы лекций:

- Кушнер, Ю. З. Образование – сфера профессиональной деятельности педагога : курс лекций : в 2 ч. /

Ю. З. Кушнер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – Ч. 1. – 114 с.

- Кушнер, Ю. З. Сборник педагогических задач и ситуаций : учебное пособие / Ю. З. Кушнер, С. О. Каминская. – Могилев : МГОИПК и ПРР и СО, 2008. – 127 с.

Учебно-методические издания:

- Кушнер, Ю. З. О содружестве училищ и базового предприятия в воспитании будущих рабочих : учебно-методические материалы / Ю. З. Кушнер. – М. : Высшая школа, 1972. – 26 с.
- Кушнер, Ю. З. Организация учебно-производственной и воспитательной работы мастера производственного обучения : учебно-методические материалы / Ю. З. Кушнер. – Могилев : МОУПТО, 1982. – 20 с.
- Кушнер, Ю. З. Содержание и методика организации профориентационной работы в школе : учебно-методические материалы / Ю. З. Кушнер. – Могилев : МОТ, 1989. – 53 с.
- Кушнер, Ю. З. Особенности методики воспитания учащихся в профтехучилищах : учебно-методические материалы / Ю. З. Кушнер. – Могилев : МОТ, 1989. – 41 с.
- Кушнер, Ю. З. Опыт мастеров производственного обучения по формированию профессионального мастерства молодого рабочего : учебно-методические материалы / Е. Д. Варнакова, Ю. З. Кушнер. – М. : ВНМЦ профтехобразования, 1991. – 56 с.
- Кушнер, Ю. З. Организация самовоспитания учащихся : учебно-методические материалы / Ю. З. Кушнер. – Могилев : МОТ, 1993. – 58 с.
- Кушнер, Ю. З. Воспитательная система ПТУ как объект педагогического прогнозирования подготовки конкурентоспособного рабочего : учебно-методические материалы / Ю. З. Кушнер. – Могилев : МОТ, 1993. – 11 с.
- Кушнер, Ю. З. Мастер и личность учащегося: гуманистический аспект : учебно-методические материалы / Е. Д. Варнакова, Ю. З. Кушнер. – М. : НМЦПО, 1994. – 141 с.
- Кушнер, Ю. З. Педагогические умения мастера производственного обучения : учебно-методические материалы / Ю. З. Кушнер. – Могилев : МОТ, 1994. – 85 с.
- Кушнер, Ю. З. Основы культуры учителя : учебно-методические материалы / Ю. З. Кушнер. – Минск : ПРАМДРУК, 1995. – 41 с.
- Кушнер, Ю. З. Методика изучения учащихся в деятельности мастера производственного обучения профтехучилища : учебно-методические материалы / Ю. З. Кушнер. – Могилев : МОТ, 1991. – 64 с.
- Кушнер, Ю. З. Методология и методы педагогического исследования : учебно-методическое пособие / Ю. З. Кушнер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 112 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Кушнер, Ю. З. С заводскими комсомольцами / Ю. З. Кушнер // Профессионально-техническое образование. – 1971. – № 11. – С. 15–21.
- Кушнер, Ю. З. Научный поиск ведут учащиеся / Ю. З. Кушнер // Партийная жизнь Казахстана. – 1975. – № 9. – С. 64–65.
- Кушнер, Ю. З. Учитель – профессия? Не только! / Ю. З. Кушнер // Профессионально-техническое образование. – 1975. – № 6. – С. 31–33.
- Кушнер, Ю. З. Результаты сотрудничества / Ю. З. Кушнер // Школа Казахстана. – 1975. – № 9. – С. 12–27.
- Кушнер, Ю. З. Воспитывать творчеством / Ю. З. Кушнер // Вестник высшей школы. – 1976. – № 12. – С. 50–54.
- Кушнер, Ю. З. Связь поколений / Ю. З. Кушнер // Профессионально-техническое образование. – 1976. – № 7. – С. 48–49.
- Кушнер, Ю. З. Проблема требующая разрешения / Ю. З. Кушнер // Профессионально-техническое образование. – 1977. – № 3. – С. 52–53.

- Кушнер, Ю. З. Приобщать к поиску / Ю. З. Кушнер // Школа Казахстана. – 1977. – № 3. – С. 35–39.
 - Кушнер, Ю. З. Школа и шефы / Ю. З. Кушнер // Школа Казахстана. – 1978. – № 39. – С. 57.
 - Кушнер, Ю. З. Видеть каждого / Ю. З. Кушнер // Профессионально-техническое образование. – 1979. – № 1. – С. 38–40.
 - Кушнер, Ю. З. Учеба наставников / Ю. З. Кушнер // Народное хозяйство Казахстана. – 1980. – № 8. – С. 57–58.
 - Кушнер, Ю. З. Найти путь к душе и сердцу / Ю. З. Кушнер // Профессионально-техническое образование. – 1980. – № 6. – С. 40–41.
 - Кушнер, Ю. З. Что ждут от мастера? / Ю. З. Кушнер // Профессионально-техническое образование. – 1981. – № 5. – С. 56–57.
 - Кушнер, Ю. З. Педагог – режиссер урока / Ю. З. Кушнер // Профессионально-техническое образование. – 1982. – № 9. – С. 52–53.
 - Кушнер, Ю. З. Педагогические идеи В. А. Сухомлинского о трудовой подготовке молодежи / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 1983. – № 9. – С. 24–25.
 - Кушнер, Ю. З. В. А. Сухомлинский о трудовом воспитании / Ю. З. Кушнер // Школа и производство. – 1984. – № 9. – С. 15–17.
 - Кушнер, Ю. З. Тройка по инерции / Ю. З. Кушнер // Профессионально-техническое образование. – 1984. – № 3. – С. 21–22.
 - Кушнер, Ю. З. Содружество школы и колхоза / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 1985. – № 12. – С. 59–62.
 - Кушнер, Ю. З. Бригада, группа, класс / Ю. З. Кушнер // Профессионально-техническое образование. – 1985. – № 9. – С. 44–45.
 - Кушнер, Ю. З. Первые шаги / Ю. З. Кушнер // Профессионально-техническое образование. – 1986. – № 1. – С. 42–43.
 - Кушнер, Ю. З. Воспитание техническим творчеством / Ю. З. Кушнер // Школа и производство. – 1987. – № 2. – С. 55–56.
 - Кушнер, Ю. З. Трудится бригада круглый год / Ю. З. Кушнер // Школа и производство. – 1987. – № 12. – С. 48–50.
 - Кушнер, Ю. З. Педагогические идеи В. А. Сухомлинского о трудовом воспитании молодежи / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 1988. – № 3. – С. 10–15.
 - Кушнер, Ю. З. Быть хозяином родной земли / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 1988. – № 7. – С. 73–74.
 - Кушнер, Ю. З. Взрыв – метод воспитания / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 1990. – № 2. – С. 9–12.
 - Кушнер, Ю. З. Метод Взрыва по А. С. Макаренко / Ю. З. Кушнер // Воспитание школьников. – 1990. – № 5. – С. 22–25.
 - Кушнер, Ю. З. Как общаться с подростками / Ю. З. Кушнер // Воспитание школьников. – 1991. – № 2. – С. 12–15.
 - Кушнер, Ю. З. Умеем ли мы чувствовать подростков? / Ю. З. Кушнер // Воспитание школьников. – 1991. – № 5. – С. 32–35.
 - Кушнер, Ю. З. Воспитание профессиональных интересов учащихся в семье / Ю. З. Кушнер // Воспитание школьников. – 1992. – № 3-4. – С. 15–19.
 - Кушнер, Ю. З. Профессия и семья / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 1992. – № 6. – С. 11–15.
 - Кушнер, Ю. З. Уроки на производстве / Ю. З. Кушнер // Профессионал. – 1992. – № 10. – С. 16–20.
 - Кушнер, Ю. З. Воспитание профессиональной направленности детей в семье / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 1992. – № 2. – С. 11–14.
 - Кушнер, Ю. З. Мастеру – научно-методическое обеспечение / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 1992. – № 11. – С. 17–21.
 - Кушнер, Ю. З. Педагогическая культура мастера / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 1993. – № 12. – С. 103–108.
 - Кушнер, Ю. З. Оценка эффективности профессиональной работы с родителями учащихся / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 1994. – № 5. – С. 72–78.
 - Кушнер, Ю. З. Ацэнка эфектыўнасці прафарыентацыйнай работы з бацькамі вучняў / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 1994. – № 5. – С. 85–91.
 - Кушнер, Ю. З. Положительный опыт реализации мастером гуманистических целей профессиональной подготовки учащихся / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 1995. – № 2. – С. 91–102.
 - Кушнер, Ю. З. Мастер и подмастерья / Ю. З. Кушнер // Беларуская Думка. – 1998. – № 2. – С. 119–124.
 - Кушнер, Ю. З. О педагогической культуре учителя / Ю. З. Кушнер // Проблемы выхавання. – 1998. – № 1. – С. 106–115.
 - Кушнер, Ю. З. Без Макаренко не обойтись / Ю. З. Кушнер // Беларуская Думка. – 1999. – № 4. – С. 108–114.
 - Кушнер, Ю. З. К жизнеутверждающей педагогике / Ю. З. Кушнер // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – Могилев, 2004. – № 2-3. – С. 134–138.
 - Кушнер, Ю. З. Воспитывая ребенка, воспитываем нацию / Ю. З. Кушнер // Беларуская Думка. – 2004. – № 4. – С. 101–109.
 - Кушнер, Ю. З. Человек подлинной культуры / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 2008. – № 7. – С. 42–43.
 - Кушнер, Ю. З. Как выйти из тупика? / Ю. З. Кушнер // Проблемы выхавання. – 2008. – № 6. – С. 9–14.
 - Кушнер, Ю. З. Мысли о современном образовании / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 2008. – № 9. – С. 26–30.
 - Кушнер, Ю. З. Колокола звонят по новой педагогике семьи: кто глава ячейки общества / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 2010. – № 8. – С. 11–18.
 - Кушнер, Ю. З. Культура общения – это духовный потенциал нации / Ю. З. Кушнер // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 3. – С. 58–64.
- Статьи в научных сборниках:**
- Кушнер, Ю. З. Использование местного материала на уроках обществоведения как одно из условий формирования у учащихся коммунистической убежденности / Ю. З. Кушнер // Формирование диалектико-материалистического мировоззрения у учащейся молодежи : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – Смоленск : Рабочий путь, 1970. – С. 27–31.
 - Кушнер, Ю. З. Совместные мероприятия комсомольских организаций училищ и базовых предприятий / Ю. З. Кушнер // Роль комсомольских организаций в трудовом воспитании учащихся : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – Калуга : Высшая школа, 1970. – С. 46–50.
 - Кушнер, Ю. З. О единстве действий педагогического и производственного коллектива в идейно-политическом и трудовом воспитании учащейся молодежи / Ю. З. Кушнер // Научно-технические и социально-педагогические проблемы взаимосвязи коллективов предприятий и средних общеобразовательных школ : сб. науч. статей ; под ред. А. М. Новикова. – Л. : Высшая школа, 1975. – С. 37–38.
 - Кушнер, Ю. З. Коллективное воспитание не может проводиться только через первичный (контактный) коллектив / Ю. З. Кушнер // Опыт творческого использования педагогической системы А. С. Макаренко в профтехучилищах : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – М. : Высшая школа, 1975. – С. 168–183.
 - Кушнер, Ю. З. Проблема регулирования взаимоотношений осужденных в ВТК усиленного режима /

- Ю. З. Кушнер // Актуальные вопросы укрепления связи науки с практикой исправления осужденных несовершеннолетних в ВТК : сб. науч. статей ; под ред. А. Мангалиева. – Алма-Ата : [б. и.], 1978. – С. 14–18.
- Кушнер, Ю. З. Связь комсомольской организации ПТУ и предприятия по воспитанию учащихся творческого отношения к труду / Ю. З. Кушнер // Формирование у молодежи творческого отношения к труду и технике в условиях средних школ, ПТУ и предприятий : сб. науч. статей ; под ред. Т. П. Зайцева. – Л. : Олимп, 1978. – С. 62–63.
 - Кушнер, Ю. З. Комплексный подход к совершенствованию системы трудового воспитания учащейся молодежи / Ю. З. Кушнер // Проблемы трудового воспитания учащихся : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – М. : Знание, 1979. – С. 9–15.
 - Кушнер, Ю. З. Некоторые аспекты управления учебно-воспитательным процессом в профтехучилищах / Ю. З. Кушнер // Проблемы управления идейно-воспитательной работой среди молодежи : сб. науч. статей ; под ред. С. Н. Рохмистрова. – М. : Высшая школа, 1980. – С. 140–146.
 - Кушнер, Ю. З. Воспитывать в труде / Ю. З. Кушнер // Педагогическое наследие А. С. Макаренко в профтехучилищах : сб. науч. статей ; под ред. С. Генашвили. – Тбилиси : Генатлеба, 1980. – С. 43–51. – (на грузинском языке).
 - Кушнер, Ю. З. Идейно политическая направленность работы мастера производственного обучения по воспитанию у учащихся культуры труда / Ю. З. Кушнер // Материалы Всесоюзного координационного совещания по проблемам научной организации педагогического труда : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – М. : Высшая школа, 1981. – С. 71–72.
 - Кушнер, Ю. З. Вопросы идейно-воспитательной подготовки мастера производственного обучения / Ю. З. Кушнер // Единство воспитания и обучения в процессе трудовой и профессиональной подготовки учащейся молодежи : сб. науч. статей ; под ред. А. Н. Новикова. – М. : Высшая школа, 1982. – С. 272–274.
 - Кушнер, Ю. З. Комплексный подход к совместной работе производственных коллективов и школ по воспитанию учащихся / Ю. З. Кушнер // Вопросы воспитательной направленности профессиональной подготовки рабочих на производстве : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – М. : Высшая школа, 1983. – С. 168–169.
 - Кушнер, Ю. З. Некоторые проблемы управления процессом идейно-нравственного воспитания учащихся / Ю. З. Кушнер // Идейно-нравственного воспитания учащихся средних общеобразовательных школ в процессе обучения и внеклассной работы : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – М. : Высшая школа, 1987. – С. 273–274.
 - Кушнер, Ю. З. А. С. Макаренко о целостности воспитательного процесса / Ю. З. Кушнер // Макаренко и современность : сб. науч. трудов ; под ред. С. А. Умрейко, Д. И. Водзинского. – Минск : Народная асвета, 1988. – С. 273–275.
 - Кушнер, Ю. З. Взаимодействие школы, УПК и базовых предприятий в трудовом воспитании и профессиональной ориентации учащихся / Ю. З. Кушнер // Профессиональное становление учащейся молодежи : сб. науч. статей ; под ред. В. Роговина. – Комсомольск-на-Амуре : Знание, 1989. – С. 101–103.
 - Кушнер, Ю. З. Н. К. Крупская о воспитательной роли взаимодействия школы и производства / Ю. З. Кушнер // Н. К. Крупская и актуальные проблемы перестройки народного образования : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – М. : НМЦ профессионального обучения молодежи, 1989. – С. 159–160.
 - Кушнер, Ю. З. В. А. Сухомлинский и актуальные аспекты трудового воспитания / Ю. З. Кушнер // В. А. Сухомлинский и актуальные проблемы перестройки народного образования : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – М. : НМЦ профессионального обучения молодежи, 1989. – С. 189–190.
 - Кушнер, Ю. З. Организационно-методическая помощь производственного обучения / Ю. З. Кушнер // Опыт мастеров производственного обучения по формированию мастерства молодого рабочего : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – М. : ВНМЦ профтехобразования, 1991. – С. 40–44.
 - Кушнер, Ю. З. О педагогической технике индивидуальной работы с учащимися / Ю. З. Кушнер // Творческое использование педагогического наследия А. С. Макаренко в воспитании будущих молодых рабочих : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – М. : Высшая школа, 1991. – С. 228–236.
 - Кушнер, Ю. З. О воспитательной роли соединения обучения с производительным трудом / Ю. З. Кушнер // Творческая реализация гуманистических идей и опыта А. С. Макаренко в процессе профессиональной подготовки молодежи : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – М. : ВНМЦ профтехобразования, 1993. – С. 55–57.
 - Кушнер, Ю. З. Забота о детях – гуманизм А. С. Макаренко / Ю. З. Кушнер // Творческая реализация гуманистических идей и опыта А. С. Макаренко в процессе профессиональной подготовки молодежи : сб. науч. статей ; под ред. Е. Д. Варнаковой. – М. : ВНМЦ профтехобразования, 1993. – С. 51–57.

ПРОКОФЬЕВА Ольга Олеговна



Родилась 23 августа 1968 г. в д. Вендорж Могилевского района, Могилевской области. В 1987 г. окончила Могилевское педагогическое училище им. К. Д. Ушинского. С 1987 г. работала воспитателем детского сада «Родничок» Осиповичского завода автомобильных агрегатов. В 1994 г. окончила с

отличием дошкольный факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)». С 1994 г. работает на кафедре педагогики детства и семьи МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1994–1999), старшим преподавателем (1999–2001), доцентом (2001–2008). В 2008 г. назначена заведующим кафедрой педагогики детства и семьи.

Член учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь по специальности 1-86 01 01 «Социальная работа».

В 1996 г. поступила и в 1999 г. окончила аспирантуру Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования». В 1999 г. в БГПУ им. М. Танка защитила кандидатскую диссертацию «Формирование экологической направленности профессионализма будущих педагогов дошкольных учреждений» (научный руководитель – кандидат педагогических наук профессор А. А. Гримоть). Кандидат педагогических наук (1999). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Дошкольная педагогика», «Педагогика».

Сфера научных интересов: инновационные подходы к экологическому образованию детей дошкольного возраста; формирование основ экологической культуры ребенка-дошкольника; совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов системы образования и социальной сферы.

Исполнитель задания Министерства образования Республики Беларусь «Современная образовательная среда»

(2009–2010); задания Министерства образования Республики Беларусь «Поликультурное воспитание ребенка-дошкольника посредством игры» (2011).

В период с 2003 по 2010 гг. подготовила 4 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 48 научных конференций, в т.ч. более 32 международных, из них 11 зарубежных. Координатор международных научно-практических конференций «Дошкольное детство: наука – практике» (Могилев, 2007 г.); «Современная семья и проблемы семейного воспитания» (Могилев, 2012 г.).

Автор более 80 научных и учебно-методических публикаций (из них 21 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Прокофьева, О. О. Педагогика : практикум с использованием методов и приемов технологии развития критического мышления : учебно-методическое пособие для студентов специальности «Социальная работа» / О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 240 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-86 01 01 «Социальная работа»]**

Другие пособия:

- Прокофьева, О. О. Дидактические игры по сенсорному воспитанию / О. О. Прокофьева // Играя – обучаем, развиваем и воспитываем : пособие для педагогов дошкольных учреждений : в 3 ч. ; под общ. ред. И. А. Комаровой и О. А. Анищенко. – Мозырь : Белый ветер, 2004. – Ч. 3 : Игра в разных видах деятельности / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич, О. О. Прокофьева [и др.]. – С. 29–37.
- Прокофьева, О. О. Играя – познаем природу : пособие / О. О. Прокофьева, И. А. Комарова. – Минск : БГАУ, 2010. – 40 с. – (Школа осознанного родительства).

Учебно-методические издания:

- Прокофьева, О. О. Формирование экологической направленности профессионализма будущих педагогов дошкольных учреждений в процессе самостоятельной работы : методическое пособие для преподавателя / О. О. Прокофьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 22 с.
- Прокофьева, О. О. Основы экологии и методика экологического воспитания дошкольников : программа курса и методические разработки к практическим занятиям для студентов факультета дошкольного воспитания / И. А. Комарова, О. О. Прокофьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 33 с.
- Прокофьева, О. О. Технология экологического воспитания детей дошкольного возраста : примерная программа самообразования для педагогов дошкольных учреждений, студентов / О. О. Прокофьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 53 с.
- Прокофьева, О. О. Дошкольная педагогика : программа и методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 1-01.01.01 «Дошкольное образование» / О. О. Прокофьева, И. А. Комарова, Е. А. Носова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 90 с.
- Прокофьева, О. О. Основы экологии и методика экологического воспитания детей дошкольного возраста : учебно-методический комплекс / О. О. Прокофьева, И. А. Комарова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 98 с.
- Дошкольная педагогика : самостоятельная работа студентов заочного отделения в межсессионный период / сост.: О. О. Прокофьева, Н. Ю. Ясева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 92 с.

- Прокофьева, О. О. Контрольные задания по курсу «Дошкольная педагогика» / И. А. Комарова, О. О. Прокофьева, Н. Ю. Ясева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 61 с.
- Прокофьева, О. О. Контрольные задания по курсу «Педагогика» / З. В. Веракса, О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 53 с.
- Прокофьева, О. О. Брак и семья как фактор стабильности общества / О. О. Прокофьева // Формирование семейных ценностей студенческой молодежи : методические указания ; под ред. Т. Н. Кузьминой, О. О. Прокофьевой, Е. И. Снопковой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 76 с.
- Прокофьева, О. О. Педагогика и методики дошкольного образования : методические рекомендации к написанию контрольных работ / О. О. Прокофьева, И. И. Лусто, Н. Ю. Ясева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 5–30.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Прокофьева, О. О. Использование игровых обучающих ситуаций в профессиональной подготовке студентов / О. О. Прокофьева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 1. – С. 107–110.
- Прокофьева, О. О. Кураторский час как эффективное средство формирования осознанного отношения студенческой молодежи к семье и браку / О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2011. – № 1(30). – С. 47–50.
- Прокофьева, В. А. Развіццё крытычнага мыслення як сродак фарміравання педагагічнай культуры будучых сацыяльных работнікаў / В. А. Пракоф'ева, А. І. Снопкова // Вышэйшая школа. – 2011. – № 2. – С. 50–52.
- Прокофьева, О. О. Некоторые аспекты поликультурного воспитания детей дошкольного возраста / И. А. Комарова, О. О. Прокофьева, Т. В. Палиева // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2011. – № 4(33). – С. 39–43.
- Прокофьева, О. О. Диверсификация высшего педагогического образования: методологическое обоснование / О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова // Вектор науки Тольятинского государственного университета. Сер., Педагогика, психология. – 2010. – № 3(3). – С. 98–101.
- Прокофьева, О. О. Теоретико-методические аспекты поликультурного воспитания дошкольников / О. О. Прокофьева, И. А. Комарова // Вектор науки Тольятинского государственного университета. Сер., Педагогика, психология. – 2011. – № 3(6). – С. 161–164.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Прокофьева, О. О. Подготовка будущих педагогов дошкольных учреждений к профессиональной деятельности в процессе изложения спецкурса «Основы экологии и методика экологического воспитания детей дошкольного возраста» / О. О. Прокофьева // Материалы исследований молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов : сб. науч. трудов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – С. 111–115.
- Прокофьева, В. А. Прафесіяграма вяхавальніка дзіцячага сада як передумова фарміравання прафесіяналізму / В. А. Пракоф'ева // Пралеска. – 1998. – № 7. – С. 18–22.
- Прокофьева, О. О. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста / О. О. Прокофьева // Пралеска. – 2002. – № 10. – С. 37–47.
- Прокофьева, О. О. Идеи сенсорного воспитания в научном наследии В. И. Логиновой и их развитие в практике современного детского сада / О. О. Прокофьева // Вера Иосифовна Логинова : наследие педагога и ученого : сб. науч. трудов. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. – С. 157–159.
- Прокофьева, О. О. Развивает игра / О. О. Прокофьева // Пралеска. – 2003. – № 5. – С. 35–38.

- Прокофьева, О. О. Мы и экономика. Формирование основ экономической культуры у детей старшего дошкольного возраста / О. О. Прокофьева // Пралеска. – 2006. – № 7. – С. 17–18.
- Прокофьева, О. О. Генеративное обучение дошкольной педагогике студентов-заочников / О. О. Прокофьева, Н. Ю. Ясева // Развитие научных идей педагогики детства в современном образовательном пространстве : сб. науч. статей. – СПб. : Союз, 2007. – С. 572–577.
- Прокофьева, О. О. Живые барометры. Формирование осознанного правильного отношения к растениям и животным барометрам у детей старшего дошкольного возраста / О. О. Прокофьева // Пралеска. – 2007. – № 6. – С. 61–62.
- Прокофьева, О. О. Природоохранные акции как инновационная форма экологического образования старших дошкольников / О. О. Прокофьева // Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования : сб. науч. статей. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 2008. – С. 188–190.
- Прокофьева, О. О. Инновационные подходы к изучению курса «Дошкольная педагогика» / О. О. Прокофьева, И. А. Комарова // Начальное образование XXI века : межвузовский сб. научно-методических статей. – Брянск : БГУ им. академика И. Г. Петровского, 2008. – С. 112–116.
- Прокофьева, О. О. Инновационные подходы к взаимодействию семьи и дошкольного учреждения в экологическом образовании дошкольников / О. О. Прокофьева, М. С. Разумова // Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования : сб. науч. трудов. – Минск : БГПУ, 2010. – С. 198–200.
- Прокофьева, О. О. Системный подход к пониманию сущности феномена родительства как психолого-педагогическая проблема / О. О. Прокофьева, Н. В. Межевич // Мир детства в современном образовательном пространстве : сб. статей студентов, магистрантов и молодых ученых ; под ред. И. А. Шарповой. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2011. – Вып. 3. – Т. 1. – С. 179–182.
- Прокофьева, О. О. Технологии коллективной мыслительности и интерактивного обучения в преподавании дошкольной педагогики / О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова // Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования : сб. науч. статей / БГПУ им. М. Танка ; редкол.: Л. Н. Воронцовская, Т. В. Поздеева, Д. Н. Дубинина [и др.] ; под общ. ред. Л. Н. Воронцовской, Т. В. Поздеевой. – Минск : БГПУ, 2011. – С. 235–238.

СЕРМЯЖКО Евгений Иванович



Родился 2 мая 1934 г. в д. Пружанка Березинского района Минской области. В 1957 г. окончил филологический факультет Полоцкого государственного педагогического института им. Ф. Скорины по специальности «Русский язык и литература». Работал учителем, завучем, директором в школах Сморгонского района Гродненской области (1957–1962). С 1965 по 1980 г. работал на кафедре педагогики Гродненского государственного педагогического института им. Я. Купалы. С 1974 г. по 1976 г. работал советником Министерства образования Республики Куба. С 1980 г. работал в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова на кафедре педагогики: заведующим кафедрой (1980–1993), профессором кафедры (1993–2012). Ушел из жизни в 2012 г.

В 1962 г. поступил и в 1965 г. окончил аспирантуру при Минском государственном педагогическом институте им. М. Горького по специальности «Педагогика». В 1967 г. в Московском областном педагогическом институте им. Н. К. Крупской защитил кандидатскую диссертацию «Система работы общественности в помощь школе по воспитанию учащихся» (научный руководитель – кандидат педагогических наук Н. И. Болдырев). Кандидат педагогических наук (1967). Доцент (1970). Профессор (1990).

Преподавал дисциплины: «Педагогика школы», «Основы психологии и педагогики», «История педагогики», «Семейная педагогика», «Педагогическая этика».

Сфера научных интересов: проблемы школьного и семейного воспитания; проблемы взаимодействия учреждений образования и семьи в процессе обучения и воспитания детей; проблемы подготовки педагогических кадров.

Являлся руководителем научной школы по проблемам семейного воспитания.

Награжден нагрудным знаком «Отличник Народного образования» (1982).

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. более 10 международных, из них 3 зарубежных.

Автор более 140 научных и учебно-методических публикаций (из них 5 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Сермяжко, Е. И. Педагогика в вопросах и ответах : учебное пособие для институтов педвузов / Е. И. Сермяжко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 124 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов педагогических специальностей высших учебных заведений*]

Другие пособия:

- Сермяжко, Е. И. Подумаем вместе : задачи и упражнения / Е. И. Сермяжко. – Минск : Народная асвета, 1984. – 127 с. – (Семейная педагогика).
- Настольная книга родителей : хрестоматия по семейному воспитанию / В. В. Четет, Е. И. Сермяжко. – Минск : Народная асвета, 1987. – 176 с.
- Сермяжко, Е. И. Семейная педагогика в вопросах и ответах : пособие для студентов педагогических специальностей высших учебных заведений / Е. И. Сермяжко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 128 с.

Учебно-методические издания:

- Сермяжко, Е. И. Методические рекомендации по организации работы с родителями / Е. И. Сермяжко. – Гродно : [б. и.], 1977. – 24 с.
- Сермяжко, Е. И. Методические рекомендации по организации учебной и воспитательной работы в школе / Е. И. Сермяжко [и др.]. – Гродно : [б. и.], 1977. – 16 с.
- Сермяжко, Е. И. Памятка идущему на урок : методические рекомендации по анализу урока / Е. И. Сермяжко. – Могилев : МГПИ, 1980. – 21 с.
- Сермяжко, Е. И. Учителю-стажеру : некоторые педагогические рекомендации из опыта работы со стажерами / Е. И. Сермяжко, Р. Н. Овчинников. – Минск : Народная асвета, 1980. – 126 с.
- Сермяжко, Е. И. Методы воспитания детей в семье : методические рекомендации учителям для бесед с родителями / Е. И. Сермяжко. – Могилев : МГПИ, 1981. – 32 с.
- Сермяжко, Е. И. Учителю-стажеру : некоторые педагогические рекомендации. – 2-е изд., доп. и испр. / Е. И. Сермяжко, Р. Н. Овчинников. – Минск : Народная асвета, 1985. – 128 с.
- Сермяжко, Е. И. Методические рекомендации по организации повышения педагогической культуры родителей / Е. И. Сермяжко. – Могилев : МГПИ, 1986. – 25 с.
- Сермяжко, Е. И. Основы педагогического мастерства : методические материалы к спецкурсу для

- студентов всех специальностей / Е. И. Сермяжко. – Могилев : МГПИ, 1987. – 23 с.
- Сермяжко, Е. И. Методические рекомендации по организации и сплочению семейного коллектива / Е. И. Сермяжко. – Могилев : МГПИ, 1987. – 25 с.
 - Сермяжко, Е. И. Педагогическая этика : материалы к спецкурсу / Е. И. Сермяжко. – Могилев : МГПИ, 1993. – 48 с.
 - Основы учительской профессии : методическое пособие / Г. А. Баранов, З. В. Веракса, Е. И. Сермяжко ; под ред. Е. И. Сермяжко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 97 с.
 - Сермяжко, Е. И. Контрольные задания по курсу «Педагогика» / Е. И. Сермяжко, – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Сермяжко, Е. И. Растет в семье мальчишка / Е. И. Сермяжко // Воспитание школьников. – 1975. – № 6. – С. 69–70.
- Сермяжко, Е. И. О подготовке студентов педагогического вуза и классных руководителей к работе с родителями / Е. И. Сермяжко // Советская педагогика. – 1981. – № 12. – С. 85–89.
- Сярмяжка, Я. І. Сям'я як фактар выхавання асобы / Я. І. Сярмяжка // Народная асвета. – 1983. – № 4. – С. 21–24.
- Сермяжко, Е. И. Воспитание детей в семье / Е. И. Сермяжко // Советская педагогика. – 1988. – № 2. – С. 113–117.
- Сярмяжка, Я. І. Нешчаслівая сям'я і дзеці / Я. І. Сярмяжка // Народная асвета. – 1988. – № 3. – С. 50–53.
- Сярмяжка, Я. І. Фарміраванне творчасці настаўніка / Я. І. Сярмяжка // Народная асвета. – 1989. – № 9. – С. 11–15.
- Сярмяжка, Я. І. Бязмежна ты, мудрасць народа / Я. І. Сярмяжка // Адукацыя і выхаванне. – 1993. – № 12. – С. 96–102.
- Сермяжко, Е. И. «Крывое калясо на сябе балота кідае» / Е. И. Сермяжко // Беларуская думка. – 1993. – № 12. – С. 66–72.
- Сермяжко, Е. И. Теории и критерии формирования содержания школьного образования / Е. И. Сермяжко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 1. – С. 101–105.
- Сярмяжка, Я. І. Аб канцэпцыі педагогічнай адукацыі / Я. І. Сярмяжка, М. А. Аўласевіч // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 1. – С. 94–98.
- Сермяжко, Е. И. Семейное воспитание и педагогика в дореволюционной России / Е. И. Сермяжко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 1. – С. 97–105.
- Сермяжко, Е. И. Как их теперь называть / Е. И. Сермяжко // Беларуская думка. – 2005. – № 4. – С. 113–119.
- Сермяжко, Е. И. Заметки о воспитании / Е. И. Сермяжко // Беларуская думка. – 2006. – № 9. – С. 94–100.
- Сермяжко, Е. И. В плену инструкций (заметки о воспитании) / Е. И. Сермяжко // Беларуская думка. – 2007. – № 3. – С. 97–103.
- Сермяжко, Е. И. Человек начинается в семье (заметки о воспитании) / Е. И. Сермяжко // Беларуская думка. – 2007. – № 9. – С. 99–106.
- Сермяжко, Е. И. Педагогические инварианты и антиномии (заметки о воспитании) / Е. И. Сермяжко // Праблемы выхавання. – 2008. – № 2. – С. 3–9.
- Сермяжко, Е. И. Интеллектуальный фон государства / Е. И. Сермяжко // Беларуская думка. – 2008. – № 8. – С. 38–43.
- Сермяжко, Е. И. Взаимодействие учреждений образования и семьи : концептуальные положения / Е. И. Сермяжко // Адукацыя і выхаванне. – 2008. – № 9. – С. 18–21.
- Сермяжко, Е. И. Воспитание: могучая ли это сила // Праблемы выхавання. – 2010. – № 1. – С. 3–9.

- Сермяжко, Е. И. О пользе педагогической науки (полемические заметки) / Е. И. Сермяжко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С. – 2011. – № 1. – С. 84–92.
- Сермяжко, Е. И. О пользе педагогической науки (полемические заметки) / Е. И. Сермяжко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С. – 2011. – № 2. – С. 84–93.

Статьи в научных сборниках:

- Сермяжко, Е. И. Участие общественности в работе школы Белорусской ССР : краткий исторический очерк / Е. И. Сермяжко // Вопросы истории школы и педагогики : сборник статей. – Минск : Народная асвета, 1972. – С. 171–181.
- Sermiazhko, E. I. El papel de los institutos de perfeccionamiento del magisterio (ISE) en la etapa del transito / E. I. Sermiazhko // Formacion y perfeccionamiento de cuadros pedagogicos profesoriales. – La Habana : [s. n.], 1975. – pag. 41–56.
- Sermiazhko, E. I. Marxismo-leninismo y pedagogia / E. I. Sermiazhko // Congerencias govre Pedagogia Socialista. – La Habana : [s. n.], 1975. – pag. 64–91.
- Сермяжко, Е. И. А. С. Макаренко о семейном воспитании / Е. И. Сермяжко // Идеи А. С. Макаренко и современность : сборник статей. – Минск : Народная асвета, 1979. – С. 104–114.
- Сермяжко, Е. И. Проблемы семейного воспитания в педагогическом наследии А. С. Макаренко / Е. И. Сермяжко // Как воспитать гражданина : сборник статей, под ред. И. Д. Чернышенко. – Минск : Народная асвета, 1980. – С. 7–19.

СНОПКОВА Елена Ивановна



Родилась 25 сентября 1968 г. в г. Могилеве. В 1990 г. окончила с отличием исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История». С 1990 г. работала учителем истории СШ № 40 г. Могилева, с 2000 г. – старшим преподавателем, а затем заведующим кафедрой педагогики и психологии Могилевского областного института повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов образования, с 2002 г. – старшим преподавателем кафедры восточнославянской и российской истории МГУ им. А. А. Кулешова. С 2003 г. – заведующий кафедрой педагогики.

Член Совета университета, Научно-методического совета университета.

В 1999 г. поступила и в 2002 г. окончила аспирантуру Академии послепригодного образования по специальности «Общая педагогика. История педагогики и образования». В 2002 г. в БГПУ им. М. Танка защитила кандидатскую диссертацию «Аксиологические ориентиры моделирования процесса повышения квалификации педагогических кадров» (научный руководитель – кандидат педагогических наук Н. А. Масюкова). Кандидат педагогических наук (2002). Доцент (2005).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», «История образования педагогической мысли», «Педагогические системы и технологии».

Сфера научных интересов: профессиональное образование, повышение квалификации и переподготовка кадров, современная дидактика.

Награждена Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2005), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2008).

Участник более 60 научных конференций, в том числе более 40 международных, из них – 5 зарубежных. Коорди-

натор международной научно-практической конференции «Современная семья и проблемы семейного воспитания» (Могилев, 2008–2012 гг.).

Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций (из них 20 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Снопкова, Е. И. Критериальные модели повышения квалификации работников образования : монография / Е. И. Снопкова. – Минск : Технопринт, 2001. – 52 с.
- Снопкова, Е. И. Моделирование процесса повышения квалификации работников образования : монография / под ред. Н. А. Масюковой ; Е. И. Снопковой. – Минск : ИВЦ Минфина, 2005. – 196 с. : ил.

Учебно-методические пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Снопкова, Е. И. Педагогические системы и технологии : учебное пособие / Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 416 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по педагогическим специальностям]**

Учебные пособия с грифом учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь, Национального института образования:

- Прокофьева, О. О. Педагогика : практикум с использованием методов и приемов технологии развития критического мышления : учебно-методическое пособие для студентов специальности «Социальная работа» / О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 240 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по гуманитарному образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-86 01 01-01 05 «Социальная работа»]**
- Гирина, В. Н. Обществоведение в 9 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языком обучения / В. Н. Гирина, Е. И. Снопкова, Е. А. Шалашкевич. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2011. – 204 с. : ил. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Гирина, В. Н. Обществоведение в 10 классе : учебно-метод. пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языком обучения / В. Н. Гирина, Е. И. Снопкова, Е. И. Шалашкевич. – Минск : Народная асвета, 2012. – 175 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**

Другие пособия:

- Снопкова, Е. И. Теория и практика деятельности организации процесса повышения квалификации работников образования (на примере проблемных курсов учителей информатики) / Е. И. Снопкова. – Могилев : ИПК и ПРР и СО, 2001. – 96 с.
- Снопкова, Е. И. Диагностика учебных достижений по курсу «Педагогические системы и технологии : практический аспект» : пособие / Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 52 с.
- Снопкова, Е. И. Средовой подход как основание проектирования процессов и технологий управления качеством образования / Е. И. Снопкова // Управление качеством образования : теория и практика ; под ред. А. И. Жука, Н. Н. Кошель. – Минск : Зорны верасень, 2008. – С. 258–273.
- Обществоведение : пособие для подготовки к централизованному тестированию / М. И. Вишневский

[и др.] ; под ред. М. И. Вишневского. – Минск : Аверсэв, 2011. – 383 с. – (Школьникам, абитуриентам, учащимся). [соавт.]

Учебно-методические издания:

- Снопкова, Е. И. Образовательные технологии в преподавании истории : опыт методического обеспечения образовательной практики / Е. И. Снопкова. – Могилев : ИПК и ПРР и СО, 2001. – 28 с.
- Снопкова, Е. И. Инновационные образовательные технологии преподавания истории в средней школе : методическое обеспечение спецкурса / Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 64 с.
- Снопкова, Е. И. Теория и практика деятельности организации учебного взаимодействия на уроках истории : модульная программа спецсеминара / Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 40 с.
- Снопкова, Е. И. Педагогические системы и технологии : практический аспект : учебно-методическое пособие / Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 80 с.
- Снопкова, Е. И. Педагогика современной школы: теоретический аспект : учебно-методические рекомендации / Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 98 с.
- Анищенко, О. А. Контрольные работы по курсу «История образования и педагогической мысли» : методическое обеспечение / О. А. Анищенко, Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 40 с.
- Снопкова, Е. И. Самостоятельная работа студентов по курсу «История образования и педагогической мысли» : методические рекомендации / Е. И. Снопкова, Е. Л. Петухова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 80 с.
- Снопкова, Е. И. Теория социальной работы : методические рекомендации / Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 72 с.
- Снопкова, Е. И. Контрольные задания по курсу «Теория социальной работы» / Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 56 с.
- Контрольные задания по курсу «Педагогика» / авт. сост. З. В. Веракса, Л. Г. Зайцева, О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 56 с.
- Снопкова, Е. И. Стили семейного воспитания // Формирование семейных ценностей студенческой молодежи : методические указания / под ред. Т. Н. Кузьминой, О. О. Прокофьевой, Е. И. Снопковой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 23–33.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Снопкова, Е. И. Использование проектного обучения в курсе «Человек и общество» // Чалавек. Грамадства. Свет. – № 2. – С. 41–45.
- Снопкова, Е. И. Использование программированного обучения на уроках всемирной истории // Гісторыя : праблемы выкладання. – 2001. – № 2. – С. 87–91.
- Снопкова, Е. И. Модели повышения квалификации работников образования // Адукацыя і выхаванне. – 2001. – № 10. – С. 63–67.
- Снопкова, Е. И. Целеполагание как тип профессиональной деятельности учителя музыки // Основы маэстства. – 2001. – № 4. – С. 38–41.
- Снопкова, Е. И. Технология французских педагогических мастерских на вводных уроках истории в 5 классе // Гісторыя : праблемы выкладання. – 2003. – № 2. – С. 23–27.
- Снопкова, Е. И. Технологическая карта как средство разработки и представления урока истории : на примере алгоритма технологии «Алфавит» // Гісторыя : праблемы выкладання. – 2004. – № 5. – С. 39–41.
- Снопкова, Е. И. Роль экспертных процедур в процессе педагогического образования высшей шко-

лы // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 4. – С. 149–152.

- Снопкова, Е. И. Проектирование управления качеством высшего педагогического образования на основе средового подхода / Е. И. Снопкова // Высшая школа. – 2006. – № 4. – С. 32–37.
- Снопкова, Е. И. Образовательная среда вуза как фактор становления инновационной компетентности будущего специалиста / Е. И. Снопкова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 2-3. – С. 186–191.
- Снопкова, Е. И. Диверсификация высшего педагогического образования: методологическое обоснование / Е. И. Снопкова, О. О. Прокофьева // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер., Педагогика, психология. – 2010. – № 3(3). – С. 98–101.
- Снопкова, Е. И. Кураторский час как эффективное средство формирования осознанного отношения студенческой молодежи к семье и браку / Е. И. Снопкова, О. О. Прокофьева // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2011. – № 1. – С. 47–50.
- Снопкова, Е. И. Образовательные технологии в преподавании обществоведения / Е. И. Снопкова // Образование и педагогическая наука. Труды Национального института образования. Серия 2, Социокультурное образование. – Вып. 2. Модели и методики. – Минск : НИО, 2011. – С. 180–190.
- Снопкова, Е. И. Из истории кафедры педагогики Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова (30–60 годы XX века) / Е. И. Снопкова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2012. – № 1(39). Серыя С, Псіхалага-педагагічныя навукі. – С. 4–12.
- Снопкова, Е. И. Параметры качества образовательной среды как нормы эффективной педагогической поддержки иностранных студентов / Е. И. Снопкова, О. П. Мариненко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия педагогика, психология. – 2012. – № 1(8). – С. 264–267.

Статьи в журналах, сборниках научных работ:

- Снопкова, Е. И. Ретроспективные модели технологий повышения квалификации работников образования (вторая половина XIX века) / Е. И. Снопкова // Аналитические материалы по актуальным проблемам реформируемого образования: исследования молодых ученых : сб. науч. трудов : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Академия последипломного образования ; под ред. Б. В. Пальчевского. – Минск : АПО, 1998. – Ч. 1 : Минская группа. – С. 170–178.
- Снопкова, Е. И. «Образовательная технология»: опыт конструирования понятия / Е. И. Снопкова // Мир технологий. – 2000. – № 2. – С. 88–94.
- Снопкова, Е. И. Концептуальные основания перспективной технологии повышения квалификации работников образования / Е. И. Снопкова // Концептуальные основания развития современной образовательной практики: исследования молодых ученых : сб. науч. трудов : в 2 ч. ; под ред. Б. В. Пальчевского. – Минск : НИО, 2000. – Ч. 1. – С. 225–243.
- Снопкова, Е. И. Сущностные характеристики разработки и описания технологии повышения квалификации работников образования / Е. И. Снопкова // Теоретические модели современных педагогических явлений: исследования молодых ученых : сб. науч. трудов : в 2 ч. ; под ред. Б. В. Пальчевского. – Минск : Технопринт, 2000. – Ч. 2. – С. 171–186.
- Снопкова, Е. И. Технология коллективной проблематизации в вузе / Е. И. Снопкова // Избранные научные труды ученых МГУ / МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 188–191.
- Снопкова, Е. И. Метод проектов как способ организации познавательной деятельности учащихся при изучении школьного курса «Обществоведение» /

Е. И. Снопкова // Религия и общество – 4 : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко и О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 171–172.

- Снопкова, Е. И. Педагогическая поддержка в преподавании русского языка как иностранного на предвузовском этапе / Е. И. Снопкова, О. П. Мариненко // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 130–133.
- Снопкова, Е. И. Технологии коллективной деятельности и интерактивного обучения в преподавании дошкольной педагогики / О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова // Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования : сб. науч. статей ; редкол. Л. Н. Воронезкая [и др.] ; под общ. ред. Л. Н. Воронезкой, Т. В. Поздеевой. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 2011. – С. 235–238.
- Снопкова, Е. И. Диверсификация подходов к управлению качеством высшего образования / Е. И. Снопкова // Теория и практика в гуманитарных и социальных науках : сб. науч. статей в 2 ч. – Ч. 2. ; отв. ред. С. П. Яковлев, С. Г. Григорьева. – Чебоксары : филиал СФБГУЭУ в г. Чебоксары, 2012. – С. 97–102.

ЧЕРЕПАНОВА Ирина Вячеславовна



Родилась 7 ноября 1978 г. в д. Римаша Копыльского района Минской области. В 2000 г. окончила с отличием факультет естественных наук Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка по специальности «Биология. Практическая психология». С августа по ноябрь 2000 г. работала воспитателем группы продленного дня в СШ № 3 г. Копыля. С декабря 2000 г. по август 2005 г. являлась преподавателем кафедры прикладной психологии БГПУ им. М. Танка. С сентября 2005 г. работала старшим преподавателем кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин УО «МГУ им. А. А. Кулешова». С 2009 г. – заведующий кафедрой инновационных технологий образования взрослых ИПК и ПК МГУ им. А. А. Кулешова, доцент кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин МГУ им. А. А. Кулешова.

Член Совета ИПК и ПК МГУ им. А. А. Кулешова.

В 2000 г. поступила и в 2006 г. окончила аспирантуру УО «БГПУ им. М. Танка» по специальности «Социальная психология». В 2008 г. в БГПУ им. М. Танка защитила кандидатскую диссертацию «Социально-психологические факторы выбора рискованного поведения в ситуации неопределенности» (научный руководитель – доктор психологических наук Л.А. Пергаменчик). Кандидат психологических наук (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Кризисная психология», «Методология, теория и методы психологического исследования», «Психодиагностика», «Экспериментальная психология», «Основы исследовательской деятельности в вузе», «Основы психологического консультирования».

Сфера научных интересов: социальная психология, кризисная психология, психология семьи, психология спорта, методология психологического исследования.

Исполнитель гранта Министерства образования Республики Беларусь «Разработка системы тестов и методик их применения для контроля качества обучения в учреждениях образования Республики Беларусь» (2008–2009, ГР № 20081481). Руководитель инициативной научно-исследовательской темы «Оптимизация психических и функциональных состояний спортсменов в разные периоды спортивной подготовки» (2009–2011).

В период с 2010 по 2011 гг. подготовила 2 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч., более 10 международных, из них 6 – зарубежных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 9 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Практикум по психодиагностике личности : дидактические материалы / И. В. Ярмолинская (Черепанова) [и др.] ; под ред. Н. К. Ракович. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 2002. – 248 с.
- Математические методы в психологии : методические рекомендации / И. В. Черепанова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 34 с.
- Основы исследовательской деятельности : методические рекомендации по курсу для студентов специальности «Психология» / МГУ им. А. А. Кулешова ; авт.-сост. И. В. Черепанова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 22 с.
- Контрольные задания по курсу «Психодиагностика» / МГУ им. А. А. Кулешова ; авт.-сост. И. В. Черепанова [и др.] – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 64 с.
- Контрольные задания по дисциплинам специализации «Социальная психология» / МГУ им. А. А. Кулешова ; авт.-сост. И. В. Черепанова [и др.] – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 72 с.
- Контрольные задания по дисциплинам специализации «Психология семейных отношений» / МГУ им. А. А. Кулешова ; авт.-сост. И. В. Черепанова [и др.] – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 68 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Черепанова, И. В. Принятие решения в ситуации неопределенности / И. В. Черепанова // Психологический журнал. – 2006. – № 2. – С. 10–12.
- Черепанова, И. В. Мотивационная составляющая рискованного поведения / И. В. Черепанова // Веснік МДУ імя А. А. Кулешова. – 2007. – № 2-3. – С. 186–190.
- Черепанова, И. В. Диспозиционная и ситуационная детерминация принятия решения / И. В. Черепанова // Психологический журнал. – 2007. – № 4. – С. 28–32.

Статьи в сборниках научных работ:

- Ярмолинская, И. В. (Черепанова) Изучение значимого выбора старшеклассников / И. В. Ярмолинская // Актуальныя пытанні сучаснай навукі : зб. навук. прац : у 2 ч. / БДПУ імя М. Танка ; пад рэд. В. Д. Старычонка [і інш.]. – Мінск : БДПУ, 2002. – Ч. 2. – С. 63–65.
- Черепанова, И. В. Формирование профессионального мышления в процессе получения психологического образования / И. В. Черепанова // Образование взрослых в контексте развития инновационных образовательных систем : сб. науч. статей ; под ред. Ж. А. Барсуковой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 133–138.

ШЕРГИЛАШВИЛИ Юрий Коциевич



Родился 8 января 1957 г. в г. Каменск-Уральский Свердловской области (Россия). В 1980 г. окончил Минский государственный педагогический институт им. А. М. Горького по специальности «Дефектология». С 1986 по 1990 г. работал ассистентом на кафедре сурдопедагогики и логопедии МГПИ им. А. М. Горького (с 1992 г. – БГПУ), с 1990 по

1992 г. – старшим преподавателем, с 1992 по 1995 г. – доцентом. С 1995 по 1998 г. работал в учреждениях образования г. Магадана и г. Москвы. С 1998 по 2000 г. работал старшим преподавателем кафедры педагогики и методики дошкольного воспитания в МГУ им. А. А. Кулешова, с 2000 по 2006 г. – доцентом. В 2006–2008 гг. – заведующий кафедрой дефектологии и практической психологии ИПК УО «МГУ им. А. А. Кулешова». С 2008 г. – заведующий кафедрой специальных психолого-педагогических дисциплин МГУ им. А. А. Кулешова.

Член совета факультета, университета, ИПК и ПК.

В 1983 г. поступил и в 1986 г. окончил аспирантуру МГПИ им. А. М. Горького по специальности «Специальная педагогика». В 1987 г. в институте Дефектологии РАН защитил кандидатскую диссертацию «Формирование грамматического строя у учащихся вспомогательной школы в процессе логопедических занятий». Кандидат педагогических наук (1987).

Основные преподаваемые дисциплины: «Логопедия», «Основы дефектологии».

Сфера научных интересов: обучение и воспитание детей с особенностями психофизического развития, коррекция речевых нарушений.

Исполнитель задания Государственной программы научных исследований «Интегрированное обучение детей с особенностями психофизического развития в условиях массовых дошкольных учреждений» (1998–2001).

В период с 2006 по 2011 г. подготовил 6 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ, 2 лауреатов Республиканской студенческой олимпиады по логопедии.

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. 10 международных. Координатор республиканской научно-практической конференции «Специальное образование: современное состояние и перспективы развития» (г. Могилев, 2010).

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные программы с грифом Национального института образования:

- Праграма для пачатковых класаў спецыяльных агульнаадукацыйных школ для дзяцей з цяжкімі парушэннямі мовы і школ для дзяцей з затрымкай псіхічнага развіцця / склад. Ю. К. Шэргілашвілі. – Мінск : НМЦэнтр, 1996. – 242 с. [Рекомендовано редакционно-издательским советом Научно-методического учреждения «Национальный институт образования»]

Учебно-методические издания:

- Шергилашвили, Ю. К. Планирование работы с детьми, имеющих задержку психического развития : методические рекомендации / Ю. К. Шергилашвили. – Минск : МГПИ им. А. М. Горького, 1992. – 36 с.
- Шэргілашвілі, Ю. К. Карэцыйная накіраванасць навучання дзецей з затрымкай псіхічнага развіцця ў спецыяльнай школе : вучэбна-метадычнае выданне / Ю. К. Шэргілашвілі. – Мінск : НМЦэнтр, 1996. – 22 с.
- Шергилашвили, Ю. К. Обследование речи учащихся вспомогательной школы : методические рекомендации / Ю. К. Шергилашвили. – Магадан : Восток, 1995. – 88 с.
- Шергилашвили, Ю. К. Основы дефектологии : методические указания / Ю. К. Шергилашвили. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 32 с.
- Шергилашвили, Ю. К. Особенности речевых нарушений у детей дошкольного возраста : методические рекомендации / Ю. К. Шергилашвили. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 36 с.
- Шергилашвили, Ю. К. Обследование детей с речевыми нарушениями : методические рекомендации / Ю. К. Шергилашвили. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 34 с.

- Контрольные задания по курсу «Логопедия с историей» / сост. Ю. К. Шергилашвили. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 48 с.
- Шергилашвили, Ю. К. Формирование речи у ребенка в онтогенезе : методические рекомендации / Ю. К. Шергилашвили. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 24 с.
- Шергилашвили, Ю. К. Контрольные задания по курсу «Логопедия с историей» / Ю. К. Шергилашвили. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 48 с.
- Шергилашвили, Ю. К. Предупреждение и коррекция нарушений звукопроизношения у детей : методические рекомендации / Ю. К. Шергилашвили. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 80 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Шергилашвили, Ю. К. На повестке дня – перспективы развития специального образования / Ю. К. Шергилашвили // Специальная адукацыя. – 2010. – № 6. – С. 56–57.
- Шергилашвили, Ю. К. Подготовка кадров для специального образования в УО «МГУ им. А. А. Кулешова» / Ю. К. Шергилашвили // Специальная адукацыя. – 2011. – № 1. – С. 4–6.

Статьи в сборниках научных работ:

- Шергилашвили, Ю. К. Сопоставительное издание особенностей связного высказывания у детей с нормальным и сниженным интеллектом / Ю. К. Шергилашвили // Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями развития : сб. науч. трудов. – Минск : МГПИ им. А. М. Горького, 1986. – С. 67–73.
- Шергилашвили, Ю. К. О путях совершенствования ориентировки учащихся в флективных связях слов / Ю. К. Шергилашвили // Особенности формирования психических процессов у детей с нарушениями умственного и физического развития : сб. науч. трудов. – Минск : МГПИ им. А. М. Горького, 1987. – С. 111–120.
- Шергилашвили, Ю. К. Современные технологии подготовки кадров специального образования / Ю. К. Шергилашвили // Интегрированные тенденции современного специального образования : сб. науч. трудов. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 2003. – С. 23–27.
- Шергилашвили, Ю. К. Развитие связной речи с ОНР / Ю. К. Шергилашвили // Психологические механизмы формирования коммуникативной компетенции детей с ОПФР : сб. науч. трудов. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 2004. – С. 48–53.

ШИШКИНА Валентина Андриановна



Родилась 19 июля 1935 г. в п. Зоостанция Кировской области (Россия). В 1953 г. окончила Слободское дошкольное педагогическое училище по специальности «Дошкольное воспитание». В 1960 г. окончила факультет дошкольного образования Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)». С 1953 по 1962 г. работала воспитателем в детском саду, инспектором-методистом по дошкольному воспитанию городского отдела образования (1963–1976), преподавателем Кременчугского педагогического училища (1976–1980), с 1980 г. работает в МГПИ (МГУ) им. А. А. Кулешова старшим преподавателем кафедры педагогики и методик дошкольного воспитания, доцентом (с 1984 г.), с 1997 г. – профессором кафедры педагогики детства и семьи. С 2008 г. – доцент кафедры педагогики детства и семьи.

Член научно-методического совета при Министерстве образования Республики Беларусь по дошкольному, обще-

му, среднему и специальному образованию (секция «Дошкольное образование»).

В 1974 г. поступила и в 1978 г. окончила аспирантуру при НИИ дошкольного воспитания АПН СССР по специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной физической культуры». В 1979 г. там же защитила кандидатскую диссертацию «Двигательная активность детей младшего дошкольного возраста и педагогическое руководство ею в деятельности» (руководитель – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник НИИ дошкольного воспитания АПН СССР Т. И. Осокина). Кандидат педагогических наук (1979). Доцент (1985).

Основная преподаваемая дисциплина: «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста».

Сфера научных интересов: физическое воспитание детей дошкольного возраста, здоровый образ педагога; научно-методическое и учебное обеспечение процесса подготовки специалистов дошкольного образования, образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования.

Исполнитель заданий Министерства образования Республики Беларусь: «Разработка психолого-педагогических основ гуманизации воспитательного процесса в дошкольных учреждениях Республики Беларусь» (1994, № ГР 19942270); «Разработка гуманистически ориентированной программы воспитания и обучения дошкольников («Пралеска», обновленный вариант)» (1998, № ГР 19982395); «Разработка научно-методического обеспечения педагогического процесса по гуманистически ориентированным программам воспитания и обучения в яслях-саду в условиях реформирования образования в Республике Беларусь» (1999, № ГР 19993556); «Разработка научно-методического обеспечения педагогического процесса по базисной государственной программе дошкольного образования «Пралеска» (2000, № ГР 20002303); ГПФИ «Непрерывное образование» (Региональный учебный комплекс как основа непрерывного педагогического образования, 2000, № ГР 20003478); «Преемственность дошкольного и начального школьного образования» (2005, № ГР 20051247); «Разработка модели основ осознанного здоровьесозидающего образа жизни в образовательном маршруте педагога дошкольного учреждения» (2007, № ГР 20071312); «Разработка учебной программы к образовательным стандартам и Кодексу Республики Беларусь об образовании (БГПУ им. М. Танка, 2011 г.)».

В период 2008 по 2011 г. являлась научным руководителем Республиканской экспериментальной площадки по теме «Внедрение модели обучения детей дошкольного возраста правильной осанке» (приказ № 258 от 13.08.2008 Министерства образования Республики Беларусь).

С 2006 по 2009 г. подготовила 4 призеров республиканского конкурса студенческих научных работ.

Награждена нагрудным знаком «Отличник народного образования Украины» (1976), «Отличник народного образования СССР» (1989), медалью «За доблестный труд» (1970), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2007).

В 2009 году удостоена премии МГУ им. А. А. Кулешова за высокие достижения в научно-образовательной сфере в области гуманитарных наук.

Имеет патент на полезную модель № 4865 «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (2008).

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. 30 международных, из них 7 зарубежных.

Автор более 170 научных и учебно-методических публикаций (из них 73 в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Шишкина, В. А. Базисная модель физического воспитания детей дошкольного возраста в Республике Беларусь : монография / В. А. Шишкина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 238 с.

Учебники с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Шебеко, В. А. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях : учебник для учащихся

педагогических колледжей и училищ / В. А. Шебеко, В. А. Шишкина, Н. Н. Ермак. – Минск : Университэцкае, 1998. – 184 с. **[Утверждено Министерством образования РБ в качестве учебника для учащихся педагогических колледжей и училищ по специальности «Дошкольное воспитание»]**

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь и грифами других стран:

- Шебеко, В. Н. Физическое воспитание дошкольников : учебное пособие для средних педагогических учебных заведений / В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак, В. А. Шишкина. – М. : Академия, 1996. – 192 с. **[Допущено Министерством образования РФ по специальности № 0313 «Дошкольное образование»]**
- Шебеко, В. Н. Физическое воспитание дошкольников : учебное пособие для средних педагогических учебных заведений / В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак, В. А. Шишкина. – 2-е изд. – М. : Академия, 1997. – 192 с. **[Допущено Министерством образования РФ по специальности № 0313 «Дошкольное образование»]**
- Шебеко, В. Н. Физическое воспитание дошкольников : учебное пособие для средних педагогических учебных заведений / В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак, В. А. Шишкина. – 3-е изд. – М. : Академия, 1998. – 192 с. **[Допущено Министерством образования РФ по специальности № 0313 «Дошкольное образование»]**
- Шебеко, В. Н. Практикум по методике физического воспитания в дошкольных учреждениях : учебное пособие для учащихся педагогических колледжей и училищ / В. Н. Шебеко, В. А. Шишкина, Н. Н. Ермак ; под ред. В. Н. Шебеко. – Минск : Университэцкае, 1999. – 109 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для учащихся педагогических колледжей и училищ по специальности «Дошкольное воспитание»]**
- Шебеко, В. Н. Физическое воспитание дошкольников : учебное пособие для средних педагогических учебных заведений / В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак, В. А. Шишкина. – 4-е изд., испр. – М. : Академия, 2000. – 176 с. **[Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов средних педагогических учебных заведений]**
- Шишкина, В. А. Методика физического воспитания : учеб. пособие / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – Минск : Літаратура і Мастацтва, 2011. – 176 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для учащихся учреждений среднего специального образования специальности «Дошкольное образование»]**

Учебно-методические пособия с грифом Министерства просвещения БССР и другими грифами:

- Шишкина, В. А. Организация двигательного режима в детском саду в группах второго и третьего года жизни / В. А. Шишкина // Семинарские, лабораторные и практические занятия по курсу «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста» / сост. А. В. Кенеман. – М. : Просвещение, 1985. – С. 37–50. **[Рекомендовано Государственным комитетом СССР по народному образованию]**
- Шишкина, В. А. Азбука движений малыша : пособие для воспитателя / В. А. Шишкина. – Минск : Народная асвета, 1985. – 71 с. **[Рекомендовано Министерством просвещения БССР]**
- Шишкина, В. А. Азбука движений малыша : пособие для воспитателя / В. А. Шишкина. – 2-е изд. – Минск : Народная асвета, 1988. – 64 с. **[Рекомендовано Министерством просвещения БССР]**
- Шишкина, В. А. Движение + движения : книга для воспитателя детского сада / В. А. Шишкина. – М. :

Просвещение, 1992. – 96 с. **[Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации]**

- Шишкина, В. А. Прогулки в природу : учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – М. : Просвещение, 2002. – 112 с. **[Допущено Министерством образования Российской Федерации]**
- Шишкина, В. А. Прогулки в природу : учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2003. – 112 с. **[Допущено Министерством образования Российской Федерации]**
- Шишкина, В. А. Физическая культура / В. А. Шишкина // Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в детском саду : методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» / Т. Н. Доронина, В. В. Гербова, Т. И. Гризлик [и др.] ; сост. Т. Н. Доронина. – М. : Просвещение, 2004. – С. 47–55. **[Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации]**
- Шишкина, В. А. Физическая культура / В. А. Шишкина // Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в детском саду : методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» / Т. Н. Доронина, В. В. Гербова, Т. И. Гризлик [и др.] ; сост. Т. Н. Доронина. – М. : Просвещение, 2005. – С. 47–55. **[Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации]**
- Шишкина, В. А. Физическая культура / В. А. Шишкина // Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в детском саду : методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» / Т. Н. Доронина, В. В. Гербова, Т. И. Гризлик [и др.] ; сост. Т. Н. Доронина. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2006. – С. 47–55. **[Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации]**

Учебные издания с грифом Национального института образования и другими грифами:

- Логвина, Т. Ю. Диагностика и коррекция физического состояния детей дошкольного возраста : методические рекомендации к программе «Пралеска» / Т. Ю. Логвина, В. Н. Шебеко, В. А. Шишкина. – Минск : В. М. Скакун, 1996. – 32 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования и науки Республики Беларусь]**
- Мащенко, М. В. Какая физкультура нужна дошкольнику? : пособие для педагогов дошкольных учреждений / М. В. Мащенко, В. А. Шишкина. – Минск : НМЦентр, 1998. – 128 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шабэка, В. М. Любім бегаць і скакаць : карэцыя фізічнага развіцця дзяцей : дапаможнік для выхавальнікаў / В. М. Шабэка, Т. Ю. Лагвіна, В. А. Шишкина. – Минск : Народная асвета, 1998. – 127 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шишкина, В. А. Здоровый малыш: система физкультурно-оздоровительной работы с детьми второго-третьего года жизни : пособие для педагогов дошкольных учреждений / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – Минск : Польша, 2000. – 176 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Анищенко, О. А. Впереди школа : физическое и умственное развитие дошкольников при подготовке к систематическому обучению : пособие для пе-

дагогов дошкольных учреждений / О. А. Анищенко, М. В. Мащенко, В. А. Шишкина. – Минск : Народная асвета, 2000. – 125 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**

- Мащенко, М. В. Физическая культура дошкольника : пособие для педагогов дошкольных учреждений, методистов по физическому воспитанию / М. В. Мащенко, В. А. Шишкина. – Минск : Ураджай, 2000. – 156 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шишкина, В. А. Хочу быть здоровым : учебное пособие для воспитанников старшей ступени (от пяти до шести лет) учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / В. А. Шишкина. – Минск : Сэр-Вит, 2003. – 56 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шышкіна, В. А. Хачу быць здаровым : вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старшай ступені (ад пяці да шасці гадоў) устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі / В. А. Шышкіна. – Мінск : Сэр-Віт, 2003. – 56 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шишкина, В. А. Какая физкультура нужна дошкольнику? : пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / В. А. Шишкина, М. В. Мащенко. – Мозырь : Белый Ветер, 2005. – 137 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шишкина, В. А. Развитие движений детей в группе «Малыши» (по программе «Пралеска») : учебно-методическое пособие для педагогов, руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / В. А. Шишкина. – Мозырь : Белый Ветер, 2005. – 65 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Братская, Т. Б. Развивающая среда / Т. Б. Братская, В. А. Шишкина, Т. Е. Гомза // Работаем по программе «Пралеска» : пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования с русским языком обучения / Е. А. Панько [и др.]. – Минск : НИО ; Аверсэв, 2007. – С. 259–264. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Брацкая, Т. Б. Развіццёвае асяроддзе / Т. Б. Брацкая, В. А. Шышкіна, Т. Я. Гомза // Працуем па праграме «Пралеска» : дапаможнік для педагогаў і кіраўнікоў устаноў, забяспечваючых атрыманне дашкольнай адукацыі, з беларускай мовай навучання / Л. А. Панько [і інш.]. – Мінск : Аверсэв, 2007. – С. 246–251. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Васильева, А. И. Познавательная-практическая деятельность : содействие в развитии / А. И. Васильева, Е. А. Панько, Т. М. Марданова, В. А. Шишкина // Работаем по программе «Пралеска» : пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования с русским языком обучения / Е. А. Панько [и др.]. – Минск : НИО ; Аверсэв, 2007. – С. 148–160. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Ми-**

нистерства образования Республики Беларусь]

- Васільева Г. І. Пазнавальна-практычная дзейнасць : садзейнічанне ў развіцці / Г. І. Васільева, Л. А. Панько, Т. М. Марданова, В. А. Шышкіна // Працуем па праграме «Пралеска» : дапаможнік для педагогаў і кіраўнікоў устаноў, забяспечваючых атрыманне дашкольнай адукацыі, з беларускай мовай навучання / Л. А. Панько [і інш.]. – Мінск : Аверсэв, 2007. – С. 139–151. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шышкіна, В. А. «Фізічная культура» ў праграме «Пралеска» : тэхналогія рэалізацыі / В. А. Шышкіна // Працуем па праграме «Пралеска» : дапаможнік для педагогаў і кіраўнікоў устаноў, забяспечваючых атрыманне дашкольнай адукацыі, з беларускай мовай навучання / Л. А. Панько [і інш.]. – Мінск : Аверсэв, 2007. – С. 6–21. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шишкина, В. А. «Физическая культура» в программе «Пралеска» : технология реализации / В. А. Шишкина // Работаем по программе «Пралеска» : пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования с русским языком обучения / Е. А. Панько [и др.]. – Минск : НИО ; Аверсэв, 2007. – С. 6–22. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шишкина, В. А. Физическое воспитание дошкольников : пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / В. А. Шишкина. – Минск : Зорны Верасень, 2007. – 160 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шишкина, В. А. Физкультурная мозаика : учебное наглядное пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / В. А. Шишкина. – Минск : НИО, 2010. – 56 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шишкина, В. А. Двигательное развитие дошкольника : пособие для педагогов, обеспечивающих дошкольное образование / В. А. Шишкина. – Минск : НИО, 2011. – 120 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шебеко, В. Н. История становления и развития методики физического воспитания детей дошкольного возраста / В. Н. Шебеко, В. А. Шишкина // История развития методик дошкольного образования в Республике Беларусь : учебно-методическое пособие / Н. С. Старжинская, Д. Н. Дубинина, Е. В. Горбатова [и др.]. – Минск : БГПУ, 2011. – С. 66–93. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением по педагогическому образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности: 1-01 01 01 «Дошкольное образование», 1-01 01 02 «Дошкольное образование. Дополнительная специальность»]**
- Шишкина, В. А. Физкультурная мозаика : учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / В. А. Шишкина. – Минск : ЖАС-СКОН, 2012. – 56 с. **[Рекомендовано Научно-ме-**

тодическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]

- Шишкина, В. А. Подвижные игры для детей дошкольного возраста : пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – Минск : Нац. Ин-т образования, 2012. – 88 с. [Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]

Учебные программы с грифом Министерства образования Республики Беларусь и грифами других стран:

- Шишкина, В. А. Закладываем основы физической культуры / В. А. Шишкина // «Радуга» : программа и руководство для воспитателей первой младшей группы детского сада / В. А. Шишкина, Г. Н. Доронова, В. В. Гербова [и др.]. – М. : Просвещение, 1993. – С. 63–86. [Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации]
- Шишкина, В. А. Физическая культура / В. А. Шишкина // «Радуга» : программа и руководство для воспитателей второй младшей группы детского сада / В. А. Шишкина, Г. Н. Доронова, В. В. Гербова [и др.]. – М. : Просвещение, 1993. – С. 54–63. [Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации]
- Пралеска : программа воспитания и обучения в яслях-саду / Е. А. Панько, А. В. Васильева [и др.]. – Минск : НМЦентр, 1996. – 225 с. [соавт.] [Допущено Министерством образования и науки Республики Беларусь]
- Пралеска : программа воспитания и обучения детей в яслях-саду : приложение к программе / Е. А. Панько, В. А. Шишкина. – Минск : НМЦентр, 1996. – 64 с. [Допущено Министерством образования и науки Республики Беларусь]
- Пралеска : воспитание и обучение детей в дошкольном учреждении : базисная программа и методические рекомендации / Е. А. Панько [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : НМЦентр, 2000. – 472 с. [соавт.] [Одобрено Министерством образования Республики Беларусь]
- Пралеска : праграма дашкольнай адукацыі / Л. А. Панько, В. А. Шышкіна [і інш.]. – Минск : НИА ; Аверсэв, 2007. – 320 с. [Утверждено Министерством образования Республики Беларусь]
- Пралеска : праграма дашкольнай адукацыі / Л. А. Панько, В. А. Шышкіна [і інш.]. – 2-е изд. – Минск : НИА ; Аверсэв, 2010. – 320 с. [Утверждено Министерством образования Республики Беларусь]
- Пралеска : программа дошкольного образования / Е. А. Панько, В. А. Шишкина [и др.]. – Минск : НИО ; Аверсэв, 2007. – 320 с. [Утверждено Министерством образования Республики Беларусь]
- Пралеска : программа дошкольного образования / Е. А. Панько, В. А. Шишкина [и др.]. – 2-е изд. – Минск : НИО ; Аверсэв, 2010. – 320 с. [Утверждено Министерством образования Республики Беларусь]
- Шишкина, В. А. Учебная программа для педагогических колледжей по методике физического воспитания детей дошкольного возраста / В. А. Шишкина. – Минск : РИПО, 2008. – 27 с. [Утверждено Министерством образования Республики Беларусь]

Другие пособия:

- Мащенко, М. В. Физическая культура дошкольника (в вопросах и ответах) / М. В. Мащенко, В. А. Шишкина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – 110 с.
- Шишкина, В. А. Дидактические игры в физическом воспитании / В. А. Шишкина // Играя – обучаем, развиваем, воспитываем : пособие для педагогов дошкольных учреждений : в 3 ч. / В. А. Шишкина,

М. Н. Дедулевич, О. О. Прокофьева [и др.] ; под общ. ред. И. А. Комаровой и О. А. Анищенко. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 3 : Игра в разных видах деятельности / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич, О. О. Прокофьева [и др.] ; под общ. ред. И. А. Комаровой и О. А. Анищенко. – С. 3–10.

- Шишкина, В. А. Развитие движений детей в группе «Малыши» (по программе «Пралеска») : планирование в таблицах / В. А. Шишкина. – Мозырь : Белый Ветер, 2005. – 16 с.
- Шишкина, В. А. В детский сад – за здоровьем : пособие для педагогов, обеспечивающих получение дошкольного образования / В. А. Шишкина. – Минск : Зорны верасень, 2006. – 184 с.
- Шишкина, В. А. Журнал мониторинга здоровья, физического и двигательного развития дошкольников / В. А. Шишкина. – 2-е изд. – Минск : Белый Ветер, 2006. – 35 с.
- Шишкина, В. А. Журнал мониторинга здоровья, физического и двигательного развития дошкольников / В. А. Шишкина. – 8-е изд. – Минск : Белый Ветер, 2010. – 35 с.
- Шишкина, В. А. Показатели воспитания, обучения и развития детей от рождения до школы / В. А. Шишкина, Е. В. Горбатова, А. Л. Давидович [и др.] ; Мин. обр. РБ, ЮНИСЕФ. – Минск : Альтиора – Живые краски, 2009. – 125 с.
- Шишкина, В. А. Физическое здоровье ребенка раннего возраста : как обеспечить его в семье : пособие / В. А. Шишкина. – Минск : БГАТУ, 2010. – 32 с.
- Шишкина, В. А. Физическое здоровье ребенка дошкольного возраста : как обрести его в семье : пособие / В. А. Шишкина. – Минск : БГАТУ, 2011. – 28 с.
- Шишкина, В. А. Физическая подготовка ребенка к школе : как обрести её в семье : пособие / В. А. Шишкина. – Минск : БГАТУ, 2011. – 32 с.

Учебно-методические издания:

- Шишкина, В. А. Движение + движения / В. А. Шишкина // Программа «Радуга» : руководство для воспитателей детских садов, работающих с детьми двух-трех лет. – М. : Лаборатория дошкольного воспитания НИИ общего образования РСФСР, 1991. – С. 45–64.
- Шабeka, В. М. Індывідуальны падыход у фізічным выхаванні дашкольнікаў : метадычныя рэкамендацыі да праграмы «Пралеска» / В. М. Шабeka, В. А. Шышкіна. – Минск : НМЦентр, 1995. – 14 с.
- Шишкина, В. А. Здоровый образ жизни ребенка как основа его всестороннего развития / В. А. Шишкина // Физическая культура : экспериментальная программа обучения детей в дошкольной гимназии ; под ред. В. Е. Свиридова. – Брянск : БПГУ, 1995. – С. 9–15.
- Шебеко, В. Н. Физическое воспитание дошкольников : практикум для средних педагогических учебных заведений. – 2-е изд., стер. / В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак, В. А. Шишкина. – М. : Академия, 1997. – 176 с.
- Шишкина, В. А. Дидактические игры для физического воспитания детей старшего дошкольного возраста / В. А. Шишкина // Игра дошкольника : научно-методическое пособие. – Мозырь : Белый ветер, 1998. – С. 72–80.
- Шишкина, В. А. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста : программа курса для студентов факультета дошкольного воспитания педагогических высших учебных заведений по специальности № 2110 «Педагогика и психология» (дошкольная) / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 19 с.
- Шишкина, В. А. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста : учебно-методический комплекс / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 92 с.

- Шишкина, В. А. Двигательное развитие детей дошкольного возраста : методическое пособие / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 32 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Шишкина, В. А. Психолого-педагогические условия формирования осанки дошкольников в ДОУ и семье / Ю. В. Боковец, В. А. Шишкина // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 4(16). – С. 3–11.
- Шишкина, В. А. Системный подход к воспитанию правильной осанки в детских дошкольных учреждениях / Ю. В. Боковец, В. А. Шишкина // Фізична культура і здоров'я. – 2004. – № 1. – С. 65–75.
- Шишкина, В. А. Личностно-ориентированный подход в физическом воспитании дошкольников / В. А. Шишкина // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 4(34). – С. 207–213.
- Шишкина, В. А. Организация здорового образа жизни детей в учреждениях, обеспечивающих дошкольное образование / В. А. Шишкина // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С., Психолога-педагогічні науки: педагогіка, психологія. – 2010. – № 1(35). – С. 4–12.
- Шишкина, В. А. Новые подходы к оценке двигательного развития детей дошкольного возраста / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич // Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета. Сер., Педагогика, психология. – 2010. – № 3. – С. 42–45.

Статьи в журналах, сборниках научных работ:

- Шишкина, В. А. Двигательная активность старших дошкольников в творческих играх / В. А. Шишкина // Дошкільне виховання. – 1974. – № 4. – С. 30–32. (на укр. яз.)
- Шишкина, В. А. Мяч, обруч, скакалка / В. А. Шишкина // Дошкільне виховання. – 1977. – № 7. – С. 29–32 (на укр. яз.)
- Шишкина, В. А. Двигательная активность младших дошкольников в играх / В. А. Шишкина // Дошкільна педагогіка і психологія. – 1978. – Вып. 11. – С. 54–61. (на укр. яз.)
- Шишкина, В. А. Стимулировать активность / В. А. Шишкина // Дошкільне виховання. – 1980. – № 7. – С. 4–6 (на укр. яз.)
- Шишкина, В. А. Двигательная активность детей в играх / В. А. Шишкина // Дошкільне виховання. – 1984. – № 6. – С. 22–25.
- Шишкина, В. А. Физическая культура : физкультурные занятия для детей 3-го года жизни / В. А. Шишкина // Дошкільне виховання. – 1987. – № 11. – С. 19–21. (на укр. яз.)
- Шишкина, В. А. Обучать эффективно с раннего возраста / В. А. Шишкина, З. И. Тарасова // Народная асвета. – 1988. – № 1. – С. 19–22.
- Шишкина, В. А. Физическая культура : физкультурные занятия для детей 3-го года жизни / В. А. Шишкина // Дошкільне виховання. – 1988. – № 1. – С. 18–20. (на укр. яз.)
- Шишкина, В. А. Без трафаретов и стандартов / В. А. Шишкина // Пралеска. – 1991. – № 3. – С. 14–15.
- Шишкина, В. А. Без трафаретов и стандартов / В. А. Шишкина // Пралеска. – 1991. – № 4. – С. 16–17.
- Шишкина, В. А. Без трафаретов и стандартов : для игры и физкультуры / В. А. Шишкина // Пралеска. – 1991. – № 5. – С. 38.
- Шышкіна В. А. Расці здравым, малыш / В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1995. – № 4. – С. 31–33.
- Шышкіна, В. А. Магчымыя адхіленні, прафілактыка і карэкцыя фізічнага развіцця дзяцей у дашкольнай установе / В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1995. – № 5. – С. 21–23.
- Шышкіна, В. А. Фізичная культура. Групы «Маляты», «Чамучкі» / В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1995. – № 6. – С. 1–3.
- Шышкіна, В. А. Комплексныя заняткі па фізічнай культуры / В. А. Шышкіна, А. Якушэнка // Пралеска. – 1995. – № 8. – С. 7–11.

- Панько Л. А. Характерыстыка псіхічнага і фізічнага развіцця дзяцей групы «Фантазеры» / Л. А. Панько, В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1995. – № 8. – С. 21–23.
- Шышкіна, В. А. Формы арганізацыі фізічнага выхавання ў дзіцячым садзе : метадычныя рэкамендацыі / В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1997. – № 1. – С. 15–16.
- Шышкіна, В. А. Формы арганізацыі фізічнага выхавання ў дзіцячым садзе : метадычныя рэкамендацыі / В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1997. – № 3. – С. 7–11.
- Шышкіна, В. А. Формы арганізацыі фізічнага выхавання ў дзіцячым садзе : метадычныя рэкамендацыі / В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1997. – № 4. – С. 38–41.
- Шышкіна В. А. Практычныя ўменні, неабходныя выхавальніку / В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1997. – № 3. – С. 7–11.
- Шышкіна, В. А. Самастойна рухальна дзейнасць / В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1997. – № 4. – С. 38–42.
- Шышкіна, В. А. Праграма «Пралеска» : пытанне – адказ / В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1999. – № 3. – С. 18–20.
- Шышкіна, В. А. Рух – гульні аснова : дыдактычныя гульні па фізічным выхаванні для дзяцей старэйшага ўзросту / В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1999. – № 4. – С. 22–24.
- Шышкіна, В. А. Рух – гульні аснова : дыдактычныя гульні па фізічным выхаванні для дзяцей старэйшага ўзросту / В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1999. – № 5–6. – С. 33–36.
- Панько, Е. А. Развіццё пачынаецца з нараджэння : характэрыстыка псіхалагічнага і фізічнага развіцця дзяцей групы «Малютка» (першы год жыцця) / Е. А. Панько, В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1999. – № 8. – С. 6–13.
- Панько, Е. А. Што забяспечыць поспех : умовы ўвасаблення праграмы «Пралеска» ў педагогічную практыку / Е. А. Панько [і інш.] // Пралеска. – 1999. – № 9. – С. 5–10. [саавт.]
- Панько, Е. А. Праграма «Пралеска» : карэкцыйная работа з дзецьмі / Е. А. Панько, В. А. Шышкіна // Пралеска. – 1999. – № 10. – С. 7–13.
- Коломинский, Я. Л. «Пралеска» – программа физического и психологического здоровья детей / Я. Л. Коломинский, Т. М. Коростелева, Е. А. Панько, В. А. Шишкина // Адукацыя і выхаванне. – 2000. – № 12. – С. 50–56.
- Шишкина, В. А. Игры для победителей. Дидактические игры в физическом воспитании детей / В. А. Шишкина // Пралеска. – 2003. – № 9. – С. 36–38.
- Шишкина, В. А. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Малыш» / В. А. Шишкина // Обруч. – 2004. – № 2. – С. 40–42.
- Шишкина, В. А. Расті здравым, малыш! / В. А. Шишкина, Е. П. Чеснокова // Пралеска. – 2006. – № 5. – С. 3–4.
- Шишкина, В. А. Здоровый ребенок: миф или реальность? / В. А. Шишкина // Пралеска. – 2006. – № 6. – С. 27–31.
- Шишкина, В. А. Здоровый ребенок: миф или реальность? / В. А. Шишкина // Пралеска. – 2006. – № 9. – С. 25–29.
- Шишкина, В. А. Здоровый ребенок: миф или реальность? / В. А. Шишкина // Пралеска. – 2006. – № 11. – С. 25–32.
- Шишкина, В. А. Миг игры / А. В. Васильева, В. А. Шишкина, Е. А. Панько // Пралеска. – 2006. – № 6. – С. 14–18.
- Шишкина В. А. Игра как средство физического развития дошкольника / В. А. Шишкина // Пралеска. – 2008. – № 1. – С. 22.
- Шишкина В. А. Современная семья и проблемы современного воспитания / В. А. Шишкина // Пралеска. – 2008. – № 3. – С. 23–24 с.

- Шишкина, В. А. Диагностика здоровья, физического и двигательного развития дошкольников / В. А. Шишкина // Пралеска. – 2008. – № 7. – С. 8–11.
- Шишкина, В. А. Двигательное развитие детей дошкольного возраста / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич // Пралеска. – 2008. – № 12. – С. 10–14.
- Шишкина, В. А. Двигательное развитие детей дошкольного возраста / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич // Пралеска. – 2009. – № 1. – С. 39–43.
- Шишкина, В. А. Знать ребенка не по бумаге / В. А. Шишкина // Пралеска. – 2010. – № 8. – С. 19–24.
- Шишкина, В. А. Индивидуальные особенности двигательной активности детей 3-го года жизни и пути ее регулирования / В. А. Шишкина // Проблема индивидуального подхода к детям дошкольного возраста : республиканский сб. науч. трудов / МО РСФСР, ПГПИ ; отв. ред. Р. Л. Березина. – Пермь : [б. и.], 1978. – С. 10–22.
- Шишкина, В. А. Оценка двигательного развития детей дошкольного возраста : новые подходы / В. А. Шишкина // Избранные научные труды ученых Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова / МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 191–195.
- Шишкина, В. А. Физическая культура дошкольника : педагогическая технология к программе «Пралеска» / В. А. Шишкина // Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования : сб. науч. трудов ; редкол. И. В. Житко [и др.] ; отв. ред. Д. Н. Дубинина. – Минск : БГПУ, 2007. – С. 82–86.
- Шишкина, В. А. Базисная модель физического воспитания дошкольников в Республике Беларусь / В. А. Шишкина // Развитие научных идей педагогики детства в современном образовательном пространстве : сб. науч. статей по материалам международной научно-практической конференции 4–6 апреля 2007 г. – СПб. : СОЮЗ, 2007. – С. 378–383.
- Шишкина, В. А. Основные подходы к организации личностно ориентированного физического воспитания дошкольников / В. А. Шишкина // Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования : сб. науч. статей. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 2008. – С. 245–247.
- Бугаева, Т. А. Двигательная деятельность как один из видов деятельности дошкольника / Т. А. Бугаева, В. А. Шишкина // Ученые записки кафедры педагогики : сб. науч. трудов. – Харьков : ХНУ, 2009. – Вып. 22. – С. 113–119.



ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Абабурка Николай Васильевич
Авласевич Михаил Александрович
Бесчеревных Борис Семенович
Болтовская Елена Александровна
Борбат Татьяна Ивановна
Бубенцова Елена Ивановна
Виноградова Инна Карповна
Денисов Владимир Сергеевич
Дуктова Любовь Георгиевна
Евменьков Виталий Иванович
Иванов Алексей Валерьевич
Коротков Николай Николаевич
Кечик София Яковлевна
Кобзев Павел Васильевич
Кожурина Татьяна Анатольевна
Кульбенкова Инна Николаевна
Лавшук Дина Алексеевна
Лавшук Оксана Анатольевна
Лапицкая Ирина Николаевна
Люкевич Виктор Васильевич
Макаревич Александр Николаевич
Мартынова Ольга Михайловна
Михальчук Тамара Григорьевна
Мосейчук Татьяна Викторовна
Папейко Анатолий Анатольевич
Попова Людмила Николаевна
Роговцов Василий Иванович
Сардыко Геннадий Иосифович
Соколова Валентина Федоровна
Сомов Сергей Эдуардович
Стальмахов Валентин Емельянович
Сычова Елена Константиновна
Таркан Наталья Евгеньевна
Чернова Галина Сергеевна
Чернова Мария Станиславовна
Чмарова Марина Ивановна
Шакирова Луиза Сергеевна
Шевцова Вера Михайловна
Шубодерова Алла Михайловна
Ячменева Ирина Николаевна

Нарадзіўся 15 мая 1941 г. у в. Морач Клецкага раёна Мінскай вобласці. У 1966 г. скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура, руская мова і літаратура». З 1970 г. працуе на кафедры беларускай мовы МДПІ (з 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова – старшым выкладчыкам (1970–1973), загадчыкам кафедры (1973–1983), дацэнтам (1976–1996). З 1996 г. – прафесар кафедры беларускай мовы МДУ імя А. А. Куляшова.



Член Савета факультэта славянскай філалогіі.

У 1966 г. паступіў і ў 1969 г. скончыў аспірантуру пры кафедры беларускай мовы БДУ па спецыяльнасці «Беларуская мова». У 1971 г. у БДУ абараніў кандыдацкую дысертацыю «Дыялектная лексіка ў беларускай савецкай прозе» (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук прафесар М. А. Жыдовіч). Там жа ў 2001 г. абаронена доктарская дысертацыя «Станаўленне і развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры». Кандыдат філалагічных навук (1972). Дацэнт (1976). Прафесар (1996). Доктар філалагічных навук (2002).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Сучасная беларуская мова», «Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў», «Стылістыка беларускай мовы», «Стылістыка і культура маўлення», «Лінгвістычны аналіз тэксту», «Лінгвістыка тэксту», «Тэорыя і практыка перакладу».

Сфера навуковых інтарэсаў: мова беларускай народнасці і нацыі; фарміраванне беларускай літаратурнай мовы і мовы беларускай мастацкай літаратуры; функцыянальныя стылі беларускай літаратурнай мовы; узаемадзеянне літаратурнага і дыялектнага маўлення беларусаў; паэтыка старажытнай беларускай літаратуры; паэтыка сучаснай беларускай мастацкай літаратуры; лінгвістычная паэтыка і тэксталагія; тэкстазнаўства і перакладазнаўства.

Аўтар многіх навукова-метадычных і навучальных працавак сучаснай беларускай мовы, мовы беларускай мастацкай літаратуры, беларуска-рускага і руска-беларускага білінгвізму, культуры беларускага маўлення, лінгвістычнага і лінгвапрагматычнага аналізу літаратурна-мастацкіх і рознастыльовых тэкстаў, стылізаванага і сінтэзаванага маўлення.

Кіраўнік заданняў Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў па беларускай мове і літаратуры (2001–2005 гг.), падпраграмы «Беларуская мова і літаратура ў кантэксце цывілізаванага развіцця Рэспублікі Беларусь: гісторыя, сучасны стан, тэндэнцыі» (Беларуская мова і літаратура) (2011–2013 гг.).

У перыяд з 1997 па 2003 г. падрыхтаваў двух кандыдатаў філалагічных навук – І. М. Ячмянёву і В. М. Саўчанку.

Узнагароджаны Ганаровымі Граматамі Міністэрства асветы БССР (1982), Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (2003), Граматамі Вярхоўнага Савета БССР (1983), Міністэрства Адукацыі Рэспублікі Беларусь (1993).

Удзельнік больш за 50 навуковых канферэнцый, у т.л. больш за 15 міжнародных. Дэлегат IX Міжнароднага з'езда славістаў (1983).

Аўтар больш за 200 розных публікацый, з іх у суаўтарстве – 9.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Манаграфіі:

- Абабурка, М. В. Стылістычна абмежаваныя словы ў мове беларускай мастацкай літаратуры / М. В. Абабурка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1981. – 160 с.
- Абабурка, М. В. Развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры / М. В. Абабурка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1987. – 182 с.
- Абабурка, М. В. Станаўленне і развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры : манаграфія / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. – 204 с.

- Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры : манаграфія / М. В. Абабурка, Т. А. Казімірская, В. М. Саўчанка, Т. І. Тарасенка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – 253 с.
- Абабурка, М. В. Беларуская лінгвістычная паэтыка і тэксталагія : манаграфія / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – 272 с.
- Абабурка, М. В. Паэтыка беларускай літаратуры XVI–XIX стст. : манаграфія / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 200 с.
- Абабурка, М. В. Сучасны літаратурна-мастацкі расповед : манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Саўчанка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 260 с.

Вучэбныя дапаможнікі з грыфамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства асветы БССР:

- Абабурка, М. В. Дыялектызмы ў творах беларускіх савецкіх пісьменнікаў : кароткі слоўнік-даведнік / М. В. Абабурка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1979. – 144 с. [**Адобраны Міністэрствам асветы БССР**]
- Абабурка, М. В. Беларускія слова і яго вывучэнне / М. В. Абабурка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1986. – 127 с. [**Рэкамендавана Міністэрствам асветы БССР**]
- Абабурка, М. В. Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў : вучэбны дапаможнік / М. В. Абабурка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1992. – 224 с. [**Даручана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў**]

Вучэбныя выданні з грыфам Вучэбна-метадычнага аб'яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь:

- Абабурка, М. В. Рознастыльовыя тэсты і іх аналіз : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 212 с. [**Рэкамендавана вучэбна-метадычным аб'яднаннем вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі ў якасці вучэбна-метадычнага дапаможніка для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навуваюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» (па напрамках), 1-25 01 08 «Журналістыка» (па напрамках)**]

Вучэбныя праграмы з грыфамі Міністэрства адукацыі РБ, Міністэрства асветы БССР:

- Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў : праграма для педагагічных інстытутаў па спецыяльнасці № 2102 «Беларуская мова і літаратура» / склад. М. В. Абабурка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1983. – 12 с. [**Зацверджана Управленнем педагагічных навучальных устаноў 13 ліпеня 1983 г. Праграма адобрана секцыяй беларускага мовазнаўства Навукова-метадычнага савета Міністэрства асветы БССР**]
- Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў : праграма для педагагічных інстытутаў па спецыяльнасці 02.19 «Беларуская мова і літаратура» / склад. М. В. Абабурка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1991. – 12 с. [**Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 27 снежня 1990 г.**]
- Асновы культуры мовы : праграма для педагагічных інстытутаў Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 02.19 «Беларуская мова і літаратура» / склад. М. В. Абабурка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1991. – 12 с. [**Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 27 снежня 1990 г.**]

Іншыя дапаможнікі:

- Абабурка, М. В. Асаблівасці перакладу тэкстаў на беларускую мову : дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. – 18 с.
- Абабурка, М. В. Дапаможнік для СРС па спецыяльнасці «Пераклад рускамоўных тэкстаў на беларускую

мову» / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – 26 с.

- Абабурка, М. В. Тэарэтычныя асновы беларускай лінгвістычнай тэксталогіі : дапаможнік / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – 116 с.
- Абабурка, М. В. Практычныя асновы беларускай лінгвістычнай паэтыкі і тэксталогіі : дапаможнік для студэнтаў-журналістаў / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – 46 с.
- Абабурка, М. В. Адметнасці ў стылі і мове В. Быкава / М. В. Абабурка, Т. І. Тарасенка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 72 с.
- Абабурка, М. В. Ад гутарковай мовы да літаратурна-мастацкага тэксту. На матэрыяле твораў М. Зрэцкага / М. В. Абабурка, І. М. Ячмянёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – 116 с.
- Абабурка, М. В. Лінгвістыка тэксту як спецыялізацыя : метады рэкамендацыі / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – 22 с.
- Абабурка, М. В. Тэорыя і практыка перакладу : дапаможнік / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 88 с.
- Абабурка, М. В. Лінгвістыка тэксту : дапаможнік / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – 140 с.
- Абабурка, М. В. Лінгвістычныя і тэксталагічныя тэрміны : слоўнік-даведнік / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 80 с.
- Абабурка, М. В. Сучасная беларуская літаратурная мова : пытанні і заданні : у 3 ч. – Ч. 1. Для самападрыхтоўкі студэнтаў 1–2 курсаў філалагічных спецыяльнасцей / М. В. Абабурка. – выд. 2-е, дапрац. і дап. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2012. – 56 с.
- Абабурка, М. В. Сучасная беларуская літаратурная мова : пытанні і заданні / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2012. – 56 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Праграма спецкурса «Кароткая гісторыя беларускага мовазнаўства» / склад. М. В. Абабурка. – Магілёў : МДПІ, 1984. – 8 с.
- Асновы лінгвістыкі мастацкага тэксту : праграма спецкурса / склад. М. В. Абабурка. – Магілёў : МДПІ, 1997. – 8 с.
- Абабурка, М. В. Асновы стылістычнага аналізу літаратурна-мастацкага тэксту : метадычныя рэкамендацыі / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – 22 с.
- Абабурка, М. В. Стылізаваныя і сінтэзаваныя тэксты: кантэксталагічны аналіз : метадычныя рэкамендацыі / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 64 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях паводле патрабаванняў ВАК:

- Абабурка, М. В. Ужыванне лексічных дыялектызмаў / М. В. Абабурка // Веснік БДУ. Сер. 4. – 1969. – № 2. – С. 57–61.
- Абабурка, М. В. О двуязычии в белорусской художественной литературе / Н. В. Абабурка // Русский язык в школе. – 1990. – № 3 – С. 8–93.
- Абабурка, М. В. Праблемы мастацкага стылю і мовы мастацкай літаратуры / М. В. Абабурка // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1991. – № 11. – С. 53–56.
- Абабурка, М. В. Я. Колас і развіццё беларускай апяядальнай мовы / М. В. Абабурка // Роднае слова. – 1992. – № 11. – С. 3–36.
- Абабурка, М. В. Мова твораў М. Гарэцкага / М. В. Абабурка // Роднае слова. – 1993. – № 7. – С. 30–33.
- Абабурка, М. В. Мова твораў М. Гарэцкага / М. В. Абабурка // Роднае слова. – 1993. – № 8. – С. 31–35.
- Абабурка, М. В. Увага : займеннік! / М. В. Абабурка // Роднае слова. – 1994. – № 11. – С. 30–32.
- Абабурка, М. В. Годна размаўляў з усім светам : роля К. Чорнага ў развіцці беларускай літаратурнай мовы / М. В. Абабурка // Роднае слова. – 1995. – № 7. – С. 37–47.

- Абабурка, М. В. «... Трэба абшарыць кішэні свае памяці...» : нататкі пра «згубленыя» словы / М. В. Абабурка // Роднае слова. – 1996. – № 3. – С. 68–80.
- Абабурка, М. В. «Гляджу я ў потнае акно вялікай будучыні...» : штрыхі творчасці М. Чарота / М. В. Абабурка // Роднае слова. – 1996. – № 11. – С. 42–50.
- Абабурка, М. В. Праца беларускіх паэтаў над мовай і стылем іх твораў / М. В. Абабурка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 2–3. – С. 68–81.
- Абабурка, М. В. Сінкрэтычнае маўленне ў беларускай мастацкай літаратуры / М. В. Абабурка // Роднае слова. – 2001. – № 5. – С. 39–43.
- Абабурка, М. В. А. Куляшоў і беларускае вусна-гутарковае маўленне / М. В. Абабурка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 1–2. – С. 81–87.
- Абабурка, М. В. Праца беларускіх празаікаў над мовай і стылем мастацкіх твораў / М. В. Абабурка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 1. – С. 75–86.
- Абабурка, М. В. Лінгвісталагічныя назіранні над беларускай ваеннай прозай другой паловы XX ст. / М. В. Абабурка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 1. – С. 58–65.
- Абабурка, М. В. 3 архіўных росшукаў / М. В. Абабурка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 2-3. – С. 83–90.
- Абабурка, М. В. Лінгвістычная тэксталагія – самастойнае адгалінаванне філалогіі / М. В. Абабурка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 1. – С. 121–126.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях, часопісах, навуковых зборніках:

- Абабурка, М. В. Дыялектная лексіка ў творах Ц. Гартнага / М. В. Абабурка // Лінгвістычныя даследаванні : зб. артыкулаў ; пад рэд. А. Я. Супруна, Я. М. Камароўскага, І. А. Карабана. – Мінск : БДУ імя У. І. Леніна, 1971. – С. 3–13.
- Абабурка, М. В. Дыялектнае слова ў мастацкім творы / М. В. Абабурка // Польша. – 1976. – № 8. – С. 240–251.
- Абабурка, М. В. Экспрэсіўныя назвы ў гаворцы вёскі Морач Клецкага раёна / М. В. Абабурка // Народная лексіка ; пад рэд. А. А. Крывіцкага, Ю. Ф. Мацкевіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1977. – С. 199–211.
- Абабурка, М. В. Экспрэсіўныя дзеясловы ў гаворцы вёскі Морач Клецкага раёна / М. В. Абабурка // Жывое слова ; пад рэд. Ю. Ф. Мацкевіч, І. Я. Яшкіна. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – С. 178–183.
- Абабурка, М. В. 3 народных крыніц / М. В. Абабурка // Польша. – 1979. – № 1. – С. 252–256.
- Абабурка, М. В. Гутарковая мова / М. В. Абабурка // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. ; гал. рэд. І. П. Шамякін. – Мінск : БелСЭ, 1985. – Т. 2 : Габой-Карціна. – С. 242–243.
- Абабурка, М. В. Письмовая мова / М. В. Абабурка // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / гал. рэд. І. П. Шамякін. – Мінск : БелСЭ, 1987. – Т. 4 : Накюрн-Скальскі. – С. 301.
- Абабурка, М. В. Міжпрадметныя сувязі на ўроках беларускай мовы і літаратуры / М. В. Абабурка // Педагогіка : рэспубліканскі міжведамствены навуц. зборнік ; отв. за вып. Е. В. Перевозная. – Мінск : Народная асвета, 1987. – Вып. 28. – С. 3–14.
- Абабурка, М. В. Каментарый да «Лесніковай пасады» / М. В. Абабурка // Беларуская мова і літаратура. – 1990. – № 2. – С. 50–53.
- Абабурка, М. В. «Халоп» Пятра Вялікага / М. В. Абабурка // Маладосць. – 1991. – № 10. – С. 131–135.
- Абабурка, М. В. Было б семдзесят пяць, але... / М. В. Абабурка // Польша. – 1993. – № 11. – С. 219–225.
- Абабурка, М. В. Броўка Пётр Усцінавіч / М. В. Абабурка // Беларуская мова : энцыклапедыя ; пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск : БелЭн, 1994. – С. 95–96.

- Абабурка, М. В. Гарэцкі Максім Іванавіч / М. В. Абабурка // Беларуская мова : энцыклапедыя / пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск : БелЭн, 1994. – С. 123–125.
- Абабурка, М. В. Глебка Пятро Фёдаравіч / М. В. Абабурка // Беларуская мова : энцыклапедыя ; пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск : БелЭн, 1994. – С. 156–157.
- Абабурка, М. В. Каганец Карусь / М. В. Абабурка, І. К. Германовіч // Беларуская мова : энцыклапедыя ; пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск : БелЭн, 1994. – С. 238–240.
- Абабурка, М. В. Правапіс і вымаўленне / М. В. Абабурка // Маладосць. – 1994. – № 11. – С. 242–253.
- Абабурка, М. В. Ці быў К. Тураўскі аўтарам «Слова аб палку Ігаравым»? / М. В. Абабурка // Крыніца. – 1994. – № 10. – С. 18–23.
- Абабурка, М. В. Эмацыянальна-экспрэсіўная народна Абабурка, М. В. Рэгіяналізмы ў моўнай тканіне мастацкага твора / М. В. Абабурка // Свята сакавіцкага сонца : навуковае выданне : да 60-х угодкаў праф. Г. М. Малажай. – Брэст : Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт, 1998. – С. 173–177.
- Абабурка, М. В. Дыялектная лексіка ў праязных творах беларускіх савецкіх пісьменнікаў / М. В. Абабурка // Слова беларускае. 3 гісторыі лексікалогіі і лексікаграфіі / уклад. Т. В. Кузьмянкова [і інш.]; пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск : Народная асвета, 1994. – С. 11–20.
- Абабурка, М. В. Магілёў – горад спрадвечна беларускі / М. В. Абабурка // Старонкі гісторыі Магілёва : зб. навук. прац. – Магілёў : [б. в.], 1998. – С. 13–16.
- Абабурка, М. В. Філалагічнасць як моўна-стылёвая адметнасць твораў Аркадзя Куляшова / М. В. Абабурка // TERRA ALBA I. Праблемы беларускага літаратуразнаўства : да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова. – Мінск : Брама, 2000. – С. 51–54.
- Абабурка, М. В. Яны працавалі на будучае / М. В. Абабурка // Акрыленыя словам : зб. артыкулаў, успамінаў ; пад рэд. Я. І. Клімуца. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – С. 7–12.
- Абабурка, М. В. Письмовая мова / М. В. Абабурка // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. ; рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 12 : Палікрат – Праметэй. – С. 390.
- Абабурка, М. В. Наибольш эфектыўныя аспекты вывучэння мовы беларускай мастацкай літаратуры / М. В. Абабурка // Избранные труды преподавателей и сотрудников ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 41–46.

АВЛАСЕВИЧ Михаил Александрович



Родился 20 июня 1938 г. в д. Прошки Шарковщинского района Витебской области. Окончил с отличием Полоцкое педагогическое училище (1957), учился в Полоцком государственном педагогическом институте (1957–1959), окончил с отличием филологический факультет Могилевского государственного педагогического института по специальности «Белорусский и русский язык и литература» (1962). Ассистент (1962–1963), преподаватель (1964), старший преподаватель (1965–1972), доцент (1976–1991), профессор (1991) кафедры русского языка филологического факультета, проректор по учебной работе (1972–1991), первый проректор (1991–1994), ректор (1994–2001) Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь (2001–2004). Умер 11 марта 2008 г. в г. Минске.

Окончил аспирантуру Института языкознания им. Я. Коласа АН БССР (при секторе современного белорусского литературного языка и культуры языка) по специальности «Белорусский язык» (1968). Кандидатская диссертация «Вставные компоненты предложения в белорусском литературном языке» (научный руководитель – кандидат филологических наук доцент Р. Н. Ключов) защищена в Институте языкознания им. Я. Коласа АН БССР. Кандидат филологических наук (1970). Член-корреспондент Белорусской академии образования (1997).

Председатель Республиканского совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке талантливых учащихся и студентов (1996), член подкомитета по Государственным премиям Республики Беларусь в области литературы и искусства (1996).

Научно-исследовательская специализация – современный русский язык (словообразование, синтаксис), методика преподавания русского языка, современный белорусский язык (словообразование, синтаксис), методика преподавания белорусского языка, лексикография (русско-белорусская терминография), социальная лингвистика (языковая ситуация в Беларуси и других странах бывшего СССР), педагогика средней и высшей школы и др. Научно-дидактическая специализация – современный русский язык.

Имел почетное звание «Отличник народного образования БССР» (1978), «Отличник народного образования СССР» (1984), «Заслуженный работник образования БССР» (1989). Награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1978).

Количество научных, научно-дидактических и научно-популярных публикаций – 57.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Научно-методического центра учебной книги:

- Аўласевіч, М. А. Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы : дапаможнік для навучэнцаў і студэнтаў / М. А. Аўласевіч, Т. І. Якубовіч. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. – Ч. 1. – 242 с. [*Рэкамендавана ўстановай «Навукова-метадычны цэнтр вучэбнай кнігі і сродак навучання» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці дапаможніка для навучэнцаў і студэнтаў*]

Другие пособия:

- Авласевич, М. А. Морфемный состав слова и словообразование : пособие для учителя / М. А. Авласевич. – Минск : Народная асвета, 1980. – 159 с.
- Авласевич, М. А. Морфемный состав слова и словообразование : пособие для учителя / М. А. Авласевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Народная асвета, 1991. – 175 с.
- Авласевич, М. А. Морфемный состав слова и словообразование : пособие для учителя / М. А. Авласевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 145 с.

Учебно-методические издания:

- Аўласевіч, М. А. Пабочныя кампаненты сказа ў беларускай літаратурнай мове / М. А. Аўласевіч. – Мінск : БДУ імя У. І. Леніна, 1970. – 108 с.
- Авласевич, М. А. Об организации самостоятельной работы студентов : памятка первокурснику / М. А. Авласевич, Л. И. Расулева. – Могилев : МГПИ, 1976. – 32 с.
- Авласевич, М. А. Методические указания по планированию, организации и контролю самостоятельной работы студентов младших курсов / М. А. Авласевич. – Могилев : МГПИ, 1981. – 19 с.
- Авласевич, М. А. Материалы по организации стажировки молодых специалистов / М. А. Авласевич. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1982. – 11 с.
- Методические рекомендации по педагогической практике студентов ОЗО / сост. М. А. Авласевич, П. А. Вяткина, Е. И. Сермяжко, Л. С. Чаунан. – Могилев : МГПИ, 1982. – 88 с.

БЕСЧЕРЕВНЫХ Борис Семенович



Родился 27 июня 1928 г. в с. Пластица Липецкой области. В 1950 г. с отличием окончил Воронежский пединститут. С 1951 по 1953 гг. работал преподавателем Воронежского пединститута. В 1954 г. – старшим преподавателем Сарапульского учительского института. В 1955–1959 гг. – старшим преподавателем Адыгейского пединститута, в 1959 г. – старшим преподавателем Кустанайского пединститута. С 1960 по 1962 г. работал проректором по учебно-научной работе Кустанайского педагогического института. С 1962 по 1963 г. – доцент Стерлитамакского пединститута. С 1963 по 1969 гг. – заведующий кафедрой литературы Елецкого пединститута. С 1970 г. – заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Могилевского государственного педагогического института. С 1978 по 1986 гг. – декан филологического факультета. С 1991 по 1995 гг. – заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы. До 1999 года работал по контракту доцентом кафедры русской и зарубежной литературы.

В 1953 г. окончил аспирантуру при Воронежском пединституте. В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию в Московском городском педагогическом институте им. В. П. Потемкина. Кандидат филологических наук (1954). Доцент (1961).

Читал курсы русской литературы начала XX века, советской литературы, спецкурсы, спецсеминары.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Бесчеревных, Б. С. Создание автобиографического романа : трилогия М. Горького / Б. С. Бесчеревных. – Могилев : МГПИ, 1983. – 84 с.
- Бесчеревных, Б. С. Задания и методические рекомендации к специальному проблемному семинарию «Горьковский роман»: проблема психологизма / Б. С. Бесчеревных. – Могилев : МГПИ, 1985. – 24 с.
- Бесчеревных, Б. С. Задания и методические рекомендации к семинарию «Горьковский роман» (проблема монологизма) / Б. С. Бесчеревных. – Могилев : МГПИ, 1987. – 26 с.
- Бесчеревных, Б. С. Программы педагогических институтов. Специальность № 2101 «Русский язык и литература» / Б. С. Бесчеревных. – Могилев : МГПИ, 1991. – 54 с.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Бесчеревных, Б. С. В. И. Ленин и Демьян Бедный / Б. С. Бесчеревных // Октябрь. – 1961. – № 7. – С. 194–199.
- Бесчеревных, Б. С. И. А. Бунин и современность / Б. С. Бесчеревных // И. А. Бунин : сб. науч. ст. ; редкол. : Б. С. Бесчеревных (гл. ред.) [и др.]. – Воронеж : пед. ин-т, 1971. – С. 7–20.
- Бесчеревных, Б. С. О жанровой природе «Русского леса» Л. Леонова // Б. С. Бесчеревных / Большой мир : статьи о творчестве Л. Леонова : сборник / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина ; редкол. : Ф. Х. Власов (отв. ред.) [и др.]. – Москва : Московский рабочий, 1972. – С. 520–534.
- Бесчеревных, Б. С. Л. Н. Толстой и М. Горький / Б. С. Бесчеревных // К проблеме жанровых романских традиций : межвуз. сб. науч. трудов. – Курск, 1991. – С. 13–24.
- Бесчеревных, Б. С. Документальный роман (проблема жанра) / Б. С. Бесчеревных // Научные труды. – Белгород, 1972. – Т. 16(109) : Проблемы документализма (Советская литература). – С. 3–16.

- Авласевич, М. А. Памятка первокурснику об организации самостоятельной работы студента / М. А. Авласевич. – Могилев : МГПИ, 1982. – 32 с.
- Авласевич, М. А. Путь к профессии учителя : методические рекомендации учителю-стажеру / М. А. Авласевич, Л. П. Коваленко, И. К. Соболюк. – Могилев : МГПИ, 1983. – 35 с.
- Методические рекомендации по педагогической практике / М. А. Авласевич [и др.]. – Могилев : МГПИ, 1984. – 57 с.
- Авласевич, М. А. Методические рекомендации по организации и совершенствованию учебного процесса в условиях перестройки высшей школы / М. А. Авласевич. – Могилев : МГПИ, 1988. – 10 с.
- Авласевич, М. А. Методические рекомендации студенту, выполняющему курсовую работу по русскому языку / М. А. Авласевич. – Могилев : МГПИ, 1992. – 5 с.
- Авласевич, М. А. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов / М. А. Авласевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 6 с.
- Авласевич, М. А. Основные физиологические термины и понятия : русско-белорусский эквивалент : в 2 ч. / М. А. Авласевич, М. В. Мащенко. – Могилев, 1996. – Ч. 1 : А–К. – 176 с.
- Авласевич, М. А. Методические рекомендации студенту, выполняющему курсовую работу по русскому языку / М. А. Авласевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 7 с.
- Авласевич, М. А. Памятка первокурснику: методические рекомендации / М. А. Авласевич, П. Г. Рабзонов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 32 с.
- Аўласевіч, М. А. Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы : у 2 ч. / М. А. Аўласевіч, Т. І. Якубовіч. – Могилёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. – Ч. 1 : А–К. – 242 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Авласевич, М. А. О парцелляции в современном русском литературном языке / М. А. Авласевич // Веснік БДУ імя У. І. Леніна. Сер. 4. – 1973. – № 1. – С. 52–58.
- Авласевич, М. А. Эмоционально-оценочная лексика в произведениях А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» / М. А. Авласевич // Русский язык в школе. – 1977. – № 4. – С. 85–88.
- Авласевич, М. А. Создание системы работы с интеллектуально одаренными детьми и молодежью / М. А. Авласевич, Т. Н. Ковалева, П. В. Шилов // Адукацыя і выхаванне. – 1998. – № 2. – С. 24–30.
- Аўласевіч, М. А. Аб канцэпцыі педагагічнай адукацыі / М. А. Аўласевіч, Я. І. Сярмяжка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 1(2). – С. 94–97.
- Авласевич, М. А. Одаренные дети / М. А. Авласевич // Адукацыя і выхаванне. – 1999. – № 3-4. – С. 4–5.
- Авласевич, М. А. Высшая школа – опора страны / М. А. Авласевич // Беларуская думка. – 1999. – № 3. – С. 37–41.
- Авласевич, М. А. Дерзайте – вы талантливы! / М. А. Авласевич // Беларуская думка. – 2000. – № 8. – С. 89–93.

Статьи в энциклопедических изданиях, журналах, научных сборниках:

- Авласевич, М. А. Функция вставных единиц в языке работы В. И. Ленина «Что делать?» / М. А. Авласевич // Русский язык : межведомственный сб. науч. статей. – Минск : БГУ, 1981. – Вып. 1. – С. 62–69.
- Аўласевіч, М. А. Пабочныя канструкцыі / М. А. Аўласевіч // Беларуская мова : энцыклапедыя. – Мінск : БелЭн, 1994. – С. 396–397.

БОЛТОВСКАЯ Елена Александровна

Родилась 18 октября 1978 г. в г. Могилеве. В 2000 г. окончила с отличием филологический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература. Белорусский язык и литература». С 2000 г. работает на кафедре русского языка МГУ им. А. А. Кулешова – ассистентом (2000–2009), старшим преподавателем (2009–2011), с 2011 г. – доцентом. С 2010 г. – заместитель декана по научной работе факультета славянской филологии, секретарь Совета факультета славянской филологии; руководитель научно-образовательного центра русистики МГУ им. А. А. Кулешова.



В 2002 г. поступила и в 2005 г. окончила аспирантуру БГУ по специальности 10.02.02 «Русский язык». В 2007 г. в БГУ защитила кандидатскую диссертацию «Имя прилагательное в поэтическом языке А. Ахматовой и М. Цветаевой: лексико-грамматический и лингвостилистический аспекты» (научный руководитель – доктор филологических наук профессор Т.Н. Вольнец). Кандидат филологических наук (2007).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современный русский литературный язык», «Культура речи», «Введение в славянскую филологию», «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Прикладное языкознание».

Сфера научных интересов: морфология современного русского языка; стилистика русского языка; культура речи; лингвостилистика современной русскоязычной поэзии Беларуси.

Исполнитель задания Государственной программы научных исследований «История, культура, общество, государство» «Русскоязычная литература Беларуси в системе межкультурных взаимодействий» (2011–2013).

В период с 2009 по 2011 г. подготовила 1 призера Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, 1 призера X Международного конкурса ораторского мастерства «Цицероний – 2010».

Участница более 30 научных конференций, в т.ч. более 20 международных, из них 2 зарубежных. Являлась членом оргкомитета, а также членом редакционной коллегии Международной научной конференции «Русский язык в контексте культуры» (Могилев, 10–11 ноября 2009 г.); Международной научной конференции «Кулешовские чтения» (Могилев, 27–28 апреля 2011 г.).

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 3 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Болтовская, Е. А. Стилистика и культура речи : тесты / Е. А. Болтовская, Т. В. Мосейчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – 40 с.
- Болтовская, Е. А. Введение в славянскую филологию : учебно-методические материалы / авт.-сост. Е. А. Болтовская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – 44 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Кузинова (Болтовская), Е. А. Компаративные формы прилагательных в поэтическом дискурсе Анны Ахматовой / Е. А. Кузинова // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 85–90.
- Кузинова (Болтовская), Е. А. Семантическая характеристика кратких прилагательных в ранней лирике М. Цветаевой / Е. А. Кузинова // Русский язык и литература. – 2004. – № 2. – С. 111–118.
- Болтовская, Е. А. Актуализация эстетических возможностей относительных прилагательных в лирике А. Ахматовой и М. Цветаевой / Е. А. Болтовская //

Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 4(22). – С. 95–98.

Статьи в научных сборниках:

- Болтовская, Е. А. Эстетический потенциал имен прилагательных в зрелом творчестве М. Цветаевой / Е. А. Болтовская // Acta albaruthenica, rossica, polonica. Беларуская-руская-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія : VII Міжнародная навуковая канферэнцыя : зб. навук. артыкулаў ; пад агул. рэд. Г. М. Мезенка. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2006. – С. 183–186.
- Болтовская, Е. А. Эстетические возможности полных форм прилагательных в идиолекте А. Ахматовой / Е. А. Болтовская // Текст. Язык. Человек : сб. науч. трудов : в 2 ч. ; отв. ред. С. Б. Кураш, В. Ф. Русецкий. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2007. – Ч. 1. – С. 132–134.
- Болтовская, Е. А. Творческие принципы А. Ахматовой и М. Цветаевой / Е. А. Болтовская // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 227–230.
- Болтовская, Е. А. Ключевые прилагательные в идиолекте А. Ахматовой / Е. А. Болтовская // Текст. Язык. Человек : неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете им. И. П. Шамякина : сб. науч. трудов : в 2 ч. / МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол. С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2011. – Ч. 2. – С. 32–34.
- Болтовская, Е. А. Организация научно-исследовательской работы студентов-филологов / Е. А. Болтовская // Качество языкового и литературного образования : содержание и методика обучения : сб. науч. статей. – Минск : РИВШ, 2011. – С. 126–130.
- Болтовская, Е. А. Реализация «петербургского мифа» в поэзии Константина Михеева / Е. А. Болтовская // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац. пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 136–143.
- Болтовская, Е. А. Образ Петербурга в поэтических текстах Константина Михеева / Е. А. Болтовская, О. А. Лавшук // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей по материалам III Международной научной конференции, 14–15 октября 2011 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – С. 38–41.

БОРБАТ Таццяна Івануна



Нарадзілася 27 снежня 1968 г. у п. Вымач Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці. У 1991 г. з адзнакай скончыла філалагічны факультэт МДПІ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». З 1991 па 1993 г. выкладала беларускую мову і літаратуру ў школах г. Бабруйска і г. Магілёва. З 1993 г. працуе на кафедры беларускай літаратуры МДПІ (з 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова – старшым выкладчыкам (1993–2005), дацэнтам (з 2005 г.).

У 1996 г. паступіла і ў 2003 г. скончыла аспирантуру пры кафедры беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя М. Танка па спецыяльнасці «Беларуская літаратура». У 2004 г. пры БДУ абараніла кандыдацкую дысертацыю «Творчасць Сяргея Грахоўскага: асаблівасці ідэйна-мастацкай эвалюцыі» (навуковы кіраўнік – кандыдат філалагічных навук М. Ф. Шаўлоўская). Кандыдат філалагічных навук (2004). Дацэнт (2008).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае: «Гісторыя беларускай літаратуры: 1900–1930 гг.», «Гісторыя беларускай літаратуры: 1931–1956 гг.», «Гісторыя беларускай літаратуры: 1957–2000 гг.», «Сучасны літаратурны працэс», «Методыка выкладання беларускай літаратуры ў сярэдняй школе» і інш.

Сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя беларускай літаратуры; сучасны літаратурны працэс; методыка выкладання беларускай літаратуры ў сярэдняй школе і інш.

У перыяд з 2004 па 2011 г. падрыхтавала 7 прызёраў рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.

Удзельніца больш за 30 навуковых канферэнцый, у тым ліку 19 міжнародных.

Аўтар 50 навуковых і навукова-метадычных публікацый (з іх 16 – у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Вучэбны дапаможнік з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Беларуская дзіцячая літаратура : вучэбны дапаможнік ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. – Мінск : Вышэйшая школа, 2007. – 688 с. [суаўт.]. [*Даручана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях «Пачатковая адукацыя», «Пачатковая адукацыя. Дадатковая спецыяльнасць»*]

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Борбат, Т. І. Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў па курсе «Гісторыя беларускай літаратуры XX ст. 1929–1956 гг.» / Т. І. Борбат, І. М. Кульбянкова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – 61 с.
- Борбат, Т. І. Вернутая літаратура : метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў / Т. І. Борбат. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – 44 с.
- Борбат, Т. І. Кантрольныя заданні па курсе «Гісторыя беларускай літаратуры XX ст.» / Т. І. Борбат, М. М. Караткоў, І. М. Кульбянкова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова. – С. 3–32.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Борбат, Т. І. Эпоха і маста к: паэзія С. Грахоўскага канца 20-х – першай паловы 30-х гадоў XX ст. / Т. І. Борбат // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2000. – № 2-3(6). – С. 119–124.
- Борбат, Т. І. Этычная канцэпцыя існавання чалавека ў прозе С. Грахоўскага : на матэрыяле аўтабіяграфічнай аповесці «Зона маўчання» / Т. І. Борбат // *Весці БДПУ*. – 2001. – № 3. – С. 107–113.
- Борбат, Т. І. Пейзаж у паэтычных творах С. Грахоўскага / Т. І. Борбат // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2001. – № 1 (8). – С. 102–108.
- Борбат, Т. І. Спецыфіка рэцэпцыі паэтычнага зборніка С. Грахоўскага «Дзень нараджэння» у кантэксце часу / Т. І. Борбат // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2004. – № 1. – С. 101–107.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

- Борбат, Т. І. Сповідзь збалелага сэрца... Роздум над сучаснай паэзіяй С. Грахоўскага / Т. І. Борбат // *Акрыленыя словамі : зб. артыкулаў, успамінаў, падрыхтаваны на аснове матэрыялаў рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 1999 года, Магілёў, 1999 г. / МДУ ; рэдкал. М. В. Абабурка [і інш.]. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – С. 34–40.*
- Борбат, Т. І. Апавяданне С. Грахоўскага «А маці не спіць» у кантэксце маральна-этычных праблем / Т. І. Борбат // *У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац, прысвечаных 90-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – Вып. 1 : Філалогія. – С. 35–43.*
- Борбат, Т. І. Паэтычныя пошукі С. Грахоўскага канца 1980–1990-х гадоў / Т. І. Борбат // *У ракурсе су-*

часнага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Вып. 2 : Філалогія. – С. 39–46.

- Борбат, Т. І. Новыя тэндэнцыі ў мастацкім адлюстраванні падзей Другой сусветнай вайны ў рускай прозе 1990–2000-х гг. / Т. І. Борбат, М. І. Чмаравы // *Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 172–175.*
- Борбат, Т. І. «У душы я нясу гнеў і жалюбу зямлі...» : тэма Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / Т. І. Борбат, М. І. Чмаравы // *Сёмыя Танкаўскія чытанні : да 95-годдзя БДПУ імя Максіма Танка : зб. навук. артыкулаў / БДПУ імя М. Танка ; рэдкал. Г. Я. Адамовіч, Д. В. Дзядко, А. У. Жардзэцкая [і інш.], адк. рэд. С. С. Шумчык. – Мінск : БДПУ імя М. Танка, 2010. – С. 23–27.*
- Борбат, Т. І. «У свеце знаюць смутак Лідзіцэ. І Ардур у горкай скрусе...» : мастацкае асэнсаванне тэмы Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / Т. І. Борбат, М. І. Чмаравы // *У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 114–119.*

БУБЕНЦОВА Елена Ивановна



Родилась 28 мая 1955 г. в г. Советске (Калининградская область, Россия). В 1976 г. с отличием окончила филологический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». Работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова с 1979 г. на кафедре

русской и зарубежной литературы – в должности преподавателя (1982–1983); в должности старшего преподавателя (1983–1999); в должности доцента (с 1999 г.).

В 1985 г. поступила и в 1988 г. закончила аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Западно-европейская литература, литература США и Австралии». В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию «Поэтическая книга Карла Сэндберга «Народ, Да!» (1936). Опыт эпопея» (научный руководитель – доктор филологических наук Н. А. Анастасьев). Кандидат филологических наук (1997). В 2003 г. прошла нострификацию в ВАК Республики Беларусь. Доцент (2003).

С 1985 г. – член российского «Общества по изучению американской культуры». С 1989 по 1999 г. руководила популярным среди студентов научно-литературным объединением «Любители зарубежной литературы». С 1999 г. является руководителем литературно-художественного салона факультета славянской филологии, где проводится важная научно-исследовательская, учебно- и культурно-образовательная работа, организовываются художественные выставки.

Основные преподаваемые дисциплины: «История зарубежной литературы XIX века», «История зарубежной литературы конца XIX – первой половины XX века», «История современной зарубежной литературы».

Сфера научных интересов: история западноевропейской и американской литературы.

Участник более 50 научных конференций, в том числе – 23 международных, из них зарубежных – 12.

Автор почти 60 научных работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Бубенцова, Е. И. Поэзия французского символизма : методические рекомендации по курсу западноев-

ропейской литературы конца XIX–XX вв. / Е. И. Бубенцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 56 с.

- Бубенцова, Е. И. Мифологизм в западноевропейской литературе XX века : методические рекомендации по курсу современной западноевропейской литературы / Е. И. Бубенцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Бубенцова, Е. И. «Саморазвивающийся» эпос Америки. Новаторство жанра / Е. И. Бубенцова // Весник МДУ імя А. А. Кулешова. – 2001. – № 1. – С. 78–82.

Статьи в научных сборниках:

- Бубенцова, Е. И. «Трагическая комедия» или «трагикомический миф» : к проблеме жанровой специфики поэтической книги Карла Сэндберга «Народ, Да!» / Е. И. Бубенцова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – Вып. 1 : Філалогія. – С. 106–112.
- Бубенцова, Е. И. Миф «американской мечты» и его художественное осмысление в поэзии Карла Сэндберга / Е. И. Бубенцова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Вып. 2 : Філалогія. – С. 166–172.
- Бубенцова, Е. И. Автор и повествователь в поэтическом эпосе Америки : на примере творчества У. Уитмена и К. Сэндберга / Е. И. Бубенцова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – Вып. 3 : Філалогія. – С. 100–110.
- Бубенцова, Е. И. Мифологизация истории как одна из констант специфики американского стихотворного эпоса / Е. И. Бубенцова // Романовские чтения : сб. трудов Международной научной конференции. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 170–171.
- Бубенцова, Е. И. К проблеме соотношения воображаемого и реального в западноевропейской и американской поэзии начала XX века / Е. И. Бубенцова // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 179–183.
- Бубенцова, Е. И. «Листья травы» У. Уитмена как национальный поэтический канон / Е. И. Бубенцова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 70–77.

ВИНОГРАДОВА Инна Карповна

Родилась 30 марта 1936 г. в г. Сенно Витебской области. В 1954 г. окончила среднюю школу в г. Коломне Московской области. 1955–1960 гг. обучалась на историко-филологическом факультете Коломенского пединститута Московской области. Получила специальность учителя русского языка и литературы, истории. Работала учителем русского языка, литературы и истории в Алтайском крае. Затем в 1961 г. – в Витебской области воспитателем в Богусhevском детском санатории, а в 1962–1964 гг. – учителем истории, русского языка и литературы в Яновской средней школе Витебской области. С 1967 г. профессиональная судьба связана с Могилевским государственным педагогическим институтом им. А. А. Кулешова, где работала в должности лаборанта и ассистента кафедры русской и зарубежной литературы, старшего



преподавателя, доцента. В 1983 г. исполняла обязанности заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы. До 2001 г. читала лекции по детской литературе, теории литературы, введению в литературоведение. С 2001 г. – на заслуженном отдыхе.

С 1972 по 1976 г. являлась аспиранткой БГУ по специальности «Советская литература». В 1981 г. защитила кандидатскую диссертацию в Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина на тему «Идейно-эстетическое своеобразие современной публицистики для детей». Кандидат филологических наук (1981). Доцент (1986).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Виноградова, И. К. Методические указания к программе по детской литературе для студентов факультета дошкольного воспитания / И. К. Виноградова. – Могилев : МГПИ, 1982. – 24 с.
- Виноградова, И. К. Методические рекомендации по курсу «Современная детская литература» для студентов ОЗО дошкольного факультета / И. К. Виноградова. – Могилев : МГПИ, 1983. – 8 с.
- Методические материалы по вопросам преподавания русской литературы в высшей школе : сб. ст. / М-во высш. и сред. спец. образования БССР. Учеб.-метод. каб. и др. ; редкол. : И. П. Кохно (ред.) и др. – Минск : [б. и.], 1986. – 100 с. [соавт.]
- Виноградова, И. К. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Введение в литературоведение» для студентов 1 курса филологического факультета / И. К. Виноградова. – Могилев : МГПИ, 1986. – 24 с.
- Виноградова, И. К. Эстетическое воспитание молодежи на примере изучения жизни и творчества А. Гайдара / И. К. Виноградова // Пути и средства совершенствования подготовки педагогических кадров и работников дошкольных учреждений : метод. рекомендации. – Могилев : МГПИ, 1988. – Ч. 2. – С. 125–126.
- Виноградова, И. К. Публицистика К. М. Симонова (к вопросу о нравственно-патриотическом потенциале книги «Друзья и Враги») / И. К. Виноградова // Методические рекомендации к изучению К. Симонова в вузе и школе. – Могилев : МГПИ, 1988. – С. 17–20.
- Виноградова, И. К. О некоторых индивидуальных особенностях употребления эпитетов в лирике А. А. Кулешова / И. К. Виноградова // Аркадзь Куляшоў. Вывучэнне твчасці ў ВНУ і школе. Метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў філалагічнага факультэта і настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры сярэдніх школ. – Магілёў : МДПІ, 1988. – Ч. 2. – С. 10–12.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Виноградова, И. К. О некоторых особенностях стиля М. Пришвина как детского писателя / И. К. Виноградова // Литература в школе. – 1983. – № 3. – С. 19–21.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Виноградова, И. К. Изучение композиции литературного произведения / И. К. Виноградова // Межвузовский сборник БГУ им. В. И. Ленина. – Минск, 1985. – С. 168–171.
- Виноградова, И. К. О некоторых особенностях стиля М. Пришвина, детского писателя / И. К. Виноградова // Пришвин в вузе и школе. – Воронеж, 1986. – С. 60–68.
- Бесчеревных, Ю. С. Нравственный идеал в любовной лирике М. Ю. Лермонтова / Ю. С. Бесчеревных, И. К. Виноградова // М. Ю. Лермонтов. Проблемы идеала : сб. науч. трудов ; под ред. И. П. Щельбыкина. – Куйбышев – Пенза, 1989. – С. 18–28.
- Виноградова, И. К. «Конечно пушкинской весной вторично внукам, нам, не жить» / И. К. Виноградова // Пушкин и национальные литературы (к 200-летию со дня рождения) : материалы республиканской научной конференции. – Могилев, 1999. – С. 35–37.

ДЗЯНІСАЎ Уладзімір Сяргеевіч



Нарадзіўся 25 снежня 1958 г. ў в. Сіпайлы Бялыніцкага раёна Магілёўскай вобласці. У 1980 г. скончыў філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». З 1987 г. працуе на кафедры беларускай мовы МДПІ (з 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова – асістэнтам (1987–1989), старшым выкладчыкам (1989–2001), з 2001 г. –

дацэнтам. З 1993 г. – намеснік дэкана факультэта славянскай філалогіі па вучэбнай рабоце.

У 1982 г. паступіў і ў 1985 г. скончыў аспірантуру Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР (пры сектары сучаснай беларускай літаратурнай мовы) па спецыяльнасці «Беларуская мова». У 1998 г. у ГДУ імя Ф. Скарыны абараніў кандыдацкую дысертацыю «Эпітэт як моўна-стылістычны сродак у беларускай мастацкай прозе: марфалагічнае выражэнне і стылістычныя функцыі» (навуковыя кіраўнікі – акадэмік АН БССР, доктар філалагічных навук, прафесар М. В. Бірыла і доктар філалагічных навук прафесар В. І. Рагаўцоў). Кандыдат філалагічных навук (1998). Дацэнт (2001).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Сучасная беларуская мова», «Методыка выкладання беларускай мовы».

Сфера навуковых інтарэсаў: мова мастацкай літаратуры і публіцыстыкі; сінтаксіс і пунктуацыя сучаснай беларускай мовы; методыка выкладання беларускай мовы; лінгвістычны аналіз тэксту; стылістыка.

Удзельнічаў ў выкананні даследаванняў па заказах Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі «Мова беларускай мастацкай літаратуры» (2005–2007), з’ўляецца членам экспертнай камісіі пры абароне кандыдацкіх дысертацый.

Узнагароджаны знакам «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь».

Удзельнік больш за 30 навуковых канферэнцый, у тым ліку 15 міжнародных.

Аўтар больш за 50 навуковых публікацый.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Дзянісаў, У. С. Эпітэт у мове сучаснай беларускай мастацкай прозы : Марфал. выражэнне і лінгвапрагмат. Характарыстыка : матэрыялы да спецкурса / У. С. Дзянісаў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – 41 [1] с.
- Дзянісаў, У. С. Эпітэт у сучаснай беларускай прозе: матывацыя і стылістычныя функцыі : матэрыялы да спецкурса / У. С. Дзянісаў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – 66 с.
- Избранные тесты : из опыта вступительных испытаний 2003 года в МГУ им. А. А. Кулешова / сост. В. С. Денисов [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 268 с. [соавт.].

Артыкулы ў часопісах, навуковых зборніках:

- Дзянісаў, У. С. Эпітэт у апавяданнях М. Лынькова / У. С. Дзянісаў // Народная асвета. – 1985. – № 12. – С. 68–70.
- Дзянісаў, У. С. Эпітэты ў ранніх апавяданнях К. Чорнага / У. С. Дзянісаў // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 6. – С. 30–34.
- Дзянісаў, У. С. Стылістычныя функцыі эпітэтаў у творах мастацкай літаратуры / У. С. Дзянісаў // Роднае слова. – 1995. – № 1. – С. 29–31.
- Дзянісаў, У. С. Вельмі прыкметны кампанент: эпітэт у пейзажных замалёўках Васіля Быкава / У. С. Дзянісаў // Роднае слова. – 1995. – № 10. – С. 51–55.

- Дзянісаў, У. С. Матывацыя і стылістычная функцыя эпітэтаў у творах М. Лынькова / У. С. Дзянісаў // Беларуская мова : межведаственны зб. навук. прац. / рэдкал. У. В. Анічэнка [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 1999. – Вып. 24. – С. 131–142.
- Дзянісаў, У. С. Эпітэт : праблемы вызначэння і вывучэння / У. С. Дзянісаў // Terra Alba. Праблемы беларускай літаратуразнаўства : да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова / рэд. С. І. Даніленка, Я. Я. Іваноў ; рэдкал. Я. І. Клімуць [і інш.]. – Мінск : Маладзёжнае навуковае таварыства, 2000. – С. 301–303.
- Дзянісаў, У. С. Эпітэт-прыслоўе як лінгвапрагматычны сродак у мове мастацкай літаратуры / У. С. Дзянісаў // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова / Могилев. гос. ун-т им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. – С. 70–73.

ДУКТАВА Любоў Георгіеўна

Нарадзілася 2 снежня 1976 г.

ў п. Колас Быхаўскага раёна Магілёўскай вобласці. У 1998 г. скончыла філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Руская мова і літаратура». З 1999 г. працавала выкладчыкам на кафедры беларускай літаратуры, з 2003 г. – старшым выкладчыкам. З 2007 г. – старшы выкладчык, з 2009 г. – дацэнт кафедры журналістыкі.

З 2000 па 2003 г. – аспірант кафедры беларускай літаратуры МДУ імя А. А. Куляшова. У 2005 г. у БДУ абараніла кандыдацкую дысертацыю «Мастацкая анімалістыка ў беларускай літаратуры другой паловы XX стагоддзя» (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук прафесар А. І. Бельскі). Кандыдат філалагічных навук (2005). Дацэнт (2009).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Гісторыя журналістыкі», «Асновы журналістыкі», «Тэорыі і методыцы журналісцкай творчасці», «Рэпарцёр службы навін», «Праблематыка СМІ», «Беларуская вуснай народная творчасць».

Сфера навуковых інтарэсаў: мастацкая анімалістыка ў беларускай літаратуры XX стагоддзя; гісторыя і сучасны стан перыядычнага друку Магілёўскай вобласці.

Кіраўнік і выканаўца гранта Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў («Навука–М») «Архетыпы і топасы ў сучаснай мастацкай літаратуры Беларусі» (2003–2005, № 20032433), выканаўца задання Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў («Беларуская мова і літаратура») «Менталітэт і каштоўнасныя арыентацыі беларусаў у творчасці Якуба Коласа» (2006–2010, № 20065193), задання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў («Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава») «Беларуская дзіцячая літаратура: гісторыка-тэарэтычны аспект яе вывучэння і выкладання» (2011–2013, № 20112344). Удзельнік аўтарскага калектыву па стварэнні пасляслоўяў да Збору твораў Івана Шамякіна (праграма ДНУ «Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы»), які выпускаецца ў сувязі з распараджэннем Прэзідэнта «Аб увекавечанні памяці народнага пісьменніка Шамякіна І. П.» (ад 15.05.2006 г., № 177).

У 2010 г. падрыхтавала прызёра рэспубліканскага конкурса студэнцкіх навуковых работ.

Удзельнік больш за 25 навуковых канферэнцый, у т.л. больш за 14 міжнародных.

Аўтар больш за 40 навуковых публікацый.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Манаграфіі:

- Дуктава, Л. Г. Мастацкая анімалістыка ў беларускай літаратуры другой паловы XX стагоддзя : ма-

награфія / Л. Г. Дуктава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 184 с.

Вучэбны дапаможнік з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Васіль Зуёнак / Л. Г. Бараноўская // Беларуская дзіцячая літаратура : вучэбны дапаможнік / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. – Мінск : Вышэйшая школа, 2007. – С. 606–627. **[Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях «Пачатковая адукацыя», «Пачатковая адукацыя. Дадатковая спецыяльнасць»]**

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Асновы журналістыкі : метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў / Л. Г. Бараноўская. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 66 с.
- Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Гісторыя беларускай журналістыкі : метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў / Л. Г. Бараноўская. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 36 с.
- Кантрольныя заданні па вучэбнай дысцыпліне «Гісторыя беларускай журналістыкі» / аўт.-склад. Л. Г. Бараноўская (Дуктава). – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – 56 с.
- Кантрольныя заданні па вучэбнай дысцыпліне «Асновы журналістыкі» / аўт.-склад. Л. Г. Бараноўская (Дуктава). – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – 60 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях ВАК:

- Бараноўская, Л. (Дуктава) Анімалістычная тэма ў беларускай літаратуры / Л. Бараноўская // Беларуская мова і літаратура. – 2002. – № 1. – С. 59–64.
- Бараноўская, Л. (Дуктава) Свет фауны пасля Чарнобыля ў апавесці В. Казько «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел» / Л. Г. Бараноўская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 1 (8). – С. 78–82.
- Бараноўская, Л. (Дуктава) З любоўю і спагадай!: Ідэйна-мастацкая трактоўка вобразаў фауны ў паэзіі Янкі Сіпакова / Л. Бараноўская // Роднае слова. – 2003. – № 6. – С. 21–23.
- Бараноўская, Л. (Дуктава) Сэнсавае аб'ёмнасць паэмы «Одзіум» Я. Сіпакова / Л. Бараноўская // Роднае слова. – 2003. – № 12. – С. 21–22.
- Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Архетыпічная аснова і ідэйна-мастацкая трактоўка анімалістычных вобразаў у беларускай літаратуры XX стагоддзя / Л. Г. Бараноўская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 4. – С. 98–101.
- Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Вызначэнне тэрміна «мастацкая анімалістыка» / Л. Г. Бараноўская // Весці НАН Беларусі. Сер., Гуманітарных навук. – 2005. – № 1. – С. 101–105.
- Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Беларуская мастацкая анімалістыка: асаблівасці станаўлення і развіцця / Л. Г. Бараноўская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 1. – С. 133–139.
- Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Поруч з чалавекам: сістэма анімалістычных вобразаў у беларускай літаратуры другой паловы XX стагоддзя / Л. Г. Бараноўская // Роднае слова. – 2008. – № 3. – С. 18–20.
- Дуктава, Л. Г. Художественная анімалістыка : к вопросу определения термина (на примере произведений белорусской литературы XX века) / Л. Г. Дуктава // Питання літаратуразнаўства : наук. збірнік / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – Вып. 79. – С. 275–282.
- Дуктава, Л. Г. Асаблівасці стварэння вобразнага свету ў апавесці Алесь Наварыча «Цікаванне вялікага звера» / Л. Г. Дуктава // Украінське мовознаўство : міжвідомчы наук. збірнік / редкол. А. К. Мой-

мисенко [і інш.] – Київ : Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2011. – С. 145–150.

Артыкулы ў часопісах, навуковых зборніках:

- Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Выхаванне пацукця эмпатыі ў дзяцей пры вывучэнні мастацкай анімалістыкі ў VI класе : на прыкладзе апавядання «Алені» І. Пташнікава / Л. Г. Бараноўская // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе : новыя падыходы і тэндэнцыі : зб. навук. артыкулаў / уклад. А. І. Бельскі ; рэдкал. Г. У. Пальчык [і інш.]. – Мінск : НІА, 2008. – С. 16–19.
- Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Іван Навуменка – пісьменнік-анімаліст / Л. Г. Бараноўская // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі : зб. навук. артыкулаў / рэдкал. Т. І. Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.] ; уклад. А. І. Бельскі. – Мінск : РІВШ, 2006. – С. 114–118.
- Бараноўская, Л. (Дуктава) Мастацкі анімалізм у прозе Кузьмы Чорнага / Л. Г. Бараноўская // Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага : зб. навук. артыкулаў / рэдкал. У. В. Рагойша (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2001. – С. 66–69.
- Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Міфапаэтычная аснова мастацкай анімалістыкі ў беларускай літаратуры другой паловы XX стагоддзя / Л. Г. Бараноўская // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжжафедэральны зб. навук. прац / пад рэд. А. М. Макарэвіча [і інш.]. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Вып. 2 : Філалогія. – С. 53–60.
- Дуктава, Л. Г. Адлюстраванне праблем жыцця Паўла Вятрэнькі праз адлюстраванне праблем часу ў апавесці «Зона павышанай радыяцыі» І. Шамякіна / Л. Г. Дуктава // У ракурсе сучаснага існавання : творчая спадчына Івана Шамякіна : міжжафедэральны зб. навук. прац / пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 4 : Філалогія. – С. 236–248.
- Дуктава, Л. Г. Специфика отражения действительности сквозь призму сакрального в повести В. Казько «Спаси и помилуй нас, черный аист» / Л. Г. Дуктава // Россия и мир: вчера, сегодня, завтра : слово в процессе коммуникации : сборник / Московский гуманитарный институт Е. Р. Дашковой ; редкол. Л. В. Тычинина (отв. ред.) [и др.]. – Москва : МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2011. – С. 145–152.
- Дуктава, Л. Г. «Жыццё навокал такое віхурае...» / Л. Г. Дуктава // Шамякін, І. Зборнік твораў : у 23 т. / І. Шамякін ; падрыхт. тэкстаў і камент. Н. Гальго, В. Назарава, А. Шамякінай ; паслясл. Л. Дуктавай ; НАН Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. – Т. 7 : Апавесці, 1996–1998. – С. 421–454.

ЕЎМЯНЬКОЎ Віталь Іванавіч

Нарадзіўся 5 чэрвеня 1977 г. ў г. Магілёве. У 1999 г. скончыў філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура. Руская мова і літаратура». Атрымаў дыплом з адзнакай. Працаваў выкладчыкам (1999–2002), старшым выкладчыкам (2005–2007) кафедры беларускай літаратуры. З 2007 г. – старшы выкладчык, дацэнт (з 2008 г.) кафедры журналістыкі МДУ імя А. А. Куляшова.

У 2002 г. паступіў і ў 2005 г. скончыў аспірантуру МДУ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская літаратура». У 2007 г. у БДУ абараніў кандыдацкую дысер-



тацью «Адам Міцкевіч і духоўна-эстэтычныя пошукі ў літаратуры Беларусі XIX ст.» з прысваеннем дзвюх навуковых спецыяльнасцей («10.01.01 – Беларуская літаратура», «10.01.03 – Літаратура народаў краін замежжа (польская літаратура). Навуковы кіраўнік – кандыдат філалагічных навук І. С. Шпакоўскі. Кандыдат філалагічных навук (2007). Дацэнт (2011).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Гісторыя беларускай літаратуры старажытнага перыяду», «Гісторыя беларускай літаратуры XIX ст.», «Тэорыя літаратуры», «Літаратурнае рэдагаванне», «Гісторыя журналістыкі».

Сфера навуковых інтарэсаў: літаратура і гісторыя Рэчы Паспалітай; польскамоўная літаратура Беларусі і Украіны XVIII – XIX стст.; гісторыя Віленскай навучальнай акругі ў першай чвэрці XIX ст.

З 2007 па 2011 г. падрыхтаваў 7 прызёраў рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.

Удзельнік больш за 20 навуковых канферэнцый, у т.л. больш за 15 міжнародных.

Аўтар 1 манаграфічнай работы, больш за 40 артыкулаў, 1 аповесці і 2 апавяданняў.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Манаграфіі:

- Еўмянькоў, В. І. Адам Міцкевіч і духоўна-эстэтычныя пошукі ў літаратуры Беларусі XIX стагоддзя : манаграфія / В. І. Еўмянькоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – 169 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях ВАК:

- Еўмянькоў, В. І. Гісторыя «славянскасці» ў творчасці Адама Міцкевіча / В. І. Еўмянькоў // Весці БДПУ. Сер. 1, Філалогія. – 2005. – № 2. – С. 88–90.
- Еўмянькоў, В. І. Дыялектыка добра і зла ў кантэксце эстэтыкі і тэорыі рамантызму / В. І. Еўмянькоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 1(20). – С. 73–76.
- Еўмянькоў, В. І. Канфлікт гнэсеалогіі у творчасці А. Міцкевіча Віленска-Ковенскага перыяду / В. І. Еўмянькоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 1(20). – С. 73–76.
- Еўмянькоў, В. І. Канфлікт гнэсеалогіі у творчасці А. Міцкевіча Віленска-Ковенскага перыяду / В. І. Еўмянькоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 2-3(21). – С. 97–101.
- Еўмянькоў, В. І. «Тарас Бульба» М. В. Гоголя і гістарычныя рэаліі Рэчы Паспалітай XVIII ст. / В. І. Еўмянькоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2011. – № 1(37). – С. 69–74.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях, навуковых зборніках:

- Еўмянькоў, В. І. «Пан Тадэвуш» – здабытак на сумежжы культур / В. І. Еўмянькоў // Акрыленыя словам : зб. артыкулаў, успамінаў, падрыхтаваны на аснове матэрыялаў рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 1999 года ; рэд. Я. І. Клімуць. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – С. 45–48.
- Еўмянькоў В. І. Старажытнагабрэйская канцэпцыя злой сутнасці Яхвэ ў кантэксце творчасці Адама Міцкевіча // VI навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С. М. Некрашэвіча : зб. навук. артыкулаў, Гомель, 23 мая 2003 г. / ГДУ ; гал. рэд. А. А. Станкевіч. – Гомель : ГДУ, 2003. – С. 283–287.
- Еўмянькоў В. І. Вобраз Міхала Валадковіча ў беларускай літаратуры XIX ст. // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжафедэральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Вып. 2 : Філалогія. – С. 60–67.
- Еўмянькоў В. І. Спецыфіка асэнсавання зла : Літва-Беларусь, Расія і Еўропа ў дрэздэнскіх «Дзядях» А. Міцкевіча / В. І. Еўмянькоў // Восточнославянские языки в европейском языковом контексте : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции, 24–25 октября 2007 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. – С. 214–220.

- Еўмянькоў В. І. Спецыфіка вырашэння праблемы тэадыцэі ў паэме А. Міцкевіча «Дзяды»/«Dziady» / В. І. Еўмянькоў // Рэлігія і грамадства – 2 : актуальныя праблемы сучаснага рэлігіяўвядзення : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 70–72.
- Еўмянькоў, В. І. Сарматы ў літаратуры Беларусі і Польшчы перыяду Асветніцтва / В. І. Еўмянькоў // Беларуская літаратуразнаўства ; пад. агул. рэд. Л. Д. Сіньковай. – Мінск : БДУ, 2008. – С. 87–92.
- Еўмянькоў, В. І. Валенрадызм як феномен польска (беларуска)-расійскага літаратурнага ўзаемадзеяння ў першай палове XIX ст. / В. І. Еўмянькоў // Интегративные функции русского языка и культуры в системе непрерывного образования Беларуси, России, Украины : сб. науч. статей по материалам Международной научно-практической конференции, 16 мая 2008 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 152–157.
- Еўмянькоў, В. І. Феномен каталіцкага касцёла ў польскай і беларускай духоўнай прасторы XVIII–XIX ст. / В. І. Еўмянькоў // Рэлігія і грамадства : актуальныя праблемы сучаснага рэлігіяўвядзення : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 112–116.
- Еўмянькоў, В. І. Рэч Паспалітая і спецыфіка адлюстравання яе заняпаду ў літаратуры Польшчы і Беларусі першай паловы XIX ст. / В. І. Еўмянькоў // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Иванова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – С. 142–151.
- Еўмянькоў, В. І. Традыцыі польскамоўнай літаратуры Беларусі ў творчасці Янкі Купалы (вобразы-архетыпы ў драме «Раскіданае гняздо») / В. І. Еўмянькоў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. У. І. Каялы. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 46–51.
- Еўмянькоў, В. І. Касцёл як славянскі рай і спосабы яго ацалення ў публіцыстыцы Кастуся Каліноўскага / В. І. Еўмянькоў // Рэлігія і грамадства – 4 : сб. науч. трудов / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 35–37.
- Еўмянькоў, В. І. Спецыфіка адлюстравання Другой Сусветнай вайны ў раманах Чэслава Мілаша «Zdobycie władzy»/«Здабыццё ўлады» / В. І. Еўмянькоў // Романовские чтения – 5 : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. Н. М. Пурышевой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 171–172.
- Еўмянькоў, В. І. «Грамада зорак «Карона» / В. І. Еўмянькоў // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 179.
- Еўмянькоў, В. І. «Дзве песні» / В. І. Еўмянькоў // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 196.
- Еўмянькоў, В. І. «Іван Морозов. Красный звон» / В. І. Еўмянькоў // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 239.
- Еўмянькоў, В. І. «Карлик и человек» / В. І. Еўмянькоў // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 272.
- Еўмянькоў, В. І. «Мы гаворым удвух пры агні ў цішыне» / В. І. Еўмянькоў // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 357.

- Еўмянькоў, В. І. «На беларускія тэмы» / В. І. Еўмянькоў // *Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 362.*
- Еўмянькоў, В. І. «Пугач» / В. І. Еўмянькоў // *Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 433.*
- Еўмянькоў, В. І. «Роман Трыстана і Ізольды в изложении Ж. Бедье» / В. І. Еўмянькоў // *Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 447.*
- Еўмянькоў, В. І. «Русалка» / В. І. Еўмянькоў // *Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 449.*
- Еўмянькоў, В. І. «Теофиль Готье. Эмали и камеи» / В. І. Еўмянькоў // *Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 496.*
- Еўмянькоў, В. І. «У небе – ля хмары грымотнай – празрыстая, лёгкая хмара» / В. І. Еўмянькоў // *Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 508.*
- Еўмянькоў, В. І. «Уж синее небо темнеет» / В. І. Еўмянькоў // *Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 511.*
- Еўмянькоў, В. І. «Чудо маленького Петрика» / В. І. Еўмянькоў // *Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 552.*

Иванов Алексей Валерьевич

Родился 9 октября 1964 г. в Несвиже Минской области. После окончания в 1990 г. филологического факультета Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература» распределен на кафедру русской и зарубежной литературы, поступил в аспирантуру. С 1995 г. работает на кафедре русской и зарубежной литературы МГУ им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (1995–1998), доцентом (с 1998 г.). В 1998–2005 гг. – начальник научно-исследовательского сектора. В 2006–2007 гг. – проректор по учебной работе. С 2007 г. – проректор по научной работе.



В период с 1992 по 1995 гг. учился в аспирантуре БГУ на кафедре русской литературы. В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию «Поэтика примитивизма в русском авангарде XX века: обзоры и неоавангард 1960–80-х годов» (научный руководитель – кандидат филологических наук доцент Д. В. Федоров). Кандидат филологических наук (1997), доцент (2003).

На факультете славянской филологии и факультете иностранных языков читал курсы «История русской литературы XX века», «Современный литературный процесс», «История зарубежной литературы». Основные преподаваемые дисциплины в настоящее время: «Теория литературы», «Введение в литературоведение».

Научные интересы в настоящее время: русскоязычная литература Беларуси.

Исполнитель задания «Региональный учебный комплекс как основа непрерывного педагогического образования» ГПОФИ «Непрерывное образование» (2005); отраслевого

задания Министерства образования Республики Беларусь «Классический университет как центр учебно-методического комплекса в системе непрерывного инновационного гуманитарного, социально-экономического и идеологического образования в регионе» (2008–2009); отраслевого задания Министерства образования Республики Беларусь «Научное обоснование места и роли общественных объединений и политических партий в формировании гражданского общества в Республике Беларусь» (2010). Руководитель отдельного проекта Министерства образования Республики Беларусь «Русскоязычная литература Беларуси: генезис и образовательный потенциал» (2009–2011); задания «Русскоязычная литература Беларуси в системе межкультурных взаимодействий» государственной программы научных исследований «История, культура, общество, государство» (2011–2013).

Выступал оппонентом на защитах кандидатских диссертаций. Является научным руководителем магистерских диссертаций. Редактор материалов студенческих научных конференций, научных конференций, проводимых в университете, рецензент ряда учебных пособий, включая издания БГУ. Читал лекции по проблемам преподавания русской литературы в Могилевском областном Институте развития образования, лицеях и гимназиях г. Могилева.

С апреля 2006 г. – ученый секретарь с белорусской стороны Международной ассоциации вузов приграничных областей Беларуси и России. Член топонимической комиссии Могилевского городского исполнительного комитета.

Входит в состав секции филологических дисциплин государственной комиссии по подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере.

Является одним из инициаторов и организаторов Центра русистики, Центра информационных ресурсов французского языка, Центра немецкого языка и культуры, Регионального центра коллективного пользования исследовательским оборудованием и приборами.

Поддерживает активные связи с посольствами Российской Федерации, Германии, Франции по организации совместных гуманитарных мероприятий. Постоянно принимает участие в организации научно-образовательных мероприятий совместно с Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь, Фондом «Русский Мир».

Руководитель нескольких кинопроектов студии «Взгляд», один из которых, фильм «Салтановские Фермопилы», получил II место на Московском международном фестивале.

На протяжении ряда лет являлся членом жюри олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», а также членом жюри республиканского этапа олимпиады школьников по русскому языку.

Член президиума Белорусского общественного объединения преподавателей русского языка и литературы.

Награжден Благодарственным письмом Президента Республики Беларусь, Грамотой Министерства образования Республики Беларусь и др.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. 25 международных, из них 10 – зарубежных (Россия, Украина).

Автор более 70 научных и учебно-методических публикаций (из них 3 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Иванов, А. В. Авангардистские группы в русской литературе второй половины XX века : учебное пособие для студентов-филологов / А. В. Иванов. – Могилев, 1998. – 53 с.
- Иванов, А. В. Учебное пособие по изучению литературоведческих методологий XX века (психоаналитическая критика, структурализм, структурно-семиотический метод, мифологическая критика) : для студентов-филологов / А. В. Иванов. – Могилев, 1998. – 48 с.
- Иванов, А. В. Теория литературы : программа для студентов университета по специальности П.02.06.00 русский язык и литература / А. В. Иванов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 26 с.

Статты в научных сборниках:

- Иванов, А. В. Художественная биография в творчестве К. Г. Паустовского / А. В. Иванов // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневецкого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 73–76.
- Иванов, А. В. «Детское письмо» в сборнике Н. Заболоцкого «Столбцы» / А. В. Иванов // У ракурсе сучаснага асэнсавання. Міжфаедральны зборнік навуковых прац, прысвечаны 90-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова. Філалогія. Вып. 1. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – С. 88–93.
- Иванов, А. В. «Нет, я не барин...»: лирический герой Некрасова в поисках идентичности / А. В. Иванов // Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 207–209.
- Иванов, А. В. Христианский и языческий миф как аргумент в полемике Е. Замятина с А. Блоком / А. В. Иванов // Религия и общество : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 228–241.
- Иванов Е. Е. Итоги республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания русского языка в средней и высшей школе Республики Беларусь» (Могилев, 6-7 декабря 2006 г.) / Е. Е. Иванов, А. В. Иванов // Восточнославянские языки в европейском языковом контексте: Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции (24–25 октября 2007 г.) ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 27–33.
- Иванов, А. В. Проблемы качества литературного образования в контексте изучения русскоязычной литературы Беларуси / А. В. Иванов // Проблемы качества образования и Белоруссии и России в контексте интеграционных процессов : сборник научных трудов. Часть 1 ; сост. и ред. М. И. Вишневецкий, В. В. Мосолов. – М. : ИТИП РАО, 2007. – С. 154–161.
- Иванов, А. В. Преемственность изучения русскоязычной литературы в школе и вузе / А. В. Иванов // Интегративные функции русского языка и культуры в системе непрерывного образования Беларуси, России, Украины : сб. науч. ст. Материалы Международной научно-практической конференции (16 мая 2008) ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2008. – С. 33–37.
- Иванов, А. В. Русская литература в системе школьного литературного образования Республики Беларусь / А. В. Иванов // Проблемы качества образования в Беларуси и России в контексте интеграционных процессов : сб. науч. трудов ; сост. и ред. М. И. Вишневецкий, В. В. Мосолов. Ч. 2. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. – С. 268–280.
- Иванов, А. В. Современная русскоязычная литература в постсоветских странах Азии / А. В. Иванов // Мировой литературный процесс : автор – жанр – стиль : сборник научных трудов ; под общ. ред. Т. В. Синькевич. – Брест : БрГУ, 2009. – С. 146–149.
- Иванов, А. В. Деятельность ученых Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова в области приграничного сотрудничества / А. В. Иванов // Вестник славянских вузов. – № 1. – 2009. – С. 90–95.
- Иванов, А. В. Русская изящная словесность в современной Беларуси / А. В. Иванов // Русские в Беларуси ; сост. А. Н. Андреев. – Минск : Макбел, 2010. – С. 150–162.
- Иванов, А. В. К вопросу о концептуальных основах изучения русской и белорусской литератур в школах Беларуси // А. В. Иванов / III Международный форум русистов стран СНГ и Балтии, Минск, 7–8 декабря 2009 г. : сб. науч. статей / М-во образова-

ния Респ. Беларусь, Посольство Российской Федерации в Респ. Беларусь, НМУ «Нац. ин-т образования» М-ва образования Респ. Беларусь ; под общ. ред. Л. А. Муриной, В. Ф. Русецкого. – Минск : Нац. ин-т образования, 2010. – С. 46–48.

- Иванов, А. В. К вопросу об администрировании и централизации при подготовке научных работников высшей квалификации / А. В. Иванов // Образованные взрослые в контексте развития инновационных образовательных систем : сб. науч. ст. ; под ред. Ж. А. Барсуковой. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. – С. 73–75.
- Иванов, А. В. К вопросу о создании истории русскоязычной литературы Беларуси / А. В. Иванов // У ракурсе сучаснага асэнсавання: міжфаед. зб. навуц. прац Філалогія. Вып. 5 ; пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. – С. 27–31.
- Иванов, А. В. Русскоязычная литература Беларуси : генезис и образовательный потенциал / А. В. Иванов, Е. К. Сычова, О. А. Лавшук // Итоги научных исследований ученых МГУ им. А. А. Кулешова : сб. науч. ст. ; под ред. А. В. Иванова, Е. К. Сычовой. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – С. 232–236.

КАРАТКОУ Мікалай Мікалаевіч



Нарадзіўся 10 кастрычніка 1948 г. у в. Івашня Аршанскага раёна Віцебскай вобласці. У 1976 г. з адзнакай скончыў філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». З 1978 г. працаваў на кафедры беларускай літаратуры МДПІ (з 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова – выкладчыкам (1978–

1980), старшым выкладчыкам (1984–1990), загадчыкам кафедры (1990–2001), дацэнтам (2001–2007) і з 2003 г. разам з тым – кіраўніком секцыі журналістыкі кафедры беларускай літаратуры. З 2007 г. – загадчык кафедры журналістыкі.

Член Савета ўніверсітэта, савета факультэта славянскай філалогіі, рэдкалегіі часопіса «Вестник Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова».

У 1980 г. паступіў і ў 1983 г. скончыў аспірантуру Інстытута літаратуры імя Я. Купалы АН БССР па спецыяльнасці «Літаратура народаў СССР». У 1989 г. там жа абараніў кандыдацкую дысертацыю «Ранняя проза М. Гарэцкага: праблема стылю» (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук М. І. Мушынькі). Кандыдат філалагічных навук (1989). Дацэнт (1998).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Асновы паліграфіі», «Камп'ютэрная вёрстка», «Дызайн газеты», «Прафесійная этыка журналіста», «Літаратурна-мастацкая крытыка».

Сфера навуковых інтарэсаў: беларуская літаратура XX ст.; гісторыя і сучасны стан СМІ Беларусі.

Удзельнік рэалізацыі праграмы па падрыхтоўцы навукова-каментаванага Збору твораў І. Шамякіна ў 23 т. (сумесна з ДНУ «Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы» НАН Рэспублікі Беларусь).

У 1998–2008 гг. прымаў актыўны ўдзел у рэцэнзаванні вучэбных выданняў па беларускай літаратуры для сярэдняй школы па заданню Навукова-метадычнага цэнтру вучэбнай кнігі і сродкаў навучання і Нацыянальнага інстытута адукацыі Міністэрства адукацыі РБ (каля 40 рэцэнзій).

Удзельнік больш за 20 навуковых канферэнцый, у т.л. 5 міжнародных.

Аўтар 5 вучэбна-метадычных публікацый, практычнага дапаможніка па камп'ютэрнай вёрстцы (электронны).

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Караткоў, М. М. Аб эвалюцыі сацыяльных і эстэтычных поглядаў М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Весці АН БССР. Сер., Грамадскіх навук. – 1983. – № 1. – С. 89–95.
- Караткоў, М. М. Аб жанрава-стылявых формах ранняй прозы М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Весці АН БССР. Сер., Грамадскіх навук. – 1984. – № 1. – С. 91–95.
- Караткоў, М. М. Якуб Кірылавіч Усікаў : вучоны, педагог, чалавек / М. М. Караткоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 2-3(15). – С. 235–237.
- Караткоў, М. М. Хто каго «зацокаў», або Цэзар у масцы Гамлета (перачытваючы «Зацоканага апостала» А. Макаёнка) / М. М. Караткоў // Роднае слова. – 2002. – № 12. – С. 11–17.
- Караткоў, М. М. Аўтограф Янкі Журбы / М. М. Караткоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 4 (16). – С. 254–256.
- Караткоў, М. М. Беларус у апавяданні «Роднае карэнне» Максіма Гарэцкага / М. М. Караткоў // Роднае слова. – 2004. – № 2. – С. 20–23.
- Караткоў, М. М. Праўда Боская і людская : ідэйна-вобразная сістэма драмы «Радавыя» Аляксея Дударова / М. М. Караткоў // Роднае слова. – 2009. – № 4 – С. 26–30.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях, часопісах, зборніках навуковых прац:

- Караткоў, М. М. Знаёмства працягваецца / М. М. Караткоў // Польшча. – 1985. – № 9. – С. 218–220.
- Караткоў, М. М. Васілеўскі Пятро / М. М. Караткоў // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 1992. – Т. 1. – С. 327.
- Караткоў, М. М. Гарэцкі Максім / М. М. Караткоў // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 1993. – Т. 2. – С. 148–150.
- Караткоў, М. М. Грыневіч Клім / М. М. Караткоў // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 1993. – Т. 2. – С. 267–268.
- Караткоў, М. М. Півавараў Зяма / М. М. Караткоў // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 1995. – Т. 5. – С. 21.
- Караткоў, М. М. Рагуці Уладзімір / М. М. Караткоў // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 1995. – Т. 5. – С. 123.
- Караткоў, М. М. Рудзько Юрый / М. М. Караткоў // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 1995. – Т. 5. – С. 161–162.
- Караткоў, М. М. Сапрыка Ганна / М. М. Караткоў // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 1995. – Т. 5. – С. 255.
- Караткоў, М. М. Татур Мікола / М. М. Караткоў // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 1995. – Т. 6. – С. 76.
- Караткоў, М. М. Яшчэ раз пра аповесць Максіма Гарэцкага «Дзве душы» / М. М. Караткоў // Terra alba. Праблемы беларускага літаратуразнаўства : да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова / пад рэд. Я. І. Клімуця. – Мінск : Маладзёжнае навуковае таварыства, 2000. – Вып. 1. – С. 136–143.
- Караткоў, М. М. Якімі іх помню / М. М. Караткоў // Акрыленыя словам : зб. артыкулаў, успамінаў, падрыхтаваных на аснове матэрыялаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 1999 г. / пад рэд. Я. І. Клімуця. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – С. 14–19.
- Караткоў, М. М. Ад пачатку да сучаснасці / М. М. Караткоў // Кафедра беларускай літаратуры МДУ імя А. А. Куляшова. Ад пачатку да сучаснасці ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – С. 5–18.
- Караткоў, М. М. Дзве мастацкія версіі адной гісторыі («Кайн» Дж. Г. Байрана і «Загублены рай» А. Курэйчыка) / М. М. Караткоў // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац. – Магілёў :

МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Вып. 2 : Філалогія. – С. 23–30.

- Караткоў, М. М. Раман І. Шамякіна «Крыніцы»: асаблівасці канфліктаў і шляхі раскрыцця характараў літаратурных герояў у іх кантэксце / М. М. Караткоў // У ракурсе сучаснага асэнсавання (творчая спадчына Івана Шамякіна) : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 4 : Філалогія. – С. 112–149.

КЕЧЫК Сафія Якаўлеўна



Нарадзілася 7 лістапада 1922 г. у г. Крычаве Магілёўскай вобласці. У 1946 г. скончыла літаратурны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя І. Д. Папаніна па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура. Руская мова і літаратура». З 1946 г. працавала на кафедры беларускай мовы МДПІ (з 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова – асісэнтам (1946–1950), старшым выкладчыкам (1950–1984), дацэнтам (1985–2001). З 2001 г. – на пенсіі.

У 1976 г. у Інстытуце мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР абараніла кандыдацкую дысертацыю «Дзеепрыслоўе ў сучаснай беларускай літаратурнай мове» (навуковы кіраўнік – кандыдат філалагічных навук дацэнт Р. Н. Ключаў). Кандыдат філалагічных навук (1976). Дацэнт (1985).

Выкладала дысцыпліны: «Сучасная беларуская мова», «Беларуская дыялекталогія», «Гістарычная граматыка беларускай мовы».

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Вучэбныя дапаможнікі з грыфам Міністэрства асветы БССР:

- Кечык, С. Я. Дзеепрыслоўе ў беларускай мове : вучэбны дапаможнік для філалагічнага факультэта педагогічных інстытутаў / С. Я. Кечык. – Мінск : Вышэйшая школа, 1985. – 88 с. [*Дапушчана Міністэрствам асветы БССР у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў філалагічных факультэтаў педагогічных інстытутаў Беларусі*]
- Кечык, С. Я. Моўны разбор у ВУН і ў школе: схемы, узоры, заданні : вучэбны дапаможнік для педагогічных інстытутаў / С. Я. Кечык. В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Вышэйшая школа, 1988. – 127 с. [*Дапушчана Міністэрствам асветы БССР у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура» педагогічных інстытутаў*]

Іншыя дапаможнікі:

- Кечык, С. Я. Зборнік практыкаванняў па беларускай мове : вучэбны дапаможнік для факультэта Педагогікі і метадыкі пачатковага навучання / С. Я. Кечык, Л. І. Аляксеенка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1981. – 192 с. [*Адобрана Міністэрствам асветы БССР*]

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Кечык, С. Я. Да пытання аб віда-часавых значэннях дзеепрыслоўя ў сучаснай беларускай мове / С. Я. Кечык // Весці АН БССР. Сер., Грамадскіх навук. – 1975. – № 5. – С. 113–120.
- Кечык, С. Я. Аб сінтаксічных функцыях дзеепрыслоўя ў сучаснай беларускай мове / С. Я. Кечык // Весці АН БССР. Сер., Грамадскіх навук. – 1975. – № 6. – С. 71–75.
- Кечык, С. Я. Дзеепрыслоўе ў адносінах да дзеючай асобы ў сказе: узгадненне дзеепрыслоўя з дзейнікам у сказе / С. Я. Кечык // Народная асвета. – 1976. – № 2. – С. 43–48.

Кобзев Павел Васильевич



Родился 2 января 1929 г. в д. Скоцкое (Соломыково) Медвенского района Курской области. Окончил с отличием филологический факультет Курского государственного педагогического института (Россия) по специальности «Русский язык и литература» (1952). Работал учителем русского языка и литературы Воловской СШ Воловского района Курской области (1952–1955), заведующим учебной частью (1955–1957), учителем русского

языка и литературы Рождественской СШ № 2 Медвенского района Курской области (1957–1961), старшим преподавателем (1964–1967), доцентом (1967–1969), заведующим кафедрой русского языка (1969–1974) Южно-Сахалинского государственного педагогического института, доцентом кафедры русского языка (1974–1976) Тамбовского государственного педагогического института (Россия). Доцент кафедры русского языка (1981–2002), заведующий кафедрой русского языка (1976–1985) МГУ им. А. А. Кулешова. Умер 28 августа 2004 г. в г. Могилеве.

Окончил аспирантуру Ленинградского (теперь Санкт-Петербургского) государственного педагогического института им. А. И. Герцена (при кафедре русского языка) по специальности «Русский язык» (1964). Кандидатская диссертация «Неполные предложения присоединительного типа в современном русском литературном языке» (научный руководитель – доктор филологических наук профессор А. Г. Руднев) защищена в Ленинградском (теперь Санкт-Петербургском) государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена. Кандидат филологических наук (1966).

Научно-исследовательская специализация – современный русский язык (синтаксис), историческая грамматика русского языка (синтаксис), методика преподавания русского языка, лингвистика текста (язык русской художественной литературы), сравнительная грамматика (русского и белорусского языков, русского и болгарского языков) и др.

Научно-дидактическая специализация – современный русский язык.

Делегат IX Международного съезда славистов (1983).

Имел почетное звание «Отличник народного образования БССР» (1982). Награжден медалью «Ветеран труда» (1989).

Количество научных, научно-дидактических и научно-популярных публикаций – 98.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монография:

- Кобзев, П. В. Структура двусоставного предложения с присоединительными связями в русском литературном языке XVIII века : монография / П. В. Кобзев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 204 с.

Учебные пособия:

- Кобзев, П. В. Односоставные присоединительные предложения в русском литературном языке XVIII века : учебное пособие по спецкурсу для студентов филологического факультета / П. В. Кобзев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – 124 с.

Учебно-методические издания:

- Кобзев, П. В. Сборник диктантов по русскому языку : для студентов филологического факультета / П. В. Кобзев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 168 с.
- Сборник тренировочных диктантов по русскому языку для поступающих в вузы / сост. П. В. Кобзев [и др.]. – Могилев : Могилевский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников, руководителей работников и специалистов образования, 2001. – 64 с.

- Кобзев, П. В. Задания по морфологии современного русского языка : к контрольным и лабораторным работам, к экзаменам : для студентов русского отделения ОЗО филологического факультета / П. В. Кобзев. – Могилев : МГПИ, 1980. – 30 с.
- Кобзев, П. В. Методические указания к спецсеминару по русскому языку : для студентов филологического факультета / П. В. Кобзев. – Могилев : МГПИ, 1981. – 20 с.
- Кобзев, П. В. Методические указания к курсовым и дипломным работам по современному русскому языку : для студентов 3–4 курсов филологического факультета / П. В. Кобзев. – Могилев : МГПИ, 1984. – 23 с.
- Кобзев, П. В. Методические рекомендации и контрольные вопросы по общественно-педагогической практике на занятиях по современному русскому языку : для студентов филологического факультета / П. В. Кобзев. – Могилев : МГПИ, 1986. – 20 с.
- Кобзев, П. В. Методические рекомендации и контрольные вопросы по общественно-педагогической практике на занятиях по синтаксису современного русского языка : для студентов филологического факультета / П. В. Кобзев. – Могилев : МГПИ, 1989. – 23 с.
- Методические рекомендации к разбору языковых единиц всех уровней : для студентов филологического факультета / сост. П. В. Кобзев, А. М. Вирковская, Л. А. Новикова, Л. И. Шаповалова ; под ред. В. Б. Сузанович. – Могилев : МГПИ, 1989. – 24 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Кобзев, П. В. Присоединительные средства связи в русском литературном языке XVIII века / П. В. Кобзев // НДВШ. Филологические науки. – 1980. – № 2. – С. 54–61.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Кобзев, П. В. Присоединительные конструкции как разновидность неполных предложений / П. В. Кобзев // Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. – 1967. – Т. 258 : Вопросы теории и методики преподавания русского языка. – С. 55–74.
- Кобзев, П. В. Односоставные присоединительные предложения в современном русском языке / П. В. Кобзев // Сборник научных работ аспирантов. – Хабаровск : Хабаровский государственный педагогический институт, 1967. – С. 119–133.
- Кобзев, П. В. Присоединительные конструкции в изложениях и сочинениях / П. В. Кобзев // Начальная школа. – 1967. – № 12. – С. 56–57.
- Кобзев, П. В. Присоединение и обособление / П. В. Кобзев // Ученые записки Хабаровского государственного педагогического института. Сер. Русского языка. – 1969. – Т. 20. – С. 35–46.
- Кобзев, П. В. К вопросу о выделении сложноприсоединительных предложений в особый структурный тип / П. В. Кобзев // Ученые записки Хабаровского государственного педагогического института. Сер. Русского языка. – 1971. – Т. 30. – С. 98–117.
- Кобзев, П. В. Конструкции с союзом «совсем тем» («со всем тем») в русском литературном языке XVIII века / П. В. Кобзев // Вопросы грамматики русского языка : зональный сб. науч. трудов. – Хабаровск : Хабаровский государственный педагогический институт, 1972. – С. 157–184.
- Кобзев, П. В. Вставка и присоединение / П. В. Кобзев // Вопросы теории русского языка и говоров Дальнего Востока. – Хабаровск : Хабаровский государственный педагогический институт, 1973. – С. 20–49.
- Кобзев, П. В. О сочетаемости предикативных компонентов в сложноприсоединительном предложении / П. В. Кобзев // Русский язык : межведомственный сб. науч. статей. – Минск, 1984. – Вып. 4. – С. 33–48.



Родилась 19 апреля 1963 г. в г. Орше Витебской области. В 1993 г. окончила с отличием филологический факультет МГПИ им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». С 1994 г. работает на кафедре русского языка МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1994–2000), старшим преподавателем (2000–2002), доцентом (с 2002 г.). С сентября 2000 г. – заместитель декана факультета славянской филологии по идеологической и воспитательной работе с молодежью.

Член Совета факультета славянской филологии.

В 1995 г. поступила и в 1999 г. окончила аспирантуру Белорусского государственного университета при кафедре прикладной лингвистики. В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию «Реально-типологическое исследование названий одежды в могилевских говорах» (научный руководитель – доктор филологических наук профессор С. М. Прохорова). Кандидат филологических наук (2000). Доцент (2002).

Основные преподаваемые дисциплины: «Старославянский язык», «Историческая грамматика русского языка», «История русского литературного языка».

Сфера научных интересов: история русского литературного языка; русский и церковнославянский язык; язык духовной литературы.

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2008).

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 30 международных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Кожурина, Т. А. Вопросы и упражнения по старославянскому языку : в 2 ч. / Т. А. Кожурина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – Ч. 1. – 20 с.
- Кожурина, Т. А. Практикум по русскому языку : в 2 ч. / Т. А. Кожурина, Т. В. Мосейчук, Т. С. Воробьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – Ч. 1. – 32 с.
- Кожурина, Т. А. Практикум по русскому языку : в 2 ч. / Т. А. Кожурина, Т. В. Мосейчук, Т. С. Воробьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – Ч. 2. – 40 с.
- Кожурина, Т. А. Вопросы и упражнения по старославянскому языку : в 2 ч. / Т. А. Кожурина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – Ч. 2. – 16 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Кожурина, Т. А. Характеристика семантического поля «Одежда» в могилевских говорах / Т. А. Кожурина // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарная навукі: гісторыя, філасофія, філалогія. – 1999. – № 2. – С. 25–28.
- Кажурына, Т. А. 3 гісторыі картаграфіравання семантычнага поля «Адзенне» ў усходнеславянскіх мовах / Т. А. Кажурына // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка, псіхалогія. – 1999. – № 2. – С. 57–59.
- Кожурина, Т. А. Могилевские говоры как переходные русско-белорусские (белорусско-русские) говоры / Т. А. Кожурина // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка, псіхалогія. – 1999. – № 2. – С. 20–32.
- Кожурина, Т. А. Ученый-лингвист, педагог и новатор : к юбилею С. М. Прохоровой / Т. А. Кожурина // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Юбілейныя даты. – 2009. – № 4 (34). – С. 255.

- Кобзев, П. В. Присоединительные определения в русском литературном языке XVIII века / П. В. Кобзев // Русский язык : межведомственный сб. науч. статей. – Минск, 1988. – Вып. 8. – С. 130–143.
- Кобзев, П. В. Присоединительные вставки в русском языке белорусов / П. В. Кобзев // Русский язык : межведомственный сб. науч. статей. – Минск, 1987. – Вып. 7. – С. 111–112.
- Кобзев, П. В. Интегральные признаки типов синтаксической связи / П. В. Кобзев // Русский язык : межведомственный сб. науч. статей. – Минск, 1989. – Вып. 9. – С. 134–143.
- Кобзев, П. В. О преобразовании словосочетаний при присоединении / П. В. Кобзев // Вопросы романно-германской филологии : лексикология : межвузовский сб. науч. трудов. – Пятигорск : Пятигорский государственный педагогический институт иностранных языков, 1993. – С. 53–62.
- Кобзев, П. В. Присоединительные структуры в произведениях Е. Замятина / П. В. Кобзев // Научные доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы : в 2 ч. – Тамбов : Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, 1994. – Ч. 2. – С. 248–250.
- Кобзев, П. В. Адъюнктивные фразеологизмы и их лексикографическое описание / П. В. Кобзев // Vocabulumetvocabulatum : сб. науч. трудов по лексикографии – Харьков : Харьковское лексикографическое общество, 1998. – Вып. 5. – С. 78–82.
- Кобзев, П. В. Лексема «ну и» в словарях и лингвистических штудиях / П. В. Кобзев // Vocabulumetvocabulatum : сб. науч. трудов по лексикографии. – Харьков : Харьковское лексикографическое общество, 1998. – Вып. 6. – С. 25–27.
- Кобзев, П. В. Присоединительные вставки в структуре обособленного оборота / П. В. Кобзев // IV Поливановские чтения, 19–20 мая 1998 г. : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщениям : в 3 ч. Смоленск : Смоленский государственный педагогический университет, 1998. – Ч. 3. – С. 13–20.
- Кобзев, П. В. Семантика и грамматика структур с союзом «а то и» / П. В. Кобзев // Международная научная конференция. – Смоленск : Смоленский государственный педагогический университет, 1999. – Ч. 3. – С. 22–28.
- Кобзев, П. В. Сложные предложения с союзом «а то и» / П. В. Кобзев // Проблемы современной филологии : межвузовский сб. науч. трудов. – Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – С. 207–215.
- Кобзев, П. В. Конструкции с союзом «к тому же» в русском литературном языке XVIII века / П. В. Кобзев // V Поливановские чтения, 19–20 мая 1998 г. : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений : в 3 ч. Смоленск : Смоленский государственный педагогический университет, 2000. – Ч. 2. – С. 99–111.
- Кобзев, П. В. Функционально-семантическая структура модально-союзных лексем : на материале русского литературного языка XVIII века / П. В. Кобзев // Проблемы функционирования русского языка в Белоруссии : сб. науч. статей. – Могилев : МГПИ, 1986. – С. 25–34.
- Кобзев, П. В. Парцеллированные структуры в русском литературном языке XVIII века / П. В. Кобзев // Вопросы теории и методики преподавания русского языка в условиях белорусско-русского двуязычия. – Могилев : МГПИ, 1987. – С. 65–78.
- Кобзев, П. В. Конструкция с союзом «причем» в русском литературном языке XVIII века / П. В. Кобзев // Вопросы функционирования русского языка в условиях белорусско-русского двуязычия. – Могилев : МГПИ, 1988. – С. 56–69.
- Кобзев, П. В. Присоединительные биномы в русском языке белорусов / П. В. Кобзев // Вопросы функционирования русского языка в условиях белорусско-русского двуязычия. – Могилев : МГПИ, 1990. – С. 56–69.

Стат'і в навучных зборніках:

- Кожурина, Т. А. Своеобразие лексики произведения Георгия Конисского «Слова и речи» / Т. А. Кожурина // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова / под ред. М. И. Вишневецкого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 76–78.
- Кожурина, Т. А. Условный язык дрибинских шаповалов и его особенности / Т. А. Кожурина // Сборник трудов Международной научной конференции «Романовские чтения» / под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – С. 148–150.
- Кожурина, Т. А. Глаголы говорения в говорах моголевско-смоленского пограничного региона / Т. А. Кожурина // Романовские чтения : сб. трудов Международной научной конференции / под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – С. 210–212.
- Кожурина, Т. А. Языковая ситуация в СМИ г. Могилева / Т. А. Кожурина, И. П. Симкина // Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной научной конференции, Могилев, 10–11 ноября 2005 г. ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 58–61.
- Кожурина, Т. А. Душа как ключевой концепт в языковой картине мира Г. Конисского / Т. А. Кожурина // Сборник научных статей Международной научно-практической конференции «Лингвокультурологическая парадигма в современных исследованиях» ; редкол. В. С. Истомина (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2010. – С. 36–39.
- Кожурина, Т. А. Функционирование глагольной лексики в проповедях Георгия Конисского / Т. А. Кожурина // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей по материалам III Международной научной конференции, 14–15 окт. 2011 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – С. 41–45.

КУЛЬБЯНKOBA Іна Мікалаеўна

Нарадзілася 20 мая 1971 г. у г. Магілёве. У 1993 г. з адзнакай скончыла філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». З 1993 г. працавала на кафедры беларускай літаратуры МДПІ (з 1997 – МДУ) імя А. А. Куляшова – старшым выкладчыкам (1993–2003), дацэнтам (з 2003 г.).

У 1997 г. паступіла і ў 2000 г. скончыла аспірантуру пры кафедры беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Беларуская літаратура». У 2001 г. пры Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А. С. Пушкіна абараніла кандыдацкую дысертацыю «Змітрок Бядуля і беларускі мадэрнізм першай трэці XX стагоддзя» (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт АН Беларусі М. І. Мішчанчук). Кандыдат філалагічных навук (2001), дацэнт (2008).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае: «Гісторыя беларускай літаратуры: 1900–1930 гг.», «Гісторыя беларускай літаратуры: 1931–1956 гг.», «Гісторыя беларускай літаратуры: 1957–1985 гг.», «Беларуская дзіцячая літаратура» і інш.

Сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя беларускай літаратуры; сучасны літаратурны працэс.

Удзельніца больш за 14 навуковых канферэнцый, у тым ліку 6 міжнародных.

Аўтар 20 навуковых і навукова-метадычных публікацый (з іх 2 – у суаўтарстве).

Вучэбны дапаможнік з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Беларуская дзіцячая літаратура : вучэбны дапаможнік / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. – Мінск : Вышэйшая школа, 2007. – 688 с. [суаўт.] [*Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях «Пачатковая адукацыя», «Пачатковая адукацыя. Дадатковая спецыяльнасць»*]

Іншыя вучэбныя дапаможнікі:

- Кульбянкова, І. М. Змітрок Бядуля – майстар «малой прозы» : вучэбны дапаможнік / І. М. Кульбянкова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. – 46 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Кульбянкова, І. М. Эвалюцыя лірычнай творчасці Змітрака Бядулі : ідэйна-тэматычны і вобразны аспекты : вучэбна-метадычны дапаможнік / І. М. Кульбянкова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 48 с.
- Кульбянкова, І. М. Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў па курсе «Гісторыя беларускай літаратуры XX ст: 1929–1956 гг.» / Т. І. Борбат, І. М. Кульбянкова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – 61 с.
- Кульбянкова, І. М. Кантрольныя заданні па курсе «Гісторыя беларускай літаратуры» / М. І. Чмарова, В. І. Еўмянькоў, І. М. Кульбянкова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – 68 с. [суаўт.]

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Кульбянкова, І. М. Каляровае афармленне імпрэсій Змітрака Бядулі / І. М. Кульбянкова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 1(5). – С. 86–90.
- Кульбянкова, І. М. Пасланне як літаратурны жанр у беларускай літаратуры XX ст. : вытокі і эвалюцыя / І. М. Кульбянкова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 4 (28). – С. 139–144.

Артыкулы ў часопісах, навуковых зборніках:

- Кульбянкова, І. М. Ад сусветнай тупі да веры ў Беларусь шлях : роздум над паэзіяй Змітрака Бядулі / І. М. Кульбянкова // Роднае слова. – 2000. – № 11. – С. 3–8.
- Кульбянкова, І. М. Ідэйна-тэматычныя і мастацкія асаблівасці «Другога чытання для дзяцей беларусаў» Якуба Коласа / І. М. Кульбянкова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац / пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – Вып. 2 : Філалогія. – С. 30–39.

ЛАЎШУК Дзіна Аляксееўна

Нарадзілася 28 кастрычніка 1976 г. у в. Бярэзнікі Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці. У 1998 г. скончыла з адзнакай філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». З 1998 г. працае на кафедры беларускай мовы МДУ імя А. А. Куляшова – асістэнтам (1998–2003), старшым выкладчыкам (2003–2005), дацэнтам (з 2005 г.).

У 1999 г. паступіла і ў 2002 г. скончыла аспірантуру МДУ імя А. А. Куляшова (пры кафедры беларускай мовы) па спецыяльнасці «Беларуская мова». У 2003 г. у Інстытуце мовазнаўства імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі абараніла кандыдацкую дысертацыю «Структурна-семантычная характарыстыка сучаснай беларускай

сельскагаспадарчай тэрміналогіі» (навуковы кіраўнік – акадэмік доктар філалагічных навук А. І. Падлужны). Кандыдат філалагічных навук (2003). Дацэнт (2008).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Гістарычная граматыка беларускай мовы», «Гісторыя беларускай літаратурнай мовы», «Асновы тэрміназнаўства».

Сфера навуковых інтарэсаў: сучасная беларуская тэрміналогія і тэрмінаграфія; мова мастацкай літаратуры.

З 2007 па 2010 г. падрыхтавала 2-х прызёраў рэспубліканскага конкурса студэнцкіх навуковых прац.

Удзельнік больш за 20 навуковых канферэнцый, у т.л. больш за 10 міжнародных.

Аўтар больш за 30 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый (з іх 7 – у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Лаўшук, Д. А. Гістарычная граматыка беларускай мовы : пытанні і заданні для самастойнай работы студэнтаў : метадычныя рэкамендацыі : у 2 ч. / Д. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – Ч. 1. – 24 с.
- Лаўшук, Д. А. Кантрольныя заданні па курсе «Гістарычная граматыка беларускай мовы» : вучэбна-метадычны дапаможнік / Д. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 24 с.
- Лаўшук, Д. А. Гістарычная граматыка беларускай мовы : пытанні і заданні для самастойнай работы студэнтаў : метадычныя рэкамендацыі : у 2 ч. / Д. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Ч. 2. – 24 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Лаўшук, Д. А. Структурна-граматычныя асаблівасці беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі / Д. А. Лаўшук // Весці НАН Беларусі. Сер., Гуманітарныя навук. – 2001. – № 2. – С. 112–116.
- Лаўшук, Д. А. Аб полісеміі ў беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 2-3 (6). – С. 124–127.
- Лаўшук, Д. А. Прадукцыйнасць суфіксальнага і суфіксальна-складанага спосабаў утварэння сельскагаспадарчых тэрмінаў / Д. А. Лаўшук // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 2–3 (12). – С. 105–109.
- Лаўшук, Д. А. Сістэмная арганізацыя нацыянальнай сельскагаспадарчай тэрміналогіі / Д. А. Лаўшук // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 2-3 (30). – С. 96–100.

Артыкулы ў зборніках навуковых прац:

- Лаўшук, Д. А. Асноўныя спосабы кампрэсіі комплексных намінацый : на матэрыяле сельскагаспадарчай тэрміналогіі / Д. А. Лаўшук, І. М. Ячмянёва // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў : да 80-годдзя прафесара П. У. Сцяцко / ГрДУ імя Я. Купалы ; рэдкал. М. А. Даніловіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 165–170.
- Лаўшук, Д. А. Супастаўляльны аналіз найменняў-кампазітаў у сельскагаспадарчай лексіцы беларускай і балгарскай моў / Д. А. Лаўшук // Сёмыя Танкаўскія чытанні : да 95-годдзя БДПУ імя М. Танка : зб. навук. артыкулаў / рэдкал. Г. Я. Адамовіч, Д. В. Дзятко, А. У. Жардзецкая [і інш.] ; адк. рэд. С. С. Шумчык. – Мінск : БДПУ імя М. Танка, 2010. – С. 203–204.
- Лаўшук, Д. А. Метафарызацыя як прадукцыйны тып семантычнай дэрывацыі : на матэрыяле сельскагаспадарчай лексікі / А. С. Лаўшук, Д. А. Лаўшук // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац / пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 164–169.

Родилась 27 октября 1975 г. в г. Могилеве. В 1997 г. окончила с отличием филологический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». С 1997 г. работает на кафедре русской и зарубежной литературы МГУ им. А. А. Кулешова – преподавателем на условиях совместительства (1997–1998), старшим преподавателем (2004–2008), доцентом (2008–2011). С 2011 г. – заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы.



В период с 1998 по 2004 г. училась в аспирантуре БГУ, после окончания которой защитила кандидатскую диссертацию по теме «Русская и польская поэзия на рубеже XIX–XX вв.: особенности взаимосвязей» (научный руководитель – доктор филологических наук профессор И. А. Черота). Кандидат филологических наук (2005). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «История русской литературы рубежа XIX–XX вв.», «Зарубежная литература средних веков и эпохи Возрождения», «Русская литература XX века», «Современная русская литература», «Современный литературный процесс», «Актуальные проблемы литературоведения». Разработаны такие дисциплины специализации, как «Методы и приемы работы с художественным текстом», «Проблемы компаративистики в литературе», «Художественные направления, стили, жанры мировой литературы», спецкурсы «Современная русская драматургия», «Русская и польская поэзия рубежа XIX–XX вв.», «Русская проза рубежа XX–XXI вв.», «Жанровые модификации в русской прозе конца XX века», «Поэтика творчества У. Шекспира», «Традиции классики в современной русской литературе», «Проблемы современного литературоведения», которые внедрены в учебный процесс.

Научные интересы: русская литература рубежа XIX–XX вв., современная русская литература и русскоязычная литература Беларуси.

Исполнитель заданий Министерства образования Республики Беларусь «Русскоязычная литература Беларуси советского и постсоветского периодов: генезис и образовательный потенциал» (2009–2011) и «Русскоязычная литература Беларуси в системе межкультурных взаимодействий» (2011–2013).

С 2009 по 2011 г. подготовила 3 победителей республиканских конкурсов студенческих научных работ. В 2010–2012 гг. являлась научным руководителем 3 магистерских диссертаций.

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. 25 международных, из них 5 – зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций (из них 3 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Современная русская литература : методические рекомендации / авт.-сост. О. А. Лавшук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 56 с.
- Лавшук, О. А. Проблемы компаративистики в литературе : учебно-методические материалы / О. А. Лавшук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 36 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Баборики (Лавшук), О. А. Восприятие творчества А. Блока в Польше / О. А. Баборики // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 1(5). – С. 77–81.
- Лавшук, О. А. Идеино-тематические схождения русского и польского модернизма на рубеже XIX – XX вв. / О. А. Лавшук // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 4(16). – С. 119–124.
- Лавшук, О. А. Рецепция русской поэзии в Польше на рубеже XIX – XX вв. / О. А. Лавшук // Веснік БДУ.

Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2003. – № 2. – С. 12–17.

- Лавшук, О. А. Жанровая картина современной русскоязычной поэзии Беларуси / О. А. Лавшук // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя навукі : гісторыя, філасофія, філалогія. – 2010. – № 1(35). – С. 70–80.

Статті в наукових збірниках:

- Лавшук, О. А. Польский романтизм и русская поэзия начала XX в. / О. А. Лавшук // Славянскія літаратуры : праблемы развіцця : зб. артыкулаў ; пад рэд. І. А. Чароты. – Мінск : РІВШ, 2003. – С. 52–60.
- Лавшук, О. А. Новые тенденции в русской и польской поэзии 1910-х гг. / О. А. Лавшук // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Вып. 2 : Філалогія. – С. 139–146.
- Лавшук, О. А. Поэзия русских символистов в переводах Ю. Тувима / О. А. Лавшук // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксте : зб. навук. артыкулаў ; пад агульн. рэд. І. С. Роўды. – Мінск : БДУ, 2008. – С. 474–477.
- Лавшук, О. А. Традиционные жанровые формы в современной русскоязычной поэзии Беларуси / О. А. Лавшук // Мировой литературный процесс: автор – жанр – стиль : сб. науч. трудов / под общ. ред. Т. В. Сенькевич. – Брест : БрГУ, 2009. – С. 161–165.
- Лавшук, О. А. Жанр стихотворения в прозе в современной русскоязычной литературе Беларуси / О. А. Лавшук // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 233–236.
- Лавшук, О. А. Современная русскоязычная поэзия Беларуси: жанрово-стилевое разнообразие / О. А. Лавшук // Русскоязычная литература Беларуси конца XX – начала XXI века : сб. науч. статей ; редкол. С. Я. Гончарова-Грабовская [и др.]. – Минск : РІВШ, 2010. – С. 82–95.
- Лавшук, О. А. Пушкинская поэтическая традиция в творчестве В. Ходасевича и И. Бродского / О. А. Лавшук // Словесное искусство Серебряного века и Русского зарубежья в контексте эпохи : сб. науч. трудов по материалам Международной научной конференции : в 2 ч. ; ред. В. А. Скрипкина. – Москва : МГОУ, 2010. – Ч. 2 : Литература Русского зарубежья и продолжатели традиций. – С. 122–129.
- Лавшук, О. А. Русско-польские литературные связи как научная проблема / О. А. Лавшук // Славянскія літаратуры ў кантэксте сусветнай : зб. навук. артыкулаў ; у 3 т. / БДУ ; рэдкал. : Г. М. Бутырчык [і інш.]. – Мінск : РІВШ, 2010. – Т. 2. – С. 360–365.
- Лавшук, О. А. Традиции авангарда в современной русскоязычной поэзии Беларуси / О. А. Лавшук, Д. И. Дмитриев // Русская и белорусская литературы на рубеже XX–XXI вв. : сб. науч. статей : в 2 ч. / под ред. С. Я. Гончаровой-Грабовской. – Минск : РІВШ, 2011. – Ч. 1. – С. 275–281.
- Лавшук, О. А. К вопросу о национальном самоопределении современных русскоязычных поэтов Беларуси / О. А. Лавшук // Чтение : рецепция и интерпретация : сб. науч. статей : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2011. – Ч. 2. – С. 166–171.
- Лавшук, О. А. Моделирование культурного пространства в поэзии К. Михеева / О. А. Лавшук // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лавшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 32–37.

ЛАПИЦКАЯ Ирина Николаевна



Родилась 15 февраля 1957 г. в г. Могилеве. В 1979 г. окончила с отличием филологический факультет Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина по специальности «Русский язык и литература». С 1987 г. работает на кафедре русского языка МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1987–1988), старшим преподавателем (1991–1995), доцентом (с 1995 г.).

В 1988 г. поступила и в 1991 г. окончила аспирантуру Института языкознания им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси по специальности «Русский язык». В 1993 г. в Институте языкознания им. Я. Коласа защитила кандидатскую диссертацию «Лексическое взаимодействие белорусского и русского языков в художественной прозе Беларуси (функциональный аспект)» (научный руководитель – доктор филологических наук профессор А. Н. Булыко). Кандидат филологических наук (1993). Доцент (1998).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современный русский язык», «Сопоставительная грамматика русского и белорусского языков», «Язык средств массовой информации».

Сфера научных интересов: лингвистика текста; сопоставительная лексикология; лексическая семантика; ономастика; русская диалектология (лексика русско-белорусских переходных говоров); лексикография (русско-белорусских переходных говоров).

Разработчик проекта «Словарь Mogilevsko-smolenskikh po granichnykh govorenykh» (1998–2011); член редколлегии Словаря (2002–2011).

С 2002 по 2011 г. подготовила 5 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. 40 международных, из них 7 зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций (из них 5 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Лапицкая, И. Н. Контрольные вопросы и задания по современному русскому языку. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография : учебно-методические материалы / И. Н. Лапицкая. – Могилев МГУ им. А. А. Кулешова, 1995. – 16 с.
- Лапицкая, И. Н. Методические рекомендации к анализу языковых единиц : учебно-методические материалы / И. Н. Лапицкая. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – 16 с.
- Лапицкая, И. Н. Контрольно-тренировочные задания по лексике современного русского языка : учебно-методические материалы / И. Н. Лапицкая. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – 24 с.
- Рекомендации по подготовке учащихся к олимпиаде по русскому языку / сост. И. Н. Лапицкая [и др.]. – Могилев : МОИПК и ПРР и СО, 1999. – 49 с.
- Сборник тренировочных диктантов по русскому языку для поступающих в вузы / сост. Л. И. Шаповалова [и др.]. – Могилев : МОИПК и ПРР и СО, 2001. – 64 с. [соавт.].
- Лапицкая, И. Н. Контрольная работа № 1 по современному русскому языку : учебно-методические материалы / И. Н. Лапицкая, Л. А. Новикова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 30 с.
- Лапицкая, И. Н. Современный русский язык. Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография : практикум / И. Н. Лапицкая. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 68 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Лапицкая, И. М. Лексичныя русізмы ў мове мастацкай твораў І. Шамякіна / І. М. Лапицкая // Беларуская мова :

міжведамствены зборнік / ГДУ. – Мінск, 1988. – Вып. 16. – С. 29–35.

- Лапицкая, І. М. Лексічныя русізмы ў мове мастацкіх твораў В. Быкава / І. М. Лапицкая // *Весті АН БССР. Сер., Грамадскіх навук.* – 1989. – № 5. – С. 116–122.

Стат'і в навучных зборніках:

- Лапицкая, І. Н. Стылістычнае існаванне дыялекцізмаў в рускоязычнай художественнай прозе Беларусі / І. Н. Лапицкая // *Четвертые Поливановские чтения : сб. науч. статей / СмолГПУ.* – Смоленск : СмолГПУ, 1998. – Ч. 1. – С. 183–188.
- Лапицкая, І. Н. Из опыта составления словарных статей для «Словаря моголевско-смоленских пограничных говоров» / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова, И. Н. Лапицкая // *Vocabulum et vocabularium : сб. науч. трудов по лексикографии / под ред. В. В. Дубичинского ; Харьковское лексикографическое общество [и др.].* – Харьков, 1998. – Вып. 6. – С. 117–119.
- Лапицкая, І. Н. Лексика польского и русского языков в тетралогии Вячеслава Адамчика / И. Н. Лапицкая // *Тетра Alba I. Проблемы белорусского литературного языка : да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова / рэд. С. І. Даніленка і Я. Я. Іванюў ; рэдкал. Я. І. Клімуць (адк. рэд.) [і інш.].* – Мінск : Маладзёжнае навуковае таварыства, 2000. – С. 256–260.
- Лапицкая, І. Н. О способах введения и приемах толкования лексических белорусизмов в рускоязычной художественной прозе / И. Н. Лапицкая // *Акрыленыя словам : зб. артыкулаў, успамінаў, падрыхтаваны на аснове матэрыялаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 1999 года.* – Могілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – С. 138–143.
- Лапицкая, І. Н. О некоторых способах семантических преобразований диалектных слов : на материале «Словаря моголевско-смоленских пограничных говоров» / И. Н. Лапицкая // *Разноуровневые характеристики лексических единиц : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений конференции / под ред. И. А. Королевой.* – Смоленск, 2002. – С. 202–207.
- Лапицкая, І. Н. Принципы разработки омонимии в «Словаре моголевско-смоленских пограничных говоров» / И. Н. Лапицкая // *Шестые Поливановские чтения : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений конференции : в 3 ч.* – Смоленск, 2003. – Ч. 2. – С. 89–93.
- Лапицкая, І. Н. Проект «Словаря моголевско-смоленских пограничных говоров» (проблемы и решения) / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова, И. Н. Лапицкая // *Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова / под ред. М. И. Вишневого.* – Могілёў : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 162–166.
- Лапицкая, І. Н. О функционально нагруженном употреблении лексических русизмов в авторской речи : на материале белорусской художественной прозы / И. Н. Лапицкая // *Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной научной конференции, Могілёў, 10–11 ноября 2005 г. ; под ред. О. В. Дьяченко.* – Могілёў : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 215–217.
- Лапицкая, І. Н. К оценке функциональности лексических белорусизмов в рускоязычном художественном тексте / И. Н. Лапицкая // *Романовские чтения – 3 : сб. трудов Международной научной конференции, Могілёў, 23–24 ноября, 2006 г. / под ред. И. А. Марзалюка.* – Могілёў : МГУ им. А. А. Куляшова, 2007. – С. 111–112.
- Лапицкая, І. Н. К сравнительно-сопоставительному исследованию переносных значений оценочного характера : на материале наименований животных в русском и польском языках / И. Н. Лапицкая // *Acta albaruthenica, gossica, polonica : зб. навук. артыкулаў VII міжнароднай навуковай канферэнцыі*

«Беларуска-руско-польскае супастаўляльнае мованаўства, літаратуразнаўства, культуралогія», Віцебск, 15–17 мая 2006 г. / пад. рэд. Г. М. Мезенка. – Віцебск : ВДУ, 2006. – С. 141–143.

- Лапицкая, І. Н. Антропоцентрическая метафоризация зоонимической лексики в русском и польском языках / И. Н. Лапицкая // *Восточнославянские языки в европейском языковом контексте : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции, Могілёў, 24–25 октября 2007 г. / МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. Е. Е. Иванова.* – Могілёў : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 50–56.
- Лапицкая, І. Н. О типах семантических различий зооморфизмов русского и белорусского языков / И. Н. Лапицкая // *Интегративные функции русского языка и культуры в системе непрерывного образования Беларуси, России, Украины : сб. науч. статей по материалам Международной научно-практической конференции, Могілёў, 16 мая 2008 г. / МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. Е. Е. Иванова.* – Могілёў : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 115–119.
- Лапицкая, І. Н. Лексические русизмы в повести Я. Брыля «Ніжня Байдунь» / И. Н. Лапицкая // *Романовские чтения – 5 : сб. трудов Международной научной конференции, Могілёў, 27–28 ноября 2008 г. / МГУ им. А. А. Кулешова ; редкол. Н. М. Пурышева [и др.].* – Могілёў : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 167–168.
- Лапицкая, І. Н. Структурно-семантические типы эргонимов города Могілёва / И. Н. Лапицкая // *Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей / под общ. ред. Т. Г. Михальчук.* – Могілёў : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 78–81.
- Лапицкая, І. Н. Отражение речи персонажей в авторском повествовании : на материале включения лексических белорусизмов в рускоязычный художественный текст / И. Н. Лапицкая // *Восточнославянские языки и литературы в европейском языковом контексте : сб. науч. статей по материалам II-й Международной научной конференции, Могілёў, 30–31 октября 2009 г. / МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. Е. Е. Иванова.* – Могілёў : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 46–50.

ЛЮКЕВИЧ Виктор Васильевич

Родился 16 января 1937 г. в д. Непомоцыновка Пружанского района Брестской области. В 1960 г. окончил Брестский государственный педагогический институт (ныне БрГУ) им. А. С. Пушкина по специальности «Русский и белорусский язык и литература». Преподавал русский и белорусский язык и литературу в средних школах Лунинецкого (1960–1961) и Березовского (1964) районов Брестской области. В 1961–1963 г. служил в Советской Армии.



С 1967 по 1977 г. работал старшим преподавателем Мозырского ГПИ им. Н. К. Крупской. В МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова работает с 1977 г. старшим преподавателем, доцентом (1985), профессором (с 2002 г.). Руководил кафедрой русской и зарубежной литературы (1995–2002).

Был членом Совета университета (1995–2002). Член редколлегии журнала «Вестник МДУ імя А. А. Куляшова».

С 1964 по 1967 г. учился в аспирантуре БГУ и ВГУ по специальности «Литература народов СССР». В 1975 г. в ВГУ (Вильнюс) защитил кандидатскую диссертацию «Интернациональный пафос в литовской советской литературе в 1940–1954 гг.» (научный руководитель – кандидат филологических наук Л. С. Лисенкайте).

Основные преподаваемые дисциплины: «Русский фольклор», «Русская литература рубежа XIX–XX вв.», «Русская

литература первой половины XX века», «Литература народов СНГ», «Литературоведческий анализ художественного текста». Спецкурсы: «Русская поэзия XX века», «Русская элегия».

Сфера научных интересов: история русской и белорусской литературы XX века; типология белорусско-русских и белорусско-литовских литературных взаимосвязей.

Руководитель задания Государственной программы фундаментальных научных исследований «Белорусский язык и литература» (2001–2005): «Проблемы типологии реализма в русской и белорусской литературах конца XIX–XX вв.»; «Белорусский язык и литература» (2006–2010): «Менталитет и ценностные ориентации белорусов в творчестве Якуба Коласа».

В период с 1996 по 2012 гг. подготовил 3 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награжден нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель» (1956), медалью «За освоение целинных земель» (1958), Почетной грамотой Минпроса СССР и профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1984), нагрудным знаком «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» (1998), Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2006).

Участник более 100 научных конференций, в том числе более 70 международных. Из них – 19 зарубежных. Координатор научно-методической конференции «Современные подходы к изучению национальной и зарубежной литературы в школе и вузе (1996), республиканской научной конференции «Пушкин и национальная литература» (к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина) (1999).

Автор более 180 научных и учебно-методических публикаций (из них 2 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии, переводы монографий:

- Лазутка, С. Леў Салега (жыццё, дзяржаўная дзейнасць, палітычны і філасофскія погляды) : манаграфія / С. Лазутка ; пер. з літоўскага В. В. Люкевіча ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Магілёў : Брама, 2004. – 104 с.
- Люкевич, В. В. Проза Ивана Бунина и Якуба Коласа : типология поэтик : монография / В. В. Люкевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 268 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Люкевич, В. В. Проблемы реализма в русской литературе рубежа XIX–XX вв. / В. В. Люкевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 144 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов филологических специальностей высших учебных заведений*]

Другие учебные пособия:

- Люкевич, В. В. Очерки по истории русской литературы XIX–XX веков : книга для учителя и студента-филолога / В. В. Люкевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 152 с.
- Русская литература XX века. 1895–1917 : учебное пособие для студентов белорусских отделений филологических факультетов педагогических институтов Белоруссии / под ред. Т. Б. Лиокумовича. – Брест : Пинос, 1993. – 139 с. [в соавт.]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Люкевич, В. В. В чем мудрость жизни? / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 1989. – № 9. – С. 47–51.
- Люкевич, В. В. «Я голос Ваш...» : изучение лирики Анны Ахматовой в выпускном классе / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 1990. – № 3. – С. 61–66.
- Люкевич, В. В. «Услышать будущего зов...» : лирика Бориса Пастернака в выпускном классе / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 1990. – № 11. – С. 57–62.
- Люкевич, В. В. «К жизни...» / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 1991. – № 12. – С. 31–39.
- Люкевич, В. В. Будитель общественной совести / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 1993. – № 10. – С. 76–80.

- Люкевич, В. В. «Гранатовый браслет» А. И. Куприна : поэтизация любви / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 1994. – № 4. – С. 55–60.
- Люкевич, В. В. Трагедия народа. «Реквием» Анны Ахматовой / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 1995. – № 5. – С. 64–81.
- Люкевич, В. В. «Несмертельный» человек – праведник в творчестве Н. С. Лескова / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 1996. – № 1. – С. 93–106.
- Люкевич, В. В. Пробуждение личности / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 1996. – № 8. – С. 119–133.
- Люкевич, В. В. Путь нравственного совершенствования человека : «Юность» Л. Н. Толстого / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 1997. – № 7. – С. 83–92.
- Люкевич, В. В. Путь нравственного совершенствования человека : «Юность» Л. Н. Толстого / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 1997. – № 8. – С. 80–91.
- Люкевич, В. В. Разгадка символики. Пейзаж в повестях И. А. Бунина «Деревня» и «Суходол» в контексте восточнославянской культуры / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 1999. – № 6. – С. 113–117.
- Люкевич, В. В. Федор Сологуб. Тяжба с обезличенным, бездуховным миром / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 2000. – № 1. – С. 117–125.
- Люкевич, В. В. Федор Сологуб. Тяжба с обезличенным, бездуховным миром / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 2000. – № 2. – С. 91–99.
- Люкевич, В. В. Федор Сологуб. Тяжба с обезличенным, бездуховным миром / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 2000. – № 3. – С. 67–75.
- Люкевич, В. В. С болью за человека : повесть А. И. Куприна «Молох» / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 2000. – № 8. – С. 61–68.
- Люкевич, В. В. С болью за человека : повесть А. И. Куприна «Молох» / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 2000. – № 8. – № 9. – С. 67–74.
- Люкевич, В. В. «Все во мне» : этюд о поэзии Ивана Бунина / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 2000. – № 11. – С. 49–59.
- Люкевич, В. В. «И буду жить в своем народе...» : этюд о поэзии Николая Рубцова / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 2001. – № 9. – С. 46–52.
- Люкевич, В. В. «Чарующий словом и звуком...» : этюд о поэзии К. Бальмонта / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 2002. – № 3. – С. 19–23.
- Люкевич, В. В. «Чарующий словом и звуком...» : этюд о поэзии К. Бальмонта / В. В. Люкевич // Народная асвета. – 2002. – № 5. – С. 18–20.
- Люкевич, В. В. Антон Павлович Чехов, личность и художник, в восприятии Ивана Бунина / В. В. Люкевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 6. – С. 131–139.
- Люкевич, В. В. Художественная модель мира в ранней малой прозе Я. Коласа и И. Бунина / В. В. Люкевич // Веснік МДПУ. – 2003. – № 2(9). – С. 67–71.
- Люкевич, В. В. Поэтическая маринистика И. А. Бунина / В. В. Люкевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 2-3(15). – С. 108–113.
- Люкевич, В. В. «Клятва» и «Мужество» Анны Ахматовой / В. В. Люкевич // Русский язык и литература. – 2004. – № 3 (54). – С. 89–96.
- Люкевич, В. В. Поле в художественном пространстве ранней прозы Якуба Коласа и Ивана Бунина / В. В. Люкевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 2-3(18). – С. 95–101.
- Люкевич, В. В. «Красиво, сочно, задушевно». «Антоновские яблоки» Ивана Бунина / В. В. Люкевич // Русский язык и литература. – 2004. – № 8(59). – С. 57–69.
- Люкевич, В. В. Бунин и Беларусь / В. В. Люкевич // Беларуская думка. – 2004. – № 11. – С. 105–110.
- Люкевич, В. В. Сюжетосложение в ранних рассказах Бунина и Коласа с одним персонажем / В. В. Люкевич // Вестник Брестского университета. Сер., Филологические науки. – 2005. – № 3(3). – С. 38–44.

- Люкевич, В. В. Паэтыка неба ў ранняй прозе Я. Коласа і І. Бунина / В. В. Люкевич // *Веснік НАН РБ. Сер., Грамадскіх навук.* – 2005. – № 3. – С. 93–98.
 - Люкевич, В. В. Повесть Ивана Бунина «Деревня» / В. В. Люкевич // *Русский язык и литература.* – 2005. – № 9. – С. 15–25.
 - Люкевич, В. В. Поэтика леса в ранних рассказах Ивана Бунина и Якуба Коласа / В. В. Люкевич // *Русский язык и литература.* – 2005. – № 7. – С. 46–51.
 - Люкевич, В. В. «Отель со всеми удобствами» или «целая страна, радостная, прекрасная, солнечная» : «Господин из Сан-Франциско» Ивана Бунина / В. В. Люкевич // *Русский язык и литература.* – 2006. – № 9. – С. 3–11.
 - Люкевич, В. В. Пушкін і Гогаль ў мастацкім светаўспрыманні Якуба Коласа і Івана Бунина / В. В. Люкевич // *Беларуская мова і літаратура.* – 2006. – № 2. – С. 41–48.
 - Люкевич, В. В. Святочный хронотоп в рассказах Достоевского, Бунина и Коласа / В. В. Люкевич // *Народная асвета.* – 2006. – № 12. – С. 47–51.
 - Люкевич, В. В. Поэтика календарного времени в рассказах Якуба Коласа / В. В. Люкевич // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова.* – 2007. – № 1(26). – С. 119–124.
 - Люкевич, В. В. Локус и хронотоп дома и усадьбы в колосовском и бунинском романах / В. В. Люкевич // *Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Літаратуразнаўства. Мовазнаўства. Сер., Філалагічных навук.* – 2009. – № 1(11). – С. 5–13.
 - Люкевич, В. В. Небо в поэме Гоголя «Мёртвые души» и трилогии Коласа «На ро�станях» / В. В. Люкевич // *Русский язык и литература в школе.* – 2010. – № 2. – С. 55–61.
- По требованиям ВАК Украины:**
- Люкевич, В. В. Ромашов и Назанский : еще одна попытка интерпретации / В. В. Люкевич // *Філалагічныя науки.* – Кам'янець-Подільский : Абетка-Нова, 2006. – Вып. 12. – Т. 2 : Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. – С. 62–68.
 - Люкевич, В. В. О некоторых аспектах интернационального пафоса литовской поэзии послевоенных лет (1945–1954 гг.) / В. В. Люкевич // *Literatura. Ученые записки высших учебных заведений Литовской ССР.* – Вильнюс : Минтис, 1975. – Т. 17. – Вып. 1 б. – С. 25–46.
- Статьи в журналах, научных сборниках:**
- Люкевич, В. В. Попытка обобщения / В. В. Люкевич // *Неман.* – 1966. – № 2. – С. 186–188.
 - Люкевич, В. В. Чувство единства / В. В. Люкевич // *Pergaie.* – 1974. – № 10. – С. 137–147.
 - Люкевич, В. В. О некоторых аспектах интернационального пафоса литовской поэзии послевоенных лет (1945–1954 гг.) / В. В. Люкевич // *Literatura. Ученые записки высших учебных заведений Литовской ССР.* – Вильнюс : Минтис, 1975. – Т. 17. – Вып. 1 б. – С. 25–46.
 - Люкевич, В. В. Родословная братской литературы / В. В. Люкевич // *Неман.* – 1978. – № 11. – С. 171–173.
 - Люкевич, В. В. Чувство единства : инациональный персонаж в литовской литературе / В. В. Люкевич // *Отклики на литовское слово* ; под ред. К. Корсакаса. – Вильнюс : Вага, 1979. – С. 99–120.
 - Люкевич, В. В. Прастора ў лірыцы Аркадзя Куляшова : на матэрыяле твораў 50–70-х гг. / В. В. Люкевич // *Terra Alba I. Праблема беларускага літаратуразнаўства : да 85-годдзя з дня нараджэння А. А. Куляшова* ; рэд. С. І. Даніленка, Я. Я. Іваноў ; рэдкал. Я. І. Клімуць [і інш.]. – Мінск : Маладзёжнае навуковае таварыства, 2000. – С. 22–27.
 - Люкевич, В. В. Н. Л. Бердяев и А. И. Куприн к вопросу об истоке художественной модели эроса в «Гранатовом браслете» / В. В. Люкевич // *Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе: проблемы теоретической и исторической поэтики* / под ред. Т. И. Автухович. – Гродно [б. и.], 1996. – С. 117–120.
 - Люкевич, В. В. Античная топика в поэзии Бунина / В. В. Люкевич // *Крымский пушкинский научный сборник. Русская культура и античность* ; под ред. С. О. Курьянова. – Симферополь : Крымский Архив, 2001. – Вып. 1 (10). – С. 222–230.
 - Люкевич, В. В. Николай Рубцов и Гомер (стихотворение «Журавли») / В. В. Люкевич // *Зборнік артыкулаў, успамінаў* ; пад рэд. Я. Г. Клімуца. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – С. 81–85.
 - Люкевич, В. В. Античная топика в поэзии И. Бунина / В. В. Люкевич // *Крымский пушкинский научный сборник* ; под ред. С. О. Курьянова. – Симферополь : Крымский Архив, 2001. – Вып. 1 (10). – С. 222–230.
 - Люкевич, В. В. Топос дуба в ранней прозе Я. Коласа и И. Бунина / В. В. Люкевич // *У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зборнік навуковых прац, прысвечаны 90-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова.* – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – Вып. 1 : Філалогія. – С. 69–74.
 - Люкевич, В. В. Пушкинская традиция – протезизм – в лирике Максима Богдановича / В. В. Люкевич // *Крымский пушкинский научный сборник. Русская культура и славянский мир* ; под ред. С. О. Курьянова. – Симферополь : Крымский Архив, 2003. – Вып. 3. – С. 89–92.
 - Люкевич, В. В. Топос храма в художественном пространстве романов «Жизнь Арсеньева» И. Бунина и «На ро�станях» Я. Коласа / В. В. Люкевич // *У ракурсе сучаснага асэнсавання : зб. навук. прац* ; пад рэд. А. М. Макаравіча, С. Э. Сомава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Вып. 2. – С. 119–128.
 - Люкевич, В. В. Паэтыка гістарычнага часу ў апавяданнях Якуба Коласа і Івана Бунина / В. В. Люкевич // *І. Навуменка і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі : зб. навук. артыкулаў ; рэдкал. Т. І. Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.] ; уклад. А. І. Бельскі.* – Мінск : РІВШ, 2006. – С. 219–229.
 - Люкевич, В. В. Историческое время в рассказах Бунина и Коласа / В. В. Люкевич // *Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной научной конференции* ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им А. А. Кулешова, 2006. – С. 217–219.
 - Люкевич, В. В. Христианская топика в трилогии «На ро�станях» / В. В. Люкевич // *Религия и общество – 2 : актуальные проблемы современного религиозоведения : сб. науч. трудов* ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 121–124.
 - Люкевич, В. В. А. Твардовский о Буinine / В. В. Люкевич // *Вестник Крымских литературных чтений : сб. науч. статей и материалов* ; под ред. С. О. Курьянова. – Симферополь : Крымский Архив, 2006. – Вып. 1. – С. 46–49.
 - Люкевич, В. В. Топос моря в поэзии Ивана Бунина / В. В. Люкевич // *Вестник Крымских литературных чтений : сб. науч. статей и материалов* ; под ред. С. О. Курьянова. – Симферополь : Крымский Архив, 2006. – Вып. 2. – С. 9–16.
 - Люкевич, В. В. Православно-христианский вектор тяжбы с неправедным миром : мастерство сюжетосложения в «Человеке из ресторана» И. С. Шмелева / В. В. Люкевич // *Вестник Крымских литературных чтений : сб. науч. статей и материалов* ; под ред. С. О. Курьянова. – Симферополь : Крымский Архив, 2006. – Вып. 2. – С. 35–45.
 - Люкевич, В. В. К вопросу о сюжетосложении в ранних рассказах Бунина и Коласа / В. В. Люкевич // *У ракурсе сучаснага асэнсавання : зб. навук. прац* ; пад рэд. В. І. Караткевіча, С. Э. Сомава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – Вып. 3. – С. 55–65.
 - Люкевич, В. В. Сюжеты с ментальными событиями в бунинском, колосовском и современном белорусском рассказах / В. В. Люкевич // *Русская и белорусская литература на рубеже XX–XXI веков : сб. науч. статей : в 2 ч. ; редкол. С. Я. Гончарова-Гра-*

бовская (отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2007. – Ч. 2. – С. 191–196.

- Люкевич, В. В. Хронотоп дороги в бунинском и колосовском романах / В. В. Люкевич // Восточнославянские языки в европейском языковом контексте : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции, 24–27 октября 2007 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 207–214.
- Люкевич, В. В. Поэтика осени в бунинском и колосовском рассказах / В. В. Люкевич // Белорусская литература и мировой литературный процесс : международный науч. сборник ; под ред. А. А. Гупнина. – Полоцк : ПГУ, 2007. – Вып. 2. – С. 76–85.
- Люкевич, В. В. Поэтика исторического времени в автобиографических романах Бунина и Коласа / В. В. Люкевич // Романовские чтения – 3 : сб. науч. трудов Международной научной конференции ; под ред. И. А. Марзалюка. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 85–87.
- Люкевич, В. В. Пушкинский и гоголевский текст и интертекст в автобиографических романах Бунина и Коласа / В. В. Люкевич // Крымский пушкинский научный сборник ; под ред. С. О. Курьянова. – Симферополь : Крымский архив, 2008. – Вып. 6(15) : Русская культура и Восток. – С. 117–128.
- Люкевич, В. В. Поэтика осени в романах «Жизнь Арсеньева» Ив. Бунина и «На ро�станях» Я. Коласа / В. В. Люкевич // Вестник Крымских литературных чтений / И. В. Остапенко. – Симферополь : Крымский Архив, 2008. – Вып. 4. – С. 69–80.
- Люкевич, В. В. Авторские «стратегии» в тексте романа Якуба Коласа «На ро�станях» / В. В. Люкевич // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики : сб. науч. статей : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. Т. Е. Автухович (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2008. – Ч. 1. – С. 313–321.
- Люкевич, В. В. Этнокультура и ментальность белорусов в поэме Я. Коласа «Рыбакова хата» / В. В. Люкевич // Романовские чтения – 5 : сб. науч. трудов ; под ред. Н. М. Пурышевой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 96–98.
- Люкевич, В. В. Традиции Гоголя в трилогии Якуба Коласа «На ро�станях» / В. В. Люкевич // Интегрирование функций русского языка и культуры в системе непрерывного образования Беларуси, России, Украины : сб. науч. статей, материалы Международной практической конференции, 16 мая 2008 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 147–152.
- Люкевич, В. В. Федор Достоевский и Якуб Колас : типологические схождения / В. В. Люкевич // Романо-германская филология в контексте гуманитарных наук : международный сб. науч. статей. – Новополоцк : ПГУ, 2011. – С. 223–227.
- Люкевич, В. В. Небо в «Жизни Арсеньева» И. Бунина и в трилогии Якуба Коласа «На ро�станях» / В. В. Люкевич // Словесное искусство Серебряного века и Русского зарубежья в контексте эпохи : сб. науч. трудов : в 2 ч. ; под ред. В. А. Скрипкиной. – М. : [б. и.], 2010. – Ч. 2 : Литература Русского зарубежья и продолжение традиций. – С. 37–45.
- Люкевич, В. В. Хронотопический психологизм в романах Коласа и Бунина / В. В. Люкевич // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 236–240.
- Люкевич, В. В. Локусы родного края в поэзии Коласа и Кулешова военных лет / В. В. Люкевич // Романовские чтения – 6 : сб. трудов Международной научной конференции ; редкол. И. А. Марзалюк [и др.]. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. – С. 153–154.
- Люкевич, В. В. Поэтика утра в рассказах Якуба Коласа и Ивана Бунина / В. В. Люкевич // Славянские литературы ў кантэксце сусветнай : Міжнародная

навуковая каферэнцыя : зб. навук. артыкулаў : у 3 т. / под ред. В. Халипова. – Минск : РИВШ, 2010. – Т. 2. – С. 88–93.

- Люкевич, В. В. Художественная модель белорусской семьи в прозе Коласа 20-х гг. / В. В. Люкевич // Романовские чтения – 7 : сб. статей Международной научной конференции / под общ. ред. А. А. Воробьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 125–127.
- Люкевич, В. В. Фольклорный контекст в прозе И. Бунина рубежа ХІ–ХХ вв. / В. В. Люкевич // Мировой литературный процесс: автор – жанр – стиль : сб. науч. трудов ; под ред. Т. В. Сенькевич. – Брест : БрГУ, 1991. – С. 109–111.
- Люкевич, В. В. Локус Храма в художественном пространстве «Жизни Арсеньева» И. Бунина и трилогии Я. Коласа «На ро�станях» / В. В. Люкевич // Международные Севастопольские чтения : сб. науч. работ : в 2 т. – Севастополь : Севастопольский университет, 2010. – Т. 1. – С. 92–101.
- Люкевич, В. В. Типологические схождения в художественных мирах полесских повестей Александра Куприна и Якуба Коласа / В. В. Люкевич // Междисциплинарные связи при изучении литературы : сб. науч. трудов ; отв. ред. проф. Т. Д. Белова, А. А. Демченко. – Саратов : Наука, 2010. – Вып. 4. – С. 161–170.
- Люкевич, В. В. Хронотопические формы психологизма в «Жизни Арсеньева» Бунина и трилогии «На ро�станях» Коласа / В. В. Люкевич // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаушук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 11–20.

МАКАРЭВІЧ Аляксандр Мікалаевіч



Нарадзіўся 24 лютага 1963 г. у в. Леніна Добрушскага раёна Гомельскай вобласці. У 1984 г. скончыў з адзнакай філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». З 1984 г. працаваў на кафедры беларускай літаратуры МДПі (з 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова – асістэнтам (1984–1985;

1987), старшым выкладчыкам (1990–1994), дацэнтам (1994–1996; 1999–2007), працае загадчыкам кафедры (з 2007 г.).

Член Савета ўніверсітэта, Навукова-метадычнага савета ўніверсітэта.

Член экспертнага савета № 7 (літаратуразнаўчыя навукі) ВАК РБ, член савета па абароне дысертацый Д 02.01.21 пры БДУ, член рэдкалегіі часопіса «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова», кансультант рэдкалегіі часопіса «Роднае слова».

У 1987 г. паступіў і ў 1990 г. скончыў аспірантуру пры кафедре беларускай літаратуры МДПі імя А. М. Горкага па спецыяльнасці «Літаратура народаў СССР (савецкага перыяду)». У 1990 г. у МДПі імя А. М. Горкага абараніў кандыдацкую дысертацыю «Белорусский рассказ 20-х годов: проблема жанра и стиля (на материале творчества М. Горького и Т. Гартного)». У 1996 г. паступіў і ў 1999 г. скончыў дактарантуру пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па спецыяльнасці «Беларуская літаратура». У 2001 г. пры БДУ абараніў доктарскую дысертацыю «Праблема жанру і стылю ў беларускай прозе ХІХ – пачатку ХХ стст.». Доктар філалагічных навук (2001). Дацэнт (1996).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае: «Гісторыя беларускай літаратуры: Х–ХVIII стст.», «Гісторыя беларускай літаратуры: 1900–1930 гг.», «Гісторыя беларускага літаратуразнаўства і крытыкі», «Асновы навуковага аналізу літа-

ратуразнаўчых крыніц», «Актуальныя праблемы літаратуразнаўства» і інш.

Сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя беларускай літаратуры; жанрава-стылёвая асаблівасці беларускай прозы; метадыка выкладання беларускай літаратуры ў сярэдняй школе і ВУН і інш.

Кіраўнік і выканаўца заданняў Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Гісторыя жанрава-стылёвага развіцця беларускай прозы 20–50-х гадоў ХХ ст.» (2001–2005), «Беларуская дзіцячая літаратура ХХ – пачатку ХХІ стст.: гісторыка-тэарэтычны аспект яе вывучэння і выкладання» (2011–2013); кіраўнік і выканаўца часовага навуковага калектыву, створанага ва УА «МДУ імя А. А. Куляшова», па напісанні «Пасляслоўяў» да Збору твораў І. П. Шамякіна ў 23-х тамах, выданне якога здзяйсняецца ў адпаведнасці з распараджэннем Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб увекавечванні памяці народнага пісьменніка Беларусі Шамякіна І.П.» (2008–2012).

З 2009 па 2011 г. падрыхтаваў 3 прызёраў рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.

Узнагароджаны Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2003), Ганаровай граматай Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь (2010).

Удзельнік 45 навуковых канферэнцый, у тым ліку 24 міжнародных, 6 замежных. Каардынатар міжнародных навуковых канферэнцый «Куляшоўскія чытанні» (2006 г., 2010 г.).

Аўтар 107 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый (з іх 3 – у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Манаграфіі:

- Макаревич, А. Н. В разных стилевых течениях : проблема жанра и стиля в рассказах 20-х годов М. Горького и Т. Гартного / А. Н. Макаревич. – Екатеринбург : Урал Плюс, 1995. – 177 с.
- Макарэвіч, А. М. Праблема жанравых мадыфікацый у беларускай прозе XIX – пачатку ХХ ст.: манаграфія / А. М. Макарэвіч. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. – 332 с.

Падручнік з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Макарэвіч, А. М. Літаратура пачатку ХХ ст. : ва ўмовах паскоранага развіцця / А. М. Макарэвіч // Гісторыя беларускай літаратуры : XIX – пачатку ХХ ст. : падручнік для філалагічнага факультэта педагогічных ВУН ; пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. – 2-е выд., дапрац. – Мінск : Вышэйшая школа, 1998. – С. 200 – 217. **[Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці падручніка для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых педагогічных навучальных устаноў]**

Вучэбны дапаможнік з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Беларуская дзіцячая літаратура : вучэбны дапаможнік / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. – Мінск : Вышэйшая школа, 2007. – 688 с. [суаўт.] **[Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях «Печатковая адукацыя», «Печатковая адукацыя. Дадатковая спецыяльнасць»]**

Вучэбная праграма з грыфам Міністэрства адукацыі:

- Беларуская дзіцячая літаратура : вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў / склад. А. М. Макарэвіч, В. І. Караткевіч. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – 41 с. **[Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 18 лютага 2005 г. Рэгістрацыйны № ТД-А.002/тып.]**

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Макарэвіч, А. М. Некаторыя аспекты адлюстравання рэчаіснасці 20-х гадоў у апавяданнях Цішкі Гарт-

нага / А. М. Макарэвіч // Весці АН БССР. Сер., Грамадскіх навук. – 1989. – № 3. – С. 82–87.

- Макарэвіч, А. М. Жанрава-стылёвая асаблівасці апавяданняў М. Гарэцкага (20-я гады) / А. М. Макарэвіч // Весці АН БССР. – Сер., Грамадскіх навук. – 1990. – № 1. – С. 91–96.
- Макарэвіч, А. М. Праблемнае выкладанне беларускай літаратуры ў Х–ХІ класах па сістэме перспектывных ліній / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. – 1994. – № 9. – С. 35–39.
- Макарэвіч, А. М. Праблемнае выкладанне беларускай літаратуры ў Х–ХІ класах па сістэме перспектывных ліній / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. – 1994. – № 10. – С. 37–40.
- Макарэвіч, А. М. Праблемнае выкладанне беларускай літаратуры ў Х–ХІ класах па сістэме перспектывных ліній / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. – 1994. – № 12. – С. 43–46.
- Макарэвіч, А. М. Жанрава-стылёвае вызначэнне драматычных твораў М. Гарэцкага / А. М. Макарэвіч // Весці НАН Беларусі. Сер., Гуманітарных навук. – 1998. – № 3. – С. 112–117.
- Макарэвіч, А. М. Экзістэнцыяльны рух у апавесці М. Зарэцкага «Голы звер» / А. М. Макарэвіч // Весці НАН Беларусі. Сер., Гуманітарных навук. – 1999. – № 1. – С. 113–119.
- Макарэвіч, А. М. Жанравыя асаблівасці зборніка Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» / А. М. Макарэвіч // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 1999. – № 1(11). – С. 51–56.
- Макарэвіч, А. М. Сэнс і структура мастацкага вобраза ў апавяданнях В. Ластоўскага / А. М. Макарэвіч // Веснік БДУ. Сер., Філалогія, журналістыка, педагогіка, псіхалогія. – 1999. – № 1. – С. 9–14.
- Макарэвіч, А. М. Сінтэз лірычнага і эпічнага пачаткаў у беларускім апавяданні 1906–1919 гг. / А. М. Макарэвіч // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 1(2). – С. 11–19.
- Макарэвіч, А. М. Творы Я. Баршчэўскага «Драўляны Дзядок і кабета Інсекта», «Душа не ў сваім целе» ў жанравым і эстэтычным кантэксце беларускай прозы XIX – пач. ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 2-3(3). – С. 23–29.
- Макарэвіч, А. М. Спецыфіка адлюстравання рэчаіснасці ў падзейна разгорнутым эпічнага характару апавяданні пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. – 1999. – № 8. – С. 55–65.
- Макарэвіч, А. М. Асаблівасці мастацкай формы апавядальных гісторый, абразкоў і навел пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. – 1999. – № 11. – С. 58–68.
- Макарэвіч, А. М. Асаблівасці мастацкай формы апавесці Ядвігіна Ш. «Золата» / А. М. Макарэвіч // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 4(4). – С. 144–151.
- Макарэвіч, А. М. Сінтэз фальклорнага і філасофскага, лірычнага і эпічнага струменяў у апавяданні пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. – 2000. – № 1. – С. 20–25.
- Макарэвіч, А. М. Рамантычны змест і жанравыя мадыфікацыі ў лірычнай прозе З. Бядулі / А. М. Макарэвіч // Весці НАН Беларусі. Сер., Гуманітарных навук. – 2000. – № 1. – С. 115–121.
- Макарэвіч, А. М. Жанравыя мадыфікацыі апавяданняў рэалістычнага напрамку ў развіцці беларускай прозы пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 1(5). – С. 69–77.
- Макарэвіч, А. М. Стылёвыя асаблівасці падзейна-разгорнутага на бытавую тэму беларускага апавядання эпічнага зместу / А. М. Макарэвіч // Весці НАН Беларусі. Сер., Гуманітарных навук. – 2000. – № 3. – С. 103–110.
- Макарэвіч, А. М. Метадычныя рэкамендацыі па развіцці пісьмовай мовы вучняў і іх творчых здоль-

насцей (у кантэксце дзесяцібальнай сістэмы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў) / А. М. Макарэвіч // Беларуская мова і літаратура. – 2003. – № 1. – С. 3–21.

- Макарэвіч, А. Вобразы Данілікі і Зосі з драмы «Раскіданае гняздо» ў кантэксце сэнсавых асаблівасцей спадчыны Янкі Купалы і драм Ф. Аляхновіча / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. – 2003. – № 3. – С. 18–23.
- Макаревич, А. Н. Тени и страхи жизни в деструктивном поле действительности и в сознании персонажей белорусской литературы первой трети XX вв. / А. Н. Макаревич // Научный вестник Импальского государственного гуманитарного университета. – 2003. – № 15. – С. 137–142.
- Макарэвіч, А. М. Вучэбна-метадычны комплекс : праблемы стварэння і перспектывы выкарыстання (з вопыту выкладання гісторыі беларускай літаратуры, польскай мовы ва УА «МДУ імя А. А. Куляшова») / А. М. Макарэвіч // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 4(28). – С. 226–231.
- Макарэвіч, А. М. Ацэнкі творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча на рубяжы стагоддзяў (другая палова XIX – першая трэць XX ст.) / А. М. Макарэвіч // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 4(31). – С. 123–127.
- Макарэвіч, А. М. Ацэнкі творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча на рубяжы стагоддзяў (канец XX – пачатак XXI ст.) / А. М. Макарэвіч // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 2-3(33). – С. 126–131.
- Макарэвіч, А. М. Асаблівасці вывучэння артыкула Цёткі «Шануйце роднае слова» ў VII класе / А. М. Макарэвіч // Беларуская мова і літаратура. – 2011. – № 7. – С. 18–21.
- Макарэвіч, А. М. «Парада» Каруся Каганца: жанрава-стылёвыя прыкметы (асаблівасці аналізу на занятках па беларускай літаратуры ў ВНУ : метадычны і тэарэтычны аспекты) / А. М. Макарэвіч // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер., Псіхалага-педагагічных навук : педагогіка, псіхалогія, метадыка. – 2011. – № 2(38). – С. 57–64.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях, часопісах, навуковых зборніках:

- Макарэвіч, А. М. Аповесць В. Ластоўскага «Лабірынты» ў кантэксце поля аўтарскай творчасці / А. М. Макарэвіч // Магілёўская даўніна ; пад рэд. А. Агеева. – Магілёў : [б. в.], 1998. – С. 25–31.
- Макарэвіч, А. М. Сатырычныя творы беларускай літаратуры першай трэці 30-х гг. XX ст. у кантэксце гумарыстычнай прозы гэтага перыяду / А. М. Макарэвіч // Studia wschodniostowiańskie / Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Literatury Wschodniostowiańskiej ; red. naczelny H. Twaranowicz. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001. – S. 87–99.
- Макарэвіч, А. М. Структура і змест семінара «Школьныя сачыненні на літаратурныя тэмы» ў кантэксце сістэмы рацыянальнай арганізацыі працы па развіцці пісьмовай мовы вучняў і іх творчых здольнасцей / А. М. Макарэвіч // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжжафедэральны зб. навук. прац; пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – Вып. 1 : Філалогія. – С. 3–11.
- Макарэвіч, А. Страхі жыцця, цені і дрыгва ў аднайменных творах Ф. Аляхновіча : да праблемы аб'ёмнага сэнсаўтварэння / А. Макарэвіч // Избранные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 46–53.
- Макарэвіч, А. М. Сэнсавае прастора зборніка апавяданняў Міры Лукшы «Бабскія гісторыі» ў кантэксце яго жанравыя спецыфікі / А. М. Макарэвіч // Тэрмапілы. – 2003. – № 7. – С. 115–126.
- Казбярук, У. М. Літаратура пачатку XX ст. / У. М. Казбярук, А. М. Макарэвіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. ; гал. рэд. Г. П. Пашкоў. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2004. – Т. 18. – С. 602–608.

- Макарэвіч, А. М. Літаратурныя жанры і іх мадыфікацыі: тэарэтычны аспект // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжжафедэральны зб. навук. прац; пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Вып. 2 : Філалогія. – С. 5–13.
- Макаревич, А. Н. Литература начала XX века / А. Н. Макаревич // Республика Беларусь: энциклопедия : в 6 т. ; гал. рэд. Г. П. Пашкоў. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2005. – Т. 1. – С. 838–847.
- Макарэвіч, А. М. Жанравыя характарыстыкі беларускай прозы пачатку XX ст. у даследаваннях І. Я. Навуменкі: параўнальны літаратуразнаўчы аспект / А. М. Макарэвіч // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі : зб. навук. артыкулаў / РІВШ. – Мінск : РІВШ, 2006. – С. 229–236.
- Макарэвіч, А. М. Жанравыя асаблівасці зборнікаў апавяданняў Сакрата Яновіча «Доўгая смерць Крынак» і Міры Лукшы «Бабскія гісторыі» / А. М. Макарэвіч // Studia białorutenistyczne 1 / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – С. 211–226.
- Макарэвіч, А. М. Жанравыя асаблівасці зборнікаў апавяданняў Сакрата Яновіча «Доўгая смерць Крынак» і Міры Лукшы «Бабскія гісторыі» / А. М. Макарэвіч // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжжафедэральны зб. навук. прац; пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – Вып. 3 : Філалогія. – С. 3–21.
- Макарэвіч, А. М. Сэнсавае прастора зборніка апавяданняў Міры Лукшы «Бабскія гісторыі» / А. М. Макарэвіч // Шлях па прамой часу. Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы. 1958–2008 / пад рэд. Я. Чыквіна. – Беласток : Белавежа, 2007. – С. 273–288.
- Макарэвіч, А. М. Асаблівасці выкладання польскай мовы як замежнай: агульнаметадычны і практычны аспекты: з практыкі выкладання польскай мовы на факультэце славянскай філалогіі МДУ імя А. А. Куляшова / А. М. Макарэвіч // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў / пад рэд. Я. Я. Іванова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 3. – С. 248–283.
- Макарэвіч, А. М. Асаблівасці выкладання польскай мовы як замежнай: агульнаметадычны і практычны аспекты / А. М. Макарэвіч, А. А. Манкевіч // Філалагічная адукацыя : навукова-метадычны зборнік / рэд. А. І. Бельскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2009. – Вып. 1. – С. 24–30.
- Макаревич, А. «История белого света» М. Лукши: специфика формообразовательной и стилиевой организации сборника / А. Н. Макаревич // Питання Літаратурознаўства : навуковы збірнік / гол. рэд. О. В. Червінскаю. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 80. – С. 39–46.
- Макарэвіч, А. М. Стылёвыя асаблівасці апавяданняў зборніка М. Лукшы «Гісторыі з белага свету» / А. М. Макарэвіч // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей / под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 331–334.
- Макарэвіч, А. М. «Ляўкоўскі цыкл» Янкі Купалы ў кантэксце гістарычнай рухомасці твораў / А. М. Макарэвіч // Białorutenistyka Białostocka. – Białostok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. – S. 21–35.
- Макарэвіч, А. М. [Рэцэнзія] / А. М. Макарэвіч // Studia Białorutenistyczne. – Lublin : UMCS, 2010. – Т. 3. – С. 327–329. – Рэц. на кн.: Гісторыя беларускай літаратуры XI–XIX стагоддзяў : у 2 т. / пад рэд. В. Чамярыцкага, У. Мархеля. – Мінск : Беларуская навука, 2006 – Т. 1. – 910 с. – Рэц. на кн.: Гісторыя беларускай літаратуры XI–XIX стагоддзяў : у 2 т. / пад рэд. В. Чамярыцкага, У. Мархеля. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – Т. 2. – 252 с.

- Макарэвіч, А. М. М. І. Мішчанчук як даследчык прыгожага пісьменства: некаторыя аспекты літаратурна-наўчай спадчыны / А. М. Макарэвіч // Жыццё пражыць... : М. І. Мішчанчук – вучоны, настаўнік, творца / уклад. Л. В. Скібіцкая. – Брэст : Альтэрнатыва, 2010. – С. 48–56.
- Макарэвіч, А. М. Дзіцячая літаратура і Максім Багдановіч / А. М. Макарэвіч, В. І. Караткевіч // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 198–199.
- Макарэвіч, А. М. Яшчэ адзін крок у шамякізнаўстве / А. М. Макарэвіч // У ракурсе сучаснага асэнсавання : творчая спадчына Івана Шамякіна : міжжафедральны зб. навук. прац. / пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 4 : Філалогія. – С. 3–4.
- Макарэвіч, А. М. Разбуральныя праявы рэчаіснасці першай паловы 1990 х гг. у асэнсаванні І. Шамякіна : на матэрыяле дзённікавых запісаў і аповесці «Сатанінскі тур» / А. М. Макарэвіч // У ракурсе сучаснага асэнсавання : творчая спадчына Івана Шамякіна : міжжафедральны зб. навук. прац / пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 4 : Філалогія. – С. 208–236.
- Макарэвіч, А. М. Форма-, сэнса- і стылеўтваральныя асаблівасці «Надолі Заблоцкіх» Лукаша Калюгі / А. М. Макарэвіч // У ракурсе сучаснага асэнсавання : зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 99–108.

МАРТЫНОВА Ольга Михайловна

Родилась 12 ноября 1959 г. в п. Партизан Узловского района Тульской области. В 1987 г. окончила филологический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». С 1990 г. работает на кафедре русской и зарубежной литературы МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (1990–1992), доцентом (1996–2011, с 2012 г.). С 2005 по 2011 г. занимала должность заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы факультета славянской филологии.



В 1992 г. поступила и в 1995 г. окончила аспирантуру Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, Россия) при кафедре зарубежной литературы по специальности «Литературоведение». В 1995 г. в РГПУ им. А. И. Герцена защитила кандидатскую диссертацию по теме «Итальянское путешествие» Гёте. Автор. Композиция. Жанр» (научный руководитель – профессор доктор филологических наук Г. В. Стадников). Кандидат филологических наук (1995). Доцент (1996).

Основные преподаваемые дисциплины: «История литературы Древнего мира», «История зарубежной литературы средних веков и эпохи Возрождения», «История зарубежной литературы XVII–XVIII веков», «История зарубежной литературы XIX века», «Литература русского зарубежья».

Сфера научных интересов: история становления средневекового западноевропейского театра; ранняя драматургия И. В. Гёте; немецкая литература XVIII–XIX вв.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 12 международных, из них 5 зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций, в том числе 3 – в соавторстве.

Монографии:

- Мартынова, О. М. Традиции западноевропейского народного театра и драматургия Гете довеймарского периода (1768–1775) : монография / О. М. Мартынова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 228 с.

Учебно-методические издания:

- Мартынова, О. М. Методические рекомендации по курсу «История зарубежной литературы Древнего мира» для студентов ОЗО 1 курса / О. М. Мартынова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 42 с.
- Мартынова, О. М. Методические рекомендации по курсу «История зарубежной литературы XVII–XVIII вв.» / О. М. Мартынова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 28 с.
- Мартынова, О. М. Учебно-методический комплекс по курсу «Мировая литература» для студентов I и II курсов педагогического факультета (стационар и ОЗО) / О. М. Мартынова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 112 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Мартынова, О. М. Иоганн Вольфганг Гете «Фауст» / О. М. Мартынова // Русский язык и литература. – 2004. – № 2. – С. 24–34.
- Мартынова, О. М. Немецкий фастнахтшпиль и белорусская масленичная пьеса. Традиции и своеобразие / О. М. Мартынова // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2007. – №4 (43). – С. 150–157.
- Мартынова, О. М. Античные мотивы в ранней драматургии Г. Э. Лессинга и И. В. Гете / О. М. Мартынова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 1. – С. 124–128.
- Мартынова, О. М. Традиции Commedia dell'arte в пьесе Гете «Совиновники» / О. М. Мартынова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 4(31). – С. 127–232.
- Мартынова, О. М. Традиции немецкой мещанской драмы в трагедии Гете «Клавиво» / О. М. Мартынова // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2009. – № 7. – С. 141–144.
- Мартынова, О. М. Английский народный театр и традиции немецкой литературной драмы / О. М. Мартынова // Вестник Брестского университета. Сер., Филологических наук. – 2009. – № 1(11). – С. 14–22.
- Мартынова, О. М. Немецкая масленичная пьеса и традиции итальянской народной комедии / О. М. Мартынова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер., Гуманитарные науки. – 2011. – № 2(65). – С. 168–170.
- Мартынова, О. М. Традиции народного музыкального театра и вокальная пьеса Гете «Эрвин и Эльмира» / О. М. Мартынова // Известия РГПУ имени А. И. Герцена. – 2011. – № 140. – С. 120–125.
- Мартынова, О. М. «Absurda Comica, или Петер Сквенц» А. Грифиуса и «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира : к проблеме типологических сходжений / О. М. Мартынова // Известия РГПУ имени А. И. Герцена. – 2011. – № 143. – С. 78–84.
- Мартынова, О. М. Традиции немецкой мещанской драмы в трагедии Гете «Клавиво» / О. М. Мартынова // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2009. – № 7. – С. 141–144.

Статьи в научных сборниках:

- Мартынова, О. М. Трагическое в ранней драматургии Гете / О. М. Мартынова // Мировой литературный процесс: автор – жанр – стиль : сб. науч. трудов / под общ. ред. Т. В. Сенькевич. – Брест : БрГУ, 2009. – С. 56–59.
- Мартынова, О. М. Гете и немецкая вокальная пьеса / О. М. Мартынова // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей / под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 189–191.

- Мартынова, О. М. Функции комического в смешанной пьесе А. Грифиуса «Влюбленное привидение» и «Любимая Розочка» / О. М. Мартынова // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей по материалам II Международной научной конференции, 30–31 октября 2009 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 259–261.
- Мартынова, О. М. Комедия дель арте и традиции немецкой народной драматургии / О. М. Мартынова // Русистика и современность : литературоведение : сб. науч. статей по материалам XII Международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, г. Одесса, 30 сентября – 3 октября 2009 г. ; редкол. Е. М. Черноиваненко, И. Я. Матковская, В. Б. Мусий [и др.] ; Министерство образования и науки Украины, Международные и украинские ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Фонд «Русский мир», Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2010. – С. 140–149.
- Мартынова, О. М. Традиции немецкой духовной драмы и Библейский сюжет / О. М. Мартынова // Романовские чтения – 7 : сб. статей Международной научной конференции ; под общ. ред. А. А. Воробьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 127–129.

МИХАЛЬЧУК Тамара Григорьевна



Родилась 8 ноября 1956 г. в г. Могилеве. В 1978 г. окончила с отличием филологический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». С 1978 г. работает на кафедре русского языка МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1978–1983), старшим преподавателем

(1987–1988), доцентом кафедры русского и белорусского языков (1989–1993). С 1994 по 2009 г. – заведующий кафедрой русского языка, с 2009 г. – доцент кафедры русского языка.

Член редколлегии журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова». Координатор от УО «МГУ им. А. А. Кулешова» в МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы); член Президиума БАПРЯЛ (Белорусская ассоциация преподавателей русского языка и литературы).

В 1983 г. поступила и в 1986 г. окончила аспирантуру Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина по специальности «Русский язык». В 1986 г. в БГУ им. В. И. Ленина защитила кандидатскую диссертацию «Стилистическое использование форм категории согласия-несогласия в книжных стилях речи и художественных произведениях советских писателей первого послеоктябрьского десятилетия» (Научный руководитель – кандидат филологических наук О. В. Озаровский). Кандидат филологических наук (1986). Доцент (1989).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современный русский язык», «Культура речи», «Речевой этикет», «Стилистика русского языка», «Философия языка», «Речевая коммуникация», «Социолингвистика», «Актуальные проблемы языкознания», «Основные этапы истории языкознания», «Русский язык как иностранный», «Межкультурная коммуникация».

Сфера научных интересов: русский речевой этикет; современный русский язык; лингвистика текста; язык художественных произведений; межкультурная коммуникация; стилистика русского языка; коммуникативный синтаксис; методика русского языка.

Исполнитель гранта № 1190 Хельсинского университета (Финляндия, 2000 г.). Руководитель и исполнитель гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Национально-культурные особенности использования формул речевого этикета в художественной литературе» № 20071313 (2007–2009).

В период с 2002 по 2009 гг. подготовила 4 победителей республиканского конкурса студенческих научных работ.

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (1993). В 1999 г. была присуждена II премия Специального Фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов за личный вклад в развитие способностей одаренной молодежи (Свидетельство от 4 января 1999 г.).

Участник более 69 научных конференций, в т.ч. более 35 международных, из них – 29 зарубежных. Координатор международных научных конференций: Международная научная конференция, посвященная памяти О. В. Озаровского (1996); «Валентностная грамматика в структурном и коммуникативном аспектах и ее выразительные возможности в языке и речи» (1998); Международная научная конференция «Русистика и белорусистика на рубеже веков. Вклад белорусских лингвистов, уроженцев Могилевщины, в науку» (2001); II Международная научная конференция, посвященная памяти О. В. Озаровского, проводимая в рамках «Кулешовских чтений» (2005); Международная научная конференция «Русский язык в контексте культуры» (2009).

Автор более 130 научных и учебно-методических публикаций, из них – 13 в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Михальчук, Т. Г. Речевой этикет в русской художественной литературе : монография / Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 418 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Михальчук, Т. Г. Практикум по речевому этикету : учебное пособие / Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 128 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов филологических специальностей высших учебных заведений*]
- Михальчук, Т. Г. Русский речевой этикет : практикум : учебное пособие / Т. Г. Михальчук. – Минск : Асар, 2009. – 258 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по филологическим специальностям*]

Другие учебные пособия:

- Михальчук, Т. Г. Стилистическое использование формул речевого этикета в художественном тексте : учебное пособие / Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГПИ, 1994. – 96 с.
- Михальчук, Т. Г. Стилистика речевого этикета / Т. Г. Михальчук // Художественный текст : его стилистические ресурсы : учебное пособие. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – С. 5–50. [соавт.]

Учебно-методические издания:

- Головков, О. В. Учись учиться : опорные конспекты по русскому языку для 5–6–7 классов средней школы. Памятки. Планы. Схемы. Рецензии. Отзывы. Полезные советы : в помощь студентам-практикантам : учебно-методическое пособие / О. В. Головков, Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 123 с.
- Контрольные задания по курсу «Современный русский язык» : учебно-методическое пособие / сост. И. С. Елисеева, М. В. Ладутько, И. П. Симкина, А. А. Шаталова, Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 71 с.
- Контрольные задания по курсу «Современный русский язык» : учебно-методическое пособие / сост.

И. С. Елисеева, М. В. Ладутько, Т. В. Мосейчук, А. А. Шаталова, Т. Г. Михальчук. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 67с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Михальчук, Т. Г. Стилистические варианты диалогических форм согласия-несогласия и их функционирование в пьесе К. А. Тренева «Любовь Яровая» / Т. Г. Михальчук // *Веснік БДУ*. Сер. 4. – 1985. – № 2. – С. 52–55.
- Михальчук, Т. Г. Формы согласия-несогласия в письменных стилях русского языка / Т. Г. Михальчук // *Веснік БДУ*. Сер. 4. – 1986. – № 2. – С. 78–84.
- Михальчук, Т. Г. Категория согласия-несогласия и подключение к ней категорий / Т. Г. Михальчук // *Веснік БДУ*. Сер. 4. – 1987. – № 1. – С. 68.
- Михальчук, Т. Г. Диалогические формы выражения согласия и несогласия (отказа) с разным прагматическим эффектом / Т. Г. Михальчук // *Веснік БДУ*. Сер. 4. – 1989. – № 1. – С. 35–39.
- Михальчук, Т. Г. Диалогические формы повтора чужого высказывания со значением согласия-несогласия и их функционирование в художественных произведениях 20-х годов / Т. Г. Михальчук // *Веснік БДУ*. Сер. 4. – 1991. – № 1. – С. 29–33.
- Михальчук, Т. Г. Ситуации речевого этикета в произведениях А. П. Чехова / Т. Г. Михальчук // *Народная асвета*. – 1997. – № 4. – С. 93–104.
- Михальчук, Т. Г. Ситуации речевого этикета / Т. Г. Михальчук // *Народная асвета*. – № 6. – 1998. – С. 114–123.
- Михальчук, Т. Г. Ситуации речевого этикета и стилистические приемы. Повесть Н. В. Гоголя «Мертвые души» на уроке культуры речи / Т. Г. Михальчук // *Народная асвета*. – 2000. – № 1. – С. 110–116.
- Михальчук, Т. Г. Душевное слово : речевой этикет в современной русской поэзии / Т. Г. Михальчук // *Народная асвета*. – 2000. – № 8. – С. 89–102.
- Михальчук, Т. Г. Стилистическое использование этикетных формул в рассказах М. Зощенко / Т. Г. Михальчук // *Русский язык и литература*. – 2000. – № 5. – С. 90–100.
- Михальчук, Т. Г. Ситуации речевого этикета в произведениях В. Токаревой / Т. Г. Михальчук // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2000. – № 4 (7). – С. 79–85.
- Михальчук, Т. Г. Диалог о вежливости и грубости : урок культуры речи в X–XI классах по произведениям Виктории Токаревой / Т. Г. Михальчук // *Народная асвета*. – 2001. – № 1. – С. 43–51.
- Михальчук, Т. Г. Полисемия и омонимия этикетных формул в художественном тексте / Т. Г. Михальчук // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2003. – № 4(16). – С. 97–100.
- Михальчук, Т. Г. Национальная специфика форм комплимента в русской художественной литературе и в русском общении / Т. Г. Михальчук // *Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта*. – 2004. – № 3(33). – С. 96–101.
- Михальчук, Т. Г. Речевой этикет в русской литературе: художественное своеобразие / Т. Г. Михальчук // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2004. – № 4 (19). – С. 88–95.
- Михальчук, Т. Г. Фразеологизированные этикетные выражения ситуации «Разговор при встрече» в русской художественной литературе / Т. Г. Михальчук // *Вести БГПУ им. М. Танка*. Сер., Педагогика, психология, филология. – 2004. – № 4. – С. 73–76.
- Михальчук, Т. Г. Ситуации речевого этикета в произведениях Виктора Драгунского и Барбру Лингрен / Т. Г. Михальчук // *Русский язык и литература в школе*. – 2005. – № 6. – С. 55–60.
- Михальчук, Т. Г. Речевой этикет в русской художественной литературе: специфика времени / Т. Г. Михальчук // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2005. – № 2-3(21). – С. 104–111.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Михальчук, Т. Г. Обращение как социальная характеристика личности (в контексте диалога согласия-несогласия) / Т. Г. Михальчук // *Русский язык : межведомственный сборник* ; под ред. П. П. Шубы. – Минск : Университетское, 1987. – Вып. 7. – С. 105–111.
- Михальчук, Т. Г. Использование художественных произведений на занятиях по культуре речи : на примере анализа ситуаций речевого этикета в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» / Т. Г. Михальчук // *Методические материалы по вопросам преподавания русского языка в высшей школе* ; под ред. П. П. Шубы. – Минск : БГУ, 1990. – С. 82–90.
- Михальчук, Т. Г. Авторские ремарки к репликам согласия-несогласия персонажей / Т. Г. Михальчук // *Проблемы лингвистического анализа связного текста : сб. науч. статей*. – Переяслав-Хмельницкий : [б. и.], 1990. – С. 14–19.
- Михальчук, Т. Г. Диалогические формы выражения согласия и несогласия (отказа) с разным прагматическим эффектом / Т. Г. Михальчук // *Болгарская русистика*. – 1990. – № 2. – С. 62–68.
- Михальчук, Т. Г. Национально-специфические особенности использования формул русского речевого этикета (в контексте диалога согласия-несогласия) / Т. Г. Михальчук // *Русистика*. – 1992. – № 2. – С. 56–66.
- Михальчук, Т. Г. Речевой этикет в произведениях В. Шукшина / Т. Г. Михальчук, О. В. Озаровский // *Русистика*. – 1995. – № 1-2. – С. 36–43.
- Михальчук, Т. Г. Стилистическое использование этикетных формул в рассказах М. Зощенко / Т. Г. Михальчук // *OPERA SLAVICA*. – 1995. – V. – № 4. – BRNO, Чехия. – С. 17–24.
- Михальчук, Т. Г. Речевой этикет в прозе А. П. Чехова / Т. Г. Михальчук // *OPERA SLAVICA*. – 2000. – ROCNIK X, CISLO 2, BRNO, Чехия. – С. 8–18.
- Михальчук, Т. Г. Этикетные и неэтикетные коммуникативные приемы семантического косвенного (непрямого) выражения согласия и несогласия (в языке русской и белорусской литературы 20-х годов) / Т. Г. Михальчук // *TERRA ALBA I. Проблемы беларускага літаратуразнаўства : да 85-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова* ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – С. 233–239.
- Михальчук, Т. Г. О типичных ошибках в русской речи поляков : из практики работы на краткосрочных курсах русского языка / Т. Г. Михальчук // *Białostocki przegląd Kresowy*. – 2000. – № 5. – С. 67–72.
- Михальчук, Т. Г. Этикетное поведение персонажей в повестях и рассказах Василия Шукшина / Т. Г. Михальчук // *Чтения, посвященные памяти П. П. Шубы : к 75-летию со дня рождения* : сб. науч. статей. – Минск, 2001. – С. 65–73.
- Михальчук, Т. Г. «Всякий может легко войти в ее мир» : речевой этикет в произведениях Виктории Токаревой / Т. Г. Михальчук // *OPERA SLAVICA*. – ROCNIK XI, ROK 2001. – CISLO2. – BRNO, Чехия. – С. 11–23.
- Михальчук, Т. Г. Речевой этикет в произведениях Виктории Токаревой / Т. Г. Михальчук // *Zmogus in Zodic. Vilniaus pedagoginis universitetas*. – 2002. – T. 4. – № 3. – S. 33–38.
- Михальчук, Т. Г. Русский национальный характер в аспекте этикетных форм / Т. Г. Михальчук // *OPERA SLAVICA*. – 2005. – ROCNIK XV, ROK 2005, CISLO2. – BRNO, CESKA REPUBLIKA. – С. 7–16.
- Михальчук, Т. Г. Христианские и языческие корни русского речевого этикета / Т. Г. Михальчук // *Религия и общество : актуальные проблемы современного религиоведения* : сб. науч. трудов ; под ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 243–246.

- Михальчук, Т. Г. Стилистический анализ ситуаций речевого этикета и этикетное поведение персонажей в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» / Т. Г. Михальчук // Література та культура Полісся.– Ніжин, 2006. – Вып. 32. – С. 42–53.
- Михальчук, Т. Г. Элитарный и просторечный типы речевой культуры / Т. Г. Михальчук, Н. А. Михальчук // Язык и межкультурные коммуникации : сб. науч. статей. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 2007. – С. 167–169.
- Михальчук, Т. Г. Национальная специфика использования стереотипных формул православного речевого этикета в сфере устной коммуникации и в русской художественной литературе XIX века / Т. Г. Михальчук // Религия и общество : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 124–127.
- Михальчук, Т. Г. Национальная специфика этикетных формул приветствия и прощания в русской художественной литературе: православные традиции / Т. Г. Михальчук // Религия и общество – 3 : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 235–238.
- Михальчук, Т. Г. Об учебном пособии «Практикум по речевому этикету» / Т. Г. Михальчук // Русский язык как второй родной и методика его преподавания в диаспоре : сб. науч. статей. – Frankfurt am Main [etc] : Peter Lang, 2008. – С. 137–153.
- Михальчук, Т. Г. Преподавание русского речевого этикета в национальном вузе: новые учебные пособия / Т. Г. Михальчук // Образовательное и культурное пространство СНГ и Европы: информационные технологии в процессе преподавания русского языка в неязыковых вузах : сб. научно-практических докладов / Ереванский университет инновационных технологий. – Ереван : Ереванский университет инновационных технологий, 2008. – С. 26–36.
- Михальчук, Т. Г. Национально-культурные особенности использования этикетных формул согласия-несогласия в русской художественной литературе и в разговорной речи / Т. Г. Михальчук // Актуальные вопросы русской словесности : сб. науч. статей. – М. : Старая площадь, 2009. – С. 214–224.
- Михальчук, Т. Г. Национально-культурные особенности использования русского обращения в художественной литературе / Т. Г. Михальчук // Русский язык : взгляд из-за рубежа : сб. науч. статей. – М. : Старая площадь, 2009. – С. 23–30.
- Михальчук, Т. Г. Косвенное выражение этикетности / Т. Г. Михальчук // Слово в языке и речи : международный сб. науч. трудов в честь 70-летия доктора филологических наук профессора О. И. Литвинниковой ; под ред. Е. Г. Маслова. – Елец, 2009. – С. 236–241.
- Михальчук, Т. Г. Национально-культурные особенности использования русского обращения в художественной литературе и в разговорной речи / Т. Г. Михальчук // Информационное и образовательное пространство : Международная Планета «Русский язык» : II электронная научно-практическая конференция : сб. науч. трудов. – Ереван, 2009. – С. 88–92.
- Михальчук, Т. Г. Этикетные стилистические приемы в русской художественной литературе / Т. Г. Михальчук // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 54–58.
- Михальчук, Т. Ситуация «Утешение. Соболезнование» в русской художественной литературе и в современном русском языке: национальная специфика / Т. Михальчук, Н. Михальчук // KALBA IR TARPULTURINE KOMUNIKACIJA (Язык и межкультурные коммуникации) : сб. науч. статей / BALIS I. –

Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto. – 2009. С. 149–153.

- Михальчук, Т. Ситуация «Извинение» в современном русском языке и в русской художественной литературе: национальная специфика / Т. Михальчук, Н. Михальчук // KORENE KULTURY : zbornik veclekych studii Fakulta humanituych vied UMB UNIVERZITA MATEJA BELA / Banska Bystrica. – Slovacia, 2010. – S. 222–228.
- Михальчук, Т. Г. Новые учебные пособия: русский речевой этикет и православная культура / Т. Г. Михальчук // Религия и общество – 5 : актуальные проблемы свободы совести : сб. науч. статей ; под ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 219–222.
- Михальчук, Т. Г. Русский речевой этикет: новые тенденции в разговорной речи и их отражение в современной художественной литературе / Т. Г. Михальчук // Качество языкового и литературного образования: содержание и методика обучения : сб. науч. статей ; под ред. Л. А. Муриной. – Минск : РИВШ, 2011. – С. 260–262.
- Михальчук, Т. Г. Фразаологизированные этикетные выражения приветствия в русской художественной литературе / Т. Г. Михальчук // Славянская фразеология в синхронии и диахронии : сб. науч. статей ; под ред. В. И. Ковалю. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – Вып. 1. – С. 194–197.
- Михальчук, Т. Г. Фразаологизированные этикетные выражения ситуаций «неодобрение» и «одобрение» в русской художественной литературе (диахронический аспект) / Т. Г. Михальчук // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей по материалам III Международной научной конференции, 14–15 октября 2011 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – С. 141–145.

МОСЕЙЧУК Татьяна Викторовна



Родилась 21 февраля 1967 г. в г. Могилеве. В 1988 г. окончила филологический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». Работала в средней школе № 31 г. Могилева учителем русского языка и литературы. С 1991 г. работает на кафедре русского языка МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1991–1994), старшим преподавателем (1998–2003), доцентом (с 2003 г.).

С 1994 по 1997 г. училась в аспирантуре Белгосуниверситета по специальности «Русский язык». В 1998 г. защитила кандидатскую диссертацию «Экспрессивные синтаксические конструкции в поэзии Н. А. Заболоцкого» (научный руководитель – кандидат филологических наук профессор Н. М. Пипченко). Кандидат филологических наук (1998).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современный русский язык», «Когнитивная лингвистика», «Стилистика и культура речи», «Лингвокультурология», «Паралингвистика», «Лингвистические проблемы перевода».

Сфера научных интересов: поэтический синтаксис; лингвокультурология; паралингвистика.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 30 международных, из них 4 зарубежных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 10 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Практикум по русскому языку : задания и упражнения : в 2 ч. / сост. Т. В. Мосейчук, Т. А. Кожурина,

Т. С. Воробьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – Ч. 1 : Пунктуация. – 48 с.

- Практикум по русскому языку : задания и упражнения : в 2 ч. / сост. Т. В. Мосейчук, Т. А. Кожурина, Т. С. Воробьева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – Ч. 2 : Орфография. – 34 с.
- Контрольные задания по курсу «Современный русский язык» : учебно-методическое пособие / сост. И. С. Елисеева, М. В. Ладутько, Т. В. Мосейчук, А. А. Шаталова, Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 67с.
- Мосейчук, Т. В. Современный русский язык. Синтаксис : практикум / Т. В. Мосейчук, И. С. Елисеева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 92 с. : ил.
- Мосейчук, Т. В. Стилистика и культура речи : тесты / Е. А. Болтовская, Т. В. Мосейчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – 40 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Панкратович, Т. В. Экспрессия некоторых синтаксических конструкций в поэтическом контексте Н. А. Заболоцкого // Русский язык и литература. – 1997. – Вып. 9. – С. 112–124.
- Панкратович, Т. В. Стылістычная канвергенцыя асіметрычных моўных знакаў як экспрэсіўны фактар : на прыкладзе паэтычнага сінтаксісу М. А. Забалоцкага // Веснік БДУ. Сер. 4. – 1998. – № 1. – С. 42–46.

Статьи в научных сборниках:

- Мосейчук, Т. В. Невербальные средства коммуникации в зеркале русской и белорусской фразеологии / Т. В. Мосейчук, А. В. Монгалева // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей по материалам II Международной научной конференции, 30–31 октября 2009 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 174–178.
- Мосейчук, Т. В. Языковое отражение паралингвистических средств коммуникации в русской фразеологии / Т. В. Мосейчук, А. В. Монгалева // Сборник научных статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 208–212.
- Мосейчук, Т. В. Эволюция концептуальной картины мира в поэзии Н. А. Заболоцкого / Т. В. Мосейчук // А. Т. Твардовский и Смоленская поэтическая школа : сб. статей по материалам докладов и сообщений международной научной конференции, Смоленск, 5–7 октября 2010 года. – Смоленск : Смядынь, 2010. – С. 196–204.

ПАПЕЙКО Анатолий Анатольевич

Родился 7 ноября 1972 г. в г. Могилеве. В 1995 г. окончил с отличием филологический факультет МГПИ им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». С 1995 по 1997 г. работал преподавателем на кафедре белорусского, русского и иностранных языков Могилевского машиностроительного института (позднее – Могилевский государственный технический университет, Белорусско-Российский университет). С 2001 по 2007 г. – заведующий кафедрой белорусского, русского и иностранных языков Белорусско-Российского университета. В МГУ им. А. А. Кулешова работает с 2007 г. С 2007 по 2009 г. – доцент кафедры белорусского и русского языков (педагогический факультет); с 2009 г. – заведующий кафедрой русского языка (факультет славянской филологии).



В 1997–2000 гг. – аспирант кафедры теоретического и славянского языкознания БГУ (г. Минск). В 2000 г. в Белорусском государственном университете защитил кандидат-

скую диссертацию «Лексічныя асацыятыўныя палі ў беларускай і рускай мовах» (научные руководители – доктор филологических наук профессор А. Е. Супрун, доктор филологических наук профессор Б. Ю. Норман). Кандидат филологических наук (2000). Доцент (2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современный русский литературный язык» (факультет славянской филологии), «Современный русский язык» (факультет педагогики и психологии детства), до недавнего времени – «Белорусский язык: профессиональная лексика» (факультеты естествознания, педагогики и психологии детства).

Сфера научных интересов: взаимодействие русского и белорусского языков в условиях билингвизма на территории Беларуси; русскоязычная художественная литература Беларуси (лингвистический аспект).

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 30 международных, из них 3 зарубежных. Координатор Международной научно-практической конференции «Кулешовские чтения» (27–28 апреля 2011 г.).

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций (из них в соавторстве – 9).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Папейка, А. А. Беларуская мова : метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў завочнага аддзялення / А. А. Папейка, В. В. Панежа, В. А. Алекса. – Магілёў : МДТУ, 2003. – 28 с.
- Папейка, А. А. Задания по русскому языку для студентов-иностранцев экономических специальностей / А. А. Папейко, Г. В. Сагиева. – Могилев : МГТУ, 2003. – 22 с.
- Папейко, А. А. Задания по русскому языку для студентов-иностранцев технических специальностей / А. А. Папейко, Г. В. Сагиева. – Могилев : МГТУ, 2003. – 22 с.
- Папейка, А. А. Беларуская мова : метадычныя ўказанні для студэнтаў дзённага аддзялення : у 2 ч. / А. А. Папейка. – Магілёў : БРУ, 2004. – Ч. 1. – 46 с.
- Папейка, А. А. Беларуская мова : метадычныя ўказанні для студэнтаў дзённага аддзялення : у 2 ч. / А. А. Папейка. – Магілёў : БРУ, 2004. – Ч. 2. – 47 с.
- Папейка, А. А. Беларуская мова (прафесійная лексіка) : метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі да практычных заняткаў студэнтаў спецыяльнасці «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт» / А. А. Папейка ; ІПК. – Магілёў : БРУ, 2004. – 57 с.
- Папейка, А. А. Беларуская мова (прафесійная лексіка) : праграма і кантрольныя заданні для слухачоў-завочнікаў ІПК спецыяльнасці «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт» / А. А. Папейка ; ІПК. – Магілёў : БРУ, 2005. – 10 с.
- Папейко, А. А. Русский язык и культура речи : методические указания для студентов I курса дневной формы обучения / А. А. Папейко. – Могилев : БРУ, 2005. – 37 с.
- Папейка, А. А. Беларуская мова : метадычныя ўказанні і пытанні для самакантролю для студэнтаў I курса дзённага і завочнага аддзялення / А. А. Папейка. – Магілёў : БРУ, 2006. – 13 с.
- Сборник олимпиадных заданий по русскому языку в Республике Беларусь / М. В. Ладутько, А. А. Папейко, Е. К. Сычова, Л. И. Шаповалова. – Могилев : БРУ, 2006. – 76 с.
- Папейко, А. А. Русский язык и культура речи : методические указания для подготовки к практическим занятиям для студентов I курса дневной формы обучения / А. А. Папейко. – Могилев : БРУ, 2006. – 45 с.
- Папейко, А. А. Тестовые задания по русскому языку : для слушателей подготовительного отделения ФДПиП / А. А. Папейко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 72 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Папейка, А. А. Адлюстраванне асацыятыўных сувязей некаторых назваў асоб / А. А. Папейка // Веснік

БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 1999. – № 3. – С. 55–58.

- Папейка, А. А. Параўнанне спектраў лексічных асацыяцый некаторых слоў у беларускай і рускай мовах / А. А. Папейка // *Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка.* – 2000. – № 2. – С. 60–63.
- Папейка, А. А. Особенности организации и проведения сюжетно-ролевой игры в высшей школе / А. А. Папейко // *Вестник Могилевского государственного технического университета. Электромеханика, приборостроение и информатика.* – 2004. – № 2(7). – С. 89–92.
- Папейко, А. А. Авторская песня Елены Казанцевой : некоторые языковые особенности / А. А. Папейко // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія.* – 2011. – № 2(38). – С. 65–75.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Папейко, А. А. Новый ассоциативный словарь : принцип построения и предполагаемая проблематика / А. А. Папейко // *Vocabulum et vocabularium* : сб. науч. трудов по лексикографии ; под ред. В. В. Дубичинского. – Харьков : Харьковское лексикографическое общество, 1998. – С. 116–117.
- Папейко, А. А. Психолингвистический подход к изучению проблем билингвизма: некоторые результаты двуязычного ассоциативного эксперимента / А. А. Папейко // *Перспективные технологии, материалы и системы* : сб. науч. трудов. – Могилев : МГТУ, 2003. – С. 254–259.
- Папейко, А. А. Двуязычный ассоциативный эксперимент : отражение ассоциативных связей стимулов-глаголов в русском и белорусском языках / А. А. Папейко // *Восточнославянские языки в европейском языковом контексте* : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции 24–25 октября 2007 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 110–113.
- Папейко, А. А. Зеркальные реакции как параметр анализа данных двуязычного ассоциативного эксперимента / А. А. Папейко // *Интегративные функции русского языка и культуры в системе непрерывного образования Беларуси, России, Украины* : сб. науч. статей : материалы Международной научно-практической конференции 16 мая 2008 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 119–123.
- Папейко, А. А. Фрагмент сопоставления лексических ассоциативных полей в белорусском и русском языках : на материале двуязычного ассоциативного эксперимента / А. А. Папейко // *Романовские чтения – 5* : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. Н. М. Пурышевой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 91–92.
- Папейко, А. А. К вопросу об использовании разностилевой лексики : на примере текста песни Алексея Луппова / А. А. Папейко // *Текст. Язык. Человек* : сб. науч. трудов : в 2 ч. ; редкол. С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2009. – Ч. 1. – С. 120–121.
- Папейко, А. А. К вопросу об использовании лексики с противоположным значением в произведениях Елены Казанцевой / А. А. Папейко // *Русский язык в контексте культуры* : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 268–270.
- Папейко, А. А. К вопросу о собеседнике автора в произведениях Е. Казанцевой / А. А. Папейко // *Восточнославянские языки в европейском языковом контексте* : сб. науч. статей по материалам II Международной научной конференции 30–31 октября 2009 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 75–78.
- Папейко, А. А. Некоторые виды конструкций со значением сравнения в поэтических текстах Ольги За-

леской (при изучении русского языка как иностранного) / А. А. Папейко // *Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь* : сб. науч. статей по материалам Республиканской научной конференции, г. Могилев, 2–3 ноября 2010 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 259–263.

- Папейко, А. А. Имена собственные в поэтических текстах Б. С. Вайханского: частотная характеристика / А. А. Папейко // *Текст. Язык. Человек* : неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина : сб. науч. трудов : в 2 ч. ; редкол. С. Б. Кураш [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2011. – Ч. 2. – С. 68–70.
- Папейко, А. А. Однородные члены предложения в поэтических текстах Ольги Залесской / А. А. Папейко // *Вестник БООПРЯИ.* – 2011. – № 1(07). – С. 8–16.
- Папейко, А. А. Словообразование в поэтических текстах Ольги Залесской / А. А. Папейко // *У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук.* – Маріуполь : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 128–136.

ПОПОВА Людмила Николаевна



Родилась 24 мая 1954 г. в г. Бобруйске. В 1974 г. окончила Могилевское музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова. В 1984 г. окончила филологический факультет Могилевского педагогического института им. А. А. Кулешова. Работала в ПТУ № 98 преподавателем русского языка и литературы, а также эстетического воспитания. По совместительству – на кафедре

русского языка Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова. С 1991 г. работает на кафедре русской и зарубежной литературы в должности старшего преподавателя.

В 1994–1998 г. окончила аспирантуру Московского педагогического государственного университета по специальности «Теория и методика обучения литературе». В мае 1999 г. в МГПУ защитила кандидатскую диссертацию «Изучение русских народных песен на уроках литературы в 5–7 классах средней школы Республики Беларусь» (научный руководитель – доктор педагогических наук В. Ф. Чертов). Кандидат педагогических наук (1999). Доцент (2004).

Преподаваемые дисциплины: «Методика преподавания русской литературы», «Русский фольклор», «Русская детская литература», «Мировая детская литература», «Древняя русская литература», «Литература XVIII века», «Русская литература XIX века», «Русская литература XX века», «Мировая и отечественная литература», «Литература русского зарубежья», «Введение в литературоведение», «Теория литературы», «Выразительное чтение».

Сфера научных интересов: методика преподавания русской литературы; литературоведческий анализ творчества Я. Коласа; культурологические, этические, педагогические, психологические аспекты художественных текстов, духовно-нравственная составляющая в произведениях белорусских и русских писателей; менталитет белорусов.

С 2004 по 2006 г. подготовила 2 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

С 2006 по 2010 г. входила в состав ВНК, выполнявшего НИР «Менталитет и ценностные ориентации белорусов в творчестве Я. Коласа».

Участница более 60 научных конференций, в т.ч. 45 международных, из них 16 зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Практикум по методике преподавания литературы / авт.-сост. Л. Н. Попова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 30 с.
- Научно-методические основы изучения русских народных песен / авт.-сост. Л. Н. Попова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 56 с.

Статьи в сборниках научных работ:

- Попова, Л. Н. Менталитет «асобнай» личности белоруса / Л. Н. Попова // Религия и общество – 4 : сб. науч. трудов / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 163–165.
- Попова, Л. Н. Традиции народного творчества в поэме Я. Коласа «Сымон-музыка» / Л. Н. Попова // III Міжнародная навуковая канферэнцыя «Традыцый матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблема вывучання і захавання ў пост-чарнобыльскі час» : зб. навук. артыкулаў / рэдкал. А. А. Станкевіч ; Міністэрства адукацыі РБ. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – Вып. 2. – С. 204–206.
- Попова, Л. Н. Педагогический модуль в рассказах 20–30-х годов Я. Коласа / Л. Н. Попова // Религия и общество–5: актуальные проблемы свободы совести : сб. науч. статей ; под ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 232–235.
- Попова, Л. Н. Духовно-религиозное сознание славянина в произведениях Я. Коласа и Н. Клюева / Л. Н. Попова // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. ст. ; под ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 240–244.
- Попова, Л. Н. Менталитет белорусов в произведениях Я. Коласа 1930-х гг. / Л. Н. Попова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 119–127.

РАГАЎЦОЎ Васіль Іванавіч



Нарадзіўся 4 студзеня 1952 г. у м. Стрэшын Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці. У 1973 г. скончыў філалагічны факультэт Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Н. К. Крупскай (цяпер дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна) па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». З 1978 г. працуе на кафедры беларускай мовы МДПІ (з 1997 г. – МДУ

імя А. А. Куляшова) старшым выкладчыкам (1978–1983), загадчыкам кафедры (з 1983 г.).

Член Савета па абароне дысертацый Д 01.43.01 пры НДУ «Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (2006–2011).

Член рэдкалегіі выданняў па патрабаннях ВАК: Роднае слова: штомесячны навуковы і метадычны часопіс / заснавальнік: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск (выдаецца з 1988 г., у перыяд з 1988 г. па 1991 г. пад назвай «Беларуская мова і літаратура ў школе», №№ 1–48). (Член рэдакцыйнай рады ў 1990–1997 гг., рэдкалегіі з 1998 па 2007 г., навуковы кансультант з 2008 г.). Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины: научный и производственно-практический журнал. – Гомель (выдаецца з 1999 г.). (Член рэдкалегіі № 1 (10) за 2002 г. (Беларуская мова – 26), № 6 (21) за 2003 г. (Беларуская мова – 27). Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова: навукова-метадычны часопіс. – Магілёў (выдаецца з 1998 г.). (Член рэдкалегіі з 2004 г.). Беларуская мова і літа-

ратура: навукова-метадычны часопіс / заснавальнік: Выдава «Адукацыя і выхаванне» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск (выдаецца з 2001 г.). (Член рэдкалегіі з 2007 г.).

У 1975 г. паступіў і ў 1978 г. скончыў аспірантуру Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі Навук Беларусі па спецыяльнасці «Беларуская мова». У 1979 г. у Інстытуце мовазнаўства НАН Беларусі абараніў кандыдацкую дысертацыю «Выражэнне прычынных адносін сінтаксічнымі сродкамі ў сучаснай беларускай літаратурнай мове: (словазлучэнні з невытворнымі прыназоўнікамі)» (навуковы кіраўнік – акадэмік АН БССР доктар філалагічных навук прафесар М. В. Бірыла). Доктарская дысертацыя «Маўленчае выражэнне камічнага ў беларускай драматургіі» абаронена ў Інстытуце мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі. Кандыдат філалагічных навук (1979), Дацэнт (1985). Прафесар (1993). Член-карэспандэнт Беларускай акадэміі адукацыі (1999). Доктар філалагічных навук (2003).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Уводзіны ў мовазнаўства», «Агульнае мовазнаўства», «Гісторыя мовазнаўства».

Сфера навуковых інтарэсаў: сучасная беларуская мова (сінтаксіс); беларуская дыялекталогія (лексіка); метадыка выкладання беларускай мовы; мова беларускай мастацкай літаратуры; лексікаграфія (беларуская дыялектная анамастыка; руска-беларуская тэрмінаграфія); сучасная руская мова (сінтаксіс); тэарэтычная лінгвістыка і інш.

Кіраўнік і выканаўца заданняў Дзяржаўных праграм: «Анамастыка Магілёўшчыны» (2001–2005 гг., у межах выканання Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Беларуская мова і літаратура»), «Мова беларускай мастацкай літаратуры» (2006–2010 гг., у межах выканання Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Беларуская мова і літаратура»), «Вербальныя сродкі выражэння камічнага: даўня беларуская драматургія – пачатак XX ст.» (2011–2012 гг., у межах выканання Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава»).

Навуковы кансультант выдання «Беларуская мова: энцыклапедыя» (Мінск : БелЭн, 1994. 655 с.).

Пад кіраўніцтвам выкананы кандыдацкія дысертацыі: Дзянісаў У. С. «Эпітэт як моўна-стылістычны сродак у беларускай мастацкай прозе (марфалагічнае выражэнне і стылістычныя функцыі)» (разам з М. В. Бірылам); Шубадзёрава А. М. «Каламбур у мове беларускай драматургіі».

Пад кіраўніцтвам выкананы магiстарскія дысертацыі: Зайцава Н. В. «Урбаніізіма горада Магілёва (лексічна-семантычны і структурна-словаўтваральны аспекты)»; Царыкава Т. М. «Тропы ў трылогіі Якуба Коласа "На ростанях"»; Сысой А. Л. «Беларуская заалагічная тэрміналогія: станаўленне, структура, функцыянаванне».

З 2003 па 2009 г. падрыхтаваў 4 прызёраў рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых прац.

Узнагароджаны Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (1993), Ганаровымі граматамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (1998, 2003), Ганаровай граматай Саюза беларускіх пісьменнікаў (2002), медалём Францыска Скарыны (2002), трэцяй прэміяй Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў (2006), Дыпламам адміністрацыі Ленінскага раёна г. Магілёва «Пераможца спаборніцтва за званне "Лепшы па прафесіі"» (2007), Граматай грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі» (2012).

Удзельнік больш за 40 навуковых канферэнцый, у тым ліку больш як 15 міжнародных, з іх 1 замежнай. Каардынатар міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Куляшоўскія чытанні» (Магілёў, 2009 г.).

Аўтар больш за 230 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый (з іх 22 у сааўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Манаграфіі:

- Рагаўцоў, В. І. Маўленчае выражэнне камічнага ў беларускай драматургіі : манаграфія / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. – 304 с.

- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі камічнага ў беларускай драматургіі : канец XVI – пачатак XX стагоддзя : манаграфія / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2012. – 260 с.

Вучэбныя дапаможнікі з грыфамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і Міністэрства асветы БССР:

- Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства : вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў педагагічных інстытутаў / В. І. Рагаўцоў, А. Л. Юрэвіч. – Мінск : Вышэйшая школа, 1987. – 206 с. [*Дапушчана Міністэрствам асветы БССР у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў спецыяльнасці 2102 «Беларуская мова і літаратура» педагагічных інстытутаў*]
- Рагаўцоў, В. І. Моўны разбор у ВУ і ў школе : схемы, узоры, заданні : вучэбны дапаможнік для педагагічных інстытутаў / С. Я. Кечык, В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Вышэйшая школа, 1988. – 127 с. [*Дапушчана Міністэрствам асветы БССР у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура» педагагічных інстытутаў*]
- Рагаўцоў, В. І. Практыкум па ўводзінах у мовазнаўства : вучэбны дапаможнік для педагагічных інстытутаў / В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Вышэйшая школа, 1989. – 111 с. [*Дапушчана Міністэрствам народнай адукацыі БССР у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў педагагічных інстытутаў*]
- Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства : заданні для самастойнай работы : вучэбны дапаможнік для студэнтаў АЗН філалагічных факультэтаў ВУ / В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Вышэйшая школа, 1992. – 112 с. [*Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў філалагічных факультэтаў ВУ*]
- Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства : практыкум : вучэбны дапаможнік / В. І. Рагаўцоў. – 2-е выд., дапрац. і дап. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – 130 с. [*Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі*]
- Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства : вучэбны дапаможнік / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 400 с. [*Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі*]
- Рагаўцоў, В. І. Гісторыя мовазнаўства : вучэбны дапаможнік / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – 496 с. [*Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі*]
- Рагаўцоў, В. І. Агульнае мовазнаўства : вучэбны дапаможнік / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – 416 с. [*Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі*]
- Рагаўцоў, В. І. Агульнае мовазнаўства: практыкум : вучэбны дапаможнік / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 226 с. [*Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія*

забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі]

Вучэбныя выданні з грыфам Навукова-метадычнага цэнтра вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Рагаўцоў, В. І. Практыкум па гісторыі агульнага мовазнаўства : дапаможнік / В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Універсітэцкае, 2001. – 184 с. [*Рэкамендавана Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці дапаможніка для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў*]
- Рагаўцоў, В. І. Сінтаксіс беларускай і рускай моў : дыскусійныя пытанні : дапаможнік / В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Універсітэцкае, 2001. – 199 с. [*Рэкамендавана Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці дапаможніка для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў*]

Вучэбныя праграмы з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Уводзіны ў мовазнаўства : тыпавая вучэбная праграма для ВУ па спецыяльнасцях: 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура, 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Дадатковая спецыяльнасць / склад. В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 19 с. [*Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 11 лістапада 2008 г. Рэгістрацыйны нумар ТД-А.091/тып.*]
- Агульнае мовазнаўства : тыпавая вучэбная праграма для ВУ па спецыяльнасцях: 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура, 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Дадатковая спецыяльнасць / склад. В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 25 с. [*Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 11 лістапада 2008 г. Рэгістрацыйны нумар ТД-А.063/тып.*]

Вучэбныя праграмы з грыфам Вучэбна-метадычнага аб'яднання ВУ Рэспублікі Беларусь:

- Уводзіны ў мовазнаўства : тыпавая праграма для ВУ па спецыяльнасці П. 02.05.00 «Беларуская мова і літаратура» з дадатковымі спецыяльнасцямі П. 02.05.02 «Сусветная і айчынная культура», П. 02.05.04 «Замежная мова», П. 02.05.09 «Дзіцячая і юнацкая журналістыка» / склад. В. І. Рагаўцоў // Праграмы для вышэйшых навучальных устаноў / БДПУ імя М. Танка. – Мінск : БДПУ імя М. Танка, 2001. – С. 50–60. [*Зацверджаны ў якасці тыпавых вучэбных праграм Вучэбна-метадычным аб'яднаннем ВУ Рэспублікі Беларусь па педагагічнай адукацыі 21 снежня 2000 года. Рэгістрацыйны нумар ТД-73/тып.*]
- Агульнае мовазнаўства : тыпавая праграма для ВУ па спецыяльнасці П. 02.05.00 «Беларуская мова і літаратура» з дадатковымі спецыяльнасцямі П. 02.05.02 «Сусветная і айчынная культура», П. 02.05.04 «Замежная мова», П. 02.05.09 «Дзіцячая і юнацкая журналістыка» / склад. В. І. Рагаўцоў // Праграмы для вышэйшых навучальных устаноў / БДПУ імя М. Танка. – Мінск : БДПУ імя М. Танка, 2001. – С. 61–79. [*Зацверджаны ў якасці тыпавых вучэбных праграм Вучэбна-метадычным аб'яднаннем ВУ Рэспублікі Беларусь па педагагічнай адукацыі 21 снежня 2000 года. Рэгістрацыйны нумар ТД-74/тып.*]

Іншыя вучэбныя дапаможнікі:

- Рагаўцоў, В. І. Агульнае мовазнаўства : практыкум : вучэбны дапаможнік для студэнтаў беларускага аддзялення філалагічнага факультэта : у 2 ч. / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1997. – Ч. 2. – 70 с.
- Рагаўцоў, В. І. Агульнае мовазнаўства : практыкум : вучэбны дапаможнік для студэнтаў беларускага адд-

зьялення філалагічнага факультэта : у 2 ч. / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. – Ч. 1. – 88 с.

- Рагаўцоў, В. І. Структурна-семантычная характарыстыка прычынных словазлучэнняў у беларускай мове : матэрыялы да спецкурса : вучэбны дапаможнік для студэнтаў беларускага аддзялення філалагічнага факультэта / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. – 64 с.
- Рагаўцоў, В. І. Дыскусійныя пытанні сінтаксісу беларускай і рускай моў : вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў ВНУ / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. – 164 с.
- Рагаўцоў, В. І. Мова раённых газет Магілёўскай вобласці : дапаможнік / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. – 20 с.
- Рагаўцоў, В. І. Лынькоў Міхась Ціханавіч / В. І. Рагаўцоў // Чарадзеі роднага слова : 40 моўных партрэтаў беларускіх пісьменнікаў : дапаможнік-хрэстаматыя па курсах «Сучасная беларуская мова», «Стылістыка беларускай мовы» : у 2 ч. / уклад. А. Я. Міхневіч, Н. Ю. Паўлоўская. – Мінск : МДЛУ, 2006. – Ч. 2. – С. 26–32.
- Рагаўцоў, В. І. Макаёнак Андрэй Ягоравіч / В. І. Рагаўцоў // Чарадзеі роднага слова : 40 моўных партрэтаў беларускіх пісьменнікаў : дапаможнік-хрэстаматыя па курсах «Сучасная беларуская мова», «Стылістыка беларускай мовы» : у 2 ч. / уклад. А. Я. Міхневіч, Н. Ю. Паўлоўская. – Мінск : МДЛУ, 2006. – Ч. 2. – С. 33–38.

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Рагаўцоў, В. І. Метадычныя парады па дысцыпліне «Уводзіны ў мовазнаўства» : для студэнтаў 1 курса беларускага аддзялення філалагічнага факультэта / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДПІ, 1981. – 38 с.
- Рагаўцоў, В. І. Пытанні і заданні да практычных заданняў па ўводзінах у мовазнаўства : для студэнтаў 1 курса беларускага аддзялення філалагічнага факультэта / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДПІ, 1983. – 35 с.
- Рагаўцоў, В. І. Кантрольная работа па ўводзінах у мовазнаўства : для студэнтаў 1 курса беларускага аддзялення завочнага навучання філалагічнага факультэта / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДПІ, 1988. – 52 с.
- Рагаўцоў, В. І. Лінгвістычныя прапорцыі па беларускай мове : для студэнтаў 1 курса беларускага аддзялення філалагічнага факультэта / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДПІ, 1991. – 20 с.
- Дыскусійныя і складаныя пытанні беларускага мовазнаўства : праграма спецкурса па беларускай мове для бакалаўраў філалогіі / склад. В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1998. – 16 с.
- Агульнае мовазнаўства : праграма для філалагічных факультэтаў універсітэтаў па спецыяльнасці П. 02.05.00 «Беларуская мова і літаратура» / склад. В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. – 16 с.
- Уводзіны ў мовазнаўства : праграма для філалагічных факультэтаў універсітэтаў па спецыяльнасці П. 02.05.00 «Беларуская мова і літаратура» / склад. В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. – 13 с.
- Праграма спецкурса па сучаснай беларускай літаратурнай мове «Дыскусійныя і складаныя пытанні беларускага мовазнаўства» : для бакалаўраў філалогіі / склад. В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова і літаратура. – 2000. – № 3. – С. 99–112.
- Гісторыя мовазнаўства : праграма для філалагічных факультэтаў універсітэтаў па спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» / склад. В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – 38 с.
- Вербальнае выражэнне камічнага : праграма спецкурса па спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» / склад. В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 14 с.

- Рагаўцоў, В. І. Агульнае мовазнаўства : заданні для тэставага кантролю / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – 252 с.
- Рагаўцоў, В. І. Метады даследавання мовы : вучэбна-метадычныя матэрыялы : у 2 ч. / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Ч. 1. – 108 с.
- Рагаўцоў, В. І. Метады даследавання мовы : вучэбна-метадычныя матэрыялы : у 2 ч. / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2012. – Ч. 2. – 76 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Рагаўцоў, В. І. Выражэнне прычынных адносін словазлучэннямі з прыназоўнікам «ад + родны склон» у сучаснай беларускай мове / В. І. Рагаўцоў // Весці АН БССР. Сер. грамадскіх навук. – 1977. – № 6. – С. 121–130.
- Рагаўцоў, В. І. Структурна-семантычная характарыстыка каузальных словазлучэнняў у сучаснай беларускай літаратурнай мове : на матэрыяле канструкцый «прыметнік + ад + назоўнік» / В. І. Рагаўцоў // Весці АН БССР. Сер. грамадскіх навук. – 1978. – № 1. – С. 124–131.
- Рагаўцоў, В. І. Субстантыўныя каузальныя словазлучэнні з прыназоўнікам «ад» у беларускай мове / В. І. Рагаўцоў // Беларуская лінгвістыка. – 1978. – Вып. 12. – С. 18–23.
- Рагаўцоў, В. І. «Гаваркое» слова ў стрэшыньскіх гаворках / В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1989. – № 12. – С. 18–21.
- Рагаўцоў, В. І. Спрэчныя пытанні фанетыкі / В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 9. – С. 43–48.
- Рагаўцоў, В. І. Лінгвістычныя прапорцыі / В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1991. – № 7–8. – С. 58–59, 100.
- Рагаўцоў, В. І. Лінгвістычныя заданні / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 1992. – № 4. – С. 49–51, 57, 58.
- Рагаўцоў, В. І. Вылічым... слова / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 1992. – № 9. – С. 41, 49, 79.
- Рагаўцоў, В. І. Вылічым... слова / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 1992. – № 10. – С. 49, 54, 76.
- Рагаўцоў, В. І. Лінгвістычны конкурс / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 1994. – № 7–8. – С. 70–76.
- Рагаўцоў, В. І. Лінгвістычны конкурс / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 1994. – № 9. – С. 43–47.
- Рагаўцоў, В. І. Лінгвістычны конкурс / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 1994. – № 10. – С. 41–45.
- Рагаўцоў, В. І. Письмовы конкурс (водгук) / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 1995. – № 1. – С. 32–34.
- Рагаўцоў, В. І. Асаблівасці ўжывання каламбураў у беларускай драматургіі XVI – першай паловы XX стагоддзя / В. І. Рагаўцоў, А. М. Шубадзэрава // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1998. – № 1. – С. 87–94.
- Рагаўцоў, В. І. Аманімныя каламбуры ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Веснік МДПІ імя Н. К. Крупскай. – 2000. – № 1 (3). – С. 91–96.
- Рагаўцоў, В. І. Сінонімы як сродак стварэння камічнага эфекту ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Весці БДПУ. – 2000. – № 2(24). – С. 34–39.
- Рагаўцоў, В. І. Антонімы як сродак выражэння камічнага : на матэрыяле беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 2-3(6). – С. 105–110.
- Рагаўцоў, В. І. Гіпербала і літота як сродкі камічнага : на матэрыялах беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Веснік БДУ. Сер. 4. – 2000. – № 3. – С. 38–41.
- Рагаўцоў, В. І. Паранамастычныя каламбуры ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Веснік ВДУ. – 2000. – № 4. – С. 48–52.
- Рагаўцоў, В. І. Ідыялектныя клішэ ў мове персанажа : на матэрыяле беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2000. – № 12. – С. 45–47.
- Рагаўцоў, В. І. Зваротак як сродак выражэння камічнага ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў //

- Веснік Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2001. – № 1. – С. 3–7.
- Рагаўцоў, В. І. Перыфраза як сродак камічнага ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Веснік ГДУ імя Я. Купалы. Сер. 1. – 2001. – № 1(6). – С. 233–237.
 - Рагаўцоў, В. І. Іншамойныя ўкрапіны і іх роля ў стварэнні камічнага эфекту ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 1 (8). – С. 92–97.
 - Рагаўцоў, В. І. Полісемантычныя каламбурны ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Весті НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2001. – № 2. – С. 126–130.
 - Рагаўцоў, В. І. Параўнанне як сродак камічнага ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Весті НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2001. – № 4. – С. 116–120.
 - Рагаўцоў, В. І. Метафара як сродак камічнага ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Весті ВДУ. – 2001. – № 4. – С. 56–59.
 - Рагаўцоў, В. І. Іронія ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2001. – № 8. – С. 48–51.
 - Рагаўцоў, В. І. Зеўгма як сродак камічнага : на матэрыяле беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Беларуская лінгвістыка. – 2001. – Вып. 51. – С. 10–16.
 - Рагаўцоў, В. І. Тропы ў функцыі стварэння камічнага: асаблівасці ўжывання ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Весті МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 4(10). – С. 111–117.
 - Рагаўцоў, В. І. Фразеалагізмы як сродак стварэння камічнага : на матэрыяле беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Весті МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 1 (11). – С. 49–53.
 - Рагаўцоў, В. І. Дэфразеалагізацыя як спосаб пабудовы фразеалагізмаў / В. І. Рагаўцоў // Весті НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2002. – № 1. – С. 112–115.
 - Рагаўцоў, В. І. Кантраснае ўжыванне слоў і выразаў як аснова камічнага эфекту ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2002. – № 1. – С. 46–48.
 - Рагаўцоў, В. І. Эпітэт і яго роля ў стварэнні камічнага эфекту ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Весті ГДУ імя Я. Купалы. Сер. 1. – 2002. – № 1(8). – С. 134–138.
 - Рагаўцоў, В. І. Аказіяналізмы як сродак камічнага ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. Беларуская мова–26. – 2002. – № 1(10). – С. 125–129.
 - Рагаўцоў, В. І. Дапасаванне як від сінтаксічнай сувязі: некаторыя спрэчныя пытанні / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2003. – № 2. – С. 34–36.
 - Рагаўцоў, В. І. Ці ёсць фразеалагічна звязанае значэнне? / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2003. – № 9. – С. 51.
 - Рагаўцоў, В. І. Іншамойныя ўкрапіны як сродак выражэння камічнага : некаторыя асаблівасці ўжывання ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. Беларуская мова–27. – 2003. – № 6(21). – С. 123–126.
 - Рагаўцоў, В. І. Афарызмы – сродак камічнага ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2004. – № 4. – С. 36–39.
 - Рагаўцоў, В. І. Актуалізатары камічнага : на матэрыяле беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Весті МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 1(23). – С. 119–124.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў трагікамедыі Янкі Купалы «Тутэйшыя» / В. І. Рагаўцоў // Весті МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 4(25). – С. 133–141.
 - Рагаўцоў, В. І. Маўленчае выражэнне камічнага ў п'есах Ніла Гілевіча: стылістычныя фігуры / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2006. – № 6. – С. 19–21.
 - Рагаўцоў, В. І. Маўленчае выражэнне камічнага ў п'есах Ніла Гілевіча: тропы / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2006. – № 9. – С. 35–37.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў камедыі Францішка Аляхновіча «Пан міністр» / В. І. Рагаўцоў // Весті МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2006. – № 2(15). – С. 111–115.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў камедыі Уладзіслава Галубка «Пісаравы імяніны» / В. І. Рагаўцоў // Весті ГДУ імя Я. Купалы. Сер. 3. Філалогія, педагогіка, псіхалогія. – 2007. – № 1(49). – С. 21–27.
 - Рагаўцоў, В. І. Маўленчае выражэнне камічнага ў п'есах Ніла Гілевіча: фразеалагізмы і афарызмычныя сродкі, выслоўі, цыгаты / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2007. – № 4. – С. 20–23.
 - Рагаўцоў, В. І. Маўленчае выражэнне камічнага ў п'есах Ніла Гілевіча: лексічныя сродкі / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2007. – № 5. – С. 15–17.
 - Рагаўцоў, В. І. Маўленчае выражэнне камічнага ў п'есах Ніла Гілевіча: разнатыпныя сродкі, комплекснае выкарыстанне сродкаў / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2007. – № 6. – С. 19–21.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п'есе Янкі Купалы «Паўлінка» / В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова і літаратура. – 2007. – № 7. – С. 3–10.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў драме Якуба Коласа «У пушчах Палесся» / В. І. Рагаўцоў // Весті МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 2-3(27). – С. 93–98.
 - Рагаўцоў, В. І. Актуалізатары камічнага : тыпы, характарыстыка / В. І. Рагаўцоў // Весті ГДУ імя Я. Купалы. Сер. 3. Філалогія, педагогіка, псіхалогія. – 2007. – № 3(56). – С. 3–7.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п'есе Уладзіслава Галубка «Суд» / В. І. Рагаўцоў // Весті МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 4(28). – С. 113–117.
 - Рагаўцоў, В. І. Змешаныя спосабы выражэння граматычных значэнняў / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2008. – № 10. – С. 79–81.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў драме Уладзіслава Галубка «Ветрагоны» / В. І. Рагаўцоў // Весті МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 4(31). – С. 103–108.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў драме Уладзіслава Галубка «Белая зброя» / В. І. Рагаўцоў // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2009. – № 1(52). – С. 58–63.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі камічнага ў драме Якуба Коласа «Вайна вайне» / В. І. Рагаўцоў // Весті ГДУ імя Я. Купалы. Сер. 3. Філалогія, педагогіка, псіхалогія. – 2009. – № 1(78). – С. 13–17.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў камедыі «Амністыя» Мікалая Матукоўскага / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2009. – № 9. – С. 39–45.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў п'есе Кастуся Губарэвіча «Брэсцкая крэпасць» / В. І. Рагаўцоў // Весті МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А. Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія. – 2010. – № 1(35). – С. 65–70.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі камічнага ў п'есе «Вечар» Аляксея Дударова / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2010. – № 6. – С. 36–40.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п'есе М. Цяцёрскага «Доктар па прымусу» / В. І. Рагаўцоў // Весті ГДУ імя Я. Купалы. Сер. 3. Філалогія, педагогіка, псіхалогія. – 2011. – № 1(108). – С. 51–56.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п'есе «Залёты» В. Дуніна-Марцінкевіча / В. І. Рагаўцоў // Весті МДПУ імя І. П. Шамякіна. – 2011. – № 1(30). – С. 95–99.

- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п'есе «Сялянка» В. Дуніна-Марцінкевіча / В. І. Рагаўцоў // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 3. Філалогія, педагогіка, псіхалогія. – 2011. – № 1. – С. 21–26.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў камедыі «Несцерка» Віталія Вольскага / В. І. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2011. – № 9. – С. 37–41.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях, навуковых зборніках:

- Рагаўцоў, В. І. Сінанімічныя прыназоўнікавыя эквіваленты канструкцый «па + пэўны склон» у сучаснай беларускай літаратурнай мове / У. Ц. Піскун, В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова і мовазнаўства ; рэдкал. У. В. Анічэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 1973. – Вып. 1. – С. 127–136.
- Рагаўцоў, В. І. Мікратапанімія некалькіх вёсак Светлагорскага раёна: структура-семантычная характарыстыка / В. І. Рагаўцоў // Беларуская амастыка : зб. артыкулаў ; рэд. М. В. Бірыла. – Мінск : Навука і тэхніка, 1977. – С. 74–82.
- Рагаўцоў, В. І. 3 лексікі в. Пагост Жыткавіцкага раёна / В. І. Рагаўцоў, М. А. Саскевіч // Жывое слова : зб. артыкулаў ; рэд. Ю. Ф. Мацкевіч, І. Я. Яшкін. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – С. 122–125.
- Рагаўцоў, В. І. 3 лексікі стрэшынскіх гаворак / В. І. Рагаўцоў // Жывое слова : зб. артыкулаў ; рэд. Ю. Ф. Мацкевіч, І. Я. Яшкін. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – С. 113–121.
- Рагаўцоў, В. І. У дыялектны слоўнік Гомельшчыны / В. І. Рагаўцоў // Народная словатворчасць : зб. артыкулаў ; рэд. А. А. Крывіцкі, І. Я. Яшкін. – Мінск : Навука і тэхніка, 1979. – С. 122–125.
- Рагаўцоў, В. І. Дзеяслоўныя каузальныя словазлучэнні з залежнай формай «за + творны» ў сучаснай беларускай літаратурнай мове / В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова ; рэдкал. У. В. Анічэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 1980. – Вып. 7. – С. 114–123.
- Рагаўцоў, В. І. Дзеяслоўныя каузальныя словазлучэнні з прыназоўнікам праз/цераз у сучаснай беларускай літаратурнай мове / В. І. Рагаўцоў // Пытанні беларускага і славянскага мовазнаўства : зб. артыкулаў ; рэдкал. В. У. Мартынаў (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980. – С. 39–46.
- Рагаўцоў, В. І. Амафоны / В. І. Рагаўцоў // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. ; рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелСЭ, 1984. – Т. 1. – С. 101–102.
- Рагаўцоў, В. І. Амаформы / В. І. Рагаўцоў // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. ; рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелСЭ, 1984. – Т. 1. – С. 102.
- Рагаўцоў, В. І. Амографы / В. І. Рагаўцоў // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. ; рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелСЭ, 1984. – Т. 1. – С. 103.
- Рагаўцоў, В. І. Дысімільцыя / В. І. Рагаўцоў // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. ; рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелСЭ, 1985. – Т. 2. – С. 391.
- Рагаўцоў, В. І. Звышфразавы адзінства / В. І. Рагаўцоў // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. ; рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелСЭ, 1985. – Т. 2. – С. 516–517.
- Рагаўцоў, В. І. Лексікалогія / В. І. Рагаўцоў // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. ; рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелСЭ, 1986. – Т. 3. – С. 218.
- Рагаўцоў, В. І. Міклячыч Ф. / В. І. Рагаўцоў // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. ; рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелСЭ, 1986. – Т. 3. – С. 520.
- Рагаўцоў, В. І. Лынькоў Міхась Ціханавіч / В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова : энцыклапедыя ; пад рэд. А. Я. Міхневіча ; рэдкал. Б. І. Сачанка [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1994. – С. 322–324.

- Рагаўцоў, В. І. Макаёнак Андрэй Ягоравіч / В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова : энцыклапедыя ; пад рэд. А. Я. Міхневіча ; рэдкал. Б. І. Сачанка [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1994. – С. 327–328.
- Рагаўцоў, В. І. Фанетычны разбор / В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова : энцыклапедыя ; пад рэд. А. Я. Міхневіча ; рэдкал. Б. І. Сачанка [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1994. – С. 586.
- Рагаўцоў, В. І. Канструкцыі з аказіянальным злучэннем у мове беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Terra Alba I. Праблемы беларускага літаратуразнаўства : да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова : зб. артыкулаў ; рэд. С. І. Даніленка, Я. Я. Іваноў ; рэдкал. Я. І. Клімуць (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : МНТ, 2000. – С. 263–267.
- Роговцов, В. И. Алогизмы и их типы в белорусской драматургии / В. И. Роговцов // Разноуровневые характеристики лексических единиц : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений конференции, г. Смоленск, 19–20 июня 2001 г. / СмолГУ ; редкол. И. А. Королева (отв. ред.) [и др.]. – Смоленск : СмолГУ, 2001. – Ч. 4 : Слово в тексте. – С. 25–28.
- Роговцов, В. И. Стилистически сниженная лексика как средство комического : на материале белорусской драматургии / В. И. Роговцов // Язык. Речь. Речевая деятельность : межвузовский сб. науч. трудов : в 3 ч. / НГЛУ им. Н. А. Добролюбова ; редкол. М. А. Грачев (отв. ред.) [и др.]. – Нижний Новгород : НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2001. – Вып. 4. – Ч. 2. – С. 66–73.
- Рагаўцоў, В. І. Метанімія і сінекдаха як сродкі камічнага : на матэрыяле беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Лінгвістычны студіі : зб. наук. праць / укл. А. Загітко (наук. рэд.) [та інш.]. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – Вып. 7. – С. 218–221.
- Рагаўцоў, В. І. Хіязм ці паралелізм? : на матэрыяле беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Акрыленыя словам : зб. артыкулаў, успамінаў, падрыхтаваных на аснове матэрыялаў рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння Я. К. Усікава і 60-годдзю з дня нараджэння В. І. Атрашкевіча, г. Магілёў, 19 лістапада 1999 г. / МДУ імя А. А. Куляшова / рэд. Я. І. Клімуць. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – С. 145–149.
- Роговцов, В. И. Комическая функция приложения в белорусской драматургии / В. И. Роговцов // Теория языкознания и русистика (наследие Б. Н. Головина) : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции, посвященной 85-летию профессора Б. Н. Головина, г. Нижний Новгород, 21–24 мая 2001 г. / НГУ им. Н. И. Лобачевского ; редкол. Л. И. Ручина (отв. ред.) [и др.]. – Нижний Новгород : НГУ им. Н. И. Лобачевского, 2001. – С. 276–278.
- Рагаўцоў, В. І. Антрапонімы як сродак камічнай характарыстыкі персанажаў у беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Актуальныя пытанні беларускай лінгвістыкі : зб. наук. артыкулаў да 80-годдзя прафесара М. С. Яўневіча / рэдкал. П. А. Міхайлаў [і інш.]. – Мінск : БДПУ, 2002. – С. 139–143.
- Рагаўцоў, В. І. Іншамоўныя ўкрапіны як сродак выражэння камічнага: некаторыя асаблівасці ўжывання ў беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Лінгвістычны студіі : зб. наук. праць / у 2 ч. / укл. А. Загітко (наук. рэд.) [та інш.]. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – Вып. 11. – Ч. 1. – С. 322–325.
- Рагаўцоў, В. І. Канцэнтрацыя вербальных сродкаў як адзін з універсальных спосабаў выражэння камічнага / В. І. Рагаўцоў // Избранные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова / под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 54–61.
- Рагаўцоў, В. І. Амафоны / В. І. Рагаўцоў // Беларускі фальклор : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2005. – Т. 1. – С. 57–58.

- Рагаўцоў, В. І. Каламбур / В. І. Рагаўцоў // Беларускі фальклор : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2005. – Т. 1. – С. 612–613.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі выражэння камічнага ў п'есе Я. Коласа «Забастоўшчыкі» / В. І. Рагаўцоў // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час : зб. навук. артыкулаў ; рэдкал. А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. – С. 380–384.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў сцэнічным жарце Я. Купалы «Прымакі» / В. І. Рагаўцоў // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў : зб. навук. артыкулаў ; адк. рэд. А. В. Солахаў, В. В. Шур. – Мазыр : МДПУ, 2006. – С. 120–122.
- Рагаўцоў, В. І. Сродкі і спосабы (прыёмы) выражэння камічнага ў беларускай драматургіі : дыскусійныя пытанні / В. І. Рагаўцоў // Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego : tom prac ofiarowany prof. Michałowi Kodratiukowi z okazji 45-lecia pracy naukowej. – Białystok : UwB, 2006. – S. 379–390.
- Роговцов, В. И. Каламбур / В. И. Роговцов // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. ; редкол. Г. П. Пашков [и др.]. – Минск : БелЭн, 2006. – Т. 3. – С. 835.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі камічнага ў драме Уладзіслава Галубка «Бязродны» / В. І. Рагаўцоў // Романовские чтения – 3 : сб. трудов Международной научной конференции, г. Могилев, 23–24 ноября 2006 г. ; под ред. И. А. Марзалюка ; МГУ им. А. А. Кулешова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 112–114.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў драме Ул. Галубка «Ганка» / В. І. Рагаўцоў // VIII навуковыя чытанні, прысвечаныя С. Некрашэвічу, г. Гомель, 18 мая 2007 г. : зб. навук. артыкулаў : у 2 ч. / ГДУ імя Ф. Скарыны ; рэдкал. А. А. Станкевіч [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – Ч. 2. – С. 98–101.
- Рагаўцоў, В. І. Сродкі фразеалогіі – аснова стварэння камічнага эфекту : на матэрыяле п'есе Уладзіслава Галубка / В. І. Рагаўцоў // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў / пад рэд. Я. Я. Іванова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – Вып. 1 : Фразеалогія. – С. 125–132.
- Рагаўцоў, В. І. Сродкі і спосабы маўленчага выражэння камічнага ў драме Янкі Купалы «Раскіданае гняздо» / В. І. Рагаўцоў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. прац ; рэдкал. У. І. Каяла (адк. рэд.) [і інш.]. – Гродна : ГДУ, 2007. – С. 32–37.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі выражэння камічнага ў п'есе Алеся Асташонка «Камедыянт» / В. І. Рагаўцоў // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – Вып. 3. – С. 89–99.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў інтэрмедыі «Мужык» / В. І. Рагаўцоў // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння : зб. навук. артыкулаў ; рэдкал. Д. В. Дзятко (адк. рэд.), П. А. Міхайлаў, В. В. Урбан [і інш.]. – Мінск : БДПУ, 2009. – С. 113–116.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў драме Уладзіслава Галубка «Пан Сурынта» / В. І. Рагаўцоў // Каб жыло наша Слова : зб. навук. артыкулаў да 90-годдзя з дня нараджэння Ф. Янкоўскага ; пад агул. рэд. М. І. Новік. – Брэст : Альтэрнатыва, 2009. – С. 234–236.
- Рагаўцоў, В. І. Лексічныя сродкі стварэння камічнага ў п'есах Уладзіслава Галубка / В. І. Рагаўцоў // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час : зб. навук. артыкулаў ; рэдкал. А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – Вып. 2. – С. 172–174.
- Рагаўцоў, В. І. Каламбур : дыскусійныя пытанні / В. І. Рагаўцоў // Слово в языке и речи : сб. науч. трудов в честь 70-летия профессора О. И. Литвиницкой ; редкол. М. А. Алексеенко [и др.]. – Елец : ЕГУ им. И. А. Бунина, 2009. – С. 287–291.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі камічнага ў п'есе Івана Козела «Над хвалямі Серабранкі» / В. І. Рагаўцоў // Романовские чтения – 5 : сб. трудов Международной научной конференции, г. Могилев, 27–28 ноября 2008 г. / МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. Н. М. Пурешева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 178–179.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі камічнага ў варыянтах драмы «Цар Максімільян» / В. І. Рагаўцоў // VII Танкаўскія чытанні : да 95-годдзя Беларускага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка : зб. навук. артыкулаў ; рэдкал. Г. Я. Адамовіч, Д. В. Дзятко, У. А. Жардзэцкая [і інш.]; адк. рэд. Ф. С. Шумчык. – Мінск : БДПУ, 2010. – С. 221–224.
- Рагаўцоў, В. І. Сродкі фразеалогіі як аснова стварэння камічнага эфекту : на матэрыяле п'есе К. Губарэвіча / В. І. Рагаўцоў // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 219–223.
- Рагаўцоў, В. І. Каламбур як сродак стварэння камічнага эфекту : на матэрыяле п'есе К. Губарэвіча / В. І. Рагаўцоў // Грані роднага слова : зб. навук. артыкулаў : да 80-годдзя прафесара П. У. Сцяцко ; рэдкал. М. А. Даніловіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 227–234.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п'есе К. Вясёлага «Не розумам сцяміў, а сэрцам» / В. І. Рагаўцоў // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. статей по материалам II-й Международной научной конференции, г. Могилев, 30–31 октября 2009 г. / МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 122–124.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п'есе Кастуся Губарэвіча «Брэсцкі мір» / В. І. Рагаўцоў // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння : навук. зб. да 60-годдзя П. А. Міхайлава ; рэдкал. А. В. Барысевіч, Д. В. Дзятко, Н. П. Лобань [і інш.]; адк. рэд. Д. В. Дзятко. – Мінск : Права і эканоміка, 2010. – С. 256–261.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п'есе Л. Родзевіча «Пасланец» / В. І. Рагаўцоў // Романовские чтения – 6 : к 75-летию исторического факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова» : сб. статей Международной научной конференции, г. Могилев, 19–20 ноября 2009 г. / МГУ им. А. А. Кулешова ; редкол. И. А. Марзалюк [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 159–161.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камічнага ў п'есе К. Губарэвіча «Галоўная стаўка» / В. І. Рагаўцоў // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; рэдкал. Я. Я. Івановіч (адк. рэд.). – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 4. – С. 79–87.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага эфекту ў п'есе Л. Родзевіча «Збянтэжаны Саўка» / В. І. Рагаўцоў // Текст. Язык. Человек : неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина : сб. науч. трудов : в 2 ч. ; редкол. С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2011. – Ч. 2. – С. 74–76.
- Рагаўцоў, В. І. Фразеалагізмы як сродак стварэння камічнага эфекту : на матэрыяле беларускай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // Славянская фразеология

- в синхронии и диахронии : сб. науч. статей / ГГУ им. Ф. Скорины ; редкол. В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] . – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – Вып. 1. – С. 200–203.
- Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў гэсе Л. Родзевіча «Блуднікі» / В. І. Рагаўцоў // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац; пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 150–157.
 - Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага : на матэрыяле батлейкавай драматургіі / В. І. Рагаўцоў // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац; пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 157–164.

САРДЫКО Геннадий Иосифович

Родился 15 декабря 1936 г. В 1956 г. окончил Лепельское педагогическое училище. С 1956 по 1958 г. преподавал в Мурзовской начальной школе Витебской области. С 1958 г. по 1961 г. работал на шахтах Ленинского стройуправления и треста «Ленинголь» в городе Караганда. С 1961 по 1968 г. – учитель Ахремовской начальной школы, Карасинской 8-й, Икаринской и Плюской средних школ в Браславском районе Витебской области. В 1963 г. поступил в Даугавпилсский государственный педагогический институт, который окончил в 1966 г. В 1971 г. принят на должность старшего преподавателя кафедры русской и зарубежной литературы в Могилевский государственный педагогический институт им. А. А. Кулешова. В 1981 г. назначен на должность доцента. С 1981 г. по 1987 г. – заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы. В 2007–2009 гг. работал доцентом кафедры иностранных языков. Ушел из жизни 13 мая 2009 года.



С 1996 по 1998 г. был заместителем редактора многотиражной общеинститутской газеты «Педагог».

С 1968 г. по 1971 г. – учеба в аспирантуре при БГУ. В 1973 г. решением Совета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского присуждена ученая степень кандидата филологических наук.

Преподавал курсы: «История древнего мира», «История средних веков и эпохи Возрождения», «История зарубежной литературы XX века».

Сфера его научных интересов – творчество С. Цвейга, австрийская и немецкая литература.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Сардыко, Г. И. Методические указания к курсу современной зарубежной литературы для студентов филологического факультета / Г. И. Сардыко. – Могилев, 1985. – 10 с.
- Сардыко, Г. И. Методические указания к программе по истории зарубежной литературы / Г. И. Сардыко. – Могилев, 1982. – 11 с.
- Сардыко, Г. И. Методические указания к программе по зарубежной литературе 1871–1917 гг. / Г. И. Сардыко. – Могилев, 1984. – 10 с.
- Сардыко, Г. И. Методические указания к программе по зарубежной литературе эпохи Возрождения / Г. И. Сардыко. – Могилев, 1983. – 10 с.
- Сардыко, Г. И. Методические указания к спецкурсу «Проблемы современной антивоенной литературы» / Г. И. Сардыко. – Могилев, 1987. – 8 с.
- Сардыко, Г. И. Гісторыя замежнай літаратуры сярэдняй вякоў, эпохі Адраджэння / Г. І. Сардыка. – Магілёў : МДПІ, 1996. – 138 с.

- Сардыка, Г. І. Антычная літаратура : Літаратура Грэцыі : курс лекцый / Г. І. Сардыка. – Мінск : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – 76 с.
- Сардыка, Г. І. Літаратура старажытнага свету : дапаможнік / Г. І. Сардыка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 48 с.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Сардыко, Г. И. Всемирная литература под одной обложкой / Г. И. Сардыко // Народная асвета. – 1987. – № 6. – С. 79–80.
- Сардыка, Г. І. Задачы сучаснай антываеннай літаратуры / Г. І. Сардыка // Весці АН БССР. – 1987. – № 3. – С. 100–108.

СОКОЛОВА Валентина Федоровна



Родилась 25 октября 1939 г. в д. Вязовой Уренского района Горьковской области. В 1961 г. окончила Кызыльский Государственный педагогический институт по специальности «Русский язык и литература». С 1961 г. работала учителем русского языка и литературы в Егвардской средней школе Армянской ССР. В 1973–1990 г.

работала в Могилевском педагогическом институте им. А. А. Кулешова сначала в должности старшего преподавателя, потом доцента. С 1990 по 1999 г. работала в Нижегородском государственном педагогическом университете им. М. Горького в должности профессора кафедры русской литературы. С 1999 г. работает в Могилевском государственном университете им. А.А. Кулешова в должности профессора кафедры русской и зарубежной литературы.

В 1967 г. поступила в аспирантуру Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) в Ленинграде по специальности «Русская литература XIX в.». В 1971 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Романы П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». Творческая история». В 1984 г. была переведена на должность старшего научного сотрудника и прикомандирована к Институту русской литературы АН СССР для подготовки докторской диссертации. В 1988 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Проблема этнографии в русской литературе 40–70-х годов XIX в.». Кандидат филологических наук (1971). Доктор филологических наук (1988).

Основная преподаваемая дисциплина: «Русская литература XIX в.» (все ее разделы).

Сфера научных интересов: русская классическая литература; белорусская литература XVIII–XIX вв.

Руководитель 2-х заданий Государственной программы научных исследований «Белорусская литература XVIII–XIX вв. в контексте общеевропейского литературно-народоведческого движения» (2010–2012) и «Историко-филологическая наука и русская литература второй половины XIX в.» (2006–2008).

В период с 2001 по 2007 гг. подготовила 6 победителей республиканских конкурсов студенческих работ.

Награждена Грамотой Министерства образования Республики Беларусь;

Участница более 90 конференций, в т.ч. более 70 международных, из них зарубежных 35 (сведения ориентировочные).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Соколова, В. Ф. П. И. Мельников (Андрей Печерский) : очерк жизни и творчества / В. Ф. Соколова. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1981. – 198 с.
- Соколова, В. Ф. Народознание и русская литература XIX в. / В. Ф. Соколова. – 2-е изд., испр. – М. : Либроком, 2009. – 334 с.

Разделы в коллективных монографиях:

- Соколова, В. Ф. Народная драма в русской литературе 50–60-х годов XIX в. / В. Ф. Соколова // История русской драматургии. – Л. : Наука, 1987. – Т. 2. – С. 156–194.
- Соколова, В. Ф. Драматические «сцены» и «картины» как особый жанр драматургической литературы / В. Ф. Соколова // Русская драматургия и литературный процесс / . – Санкт-Петербург ; Самара : Наука, 1991. – С. 172–220.

Учебные пособия:

- Соколова, В. Ф. Народознание и русская литература XIX в. : учебное пособие / В. Ф. Соколова. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. – 368 с.

Учебно-методические издания:

- Соколова, В. Ф. Русский романтизм / В. Ф. Соколова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 24 с.
- Соколова, В. Ф. Изучение творчества Ф. И. Тютчева в школе и вузе / В. Ф. Соколова // Анализ художественного произведения в школе и вузе / . – Н. Новгород, 1995. – С.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Соколова, В. Ф. К вопросу творческой истории романов П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах» / В. Ф. Соколова // Русская литература. – 1970. – № 3. – С. 107–118.
- Соколова, В. Ф. Еще раз о фольклорных источниках романа П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» / В. Ф. Соколова // Поэтика и стилистика русской литературы ; под ред. П. Н. Беркова. – Л. : Наука, 1971. – С. 180–187.
- Соколова, В. Ф. П. И. Мельников-Печерский – исследователь жизни Поволжья / В. Ф. Соколова // Волга. – 1972. – № 2. – С. 124–134.
- Соколова, В. Ф. Островский и Мельников-Печерский / В. Ф. Соколова // Русская литература 1870–1890-х годов / . – Свердловск : Уральский университет, 1975. – С. 74–96.
- Соколова, В. Ф. Новые исследования белорусских ученых / В. Ф. Соколова // Русская литература. – 1981. – № 3. – С. 43–45.
- Сакалова, В. Ф. Беларусь у рускіх творах М. П. Шпілеўскага / В. Ф. Сакалова // Узроўні фальклорных уплываў / пад рэд. В. В. Гніломедова. – Мінск : Навука і тэхніка, 1982. – С. 142–152.
- Соколова, В. Ф. Роль народоведческих разысканий в становлении жанра русского социально-психологического романа / В. Ф. Соколова // Русская литература. – 1986. – № 3. – С. 71–81.
- Соколова, В. Ф. Второстепенные писатели в русском историко-литературном процессе XIX в. / В. Ф. Соколова // Историко-литературный процесс. – М. : Наука, 1993. – С. 157–169.
- Соколова, В. Ф. Споры о народности в русской литературе 40-х годов XIX в. / В. Ф. Соколова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 1. – С. 71–78.
- Соколова, В. Ф. Этносоциологические исследования и художественно-этнографический очерк 60-х гг. XIX в. / В. Ф. Соколова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 4. – С. 30–34.
- Соколова, В. Ф. Творчество Н. С. Лескова и древнерусская литературная традиция / В. Ф. Соколова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 4. – С. 117–122.
- Соколова, В. Ф. Роль журналов «Москвитянин» и «Отечественные записки» в научном и художественном исследовании русской национальной жизни / В. Ф. Соколова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 4. – С. 128–134.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Соколова, В. Ф. Народоведческие истоки драматургии А. Н. Островского / В. Ф. Соколова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : Міжкаф. зб. навук. пр., прысвеч. 90-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова ; навук. рэд. А. М. Макарэвіч, С. Э. Сомаяў. Філалогія. Вып. 1. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – С. 59–69.

- Соколова, В. Ф. Фольклорно-мифологическая основа дилогии П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах» / В. Ф. Соколова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкаф. зб. навук. пр. ; навук. рэд. А. М. Макарэвіч, С. Э. Сомаяў. Філалогія, вып. 2. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – С. 111–118.
- Соколова, В. Ф. В русле идей культурно-исторической школы : (к вопросу интерпретации романа Ф. М. Достоевского «Бесы») / В. Ф. Соколова // Белорусская литература и мировой литературный процесс : международный научный сборник ; редколлегия : А. А. Гугнин и др. Вып. 2. – Новополоцк : ПГУ, 2005. – С. 225–231.
- Соколова, В. Ф. Научно-исследовательская мысль и русская литература XIX в. / В. Ф. Соколова // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики : сборник научных статей : в 2 ч. ; редколлегия : Т. Е. Автухович (отв. ред.) и др. Ч. 2. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 106–112.
- Соколова, В. Ф. П. И. Мельников-Печерский как исследователь народных религиозных исканий / В. Ф. Соколова // Религия и общество : актуальные проблемы современного религиоведения : сборник научных трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 249–252.
- Соколова, В. Ф. Характер реализма Г. И. Успенского : («Нравы Растеряевой улицы») / В. Ф. Соколова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедэральны зборнік навуковых прац. Філалогія, вып. 3. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 36–46.
- Соколова, В. Ф. Нравственно-религиозные искания Л. Н. Толстого / В. Ф. Соколова // Религия и общество – 2 : актуальные проблемы современного религиоведения : сборник научных трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 132–135.
- Соколова, В. Ф. Идеи культурно-исторической школы и «народное христианство» Ф. М. Достоевского / В. Ф. Соколова // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики : сборник научных статей : в 2 ч. ; редколлегия : Т. Е. Автухович (отв. редактор) и др. Ч. 2. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 201–207.
- Соколова, В. Ф. А. С. Пушкин и народная культура / В. Ф. Соколова // Русский язык в контексте культуры : сборник научных статей ; редколлегия : Е. А. Болтовская и др. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 299–303.
- Соколова, В. Ф. К вопросу о формах выражения авторского сознания в «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского / В. Ф. Соколова // Чтение : рецепция и интерпретация : сборник научных статей : в 2 ч. ; редколлегия : Т. Е. Автухович (отв. ред.) и др. Ч. 1. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 301–305.
- Соколова, В. Ф. Религиозный подтекст творчества В. А. Жуковского / В. Ф. Соколова // Религия и общество – 6 : сборник научных статей ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 216–218.

СОМОВ Сергей Эдуардович



Родился 2 июня 1972 г. в селении Датта Советско-Гаванского района Хабаровского края. В 1994 г. окончил с отличием филологический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература. Белорусский язык и литература». С 1994 г. работал на кафедре

русской и зарубежной литературы МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1994), старшим преподавателем (1997–2002), заместителем декана факультета славянской филологии (1999–2002), доцентом и заведующим кафедрой русской и зарубежной литературы (2002–2005), деканом педагогического факультета (2005–2010). С февраля 2010 г. – декан факультета славянской филологии.

Член Совета университета, Научно-методического совета университета.

В 1994 г. поступил и в 1997 г. окончил аспирантуру Белорусского государственного университета по специальности «Русская литература». В 1999 г. в БГУ защитил кандидатскую диссертацию «Человек» и «Бог» в художественном мире Леонида Андреева» (научный руководитель – кандидат филологических наук профессор С. Н. Чубаков). Кандидат филологических наук (1999). Доцент (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Русское устное народное творчество», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «Всемирный литературный процесс», «Славянская мифология».

Сфера научных интересов: история русской литературы, история белорусской литературы, история религии, педагогика.

Исполнитель заданий Государственной программы фундаментальных научных исследований «Белорусский язык и литература» по теме «Проблемы типологии реализма в русской и белорусской литературах конца XIX–XX вв.» (2001–2005). Руководитель временных научных коллективов и автор-составитель крупных научно-популярных изданий энциклопедического характера: «Православные монастыри Беларуси» (2003), «Республика Беларусь. Могилевская область» (2003), «Регион. Могилевская область. 10 лет преобразований» (2005).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 20 международных. Координатор международных научно-практических конференций «Кулешовские чтения» (Могилев, 1999–2002 гг.).

Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций (из них 4 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Сомов, С. Э. Между правдой и истиной : Леонид Андреев на путях богоборчества / С. Э. Сомов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 196 с.

Учебно-методические издания:

- Низшая мифология славян : методические рекомендации по курсу славянской мифологии / авт.-сост. С. Э. Сомов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 16 с.
- Сомов, С. Э. Жизнь и творчество Георгия Конисского : материалы по спецкурсу / С. Э. Сомов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Сомаў, С. Э. Абсурд усепранікальнага бунту : багаборніцкая драма Леаніда Андрэева «Сава» / С. Э. Сомаў // Веснік БДУ. Сер. 4. – 1998. – № 2. – С. 22–26.
- Сомов, С. Э. Георгий Конисский / С. Э. Сомов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 1(14). – С. 193–197.

Статьи в энциклопедических изданиях, научных сборниках:

- Сомов, С. Э. Трагический самообман Л. Андреева : проблема богоотступничества в творчестве писателя / С. Э. Сомов // Материалы исследований молодых ученых и аспирантов / МГПИ. – Могилев : МГПИ, 1995. – С. 84–87.
- Сомов, С. Э. Традиции житийно-библейской литературы в повести Л. Н. Андреева «Жизнь Василия Фивейского» / С. Э. Сомов // Материалы исследований молодых учёных, аспирантов, соискателей и студентов / МГУ им. А. А. Кулешова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – С. 141–145.
- Сомов, С. Э. Речи Георгия Конисского к Екатерине II / С. Э. Сомов // У ракурсе сучаснага асэнсавання :

міжкафедральны зб. навук. прац прысвечаны 90-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова / . – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – Вып. 1 : Філалогія. – С. 74–81.

- Сомов, С. Э. Поэтическое наследие Георгия Конисского : состав и жанровая классификация / С. Э. Сомов // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова / под ред. М. И. Вишневецкого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 78–82.
 - Сомов, С. Э. «Церкви Белорусския похвало и града Могилева украшение». Жизнь и труды святителя Георгия Могилевского / С. Э. Сомов // Могилевский Свято-Никольский женский монастырь / авт.-сост. С. Сомов. – Могилев : Могилевская облтипография им. С. Соболя, 2003. – С. 30–40.
 - Сомов, С. Э. Наследие Г. Конисского в оценке И. Плаксина / С. Э. Сомов // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац / навук. рэд. А. М. Макарэвіч, С. Э. Сомаў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Вып. 2 : Філалогія. – С. 129–135.
 - Сомов, С. Э. Поэтические миниатюры Георгия Конисского / С. Э. Сомов // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац / навук. рэд. А. М. Макарэвіч, С. Э. Сомаў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Вып. 2 : Філалогія. – С. 135–139.
 - Дышыневич, В. Н. Георгий (Конисский Григорий Осипович) / В. Н. Дышыневич, С. Э. Сомов, В. А. Теплова // Православная энциклопедия ; под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М. : Православная энциклопедия, 2005. – Т. X. : Второзаконие – Георгий. – С. 662–664.
 - Сомов, С. Э. Прецедент праведности : трагедия Леонида Андреева «Анатэма» / С. Э. Сомов // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – Вып. 3 : Філалогія. – С. 65–77.
 - Сомов, С. Э. Система бинарных оппозиций в праздничном слове Георгия Конисского / С. Э. Сомов // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац / пад рэд. А. А. Лайшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 21–26.
- ##### Научно-популярные издания:
- Азбука Православия / авт.-сост. С. Сомов ; науч. ред. С. Гордун. – Минск : Четыре четверти, 1998. – 80 с.
 - Азбука Православия / авт.-сост. С. Сомов ; науч. ред. С. Гордун. – 2-е изд., доп. – Минск : Четыре четверти, 2001. – 80 с.
 - Республика Беларусь. Могилевская область / А. Г. Агеев [и др.] ; авт.-сост. С. Э. Сомов ; под общ. ред. А. Т. Глаза. – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография, 2003. – 195 с.
 - Регион. Могилевская область. 10 лет преобразований : книга-альбом / А. Г. Агеев [и др.] ; авт.-сост. С. Э. Сомов ; под общ. ред. А. Т. Глаза. – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография, 2005. – 200 с.

СТАЛЬМАХОВ Валентин Емельянович



Родился 15 февраля 1943 г. в д. Новая Леща Шкловского района Могилевской области. Окончил Забродскую среднюю школу. С 1960 г. по 1962 г. работал в качестве подземного электрослесаря в Лисичанском шахтоуправлении (г.Донбасс). С 1962 по 1964 гг. – на заводе в г. Орша. С 1964 по 1969 г. – учеба в БГУ им. Ленина, который окончил с отличием. Оставлен в аспирантуре при БГУ на филологическом факуль-

тете. В 1973–1999 гг. – старший преподаватель, затем доцент кафедры русской и зарубежной литературы Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова. В 1976 г. являлся заведующим кафедрой русской и зарубежной литературы. Умер 15 декабря 1999 года.

В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Проза А. И. Будищева в русском историко-литературном процессе конца XIX – начала XX вв.». В 1976 г. присуждена ученая степень кандидата филологических наук. В 1980 году присвоено ученое звание доцента.

Автор 15 научных статей и 20 статей в республиканских и областных газетах. Статьи посвящены жизни и творчеству А.С. Пушкина, писателям-декабристам, И.С. Тургеневу, Н.Г. Чернышевскому, Л.Н. Толстому, а также проблемам современной советской литературы и кино.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания

- Стальмахов, В. Е. Методические рекомендации для проведения литературных чтений, посвященных 150-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского / В. Е. Стальмахов. – Минск, 1978. – 10 с.
- Стальмахов, В. Е. Методические рекомендации к практическим занятиям по русской литературе первой половины XIX в. / В. Е. Стальмахов. – Могилев, 1987. – 8 с.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Стальмахоў, В. Е. Аб ідэйна-мастацкай своеасабліваці эпіграм Янкі Купалы / В. Е. Стальмахоў // Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба коласа і развіццё славянскіх моў і літаратур. – Мінск, 1982. – С. 101–102.
- Стальмахов, В. Е. Антибуржуазный роман «Солнечные дни» А. Н. Будищева / В. Е. Стальмахов. – Вестник Белорусского государственного университета, серия IV. – 1972. – № 3. – С. 13–16.
- Стальмахов, В. Е. Тема буржуазного хищничества в рассказах А. Н. Будищева / В. Е. Стальмахов. – Вестник Белорусского государственного университета, серия IV. – 1974. – № 3. – Минск, – С. 8–13.

СЫЧОВА Елена Константиновна



Родилась 18 мая 1960 г. в г. Могилеве. В 1987 г. окончила с отличием филологический факультет МГПИ им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». Работала в Соколовской средней школе Чериковского района Могилевской области учителем, организатором внешкольной и внеклассной работы, заместителем дирек-

тора по учебно-воспитательной работе (1987–1990). С 1990 г. работает на кафедре русского языка МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1990–1995), старшим преподавателем (1995–2000), доцентом (с 2000 г.). В 2003–2006 гг. – заместитель декана факультета славянской филологии по научной работе, в 2007–2010 гг. – ответственный за НИРС в университете. С января 2011 г. – начальник научно-исследовательского сектора.

Член Совета университета, Научно-методического совета университета.

В 1992 г. поступила и в 1996 г. окончила аспирантуру Белорусского государственного университета (заочно) по специальности «Общее языкознание, социолингвистика, психоллингвистика». В 1996 г. в БГУ защитила кандидатскую диссертацию «Функционально-семантическая структура басенного афоризма» (научный руководитель – доктор филологических наук профессор Б. А. Плотников). Кандидат филологических наук (1996). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «История русского литературного языка», «Лингвистический анализ художественного текста».

Сфера научных интересов: лингвистика текста; социолингвистика.

Руководитель гранта Министерства образования Республики Беларусь «Русская разговорная речь студентов г. Могилева в коммуникативно-прагматическом аспекте» (2001–2002). Исполнитель задания ГПФИ «Менталитет и ценностные ориентации белорусов в творчестве Я. Коласа» (руководитель – кандидат филологических наук В. В. Люкевич) (2006–2010). Исполнитель задания ГПНИ «Русскоязычная литература Беларуси в системе межкультурных взаимодействий» (руководитель – кандидат филологических наук А. В. Иванов) (2011–2013).

С 2001 по 2009 г. подготовила 8 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ. Руководила 2 магистерскими диссертациями (2011).

Награждена Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2010).

Участник более 60 научных конференций, в т.ч. более 28 международных, из них 3 зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций (из них 12 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Рекомендации по подготовке учащихся к олимпиаде по русскому языку / сост. И. Н. Лапицкая [и др.]. – Могилев : МОИПК и ПРР и СО, 1999. – 49 с. [соавт.]
- Сборник тренировочных диктантов по русскому языку для поступающих в вузы / сост. Л. И. Шаповалова, Е. К. Сычова, Л. А. Новикова, И. Н. Лапицкая, П. В. Кобзев. – Могилев : МОИПК и ПРР и СО, 2001. – 64 с.
- Избранные тесты : из опыта вступительных испытаний 2003 года в МГУ им. А. А. Кулешова / сост. В. С. Денисов [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 268 с. [соавт.]
- Ладутько, М. В. Когнитивный аспект художественного дискурса : пособие / М. В. Ладутько, Е. К. Сычова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 74 с.
- Сборник олимпиадных заданий по русскому языку в Республике Беларусь / сост. М. В. Ладутько, А. А. Папейко, Е. К. Сычова, Л. И. Шаповалова. – Могилев : БРУ, 2006. – 76 с.
- Контрольные задания по курсу «Методика преподавания русского языка» / авт.-сост. Л. И. Мамонтова, Е. К. Сычова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.
- Контрольные задания на курсе «Уводзіны ў мовазнаўства» / аўт.-склад. С. У. Шакура, А. К. Сычова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 44 с.
- Контрольные задания по курсу «Введение в языкознание» / авт.-сост. Е. К. Сычова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 44 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Сычова, А. К. Структурно-семантычнае разгортванне афарызма ў складанае выказванне : на матэрыяле беларускай і рускай баек / А. К. Сычова // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка, псіхалогія. – 1995. – № 2. – С. 40–44.
- Сычова, Е. К. Особенности языковой картины мира лирического героя В. Высоцкого / Е. К. Сычова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 4(10). – С. 135–144.
- Сычова, Е. К. Концепт «наука» в произведениях Д. Гранина «Эта странная жизнь» и «Зубр» / Е. К. Сычова // Система і структура східнослов'янських мов : до 70-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора М.І. Пилинського : зб. наук. праць ; редкол. В. І. Гончаров (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Знання, 2002. – С. 220–225.
- Сычова, Е. К. Языковое отражение концептуальной картины мира лирического героя в цикле «Стихотворения Юрия Живаго» Б. Пастернака / Е. К. Сычова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 1(14). – С. 92–98.

- Сычова, Е. К. Аспекты изучения разговорной речи студентов / Е. К. Сычова // Система і структура східнослов'янських мов : зб. наук. праць ; редкол. В. І. Гончаров (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Знання, 2004. – С. 250–256.

Статьи в сборниках научных работ:

- Сычова, Е. К. Плюсы и минусы двуязычного диалога в условиях билингвизма / Е. К. Сычова // Четвертые Поливановские чтения : сб. науч. статей по материалам докладов и сообщений, Смоленск, 19–20 мая 1998 г. ; редкол. Н. А. Максимчук (отв. ред.) [и др.]. – Смоленск : СГПУ, 1998. – Ч. 2 : Лексика. Фразеология. Словообразование. – С. 100–105.
- Сычова, Е. К. Категория персуазивности в басенном афоризме : на материале белорусских и русских басен / Е. К. Сычова // TERRA ALBA I. Проблемы беларускага літаратуразнаўства : да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова ; рэд. С. І. Даниленка, Я. Я. Іваноў ; рэдкал. Я. І. Клімуць (адк. рэд.) [і інш.]. – Минск : Маладзёжнае навуковае таварыства, 2000. – С. 267–273.
- Сычова, Е. К. Номинации общезития в разговорной речи студентов / Е. К. Сычова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжжафедральны зб. навук. прац, прысвечаны 90-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова ; навук. рэд. А. М. Макарэвіч, С. Э. Сомаў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – Вып. 1 : Філалогія. – С. 112–117.
- Сычова, Е. К. Категория персуазивности в жанре передовой статьи / Е. К. Сычова // Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 234–236.
- Сычова, Е. К. Концепт «Семья» в поэме «Новая земля» Я. Коласа / Е. К. Сычова // Романовские чтения – 3 : сб. трудов Международной научной конференции ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 115–116.
- Сычова, Е. К. Выбор наименований продуктов питания в аспекте прецедентных феноменов / Е. К. Сычова // Восточнославянские языки в европейском языковом контексте : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции, 24–25 октября 2007 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 64–67.
- Сычова, Е. К. Творчество как порождение языческого мировосприятия в поэме Я. Коласа «Симон-музыка» / Е. К. Сычова // Религия и общество – 2 : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 141–143.
- Сычова, Е. К. Стилистические особенности современного учебно-научного текста / Е. К. Сычова // Интегративные функции русского языка и культуры в системе непрерывного образования Беларуси, России, Украины : сб. науч. статей по материалам Международной научно-практической конференции, 16 мая 2008 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 127–131.
- Сычова, Е. К. Отношения человек и природа в поэтических произведениях Я. Коласа: культурный концепт / Е. К. Сычова // Романовские чтения – 5 : сб. трудов Международной научной конференции / под ред. Н. М. Пурышевой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – С. 172–174.
- Сычова, Е. К. Отношения человек и природа в поэтических произведениях А. Твардовского и Я. Коласа / Е. К. Сычова // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей / под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 247–249.
- Сычова, Е. К. Языковое отражение картины мира лирического героя А. Аврутина / Е. К. Сычова // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей по материалам

II Международной научной конференции, 30–31 октября 2009 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 56–60.

- Сычова, Е. К. Концептосфера афоризмов Анатолия Андреева / Е. К. Сычова // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей по материалам III Международной научной конференции, 14–15 октября 2011 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. – С. 47–50.

ТАРКАН Наталья Евгеньевна

Родилась 9 июня 1969 г. в д. Даниловичи Дзержинского района Минской области. В 1991 г. окончила с отличием филологический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». С 1991 г. работает на кафедре русской и зарубежной литературы МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (1991–2000), доцентом (с 2001 г.).



В 1992 г. поступила и в 1996 г. окончила аспирантуру БГУ по специальности «Русская литература». В 1997 г. в БГУ защитила кандидатскую диссертацию «Акмеизм и поэтическое наследие Н.С. Гумилева» (научный руководитель – доктор филологических наук профессор П. И. Ткачев). Кандидат филологических наук (1997). Доцент (2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «История русской литературы XIX века (60–70-е гг., 70–90-е гг.)», «История русской литературы конца XIX – начала XX вв.», «История русской литературы XX века (20-е – 90-е годы)», «Современный мировой литературный процесс».

Сфера научных интересов: русская литература XX в.; типология литературных явлений в русской и зарубежной литературе; интертекстуальное исследование литературы конца XIX – нач. XX вв.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 30 международных, из них 4 зарубежных.

Автор 4 учебно-методических публикаций (из них 1 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Таркан, Н. Е. Литература русского зарубежья («Третья волна» эмиграции) : учебно-методические рекомендации / Н. Е. Таркан. – Могилев : ИПК и ПРР и СО, 2003. – 40 с.
- Таркан, Н. Е. Тема Великой Отечественной войны в русской прозе 60–90-х гг. XX века : учебно-методические рекомендации / Н. Е. Таркан. – Минск : БИП, 2004. – 32 с.
- Таркан, Н. Е. Акмеизм и творчество Н. С. Гумилева : учебно-методические рекомендации для студентов-филологов / Н. Е. Таркан. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 25 с.
- Контрольные задания по курсу «История русской литературы» / авт.-сост. М. С. Смолякова, В. Ф. Соколова, Н. Е. Таркан [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 130 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:

- Таркан, Н. Е. Асоба ў паэтычнай спадчыне акмеістаў / Н. Е. Таркан // Веснік БДУ. Сер. 4. – 1995. – № 3. – С. 13–17.
- Таркан, Н. Е. Слова і вобраз у паэтыцы акмеістаў / Н. Е. Таркан // Веснік БДУ. Сер. 4. – 1995. – № 1. – С. 10–13.

Статьи в научных сборниках:

- Таркан, Н. Е. Особенности художественного мира В. Маканина : на материале рассказа «Кавказский

пленный» / Н. Е. Таркан // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – Вып. 1 : Філалогія. – С. 93–100.

- Таркан, Н. Е. Любовь в понимании М. Горького / Н. Е. Таркан // Русистика и современность : литературоведение : сб. науч. статей по материалам IX Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, Одесса, 4–7 октября 2006 года ; ред. колл. Е. М. Черноиваненко, И. Я. Матковская, В. Б. Мусий [и др.]. – Одесса : Астропринт, 2007. – С. 214–219.
- Таркан, Н. Е. Топос города в поэзии О. Мандельштама / Н. Е. Таркан // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 196–199.
- Таркан, Н. Е. Особенности хронотопа в поэзии О. Э. Мандельштама / Н. Е. Таркан // Восточнославянские языки и литература в европейском контексте : сб. науч. статей по материалам II Международной научной конференции 30–31 октября 2009 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 87–91.
- Таркан, Н. Е. Особенности хронотопа в творчестве акмеистов / Н. Е. Таркан // Словесное искусство Серебряного века и Русского зарубежья в контексте эпохи : сб. науч. трудов по материалам Международной научной конференции, М., МГОУ, 23–24 июня 2009 г. : в 2 ч. – М. : МГОУ, 2010. – Ч. 1. – С. 160–166.
- Таркан, Н. Е. Художественно-стилистическое своеобразие стихотворения М. Ю. Лермонтова «Три пальмы» / Н. Е. Таркан // Образование. Книга. Чтение: текст и формирование читательской культуры в современной образовательной среде : сб. науч. статей. – М. : изд-во Русская школа, 2010. – С. 133–137.
- Таркан, Н. Е. Городской тоpos в поэзии Н. Гумилева и О. Мандельштама / Н. Е. Таркан // Международная научная конференция «Семья Танкаўскія чытанні» : сб. науч. статей ; рэдкал. Ф. С. Шумчык і інш. – Минск : БГУ, 2010. – С. 144–145.
- Таркан, Н. Е. Пространство в поэзии акмеистов Гумилева и Мандельштама / Н. Е. Таркан // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 37–45.

ЧЕРНОВА Галина Сергеевна



Родилась 25 июня 1944 г. в г. Куйбышеве. В 1972 г. окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Журналистика». С 1979 г. работала в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова преподавателем (1979–1981), старшим преподавателем (1981–1991) кафедры русской и зарубежной литературы. С 1991 г. является доцентом кафедры русской и

зарубежной литературы.

В 1984 г. поступила и в 1988 г. окончила аспирантуру при кафедре русской советской литературы филологического факультета Белгосуниверситета по специальности «Русская литературная критика». В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию «Творчество Ф. М. Достоевского в оценке народнической (1870–1880 гг.) и дооктябрьской марксистской критики» (научный руководитель – доктор филологических наук И. П. Кохно) в Ученом Совете факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук (1989). Доцент (1993).

Основные преподаваемые дисциплины: «История русской литературы XIX в.», «История русской литературной критики».

Сфера научных интересов: история русской и белорусской литературной критики; история русского и белорусского народознания.

Исполнитель задания ГПНИ «Историко-филологическая наука и русская литература XIX в.» (2006–2007) (№ ГР № 6268), задания ГПНИ «Белорусская литература XVIII–XIX вв. в контексте общеевропейского литературно-народоведческого движения» (2011–2012) (№ ГР 2343).

Руководила 4 магистрантами (2009–2012). Подготовила 4 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ (2002–2009).

Участник 35 научных конференций, в том числе 20 международных, из них 5 зарубежных.

Автор 95 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Чернова, Г. С. Методические рекомендации к изучению народнической критики 1870–80-х гг. (для студентов филологического факультета) / Г. С. Чернова. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1990. – 16 с.
- Чернова, Г. С. Методические рекомендации к изучению истории дооктябрьской марксистской критики (для студентов-филологов) / Г. С. Чернова. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1991. – 16 с.
- Чернова, Г. С. История русской литературной критики XIX – начала XX веков : курс лекций : учебное пособие / Г. С. Чернова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 152 с.
- Контрольные задания по курсу «История русской литературы» / авт.-сост.: М. С. Смолякова, Г. С. Чернова, В. Ф. Соколова и др. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 130 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Чернова, Г. С. Оценка идеала Ф. М. Достоевского в дореволюционной публицистике А. В. Луначарского и А. М. Горького / Г. С. Чернова // Вестник БГУ. Сер. 4. Филология, журналистика, педагогика, психология. – 1988. – № 3. – С. 8–11.
- Чернова, Г. С. «...Как слово наше отзовется...» : уроки дооктябрьской марксистской критики / Г. С. Чернова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Філалагічныя навукі. – 1998. – № 1(1). – С. 74–80.
- Чернова, Г. С. Ф. М. Достоевский – литературный критик / Г. С. Чернова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Філалагічныя навукі. – 2001. – № 3-4. – С. 73–77.
- Чернова, Г. С. Литературно-критические опыты А. А. Григорьева и историко-филологические изыскания 1850 – начала 60-х годов XIX века / Г. С. Чернова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Філалагічныя навукі. – 2006. – № 4(25). – С. 185–192.
- Чернова, Г. С. Этико-эстетические принципы культурно-исторической литературоведческой школы в оценке Ф. М. Достоевского / Г. С. Чернова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Філалагічныя навукі. – 2008. – № 2-3(30). – С. 128–133.
- Чернова, Г. С. У истоков философской критики. Н. И. Надеждин об А. С. Пушкине / Г. С. Чернова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Філалагічныя навукі. – 2009. – № 4(34). – С. 131–135.

Статьи в научных сборниках:

- Чернова, Г. С. Эволюция критического метода В. Г. Белинского и его оценки творчества Н. В. Гоголя / Г. С. Чернова // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики) : материалы Международной научной конференции ; под ред. Т. Е. Автухович ; в 2 ч. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 1998. Ч.1. – С. 346–352.
- Чернова, Г. С. Достоевский и культурно-историческая литературоведческая школа / Г. С. Чернова //

- Ф. М. Достоевский и мировой литературный процесс : сб. науч. трудов ; под общ. ред. Т. В. Сенькевич. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2007. – С. 251–256.
- Чернова, Г. С. А. С. Хомяков о народности русской литературы / Г. С. Чернова // Романовские чтения – 3 : материалы Международной научной конференции 23–24 ноября 2006 года. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 94–96.
 - Чернова, Г. С. Н. И. Надеждин и В. Г. Белинский / Г. С. Чернова // Проблемы славянской культуры и цивилизации: Материалы X Международной научно-методической конференции ; отв. редактор А. М. Антипова – Уссурийск : УГПИ, 2008. – С. 268–270.
 - Чернова, Г. С. А. С. Пушкин – литературный критик / Г. С. Чернова // А. С. Пушкин в современном мире : текст и контекст : сб. науч. трудов ; под общ. ред. Т. В. Сенькевич. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2008. – С. 76–81.
 - Чернова, Г. С. С. Н. Булгаков об особенностях таланта Н. В. Гоголя / Г. С. Чернова // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – С. 303–306.
 - Чернова Г. С. У истоков философско-религиозной критики. И. В. Киреевский о духовном призвании русской литературы / Г. С. Чернова // Мировой литературный процесс : автор – жанр – стиль : сб. науч. трудов ; под общ. ред. Т. В. Сенькевич. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2011. – С. 197–199.
 - Чернова, Г. С. Критика гражданского романтизма и «философия народности» Г. И. Гердера / Г. С. Чернова // Проблемы славянской культуры и цивилизации : Материалы XIII Международной научно-методической конференции ; отв. редактор А. М. Антипова. – Уссурийск : УГПИ, 2011. – С. 131–134.
 - Чернова Г. С. А. С. Хомяков о задачах «русской школы» в литературе // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія, 2011. – С. 50–55.
 - Чернова Г. С. У истоков белорусского народознания. Я. Чечет – фольклорист / Г. С. Чернова // Белорусская и русская литературы : типология взаимосвязей и национальной идентификации : материалы Международной научной конференции / Минск, 18–19 апреля 2012 г. / Институт языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы НАН Беларуси – Минск : Право и экономика, 2012. – С. 367–372.
 - Чернова, Г. С. Проблемы народознания в критике и публицистике Украины первой половины XIX века / Г. С. Чернова // Проблемы славянской культуры и цивилизации : материалы XVI Международной научно-практической конференции ; отв. редактор А. М. Антипова. – Уссурийск : Дальневосточный федеральный университет, 2012. – С. 174–177.
 - Чернова Г. С. Ф. М. Достоевский о сущности и назначении искусства / Г. С. Чернова // Ф. М. Достоевский в современном поликультурном пространстве : сб. науч. трудов ; под общ. ред. Т. В. Сенькевич. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2012. – С. 192–195.

ЧЕРНОВА Мария Станиславовна

Родилась 15 февраля 1970 г. в г. Москве. В 1992 г. окончила Могилевский государственный педагогический институт им. А. А. Кулешова по специальности «Русский язык и литература». С 1992 г. работала в МГПИ им. А. А. Кулешова ассистентом (1992–1993), затем старшим преподавателем (1994–1997) кафедр



ры русской и зарубежной литературы. С 1998 г. является доцентом кафедры русской и зарубежной литературы.

В 1994 г. поступила и в 1997 г. окончила аспирантуру при кафедре русской литературы филологического факультета Белгосуниверситета по специальности «Русская литература». В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию «Литературно-критическая деятельность С. Н. Булгакова» (научный руководитель – кандидат филологических наук Д. В. Федоров) в Ученом Совете филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук (1997). Доцент (2001).

Основные преподаваемые дисциплины: «История древнерусской литературы», «История русской литературы XVIII в.», «История русской литературы XIX в.», «Миф и мировая литература», «Поэтика русской лирики».

Сфера научных интересов: русская литература XVIII – XIX вв.; русская и белорусская литературная критика; русское и белорусское народознание.

Исполнитель задания ГПНИ «Историко-филологическая наука и русская литература XIX в.» (2006–2007) (№ ГР № 6268), задания ГПНИ «Белорусская литература XVIII–XIX вв. в контексте общеевропейского литературно-народоведческого движения» (2011–2012) (№ ГР 2343).

Руководила магистрантами (2012). С 2002 по 2011 г. подготовила 7 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участвовала в 30 научных конференциях, в том числе 25 международных, из них 5 зарубежных.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Чернова, М. С. Методические рекомендации к изучению «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина в курсе истории русской литературы XVIII века (для студентов-филологов) / М. С. Чернова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – 14 с.
- Смолякова, М. С. (Чернова). Методические рекомендации к изучению «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина в курсе истории русской литературы XVIII века (для студентов-филологов) / М. С. Смолякова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 24 с.
- Контрольные задания по курсу «История русской литературы» / авт.-сост.: М. С. Смолякова (Чернова), Г. С. Чернова, В. Ф. Соколова и др. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 130 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Чернова, М. С. С. Н. Булгаков о творческой индивидуальности Ф. М. Достоевского / М. С. Чернова // Вестник БГУ. Сер. 4, Филология, журналистика, педагогика, психология. – 1994. – № 2. – С. 25–28.
- Смолякова (Чернова), М. С. «В нем говорит нам русская душа...» : С. Н. Булгаков об А. С. Пушкине / М. С. Смолякова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 2-3(3). – С. 13–17.
- Смолякова (Чернова), М. С. С. Н. Булгаков о сущности искусства / М. С. Смолякова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 4(7). – С. 85–91.
- Смолякова (Чернова), М. С. «О! Если то не ложно, что мы по смерти будем жить...» : тема смерти в творчестве А. Н. Радищева / М. С. Смолякова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 2-3(15). – С. 113–118.
- Смолякова (Чернова), М. С. Н. С. Лесков. От проблемы «народности» к идее «праведничества» / М. С. Смолякова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 2-3(27). – С. 121–125.
- Смолякова (Чернова), М. С. «Свойства его таланта вели его непроторенными путями» : С. Н. Булгаков об А. П. Чехове / М. С. Смолякова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 4(34). – С. 136–140.
- Чернова, М. С. «Что считать за правду» : В. Д. Спасович и Ф. М. Достоевский о так называемом «нечаевском деле» / М. С. Чернова // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна. – 2010. – № 1. – С. 47–55.

- Чернова, М. С. В. Д. Спасович об А. С. Пушкине : забытые страницы русской пушкинистики / М. С. Чернова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2011. – № 1(37). – С. 51–57.

Статьи в научных сборниках:

- Чернова, М. С. Н. Булгаков о народности русской литературы (в контексте религиозно-философской мысли начала XX в. / М. С. Чернова // Славянская літаратура ў сусветным кантэксте. Матэрыялы III Міжнароднай навуковай канферэнцыі : у 2 ч. ; пад агульнай рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск : БДУ, 1999. – Ч. 1. – С. 197–200.
- Смолякова, М. С. (Чернова) С. Н. Булгаков об А. И. Герцене и Н. Г. Чернышевском / М. С. Смолякова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – Вып. 1 : Філалогія. – С. 82–88.
- Смолякова, М. С. (Чернова) Философско-этический смысл идеи самоубийства в творчестве А. Н. Радищева / М. С. Смолякова // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2002 году. – Могилев : МГУ, 2003. – С. 80–82.
- Смолякова, М. С. (Чернова) «Я в дверях Вечности стою...» (Тема смерти в лирике Г.Р. Державина) / М. С. Смолякова // Проблемы славянской культуры и цивилизации. Материалы VIII международной научно-методической конференции ; отв. редактор А. М. Антипова. – Уссурийск : Издательство УГПИ, 2006. – С. 161–164.
- Смолякова, М. С. (Чернова) «Чудо от веры или вера от чуда? Некоторые вопросы народной веры в интерпретации Н. С. Лескова и Ф. М. Достоевского» / М. С. Смолякова // Романовские чтения – 3 : сб. науч. трудов по материалам Международной научной конференции 23–24 ноября 2006 года. – Могилев, 2007. – С. 89–91.
- Смолякова, М. С. (Чернова) Ф.М. Достоевский о народности / М. С. Смолякова // Ф. М. Достоевский и мировой литературный процесс : сб. науч. трудов ; под общ. ред. Т. В. Сенькевич – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2007. – Брест, 2007. – С. 235–240.
- Смолякова, М. С. (Чернова) «Весенняя сказка» А. Н. Островского как художественное воплощение изысканий мифологической литературоведческой школы / М. С. Смолякова // Проблемы славянской культуры и цивилизации. Материалы X Международной научно-методической конференции ; отв. редактор А. М. Антипова. – Уссурийск : Издательство УГПИ, 2008. – С. 285–289.
- Смолякова, М. С. (Чернова) «Ему был свойственен свой личный путь и особый удел...» (С. Н. Булгаков о назначении таланта А. С. Пушкина) / М. С. Смолякова // А. С. Пушкин в современном мире : текст и контекст : сб. науч. трудов ; под общ. ред. Т. В. Сенькевич. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина. – Брест, 2009. – С. 53–57.
- Чернова, М. С. В. Д. Спасович и Ф. М. Достоевский. Две «речи» о Пушкине / М. С. Чернова // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. – Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. – С. 306–310.
- Чернова, М. С. В. Д. Спасович об особенностях русского романтизма // Мировой литературный процесс: автор – жанр – стиль : сб. науч. трудов ; под общ. ред. Т. В. Сенькевич. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2011. – С. 194–197.
- Чернова М. С. Ф. М. Достоевский и Н. С. Лесков об особенностях народной веры / М. С. Чернова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 45–50.
- Чернова, М. С. Творческая индивидуальность Ф. М. Достоевского в оценке С. Н. Булгакова /

Ф. М. Достоевский в современном поликультурном пространстве : сб. науч. трудов ; под общ. ред. Т. В. Сенькевич. – Брест: БрГУ им. А. С. Пушкина, 2012. – С. 197–201.

- Чернова, М. С. Лирическая песня в русской литературе XVIII в. и фольклор / М. С. Чернова // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2010 г. ; под ред. А. В. Иванова. – Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. – С. 218–221.
- Чернова, М. С. У истоков народознания: русская литература XVIII в. и открытие «своей народности» / М. С. Чернова // Проблемы славянской культуры и цивилизации: Материалы XIII международной научно-методической конференции ; отв. редактор А. М. Антипова. – Уссурийск : Издательство УГПИ, 2011. – С. 128–131.
- Чернова М. С. Пути постижения славянской мифологии: к вопросу о взаимодействии славянских литератур и русской мифологической школы / Фольклор і сучасная культура : матэрыялы III Міжнароднай навука.-практ. канф., 21–22 крас. 2011 г., Мінск. У 2 ч. – Мінск : БДУ, 2011. – Ч. 1. – С. 174–176.
- Чернова, М. С. Баллады Адама Мицкевича и «идея народности» И. Г. Гердера / М. С. Чернова // Белорусская и русская литературы : типология взаимосвязей и национальной идентификации : материалы Международной научной конференции / Институт языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы НАН Беларуси – Минск : Право и экономика, 2012. – С. 372–376.
- Чернова, М. С. Историко-этнографических изысканий первой половины XIX в. и становлении белорусского народознания / М. С. Чернова // Проблемы славянской культуры и цивилизации : материалы XVI Международной научно-практической конференции ; отв. редактор А. М. Антипова. – Уссурийск : Дальневосточный федеральный университет, 2012. – С. 7–10.

ЧМАРАВА Марына Іванаўна



Нарадзілася 23 кастрычніка 1968 г. у г. Магілёве. У 1990 г. з адзнакай скончыла філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура» і была размеркавана на кафедру беларускай літаратуры. З 1990 г. працавала асістэнтам (1990–1992), старшым выкладчыкам (1993–2005), а затым дацэнтам (з 2006 г.) гэтай кафедры.

У 1997 г. паступіла і ў 2000 г. скончыла аспірантуру пры кафедры славянскіх літаратур Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Літаратура народаў краін замежжа (чэшская літаратура)», «Беларуская літаратура».

У 2003 г. у БДУ абараніла кандыдацкую дысертацыю «Беларуская літаратура ў Чэхаславакіі (1920–1945)» (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук прафесар І. А. Чарота). Кандыдат філалагічных навук (2003). Дацэнт (2008).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае, – «Гісторыя беларускай літаратуры: XI – перш. пал. XVIII стст.», «Гісторыя беларускай літаратуры: др. палова XVIII–XIX стст.», «Гісторыя беларускай літаратуры: 1900–1930 гг.», «Літаратура бліжняга замежжа» і інш.

Сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя беларускай літаратуры; беларуска-чэшскія літаратурныя ўзаемасувязі; беларуска-іншаславянскія літаратурныя ўзаемасувязі.

У перыяд з 2007 па 2011 г. падрыхтавала 2 прызёраў рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.

Удзельніца больш за 30 міжнародных навуковых канферэнцый.

Аўтар 50 навуковых і навукова-метадычных публікацый (з іх 6 – у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Манаграфіі:

- Чмаравы, М. І. Шляхі ўзаемага пазнання : беларуская літаратура ў Чэхаславакіі (1920–1945) : манаграфія / М. І. Чмаравы. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 136 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Чмаравы, М. І. Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў па гісторыі беларускай старажытнай літаратуры і літаратуры XIX і XX стагоддзя / А. М. Макарэвіч, М. І. Чмаравы. – Магілёў : МДПІ, 1991. – 44 с.
- Чмаравы, М. І. Кантрольныя заданні па курсе «Гісторыя беларускай літаратуры» / М. І. Чмаравы, В. І. Еўмянкоў, І. М. Кульбянкова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – 68 с.
- Чмаравы, М. І. Арганізацыя самастойнай работы па гісторыі беларускай старажытнай літаратуры і літаратуры XIX стагоддзя : метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў факультэта славянскай філалогіі дзённай і завочнай формы навучання : у 2 ч. / М. І. Чмаравы. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – Ч. 1 : Падрыхтоўка рэфератаў. – 36 с.
- Чмаравы, М. І. Літаратура бліжняга замежжа : метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў / М. І. Чмаравы. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – 55 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях

ВАК:

- Чмаравы, М. І. Грамадская і культурная дзейнасць беларускага зямляцтва ў міжваеннай Чэхаславакіі (1918–1939) / М. І. Чмаравы // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1998. – № 1. – С. 81–87.
- Чмаравы, М. І. Прысутнасць беларускай літаратуры ў міжваеннай Чэхаславакіі / М. І. Чмаравы // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 2-3(3). – С. 44–51.
- Чмаравы, М. І. Ляцкі як даследчык беларускай літаратуры / М. І. Чмаравы // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія, журналістыка, педагогіка, псіхалогія. – 2001. – № 1. – С. 18–22.
- Чмаравы, М. І. О белорусских студенческих изданиях в межвоенной Чехословакии / М. І. Чмаравы // Opera Slavica: slavistické rozhledy. – 2001. – Roč. XI. – č. 1. – S. 20–29.
- Чмаравы, М. І. Спецыфічнасць уплыву чэшскага мадэрнізму на творчасць У. Жылкі / М. І. Чмаравы // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 1. – С. 71–78.
- Чмаравы, М. І. Дзе слава наша? : жыццё і дзейнасць П. Крэчэйскага пражскага перыяду / М. І. Чмаравы // Роднае слова. – 2003. – № 4. – С. 34–37.
- Чмаравы, М. І. Пад сцягам славянскай узаемнасці : жыццё і дзейнасць А. Чэрнага / М. І. Чмаравы // Роднае слова. – 2004. – № 8. – С. 102–106.
- Чмаравы, М. І. Акупацыя Чэхаславакіі 1939 года ў мастацкім успрыняцці М. Цвятавай / М. І. Чмаравы // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 1(26). – С. 132–136.
- Чмаравы, М. І. Спецыфіка ўспрымання Першай сусветнай вайны ў творчасці славянскіх аўтараў / М. І. Чмаравы, Я. І. Клімуць // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 4(31). – 2008. – С. 30–34.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

- Чмаравы, М. І. Рэцэпцыя творчасці Янкі Купалы ў міжваеннай Чэхаславакіі / М. І. Чмаравы // Славянскія літаратуры : праблемы развіцця : зб. артыкулаў ; пад рэд. І. А. Чароты. – Мінск : РІВШ, 2003. – С. 116–122.
- Чмаравы, М. І. Нацыянальна-культурная спецыфіка паэзіі Ларысы Геніюш пражскага перыяду дзей-

насці / М. І. Чмаравы // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац, прысвечаных 90-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – Вып. 1 : Філалогія. – С. 20–27.

- Чмаравы, М. І. Рэцэпцыя Чэхіі і чэхаў у беларускай мастацкай літаратуры / М. І. Чмаравы // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Вып. 2. – С. 46–53.
- Чмаравы, М. І. Першая сусветная вайна ў творчасці славянскіх аўтараў / М. І. Чмаравы // Зборнік навуковых артыкулаў VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. – Мінск : БДУ, 2008. – С. 259–263.
- Чмаравы, М. І. В. Дунін-Марцінкевіч у чэшскай крытыцы XIX – пачатку XX ст. / М. І. Чмаравы // Зборнік навуковых артыкулаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у еўрапейскім кантэксце», прысвечанай 200-годдзю В. І. Дуніна-Марцінкевіча, 5–6 лютага 2008 г. – Мінск : НАН Беларусі, 2008. – С. 123–127.
- Чмаравы, М. І. «У свеце знаюць смутак Лідзіца. І Арадур у горкай скрусе...» : мастацкае асэнсаванне тэмы Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / Т. І. Борбат, М. І. Чмаравы // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 114–119.

ШАКИРОВА Луіза Сергеевна



Шакирова Луиза Сергеевна родилась 20 декабря 1937 года в г. Хабаровске. С 1955 по 1959 училась на историко-филологическом факультете Хабаровского педагогического института, по окончании которого была направлена на работу в п. Озерное Камчатской области. Работала преподавателем русского языка и литературы, истории в Озерской средней школе. По окончании аспирантуры была

направлена на работу в Комсомольск-на-Амуре. С 1969 по 1970 г. исполняла обязанности заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы Комсомольского-на-Амуре пединститута. С 1974 г. работала в Могилевском государственном педагогическом институте им. А. А. Кулешова в должности доцента кафедры русской и зарубежной литературы. В 2001 году уволена в связи с истечением срока трудового договора.

В 1962 г. стала аспиранткой Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена на кафедре методики преподавания литературы. В 1968 г. защитила кандидатскую диссертацию «Изучение восприятия художественной литературы школьниками как одна из основ анализа художественного произведения в школе» (научный руководитель – профессор З. Я. Рез).

Читала курсы методики преподавания литературы, «Детская литература», вела спецсеминар «Социологические исследования читательских интересов школьников». Руководила подработкой студентов филологического факультета, вела методический кружок, как методическое совещание работу в институте с преподаванием в школе.

Научные интересы касались методики преподавания литературы в средней школе, она публиковала свои статьи в республиканских тематических сборниках научных трудов.

Учебно-методические издания:

- Шакирова, Л.С. Методические указания к курсу детской литературы для студентов педфака. Ч. 1 / Л.С. Шакирова. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1987. – 8 с.
- Шакирова, Л.С. Воспитание творческой активности учителей-словесников на методическом спецсеминаре «Изучение школьника-читателя»: методическое пособие для студентов и преподавателей методики литературы филологических факультетов педиститутов / Л.С. Шакирова. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1987. – 16 с.
- Шакирова, Л. С. Подготовка литературного диспута с учетом восприятия текста учащимися (на примере романа-антиутопии «Мы» Е. И. Замятина) : методические рекомендации для студентов 3 – 5 курсов филологического факультета / Л. С. Шакирова. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1997. – 17 с.
- Шакирова, Л. С. Как писать отзыв / Л. С. Шакирова // Рекомендации по подготовке учащихся к олимпиаде по русскому языку. – Могилев : Могилевский областной институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников, 1999. – С. 39–42.
- Воспитание творчеством: сб. сочинений / сост. Л. С. Шакирова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 33 с.
- Шакирова, Л. С. Концептуальность изучения литературного произведения в школе (на примере повести А. С. Пушкина «Пиковая дама», 9 класс) / Л. С. Шакирова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 62 с.
- Шакирова, Л.С. Концептуальность изучения литературного произведения в школе (на примере сказки-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца», 6 класс) : учебно-методическое пособие для учителей-словесников / Л.С. Шакирова. – Могилев : Могилевский областной институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников, 2006. – 106 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Герасимова, Л. С. (Шакирова) Восприятие поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» девятиклассниками / Л. С. Герасимова // Литература в школе. – 1965. – № 6. – С. 38–43.
- Герасимова, Л. С. (Шакирова) Восприятие школьниками художественного произведения как одна из основ его анализа / Л. С. Герасимова // Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 308. Историко-литературный сборник. – Л. : ЛГПИ, 1966. – С. 404–428.

Статьи в научных сборниках:

- Шакирова, Л. С. О восприятии комического учащимися 5 – 6 классов / Л. С. Шакирова // Анализ художественных произведений в школе : сборник научных работ. – Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1972. – С. 102–112.
- Шакирова, Л. С. Изучение читательских интересов школьников на методическом спецсеминаре / Л. С. Шакирова // Методика преподавания литературы в средней школе : сборник научных работ. Вып. 2. – Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1976. – С. 132–144.
- Шакирова, Л. С. Об уроках внеклассного чтения, посвященных сказкам / Л. С. Шакирова // Развитие творческой активности школьников в процессе преподавания литературы : сборник научных работ. – Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1978. – С. 51–59.



Родилась 8 июля 1950 г. в г. Могилеве. В 1971 г. окончила филологический факультет МГПИ (с 1997 г. – МГУ им. А. А. Кулешова) по специальности «Русский язык и литература». С 1990 г. работала старшим преподавателем на кафедре русской и зарубежной литературы (1990–2001), доцентом – с 2002 г.

В 1991 г. поступила и в 1995 г. окончила аспирантуру БГУ.

В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию «Повести И.С. Тургенева 1850-х гг.: проблема жанра» (научный руководитель – кандидат филологических наук Н. В. Головкин). Кандидат филологических наук (2001). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «История русской литературы XIX в.», «Детская литература», «История зарубежной литературы средних веков и эпохи Возрождения», «Мировая литература», «История русской литературы XX в.».

Сфера научных интересов: история русской литературы XIX в.; типология литературных явлений в русской и белорусской литературах; историко-филологическая наука и русская литература XIX в.

Исполнитель гранта Министерства образования Республики Беларусь «Историко-филологическая наука и русская литература XIX в.» (2006–2007).

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. более 30 международных, из них 5 зарубежных.

Автор 4 научных и 3 учебно-методических публикаций, из них 1 – в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Шевцова, В. М. Изучение романов И. С. Тургенева «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»: методические рекомендации / В. М. Шевцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 22 с.
- Контрольные задания по курсу «История русской литературы» / авт.-сост.: В. Ф. Соколова, В. М. Шевцова [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 130 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Вайлупава (Шаўцова), В. М. Своеасабліваць прозы І. С. Тургенева і Я. Брыля («Паездка ў Палессе» І. С. Тургенева і «На Быстранцы» Я. Брыля) / В. М. Вайлупава // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 1993. – № 3. – С. 18–21.
- Вайлупова (Шевцова), В. М. «Дневник лишнего человека»: жанровое своеобразие / В. М. Вайлупова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 1(2). – С. 88–92.
- Шевцова, В. М. Лирическая повесть И. С. Тургенева «Ася»: к проблеме жанра / В. М. Шевцова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 4(13). – С. 48–53.
- Шевцова, В. М. Народные истоки творчества А. С. Пушкина / В. М. Шевцова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 2-3(27). – С. 115–121.

Статьи в сборниках научных работ:

- Шевцова, В. М. Влияние идей культурно-исторической школы на романы И. С. Тургенева 1850-х гг. / В. М. Шевцова // Проблемы славянской литературы и цивилизации : материалы X Международной научно-методической конференции ; отв. редактор А. М. Антипова. – Уссурийск : УГПИ, 2008. – С. 111–114.
- Шевцова, В. М. Идея «новой манеры» в творчестве И. С. Тургенева и движение русской прозы к повестям и романам / В. М. Шевцова // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 55–62.

ШУБАДЗЁРАВА Ала Міхайлаўна

Нарадзілася 11 верасня 1970 г. у Магілёве. У 1992 г. скончыла з адзнакай філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». З 1992 г. працуе на кафедры беларускай мовы МДПІ (з 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова – асістэнтам (1992–1996), старшым выкладчыкам (1996–2004). З 2004 г. – дацэнтам.



У 1993 г. паступіла і ў 1996 г. скончыла аспірантуру Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова». У 1998 г. у ГДУ імя Ф. Скарыны абараніла кандыдацкую дысертацыю «Каламбур у мове беларускай драматургіі» (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук В. І. Рагаўцоў). Кандыдат філалагічных навук (1998). Дацэнт (2010).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Сучасная беларуская мова», «Сацыя- і этналінгвістыка», «Цяжкія пытанні сінтаксісу беларускай мовы».

Сфера навуковых інтарэсаў: мова мастацкай літаратуры і публіцыстыкі; польская мова; сацыялінгвістыка; сінтаксіс і пунктуацыя сучаснай беларускай мовы.

Выканаўца заданняў Дзяржаўных праграм: «Анамастыка Магілёўшчыны» (2001–2005 гг., у межах выканання Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Беларуская мова і літаратура»), «Мова беларускай мастацкай літаратуры» (2006–2010 гг., у межах выканання дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Беларуская мова і літаратура»), «Вербальныя сродкі выражэння камічнага: даўня беларуская драматургія – пачатак ХХ ст.» (2011–2012 гг., у межах выканання Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава»).

З 1999 па 2011 г. падрыхтавала 1 прызёра рэспубліканскага конкурса студэнцкіх навуковых работ.

Удзельнік больш за 15 навуковых канферэнцый, у тым ліку больш за 6 міжнародных.

Аўтар больш за 24 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый (з іх 5 – у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Дапаможнікі:

- Шубадзёрава, А. М. Сацыялінгвістыка : праблемы, метады : дапаможнік / А. М. Шубадзёрава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 60 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Шубадзёрава, А. М. Каламбур у беларускай драматургіі : метадычныя рэкамендацыі / А. М. Шубадзёрава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 56 с.
- Шубадзёрава, А. М. Сінтаксіс тэксту: перыяд, складанае сінтаксічнае цэлае : метадычныя рэкамендацыі / А. М. Шубадзёрава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – 32 с.
- Шубадзёрава, А. М. Чужое маўленне: сінтаксічны разбор : метадычныя рэкамендацыі / А. М. Шубадзёрава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 32 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях

ВАК:

- Шубадзёрава, А. М. Каламбуры ў п'есах Кандрата Крапівы і спосабы іх утварэння / А. М. Шубадзёрава // Роднае слова. – 1996. – № 3. – С. 53–60.
- Шубадзёрава, А. М. Асаблівасці ўжывання каламбураў у беларускай драматургіі XVI першай паловы ХХ стагоддзя / А. М. Шубадзёрава, В. І. Рагаўцоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1998. – № 1. – С. 87–94.
- Шубадзёрава, А. М. Класіфікацыя каламбураў: актуальныя пытанні / А. М. Шубадзёрава // Веснік МДУ

імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія. – 2010. – № 1(35). – С. 84–90.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

- Шубадзёрава, А. М. Роля полісеміі ў стварэнні каламбураў : на матэрыяле беларускай драматургіі / А. М. Шубадзёрава // Матэрыялы ісследований молодых ученых и аспирантов : сб. науч. трудов ; под ред. М. В. Машенко. – Могилев : МГПИ, 1995. – С. 99–103.
- Шубадзёрава, А. М. Аманімічны каламбур як сродак камічнага : на матэрыяле беларускай драматургіі / А. М. Шубадзёрава // Матэрыялы ісследований молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов : сб. науч. трудов ; под ред. М. В. Машенко. – Могилев : МГПИ, 1997. – С. 167–171.

ЯЧМЯНЁВА Ірына Мікалаеўна

Нарадзілася 29 жніўня 1971 г. у г. Магілёве. У 1993 г. скончыла філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». З 1993 г. працуе на кафедры беларускай мовы МДПІ (з 1997 г. – МДУ) імя А. А. Куляшова – асістэнтам (1993–2001), старшым выкладчыкам (2001–2005), з 2005 г. – дацэнтам.



У 1997 г. паступіла і ў 2000 г. скончыла аспірантуру пры МДУ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова». У 2002 г. у ГДУ імя Ф. Скарыны абараніла кандыдацкую дысертацыю «Элементы вусна-гутарковага маўлення ў творах М. Зарэцкага» (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук прафесар М. В. Абабурка). Кандыдат філалагічных навук (2002). Дацэнт (2008).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Сучасная беларуская мова», «Стараславянская мова», «Гісторыя беларускай мовы», «Культура і стылістыка мовы».

Навукова-даследчая спецыялізацыя – лінгвістыка тэксту (мова беларускай мастацкай літаратуры) і інш.

Удзельнічала ў выканні даследаванняў па заказах Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі «Мова беларускай мастацкай літаратуры» (2005–2007), з'ўляецца членам экспертнай камісіі пры абароне кандыдацкіх дысертацый.

Удзельніца больш за 30 навуковых канферэнцый, у тым ліку 15 міжнародных.

Аўтар больш за 50 навуковых публікацый (з іх 10 – у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Дапаможнікі:

- Ячмянёва, І. М. Ад гутарковай мовы да літаратурна-мастацкага тэксту : на матэрыяле твораў М. Зарэцкага : дапаможнік / М. В. Абабурка, І. М. Ячмянёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – 116 с.
- Ячмянёва, І. М. Беларуская палеаграфія : дапаможнік / І. М. Ячмянёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 80 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:

- Ячмянёва, І. М. Беларуская палеаграфія : метадычныя рэкамендацыі / І. М. Ячмянёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – 16 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАК:

- Ячмянёва, І. М. Элементы вусна-гутарковага маўлення ў аўтарскай мове Міхася Зарэцкага / І. М. Ячмянёва // Весці ГДУ імя Ф. Скарыны. – 2000. – № 2(25). – С. 81–86.
- Ячмянёва, І. М. Пра некаторыя элементы сучаснага вусна-гутарковага маўлення ў творах М. Зарэц-

кага / І. М. Ячмянёва // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – №4(7). – С. 92–97.

- Ячмянёва, І. М. Гутарковыя сінтаксічныя канструкцыі ў дыялогах твораў М. Зарэцкага / І. М. Ячмянёва // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 1(11). – С. 58–64.
- Ячмянёва, І. М. Адметнасці канструявання дыялагічнага маўлення ў прозе : на матэрыяле твораў беларускіх пісьменнікаў 20–30-х. гг. XX ст.). / І. М. Ячмянёва // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 2-3(30). – С. 101–106.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

- Ячмянёва, І. М. Элементы вусна-гутарковага маўлення ў творах М. Зарэцкага / І. М. Ячмянёва // Акрыленыя словам : зб. артыкулаў, успамінаў, падрыхтаваны на аснове матэрыялаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 1999 года ; рэдкал. М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. – С. 174–176.

- Ячмянёва, І. М. Асноўныя спосабы кампрэсіі комплексных намінацый : на матэрыяле сельскагаспадарчай тэрміналогіі / Д. А. Лаўшук, І. М. Ячмянёва // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навуковых артыкулаў : да 80-годдзя прафесара П. У. Сцяцко / ГДУ імя Я. Купалы ; рэдкал. М. А. Даніловіч (адк. рэд). – Гродна : ГДУ, 2010. – С. 165–170.
- Ячмянёва, І. М. Саматычныя фразеалагізмы ў раманах І. Чыгрынава / Т. М. Шаршнёва, І. М. Ячмянёва // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – Вып. 5 : Філалогія. – С. 169–175.



ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Антипенко Алеся Анатольевна
Бойко Юрий Николаевич
Борисов Олег Леонидович
Галиновский Станислав Павлович
Гейченко Леонид Михайлович
Загrevский Валерий Иннокентьевич
Зайцев Виктор Иванович
Иванов Виктор Герасимович
Кондратенкова Екатерина Александровна
Кучерова Анжелика Владимировна
Лавшук Дмитрий Алексеевич
Леутко Валерий Кириллович
Мартусевич Наталья Олеговна
Мащенко Михаил Васильевич
Рябченко Игорь Карпович
Старовойтова Тамара Евгеньевна
Трифонов Владимир Васильевич
Триченко Виталий Алексеевич
Ульянов Олег Иванович
Фатин Сергей Брониславович
Шутов Владимир Владимирович

АНТИПЕНКО Алесья Анатольевна

Родилась 12 июля 1980 г. в г. Могилеве. В 2002 г. окончила с отличием факультет естественных наук Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Биология и химия». С 2002 г. работала на кафедре анатомии и физиологии человека МГУ им. А. А. Кулешова – ассистентом (2002–2003), старшим преподавателем (2006–2008), доцентом (с 2008 г.).



В 2003 г. поступила и в 2006 г. окончила аспирантуру ГНУ «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси» по специальности «03.00.13 – Физиология». В 2006 г. в ГНУ «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси» защитила кандидатскую диссертацию «Понто-медуллярные механизмы циркадианного контроля ноцицептивных реакций и уровня артериального давления» (научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси В. А. Кульчицкий). Кандидат биологических наук (2006). Доцент (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Анатомия и физиология», «Возрастная физиология и школьная гигиена», «Основы валеологии и школьной гигиены».

Сфера научных интересов: механизмы регуляции биологических ритмов, возрастано-половые особенности адаптивных возможностей спортсменов к выполнению физических нагрузок.

В 2005 г. являлась секретарем медицинского отделения Совета молодых ученых НАН Беларуси.

В 2007 г. получила патент «Способ воздействия на ноцицептивный рефлекс лабораторного животного»: пат. 10110 Респ. Беларусь, С1 2007.12.30 МПК6 А 61В 10/00 / А. А. Антипенко, С. Г. Пашкевич, И. В. Семак, В. А. Кульчицкий; заявитель ГНУ «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси» – № а20051154; рег. в гос. реестре изобретений 2007.09.21.

Была удостоена стипендии Президента Республики Беларусь как талантливый молодой ученый с 01.01.2010 по 31.12.2010. Приказ Министерства образования РБ от 11.01.2010 № 05-14/1178, распоряжение Президента Республики Беларусь от 11.12.2009 № 328рп «О назначении стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым на 2010 г».

Участница более 20 научных конференций, в том числе 5 международных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 24 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Антипенко, А. А. Лабораторный практикум по курсу «Основы валеологии и школьной гигиены» / А. А. Антипенко, О. Л. Борисов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 40 с. : ил.
- Борисов, О. Л. Контрольные задания по «Анатомии и физиологии человека» для слушателей факультета довузовской подготовки и профориентации : в 2 ч. / О. Л. Борисов, А. А. Антипенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – Ч. 1. – 68 с. : ил.
- Борисов, О. Л. Контрольные задания по «Анатомии и физиологии человека» для слушателей факультета довузовской подготовки и профориентации : в 2 ч. / О. Л. Борисов, А. А. Антипенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – Ч. 2. – 72 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Антипенко, А. А. Нарушение циркадианных механизмов контроля ноцицептивных рефлексов после экстирпации верхних шейных симпатических ганглиев у крыс / А. А. Антипенко, Ю. Г. Дегтярев,

В. В. Казбанов // Новости медико-биологических наук (News of Biomedical Sciences). – 2004. – № 4. – С. 30–34.

- Кульчицкий, В. А. Проблема пластичности в нервных сетях ствола головного мозга в норме и при патологии / В. А. Кульчицкий, А. А. Антипенко, С. Г. Пашкевич [и др.] // Наука и инновации. – 2005. – № 9. – С. 35–41.
- Кульчицкий, В. А. Проблема восстановления функций системы контроля суточных ритмов организма при деструкции нейронов ствола головного мозга / В. А. Кульчицкий, А. А. Антипенко, С. Г. Пашкевич, Ю. Г. Дегтярев // Вестник Фонда фундаментальных исследований НАН Беларуси. – 2006. – № 1. – С. 70–76.
- Антипенко, А. А. Нарушение циркадианного контроля ноцицептивных рефлексов, уровня артериального давления и глубокой температуры тела после деструкции супрахиазматических ядер у крыс / А. А. Антипенко // Вестник МДУ им. А. А. Куляшова. – 2006. – № 1(23). – С. 183–189.
- Антипенко, А. А. Фактор освещенности и характер метаболизма индоламинов в головном мозге после разрушения области *subcoeruleus* / А. А. Антипенко, И. В. Семак, Е. О. Корик [и др.] // Здоровье и окружающая среда : ежегодный рецензируемый сб. науч. трудов / НИИ Санитарии и гигиены. – Минск : НИИ Санитарии и гигиены, 2006. – Вып. 7. – С. 44–49.
- Кульчицкий, В. А. Причины нарушений циркадианных ритмов при развитии деструктивных процессов в каудальных отделах ствола головного мозга / В. А. Кульчицкий, А. А. Антипенко, С. Г. Пашкевич // Вестник НАН Беларуси. Сер., мед. наук. – 2008. – № 2. – С. 40–44.
- Антипенко, А. А. Роль каудальных отделов ствола головного мозга в фотопериодической регуляции биологических ритмов организма / А. А. Антипенко, С. Г. Пашкевич, В. А. Кульчицкий // Новости медико-биологических наук (News of Biomedical Sciences). – 2008. – № 1-2. – С. 33–40.

БОЙКО Юрий Николаевич



Родился 7 августа 1935 г. в г. Тальное Черкасской области. В 1957 г. окончил Львовский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура». С 1957 г. работал преподавателем гимнастики в ДСШ г. Черкассы, в 1959 г. – преподавателем кафедры гимнастики Черкасского педагогического института, с

1973 г. – преподаватель кафедры теории и методики МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова, с 1982 г. – старший преподаватель, с 1996 г. – доцент.

Член Совета факультета.

В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию «Методические приемы выявления и укрепления «слабых звеньев» системы движений в структуре двигательных действий» во Всероссийском НИИ (научный руководитель – доктор педагогических наук профессор И. П. Ратов). Кандидат педагогических наук (1994). Доцент (1996).

Основные преподаваемые дисциплины: «Гимнастика с методикой преподавания», «Теория и методика спортивной тренировки».

Сфера научных интересов: формирование двигательных умений и навыков на основе применения методического приема «облегчающего приема» в гимнастике.

Постоянный участник научных конференций с 1973 г., в том числе и международных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций (из них 10 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Бойко, Ю. Н. Гимнастика в школе : учебное пособие / Ю. Н. Бойко [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 202 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов специальности «Физическая культура учреждений, обеспечивающих получение высшего образования»*]

Другие учебные пособия:

- Бойко, Ю. Н. Биомеханика ударных движений : учебное пособие / Ю. Н. Бойко, Ф. К. Агашин. – М. : ФиС, 1997. – 207 с.

Учебно-методические издания:

- Бойко, Ю. Н. Технологии в физической культуре и спорте : учебно-методическое пособие / Ю. Н. Бойко ; под ред. А. Д. Скрипко. – Минск : БГУФК, 2001. – 73 с.
- Бойко, Ю. Н. Применение простейших средств «облегчающего воспроизведения» в физическом воспитании школьников : методические рекомендации / Ю. Н. Бойко, С. А. Дальнова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 20 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Бойко, Ю. Н. Методика исследования роли элементов движения, определяющих эффективность двигательных действий / Ю. Н. Бойко // Вопросы теории и практики физического воспитания и спорта. – 1989. – Вып. 19. – С. 49–52.
- Бойко, Ю. Н. Методические приемы искусственного укрепления естественного «слабого звена» двигательного аппарата / Ю. Н. Бойко // Вопросы теории и практики физического воспитания и спорта. – 1996. – Вып. 26. – С. 12–14.

БОРИСОВ Олег Леонидович



Родился 31 июля 1973 г. в д. Восточной Быховского района Могилевской области. В 1995 г. окончил биологический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Биология и химия». С 1995 г. работает на кафедре анатомии и физиологии человека МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова

– ассистентом (1995–1996), старшим преподавателем (2000–2004), доцентом (2004–2008), заведующим кафедрой (с 2008 г.).

В 1996 г. поступил и в 1999 г. окончил аспирантуру Института физиологии Национальной академии наук Беларуси по специальности «Физиология». В 2000 г. в Совете по защите диссертаций Д 01.36.01 при Институте физиологии НАН Беларуси защитил кандидатскую диссертацию «Механизмы модулирующих влияний тонкой кишки на активность эфферентных волокон п. saphenus и п. Ischiadicus» (научный руководитель – доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси В. В. Солтанов).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физиология», «Физиология спорта», «Нейрофизиология», «Физиология поведения».

Сфера научных интересов: механизмы интероцептивных рефлекторных реакций, нервные и гуморальные механизмы нарушений вегетативных функций, адаптация к физическим нагрузкам

В период с 2008 по 2010 г. подготовил 2 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 20 научных конференций, в т. ч. 7 международных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Мащенко, М. В. Биология : человек и его здоровье : 9 класс : экспериментальный учебник / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов, Н. В. Акулич. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2002. – 235 с. : ил. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Мащенко, М. В. Биология : учебное пособие для 9-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов. – Минск : Народная асвета, 2011. – 207 с. : ил. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]

Учебные издания с грифом Национального института образования:

- Мащенко, М. В. Учебно-методическое пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов, А. И. Выговская. – Минск : Аверсэв, 2006. – 239 с. [*Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь*]
- Мащенко, М. В. Тетрадь для практических заданий по биологии для 9 класса : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения : учебно-методическое пособие / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов, А. И. Выговская. – Минск : Аверсэв, 2010. – 128 с. : ил. [*Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь*]

ГАЛИНОВСКИЙ Станислав Павлович

Родился 15 августа 1948 г. в д. Хачинка Быховского района Могилевской области. В 1976 г. окончил Минский государственный медицинский институт. Служил в системе МВД СССР и Республики Беларусь до 1997 г. С августа 1997 г. по январь 2000 г. – старший научный сотрудник, заведующий лабораторией радиоэкологии и эпидемиологии НИИ экологической и профессиональной патологии Республики Беларусь. С 2000 по 2003 г. – главный врач Могилевского областного центра здоровья. С 2003 г. работает на кафедре основ медицинских знаний (кафедре анатомии и физиологии) МГУ им. А. А. Кулешова старшим преподавателем (2003–2005), заведующим кафедрой (2006–2008), доцентом (с 2008 г.), заведующий секцией основ медицинских знаний (с 2008 г.).

Председатель Красного Креста университета.

Во время службы в МВД Республики Беларусь успешно занимался научно-исследовательской работой и в 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию. Кандидат медицинских наук (1997). Доцент (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы медицинских знаний», «Защита населения и оказание медицинской помощи в условиях ЧС», «Основы психиатрии и невропатологии», «Профилактика ВИЧ-СПИД и ИППП».

Сфера научных интересов: апитерапия соматических и кожных заболеваний, общественное здоровье и здравоохранение.

Награжден Министерством здравоохранения СССР почетным знаком «Отличник здравоохранения СССР» (1990), присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (1993).

Участник более 20 научных конференций, в том числе 10 международных.

Автор более 80 научных и учебно-методических публикаций (из них 14 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Галиновский, С. П. Простые движения для здорового образа жизни : методические рекомендации / С. П. Галиновский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 20 с.
- Галиновский, С. П. Неотложная доврачебная помощь при повреждении тканей человека : методические рекомендации / С. П. Галиновский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 27 с.
- Галиновский, С. П. Доврачебная помощь при неотложных состояниях : методические рекомендации / С. П. Галиновский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 32 с.
- Галиновский, С. П. Причины травматизма : методические рекомендации / С. П. Галиновский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 32 с.
- Галиновский, С. П. Неврозы у детей и их профилактика : методические рекомендации / С. П. Галиновский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 32 с.
- Галиновский, С. П. Медико-социальные аспекты наркотизма : методические рекомендации / С. П. Галиновский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 52 с.
- Галиновский, С. П. Врожденные пороки развития и их профилактика : методические рекомендации / С. П. Галиновский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 40 с.
- Галиновский, С. П. Туберкулез у детей и его профилактика : методические рекомендации / С. П. Галиновский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 36 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Галиновский, С. П. Личностные аспекты проблемы травматизма / С. П. Галиновский, А. В. Манулик // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. – 1996. – № 3. – С. 24–30.
- Галиновский, С. П. Факторы онкопатологии / С. П. Галиновский, С. В. Бездникова [и др.] // Достижения медицинской науки Беларуси : ежегодник. – Минск : Бел ЦНМИ. – Вып. 5. – 2000. – С. 81.
- Галиновский, С. П. Состояние и перспективы развития апитерапии в лечебно-профилактических учреждениях Беларуси / С. П. Галиновский // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. – 2001. – № 3. – С. 31–33.

ГЕЙЧЕНКО Леонид Михайлович



Родился 10 июля 1962 г. в г. Могилеве. В 1988 г. окончил факультет физического воспитания и начальной военной подготовки Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова с квалификацией «Учитель физической культуры и НВП». С 1988 г. работает на кафедре методик преподавания спортив-

ных дисциплин МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – преподавателем (1988–2000), старшим преподавателем (2000–2012).

В 1997 г. поступил и в 2001 г. окончил аспирантуру при МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Физическое воспитание».

Основные преподаваемые дисциплины: «Легкая атлетика», «Организация и проведение соревнований по легкой атлетике».

Сфера научных интересов: улучшение спортивных результатов действующих спортсменов, обучение технике, тренировка и соревновательная деятельность в легкой атлетике и в олимпийских видах спорта.

Исследование и разработка методики определения уровня физической работоспособности учащейся молодежи и

различных категорий населения с последующей организацией массовой оздоровительной тренировки на основе предварительного тестирования без использования велоэргометров, тредбанов, сканеров скорости бега и пульсометров.

В период с 2006 по 2012 г. подготовил 3 чемпионов Кубка Республики Беларусь, 4 призеров Чемпионата Республики Беларусь, 1 призера Кубка мира в легкой атлетике. Является членом Федерации судей Республики Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Гейченко, Л. М. Ошибки в отдельных видах легкой атлетики и их исправления : методические рекомендации / Л. М. Гейченко [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 18 с.
- Гейченко, Л. М. Контрольные задания по курсу «Легкая атлетика» / Л. М. Гейченко [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 68 с.
- Гейченко, Л. М. Организация и судейство легкоатлетических соревнований : методические рекомендации / Л. М. Гейченко [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 54 с.

ЗАГРЕВСКИЙ Валерий Иннокентьевич



Родился 30 апреля 1948 г. в г. Томске (Россия). В 1970 г. окончил Государственный Дважды Орденосный Институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта (г. Ленинград) по специальности «Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике». С 1970 по 1972 г. работал тренером-преподавателем ДЮСШ г. Арзамаса, тренером-преподавателем ДЮСШ г. Томска (1972–1973). Работал в Томском педагогическом институте ассистентом (1973–1975), старшим преподавателем (1978–1980), доцентом кафедры теоретических основ физического воспитания (1980–1986), старшим научным сотрудником НИСа (1986–1988), доцентом кафедры гимнастики (1988–1992), затем заведующим кафедрой (1993–1994), профессором кафедры теоретических основ физического воспитания Анжеро-Судженского филиала Томского педагогического института (1994–1995.). С 1995 г. работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова на кафедре теории и методики физического воспитания: профессор кафедры (1995–1998), заведующий кафедрой (1998–2008), с 2008 г. – профессор кафедры.

Член-корреспондент Академии образования Республики Беларусь (избран в 1999 г.). Член-корреспондент Белорусской инженерной Академии (избран в 2001 г.).

В 1975 г. поступил и в 1978 г. окончил аспирантуру ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта (г. Ленинград) по специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры». В 1994 г. защитил докторскую диссертацию «Программирование обучающей деятельности спортсменов на основе имитационного моделирования движений человека на ПЭВМ» в Российской государственной Академии физической культуры и спорта (г. Москва) по специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» и по специальности «Биомеханика». Доктор педагогических наук (1995). Доцент (1984). Профессор (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Биомеханика», «Спортивная метрология», «Основы моделирования в спорте».

Сфера научных интересов: проблематика совершенствования методики обучения технике соревновательных упражнений на основе имитационного моделирования движений спортсмена на ПЭВМ, разработка конструктивных

математических моделей синтеза движений биомеханических систем, построение оптимальной техники спортивных упражнений в вычислительном эксперименте на ПЭВМ.

Руководитель задания Министерства образования Республики Беларусь «Программирование обучаемой деятельности спортсменов на основе эвристического поиска оптимальной техники спортивных упражнений на ПЭВМ» (2001–2002), задания «Разработка методов оценки биомеханического состояния человека и реализация оптимальных режимов движений биомеханических систем» Государственной комплексной программы научных исследований (2005–2010), задания «Разработка методологии адресной тренировочной нагрузки на основе биомеханического анализа координационных, скоростных и силовых действий спортсменов и концепции интеллектуального тренажерно-развивающего оборудования и технологий» Государственной программы научных исследований (2011–2013).

Под его руководством были защищены: 1 докторская диссертация, 3 кандидатские диссертации. Подготовил к аттестации 4 аспирантов, подготовил 7 победителей республиканских конкурсов студенческих научных работ. Разработал и внедрил в учебный процесс пакет компьютерных программ.

Награжден Нагрудным значком «Отличник образования Республики Беларусь» (2003), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2009).

Участник выставки научных и научно-технических достижений «Съезд ученых РБ» 2007 г. Участник более 50 научных конференций, в т.ч. более 30 международных, из них 12 зарубежных.

Автор более 200 научных и учебно-методических публикаций (из них 50 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Загrevский, В. И. Модели анализа движений биомеханических систем : монография / В. И. Загrevский. – Томск : ТГУ, 1990. – 123 с.
- Загrevский, В. И. Расчетные модели кинематики и динамики биомеханических систем : монография / В. И. Загrevский. – Томск : ТГПУ, 1999. – 156 с.
- Загrevский, В. И. Построение оптимальной техники спортивных упражнений в вычислительном эксперименте на ПЭВМ : монография / В. И. Загrevский, Д. А. Лавшук, О. И. Загrevский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 190 с.
- Загrevский, В. И. Биомеханика взаимодействия спортсмена с упругой опорой : монография / под ред. В. И. Загrevского, А. Е. Покатилова. – Минск : БГУ, 2006. – 351 с.
- Покатилов, А. Е. Биодинамические исследования спортивных упражнений в условиях упругой опоры / А. Е. Покатилов, В. И. Загrevский, Д. А. Лавшук. – Минск : БГУ, 2008. – 279 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Загrevский, В. И. Гимнастика в школе : учебное пособие / В. И. Загrevский [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 202 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов специальности «Физическая культура» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования]**
- Загrevский, В. И. Биомеханика физических упражнений : учебное пособие / В. И. Загrevский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 140 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по специальности «Физическая культура и спорт»]**

Другие учебные пособия:

- Загrevский, В. И. Программированное обучение в гимнастике с использованием средств компьютерной техники : учебное пособие / В. И. Загrevский. – Томск : ТГПИ, 1990. – 123 с.

- Загrevский, В. И. Биомеханика оздоровительных упражнений : учебное пособие / Е. А. Масловский, В. И. Загrevский, В. И. Стадник. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 252 с.
- Загrevский, В. И. Биомеханика физических упражнений : учебное пособие / В. И. Загrevский, О. И. Загrevский. – Томск : ТМЛ-Пресс, 2007. – 274 с.
- Биомеханика с позиции кинезиологии : учебное пособие / Е. А. Масловский, В. И. Загrevский, В. И. Стадник. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – 254 с. : 142 ил.

Учебно-методические издания:

- Загrevский, В. И. Предмет и методы биомеханики, биомеханические методы исследования : методическая разработка / В. И. Загrevский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 18 с.
- Загrevский, В. И. Механизмы управления движениями спортсмена : методическая разработка по биомеханике физических упражнений для студентов факультета физического воспитания / В. И. Загrevский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 22 с.
- Загrevский, В. И. Практикум по биомеханике физических упражнений : расчетно-графические работы / В. И. Загrevский, Д. А. Лавшук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 68 с.
- Загrevский, В. И. Контрольные задания по курсу «Биомеханика» / В. И. Загrevский, Д. А. Лавшук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Загrevский, В. И. Построение оптимальной техники спортивных упражнений на основе принципа максимума Понтрягина в вычислительном эксперименте на ПЭВМ / В. И. Загrevский [и др.] // Вестник МДУ им. А. А. Кулешова. – 1998. – № 1. – С. 34–39.
- Загrevский, В. И. Моделирование как метод научного познания двигательных действий / В. И. Загrevский // Вестник ТГПУ. Сер., Физическая культура и спорт. – 1999. – Вып. 2(11). – С. 11–14.
- Загrevский, В. И. Оптимальная вариативность варьирования управляющих функций в технических действиях спортсмена / В. И. Загrevский [и др.] // Вестник ТГПУ. Сер., Физическая культура и спорт. – 1999. – Вып. 2(11). – С. 17–20.
- Загrevский, В. И. Определение управляющих моментов мышечных сил импульсного воздействия и внутренних импульсов, возникающих при ударном взаимодействии человека с внешними объектами / В. И. Загrevский [и др.] // Вестник МДУ им. А. А. Кулешова. – 2000. – № 4. – С. 121–124.
- Загrevский, В. И. Конструктивные математические модели синтеза движений спортсмена в условиях опоры / В. И. Загrevский // Вестник ТГПУ. Сер., Педагогика (физическая культура и спорт). – 2003. – Вып. 3(35). – С. 59–63.
- Загrevский, В. И. Методологические основы синтеза оптимальной техники спортивных упражнений на ПЭВМ / В. И. Загrevский // Мир спорта. – 2004. – Специальный вып. – С. 24–26.
- Загrevский, О. И. Движение биомеханической системы с переменной конфигурацией и с неизменным программным управлением в связи с изменением масс-инерционных характеристик / В. И. Загrevский [и др.] // Российский журнал биомеханики. – 2005. – № 2. – Т. 9. – С. 84–94.
- Загrevский, В. И. Влияние изменения масс-инерционных характеристик моделируемой биосистемы на биомеханические параметры большого оборота назад на перекладине / В. И. Загrevский [и др.] // Российский журнал биомеханики. – 2005. – № 2. – Т. 9. – С. 96–108.
- Загrevский, В. И. Сравнительный анализ параметров основных биомеханических показателей техники структурной группы перелетовых упражнений «Ткачев» на перекладине / В. И. Загrevский [и др.] // Вестник ТГУ. – 2008. – № 306. – С. 133–138.

- Загrevский, В. И. Методика экспериментально-аналитического определения координат общего центра масс биомеханической системы в опорном и безопорном состояниях / В. И. Загrevский [и др.] // Мир спорта. – 2009. – № 4. – С. 55–62.
- Загrevский, В. И. Мощность мышечной системы спортсмена, развиваемая в физических упражнениях / В. И. Загrevский [и др.] // Мир спорта. – 2010. – № 2. – С. 35–39.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Загrevский, В. И. Математическая модель синтеза движений биомеханической системы в безопорном положении / В. И. Загrevский [и др.] // Проблемы физической культуры населения проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды : сб. науч. статей IV Международной научно-практической конференции ; под ред. Г. И. Нарскина, К. К. Бондаренко. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2001. – С. 153–157.
- Загrevский, В. И. Экспериментальная проверка корректности компьютерного построения оптимальной техники спортивных упражнений на ПЭВМ / В. И. Загrevский [и др.] // Физическая культура, спорт, здоровье : межвузовский сб. науч. трудов. – Владимир : ВГПУ, 2001. – С. 53–55.
- Загrevский, В. И. Метод инвариантной замены аргумента движения в биомеханических исследованиях техники соревновательных упражнений / В. И. Загrevский [и др.] // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь : сб. науч. трудов ; под ред. Н. Г. Кручинского. – Минск : НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь, 2010. – Вып. 9. – С. 92–99.
- Загrevский, В. И. Математическая модель движений спортсмена в безопорном положении / В. И. Загrevский // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова / под. ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 195–204.
- Загrevский, В. И. Пути совершенствования биомеханической структуры легкоатлетических и гимнастических упражнений на основе техногенных устройств с сенсорной организацией движения и с прогрессирующей сложностью / В. И. Загrevский [и др.] // Инновационные решения актуальных проблем физической культуры и спортивной тренировки : международный сб. науч. статей ; под общ. ред. Е. П. Врублевского. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 192–195.
- Загrevский, В. И. Вычислительный эксперимент, его планирование и реализация в имитационном моделировании движений спортсмена на ЭВМ / В. И. Загrevский [и др.] // Инновационные решения актуальных проблем физической культуры и спортивной тренировки : международный сб. науч. статей ; под общ. ред. Е. П. Врублевского. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 195–202.
- Загrevский, В. И. Педагогические аспекты применения биомеханического синтеза движений спортсмена в имитационном моделировании на ПЭВМ / В. И. Загrevский [и др.] // Инновационные решения актуальных проблем физической культуры и спортивной тренировки : международный сб. науч. статей ; под общ. ред. Е. П. Врублевского. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 202–204.
- Загrevский, В. И. Уравнения целенаправленного движения спортсмена в условиях упругой опоры / В. И. Загrevский [и др.] // Механика машин, механизмов и материалов. – 2009. – № 3. – С. 91–93.

ЗАЙЦЕВ Виктор Иванович



Родился 7 января 1935 г. в д. Демидовка Кораблинского района Рязанской области. В 1957 г. окончил Горьковский государственный педагогический институт им. М. Горького. С 1957 по 1973 г. работал в г. Красноярске (учитель физкультуры в средней школе, секретарь РК ВЛКСМ, заместитель председателя краевого спорткомитета, заведующий кафедрой физического воспитания Красноярского института цветных металлов им. М. Калинина). С 1973 по 2003 г. – заведующий кафедрой физического воспитания и спорта в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова. С 2003 по 2007 г. работал в должности доцента. С 1979 г. принимал непосредственное участие в создании факультета физического воспитания (разработка рабочих программ, формирование библиотечного учебного фонда, создание методических кабинетов и классов). Первый декан факультета физического воспитания (1980–1982).

Являлся членом Совета университета, членом Научно-методического совета.

Решением Государственного комитета СССР по народному образованию от 31.05.1990 присвоено ученое звание доцента.

Основные преподаваемые дисциплины: «Физическая культура», «Методика преподавания физической культуры».

Сфера научных интересов: научное обоснование и методическое обеспечение учебного процесса и массовой физической культуры среди студентов, профессионально-педагогическая направленность в процессе занятий по физическому воспитанию.

Награжден: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина», юбилейными медалями в честь Дня Победы, значком «Отличник народного просвещения», нагрудным значком «За отличные успехи в работе» Министерства высшего и среднего образования СССР, почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Автор более 50 публикаций, (из них 6 – в соавторстве), участник республиканских и международных конференций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Зайцев, В. И. День здоровья : методические рекомендации по проведению праздника / В. И. Зайцев, В. А. Корпяков, А. А. Корпякова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 20 с.
- Зайцев, В. И. Профессионально-прикладная подготовка студентов высшего учебного заведения педагогического профиля : программа / В. И. Зайцев, Т. Е. Старовойтова, В. А. Корпяков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 14 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Зайцев, В. И. Модель профессиограммы выпускника Могилевского государственного университета как составная часть программы по физическому воспитанию / В. И. Зайцев // Мир спорта. – 2004. – Спец. вып. – С. 27–29.

ИВАНОВ Виктор Герасимович



Родился 22 ноября 1940 г. в г. Речице Гомельской области. После окончания в 1957 г. Могилевского ГПТУ 4 металлостов по путевке комсомола уехал на работу в г. Караганду в трест «Карагандашахтостроймонтаж». В период с 1959 по 1962 г. служил в рядах Советской Армии. В 1968 г. окончил дневное отделение

ние факультета физического воспитания Карагандинского пединститута. С 1971 по 1993 г. работал в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова преподавателем на кафедре физического воспитания. С 1993 г. – доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физического воспитания.

Основные преподаваемые дисциплины: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Теория легкой атлетики» и «Оздоровительная тренировка».

Подготовлены 2 чемпиона Республики Беларусь по легкой атлетике в беге на длинные дистанции.

Сфера научных и практических интересов: разработка методики определения уровня физической работоспособности учащейся молодежи и различных категорий населения с последующей организацией массовой оздоровительной тренировки на основе предварительного тестирования без использования велоэргометров, тредбанов, сканеров скорости бега и пульсометров; обучение технике, тренировка и соревновательная деятельность в легкой атлетике и в олимпийских видах спорта.

С 2002 по 2011 г. подготовил 3 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награжден Министерством спорта и туризма Республики Беларусь нагрудным знаком «За развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь». Чемпион V Всесоюзной Спартакиады общества «Спартак» 1968 г. Чемпион Казахской ССР 1969 г. Чемпион Белорусской ССР 1970 г. по легкой атлетике (бег 3000 м с препятствиями)

Автор 36 научных и учебно-методических публикаций (из них в соавторстве – 16).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Иванов, В. Г. Уроки легкой атлетики в школе : методическое пособие / В. Г. Иванов [и др.]. – Брянск : БГПИ, 1990. – 117 с.

КОНДРАТЕНКОВА Екатерина Александровна



Родилась 26 апреля 1975 г. в г. Витебске. В 1997 г. окончила с отличием биологический факультет МГПИ им. А. А. Кулешова по специальности «Биология и химия». С 1997 г. работала на кафедре анатомии и физиологии человека МГУ им. А. А. Кулешова ассистентом (1997), старшим преподавателем (2001–2003), с 2003 г. – доцентом.

В 1997 г. поступила и в 2001 г. окончила аспирантуру Института физиологии Национальной академии наук Беларуси по специальности «Физиология». В 2001 г. в Институте физиологии Национальной академии наук Беларуси защитила кандидатскую диссертацию «Роль ангиотензина-II в центральных механизмах регуляции температуры тела при перегревании и пирогеналовой гипертермии» (научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси В. Н. Гурин). Кандидат биологических наук (2001). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Возрастная физиология и школьная гигиена», «Анатомия», «Анатомия и физиология ребенка», «Анатомия и физиология», «Основы валеологии и школьной гигиены», «Анатомия, физиология и патология человека», «Биоритмы и их нарушения».

Сфера научных интересов: физиология человека и животных, цитология, гистология; научно-методическое обеспечение физиологии.

Участник 11 научных конференций, в том числе 6 международных.

Автор 28 научных и научно-методических публикаций (из них 13 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Кондратенкова, Е. А. Сосуды большого круга кровообращения : методические рекомендации / Е. А. Кондратенкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 32 с.
- Остеология : проверочные материалы к контролю знаний / сост. Е. А. Кондратенкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 26 с.
- Миология : проверочные материалы к контролю знаний / сост. Е. А. Кондратенкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 40 с.
- Спланхнология : проверочные материалы к контролю знаний / сост. Е. А. Кондратенкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 24 с.
- Анатомия : измерения тела человека : лабораторный практикум / сост. Е. А. Кондратенкова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 28 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Кондратенкова, Е. А. Об участии гормонов гипоталамико-тиреоидной системы в механизмах антипиретического действия ангиотензина-II / Е. А. Кондратенкова // Весці АН Беларусі. Сер. Біялагічных навук. – 2000. – № 4. – С. 103–105.
- Кондратенкова, Е. А. Сравнительная оценка участия α - и β -адренорецепторов мозга в центрального механизма гипотермического и антипиретического действия ангиотензина-II / Е. А. Кондратенкова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 2-3(6). – С. 39–44.
- Нежута, А. Ю. Модуляция каннабиноидами электрической активности висцеральных нервов в норме при повышенной концентрации липополисахарида в толстом кишечнике / А. Ю. Нежута [и др.] // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 1(32). – С. 203–210. [соавт.]
- Мартусевич, Н. О. Состояние антиоксидантной системы ствола головного мозга и кишечника при формировании толерантности к эндотоксину / Н. О. Мартусевич, Е. А. Кондратенкова, Е. О. Корик // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 1(32). – С. 199–202.
- Кондратенкова, Е. А. Анализ психофизиологического статуса юных спортсменов-гребцов и учащихся общеобразовательных учреждений / Е. А. Кондратенкова, Н. О. Мартусевич, С. Е. Скобялко // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь : сб. науч. трудов ; редкол. Н. Г. Кручинский [и др.] ; НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь. – Минск : РУМЦ ФВН, 2011. – Вып. 10. – С. 72–76.

КУЧЕРОВА Анжелика Владимировна



Родилась 3 июля 1970 г. в г. Быхове Могилевской области. В 1993 г. окончила факультет физического воспитания Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Физическое воспитание». С 1999 г. работает на кафедре теории и методики физического воспитания МГУ им. А. А. Кулешова – преподавателем (1999–2000), старшим преподавателем (2000–2004), доцентом (2004–2007), с 2007 г. – заведующим кафедрой.

Член Совета университета.

В 2001 г. поступила и в 2004 г. окончила аспирантуру по специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». В 2004 г. защитила канди-

датскую диссертацию «Эффективность систематического использования «познавательных-практических» уроков физической культуры в формировании здорового образа жизни школьников» (научный руководитель – доктор педагогических наук профессор А. А. Гужаловский). Кандидат педагогических наук (2004). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Теория и методика физического воспитания», спецкурс «Физическое воспитание с образовательной направленностью в младших классах», спецкурс для магистрантов «Современные проблемы физической культуры». С 2001 г. является факультетским руководителем педагогической практики.

Сфера научных интересов: дифференцированное обучение на уроках физической культуры в школе.

Исполнитель заданий Министерства образования Республики Беларусь «Экспериментальное обоснование уровня физкультурно-валеологических знаний школьников, проживающих в районах с радиоактивным загрязнением» (2003–2004); исполнитель задания в составе ВНК в проекте Министерства образования «Воспитание в современной образовательной среде», раздел «Организация внеклассной работы в шестой школьный день» (2010).

В период с 2003 по 2011 гг. было подготовлено 11 победителей республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награждена Грамотой Министерства спорта и туризма Республики Беларусь (2008).

Участница более 30 научных конференций, в т.ч. более 14 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций (из них – 3 в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные издания с грифом учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь и другими:

- Кучерова, А. В. Физическая культура в пятом классе : учебное пособие / А. В. Кучерова, А. А. Гужаловский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 116 с. [*Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по образованию в области физической культуры в качестве учебного пособия для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальностям физической культуры и спорта*]
- Шестой школьный день : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного образования детей и молодежи / А. В. Кучерова [и др.] ; под общ. ред. А. С. Никончука. – Минск : НИО, 2011. – 184 с. [*Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования Министерства образования Республики Беларусь*]

Учебно-методические издания:

- Кучерова, А. В. Теоретические знания по физической культуре для учащихся средней школы : методические рекомендации : в 2 ч. / А. В. Кучерова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – Ч. 1. – 60 с.
- Кучерова, А. В. Теоретические знания по физической культуре и туризму для учащихся средней школы : методические рекомендации : в 2 ч. / А. В. Кучерова, Е. В. Мендзилова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – Ч. 2. – 64 с.
- Кучерова, А. В. Контрольные задания по курсу «Теория и методика физического воспитания» : контрольные задания / А. В. Кучерова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 61 с.
- Кучерова, А. В. Планирование и организация физкультурно-оздоровительной работы в летнем лагере : методические рекомендации / А. В. Кучерова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 112 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Кучерова, А. В. «Познавательный-практический урок» как форма повышения образовательной направленности урока по физической культуре / А. В. Кучерова // *Фізична культура і здоров'я*. – 2002. – № 3. – С. 74–82.
- Кучерова, А. В. Отношение учащихся среднего школьного возраста к здоровому образу жизни / А. В. Кучерова // *Фізична культура і здоров'я*. – 2003. – № 1. – С. 65–74.
- Кучерова, А. В. Совершенствование процесса физического воспитания в общеобразовательной школе / А. В. Кучерова // *Мир спорта*. – 2004. – Спец. вып. – С. 42–44.
- Кучерова, А. В. Структура дифференцированного обучения в физическом воспитании школьников / А. В. Кучерова // *Вестник Брестского университета*. – 2008. – № 3(34). – С. 146–151.
- Кучерова, А. В. Методические особенности планирования учебного процесса по физическому воспитанию в школе / А. В. Кучерова // *Фізична культура і здоров'я*. – 2010. – № 4. – С. 41–47.
- Кучерова, А. В. Отношение школьников к уроку физической культуры и здоровья / А. В. Кучерова // *Фізична культура і здоров'я*. – 2010. – № 4. – С. 49–52.
- Кучерова, А. В. Методические аспекты подбора и оценки техники упражнений гимнастики и спортивных игр / А. В. Кучерова, С. А. Угликов // *Фізична культура і здоров'я*. – 2011. – № 1(62). – С. 40–45.
- Кучерова, А. В. Особенности организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе / А. В. Кучерова, В. В. Шутов // *Пазашкольнае выхаванне*. – 2011. – № 2. – С. 3–8.

Статьи в научных сборниках:

- Кучерова, А. В. Влияние занятий физическими упражнениями на образ жизни школьников проживающих, в экологически неблагоприятных районах / А. В. Кучерова, С. В. Шершнева // *Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды* : сб. науч. статей IV Международной научно-практической конференции : в 2 ч. – Гомель : Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 2001. – Ч. 1. – С. 51–52.

ЛАВШУК Дмитрий Алексеевич



Родился 26 ноября 1975 г. в г. Могилеве. В 1997 г. окончил Могилевский государственный педагогический институт им. А. А. Кулешова с квалификацией «Преподаватель математики и информатики». С 2000 г. работает на кафедре теории и методики физического воспитания МГУ им. А. А. Кулешова – преподавателем (2000–2004), старшим преподавателем (2004–2008), доцентом (с 2008 г.).

В 1997 г. поступил и в 2000 г. окончил аспирантуру УО «МГУ им. А. А. Кулешова» по специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию «Оптимизация техники гимнастических упражнений на основе данных имитационного моделирования двигательных действий на ЭВМ» в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (г. Москва) (научный руководитель – доктор педагогических наук профессор В. И. Загrevский). Кандидат педагогических наук (2008). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Биомеханика», «Основы информационных технологий», «Спортивная мет-

рология», «Основы моделирования в спорте», «Автоматизированные системы управления», «Компьютерная статистика». Факультетский руководитель педагогической практики студентов заочной формы получения образования.

Сфера научных интересов: математическое моделирование движений спортсмена на персональном компьютере, поиск оптимальной техники спортивных упражнений методами математического моделирования.

Руководитель проекта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Математические модели движений спортсменов» (2003–2005).

Исполнитель задания Министерства образования Республики Беларусь «Программирование обучаемой деятельности спортсменов на основе эвристического поиска оптимальной техники спортивных упражнений на ПЭВМ» (2001–2002), задания «Разработка методов оценки биомеханического состояния человека и реализация оптимальных режимов движений биомеханических систем» Государственной комплексной программы научных исследований (2005–2010), задания «Разработка методологии адресной тренировочной нагрузки на основе биомеханического анализа координационных, скоростных и силовых действий спортсменов и концепции интеллектуального тренажерно-развивающего оборудования и технологий» Государственной программы научных исследований (2011–2013).

В период с 2006 по 2011 гг. было подготовлено 5 дипломных работ, из них 2 работы являлись победителями республиканского конкурса студенческих научных работ.

Награжден Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2011).

Участник более 15 научных конференций, в т.ч. более 10 международных, из них 3 зарубежных.

Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций (из них 30 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Коллективные монографии:

- Загревский, В.И. Построение оптимальной техники спортивных упражнений в вычислительном эксперименте на ПЭВМ : монография / В. И. Загревский, Д. А. Лавшук, О. И. Загревский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 190 с.
- Покатилов, А.Е. Биодинамические исследования спортивных упражнений в условиях упругой опоры : монография / А. Е. Покатилов, В. И. Загревский, Д. А. Лавшук. – Минск : БГУ, 2008. – 279 с.

Учебно-методические издания:

- Загревский, В.И. Практикум по биомеханике физических упражнений : расчетно-графические работы / В. И. Загревский, Д. А. Лавшук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 68 с.
- Загревский, В.И. Контрольные задания по курсу «Биомеханика» / В. И. Загревский, Д. А. Лавшук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Загревский, В.И. Построение оптимальной техники спортивных упражнений на основе принципа максимума Понтрягина в вычислительном эксперименте на ПЭВМ / В.И. Загревский, Д. А. Лавшук [и др.] // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1998. – № 1. – С. 34–39.
- Лавшук, Д. А. Экспериментальное обоснование эффективности обучения упражнениям на основе предварительных знаний занимающихся об идеальной технике / Д. А. Лавшук // Мир спорта. – 2004. – Спец. вып. – С. 33–35.
- Лавшук, Д. А. Оптимизация техники гимнастических упражнений на основе данных имитационного моделирования двигательных действий / Д. А. Лавшук // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 1. – С. 72–75.
- Лавшук, Д. А. Технология поиска оптимальной техники гимнастических упражнений в имитационном математическом моделировании движений человека / Д. А. Лавшук [и др.] // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 3. – С. 68–71.

- Лавшук, Д. А. Исследование перемещений упругой опоры при движении спортсмена / Д. А. Лавшук [и др.] // Механика машин, механизмов и материалов. – 2009. – № 2. – С. 23–29.
- Лавшук, Д. А. Уравнения целенаправленного движения спортсмена в условиях упругой опоры / Д. А. Лавшук [и др.] // Механика машин, механизмов и материалов. – 2009. – № 3. – С. 91–94.
- Лавшук, Д. А. Мощность мышечной системы спортсмена, развиваемая в физических упражнениях // Д. А. Лавшук [и др.] // Мир спорта. – 2010. – № 1. – С. 60–66.
- Лавшук, Д. А. Методика организации промера тяжелоатлетических упражнений по материалам видеосъемки / Д. А. Лавшук [и др.] // Ученые записки : сб. рец. науч. трудов ; под ред. М. Е. Кобринского [и др.]. – Минск : БГУФК, 2011. – Вып. 14. – С. 142–151.

ЛЕУТКО Валерий Кириллович

Родился 14 апреля 1963 г. в г. Могилеве. В 1989 г. окончил с отличием факультет физического воспитания Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Допризывная военная подготовка и физическое воспитание». С 1989 г. работает на кафедре теории и методики физического воспитания МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – преподавателем (1989–1992), с 1993 г. – старшим преподавателем.



Являлся членом исполкома федерации IFBB Республики Беларусь.

Является судьей национальной категории.

В 2002 г. закончил аспирантуру по специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».

Основные преподаваемые дисциплины: «Гимнастика с методикой преподавания», «Основы атлетизма», «Теория спорта».

В 1991 г. разработана и включена в учебную программу новая дисциплина «Основы атлетизма».

Явился инициатором создания клуба атлетизма «Машека» (1989) при МГПИ им. А. А. Кулешова, результат деятельности которого – более 150 функционирующих тренажерных залов в г. Могилеве.

В 2004 г. по итогам года признан лучшим тренером области по бодибилдингу.

Подготовил призера чемпионата Восточной Европы 2004 г. – Михеева М. В.; чемпионов и призеров Республики Беларусь: 2004 г. – Михеева М. В.; 1998, 1999 гг. – Усова О. Н.; 2002 г. – Тузова А. А.; 2005 г. – Аблогина Д., Вороновича Ю.; 2007 г. – Бояровича Е.; 2011 г. – Зайцева Д., Дробыша С.; 8 мастеров спорта.

Награжден Почетной грамотой Международной Федерации Бодибилдинга «За вклад в развитие бодибилдинга в Республике Беларусь» (2002).

Участник более 25 научных конференций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Леутко, В. К. Пауэрлифтинг : методические рекомендации / В. К. Леутко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 28 с.
- Леутко, В. К. Атлетическая гимнастика : методические рекомендации : в 2 ч. / В. К. Леутко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – Ч. 2. – 40 с.

МАРТУСЕВИЧ Наталья Олеговна



Родилась 10 ноября 1975 г. в г. Могилеве. В 1998 г. окончила с отличием биологический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Биология и химия». С 1998 г. работает на кафедре анатомии и физиологии человека МГУ им. А. А. Кулешова – ассистентом (1998–1999), старшим преподавателем (2003–2004), с 2004 г. – доцентом.

В 1999 г. поступила и в 2002 г. окончила аспирантуру Института физиологии Национальной академии наук Беларуси по специальности «Физиология». В 2002 г. в Институте физиологии защитила кандидатскую диссертацию «Анализ роли микрофлоры кишечника в развитии толерантности к эндотоксину при вертикальном укачивании» (научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси В. А. Кульчицкий). Кандидат биологических наук (2002). Доцент (2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физиология», «ЛФК и массаж», «Частные методики ЛФК», «ЛФК и массаж в педиатрии», «ЛФК и массаж в травматологии и ортопедии», «ЛФК и массаж в терапии».

Сфера научных интересов: трансплокация эндотоксинов, психофизиологическое состояние спортсменов; научно-методическое обеспечение физиологии, лечебной физической культуры.

Участник 9 научных конференций, в том числе 5 международных.

Автор 25 научных и научно-методических публикаций (из них 17 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Мартусевич, Н. О. Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: методические рекомендации / Н. О. Мартусевич. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 34 с.
- Мартусевич, Н. О. Контрольные задания по курсу «Лечебная физическая культура»: методические рекомендации / Н. О. Мартусевич, В. В. Трифонов. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 56 с.
- Мартусевич, Н. О. Лечебная физическая культура при травмах верхних конечностей: методические рекомендации / Н. О. Мартусевич. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 32 с.
- Мартусевич, Н. О. Лечебная физическая культура при заболеваниях внутренних органов у детей: учебно-методические материалы / Н. О. Мартусевич. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 36 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Котешова, Н. О. (Мартусевич) Трансплокация микрофлоры кишечника инициирует развитие толерантности к эндотоксину / Н. О. Котешова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 1(8). – С. 60–66.
- Котешова, Н. О. (Мартусевич) Способность микрофлоры кишечника при проникновении во внутреннюю среду организма инициировать развитие толерантности к эндотоксину / Н. О. Котешова, В. А. Кульчицкий // Весці НАН Беларусі. Сер., Біялагічных навук. – 2002. – № 3. – С. 82–83.
- Мартусевич, Н. О. Состояние антиоксидантной системы ствола головного мозга и кишечника при формировании толерантности к эндотоксину / Н. О. Мартусевич, Е. А. Кондратенкова, Е. О. Корик // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 1(32). – С. 199–202.
- Мартусевич, Н. О. Физиологическая и патофизиологическая роль процесса трансплокации эндотоксинов в организме человека и животных / Н. О. Мартусевич [и др.] // Новости медико-биологических наук. – 2009. – № 3. – С. 7–11.

- Кондратенкова, Е. А. Анализ психофизиологического статуса юных спортсменов-гребцов и учащихся общеобразовательных учреждений / Е. А. Кондратенкова, Н. О. Мартусевич, С. Е. Скобялко // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь: сб. науч. трудов; редкол. Н. Г. Кручинский [и др.]; НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь. – Минск: РУМЦ ФВН, 2011. – Вып. 10. – С. 72–76.

МАЩЕНКО Михаил Васильевич



Родился 13 декабря 1940 г. в г. Николаеве (Украина). В 1967 г. окончил с отличием Ростовский-на-Дону пединститут по специальности «Биология и химия». С 1983 по 2008 г. – заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека, с 1986 по 1998 г. – проректор по научной работе МГУ им. А. А. Кулешова, с 2008 по 2012 – профессор кафедры анатомии и физиологии человека. Ушел из жизни в 2012 г.

С 1967 по 1970 г. обучался в аспирантуре. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Желчеобразовательная и желчевыделительная функция печени при эндокринных сдвигах». В 1985 г. в НИИ физиологии детей и подростков защитил докторскую диссертацию «Морфофункциональная характеристика гепатобилиарной системы в постнатальном онтогенезе».

На протяжении 2005–2012 гг. по заданию НАН Республики Беларусь успешно разрабатывал проблему повышения качества биологической подготовки школьников и студентов. Им подготовлен и в настоящее время используется в школе первый национальный учебник «Биология 9», а также пособие для учителя к нему и «Рабочая тетрадь школьника».

Награжден: знаком «Отличник народного образования БССР», грамотами Правительства, Министерства образования.

Является автором более чем 200 научных работ, среди которых 19 учебников и учебных пособий для студентов, школьников, учителей и родителей.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Мащенко, М. В. Биология: человек и его здоровье: 9 класс: экспериментальный учебник / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов, Н. В. Акулич. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2002. – 235 с.: ил. [Допущено Министерством образования Республики Беларусь]
- Мащенко, М. В. Биология: учебное пособие для 9-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов. – Минск: Народная асвета, 2011. – 207 с.: ил. [Допущено Министерством образования Республики Беларусь]
- Мащенко, М. В. Биология в 9 классе: учебно-методическое пособие для учителей / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов, О. Н. Рогожников. – Минск: Народная Асвета, 2012. – 160 с. [Допущено Министерством образования Республики Беларусь]

Учебные издания с грифом Национального института образования и другими грифами:

- Мащенко, М. В. Какая физкультура нужна дошкольнику?: пособие для педагогов дошкольных учреждений / М. В. Мащенко, В. А. Шишкина. – Минск: НМЦентр, 1998. – 128 с. [Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]

- Мащенко, М. В. Физическая культура дошкольника : пособие для педагогов дошкольных учреждений, методистов по физическому воспитанию / М. В. Мащенко, В. А. Шишкина. – Минск : Ураджай, 2000. – 156 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Шишкина, В. А. Какая физкультура нужна дошкольнику? : пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / В. А. Шишкина, М. В. Мащенко. – Мозырь : Белый Ветер, 2005. – 137 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Мащенко, М. В. Учебно-методическое пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов, А. И. Выговская. – Минск : Аверсэв, 2006. – 239 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Мащенко, М. В. Тетрадь для практических заданий по биологии для 9 класса : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения : учебно-методическое пособие / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов, А. И. Выговская. – Минск : Аверсэв, 2010. – 128 с. : ил. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**

Учебные пособия:

- Анищенко, О. А. Впереди – школа : физическое и умственное развитие дошкольников при подготовке к систематическому обучению : пособие для педагогов дошкольных учреждений / О. А. Анищенко, В. А. Шишкина, М. В. Мащенко. – Минск : Народная асвета, 2000. – 125 с.
- Анищенко, О. А. Развиваем в игре : пособие для педагогов и практиков психологов дошкольных учреждений / О. А. Анищенко, Л. А. Вяткина, М. В. Мащенко. – Минск : Асар, 2000. – 112 с.

РЯБЧЕНКО Игорь Карпович

Родился 5 ноября 1937 г. в г. Могилеве. В 1960 г. окончил Гомельский педагогический институт по специальности «Физиология и анатомия человека, физическое воспитание». В Могилевском государственном педагогическом институте (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова работает на кафедре физического воспитания в должности преподавателя (1960–1970), старшего преподавателя (1970–1980). С 1980 г., с момента образования факультета физического воспитания, работает на кафедре методик преподавания спортивных дисциплин.

Мастер спорта по гандболу.

Является членом областной федерации гандбола, членом Совета факультета.

Основные преподаваемые дисциплины: «Спортивные и подвижные игры».

Награжден: медалью «За доблестный труд»; медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»; двумя грамотами Верховного Совета БССР; Почетным знаком Министерства спорта и туризма «За развитие физкультуры и спорта в Республике Беларусь»; знаком «Отличник физической культуры и спорта» и другими наградами.



Подготовлены 1 чемпион Советского союза, 6 мастеров спорта СССР, участник Олимпийских игр и чемпион мира, подготовленные И.К. Рябченко команды занимали призовые места в Республиканских соревнованиях среди юношеских и мужских команд.

СТАРОВОЙТОВА Тамара Евгеньевна

Родилась 24 июня 1961 г. в г. Могилеве. В 1983 г. окончила Белорусский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт», мастер спорта СССР по фехтованию. С 1983 г. работает на кафедре физического воспитания и спорта Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – преподавателем (1983–1992), старшим преподавателем (1992–2001), доцентом (2001–2003), с 2003 г. – заведующим кафедрой.



Член Совета университета, Научно-методического совета университета, совета факультета.

В 1993 г. окончила аспирантуру при Академии физического воспитания и спорта Республики Беларусь. В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Индивидуализация физических нагрузок в специальной медицинской группе для студенток педагогического вуза» (научный руководитель – кандидат медицинских наук профессор Т. Н. Шестакова). Кандидат педагогических наук (1999). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физическая культура», «Методика преподавания физической культуры», «Физическая культура в специальной медицинской группе».

Основные направления научной деятельности: исследования в области физической культуры для студентов специальной медицинской группы. Значительное место в профессиональной деятельности уделяется спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работе, пропаганде физической культуры в укреплении здоровья и формировании здорового образа жизни.

Награждена Благодарностью Министерства спорта и туризма Республики Беларусь (2009).

Участствует в работе республиканских, международных научных конференций и семинаров.

Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций (из них 39 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Старовойтова, Т. Е. Физическая культура : программа для студентов специальной медицинской группы / Т. Е. Старовойтова, В. И. Зайцев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 37 с.
- Старовойтова, Т. Е. Физическое воспитание : программа курса для групп основного, подготовительного и спортивного отделений высших учебных заведений / Т. Е. Старовойтова, В. И. Зайцев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 32 с.
- Старовойтова, Т. Е. Физическая культура : учебно-методический комплекс / Т. Е. Старовойтова, Т. В. Мискевич, М. Н. Радькова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 108 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Старовойтова, Т. Е. Комплексная методика индивидуализации физических нагрузок в специальной медицинской группе педагогического вуза / Т. Е. Старовойтова, В. И. Зайцев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 2-3. – С. 147–151.
- Старовойтова, Т. Е. Адаптивная физическая культура – одно из направлений реабилитации инвалидов / Т. Е. Старовойтова, Л. Л. Габьева // Фізична

культура і здароўе. Сер., У дапамогу педагогу. – 2005. – № 2. – С. 55–57.

- Старовойтова, Т. Е. Нетрадиционные средства физической культуры как фактор повышения работоспособности студентов специальной медицинской группы / Т. Е. Старовойтова, Т. В. Мискевич // Вопросы физического воспитания студентов вузов : сб. науч. статей ; редкол. В. А. Коледа [и др.]. – Минск : БГУ, 2009. – Вып. 7 : К 60-летию кафедры физического воспитания и спорта БГУ. – С. 101–110.

ТРИФОНОВ Владимир Васильевич



Родился 10 июня 1964 г. в г. Могилеве. В 1992 г. окончил с отличием факультет физического воспитания Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Допризывная подготовка и физическое воспитание». С 1992 г. работает на кафедре анатомии и физиологии человека МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1992–1992), старшим преподавателем (1995–2004), доцентом (с 2002 г.).

Заместитель декана на научной работе факультета физического воспитания.

В 1992 г. поступил и в 1995 г. окончил аспирантуру Института физиологии Национальной академии наук Беларуси по специальности «Нормальная физиология». В 1996 г. в Совете по защите диссертаций Д 001.08.01 при НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАМН защитил кандидатскую диссертацию «Воздействие гидростатического фактора на давление крови в микрососудах пальцев человека» (научный руководитель – доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Н. И. Аринчин). Кандидат биологических наук (1996).

Основные преподаваемые дисциплины: «Спортивная медицина», «Лечебная физическая культура», «Массаж».

Сфера научных интересов: механизмы обеспечения ортостатической устойчивости, нервные и гуморальные механизмы возникновения артериальной гипертензии, адаптация к физическим нагрузкам

В период с 2010 по 2012 гг. подготовил 1 призера республиканского конкурса студенческих научных работ.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. 4 международных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Трифонов, В. В. Основы теории и рекомендации к лабораторному практикуму по спортивной медицине : учебно-методическое пособие / В. В. Трифонов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 36 с.
- Трифонов В. В. Методические рекомендации по организации и проведению лабораторного практикума по спортивной медицине : учебно-методическое пособие / В. В. Трифонов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 42 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Трифонов, В. В. Влияние гидростатического фактора на давление крови в микрососудах конечностей человека / В. В. Трифонов // Здравоохранение. – 1997. – № 5. – С. 16–19.
- Характеристика давления крови в микрососудах пальцев конечностей у больных эссенциальной гипертензией при различных положениях тела человека / В. В. Трифонов [и др.] // Российский кардиологический журнал. – 2001. – № 5. – С. 28–30.

- Влияние выполнения ортостатической пробы на давление крови в микрососудах у больных гипертонической болезнью / В. В. Трифонов [и др.] // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. – 2001. – № 1. – С. 55–59.
- Трифонов, В. В. Реактивность сердечно-сосудистой системы на ортостатическую пробу у здоровых и лиц, страдающих гипертонией / В. В. Трифонов, В. И. Корденкова // Вестник Брестского университета. – 2008. – № 2(31). – С. 159–162.

ТРИЧЕНКОВ Виталий Алексеевич



Родился 13 июля 1962 г. в г. Могилеве. В 1988 г. окончил факультет физического воспитания и начальной военной подготовки Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова с квалификацией «Учитель физической культуры и НВП». С 1988 г. работает на кафедре методик преподавания спортивных дисциплин МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – преподавателем (1988–2000), старшим преподавателем (с 2000 г.).

Основные преподаваемые дисциплины: «Лыжный спорт и методика преподавания».

Сфера научных интересов: лыжный спорт.

Исследование существующих и разработка новых методик подготовки лыжников-гонщиков и биатлонистов.

В период с 2007 по 2012 гг. подготовил 3 призеров первенства Республики Беларусь, 1 чемпиона Республики Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Триченков, В. А. Лыжный инвентарь и уход за ним / В. А. Триченков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – Ч. 1. – 44 с.
- Триченков, В. А. Лыжный инвентарь и уход за ним / В. А. Триченков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – Ч. 2. – 32 с.
- Триченков, В. А. Техника лыжных ходов. Анализ техники и методика обучения классическим лыжным ходам : методические рекомендации / В. А. Триченков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 64 с.
- Триченков, В. А. Анализ техники и методика обучения коньковым лыжным ходам : методические рекомендации / В. А. Триченков. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 48 с.

УЛЬЯНОВ Олег Иванович



Родился 16 июля 1947 г. в г. Уссурийске, РСФСР. В 1970 г. окончил с отличием педагогический факультет Белорусского Государственного Ордена Трудового Красного Знамени института физической культуры. С 1978 по 1980 г. работал старшим преподавателем кафедры физического воспитания МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова. С 1980 г. – старший преподаватель кафедры теории и методики

физического воспитания. С 1988 по 1993 г. – заместитель декана факультета физического воспитания. С 1990 по 2000 г. – доцент кафедры методик преподавания спортивных дисциплин. С 2002 г. – заведующий кафедрой методик преподавания спортивных дисциплин.

С 1988 по 1993 г. был народным депутатом Совета Центрального района г. Могилева.

Доцент (1993). Мастер спорта СССР.

Основные преподаваемые дисциплины: «Плавание», «История физической культуры» и «Основы патриотического воспитания».

Подготовил 2 призеров Чемпионатов СССР, 1 чемпиона СССР среди студентов. Ученики 28 раз становились Чемпионами БССР. Подготовил 8 Мастеров спорта.

Сфера научно-практических интересов: применение тренажеров в физической подготовке учащейся молодежи. Имеется 8 свидетельств о рационализаторских предложениях.

Награжден: Почетным знаком за развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь (Государственным комитетом Республики Беларусь по физической культуре и спорта); Почетным знаком Комитета по физической культуре и спорта СССР «50 лет комплекса ГТО»; Почетными грамотами Госкомспорта СССР; Почетными грамотами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

ФАТИН Сергей Брониславович



Родился 17 сентября 1959 г. В 1980 г. закончил высшее военное училище в г. Орджоникидзе. С 1981 по 1983 г. проходил службу в Афганистане. До 1991 г. проходил службу на офицерских должностях в ТуркВО. Работал на военной кафедре Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова (1991–1993). С 1993 по 2011 г. работал заместителем декана

факультета физического воспитания. С 2011 г. – доцент кафедры методики преподавания спортивных дисциплин.

Подполковник запаса, награжден Орденом Красной Звезды, медалями, грамотами.

Преподает методику основы безопасности жизнедеятельности, пулевую стрельбу.

Имеет 12 публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные издания с грифом Национального института образования:

- Фатин, С. Б. Основы безопасности жизнедеятельности : книга для учителя / С. Б. Фатин, Н. Н. Яковлева. – Минск, 2007. – 80 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования Министерства образования Республики Беларусь»]**
- Фатин, С. Б. Программа факультатива по выбору «Безопасный велосипед» / С. Б. Фатин. – Минск, 2010. – 24 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования Министерства образования Республики Беларусь»]**
- Фатин, С. Б. Дидактические материалы для факультатива по выбору «Безопасный велосипед» / С. Б. Фатин. – Минск, 2011. – 48 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования Министерства образования Республики Беларусь»]**
- Фатин, С. Б. Методическое пособие по ОБЖ для учащихся 9 классов / С. Б. Фатин. – Минск, 2012. – 24 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования Министерства образования Республики Беларусь»]**

Учебно-методические издания:

- Фатин, С. Б. Поведение человека в экстремальных условиях : учебно-методическое пособие для студентов ВУЗов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – 125 с.

- Фатин, С. Б. Повышение устойчивости и подготовка объекта к защите в чрезвычайных условиях / С. Б. Фатин, Е. А. Шахов. – Минск : «Минскинжпроект», Штаб ГО Ленинского района г. Минска, 1998. – 121 с.
- Фатин, С. Б. Программа подготовки студентов по специальности П 020200 «Физическая культура и специальная подготовка» / С. Б. Фатин, А. В. Бабокин, А. И. Дудюк. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 71 с.
- Фатин, С. Б. Поведение человека в экстремальных условиях и основы обеспечения безопасной жизнедеятельности : учебно-методическое пособие / С. Б. Фатин, А. В. Бабокин, В. В. Трифионов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 160 с.
- Фатин, С. Б. Основы и техника пулевой стрельбы : методические рекомендации / С. Б. Фатин, Е. А. Шахов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 67 с.
- Методика кружковой и секционной работы по пулевой стрельбе и огневой подготовке в школе : методические рекомендации / С. Б. Фатин и др. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 63 с.
- Фатин, С. Б. Контрольные занятия по курсу «Физическая культура и специальная подготовка» / С. Б. Фатин, Е. А. Шахов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 53 с.

ШУТОВ Владимир Владимирович



Родился 28 июня 1959 г. в д. Большая Мощаница Бельничского района Могилевской области. В 1984 г. окончил с отличием факультет физического воспитания Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Начальное военное обучение и физическое воспитание». С 1984 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова

преподавателем кафедры теории и методики физического воспитания (1984–1991), заведующим кафедрой методик преподавания спортивных дисциплин (1991–2002), деканом факультета физического воспитания (с 1995 г.).

Член Совета университета, Научно-методического совета университета.

В 1988 г. поступил и в 1991 г. окончил аспирантуру Белорусского государственного института физической культуры по специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки оздоровительной и адаптивной физической культуры». В 1992 г. в БГОИФК защитил кандидатскую диссертацию «Повышение социальной активности младших школьников в процессе физического воспитания» (научный руководитель – доктор философских наук М. И. Боровский). Кандидат педагогических наук (1992). Доцент (1997).

Основные преподаваемые дисциплины: «Теория и методика физического воспитания».

Сфера научных интересов: непрерывная подготовка учителя физической культуры, совершенствование форм и методов школьного физического воспитания.

В 2007 г. подготовил призера республиканского конкурса студенческих научных работ.

Награжден: Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2004), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2007), медалью «90 лет Вооруженным силам Республики Беларусь». В 2008 г. объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь.

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 20 международных, из них 2 зарубежных. Координатор международных научно-практических конференций «Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке» (Могилев, 2004, 2009 гг.).

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций (из них 28 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Артемьев, В. П. Теория и методика физического воспитания. Двигательные качества : учебное пособие / В. П. Артемьев, В. В. Шутов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 284 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по специальности «Физическая культура и спорт»*]
- Шутов, В. В. Гимнастика в школе : учебное пособие / В. В. Шутов [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 202 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов специальности «Физическая культура» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования*]

Учебные издания с грифом Национального института образования:

- Шестой школьный день : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного образования детей и молодежи / В. В. Шутов [и др.] ; под общ. ред. А. С. Никончука. – Минск : НИО, 2011. – 184 с. [*Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования Министерства образования Республики Беларусь»*]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Шутов, В. В. Системный подход к непрерывной подготовке учителя физической культуры / В. В. Шутов, Л. П. Коваленко // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта. – 1995. – Вып. 24. – С. 31–33.

- Шутов, В. В. Физическая нагрузка с использованием ходьбы как обязательный компонент учебных занятий по физическому воспитанию / В. В. Шутов, В. П. Артемьев, Э. А. Мойсейчик // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2001. – № 6. – С. 85–86.
- Шутов, В. В. Ходьба и бег как эффективные средства воспитания общей выносливости в системе физического воспитания студентов / В. В. Шутов, В. П. Артемьев // Вестник МДУ имени А. А. Куляшова. – 2004. – № 1(17). – С. 182–187.
- Шутов, В. В. Факультету физического воспитания – 25 лет. История, современность, перспективы / В. В. Шутов // Мир спорта. – 2004. – Спец. вып. – С. 4–9.
- Шутов, В. В. Индивидуализация учебного процесса по физической культуре в зависимости от уровня физической подготовленности студентов / В. В. Шутов, В. П. Артемьев, В. Г. Иванов // Вестник МДУ имени А. А. Куляшова. – 2009. – № 2-3(33). – С. 252–257.
- Шутов, В. В. Подвижные игры в системе школьного физического воспитания в Республике Беларусь / В. В. Шутов // Фізична культура і здоров'я. – 2010. – № 4. – С. 43–49.
- Шутов, В. В. Особенности организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе / В. В. Шутов, А. В. Кучерова // Пазашкольнае выхаванне. – 2011. – № 2. – С. 3–8.

Статьи в научных сборниках:

- Шутов, В. В. Современные представления о двигательных способностях и качествах / В. В. Шутов // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 214–218.

Электронный архив библиотеки МГУ им. А. А. Кулешова



ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Балашова Тамара Федоровна
Демидова Ирина Андреевна
Канашевич Надежда Михайловна
Лазутина Людмила Фёдоровна
Лихачёв Николай Егорович
Лихачёва Светлана Николаевна
Маковская Наталья Владимировна
Малахов Леонид Кузьмич
Роговцов Дмитрий Александрович
Трамбачёва Татьяна Дмитриевна
Федоров Виктор Емельянович
Ярошевич Евгения Александровна
Ясев Владимир Викторович

БАЛАШОВА Тамара Федоровна

Родилась 15 апреля 1954 г. в г. Мозыре Гомельской области. В 1976 г. окончила с отличием экономический факультет Гомельского государственного университета по специальности «Экономика труда». По распределению поступила на работу на Могилевский комбинат синтетического волокна имени В. И. Ленина (ныне ОАО «Химволокно»), где работала нормировщиком, а затем экономистом цеха. С 1980 г. работает в Могилевском государственном педагогическом институте (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова ассистентом кафедры политической экономии и философии (1980–1988), старшим преподавателем кафедры политэкономии и философии (1988–1990), доцентом кафедры экономической теории (1990–2000), председателем профкома сотрудников университета (1998–2004), заведующим кафедрой экономики и управления (2000–2011), с 2011 г. – доцентом кафедры экономики и управления. В 1989 г. являлась заместителем декана по воспитательной работе филологического факультета.



Член Совета Института повышения квалификации и переподготовки кадров МГУ им. А. А. Кулешова, член Совета факультета экономики и права, член редколлегии журнала «Вестник МДУ имени А. А. Куляшова».

В 1983 г. без отрыва от производства поступила в аспирантуру при Гомельском государственном университете по специальности «Политическая экономия», которую успешно закончила в 1987 г. В 1988 г. в БГУ защитила кандидатскую диссертацию на тему «Левый вариант «британского социализма» (научный руководитель – доктор экономических наук профессор М. В. Научитель). Кандидат экономических наук (1989). Доцент (1993).

Основные преподаваемые дисциплины: «Экономическая теория», «История экономических учений», «Государственное регулирование экономики», «Национальная экономика Республики Беларусь».

Сфера научных интересов: государственное регулирование экономики на микро- и макро- уровне, научно-методическое и учебно-методическое обеспечение дисциплин: «Государственное регулирование экономики», «История экономических учений», «Национальная экономика Республики Беларусь».

Награждена Грамотой Министерства образования Республики Беларусь.

Участник более 50 научных конференций, в том числе более 40 международных. Координатор Республиканской научно-практической конференции «Региональные проблемы развития и регулирования экономики».

Автор более 90 научных и учебно-методических публикаций (из них 22 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Курсы лекций:

- Балашова, Т. Ф. Конспект лекций по курсу «Государственное регулирование экономики» для студентов факультета «Экономики и права», специальности «Государственное и муниципальное управление» / Т. Ф. Балашова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – Ч. 1. – 88 с.
- Балашова, Т. Ф. Государственное регулирование экономики : конспект лекций / Т. Ф. Балашова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – Ч. 2. – 92 с.
- Балашова, Т. Ф. История экономических учений : курс лекций / Т. Ф. Балашова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 152 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Балашова, Т. Ф. Проблемы воспроизводства рабочей силы на региональном уровне / Т. Ф. Балашова //

Вестник МДУ имени А. А. Куляшова. – 2003. – № 1. – С. 27–31.

- Балашова, Т. Ф. Особенности воспроизводства рабочей силы в регионе / Т. Ф. Балашова, Н. Н. Морозова // Вестник МДУ имени А. А. Куляшова. – 2003. – № 2-3. – С. 30–33.

ДЕМИДОВА Ирина Андреевна

Родилась 16 мая 1968 г. в г. Осиповичи. В 1990 г. окончила с отличием исторический факультет МГПИ им. А. А. Кулешова по специальности «История», в 2007 г. окончила с отличием факультет экономики и права по специальности «Правоведение» МГУ им. А. А. Кулешова. С 2003 г. по 2012 г. работала старшим преподавателем на кафедре правоведения МГУ им. А. А. Кулешова, с июля 2012 г. работает старшим преподавателем на кафедре гражданского и хозяйственного права. С 2010 г. – заместитель декана по научной работе факультета экономики и права.



С 2005 по 2009 г. обучалась в целевой аспирантуре учреждения образования «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» на кафедре теории государства и права по специальности «12.00.01 – Теория и история права и государства: история учений о праве и государстве». Подготовлена кандидатская диссертация «Правовая культура публичных должностных лиц органов местного управления и самоуправления (доктрина, нормативная модель, практика)» (научный руководитель – доктор юридических наук профессор Н. В. Сильченко). Кандидат юридических наук (2012).

Основные преподаваемые дисциплины: «История государства и права Беларуси», «История политических и правовых учений», «Правотворческий процесс», «Конституционное право зарубежных стран».

Сфера научных интересов: актуальные проблемы общей теории права, теория правовой культуры.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. 14 международных. Координатор Республиканской научно-практической конференции «Проблемы устойчивого развития региона» (Могилев, март 2011 г.)

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 2 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Демидова, И. А. Правовая культура публичных должностных лиц органов местного управления и самоуправления : монография / И. А. Демидова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 184 с.

Учебно-методические издания:

- Демидова, И. А. Права человека : методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям / И. А. Демидова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 60 с.
- Основы права : контрольные задания / авт.-сост. И. А. Демидова [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 37 с.
- Демидова, И. А. История государства и права Республики Беларусь : учебно-методические материалы / И. А. Демидова, П. А. Концевой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 76 с.
- Правовое обучение школьников в процессе изучения курса «Обществоведение» : учебно-методические материалы / сост. И. А. Демидова. – Могилев : МГОИРО, 2011. – 92 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Демидова, И. А. Должностные лица местных органов власти : понятие и особенности правового ста-

- туса / И. А. Демидова // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2008. – № 1 (29). – С. 82–86.
- Демидова, И. А. Концепция правовой культуры публичных должностных лиц органов местного управления и самоуправления / И. А. Демидова // *Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы*. Сер. 4, Правазнаўства. – 2008. – № 1(66). – С. 16–21.
 - Демидова, И. А. Правовая культура публичных должностных лиц: нормативная модель и реальное состояние / И. А. Демидова // *Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы*. Сер. 4, Правазнаўства. – 2008. – № 3(71). – С. 8–15.
 - Демидова, И. А. Формирование правовой культуры публичных должностных лиц: теоретический и практический аспекты / И. А. Демидова // *Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы*. Сер. 4, Правазнаўства. – 2009. – № 1(79). – С. 24–34.
 - Демидова, И. А. Правовое образование как направление правовой политики государства / И. А. Демидова // *Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы*. Сер. 4, Правазнаўства. – 2011. – № 2(114). – С. 10–17.
 - Демидова, И. А. Публично-правовая ответственность государства, органов местного самоуправления и их должностных лиц в системе юридической ответственности / И. А. Демидова // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2011. – № 2(38). – С. 79–88.
 - Демидова, И. А. Культура нормотворческой и правоприменительной деятельности органов местного управления и самоуправления / И. А. Демидова // *Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы*. Сер. 4, Правазнаўства. – 2011. – № 3(117). – С. 19–27.

Статьи в научных сборниках:

- Демидова, И. А. Особенности правовой культуры государственных должностных лиц / И. А. Демидова // *Актуальные вопросы социально-гуманитарных наук : межвузовский науч. сб. / АНОО ВИБТ, РосНОУ, Воронежский филиал ; редкол. А. В. Струков [и др.]*. – Воронеж : Научная книга, 2007. – Вып. 5. – С. 41–46.

КАНАШЕВИЧ Надежда Михайловна



Родилась 29 июня 1947 г. в д. Воробьево Малаюрославского района Калужской области. В 1970 г. окончила исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с квалификацией «Историк. Преподаватель истории и обществоведения со знанием иностранного (испанского) языка». В 1976–

1979 гг. работала в Ивановском энергетическом институте (РФ). Выиграла конкурс Министерства образования СССР и была направлена на стажировку в Гаванский университет (Республика Куба). С 1980 г. работала в Гомельском государственном университете. С 1987 г. работает в Могилевском государственном педагогическом институте (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова в должности доцента кафедры теории социализма (кафедры политологии с 1991 г.), с 1999 г. – в должности профессора кафедры политологии и социологии.

В 1975 г. окончила аспирантуру при МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1976 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Тактика Компартии Венесуэлы в борьбе за единство рабочего класса и создание антиимпериалистического фронта». Кандидат исторических наук (1976). Доцент (1983). Профессор (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Политология», «Экономическая социология», «Социология массовых ком-

муникаций и общественного мнения», «Политическое управление», «Теоретическая социология», «Основы идеологии белорусского государства».

Сфера научно-исследовательских интересов: трансформационные процессы в современном обществе, экономика и социологии труда.

В 1999–2000 гг. являлась соисполнителем по гранту БФФИ «Эволюционная экономика», руководителем бюджетной темы «Местное самоуправление».

Присуждена третья премии Специального фонда Президента Республики Беларусь «За личный вклад в развитие способностей одаренной молодежи» (1999), награждена Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2007).

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более 15 международных.

Автор более 80 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Канашевич, Н. М. Социология. Вопросы теории и методологии : монография / Н. М. Канашевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 472 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Канашевич, Н. М. Политология. Логические схемы и опорные конспекты : учебное пособие / Н. М. Канашевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 138 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений*]

Другие учебные пособия, пособия, курсы лекций:

- Канашевич, Н. М. Политическое сознание переходного общества : учебное пособие : в 2 ч. / Н. М. Канашевич. – Могилев : [б. и.], 1995. – Ч. 1 : Политическое сознание и менталитет. – 91 с.
- Канашевич, Н. М. Основы политологии : учебное пособие : в 2 ч. / Н. М. Канашевич. – Могилев : [б. и.], 1997. – 215 с.
- Канашевич, Н. М. Беларусь в системе международных отношений : пособие / Н. М. Канашевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 108 с.
- Канашевич, Н. М. Политика. Идеология. Менталитет : курс лекций / Н. М. Канашевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 128 с.
- Канашевич, Н. М. Экономическая социология : курс лекций / Н. М. Канашевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 200 с.
- Канашевич, Н. М. Социология и экономика труда : курс лекций / Н. М. Канашевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 192 с.

Учебно-методические издания:

- Канашевич, Н. М. Институты и механизмы государственной власти : учебно-методическое пособие / Н. М. Канашевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 84 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:

- Канашевич, Н. М. Становление парадигмы социологического знания / Н. М. Канашевич // *Социология*. – 1998. – № 4. – С. 14–21.
- Канашевич, Н. М. Социология в преддверии XXI века / Н. М. Канашевич // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 1999. – № 1(2). – С. 38–48.
- Канашевич, Н. М. Социальная структура переходного общества: процесс трансформации / Н. М. Канашевич // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 1999. – № 4. – С. 97–106.

Статьи в научных сборниках:

- Канашевич, Н. М. Концепт идеологии в трансформирующемся обществе / Н. М. Канашевич // *Трансформационные процессы в современном белорусском обществе: социальное измерение : сб. статей ; отв. ред. Н. Е. Лихачев*. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – Вып. 1. – С. 34–48.

ЛАЗУТИНА Людмила Фёдоровна

Родилась 25 октября 1959 г. в г. Могилеве. В 1994 г. окончила Могилевский строительный колледж по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». В 1998 г. окончила Белорусский негосударственный институт правоправедения по специальности «Правоведение». С сентября 2004 г. работает в Могилевском государственном университете им. А. А. Кулешова на кафедре правоведения доцентом (2004–2010), заведующим кафедрой (2010–2012). С июля 2012 г. – заведующий кафедрой уголовного права. С 2007 по 2010 г. работала в должности заместителя декана факультета экономики и права по научной работе.



Член Совета университета. Член редколлегии научно-методического журнала «Вестник МДУ им. А. А. Куляшова».

С 2001 по 2004 г. – соискатель Академии внутренних дел Республики Беларусь по специальности «12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность». В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию «Теоретико-правовые и прикладные аспекты предварительного следствия» (научный руководитель – заслуженный юрист Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор И. И. Басецкий). Кандидат юридических наук (2004). Доцент (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Исполнение судебных постановлений», «Жилищное право».

Сфера научных интересов: уголовно-процессуальное и гражданско-процессуальное законодательство.

Участник 9 научных конференций, в т.ч. 2 международных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публикаций (из них 2 – в соавторстве)

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Басецкий, И. И. Предварительное следствие : монография / И. И. Басецкий, Л. Ф. Лазутина. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2002. – 331 с.
- Лазутина, Л. Ф. Теоретико-правовые аспекты предварительного следствия : монография / Л. Ф. Лазутина ; под ред. И. И. Басецкого. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2004. – 192 с.

Пособия, курсы лекций:

- Лазутина, Л. Ф. Прекращение жилищных правоотношений : пособие / Л. Ф. Лазутина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 46 с.
- Лазутина, Л. Ф. Исполнение судебных постановлений : курс лекций / Л. Ф. Лазутина. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – 60 с.

Учебно-методические издания:

- Лазутина, Л. Ф. Прокурор в гражданском процессе : методические рекомендации / Л. Ф. Лазутина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 16 с.
- Лазутина, Л. Ф. Жилищное право Республики Беларусь в нормативно-правовых актах : методические рекомендации / Л. Ф. Лазутина, В. Л. Василевская. – Минск : БИП-С, 2006. – С. 145–277.
- Лазутина, Л. Ф. Гражданский процесс в определениях и схемах : методические рекомендации / Л. Ф. Лазутина. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 34 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Лазутина, Л. Ф. Правовой статус начальника следственного подразделения / Л. Ф. Лазутина // Вестник МДУ им. А. А. Куляшова. – 2006. – № 2-3(24). – С. 97–101.
- Лазутина, Л. Ф. Сравнительная характеристика следственных и процессуальных действий в уголовном процессе / Л. Ф. Лазутина // Вестник МДУ им.

А. А. Куляшова. Сер. D, Экономика. Сацьялогія. Права. – 2010. – № 1(35). – С. 85–91.

Статьи в научных сборниках:

- Лазутина, Л. Ф. Подследственность и ее виды / Л. Ф. Лазутина // Проблемы совершенствования правоприменительной практики : сб. науч. статей. – Минск : БИП-С, 2002. – С. 28–31.
- Лазутина, Л. Ф. Понятие предварительного следствия / Л. Ф. Лазутина // Проблемы совершенствования правоприменительной практики : сб. науч. статей. – Минск : БИП-С, 2002. – С. 31–33.
- Лазутина, Л. Ф. Основные задачи следователя и дознавателя в уголовном процессе / Л. И. Василевский, Л. Ф. Лазутина // «Магдебургское право в Могилеве: 425 лет» : сб. науч. статей. – Минск : БИП-С, 2002. – С. 53–54.
- Лазутина, Л. Ф. Исторический очерк становления и формирования органов предварительного следствия процессе / Л. И. Василевский, Л. Ф. Лазутина // «Магдебургское право в Могилеве: 425 лет» : сб. науч. статей. – Минск : БИП-С, 2002. – С. 57–59.
- Лазутина, Л. Ф. Понятие и значение общих условий предварительного расследования / Л. И. Василевский, Л. Ф. Лазутина // Проблемы совершенствования правоприменительной практики : сб. науч. статей. – Минск : БИП-С, 2002. – С. 20–23.
- Лазутина, Л. Ф. Полномочия и процессуальная самостоятельность следователя / Л. И. Василевский, Л. Ф. Лазутина // Проблемы совершенствования правоприменительной практики : сб. науч. статей. – Минск : БИП-С, 2002. – С. 23–28.
- Лазутина, Л. Ф. Государственная жилищная политика в Республике Беларусь / Л. Ф. Лазутина // Вестник Могилевского филиала БИП : Право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; науч. ред. В. Д. Выборный, отв. ред. А. А. Скикевич. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2008. – Вып. 6. – С. 57–61.
- Лазутина, Л. Ф. Коррупция – как антиобщественное явление / Л. Ф. Лазутина // Научные труды филиала БИП : Право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; под ред. А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2009. – Вып. 8. – С. 82–85.
- Лазутина, Л. Ф. Ускоренное производство и сокращенный порядок судебного следствия в уголовном процессе / Л. Ф. Лазутина // Научные труды Могилевского филиала БИП : Право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; редкол. Л. И. Василевский, Г. Ф. Дубинчик, А. А. Скикевич [и др.] ; под общ. ред. А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2011. – Вып. 11. – С. 110–113.
- Лазутина, Л. Ф. Понятие международной правовой помощи по уголовным делам, ее участники и виды / Л. Ф. Лазутина // Научные труды Могилевского филиала БИП : Право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; редкол. Л. И. Василевский, Г. Ф. Дубинчик, А. А. Скикевич [и др.] ; под общ. ред. А. А. Скикевича. – Вып. 12. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2011. – С. 83–91.

ЛИХАЧЁВ Николай Егорович

Родился 15 декабря 1941 г. в с. Ново-Нежино Шкотовского района Приморского края. В 1969 г. закончил Могилевский государственный педагогический институт им. А. А. Кулешова по специальности «История и обществоведение». В 1974–1980 гг. работал старшим преподавателем кафедры истории КПСС и научного коммунизма Могилевского технологического института, с 1980 по 1990 г. возглавлял кафедру политической истории и теории социализма данного института. С 1990 г. работал в МГПИ (с 1997 г. – МГУ)



им. А. А. Кулешова в качестве доцента кафедры теории социализма (кафедры политологии с 1991 г.). С 1999 по 2007 г. заведовал кафедрой политологии и социологии, с 2008 г. – профессор данной кафедры. В 1989–2012 гг. возглавлял УВП «Могилевский институт региональных социально-политических исследований».

С 2010 г. является членом Совета по защите диссертаций Д 01.44.01. при ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси». Член редакционной коллегии журналов «Социология» и «Вестник МДУ имени А. А. Куляшова». Активно работает в общественных формированиях «Белорусское социологическое общество», «Белорусская ассоциация политических наук», возглавляет Координационный Совет общественных объединений, политических партий Могилевской области.

В 1971–1974 гг. обучался в аспирантуре при Белорусском политехническом институте. В 2008 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Динамика социально-экономических преобразований в аграрной сфере Республики Беларусь (социологический анализ)» (научный руководитель – доктор социологических наук профессор Г. Н. Соколова). Доктор социологических наук (2008). Доцент (1981).

Основные преподаваемые дисциплины: «Муниципальная и поселенческая социология», «Социология права», «Соционика», «Социология».

Сфера научных интересов: проблемы села и связанные с ним процессы социально-экономической трансформации, а также вопросы региональной социальной политики.

В 2006-2010 гг. являлся научным руководителем задания Государственной комплексной программы научных исследований «Теоретико-методологические основы устойчивого инновационного развития социально-ориентированной экономики Республики Беларусь» (ГКПНИ «Экономика и общество»). В 2011 г. возглавил ВНК по выполнению совместного с Арменией проекта БРФФИ «Сельские общины как механизм воспроизводства традиционных элементов национальной идентичности в транзитивных обществах (на примере Армении и Беларуси)».

В МИРСПИ руководил рядом научно-исследовательских проектов: «Исследование состояния семейно-брачных отношений и демографических процессов в сельской местности Могилевщины»; «Состояние языковой культуры и пути повышения социальной значимости белорусского языка», «Белорусская идентичность в представлении населения Могилевщины: политика, экономика, духовность» и др.

Подготовил 2 призеров республиканского конкурса студенческих научных работ (2 и 3 категории).

Присвоено звание «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» Министерством образования Республики Беларусь (2003).

Является автором более 100 научных публикаций, в том числе 2 монографий, более 20 статей в рецензируемых научных журналах.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Лихачев, Н. Е. Малые города Беларуси : социально-экономическое положение и перспективы развития (на материалах социологических исследований в Могилевской области Республики Беларусь) : монография / Н. Е. Лихачев. – Минск : Эксперспектива, 2006. – 100 с.
- Лихачев, Н. Е. Белорусское село в социальном измерении : монография / Н. Е. Лихачев. – Минск : А. Н. Вараксин, 2007. – 304 с.

Разделы в коллективных монографиях:

- Лихачев, Н. Е. Сельская молодежь / Н. Е. Лихачев // Молодежь Беларуси на современном этапе: состояние, проблемы и пути их решения : монография ; под ред. С. Д. Лаптенка. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Академия управления при Президенте РБ, 2004. – С. 132–148.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Лихачев, Н. Е. Региональная социология : могилевский вариант / Н. Е. Лихачев // Социология. – 1999. – № 2. – С. 49–53.
- Лихачев, Н. Е. Фермерское движение в Беларуси : состояние, возможности, перспективы / Н. Е. Лихачев // Социология. – 2001. – № 2. – С. 23–27.

- Лихачев, Н. Е. Отношение сельских жителей к реформированию агропромышленного комплекса : итоги социологического исследования / Н. Е. Лихачев // Социология. – 2003. – № 2. – С. 52–63.
- Лихачев, Н. Е. Становление крестьяноведения как науки : историографический аспект / Н. Е. Лихачев // Социология. – 2005. – № 1. – С. 40–48.
- Лихачев, Н. Е. Современные аграрные преобразования в Беларуси (на материалах Могилевской области) / Н. Е. Лихачев // Социологические исследования. – 2007. – № 1. – С. 104–111.
- Лихачев, Н. Е. Социально-экономическое положение малых городов Беларуси : социологический анализ (на материалах социологических исследований в Могилевской области) / Н. Е. Лихачев // Вестник Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. Сер. 1., Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2007. – № 3(55). – С. 110–114.
- Лихачев, Н. Е. Проблемы развития социальной инфраструктуры села / Н. Е. Лихачев // Вестник МДУ имени А. А. Куляшова. – 2007. – № 4. – С. 46–51.
- Лихачев, Н. Е. Аграрные преобразования в Беларуси: социологический анализ ситуации / Н. Е. Лихачев // Социология. – 2008. – № 1. – С. 124–131.
- Лихачев, Н. Е. Аграрная политика : вариант из Беларуси / Н. Е. Лихачев // Свободная мысль. – 2008. – № 6. – С. 49–62.
- Лихачев, Н. Е. Духовно-нравственные основы социального становления сельской молодежи / Н. Е. Лихачев // Вестник МДУ имени А. А. Куляшова. – 2009. – № 1(32). – С. 38–45.
- Лихачев, Н. Е. Социально-демографические проблемы белорусского села : региональный аспект (на материалах исследований в Могилевской области) / Н. Е. Лихачев // Вестник Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. Сер. 1., Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2009. – № 2. – С. 154–157.
- Лихачев, Н. Е. Современная сельская семья : социологический портрет (на материалах исследований в Могилевской области) / Н. Е. Лихачев // Вестник МДУ имени А. А. Куляшова. – Сер. Д., Экономика. Социология. Право. – 2010. – № 2(36). – С. 56–68.
- Лихачев, Н. Е. Социология белорусского села : вопросы институционализации / Н. Е. Лихачев // Социология. – 2011. – № 4. – С. 34–39.

Статьи в научных сборниках:

- Лихачев, Н. Е. Раскрестьянивание как социально-исторический процесс / Н. Е. Лихачев // Трансформационные процессы в современном белорусском обществе: социальное измерение : сб. статей ; отв. ред. Н. Е. Лихачев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – Вып. 1. – С. 67–82.
- Лихачев, Н. Е. Состояние и перспективы кадровой подготовки специалистов агропромышленного комплекса / Н. Е. Лихачев // Социальные проблемы современного села в экономическом и социологическом измерении : сб. науч. статей Международной научно-практической конференции, Горки, 4–6 октября 2007 г. / БГСХА ; редкол. А. Р. Цыганов [и др.]. – Горки : БГСХА, 2007. – С. 136–140.

ЛИХАЧЁВА Светлана Николаевна



Родилась 10 марта 1974 г. в г. Минске. В 1996 г. с отличием окончила исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История. Иностранный язык». С 1996 г. работала в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова на кафедре политологии и социологии лаборантом (1996), преподавателем

лем (1999–2001), старшим преподавателем (2001–2002), доцентом (2002–2010). С 2010 г. – заведующий кафедрой политологии и социологии.

В 1996 г. поступила и в 1999 г. окончила аспирантуру Института социологии Национальной академии наук Беларуси по специальности «Теория, методология и история социологии». В 2001 г. в БГУ защитила кандидатскую диссертацию «Особенности социализации воспитанников детских интернатских учреждений в трансформирующемся обществе (методологический аспект)» (научный руководитель – доктор социологических наук В. И. Русецкая). В 2005 г. поступила и в 2008 г. закончила докторантуру при кафедре социологии БГУ. Кандидат социологических наук (2001). Доцент (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Социология», «Методология и методы социологических исследований», «Социология личности», «Социология детства и молодежи», «Социальное проектирование и прогнозирование в социальной работе», «Социальная политика».

Сфера научных интересов: социализация личности; социальная политика Республики Беларусь; методика и техника проведения социологических исследований.

Руководитель задания Министерства образования Республики Беларусь «Социологический анализ социальной идентичности личности в трансформирующемся обществе» (2004–2005); исполнитель задания Государственной комплексной программы научных исследований «Теоретико-методологические основы устойчивого инновационного развития социально-ориентированной экономики Республики Беларусь» (ГКПНИ «Экономика и общество») (2006–2010); исполнитель задания Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Сельские общины как механизм воспроизводства традиционных элементов национальной идентичности в транзитивных обществах (на примере Армении и Беларуси)» (с 2011 г.).

В период с 2009 по 2011 гг. подготовила 3 призеров республиканского конкурса студенческих научных работ.

Участница более 40 научных конференций, в том числе более 27 международных, из них 5 зарубежных.

Автор более 70 научных и учебно-методических публикаций (из них 5 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Лихачева, С. Н. Социализация личности : фактор сиротства : монография / С. Н. Лихачева. – Минск : Технопринт, 2004. – 164 с.

Пособия:

- Обществоведение : пособие для подготовки к централизованному тестированию / М. И. Вишневский [и др.]; под ред. М. И. Вишневского. – Минск : Аверсэв, 2011. – 384 с. [соавт.]

Учебно-методические издания:

- Социология детства и молодежи : методические рекомендации / авт.-сост. С. Н. Лихачева. – Могилев : МГУ им. А. А. Куляшова, 2005. – 24 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:

- Лихачева, С. Н. Сироты-школьники: некоторые вопросы социализации / С. Н. Лихачева // Социология. – 1999. – № 1. – С. 87–90.
- Лихачева, С. Н. Подросток-сирота в мире взрослых (к вопросу социальной адаптации выпускников детских интернатских учреждений) / С. Н. Лихачева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 2-3(3). – С. 128–134.
- Ліхачова, С. М. Вытокі і прычыны сацыяльнага сіротства ў Магілёўскай вобласці / С. М. Ліхачова // Весці НАН Беларусі. Сер., Гуманітарных навук. – 2000. – № 3. – С. 5–9.
- Лихачева, С. Н. Особенности социально-профессионального определения молодежи : социологический анализ / С. Н. Лихачева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 2-3(24). – С. 56–60.
- Лихачева, С. Н. Чернобыльская катастрофа в восприятии поколений / С. Н. Лихачева // Социология. – 2006. – № 3. – С. 56–62.

- Лихачева С. Н. Социализация молодежи в переходном обществе : симптомы кризиса // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 4(25). – С. 67–73.
- Лихачева, С. Н. Идентификационные стратегии как модели социализации личности / С. Н. Лихачева // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. Сер. 1., Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2006. – № 4(45). – С. 97–101.
- Лихачева, С. Н. Некоторые особенности социализации молодежи в процессах изменения современной социальной структуры (на материалах исследований в Могилевской области) / С. Н. Лихачева // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2007. – № 2. – С. 69–73.
- Лихачева, С. Н. Проблема социализации подростков в неблагополучной семье / С. Н. Лихачева // Адукацыя і выхаванне. – 2007. – № 10. – С. 37–41.
- Лихачева, С. Н. Социокультурные основания политической социализации молодежи в современном обществе / С. Н. Лихачева // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер., Гуманітарных і грамадскіх навук : гісторыя, культуралогія, філасофія, сацыялогія. – 2007. – № 4(31). – С. 122–127.
- Лихачева, С. Н. Самоопределение молодежи в условиях трансформации социокультурных ценностей / С. Н. Лихачева // Гуманітарна-эканамічны вестнік. – 2007. – № 3(39). – С. 43–49.
- Ліхачова, С. М. Беспрытульнасць як сацыяльная з'ява / С. М. Ліхачова // Весці БДПУ. Сер. 2., Гісторыя, Філасофія, Паліталогія, Сацыялогія, Эканоміка, Культуралогія. – 2008. – № 3(57). – С. 67–70.
- Лихачева, С. Н. Семейная социализация подростков в семье : социологический анализ / С. Н. Лихачева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 4 (31). – С. 62–68.
- Лихачева, С. Н. Ценностные ориентации молодежи : социологический анализ (на материалах исследований в Могилевской области) / С. Н. Лихачева // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. Сер. 1., Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2010. – №2(95). – С. 87–90.
- Лихачева, С. Н. Трудовая мобильность молодежи как фактор социализации (на материалах социологических исследований в Могилевской области) / С. Н. Лихачева // Проблемы управления. – 2010. – № 2(35). – С. 245–249.

Статьи в научных сборниках:

- Лихачева, С. Н. Современная семья как институт социализации личности / С. Н. Лихачева // Трансформационные процессы в современном белорусском обществе: социальное измерение : сб. статей / отв. ред. Н. Е. Лихачев. – Могилев : МГУ им. А. А. Куляшова, 2006. – Вып. 1. – С. 83–101.
- Лихачева, С. Н. Профессиональное самоопределение молодежи: социологический анализ / С. Н. Лихачева // Социальные проблемы развития белорусского общества в условиях глобализации : сб. статей / НАН Беларуси, Ин-т социологии ; редкол. Г. М. Евелькин [и др.]. – Минск : А. Н. Варакин, 2006. – С. 345–348.
- Лихачева, С. Н. Молодежь в системе профессиональной подготовки и проблемы самоопределения / С. Н. Лихачева // Психологические проблемы профессионального развития и профессионального образования личности : сб. науч. статей / под ред. В. В. Валетова [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2008. – С. 109–112.
- Лихачева, С. Н. Последствия Чернобыльской аварии в Могилевской области как фактор формирования региональной идентичности / С. Н. Лихачева // Регионалистика : сб. науч. трудов / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. Т. Н. Адуло [и др.]; науч. ред. В. Н. Ватиль. – Гродно : ГрГУ, 2009. – С. 197–211.
- Лихачева, С. Н. Репродуктивное поведение молодой семьи / С. Н. Лихачева // История, философия, политика, право : научные труды преподавателей

гуманитарных дисциплин / МГУП, БИП – Институт правоведения ; под общ. ред. В. Д. Выборного, А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2011. – Вып. 1. – С. 57–62.

МАКОВСКАЯ Наталья Владимировна

Родилась 2 января 1972 г. в г. Могилеве. В 1994 г. окончила исторический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «История». С 1995 г. работала на кафедре экономической теории МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1995–1996), старшим преподавателем (1999–2003), доцентом (2004–2008). С 2011 г. – заведующий кафедрой экономики и управления.



В 1996 г. поступила и в 1999 г. окончила аспирантуру Белорусского государственного экономического университета. В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию «Социально-экономические проблемы труда занятого населения в Республике Беларусь» (научный руководитель – доктор экономических наук профессор Н. И. Базылев). В 2006–2010 гг. обучалась в докторантуре Белорусского государственного экономического университета. В 2012 г. защитила докторскую диссертацию «Внутренний рынок труда: методология, регулирование и условия функционирования в Республике Беларусь» (научный консультант – доктор экономических наук профессор Е. В. Ванкевич). Кандидат экономических наук (1999). Доцент (2003). Доктор экономических наук (2012).

Основные преподаваемые дисциплины: «Управление персоналом», «Менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Управление трудовыми ресурсами», «Экономика труда».

Сфера научных интересов: рынок труда, экономическая теория труда, занятость населения, внутренний рынок труда организации, управление трудовыми ресурсами.

Руководитель и исполнитель грантов Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Внутренние рынки труда предприятий в Республике Беларусь» (2004–2006), «Институциональное обеспечение функционирования трудовой сферы предприятий в Республике Беларусь» (2008–2010) и совместного гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда «Реакция внутрифирменной политики оплаты труда на изменение рыночной конъюнктуры: сравнительный анализ Беларуси и России» (2011–2013).

Награждена благодарственной грамотой Премьер-министра Республики Беларусь.

Участник более 90 научных конференций, в т.ч. более 55 международных, из них 20 зарубежных.

Автор более 150 научных и учебно-методических работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Маковская, Н. В. Трудовая занятость : концепция инвестирования : монография / Н. В. Маковская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 166 с.
- Маковская, Н. В. Внутренний рынок труда предприятия как условие развития человеческого капитала работников : монография / Н. В. Маковская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 276 с.
- Маковская, Н. В. Внутренние рынки труда : методология, формы регулирования и условия эффективного функционирования в Республике Беларусь : монография / Н. В. Маковская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 272 с.
- Маковская, Н. В. Формирование спроса на внутренних рынках труда организаций в Республике Бела-

русь : монография / Н. В. Маковская. – Минск : Мисанта, 2012. – 131 с.

Разделы в коллективных монографиях:

- Маковская, Н. В. Особенности зарплатообразования на внутренних рынках труда в Беларуси / Н. В. Маковская [и др.]. // Механизмы управления развитием социально-экономических систем : монография ; под ред. О. В. Мартьяковой. – Донецк : ДонНТУ, 2010. – С. 351–359.

Учебно-методические издания:

- Маковская, Н. В. Управление персоналом в государственных учреждениях : учебно-методическое пособие / Н. В. Маковская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 64 с.
- Маковская, Н. В. Трудовая мотивация : социально-психологический аспект : учебно-методическое пособие / Н. В. Маковская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 60 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:

- Маковская, Н. В. Гибкий рынок труда и занятость населения / Н. В. Маковская // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. – 1997. – № 2. – С. 58–64.
- Маковская, Н. В. Новые процессы в сфере занятости населения / Н. В. Маковская // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. – 1999. – № 1. – С. 16–21.
- Маковская, Н. В. Опыт регулирования процессов занятости в США и Швеции / Н. В. Маковская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2000. – № 2–3. – С. 43–50.
- Маковская, Н. В. Коммуникативные аспекты public relations / Н. В. Маковская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 2–3. – С. 35–45.
- Маковская, Н. В. Стратегия сокращения персонала на белорусских предприятиях / Н. В. Маковская // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. – 2001. – № 5. – С. 38–42.
- Маковская, Н. В. Некоторые аспекты обучения персонала в условиях организационных изменений / Н. В. Маковская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 2–3. – С. 52–60.
- Маковская, Н. В. Социально-экономические проблемы регулирования текучести кадров / Н. В. Маковская // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. – 2002. – № 5. – С. 50–54.
- Маковская, Н. В. Социальный анализ инвестирования в создании и использовании рабочих мест / Н. В. Маковская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 4. – С. 24–29.
- Маковская, Н. В. Создание и использование рабочих мест с точки зрения социального анализа / Н. В. Маковская // Вестник Витебского государственного университета им. П. Машерова. – 2002. – № 4. – С. 20–25.
- Маковская, Н. В. Привлечь, научить, сохранить / Н. В. Маковская // Беларуская думка. – 2002. – № 11–12. – С. 53–60.
- Маковская, Н. В. К вопросу об инвестиционном механизме занятости в теории Дж. М. Кейнса / Н. В. Маковская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 2–3. – С. 84–89.
- Маковская, Н. В. Методологический анализ моделей механизма инвестирования трудовой занятости / Н. В. Маковская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 4. – С. 72–79.
- Маковская, Н. В. Организация управления неэффективной занятостью / Н. В. Маковская // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 1. – С. 113–116.
- Маковская, Н. В. Эффективная занятость населения: методологический аспект / Н. В. Маковская // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. – 2003. – № 6. – С. 10–14.
- Маковская, Н. В. Японский опыт управления / Н. В. Маковская // Беларуская думка. – 2003. – № 8. – С. 67–73.

- Маковская, Н. В. Численная и функциональная адаптация рабочей силы к потребностям производства как форма управления занятостью на предприятиях / Н. В. Маковская // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2004. – № 1. – С. 36–41.
 - Маковская, Н. В. Анализ человеческого капитала в условиях транзитивной экономики / Н. В. Маковская // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2004. – № 2-3. – С. 60–66.
 - Маковская, Н. В. Новые подходы в системе управления / Н. В. Маковская // *Беларуская думка*. – 2004. – № 11. – С. 65–69.
 - Маковская, Н. В. Инвестирование в человеческий капитал предприятия: концептуальные аспекты / Н. В. Маковская // *Вестник Витебского государственного технологического университета*. – 2005. – № 7. – С. 98–104.
 - Маковская, Н. В. Население Республики Беларусь в постперестроечный период / Н. В. Маковская // *Государство и общество : философия, экономика, культура : сб. трудов / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова ; науч. ред. А. В. Бузгалин, А. И. Колганов*. – Москва : [б. и.], 2005. – С. 445–446.
 - Маковская, Н. В. Персонал предприятия как объект инвестирования / Н. В. Маковская // *Человек и труд*. – 2005. – № 6. – С. 86–87.
 - Маковская, Н. В. Ретроспектива развития внутренних рынков труда / Н. В. Маковская // *Вестник Удмуртского университета. Сер. Экономика*. – 2005. – № 3. – С. 119–138.
 - Маковская, Н. В. Опыт макроэкономического регулирования внутренних рынков труда в Беларуси / Н. В. Маковская // *Менеджмент : теория и практика*. – 2006. – № 1-2. – С. 188–193.
 - Маковская, Н. В. Тенденции развития внутренних рынков труда в Республике Беларусь / Н. В. Маковская // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2006. – № 1. – С. 56–62.
 - Маковская, Н. В. Квалификационная диагностика / Н. В. Маковская // *Служба кадров и персонал*. – 2006. – № 5. – С. 21–28.
 - Маковская, Н. В. Внутренние рынки труда предприятий / Н. В. Маковская // *Вестник Оренбургского государственного университета*. – 2006. – № 5. – С. 71–74.
 - Маковская, Н. В. Внутренние рынки труда белорусских предприятий / Н. В. Маковская // *Белорусский экономический журнал*. – 2006. – № 3. – С. 92–104.
 - Маковская, Н. В. Методическое обеспечение разработки региональных программ занятости в Беларуси / Н. В. Маковская, Е. В. Ванкевич // *Вестник Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта*. – 2006. – № 6. – С. 31–36.
 - Маковская, Н. В. Влияние макроэкономических показателей на состояние и развитие внутренних рынков труда белорусских предприятий / Н. В. Маковская // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2007. – № 1. – С. 59–64.
 - Маковская, Н. В. Методологические основы развития внутренних рынков труда в национальной экономике / Н. В. Маковская // *Вестник Донецкого университета. Сер. В., Экономика и право*. – 2007. – № 1. – С. 130–137.
 - Маковская, Н. В. Отраслевые особенности политики доходов в промышленности Беларуси / Н. В. Маковская // *Экономіст*. – 2007. – № 11. – С. 52–56.
 - Маковская, Н. В. Сравнительный анализ состояния трудовых сфер микроуровня в условиях переходной экономики (на примере стран Центральной и Восточной Европы и стран СНГ) / Н. В. Маковская // *Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Экономика*. – 2007. – № 1. – С. 5–13.
 - Маковская, Н. В. Социально-экономические условия развития внутренних рынков труда в Республике Беларусь / Н. В. Маковская // *Вестник Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта*. – 2007. – № 5. – С. 11–16.
 - Маковская, Н. В. Формирование доходов работников на внутренних рынках труда белорусских предприятий / Н. В. Маковская // *Белорусский экономический журнал*. – 2008. – № 1. – С. 82–92.
 - Маковская, Н. В. Параметры и механизм оценки сферы труда белорусских предприятий / Н. В. Маковская // *Белорусский экономический журнал*. – 2009. – № 3. – С. 69–91.
 - Маковская, Н. В. Кадровый инновационный потенциал промышленности Беларуси / Н. В. Маковская // *Экономический бюллетень*. – 2010. – № 6. – С. 13–21.
 - Маковская, Н. В. Особенности влияния сегментации трудовой сферы предприятия на кадровую политику (на примере отраслей промышленности Беларуси) / Н. В. Маковская // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова. Сер. D, Экономіка, сацыялогія, права*. – 2010. – № 2. – С. 4–13.
 - Маковская, Н. В. Генезис и сущность категории «внутренний рынок труда организации» / Н. В. Маковская // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова. Сер. D, Экономіка, сацыялогія, права*. – 2011. – № 1. – С. 4–14.
 - Маковская, Н. В. Формирование спроса на труд предприятиями промышленности в Республике Беларусь / Н. В. Маковская // *Белорусский экономический журнал*. – 2011. – № 2. – С. 119–133.
 - Makovskaya, N. The human capital are manage in conditions of internal labour market / N. Makovskaya // *Management and sustainable development / University of Forestry*. – Sofia ; Bulgaria : [s. n.], 2007. – Vol. 17. – № 2. – P. 60–64.
- Статьи в журналах, сборниках научных работ:**
- Маковская, Н. В. Социально-экономические аспекты развития внутренних рынков труда в Республике Беларусь / Н. В. Маковская // *Легкая промышленность. Социально-экономические проблемы развития : сб. науч. статей республиканской научно-практической конференции, Витебск, 2–3 ноября 2005 г. / Витебский государственный технологический университет ; науч. ред. С. М. Литовский*. – Витебск : [б. и.], 2005. – С. 246–249.
 - Маковская, Н. В. Лизинг рабочей силы как внутрипроизводственный источник инвестирования занятости на белорусских предприятиях / Н. В. Маковская // *Социально-гуманитарные науки в 21 веке : сб. науч. трудов / Ковровская государственная технологическая академия им. В. А. Дегтярева ; науч. ред. Г. В. Ульянов*. – Ковров : [б. и.], 2006. – С. 65–72.
 - Маковская, Н. В. Методологические основы управления внутренним рынком труда организации / Н. В. Маковская // *Экологические и ресурсосберегающие технологии промышленного производства : сб. науч. статей Международной научно-технической конференции, Витебск, 24–25 октября 2006 г. / Витебский государственный технологический университет ; редкол. П. А. Витязь [и др.]*. – Витебск : [б. и.], 2006. – С. 242–244.
 - Маковская, Н. В. Механизм эффективного взаимодействия субъектов внутреннего рынка труда / Н. В. Маковская // *Трансформация социально-экономических отношений в современных экономических условиях : сб. науч. статей / Пензенский государственный университет архитектуры и строительства ; под ред. Г. А. Резник*. – Пенза : [б. и.], 2006. – С. 76–78.
 - Маковская, Н. В. Концепция развития внутренних рынков труда организаций / Н. В. Маковская // *Современный менеджмент: проблемы и перспективы : сб. науч. трудов / Санкт-Петербургский политехнический университет ; редкол. В. И. Малюк [и др.]*. – СПб. : [б. и.], 2007. – С. 272–276.

МАЛАХОВ Леонид Кузьмич



Родился 25 декабря 1936 г. в г. Могилеве. В 1959 г. окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Правоведение». Работал следователем, помощником прокурора района, старшим преподавателем Горьковской спецшколы милиции, судьей Горьковского областного суда, преподавателем, доцентом и начальником кафедры уголовно-

ного и исправительно-трудового права Горьковской высшей школы (юридического института) МВД СССР (Российской Федерации). Профессор кафедры уголовного права юридического факультета Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (1992.); с 1991 по 1997 г. – заведующий кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета Нижегородского университета. С 1998 г. работает в Могилевском государственном университете им. А. А. Кулешова – профессор кафедры экономической теории (1998–1999), заведующий кафедрой правоведения (1999–2003), профессор кафедры правоведения (с 2003 г.).

В 1982 г. в Московской высшей школе милиции МВД СССР защитил кандидатскую диссертацию «Ответственность за хозяйственные преступления по законодательству социалистических стран Европы» (научный руководитель – доктор юридических наук А. В. Наумов). Кандидат юридических наук (1982). Доцент (1986).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая теория права», «Хозяйственное право», «Гражданское право», «Трудовое право», «Права человека».

Сфера научных интересов: «Правовая защита экономических интересов государства, граждан и юридических лиц».

Участник 12 научных конференций, в т.ч. более 7 международных.

Автор более 160 научных и учебно-методических публикаций (из них 13 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия, пособия:

- Малахов, Л. К. Ответственность за посягательства на экономическую систему по законодательству Союза ССР и союзных республик : учебное пособие / Л. К. Малахов. – Горький : Горьковская высшая школа МВД СССР, 1980. – 112 с.
- Малахов, Л. К. Ответственность за преступления, совершаемые в хозяйственной деятельности, по законодательству Союза ССР и союзных республик : учебное пособие / Л. К. Малахов. – Горький : Горьковская высшая школа МВД СССР, 1981. – 124 с.
- Малахов, Л. К. Ответственность за вымогательство: квалификация и наказание по российскому и зарубежному праву : учебное пособие / Л. К. Малахов. – Нижний Новгород : Нижегородский университет, 1995. – 120 с.
- Малахов, Л. К. Ответственность за преступления против социалистической собственности по законодательству Союза ССР и союзных республик (сравнительный анализ уголовно-правовых норм) : учебное пособие / Л. К. Малахов. – Нижний Новгород : Горьковская высшая школа МВД РФ, 1996. – 96 с.
- Малахов, Л. К. Сопоставительная таблица статей Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 года, Гражданского кодекса Республики Беларусь 1964 года и Гражданского кодекса Российской Федерации : пособие / Л. К. Малахов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 116 с.

Учебно-методические издания:

- Малахов, Л. К. Подготовка и написание рефератов, контрольных, курсовых дипломных работ по правовым дисциплинам : методические указания / Л. К. Малахов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 84 с.

РОГОВЦОВ Дмитрий Александрович



Родился 12 июня 1978 г. в г. Чаусы Могилевской области. В 2000 г. с отличием окончил исторический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «История. Иностранный язык». С 2000 г. работает на кафедре политологии и социологии МГУ им. А. А. Кулешова ассистентом (2000), преподавателем (2003–2004), старшим преподавателем (2004–2005), доцентом (2005–2007), заведующим кафедрой (2007–2010). С 2004 по 2007 г. являлся заместителем декана исторического факультета по идеологической и воспитательной работе. С 2010 г. – декан факультета экономики и права.

Член Совета университета, Научно-методического совета, ректората, совета по качеству и совета по информатизации.

В 2000 г. поступил и в 2003 г. успешно окончил аспирантуру Белорусского государственного университета (юридический факультет, кафедра политологии) с защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности «23.00.02 – Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии» на тему «Политическая символика как способ организации политического пространства переходного общества» (научный руководитель – кандидат философских наук доцент Т. Г. Соловей). Кандидат политических наук (2003). Доцент (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Политология», «Основы идеологии белорусского государства», «Беларусь в геополитической структуре мира: история и современность», «Организация государственного управления».

Сфера научных интересов: политические процессы в Республике Беларусь; политическая символика в структуре идеологических процессов; геополитическое положение Республики Беларусь на современном этапе, учебно-методическое обеспечение политологии и идеологической работы с молодежью.

Подготовил призера Республиканского конкурса студенческих научных работ (1 категория).

Участник более 20 научных конференций, в том числе 8 международных, из них 1 зарубежная. Координатор республиканской научно-практической конференции «Проблемы устойчивого развития региона» (Могилев, март 2011 г.).

Автор более 28 научных и учебно-методических публикаций (из них 3 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Rogovtsov, D. A. Беларусь в геополитической структуре мира: история и современность : программа и методические рекомендации / Д. А. Rogovtsov. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 23 с.
- Rogovtsov, D. A. Деятельность оппозиционных молодежных организаций в Республике Беларусь : методические рекомендации / Д. А. Rogovtsov. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 18 с.
- Политология. Планы семинарских занятий для студентов исторического факультета : методические рекомендации / авт.-сост. Д. А. Rogovtsov. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 48 с.

- Политология : планы семинарских занятий / авт. сост. Д. А. Роговцов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 30 с.
- Молодежь и политика : учебно-методические материалы / под ред. Т. Н. Кузьминой, Д. А. Роговцова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 66 с.
- Политология : методические рекомендации / авт. сост. Д. А. Роговцов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 32 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Роговцов, Д. А. Функции политической символики / Д. А. Роговцов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 2-3(12). – С. 15–18.
- Роговцов, Д. А. Особенности формирования политической топонимии / Д. А. Роговцов, С. Н. Басик // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 2-3(15). – С. 46–50.
- Роговцов, Д. А. Символическая легитимация политического пространства / Д. А. Роговцов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 4(19). – С. 6–10.
- Роговцов, Д. А. Процесс становления и развития политической символики / Д. А. Роговцов // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. Сер. 1., Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2007. – № 4(60). – С. 119–125.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Роговцов, Д. А. Роль и место символов в политике / Д. А. Роговцов // Палітычная сфера. Рэканструкцыя. – 2002. – № 2. – С. 37–39.
- Роговцов, Д. А. Философско-политические детерминанты идеологии белорусской государственности / Д. А. Роговцов // Романовские чтения : сб. трудов Международной научной конференции, Могилев, 21 октября 2004 г. / МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – С. 312–314.
- Роговцов, Д. А. Основные направления перспективного проектирования внешнеполитической стратегии Республики Беларусь / Д. А. Роговцов // Трансформационные процессы в современном белорусском обществе : социальное измерение : сб. статей / отв. ред. Н. Е. Лихачев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – Вып. 1. – С. 108–116.
- Роговцов, Д. А. Внешнеполитические условия становления и развития Союзного государства Беларуси и России / Д. А. Роговцов // Романовские чтения – 2 : сб. трудов Международной научной конференции, Могилев, 10–11 ноября 2005 г. / МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 150–152.

ТРАМБАЧЁВА Татьяна Дмитриевна

Родилась 29 января 1974 г. в г. Могилеве. В 1999 г. с отличием закончила Белорусский негосударственный институт правоведения (Могилевский филиал) по специальности «Правоведение». С 1999 г. работала в ЧУО «БИП – Институт правоведения» (Могилевский филиал) на кафедре теории государства и права, с 2004 г. – на кафедре юридических дисциплин. В 2011–2012 гг. – доцент кафедры правоведения Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова. С июля 2012 г. – заведующий кафедрой гражданского и хозяйственного права.



В 1999 г. поступила и в 2003 г. окончила аспирантуру ЧУО «БИП – Институт правоведения» (г. Минск) по специальности «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право». В 2009 г.

защитила кандидатскую диссертацию «Эмансипация несовершеннолетних в гражданском праве Республики Беларусь» (научный руководитель – кандидат юридических наук доцент В. Н. Паращенко). Кандидат юридических наук (2009). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Гражданское право», «Жилищное право».

Сфера научных интересов: гражданское право, жилищное право.

Участник 6 научных конференций, в т.ч. 3 международных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 10 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Трамбачева, Т. Д. Эмансипация несовершеннолетних в гражданском праве Республики Беларусь : учебно-методическое пособие для студентов / Т. Д. Трамбачева ; БИП – Институт правоведения. – Минск : БИП-С Плюс, 2010. – 87 с.
- Трамбачева, Т. Д. Рекомендации по написанию и оформлению дипломных работ : учебно-методическое пособие / Т. Д. Трамбачева, Н. В. Пантелеева // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП ; под ред. А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2010. – Вып. 7. – С. 119–139.
- Трамбачева, Т. Д. Формы содействия со стороны государства в строительстве (реконструкции) и приобретении жилых помещений : учебно-методическое пособие / Т. Д. Трамбачева. – Минск : БИП-С Плюс, 2010. – 68 с.
- Трамбачева, Т. Д. Страховые правоотношения : учебно-методическое пособие / Т. Д. Трамбачева, Т. А. Корень. – Минск : БИП-С Плюс, 2010. – 87 с.
- Трамбачева, Т. Д. Рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ : учебно-методическое пособие / Т. Д. Трамбачева, Ж. В. Третьякова [и др.] // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП ; под ред. А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2011. – Вып. 8. – С. 103–130.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Карпенко, Т. Д. (Трамбачева) Правовое положение эмансипированного несовершеннолетнего в уголовном законодательстве Республики Беларусь / Т. Д. Карпенко // Вестник молодежного научного общества. – 2003. – № 1. – С. 17–20.
- Карпенко, Т. Д. (Трамбачева) Дееспособность несовершеннолетних, вступивших в брак / Т. Д. Карпенко // Право Беларуси. – 2004. – № 13(85). – С. 86–91.
- Карпенко, Т. Д. (Трамбачева) Правовая процедура эмансипации, осуществляемая уполномоченными органами / Т. Д. Карпенко // Право Беларуси. – 2004. – № 16(88). – С. 80–85.
- Карпенко, Т. Д. (Трамбачева) Последствия эмансипации несовершеннолетних в области брачно-семейных отношений / Т. Д. Карпенко // Судовы веснік. – 2006. – № 4. – С. 56–58.
- Карпенко, Т. Д. (Трамбачева) Статус эмансипированного несовершеннолетнего в трудовых правоотношениях / Т. Д. Карпенко // Юридический журнал. – 2006. – № 4. – С. 37–40.
- Трамбачева Т. Д. Признание эмансипации недействительной / Т. Д. Трамбачева // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2008. – № 4. – С. 136–145.
- Трамбачева, Т. Д. Перспективы развития предпринимательства несовершеннолетних и пути разрешения сложившихся проблем (начало) / Т. Д. Трамбачева, В. В. Трамбачев // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. – 2010. – № 2. – С. 111–117.
- Трамбачева, Т. Д. Эмансипация – новое самостоятельное основание приобретения несовершенно-

- летними полной дееспособности / Т. Д. Трамбачева // Юстыцыя Беларусі. – 2010. – № 3. – С. 17–19.
- Трамбачева, Т. Д. Перспективы развития предпринимательства несовершеннолетних и пути разрешения сложившихся проблем (продолжение) / Т. Д. Трамбачева, В. В. Трамбачев // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. – 2010. – № 3. – С. 117–121.
 - Трамбачева, Т. Д. Страхование: новые тенденции и перспективы / Т. Д. Трамбачева // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. – 2010. – № 3. – С. 170–172.
 - Трамбачева, Т. Д. Некоторые аспекты взыскания страхового возмещения в порядке суброгации / Т. Д. Трамбачева, Т. А. Корень // Вестник Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь. – 2011. – № 8. – С. 116–120.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Карпенко, Т. Д. Правовые последствия вступления в брак несовершеннолетними / Т. Д. Карпенко // Общество. Наука. Образование : научные труды Могилевского филиала БИП / БИП – Институт правоведения ; редкол. А. А. Скикевич [и др.]. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2006. – Вып. 2. – С. 49–53.
- Трамбачева Т. Д. Историческое развитие и становление гражданско-правового института эмансипации / Т. Д. Трамбачева // Общество. Наука. Образование : научные труды Могилевского филиала БИП / БИП – Институт правоведения ; редкол. В. Д. Выборный [и др.]. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2007. – Вып. 4. – С. 121–131.
- Трамбачева Т. Д. К вопросу о предпринимательской деятельности несовершеннолетних / Т. Д. Трамбачева // Вестник Могилевского филиала БИП: Право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; редкол. А. А. Скикевич [и др.]. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2008. – Вып. 6. – С. 146–152.
- Трамбачева Т. Д. Понятие и сущность эмансипации несовершеннолетних / Т. Д. Трамбачева // Научные труды Могилевского филиала БИП: право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; редкол. А. А. Скикевич [и др.]. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2009. – Вып. 7. – С. 117–123.
- Трамбачева, Т. Д. Актуальные проблемы организации самостоятельной работы студентов по гражданскому праву / Т. Д. Трамбачева // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП ; под ред. А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2009. – Вып. 5. – С. 100–103.
- Трамбачева, Т. Д. Эмансипация несовершеннолетних как институт гражданского права / Т. Д. Трамбачева // Научные труды Могилевского филиала БИП: право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; редкол. А. А. Скикевич [и др.]. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2009. – Вып. 8. – С. 173–177.
- Трамбачева, Т. Д. Правовые аспекты признания лица эмансипированным / Т. Д. Трамбачева, В. Н. Марченко // Научные труды Могилевского филиала БИП: право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; под ред. А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2010. – Вып. 10. – Ч. 1. – С. 4–8.
- Трамбачева, Т. Д. Особенности осуществления предпринимательской деятельности с использованием торговых автоматов (вендинг) / Т. Д. Трамбачева, О. А. Грабун // Научные труды Могилевского филиала БИП: право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; под ред. А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2010. – Вып. 10. – Ч. 1. – С. 82–86.
- Трамбачева, Т. Д. Проблемы установления патронажа над дееспособными гражданами / Т. Д. Трамбачева, Е. В. Ковалевская // Научные труды Могилевского филиала БИП: право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; под ред. А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2010. – Вып. 10. – Ч. 1. – С. 175–178.

- Трамбачева, Т. Д. Некоторые аспекты рассмотрения жилищных споров о выселении граждан из занимаемых ими жилых помещений в судебном порядке / Т. Д. Трамбачева // Научные труды Могилевского филиала БИП: право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; под ред. А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2010. – Вып. 10. – Ч. 2. – С. 182–188.
- Трамбачева, Т. Д. Примерный план семинарского занятия (биурока) на базе 3–4 курса специальности «Правоведение» по теме «Защита прав потребителей» / Т. Д. Трамбачева // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП; под ред. А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2010. – Вып. 7. – С. 103–108.
- Трамбачева, Т. Д. Подназначение наследников в гражданском праве Республики Беларусь: понятие, субъективный состав, основания возникновения и прекращения / Т. А. Корень, Т. Д. Трамбачева // Юстыцыя Беларусі. – 2011. – № 12. – С. 38–41.
- Трамбачева, Т. Д. Некоторые правовые последствия нарушения гражданами правил пользования жилыми помещениями / К. В. Плотченко, Т. Д. Трамбачева // Научные труды Могилевского филиала БИП: право. Политика. Экономика / БИП – Институт правоведения ; редкол. Л. И. Василевский, Г. Ф. Дубинчик, А. А. Скикевич [и др.]; под общ. ред. А. А. Скикевича. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2012. – Вып. 13. – С. 122–127.

ФЕДОРОВ Виктор Емельянович



Родился 9 февраля 1941 г. в Красноярском крае. В 1963 г. окончил историко-филологический факультет Красноярского государственного педагогического института по специальности «История, русский язык и литература». С 1965 по 1980 г. работал ассистентом, а затем доцентом и заведующим кафедрой Сибирского технологического института в г. Красноярске; с 1980 по 1985 г. работал заведующим кафедрой Украинского заочного политехнического института в г. Славянске Донецкой области.

С 1985 г. является доцентом кафедры политологии и социологии Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова. В 1992–1993 гг. возглавлял научный отдел университета.

В 1968–1971 гг. обучался в аспирантуре Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Научный коммунизм». В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие социальной активности рабочего класса на социалистическом промышленном предприятии» (научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Н. М. Киряев). Кандидат философских наук (1972), доцент (1977). В 1994 г. прошел переподготовку в РИВШ и ГО по специальности «Политология».

Основные преподаваемые дисциплины: «Политология», «Основы идеологии белорусского государства».

Сфера научных интересов: методология политической науки, сравнительная политология, политический анализ и политическая культура.

Автор более 30 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- 3 гісторыі сацыяльна-палітычнай думкі Беларусі : навучальны дапаможнік / МДПІ. – Могилёў : МДПІ, 1995. – 91 с. [сваўт.].

Учебно-методические издания:

- Малянок, М. А. Паліталогія : вучэбна-метадычны дапаможнік / В. Е. Федараў, У. В. Ясеў ; пад рэд. А. М. Малянка. – Мaгілёў : МДУ імя А. А.Куляшова, 2000. – 136 с.

Статьи в научных сборниках:

- Федоров, В. Е. Методика изучения темы : «Формирование партийных коалиций» / В. Е. Федоров // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2007. – Вып. 2. – С. 68–72.
- Федоров, В. Е. Методология изучения политической системы / В. Е. Федоров // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП. – Могилев, 2008. – Вып. 3. – С. 100–107.
- Федоров, В. Е. Изучение методики проведения брейн-сторминга в курсе «Теория и практика оценки публичной политики» / В. Е. Федоров // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2008. – Вып. 4. – С. 67–72.
- Федоров, В. Е. Тоталитарные режимы, их основные черты, социальные предпосылки возникновения и развития / В. Е. Федоров // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2009. – Вып. 7. – С. 123–128.
- Федоров, В. Е. Избирательная система: мировой опыт / В. Е. Федоров // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2010. – Вып. 9. – С. 149–155.
- Федоров, В. Е. Общие функции и механизм функционирования политической системы / В. Е. Федоров // Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП. – Могилев : МФ ЧУО БИП, 2012. – Вып. 13. – С. 171–177.

ЯРОШЕВИЧ Евгения Александровна

Родилась 19 мая 1976 г. в г. Солигорске Минской области. В 1998 г. окончила факультет дошкольного воспитания Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)». С 2002 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова старшим преподавателем (2002–2004), доцентом кафедры политологии и социологии (2004–2009). С 2009 г. – начальник управления воспитательной работы с молодежью.



В 2002 г. окончила аспирантуру при институте социологии Национальной академии наук Беларуси. В 2004 г. под научным руководством доктора социологических наук доцента Н. А. Барановского защитила кандидатскую диссертацию по теме «Этиология асоциального девиантного поведения несовершеннолетних и его социальный контроль». Кандидат социологических наук (2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «Социология образования», «Социология науки», «Виктимология», «Девиантология», «Методика преподавания социологии», «Социология».

Сфера научных интересов: этиология отклоняющегося поведения, социология и психология образования.

Осуществляет сотрудничество с Федеральным государственным научным учреждением «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи» (Российская Федерация). В 2011 г. по итогам совместной работы организован и проведен международный семинар «Опыт Беларуси в области профилактики ВИЧ-инфекции и формирования то-

лерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям в системе образования и работы с группами риска». Опыт Беларуси в области профилактики ВИЧ-инфекции был представлен на сессии Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии (ЕЕСААС, Москва, 2009 г.).

Под руководством Ярошевич Е.А. выполнена научная работа выпускника факультета экономики и права С. П. Грибановского «Интернет-зависимость в студенческой среде: социологический анализ», которая по итогам участия в республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений в 2011 г. получила диплом 1 степени, выпускнику присвоено звание Лауреата конкурса.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Социология образования : учебно-методические указания / авт.-сост. Е. А. Ярошевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 72 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:

- Ярошевич, Е. А. Этиология девиантного поведения // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. – 2003. – № 1 – С. 43–46.
- Ярошевич, Е. А. Социальные аспекты предупреждения проституции // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. – 2003. – № 4. – С. 55–61.
- Ярошевич, Е. А. Социологическая теория риска в объяснении девиантного поведения / Е. А. Ярошевич, Д. Ковалев // Вестник МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – № 2-3 – С. 49–55.
- Ярошевич, Е. А. Студенческое самоуправление в формировании гражданской культуры молодежи / Е. А. Ярошевич // Вышэйшая школа. – 2011. – № 3. – С. 53–55.

Статьи в сборниках научных работ:

- Ярошевич, Е. А. Основные подходы к изучению этиологии девиантного поведения / Е. А. Ярошевич // Идеология и жизнь : материалы семинара преподавателей гуманитарных дисциплин вузов Могилевской области : научное издание / сост., науч. ред. Ю. М. Бубнов. – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. С. Соболя, 2004. – С. 314–319.
- Ярошевич, Е. А. Проституция : запретить или разрешить? / Е. А. Ярошевич // Молодежная галактика : ежегодный альманах / НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, Академия гуманитарных наук ; гл. ред. А. А. Козлов. – СПб. : НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, 2006. – № 1. – С. 135–143.
- Ярошевич Е. А. Роль неформальной досуговой группы в этиологии девиантного поведения в молодежной среде / Е. А. Ярошевич // Трансформационные процессы в современном белорусском обществе: социальное измерение : сборник статей ; отв. ред. Н. Е. Лихачев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – Вып. 1. – С. 145–153.
- Ярошевич, Е. А. Учет этиологии отклоняющегося поведения в системе работы с несовершеннолетними правонарушителями / Е. А. Ярошевич // Инновационные технологии социально-педагогической поддержки и духовно-нравственного образования детей и молодежи : сборник статей / Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи ; сост., науч. ред. Н. Ю. Синягина, А. Г. Болелова. – М. : Арманов-Центр, 2008. – С. 27–30.
- Грибановский, С. П. Интернет-зависимость студенческой молодежи : социологический анализ / С. П. Грибановский, Е. А. Ярошевич // Сборник научных статей Лауреатов республиканского конкурса студенческих научных работ 2010 г. – Минск : БГУ, 2011. – С. 527–533.

ЯСЕВ Владимир Викторович



Родился 1 марта 1961 г. в г. Быхове Могилевской области. В 1984 г. окончил Могилевский государственный педагогический институт им. А. А. Кулешова по специальности «История» с дополнительной специальностью «Советское право». С 1988 г. работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова преподавателем на кафедре теории социализма (кафедре политологии с 1991 г.) (1988–1998), деканом факультета иностранных языков (1998–2008). С 2008 г. – проректор по учебной работе.

В 1990–1993 г. обучался в аспирантуре БГУ по специальности «Политические институты и процессы». В 1993 г. под научным руководством кандидата философских наук профессора П. П. Дроня и кандидата философских наук доцента Н. П. Денисюк защитил кандидатскую диссертацию на тему «Национальная политика партий и общественных движений Республики Беларусь». Кандидат политических наук (1993). Доцент (1997).

Основные преподаваемые дисциплины: «Политология», «Теория и история общественных движений и политических партий», «Основы идеологии белорусского государства».

Сфера научно-исследовательских интересов: формирование гражданского общества, деятельность общественных объединений в Республике Беларусь; разработка концепции социально-гуманитарного образования в Республике Беларусь.

Руководитель гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Динамика политического процесса Республики Беларусь в условиях системной трансформации общества» (2001–2003); задания Министерства образования Республики Беларусь «Разработка научных основ идеологии белорусской государственности» (2001–2003). Исполнитель заданий Министерства образования Республики Беларусь (отраслевые темы) «Научное обоснование места и роли общественных объединений и политических партий в формировании гражданского общества в Республике Беларусь» (2010); «Научное обоснование концепции социально-гуманитарного образования на первой ступени высшего образования Республики Беларусь» (2010–2011); «Разработка концептуальных основ построения содержания дисциплин социально-гуманитарного цикла на первой ступени высшего образования в связи с введением в средних общеобразовательных учреждений учебного предмета «Обществоведение» (2011).

Награжден Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь (2003, 2007), Могилевского областного исполнительного комитета (2008) и др.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 15 международных, из них 6 зарубежных.

Автор более 50 научных и научно-методических публикаций (из них 4 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Нации и политика : учебное пособие для студентов / сост. М. А. Авласевич, И. И. Серова, В. В. Ясев. – Могилев : МГПИ им. А.А. Кулешова, 1994. – 108 с.

- 3 гісторыі сацыяльна-палітычнай думкі Беларусі : навучальны дапаможнік / МДПІ. – Магілёў : МДПІ, 1995. – 91 с. [суаўт.]
- Ясев, В. В. Политическая сфера / В. В. Ясев // Обществоведение : пособие для подготовки к централизованному тестированию / М. И. Вишневский [и др.]; под ред. М. И. Вишневого. – Минск : Аверсэв, 2011. – Раздел 5. – С. 267–272.

Учебно-методические издания:

- Малянок, М. А. Паліталогія : вучэбна-метадычны дапаможнік / В. Е. Фёдараў, У. В. Ясев ; пад рэд. А. М. Малянка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. – 136 с.
- Ясев, В. В. Теория и история общественных движений и политических партий : учебно-методическое пособие / В. В. Ясев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 23 с.
- Ясев, В. В. Формирование общественных движений и партий в странах Западной Европы в XVII–XIX вв. : методические рекомендации / В. В. Ясев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 39 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:

- Ясев, В. В. Особенности националистических проявлений в Белоруссии / В. В. Ясев // Веснік БДУ. Сер. 3, Гісторыя, філасофія, эканоміка, права. – 1991. – № 3. – С. 37–40.

Статьи в научных сборниках:

- Ясев, В. В. Либеральные партии в Республике Беларусь : призвание или дело случая? / В. В. Ясев // Материалы регионального семинара преподавателей гуманитарных дисциплин вузов Могилевской области : научное издание. – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. С. Соболя, 2001. – С. 44–47.
- Ясев, В. В. Идеология Белорусского народного фронта в 1989–1994 гг. и ценностные ориентации молодежи / В. В. Ясев // Идеология и жизнь : материалы семинара преподавателей гуманитарных дисциплин вузов Могилевской области : научное издание ; сост., науч. ред. Ю. М. Бубнов. – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. С. Соболя, 2004. – С. 329–333.
- Ясев, В. В. Общественные объединения как акторы конституирования политической системы Республики Беларусь / В. В. Ясев // Трансформационные процессы в современном белорусском обществе : социальное измерение : сб. статей ; отв. ред. Н. Е. Лихачев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 153–163.
- Ясев, В. В. К вопросу об интеграции и преемственности в содержании социально-гуманитарного образования / В. В. Ясев // История, философия, политика, право : научные труды преподавателей гуманитарных дисциплин / МГУП, БИП – Институт правоведения ; под общ. ред. В. Д. Выборного, А. А. Скикевича. – Могилев, 2011. – Вып. 1. – С. 145–149.



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Авдеева Нина Ивановна
Архипов Бронислав Михайлович
Батан Сергей Николаевич
Белый Владимир Кириллович
Борбат Владимир Николаевич
Веракса Виктор Иосифович
Волосевич Александра Владимировна
Герасимова Татьяна Юрьевна
Гостевич Татьяна Васильевна
Гусев Сергей Силыч
Гуцанович Сергей Аркадьевич
Жестков Сергей Васильевич
Иванов Валерий Георгиевич
Ивашкевич Инна Викторовна
Катасонова Алевтина Трофимовна
Кожуренко Наталья Владимировна
Кравец Елена Всеволодовна
Кротов Виктор Михайлович
Латотин Леонид Александрович
Лебедев Владимир Иванович
Лещенко Лариса Васильевна
Мазаник Людмила Алексеевна
Мартынов Иван Иванович
Марченко Ирина Васильевна
Морозов Николай Порфирьевич
Николаева Валентина Владимировна
Носкова Марина Сергеевна
Пенчанский Сергей Борисович
(Горецкий педагогический колледж)

Платонов Александр Сергеевич
Полевченко Инна Имамутдиновна
Рабзонов Петр Георгиевич
Радьков Александр Михайлович
Рогановская Елена Николаевна
Рогановский Николай Максимович
Савкин Алексей Ефимович
Сазонова Алла Михайловна
Сакович Наталья Владимировна
Сенько Егор Егорович
Сидоренко Иван Николаевич
Соболевский Алексей Никитович
Сорокин Владимир Александрович
Сотский Александр Борисович
Старовойтов Леонид Евгеньевич
Старовойтова Елена Леонидовна
Старовойтова Тамара Сулеймановна
Стаськов Николай Иванович
Столярова Татьяна Владимировна
Тимощенко Елена Валерьевна
Томов Александр Васильевич
Трухачев Федор Михайлович
Урбанович Михаил Иванович
Чеботаревская Тамара Матвеевна
Чеботаревский Андрей Борисович
Чеботаревский Борис Дмитриевич
Чернов Станислав Михайлович
Юевич Владимир Антонович

АВДЕЕВА Нина Ивановна

Родилась 28 января 1949 г. в г. Быхове Могилевской области. В 1971 г. с отличием окончила Могилевский государственный педагогический институт им. А. А. Кулешова по специальности «Физика и математика». Младший научный сотрудник (1971–1972, 1975–1981) Могилевского филиала Института физики АН БССР. С 1981 г. работает на кафедре общей физики (с 2003 г. – на кафедре физики и технических дисциплин) МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (1981–1985), доцентом (с 1985 г.). С 1998 по 1999 г. – заместитель декана физико-математического факультета по учебной работе. Проректор ИПК и ПК УО «МГУ им. А. А. Кулешова» по учебной работе (2001–2004).



В 1972 г. поступила и в 1975 г. окончила аспирантуру Института физики АН БССР по специальности «Оптика». В 1977 г. в Совете Института физики АН БССР защитила диссертацию «Волноводные свойства поглощающих и анизотропных тонкопленочных структур» (научный руководитель – член-корреспондент АН БССР, профессор, доктор физико-математических наук А. М. Гончаренко). Кандидат физико-математических наук (1978). Доцент (1986).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физика (для естественнонаучных и педагогических специальностей)», «Общая физика с основами геофизики», «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность», «Общая физика», «Теоретическая физика (электродинамика)».

Сфера научных интересов: распространение света в слоистых структурах; вопросы преподавания физики в высшей школе: образовательные технологии, пропедевтика экспериментальных знаний и умений, повышение качества подготовки преподавателей физики, компьютерные дидактические средства.

Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций (из них около 40 – в соавторстве).

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. свыше 18 международных, из них 8 зарубежных.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Методы обработки результатов измерений : учебное пособие / Н. И. Авдеева, А. А. Луцевич, В. В. Хмурович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 164 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов физико-математических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего педагогического образования]**

Учебно-методические издания:


- Авдеева, Н. И. Дидактическое обеспечение лабораторных занятий по физике : учебно-методические материалы / Н. И. Авдеева, А. В. Кузьмин. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 48 с.
- Авдеева, Н. И. Физический практикум по физике с основами геофизики : учебно-методические материалы / Н. И. Авдеева, А. В. Кузьмин, А. Г. Погуляева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 180 с.
- Авдеева, Н. И. Физический практикум : учебно-методические материалы / Н. И. Авдеева, А. Г. Погуляева, В. В. Хмурович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 184 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Авдеева, Н. И. О распределении потока энергии в плоском анизотропном оптическом волноводе / Н. И. Авдеева // ЖПС. – 1977. – Вып.1. – Т. 27. – С. 155–159.

- Авдеева, Н. И. Аптычны двухпленачны светавод / Н. И. Авдеева // Известия АН БССР. Сер. Физико-математических наук. – 1977. – № 4. – С. 99–105.
- Авдеева, Н. И. Содержание и примерное планирование факультатива «Физика элементов ЭВМ» / Н. И. Авдеева, В. М. Кротов, В. А. Кузьмин // Народная асвета. – 1989. – № 5 – С. 61–64.
- Авдеева, Н. И. Электродинамика : трехуровневая программа для 10–11 классов / Н. И. Авдеева, В. М. Кротов // Народная асвета. – 1996. – № 7. – С. 53–64.
- Авдеева, Н. И. К вопросу о педагогической практике / Н. И. Авдеева Т. Ю. Герасимова, Т. С. Старовойтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С, Псіхалага-педагагічныя навукі. – № 1(2). – 1999. – С. 113–120.
- Авдеева, Н. И. Статыстычныя метады апрацоўкі вынікаў фізічнага эксперыменту / Н. И. Авдеева, В. В. Хмурович // Народная асвета. – 2001. – № 4. – С. 109–119.

АРХИПОВ Бронислав Михайлович



Родился 1 января 1934 г. в д. Милюты Хиславичского района Смоленской области. В 1961 г. окончил Могилевский государственный педагогический институт по специальности «Математика». В период 1963–2002 гг. работал в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова.

В период 1967–1969 гг. учился в аспирантуре при БГУ им. В. И. Ленина на кафедре математического анализа. Защитил диссертацию по теме «Строго положительные решения периодической краевой задачи для системы двух обыкновенных дифференциальных уравнений» (руководитель: доктор физико-математических наук профессор Ю. С. Богданов, кандидат физико-математических наук доцент А. Я. Хохряков). Кандидат физико-математических наук (1969). Доцент (1974).

Основные преподаваемые дисциплины: «Дифференциальные уравнения», «Математический анализ».

Сфера научных интересов: дифференциальные уравнения. Награжден нагрудным знаком «Выдатнік народнай асветы» Белорусской ССР (1996), «Отличник просвещения СССР» (1998), почетными грамотами, благодарностями.

Участник 11 научных конференций. Автор 44 научных и учебно-методических публикаций, 26 научных статей, 2 учебных пособий, 16 методических пособий.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Государственного комитета СССР по народному образованию:

- Архипов, Б. М. Элементарные функции из в R / Б. М. Архипов // Элементарные функции : учебное пособие / Б. М. Архипов, А. А. Мазаник, Г. Н. Петровский, М. И. Урбанович. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – Гл. 1. – С. 5–57. **[Рекомендовано Государственным комитетом СССР по народному образованию в качестве учебного пособия для студентов физико-математических специальностей педагогических институтов]**

Учебно-методические издания:

- Архипов, Б. М. Практические задания для студентов I курса по математическому анализу / Б. М. Архипов, М. И. Урбанович, И. И. Мартынов, А. А. Мазаник. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1975. – 40 с.
- Архипов, Б. М. Задания для контрольных и самостоятельных работ по математическому анализу (для студентов I курса) / Б. М. Архипов, С. М. Гольдштейн, С. Д. Демиденкова, А. А. Мазаник, Н. П. Моро-

зов, Г. Н. Петровский, М. И. Урбанович. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1981. – 32 с.


- Архипов, Б. М. Методические рекомендации по теме «Мера и интеграл Лебега» / Б. М. Архипов, А. А. Мазаник, М. И. Урбанович. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1988. – 24 с.
- Архипов, Б. М. Методические рекомендации с заданиями для самостоятельной работы по теме «Предел функции» (для студентов I курса физико-математического факультета) / Б. М. Архипов, С. М. Гольдштейн, М. И. Урбанович. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1989. – 24 с.
- Архипов, Б. М. Элементы логики в математике (методические рекомендации) / / Б. М. Архипов, С. М. Гольдштейн, Д. М. Фрейверт. – Горки : БСХА, 1990. – 48 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Архипов, Б. М. Об асимптотической устойчивости одной системы дифференциальных уравнений / Б. М. Архипов, М. И. Урбанович // Весті АН БССР. Сер. Фізика-матэматычных навук. – 1983. – № 4. – С. 83–87.
- Архипов, Б. М. О строго положительных периодических решениях одного нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения / Б. М. Архипов, А. Я. Хохлаков // Дифференциальные уравнения. – 1978. – Т. 14. – № 5. – С. 798–806.
- Архипов, Б. М. Метод квазилинеаризации в периодических краевых задачах / Б. М. Архипов, А. Я. Хохлаков // Весті АН БССР. Фізика-матэматычных навук. – 1972. – № 1. – С. 45–50.
- Архипов, Б. М. Нелинейная периодическая краевая задача для уравнения и системы уравнений второго порядка / Б. М. Архипов, А. Я. Хохлаков // Дифференциальные уравнения. – 1969. – Т. 5. – № 3. – С. 998–1004.
- Архипов, Б. М. О матрице Грина периодической краевой задачи для системы двух линейных дифференциальных уравнений второго порядка / Б. М. Архипов // Дифференциальные уравнения. – 1968. – Т. 4. – № 6. – С. 973–980.

БАТАН Сергей Николаевич

Родился 23 мая 1970 г. в д. Дорошевичи Петриковского района Гомельской области. В 1993 г. окончил с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и информатика». В 1993–1994 гг. работал ассистентом кафедры математического анализа, вычислительной техники и информатики



МГПИ им. А. А. Кулешова. По окончании аспирантуры с 1997 по 2003 г. работал в МГУ им. А. А. Кулешова старшим преподавателем кафедры математического анализа, информатики и вычислительной техники, с 2003 по 2010 г. – доцентом этой же кафедры, в 2011 г. – доцентом кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений. С 2012 г. работает заведующим кафедрой информатики.

Член Совета физико-математического факультета, секретарь Совета ИПК и ПК УО «МГУ им. А. А. Кулешова».

В 1994 г. поступил и в 1997 г. окончил аспирантуру Института математики НАН Беларуси по специальности «Дифференциальные уравнения». В 2003 г. в Институте математики НАН Беларуси защитил кандидатскую диссертацию «Характеристические показатели линейных систем с перроновскими возмущениями и их обобщениями» (научный руководитель – академик НАН Беларуси Н. А. Изобов). Кандидат физико-математических наук (2003). Доцент (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Программирование», «Основы информационных технологий», «Теория алгоритмов», «Методы решения задач по информатике».

Сфера научных интересов: характеристические показатели линейных систем при экспоненциально убывающих возмущениях, применение информационных технологий в учебном процессе.

Участник 11 научных конференций, в т.ч. более 8 международных, из них 2 зарубежных.

Автор 11 научных и учебно-методических публикаций (из них 10 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Пособия:

- Батан, Л. В. Основы информационных технологий : теория и практика работы в приложениях Microsoft Windows : пособие / Л. В. Батан, С. Н. Батан. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 128 с.

Учебно-методические издания:

- Батан, Л. В. Текстовый процессор Microsoft Word 2002 : методические рекомендации и упражнения / Л. В. Батан, С. Н. Батан. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 56 с.
- Батан, С. Н. Операционная система Microsoft Windows XP : методические рекомендации / С. Н. Батан, Л. В. Батан. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 48 с.
- Батан, Л. В. Microsoft Excel 2002 : методические рекомендации и упражнения по освоению табличного процессора / Л. В. Батан, С. Н. Батан. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 26 с.
- Батан, С. Н. Основы работы в глобальной сети Internet. Теория и практика : методические рекомендации / Л. В. Батан, С. Н. Батан. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 64 с.
- Батан, С. Н. Основы работы в глобальной сети Internet / С. Н. Батан, Л. В. Батан, В. Л. Титов. – Могилев : МГУП, 2007. – 56 с.
- Батан, С. Н. Контрольные задания по курсу «Методы программирования и информатика» / С. Н. Батан – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 40 с.
- Батан, Л. В. Технологии организации баз данных : руководство для написания контрольных работ и подготовки ИДЗ студентов / Л. В. Батан, С. Н. Батан. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Изобов, Н. А. О неустойчивости характеристических показателей линейных дифференциальных систем при перроновских возмущениях / Н. А. Изобов, С. Н. Батан // Дифференциальные уравнения. – 1996. – Т. 32. – № 10. – С. 1341–1347.
- Izobov, N. A. On exactness of upper estimates of the characteristic exponent of a linear system with exponentially decreasing perturbations / N. A. Izobov, S. N. Batan // Mem. differential equations math. phys. – 1997. – N 11. – P. 174–177.
- Изобов, Н. А. Об оценках снизу характеристических показателей линейной системы с обобщенными перроновскими возмущениями / Н. А. Изобов, С. Н. Батан // Дифференциальные уравнения. – 2001. – Т. 37. – № 12. – С. 1593–1598.

БЕЛЫЙ Владимир Кириллович



Родился 6 ноября 1929 г. в г. Ейск Краснодарского края. В 1960 г. окончил физико-математический факультет Сталинского (Донецкого) педагогического института по специальности «Физика и математика». Учитель физики средних общеобразовательных школ г. Макеевка (1954–1966) преподаватель физики Макеевского инженерно-строительного

института (1966–1977). С 1977 г. работал на кафедре общей физики МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (1977–1984), доцентом (1985–2002).

В 1975 г. в Киевском педагогическом институте защитил кандидатскую диссертацию «Организация и методика проведения занятий спецкурса «Строение и свойства твердых тел»» (научный руководитель – доктор педагогических наук М. И. Розенберг). Кандидат педагогических наук (1976). Доцент (1985).

Преподавал дисциплины: «Методика преподавания физики», «Практикум по решению физических задач».

Сфера научных интересов: методика организации внеклассной работы по физике в средней школе, дидактическое обеспечение обучения физике учащихся средних общеобразовательных школ.

Награжден медалью «Ветеран труда».

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 6 международных

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций (из них 30 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Методические указания к лабораторным работам по методике преподавания физики / В. К. Белый [и др.]. – Могилев : МГПИ, 1987. – Ч. 1. – 31 с.
- Методические указания к лабораторным работам по методике преподавания физики / В. К. Белый [и др.]. – Могилев : МГПИ, 1988. – Ч. 2. – 32 с.
- Белый, В. К. Учителю о педагогическом мастерстве : методические рекомендации / В. К. Белый, В. А. Кривошеев, В. М. Кротов. – Могилев : Облтипография, 1990. – 32 с.
- Методические рекомендации по написанию дипломных и курсовых работ / В. К. Белый [и др.]. – Могилев : Облтипография, 1990. – 36 с.
- Белый В. К. Практикум по решению задач по физике / В. К. Белый, Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – Ч. 2. – 73 с.
- Белый В. К. Практикум по решению задач по физике / В. К. Белый, Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – Ч. 1. – 77 с.
- Белый В. К. Практикум по решению задач по физике / В. К. Белый, Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – Ч. 3. – 71 с.

Статьи в научных сборниках:

- Белый В. К. Оценка эффективности формирования политехнических знаний, умений и навыков в процессе изучения физики в средней школе / В. К. Белый, В. М. Кротов // Критерии определения готовности учащихся к труду в сфере материального производства : сб. науч. трудов. – Минск : МГПИ им. А. М. Горького, 1980. – С. 84–88.

БОРБАТ Владимир Николаевич



Родился 5 сентября 1963 г. в д. Головчин Бельничского района Могилевской области. В 1985 г. окончил с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и физика». В 1985–1991 гг. работал учителем математики Княжицкой средней школы Могилевского района. С 1991 г. работает на кафедре алгебры и геометрии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1991–1997), старшим преподавателем (1997–1999), доцентом (с 1999 г.).

В 1992 г. поступил и в 1995 г. окончил аспирантуру Института математики Национальной академии наук Беларуси по специальности «Математическая логика, алгебра и теория чисел». В 1996 г. в Институте математики защитил кандидатскую диссертацию «Теоретико-множественные свойства многочленов и теорема Минковского о линейных формах» (научный руководитель – доктор физико-математических наук В. И. Берник). Кандидат физико-математических наук (1996). Доцент (2002).

Основные преподаваемые дисциплины: «Алгебра», «Теория чисел», «Высшая математика».

Сфера научных интересов: метрическая теория диофантовых приближений, научно-методическое и учебное обеспечение алгебры, теории чисел, высшей математики.

Руководитель и исполнитель задания «Получение полных аналогов теоремы Хинчина для гладких кривых и поверхностей в пространствах произвольной размерности» Государственной программы фундаментальных научных исследований «Математические структуры» (2001–2005).

В период с 1997 по 2011 гг. подготовил 2 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ (1-я категория – 1, 3-я категория – 1).

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более 10 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций (из них 16 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Методические указания для подготовки к государственному экзамену по алгебре и геометрии / В. Н. Борбат [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 18 с.
- Борбат, В. Н. Высшая математика. Математическое программирование : практикум : расчетно-графические задания / В. Н. Борбат, Н. В. Сакович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 8 с.
- Борбат, В. Н. Методические материалы по спецкурсу «Квадратичные формы. Квадратичные поля» / В. Н. Борбат. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 32 с.
- Борбат, В. Н. Кольца : методические указания и задачи для самостоятельного решения / В. Н. Борбат, Н. В. Сакович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 32 с.
- Сборник индивидуальных заданий по аналитической геометрии и высшей алгебре : для студентов физико-математического факультета / сост. В. Н. Борбат. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 56 с.
- Контрольные задания по курсу «Высшая математика» : для студентов экономических специальностей / сост. В. Н. Борбат, А. М. Сазонова, Н. В. Сакович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 68 с.
- Контрольные задания по курсу «Алгебра и теория чисел» / сост. В. Н. Борбат [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 62 с.
- Борбат, В. Н. Контрольные задания по курсу «Аналитическая геометрия и высшая алгебра» / В. Н. Борбат, А. Б. Чеботаревский, Б. Д. Чеботаревский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 60 с.
- Борбат, В. Н. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике : для студентов факультета экономики и права : в 2 ч. / В. Н. Борбат, Н. В. Сакович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – Ч. 1. – 48 с.
- Борбат, В. Н. Теория многочленов. Алгебраические и трансцендентные числа : сборник индивидуальных заданий по алгебре и теории чисел / В. Н. Борбат, Н. В. Сакович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 36 с.
- Борбат, В. Н. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике : для студентов факультета экономики и права : в 2 ч. / В. Н. Борбат. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – Ч. 2. – 28 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Борбат, В. Н. Совместная аппроксимация нуля значениями целочисленных многочленов и их производных / В. Н. Борбат // Весці АН Беларусі. Сер., Фізіка-матэматычных навук. – 1995. – № 1. – С. 9–16.
- Борбат, В. Н. Многочлены с малой производной в корне и диофантовы приближения в поле комплексных чисел / В. Н. Борбат // Весці АН Беларусі. Сер., Фізіка-матэматычных навук. – 1996. – № 2. – С. 3–10.
- Борбат, В. Н. Многочлены с перепадами величин коэффициентов и гипотеза А. Бейкера / В. Н. Борбат, В. И. Берник // Весці АН Беларусі. Сер., Фізіка-матэматычных навук. – 1997. – № 3. – С. 5–8.
- Борбат, В. Н. Совместная аппроксимация нуля значениями целочисленных многочленов и их производных в R^2 / В. Н. Борбат // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 4. – С. 105–111.
- Борбат, В. Н. О точном порядке совместной аппроксимации нуля в R^3 и гипотеза В. Г. Спринджук / В. Н. Борбат, С. Г. Чарный // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 1. – С. 111–124.
- Борбат, В. Н. О совместной аппроксимации нуля значениями целочисленных многочленов в пространстве S^2 / В. Н. Борбат // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 2-3. – С. 159–172.

Статьи в научных сборниках:

- Борбат, В. Н. Совместное распределение значений целочисленных многочленов и их производных / В. Н. Борбат // Актуальные проблемы обучения и воспитания : сборник ; под ред. М. В. Мащенко. – Могилев : МГПИ, 1993. – С. 83–86.
- Борбат, В. Н. Оценка размерности Хаусдорфа множества действительных чисел с заданным порядком аппроксимации алгебраическими числами специального вида / В. Н. Борбат // Материалы исследований молодых ученых и аспирантов : сборник ; под ред. М. В. Мащенко. – Могилев : МГПИ, 1995. – С. 111–113.
- Борбат, В. Н. Совместная аппроксимация нуля значениями целочисленных полиномов / В. Н. Борбат, В. И. Берник // Труды математического института им. В. А. Стеклова. Аналитическая теория чисел и ее приложения : сборник статей к 60-летию со дня рождения профессора А. А. Карацубы. – М. : Наука, 1997. – С. 58–73.

ВЕРАКСА Виктор Иосифович

Родился 4 июля 1936 г. в Липецкой области (Россия). В 1959 г. окончил с отличием физико-математический факультет Елецкого педагогического института по специальности «Физика. Математика». С 1976 г. работает в МГПИ им. А. А. Кулешова (МГУ – с 1997 г.) доцентом кафедры общей физики (1976–1986), заведующим кафедрой общей физики (1986–1996), доцентом кафедры общей физики (1996–2003), доцентом кафедры экспериментальной и теоретической физики (с 2003 г.).



В 1962 г. поступил и в 1965 г. окончил аспирантуру при Ленинградском педагогическом институте им. А. Герцена на кафедре общей физики по специальности «Физика полупроводников». В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию «Динамика развития анизотропии гальваномагнитных явлений в сплавах висмута с элементами IV и VI групп таблицы Менделеева» (научный руководитель – доктор физико-математических наук профессор Г. А. Иванов). Кандидат физико-математических наук (1972). Доцент (1973).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая физика», «Теоретическая механика».

Сфера научных интересов: актуальные проблемы методики преподавания и методического обеспечения курсов общей и теоретической физики (прикладная).

Участник 12 научных конференций, в том числе 5 международных.

Автор 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 8 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Пособия:

- Веракса, В. И. Курс общей физики : пособие для студентов физико-математического факультета / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 1 : Механика. – 232 с.
- Веракса, В. И. Практические занятия по курсу общей физики / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 2 : Механика. Общий курс. – 225 с.
- Веракса, В. И. Механика : сборник вопросов, примеров и задач / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 173 с.
- Веракса, В. И. Практические занятия по курсу общей физики / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – Ч. 3 : Молекулярная физика и термодинамика. – 200 с.

ВОЛОСЕВИЧ Александра Владимировна

Родилась 4 июля 1941 г. в г. Свобода Воронежской области (Россия). В 1964 г. окончила физический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «Физика». С 1982 г. работает в Могилевском государственном педагогическом институте им. А. А. Кулешова (МГУ – с 1997 г.) доцентом кафедры теоретической физики (1982–1995), профессором (1995–2003), профессором кафедры экспериментальной и теоретической физики (с 2003 г.).



Член Совета физико-математического факультета, член Ученого Совета КГУ (г. Калининград).

В 1972 г. поступила и в 1976 г. окончила аспирантуру Кольского филиала Академии Наук. В 1980 г. защитила кандидатскую диссертацию «Электростатическая волновая турбулентность в ионосферной и магнитосферной плазме» по специальности «Физика плазмы» (г. Ленинград). В 1995 г. защитила докторскую диссертацию «Электростатические структуры в авроральной ионосфере и магнитосфере» по специальности «Физика плазмы» (г. Санкт-Петербург). Кандидат физико-математических наук (1982). Доцент (1983). Доктор физико-математических наук (1995). Профессор (1997). Член-корреспондент Академии образования (1999).

Основные преподаваемые дисциплины: «Нелинейная динамика», «Электродинамика плазмы», «Введение в физику волновых процессов», «Электродинамика», «Введение в физику твердого тела», «Теория относительности», «Электронная теория вещества», «Нелинейные электродинамические структуры в плазме», «Физика волновых процессов».

Сфера научных интересов: механизмы формирования нелинейных локализованных электростатических структур в космической плазме; нелинейные физические процессы и их численное моделирование.

Руководитель Гранта БРФФИ № X01-318 (2002 г.), Гранта DAAD №A/98/09199 (2000-2002), INTAS grant Nr 03-50-4872 (2005-2007).

Руководила 2 аспирантами. Подготовила 6 призеров республиканского конкурса студенческих научных работ (дипломы второй категории – 2, дипломы третьей категории – 4).

Награждена Премией Международной издательской компании «Наука» за лучший цикл публикаций в издаваем-

ных ею журналах (1995), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (1998), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2003), Почетной грамотой Национальной Академии Наук (2004), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2009).

Участник 50 международных конференций.

Автор 100 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Курсы лекций:

- Волосевич, А. В. Основы физики космической плазмы : курс лекций / А. В. Волосевич. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2000. – 100 с.
- Volosevich, A. V. Selected lectures on theoretical space plasma physics / C.-V. Meister, A. V. Volosevich. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 1999. – 170 s.
- Волосевич, А. В. Введение в нелинейную теорию колебаний и волн : курс лекций в 2 ч. / А. В. Волосевич. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2008. – Ч. 1. – 78 с.
- Волосевич, А. В. Введение в нелинейную теорию колебаний и волн : курс лекций : в 2 ч. – Ч. 2 : Нелинейные электростатические структуры в космической плазме / А. В. Волосевич. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. – 84 с.

Учебно-методические издания:

- Чернов, С. М. Контрольные задания: по курсам «Электродинамика», «Квантовая механика», «Физические основы и техника лазеров» / С. М. Чернов, А. В. Волосевич, В. И. Лебедев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. – 2007. – 60 с.
- Чернов, С. М. Контрольные задания по курсам : «Электродинамика», «Квантовая механика», «Физические основы и техника лазеров» : в 2 ч. / С. М. Чернов, А. В. Волосевич, В. И. Лебедев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – Ч. 2. – 112 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Волосевич, А. В. Нелинейные локализованные электростатические структуры и их экспериментальная диагностика в магнитосферной плазме / Ю. И. Галперин, А. В. Волосевич // Космические исследования. – 2002. – Т. 40. – № 4. – С. 1–10.
- Volosevich, A. V. Theoretical models of the spatially limited electrostatic structures and experiments in the auroral magnetosphere / A. V. Volosevich, Yu. I. Galperin, F. M. Truhachev // Advances in Space Research. – 2002. – V. 30. – № 7. – P. 1677–1680.
- Volosevich, A. V. Nonlinear electrostatic structures in collisional dusty plasmas / A. V. Volosevich, C.-V. Meister // Contr. Plasma Phys. – 2002. – № 42(1). – P. 61–65.
- Meister, C.-V. Nonlinear evolution of the Farley-Buneman instability in collisional plasmas / C.-V. Meister, A. V. Volosevich // Book abstracts: General Assembly of the European and American Geophysical Society. – France. – 2003. – ID-NR : EAEO3-A-04500.
- Volosevich, A. V. The evolution of nonlinear electrostatic waves and structures in Space plasma / A. V. Volosevich, C.-V. Meister // Astron. Nachr. / AN324. Suppl. Issue 3-Short Contributions. AG2000 Freiburg i Br. – Germany, 2003. – P. I.
- Волосевич, А. В. Численное моделирование одномерных электростатических структур / А. В. Волосевич, Ф. М. Трухачев // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. – 2004. – № 1. – С. 136–147.
- Volosevich, A. V. Nonlinear electrostatic waves in the collisional ionospheric plasma / A. V. Volosevich, C.-V. Meister // Cospar Scientific Assembly. July, 2004. – COSPAR04-A-01416, D3.5-0038-04. – Paris. – 2004. – P. 35.
- Volosevich, A. V. The evolution of nonlinear electrostatic waves and structures in Space plasma / A. V. Volosevich, C.-V. Meister // International Conference of the

«Astronomische Gesellschaft», Freiburg i. Br., September, 15-20, 2004. – Germany. – 2004. – P. 9–13.

- Volosevich, A. V. Electrostatic solitary structures associated with electron and ion beams in the auroral magnetosphere / A. V. Volosevich // Космические исследования. – Москва. – 2003. – С. 20–23.
- Volosevich, A. V. Theoretical model and Experimental Diagnostics of Nonlinear Electrostatic Structures in Space plasma / A. V. Volosevich, C.-V. Meister, S. V. Zhestkov // Advances in Space Research. – 2006. – № 37. – P. 569–575.
- Волосевич, А. В. Формирование нелинейных электростатических структур в авроральной магнитосфере / А. В. Волосевич // Вестник МДУ им. А. А. Кулешова. – 2006. – № 4(25). – С. 191–203.
- Nonlinear small-scale localized electrostatic structures and their impact on magnetospheric boundaries / A. V. Volosevich, S. Savin, J. Buechner, J. Blecki, J. L. Rauch // EGU06 Session ST4.4: Filamentation processes, boundaries and nonlinear structures in heliospheric plasmas. EGU06-A-05956. – Vienna. – 2006. – P. 62.
- Volosevich, A. V. Electrostatic coherent nonlinear structures associated with electron and ion beams in the space plasmas / A. V. Volosevich. // In book abstracts Problems of Geocosmos. – St. Petersburg, 2006. – P. 108.
- Volosevich, A. V. Nonlinear small-scale localized electrostatic structures and the distribution of the charged particles in the space plasmas / A. V. Volosevich // In book abstracts Problems of Geocosmos. – St. Petersburg, 2006. – P. 121.
- Volosevich, A. V. Theoretical model and Experimental Diagnostics of Nonlinear Electrostatic Structures in Space plasma / A. V. Volosevich, C.-V. Meister, S. V. Zhestkov // Advances in Space Research. – 2006. – № 37. – P. 569–575.
- Savin, S. Experimental study of nonlinear interaction of plasma flow with charged thin current sheets: 2. Hall dynamics, mass and momentum transfer / S. Savin, A. V. Volosevich [et al.]. // Nonlinear Processes in Geophysics. – 2006. – № 13. – P. 1–16.
- Electrostatic structures and experimental diagnostics in the magnetospheric plasmas. / A.V. Volosevich, S. Savin, E. Amata, J. Pickett, J. Buechner, J. Blecki, J. L. Rauch // Proc. European Geoscience Union. General Assembly. April. 2008. – Vienna, 2008. – P. 5.
- Volosevich, A. V. Localized electrostatic structures in the magnetospheric plasma: Theory as Experiments / A. V. Volosevich, S. P. Savin, J. Blecki // Final INTAS conference. – Rome, 2008. – P. 120.
- Volosevich, A. V. Electrostatic structures and experimental diagnostics in the magnetospheric plasmas / A. V. Volosevich, S. Savin, E. Amata, J. Pickett, J. Buechner, J. Blecki, J. L. Rauch // Proc. European Geoscience Union. General Assembly. April. 2009. – Vienna, 2009. – P. 7.
- Volosevich, A. V. Nonlinear structures in the collisional ionospheric plasma / A. V. Volosevich, C.-V. Meister // Int. Journal Geomagnetism and Aeronomia. Deutschland. – Potsdam, 2009. – № 5. – P. 77–79.
- Volosevich, A. V. Nonlinear stabilization of the F-B instability by three-four waves interactions / A. V. Volosevich // Proc. 7 International Conference. Problems of Geocosmos. – Russia : St. Petersburg, 2009. – P. 150.
- Volosevich, A. V. Nonlinear evolution of the Farley-Buneman instability in collisional ionospheric plasmas / A. V. Volosevich // International Conference, Problems of Geocosmos. 24-28 сент. 2010. – S-Peterburgs, 2010. – P. 131–136.
- Volosevich, A. V. Nonlinear ion- and electron acoustic waves in space plasmas / A. V. Volosevich // International Conference, Problems of Geocosmos. 24-28 сент. 2010. – S-Peterburgs, 2010. – P. 185–188.

- Волосевич, А. В. Электромагнитные вихревые структуры в космической плазме / А. В. Волосевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В. – 2011. – № 1(37). – С. 50–61.

ГЕРАСИМОВА Татьяна Юрьевна

Родилась 24 марта 1956 г. в г. Черкесск Ставропольского края. В 1978 г. окончила с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Физика. Математика». С 1978 г. работала на кафедре общей физики МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1978–1992), старшим преподавателем (1992–1994), доцентом (1994–2003). В 2003 г. переведена доцентом на кафедру физики и технических дисциплин. В 1999 г. назначена заместителем декана по научной работе физико-математического факультета.



Член Совета физико-математического факультета.

В 1987 г. поступила и в 1990 г. окончила аспирантуру Минского государственного педагогического института им. А. М. Горького по специальности «13.00.02. – Методика преподавания физики». В 1992 г. в МГПИ им. А. М. Горького защитила кандидатскую диссертацию «Рациональная организация самостоятельной работы студентов педвуза в процессе аудиторных занятий по курсу общей физики» (научные руководители – кандидат педагогических наук профессор Ф. Г. Китунович, кандидат педагогических наук доцент И. И. Цыркун). Кандидат педагогических наук (1992). Доцент (1995).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика преподавания физики», «Теория и методика обучения физике», «Современные образовательные технологии обучения физике», «Теория и практика обучения решению физических задач», «Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность».

Сфера научных интересов: современные образовательные технологии обучения физике; содержание, формы и методы повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе и вузе.

Исполнитель задания Государственной программы научных исследований «Непрерывное образование», подтема «Диагностика усвоения физических знаний и умений учащихся» (2003 г.; № ГР 20003478).

С 1999 по 2011 г. подготовила лауреата и 10 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ (дипломы первой категории – 3, второй – 6, третьей – 1, поощрительный диплом – 1).

Руководила магистрантами (2011–2012). Успешно защищена 1 магистерская диссертация (2012).

Награждена Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2005), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2009).

Участник более 70 научных конференций, в т.ч. более 30 международных, из них 6 зарубежных. Координатор республиканских научно-практических конференций «Организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся при изучении физики» (Могилев, 2005 г.), «Учебник математики, физики, информатики и астрономии в системе среднего и высшего образования» (Могилев, 2009, 2012 гг.).

Автор более 130 научных и учебно-методических публикаций (из них 37 – в соавторстве).

С 1993 по 2010 г. работала также учителем физики в общеобразовательных учреждениях города Могилева (СШ № 27 (1993–1996), СШ № 1 (1996–1999), гимназии № 2 (1999–2010)). Принимала участие в подготовке научно-ис-

следовательских ученических работ на конкурс, в проведении предметных олимпиад. Было подготовлено более 20 призеров городских и областных предметных олимпиад, победитель Республиканской олимпиады по физике (диплом 3 степени), 6 победителей областного конкурса научно-исследовательских ученических работ. В 2009 г. награждена Специальным дипломом «За высокие достижения в республиканской олимпиаде по учебным предметам» Могилевского облисполкома.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения:

- Герасимова, Т. Ю. Частные вопросы преподавания физики в средней школе : пособ. : в 5 ч. / Т. Ю. Герасимова. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – Ч. 1. – 276 с. : ил. [Рекомендовано учебно-методическим объединением по педагогическому образованию в качестве пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-02 05 02 Физика; 1-02 05 04 Физика. Дополнительная специальность]

Учебные программы с грифом Учебно-методического объединения:

- Методика преподавания физики : типовая учебная программа для высших учебных заведений / сост. Т. Ю. Герасимова. – Минск : Министерство образования Республики Беларусь, 2001. – С. 26–36. [Утверждена Учебно-методическим объединением вузов Республики Беларусь по педагогическому образованию 12 декабря 2000 г. Регистрационный номер ТД-40/тип.]

Пособия, курсы лекций:

- Герасимова, Т. Ю. Тетрадь по физике для учеников 10 класса / Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. – Могилев : МГОИПК и ПРР и СО, 2000. – 92 с.
- Герасимова, Т. Ю. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность : пособие / Т. Ю. Герасимова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 124 с.
- Герасимова, Т. Ю. Колебания и волны. Оптика : тестовые задания : 10 класс : пособие для учителей / Т. Ю. Герасимова, А. П. Врублевская. – Могилев : МГОИПК и ПРР и СО, 2004. – 68 с.
- Герасимова, Т. Ю. Дидактические игры на уроках физики : 10 класс : пособие для учителя / Т. Ю. Герасимова, Е. А. Борздова. – Могилев : МГОИПК и ПРР и СО, 2005. – 60 с.
- Герасимова, Т. Ю. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность : курс лекций / Т. Ю. Герасимова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 256 с.

Учебно-методические издания:

- Герасимова, Т. Ю. Государственный экзамен по методике преподавания физики : методические рекомендации / Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 40 с.
- Контрольные задания по методике преподавания физики / авт.-сост. Т. Ю. Герасимова, Е. А. Жилик, В. М. Кротов ; под ред. Т. Ю. Герасимовой. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 72 с.
- Современные образовательные технологии при обучении физике : методические рекомендации / Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 116 с.
- Герасимова, Т. Ю. Преподавание физики на первой ступени обучения : 7 класс : методические рекомендации / Т. Ю. Герасимова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 112 с.
- Герасимова, Т. Ю. Методика обучения решению задач по физике : методическое пособие / Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 160 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Герасимова, Т. Ю. К вопросу о педагогической практике / Н. И. Авдеева, Т. Ю. Герасимова, Т. С. Ста-

ровойтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С, Псіхалага-педагагічныя навукі. – 1999. – № 1(2). – С. 113–120.

- Герасімава, Т. Ю. Новы падыход да прафесіянальнай падрыхтоўкі настаўнікаў фізікі / Т. Ю. Герасімава // Народная асвета. – 2000. – № 8. – С. 146–148.
- Герасімава, Т. Ю. Рэалізацыя узроўневага падыходу да навучання на уроках фізікі ў IX і XI класах / Т. Ю. Герасімава, Н. С. Брызгалава, А. А. Кір'янаў // Народная асвета. – 2000. – № 9. – С. 121–123.
- Герасімава, Т. Ю. Тэхналогія поўнага усвоення знанняў вучэбным працэсе па фізіцы / Т. Ю. Герасімава, Т. С. Сулейко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С, Псіхалага-педагагічныя навукі. – 2011. – № 1(37). – С. 79–83.

Стат'і в навучных зборніках:

- Герасімава, Т. Ю. Самастаятельная работа студэнтаў над темой «Электрычны ток в электралітах» курса агульнай фізікі с іспользоваем персанальнай ЭВМ / Т. Ю. Герасімава, В. Н. Полегенкі // Вопросы методікі преподавания фізікі і матэматыкі : сб. науч. статей. – Мінск : Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут, 1992. – С. 10–13.
- Герасімава, Т. Ю. Применение ЭВМ при организации самостаятельной работы студэнтаў по теме «Стоячие волны в курсе агульнай фізікі» / Н. И. Авдеева, Т. Ю. Герасімава // Вопросы методікі преподавания фізікі і матэматыкі : сб. науч. статей. – Мінск : Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут, 1992. – С. 13–15.
- Герасімава, Т. Ю. Современные тенденции совершенствования обучения фізіцы / Т. Ю. Герасімава, В. М. Кротов // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 125–128.
- Борздова, Е. А. Игровые технологии при обучении фізіцы / Е. А. Борздова, Т. Ю. Герасімава // Сборник научных работ студэнтаў высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС 2003–2004» : в 2 ч. – Мінск : ВЭВЭР, 2005. – Ч. 2. – С. 140–144.

ГОСТЕВИЧ Татьяна Васильевна



Родилась 15 сентября 1969 г. в д. Браково Могилевской области. В 1991 г. окончила с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика». С 1991 г. работает на кафедре методікі преподавания математики МГПИ (с 1997 г. –

МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1991–2003), старшим преподавателем (2003–2007), доцентом (2007–2009). С 2009 г. – заведующий кафедрой методікі преподавания математики.

В 1998 г. поступила и в 2000 г. окончила аспирантуру УО «МГУ им. А. А. Кулешова» по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (математика)». В 2005 г. в УО «МГУ им. А. А. Кулешова» защитила кандидатскую диссертацию «Формирование логических приемов мышления у школьников в досистематическом курсе математики» (научный руководитель – кандидат педагогических наук Л. А. Латотин). Кандидат педагогических наук (2005). Доцент (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Высшая математика», «Математика», «Методика преподавания математики и практикум по решению задач», «Логика».

Сфера научных интересов: методика преподавания высшей математики, модульно-рейтинговые технологии в

процессе математической подготовки студэнтаў университета.

Участник 20 научных конференций, в т.ч. 7 международных, 2 зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций (из них 19 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Гостевич, Т. В. Тетрадь по логике и гимнастике ума : учебное пособие для подготовительного класса / Т. В. Гостевич. – Могилев : ОИПК ПРР и СО, 2002. – 34 с.

Учебно-методические издания:

- Гостевич, Т. В. Методические рекомендации к занятиям по предмету «Логика и гимнастика ума» : для учителей подготовительного класса / Т. В. Гостевич. – Могилев : ОИПК ПРР и СО, 2000. – 55 с.
- Гостевич, Т. В. Методика формирования логического мышления младших школьников при обучении математике : методические рекомендации к практическим занятиям по спецкурсу / Т. В. Гостевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 32 с.
- Контрольные задания по курсу «Математика» для студэнтаў педагогического факультета / авт.-сост. Т. В. Гостевич, Л. В. Лещенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.
- Математика : методические рекомендации к практическим занятиям : в 3 ч. / сост. Т. В. Гостевич [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – Ч. 2. – 85 с.
- Индивидуальные задания по математике : в 3 ч. / сост. Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, Т. В. Столярова, С. А. Цевелев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – Ч. 2. – 76 с.
- Контрольные задания по курсу «Математика» / авт.-сост. Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, И. И. Ситкевич, Т. В. Столярова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 80 с.
- Математика : методические рекомендации к практическим занятиям : в 3 ч. / сост. Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, Т. В. Столярова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – Ч. 3. – 124 с.
- Индивидуальные задания по математике : в 3 ч. / сост. Т. В. Гостевич [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – Ч. 3. – 40 с.
- Лещенко, Л. В. Методика преподавания математики : контрольные задания / сост. Л. В. Лещенко, Т. В. Гостевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 40 с.
- Лещенко, Л. В. Целые неотрицательные числа : учебно-методические материалы / сост. Л. В. Лещенко, Т. В. Гостевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 52 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Гасцевіч, Т. В. Выкарыстанне колеру пры рашэнні лагічных задач / Т. В. Гасцевіч // Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2000. – № 4. – С. 70–83.
- Гостевич, Т. В. Развитие логических структур мышления у учащихся при обучении математике / Т. В. Гостевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 2-3. – С. 180–187.
- Гостевич, Т. В. Логические структуры мышления при обучении математике / Т. В. Гостевич // Народная асвета. – 2003. – № 5. – С. 39–42.
- Гостевич, Т. В. Логические приемы мышления и их роль в развитии познавательных структур / Т. В. Гостевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 4. – С. 204–209.
- Гостевич, Т. В. Применение модульно-рейтинговых технологий в процессе математической подготовки студэнтаў педагогического факультета / Т. В. Гостевич, Л. В. Лещенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 4. – С. 241–246.

- Лещенко, Л. В. Формирование логических приёмов мышления у младших школьников при изучении математики / Т. В. Гостевич, Л. В. Лещенко // Печатковая школа. – 2009. – № 11. – С. 42–45.

Статьи в научных сборниках:

- Гостевич, Т. В. Информационные технологии в системе управления качеством высшего образования / Т. В. Гостевич // Проблемы качества образования в Беларуси и России в контексте интеграционных процессов : сб. науч. трудов ; под общ. ред. М. И. Вишневого, В. В. Мосолова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – Ч. 2. – С. 192–202.

ГУСЕВ Сергей Сильч

Родился 14 апреля 1937 г. в г. Минске. В 1958 г. окончил физико-математический факультет БГУ по специальности «Физика». С 1998 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова старшим научным сотрудником, по совместительству доцентом кафедры общей физики (1998–2008), инженером ТСО кафедры экспериментальной и теоретической физики (с 2008 г.).



В 1962 г. поступил и в 1965 г. окончил аспирантуру Института общей и неорганической химии (Минск) по специальности «Спектроскопия высокомолекулярных соединений». В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию «Инфракрасные спектры карбоксилсодержащих целлюлоз» (научный руководитель – доктор химических наук И. Н. Ермоленко). Кандидат физико-математических наук (1968). Доцент (1969).

Основные преподаваемые дисциплины: «Молекулярная спектроскопия», «Радиационная безопасность».

Сфера научных интересов: применение методов спектроскопии для неразрушающего исследования оптических свойств границ раздела твердых фаз.

Руководитель заданий Государственных программ «Молекула», «Поверхность» по теме «Исследование оптических свойств приповерхностных межфазных зон» (2001–2005), соисполнитель Государственной программы прикладных исследований «Слой», ГР № 90-2004 (2004–2005).

Курировал аспирантов, магистрантов, руководил дипломными работами. В период с 1976 по 1992 гг. под его научным руководством защищены 3 кандидатские диссертации.

Участник более 40 научных конференций, в том числе 12 международных.

Свыше 140 научных публикаций в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Гусев, С. С. ИК-дихроизм пленок жирных кислот, сформированных по методу Ленгмюра – Блоджетт / С. С. Гусев, Л. Е. Старовойтов, А. И. Плиско // Журнал прикладной спектроскопии. – 2000. – Т. 67. – № 5. – С. 769–772.
- Макет автоматизированного ИК спектрофлуориметра / Л. Е. Старовойтов, О. В. Рыжков, М. Е. Милоцкий, С. С. Гусев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 4(34). – С. 174–177.

Статьи в научных сборниках:

- Старовойтов, Л. Е. О некоторых проблемах спектроскопии поверхностей раздела фаз / Л. Е. Старовойтов, С. С. Гусев // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 15–20.

Патенты Республики Беларусь:

- Способ изготовления светофильтров : пат. 5986 Респ. Беларусь / С. С. Гусев, М. М. Кабаев, Л. Е. Ста-

ройтов, И. С. Малащенко ; заявитель ГНУ «Институт прикладной оптики НАН Беларуси», УО «Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова», заявка № а 20000015 04.01.2000.

ГУЦАНОВИЧ Сергей Аркадьевич

Родился 5 августа 1965 г. в д. Яновка Краснопольского района Могилевской области. В 1988 г. окончил с отличием математический факультет Минского государственного педагогического института им. А. М. Горького по специальности «Математика». С 1987 г. работал учителем математики в средней школе № 37 г. Могилева. С 1990 г. работал на кафедре методики преподавания математики Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1990–1994), старшим преподавателем (1994–2001). Ушел из жизни в 2012 г.

В 1991 г. поступил в аспирантуру Минского государственного педагогического института. В 1994 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме «Взаимосвязь диагностики-дидактических средств при выявлении и повышении уровня математического развития учащихся» (научный руководитель – доктор педагогических наук профессор И. А. Новик). Кандидат педагогических наук (1995). В 1996 г. начал обучение в докторантуре Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (математика)». В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук по теме: «Математическое развитие учащихся в условиях дифференцированного обучения» (специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (математика)), (научный консультант – доктор педагогических наук профессор И. А. Новик). Доктор педагогических наук (2003).

Преподавал дисциплины: «Методика преподавания математики».

Сфера научных интересов: проектирование содержания математического образования к условиям профильного обучения с учетом мировых тенденций развития науки и особенностей национальной школы, разработка диагностического инструментария, включая тестовые методики, для повышения качества математического образования, осуществление преемственности в математическом образовании между различными ступенями общего среднего образования.

Награжден грамотами Национального института образования и Министерства образования Республики Беларусь.

Участник более 60 научных конференций, в т.ч. более 20 международных, из них 4 зарубежных.

Автор более 140 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Гуцановіч, С. А. Дыягностыка і шляхі павышэння ўзроўню матэматычных здольнасцей вучняў / С. А. Гуцановіч. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 1999. – 301 с.

Статьи в журналах и научных сборниках:

- Гуцанович, С. А. Математические олимпиады в педагогическом институте как форма профессиональной ориентации учащихся / С. А. Гуцанович // Новое в профессиональной подготовке будущих учителей школы : сб. науч. статей / редкол. Б. А. Бенедиктов [и др.]. – Минск : МГПИ им. А. М. Горького, 1992. – С. 67–72.
- Гуцанович, С. А. Об одной системе отбора учащихся в учебные заведения нового типа / С. А. Гуцанович // Актуальные проблемы обучения и воспитания : материалы исследований молодых ученых. – Могилев : МГПИ, 1993. – С. 87–90.
- Гуцанович, С. А. Психологический аспект диагностики уровня математического развития учащихся. / С. А. Гуцанович // Учебные заведения в националь-

ной системе образования : сб. науч. статей : материалы республиканского семинара. – Минск : МГПИ им. А. М. Горького, 1993. – С. 89–93.

- Гуцанович, С. А. Взаимосвязь диагностико-дидактических средств при выявлении и повышении уровня математического развития учащихся / С. А. Гуцанович // Удасканаленне професійна-педагагічнай дзейнасці ў сучаснай сістэме адукацыі : зб. навук артыкулаў / пад рэд. Б. А. Бенедзіктава. — Мінск : БДПУ, 1994. — С. 65–70.
- Гуцанович, С. А. О роли целеполагания в методической подготовке педагогических кадров / Л. І. Абрамаў, С. А. Гуцановіч // Народная асвета. — 1995. — № 5. — С. 45–49.
- Гуцанович, С. А. Некоторые направления совершенствования психофизиологической подготовки студентов математических специальностей педвузов / С. А. Гуцанович, А. М. Радзькоў // Матэматыка. — 1996. — № 3. — С. 4–16.
- Гуцановіч, С. А. Сучасныя праблемы матэматычнага развіцця вучняў / С. А. Гуцановіч // Научно-исследовательская и методическая работа в средних и высших учебных заведениях: проблемы, поиски, решения : сб. науч. статей ; под ред. А. П. Сманцера. — Минск : ИПК и ПРР и СО, 1997. — С. 330–333.
- Гуцанович, С. А. Подготовка учителей математики к проведению диагностики в условиях учебного комплекса / С. А. Гуцановіч // Матэматыка: праблемы выкладання. — 1997. — № 7. — С. 4–14.
- Гуцанович, С. А. Подготовка учителей математики к проведению диагностики в условиях учебного комплекса / С. А. Гуцановіч // Матэматыка : праблемы выкладання. — 1997. — № 8. — С. 3–15.
- Гуцанович, С. А. О влиянии социально-психологических факторов на математическое развитие учащихся / С. А. Гуцанович, В. Б. Пархамович // Весці БДПУ. — 1998. — № 1. — С. 17–20.
- Гуцанович, С. А. Инновационная деятельность учителя математики по выявлению и повышению уровня математического развития учащихся / С. А. Гуцанович // Актуальные проблемы исследований в области гуманитарных и естественных наук : сб. науч. статей. — Минск : БГПУ им. М. Танка, 1998. — С. 4–7.
- Гуцанович, С. А. Подготовка студентов математических специальностей педвузов к проведению диагностики в процессе педагогической практики / С. А. Гуцанович // Matematikos Pedagogika: perspektyva ir retrospektyva : tarptautines konferencijos medžiaga. — Siauliai, 1998. — S. 11–14.
- Гуцанович, С. А. Математическое развитие учащихся в условиях дифференцированного обучения / С. А. Гуцановіч, М. А. Жагала // Народная асвета. — 2001. — № 1. — С. 80–88.
- Гуцанович, С. А. В чем развивающий эффект учебников по математике? / С. А. Гуцанович // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний зб. наук. робіт. — Донецьк : ТЕАН, 2001. — Вип. 16. — С. 81–86.

ЖЕСТКОВ Сергей Васильевич

Родился 2 августа 1952 г. в п.г.т. Дрибин Могилевской области. В 1975 г. окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова по специальности «Математика, механика». В 1991–1994 гг. работал в Могилевском государственном педагогическом институте (с 1997 г. – МГУ)



им. А. А. Кулешова старшим преподавателем кафедры математического анализа и вычислительной техники, доцентом (1995–2003), профессором кафедры (с 2004 г.). Заведующий кафедрой математического анализа, информатики и вычислительной техники (2007–2010); заведующий кафедрой математического анализа и дифференциальных уравнений (2010–2012); заведующий кафедрой алгебры, математического анализа и дифференциальных уравнений с сентября 2012 г.

Член Совета университета (2006–2010), председатель редакционного совета серии «В» журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова».

В 1979 г. поступил и в 1983 г. окончил аспирантуру БГУ по специальности «Дифференциальные уравнения и математическая физика». В 1984 г. в БГУ защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые конструктивные методы построения периодических решений линейных дифференциальных систем в частных производных» (научный руководитель – кандидат физико-математических наук В. Н. Лаптинский). В 2003 г. защитил докторскую диссертацию «Развитие конструктивных методов построения глобальных решений нелинейных уравнений в частных производных». Кандидат физико-математических наук (1984). Доцент (2000). Доктор физико-математических наук (2003). Профессор (2006).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математический анализ», «Уравнения математической физики», «Дифференциальные уравнения в частных производных», «Вариационное исчисление».

Сфера научных интересов: теория солитонов; теория нелинейных колебаний; теория задачи Коши для нормальных систем в частных производных; математическая физика; математическая биология; математическая химия.

Исполнитель заданий Министерства образования Республики Беларусь «Построение и анализ солитонных решений одного класса нелинейных уравнений Клейна-Гардона» (2006–2007); «Исследование волновых решений обобщенных уравнений Фишера и Лотки-Вольтерра» (2009–2010); гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Построение и анализ двумерных и трехмерных оптических солитонов нелинейных уравнений Шредингера на основе численно-аналитического метода» (2005–2007); международной программы INTAS (грант №03-51-4872. Рим. 2008. Италия); государственной программы научных исследований «Конвергенция» (2011–2015).

С 2005 по 2011 г. подготовил 12 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ (2-я категория – 9, 3-я категория – 7).

Награжден Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь (2006, 2008).

Участник 66 научных конференций, в т.ч. 60 международных, из них 4 зарубежных.

Автор 233 научных и учебно-методических публикаций (из них 117 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монография:

- Жестков, С. В. Конструктивные методы построения глобальных решений нелинейных уравнений в частных производных : монография / С. В. Жестков. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. — 220 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Жестков, С. В. О построении инвариантных банаховых пространств и нелокальной разрешимости задачи Коши / С. В. Жестков, П. П. Забрейко // Весці НАНБ. Сер., Фізика-матэматычных навук. — 2004. — № 3. — С. 112–114.
- Жестков, С. В. Численно-аналитический метод построения трехмерных солитонов модифицированных уравнений Кортевега-де-Фриза / С. В. Жестков, А. А. Романенко // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Естественные и точные науки. — 2005. — № 13. — С. 76–79.
- Linkevich, A. D. An exactly solvable model of neural networks / A. D. Linkevich, S. V. Zhestkov // Nonlinear

Phenomena in Complex Systems. – 2006. – Vol. 9. – № 1. – P. 81–86.

- Жестков, С. В. О существовании солитонных решений систем связанных (2+1)-мерных уравнений Шредингера с керровской нелинейностью и степенными законами нелинейности / С. В. Жестков, В. С. Новашинская // Доклады НАНБ. – 2010. – Т. 54. – № 3. – С. 41–46.
- Жестков, С. В. Построение точных волновых решений нелинейных параболических уравнений с помощью аналитических функций комплексного аргумента / С. В. Жестков, А. А. Романенко // Весці НАНБ. Сер., Фізіка-матэматычных навук. – 2011. – № 3. – С. 47–53.
- Жестков, С. В. О существовании волновых решений двумерных уравнений Фишера с различными типами нелинейности / С. В. Жестков, А. А. Романенко // Доклады НАНБ. – 2011. – № 3. – С. 55–58.
- Жестков С. В. О существовании солитоноподобных решений (2 + 1)-мерного уравнения столкновения коротких и длинных волн и его обобщений на степенные нелинейности / С. В. Жестков // Докл. НАНБ. – 2012. – Т. 56. – № 3. – С. 63–67.
- Жестков С. В. О существовании (1+2)-мерных солитонов кирального уравнения Шредингера со степенным законом нелинейности / С. В. Жестков, В. С. Новашинская // Докл. НАНБ. – 2012. – Т. 56 – № 4. – С. 32–36.

ИВАНОВ Валерий Георгиевич

Родился 6 августа 1951 г. в г. Могилеве. В 1973 г. окончил с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института по специальности «Математика и физика». В 1973–1974 гг. работал учителем математики и физики СШ № 1 г. Могилева. С 1975 г. работал на кафедре алгебры и геометрии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1975–1985), старшим преподавателем (1985–1988), доцентом (1988–2010), заведующим кафедрой (2010–2012). С 1988 по 2005 гг. работал деканом педагогического факультета. Ушел из жизни 8 ноября 2012 г.



В 1985 г. окончил аспирантуру БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Геометрия и топология». В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию «Геометрия векторных полей в псевдоримановом пространстве с приложением к некоторым задачам физики» (научный руководитель – кандидат физико-математических наук А. А. Бурдун). Кандидат физико-математических наук (1986). Доцент (1989).

Преподавал дисциплины: «Аналитическая геометрия», «Проективная геометрия», «Дифференциальная геометрия».

Сфера научных интересов: дифференциально-геометрические структуры в пространствах с индефинитной метрикой.

Награжден Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (1993), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (1998), Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (2003).

Участник более 20 научных конференций.

Автор 90 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия, пособия:

- Иванов, В. Г. Геометрия векторного поля : учебное пособие / В. Г. Иванов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 72 с.

- Иванов, В. Г. Векторное поле в пространстве Минковского : пособие / В. Г. Иванов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 56 с.

Учебно-методические издания:

- Иванов, В. Г. Линии и поверхности в евклидовом пространстве : методические рекомендации для студентов физико-математического факультета / В. Г. Иванов. – Могилев : МГПИ, 1983. – 32 с.
- Построение сечений пространственных тел : методические рекомендации в помощь учителям математики средних школ / В. Г. Иванов [и др.]. – Могилев : МГПИ, 1988. – 28 с.
- Решение типичных задач на доказательство и построение : методические рекомендации в помощь учителям математики средних школ / В. Г. Иванов [и др.]. – Могилев : МГПИ, 1988. – 13 с.
- Иванов, В. Г. Контрольные задания по курсу «Геометрия» для студентов физико-математического факультета / В. Г. Иванов, Л. А. Романович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 56 с.
- Иванов, В. Г. Индивидуальные задания по геометрии : практикум для студентов физико-математического факультета / В. Г. Иванов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – Семестр 1 : Геометрия на плоскости. – 46 с.
- Иванов, В. Г. Индивидуальные задания по геометрии : практикум для студентов физико-математического факультета / В. Г. Иванов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – Семестр 2 : Геометрия в пространстве. – 47 с.
- Иванов, В. Г. Индивидуальные задания по основам векторного и тензорного анализа : практикум для студентов физико-математического факультета / В. Г. Иванов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 48 с.
- Иванов, В. Г. Индивидуальные задания по геометрии : практикум для студентов физико-математического факультета / В. Г. Иванов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – Семестр 6 : Дифференциальная геометрия. – 40 с.
- Иванов, В. Г. Индивидуальные задания по геометрии : практикум для студентов физико-математического факультета / В. Г. Иванов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – Семестр 3 : Проектная геометрия. – 36 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Иванов, В. Г. Изотропное векторное поле в пространстве mV_n / В. Г. Иванов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 4(16). – С. 135–144.
- Иванов, В. Г. Неизотропное векторное поле в пространстве mV_n / В. Г. Иванов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 1(32). – С. 164–176.
- Иванов, В. Г. Диада в пространстве V_4 / В. Г. Иванов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В, Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2011. – № 1(37). – С. 37–50.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Иванов, В. Г. Геометрия пары векторных полей в псевдоримановом пространстве / В. Г. Иванов // Вестник БГУ. Физика, математика и механика. – 1985. – № 3. – С. 53–54.
- Иванов, В. Г. Полная система инвариантов диады в четырехмерном псевдоримановом пространстве / В. Г. Иванов // Дифференциальная геометрия многообразий фигур : межвузовский тематический сб. науч. трудов ; редкол. В. И. Ближникас [и др.]. – Калининград : Калининградский университет, 1990. – Вып. 21. – С. 34–36.
- Иванов, В. Г. К дифференциальной геометрии неизотропных кривых в гиперболическом пространстве / В. Г. Иванов, А. К. Лапковский // Дифференциальная геометрия многообразий фигур : межвузовский тематический сб. науч. трудов / редкол. В. И. Ближникас [и др.]. – Калининград : Калининградский университет, 1994. – Вып. 25. – С. 48–51.

ИВАШКЕВИЧ Инна Викторовна

Родилась 21 сентября 1977 г. в г. Могилеве. В 1999 г. окончила физико-математический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Математика. Физика». С 2000 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова лаборантом кафедры общей физики (2000–2001), преподавателем кафедры экспериментальной и теоретической физики (2004–2007), старшим преподавателем (2007–2011), доцентом (с 2011 г.).



В 2001 г. поступила и в 2004 г. окончила аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова на кафедре экспериментальной и теоретической физики по специальности 01-04-05 – Оптика. В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию «Оптические свойства и структура анизотропных полимерных пленок» (научный руководитель – кандидат физико-математических наук Н. И. Стаськов). Кандидат физико-математических наук (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методы обработки результатов измерений», «Введение в физику», «Общая физика (электричество и магнетизм)», «Взаимодействие излучения с веществом».

Сфера научных интересов: исследование полимерных пленок методами ИК-спектроскопии; исследование диэлектрических полупроводниковых и металлических структур методами спектральной эллипсометрии.

Исполнитель заданий Государственной программы научных исследований ГЦ «Белмикросистемы» НПО «Интеграл» г. Минск (2006–2007); Государственной комплексной программы научных исследований «Фотоника» (2006–2010); Государственной программы научных исследований «Электроника и фотоника» (2011–2013); хоздоговоров №1-2007/1721 ООО «Изовак» (2007), № 2632/2680 ГЦ «Белмикроанализ» НПО «Интеграл» (2008–2009), ООО «ЭссентОптикс» (2011).

Участник 15 научных конференций, в т.ч. 7 международных.

Автор 36 научных и учебно-методических публикаций (из них 30 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Стаськов, Н. И. Ориентация бензолных колец в макромолекулах вытянутых образцов полиэтилентерефталата / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // ВМС. Сер. А. – 2005. – Т. 47. – № 10. – С. 1867–1871.
- Ивашкевич, И. В. Оптические характеристики одноосных полиэфирных пленок с оптической осью перпендикулярной поверхности / И. В. Ивашкевич, Н. И. Стаськов // ЖПС. – 2005. – Т. 72. – № 6. – С. 756–759.
- Ивашкевич, И. В. Применение дисперсионных соотношений Крамерса-Кронига для решения обратных задач спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения / И. В. Ивашкевич, Н. И. Стаськов // Весці НАНБ. Сер., Фізика-матэматычных навук. – 2007. – № 1. – С. 88–91.
- Стаськов, Н. И. Оптические постоянные полиэтилентерефталата в области полосы 1410 см⁻¹ в ИК спектре / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // Высокомолекулярные соединения. Сер. А. – 2008. – Т. 50. – № 5. – С. 929–932.
- Стаськов, Н. И. ИК спектры оптических постоянных промышленной пленки полиэтилена высокого давления / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // Оптика и спектроскопия. – 2008. – Т. 104. – № 6. – С. 943–947.
- Контроль ориентации оптической оси подложки при помощи эллипсометра с бинарной модуляцией состояния поляризации / И. В. Ивашкевич [и др.] // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – Т. 33. – № 2-3. – С. 196–200.

- Structure of the near-surface layer of Cz Si wafers subjected to low-temperature low-energy ion-beam treatment / A. Fedotov [et al.] // Phys. Status Solidi. – 2011. – С. 8. – № 3. – S. 739–742. [соавт.]
- Структура и электронное строение поверхностных слоев пластин кремния после обработки в низкоэнергетической плазме водорода и аргона / С. Ю. Турецев [и др.] // Известия ВУЗов. Сер. Материаловедение и технология. Полупроводники. – 2011. – № 2. – С. 15–20. [соавт.]
- Оптические характеристики титана с естественным поверхностным слоем / Н. И. Стаськов [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2011. – Т. 111. – № 6. – С. 1008–1012. [соавт.]

КАТАСОНОВА Алевтина Трофимовна

Родилась 20 ноября 1937 г. в г. Тамбове. В 1957 г. окончила с отличием Моршанское педагогическое училище. В 1967 г. окончила вечернее отделение физико-математического факультета Тамбовского государственного педагогического института. С 1973 г. работала на кафедре методики преподавания математики Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (1973–1979), доцентом (1979–1997). В 1979–1980 гг. – декан педагогического факультета.



В 1968 г. поступила и в 1971 г. закончила аспирантуру Московского НИИ общего и политехнического образования АПН в секторе методики математики. В 1972 г. защитила кандидатскую диссертацию. Кандидат педагогических наук (1972). Доцент (1978).

Преподавала дисциплину: «Методика преподавания математики».

Сфера научных интересов: научно-методическое обеспечение реформирования обучения математике в начальной школе.

Участник более 20 научных конференций.

Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь и СССР:

- Методика начального обучения математике: учебное пособие для пединститутов / под общ. ред. А. А. Столяра, В. Л. Дрозда. – Минск: Вышэйшая школа, 1988. – 254 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования СССР]**
- Математика: 1 класс: учебное пособие: в 4 ч. / Н. И. Касабуцкий, А. Т. Катасонова, А. А. Столяр, Т. М. Чеботаревская; под ред. А. А. Столяра. – Минск: Народная асвета, 1992. – Ч. 1. – 32 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Математика: 1 класс: учебное пособие: в 4 ч. / Н. И. Касабуцкий, А. Т. Катасонова, А. А. Столяр, Т. М. Чеботаревская; под ред. А. А. Столяра. – Минск: Народная асвета, 1992. – Ч. 2. – 40 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Матэматыка: 1 клас: вучэбны дапаможнік: у 4 ч. / М. І. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, Т. М. Чабатарэўская; пад рэд. А. А. Столяра. – Мінск: Народная асвета, 1992. – Ч. 2. – 40 с. **[Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Матэматыка: 1 клас: вучэбны дапаможнік: у 4 ч. / М. І. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, Т. М. Чабатарэўская; пад рэд. А. А. Столяра. – Мінск: Народная асвета, 1992. – Ч. 3. – 40 с. **[Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**

- Матэматыка : 1 клас : вучэбны дапаможнік : у 4 ч. / М. І. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. – Мінск : Народная асвета, 1992. – Ч. 4. – 40 с. [*Допушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь*]
- Матэматыка : 2 клас : учебник для начальной школы / Н. И. Касабуцкий, А. Т. Катасонова, А. А. Столяр, Т. М. Чабатаревская ; под ред. А. А. Столяра. – Минск : Народная асвета, 1993. – 160 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Матэматыка : 4 клас : учебник для начальной школы / В. Л. Дрозд [и др.]. – Минск : Народная асвета, 1995. – 240 с. [соавт.]. [*Утверждено Министерством образования и науки Республики Беларусь*]
- Матэматыка : 1 клас : падручнік для агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / М. І. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, Т. М. Чабатарэўская. – Мінск : Народная асвета, 1998. – 192 с. [*Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь*]
- Матэматыка : падручнік для 2 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская [і інш.]. – Мінск : Народная асвета, 2000. – Ч. 1. – 286 с. [сааўт.]. [*Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь*]
- Матэматыка : падручнік для 3 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Т. М. Чабатарэўская [і інш.]. – Мінск : Народная асвета, 2001. – 333 с. [сааўт.]. [*Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь*]

Учебные издания с грифом Центра учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь:

- Матэматыка ў 1 класе : кніга для настаўніка / М. І. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. – Мінск : Народная асвета, 1992. – 104 с. [*Рэкамендавана Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь*]

Другие учебные пособия:

- Катасонава, А. Т. Матэматыка : для студэнтаў 2 курса факультэта падрыхтоўкі настаўнікаў пачатковых класоў педагогічных вузав : учебное пособие / А. Т. Катасонава, М. П. Лельчук. – Мінск : Высшая школа, 1976. – Гл. 1. – С. 5–44.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Катасонава, А. Т. Пространственные комбинаторные задачи / А. Т. Катасонава // Начальная школа. – № 9. – 1973. – С. 36–38.
- Катасонава, А. Т. Навучанне матэматыцы ў падрыхтоўчым класе / А. Т. Катасонава, Т. М. Чабатарэўская // Пачатковая школа. – 1998. – № 7. – С. 5–11.
- Катасонава, А. Т. Навучанне матэматыцы ў падрыхтоўчым класе / А. Т. Катасонава, Т. М. Чабатарэўская // Пачатковая школа. – 1998. – № 11. – С. 13–17.

КОЖУРЕНКО Наталья Владимировна

Родилась 18 декабря 1979 г. в г. Могилеве. В 2002 г. окончила с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Математика. Информатика». С 2002 г. работала на кафедре математического анализа, информатики и вычислительной техники (с



2011 г. – математического анализа и дифференциальных уравнений) МГУ им. А. А. Кулешова – ассистентом (2002), старшим преподавателем (2005–2010), доцентом – с 2010 г. С 2012 г. – доцент кафедры информатики.

В 2002 г. поступила и в 2005 г. окончила аспирантуру Института математики Национальной академии наук Беларуси по специальности «Дифференциальные уравнения». В 2006 г. в Институте математики Национальной академии наук защитила кандидатскую диссертацию «Границы подвижности характеристических показателей линейных систем с возмущениями, суммируемыми на полуоси» (научный руководитель – доктор физико-математических наук профессор Е. К. Макаров). Кандидат физико-математических наук (2006 г.).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Основы информационных технологий», «Информатика».

Сфера научных интересов: границы подвижности характеристических показателей дифференциальных систем.

Участник 4 научных конференций, в т.ч. 3 международных.

Автор 11 научных и учебно-методических публикаций (из них 1 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Кожуренко, Н. В. О старшем показателе линейных систем с возмущениями, суммируемыми или малыми в среднем со степенью и монотонным весом / Н. В. Кожуренко // Дифференциальные уравнения. – 2006. – Т. 42. – № 4. – С. 463–467.
- Кожуренко, Н. В. О старшем показателе линейных систем с возмущениями, суммируемыми или бесконечно малыми в среднем со степенью и немонотонным весом / Н. В. Кожуренко // Весці НАН Беларусі. Сер., Фізіка-матэматычных навук. – 2006. – № 2. – С. 9–12.
- Кожуренко, Н. В. О старшем показателе линейной системы с возмущениями, суммируемыми со степенью и весом / Н. В. Кожуренко // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. – 2006. – № 1(14). – С. 11–16.

КРАВЕЦ Елена Всеволодовна

Родилась 25 июля 1970 г. в г. Могилеве. В 1992 г. окончила с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и информатика». С 1992 г. работала на кафедре методики преподавания математики МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1992–1998), старшим преподавателем (1998–2000), доцентом (2000–2003). В 2003–2007 гг. работала начальником учебно-методического отдела. С 2007 г. – начальник учебно-методического управления.



Член Совета университета, ректората, Совета по качеству, Научно-методического совета университета, Совета по информатизации. В 2000–2005 гг. – ученый секретарь совета по защите диссертаций К.02.25.01, созданного для рассмотрения диссертаций на получение ученой степени кандидата наук по специальности «13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (математика)» в МГУ им. А. А. Кулешова.

В 1995 г. поступила и в 1998 г. закончила аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (математика)». В 1998 г. защитила в БГПУ им. М. Танка кандидатскую диссертацию «Формирование математических понятий у школьников с

использованием тестовых методик» (научный руководитель – доктор педагогических наук профессор А. М. Радьков). Кандидат педагогических наук (1998). Доцент (2000).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы высшей математики», «Дискретная математика».

Сфера научных интересов: методика преподавания высшей математики, тестирование в обучении математике, качество образования и его оценка.

Исполнитель задания Государственной программы фундаментальных исследований «Разработка основ развития системы непрерывного образования в Республике Беларусь» (ГПФИ «Непрерывное образование»): «Региональный учебный комплекс как основа непрерывного образования» (2001 – 2005 гг.), задания Государственной комплексной программы научных исследований «Экономика и общество»: «Система целей образовательной деятельности в Республике Беларусь» (2006 – 2010 гг.), отраслевого задания Министерства образования Республики Беларусь «Разработка системы тестов и методик их применения для контроля качества обучения в учреждениях образования Республики Беларусь» (2008–2009), гранта БРФИ – РГНФ «Проблемы качества образования в Беларуси и России в контексте интеграционных процессов» (2007–2009); отраслевого задания Министерства образования Республики Беларусь «Разработка концептуальных основ построения содержания дисциплин социально-гуманитарного цикла на первой ступени высшего образования в связи с введением в средних общеобразовательных учреждениях учебного предмета «Обществоведение» (2010–2011).

Награждена: Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь, нагрудным знаком «Отличник образования».

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 20 международных, из них 4 зарубежных.

Автор более 90 научных и учебно-методических публикаций (из них 72 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные издания с грифами Научно-методического Центра учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь, Национальным институтом образования Министерства образования Республики Беларусь:

- Кравец, Е. В. Числа и функции в тестах : учебно-методическое пособие / Е. В. Кравец, А. М. Радьков. – Минск : В. М. Скакун, 2000. – 192 с. **[Рекомендовано Научно-методическим Центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Кравец Е. В. Тесты по математике: 5 кл. : Пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Е. В. Кравец, А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : ЧУП «Изд-во Юнипресс», 2005. – 160 с. **[Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**

Пособия:

- Кравец, Е. В. Тесты по математике : 4 класс : пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования с русским языком обучения / Е. В. Кравец, А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский ; под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Минск : Юнипресс, 2004. – 160 с.

Учебно-методические издания:

- Дидактические тесты : технология проектирования : методическое пособие для разработчиков тестов / Е. В. Кравец [и др.] ; под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Минск : РИВШ, 2004. – 87 с.
- Учителю математики о тестах и тестировании : методическое пособие для разработчиков тестов / Е. В. Кравец [и др.] ; под общ. ред. А. М. Радькова. – Минск : РИВШ, 2004. – 89 с.
- Кравец, Е. В. Дискретная математика (теория графов) : методические указания к практическим заня-

тиям / Е. В. Кравец, И. И. Ситкевич, Т. В. Столярова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 68 с.

- Кравец, Е. В. Тесты по математике: 6 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения / Е. В. Кравец, А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Изд-во Юнипресс, 2005. – 128 с.
- Математика : метод. рекомендации к практ. занятиям : в 3 ч. / сост.: Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, Т. В. Столярова [и др.]. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2008. – Ч. 3. – 124 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:

- Радзькоў, А. М. Тэставыя метадыкі ў навучальным працэсе: сучасны стан і перспектывы развіцця / А. М. Радзькоў, А. У. Кравец // Народная асвета. – 2000. – № 8. – С. 3–11.
- Радьков, А. М. Развитие математических понятий в процессе обучения / А. М. Радьков, Е. В. Кравец // Адукацыя і выхаванне. – 2002. – № 8. – С. 31–36.
- Радьков, А. М. Тестовый контроль знаний по математике в средней школе / А. М. Радьков, Е. В. Кравец, Б. Д. Чеботаревский // Народная асвета. – 2003. – № 5. – С. 12–18.
- Радьков, А. М. Тестовый экзамен: задачи и перспективы / А. М. Радьков, Е. В. Кравец, Б. Д. Чеботаревский // Народная асвета. – 2004. – № 1. – С. 6–10.
- Вишневский, М. И. Качество образования : стандартизация, инновации, педагогическое тестирование / М. И. Вишневский, Е. В. Кравец // Вища освіта України. – Київ, 2008. – Тематичний вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Додат. 3. – Т. III (10). – С. 51–55.

Статьи в научных сборниках:

- Вишневский, М. И. Тестирование как средство управления качеством непрерывного образования / М. И. Вишневский, Е. В. Кравец // Образование через всю жизнь : непрерывное образование для устойчивого развития : труды международного сотрудничества в области непрерывного образования для устойчивого развития ; под науч. ред. Н. А. Лобанова, В. Н. Скворцова ; сост. Н. А. Лобанов. – СПб. : Alter Ego, 2007. – Т. 5. – С. 82–85.
- Vishnevskiy, M. I. Testing as the means of managing the quality of continuous education / M. I. Vishnevskiy, E. V. Kravets // Lifelong education: continuous education for sustainable development: proceedings of international cooperation in the realm of continuous education for sustainable development / under scientific editorship of N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov ; arrangement of N. A. Lobanov. – Saint-Peterburg : Alter Ego, 2007. – Vol. 5. – P. 268–271.
- Кравец, Е. В. Основные пути решения проблемы качества образования : аналитический обзор / Е. В. Кравец // Проблемы качества образования в Белоруссии и России в контексте интеграционных процессов : сб. науч. трудов ; сост. и ред. М. И. Вишневского, В. В. Мосолова. – М. : ИТИП РАО, 2008. – Ч. 1. – С. 58–71.
- Радьков, А. М. Подготовка учителя математики в системе непрерывного образования Республики Беларусь / А. М. Радьков, Е. В. Кравец, Б. Д. Чеботаревский // Образование через всю жизнь: теория и практика непрерывного образования : труды международного сотрудничества / ЛГУ им. А. С. Пушкина, НИИ социально-экономических и педагогических проблем непрерывного образования ; под науч. ред. Н. А. Лобанова, В. Н. Скворцова. – СПб. : АльтерЭго, 2008. – Т. 2. – С. 207–220.
- Radkov, A. M. Training of mathematics teachers in continuous education system of Republic of Belarus / A. M. Radkov, E. V. Kravets, B. D. Chebotarevsky // Lifelong learning: theory and practice of continuous education: proceedings of international cooperation / Leningrad state university n.a. A. S. Pushkin, Research

institute of socio-economic and pedagogical problems of continuous education ; under scientific editorship of N. A. Lobanov, V. N. Scvortsov. – St.-Petersburg : AlterEgo, 2008. – V. 2. – P. 231–241.

- Кравец Е. В. Оценка качества образования: тенденции, проблемы, инструментарий / Е. В. Кравец // Проблемы качества образования в Беларуси и России в контексте интеграционных процессов : сб. науч. трудов : сост. и ред. М. И. Вишневецкий, В. В. Мосолов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – Ч. 2. – С. 166–191.

КРОТОВ Виктор Михайлович

Родился 3 января 1954 г. в д. Летешин Речицкого района Гомельской области. В 1975 г. окончил физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Физика и математика». С 1976 г. работает на кафедре общей физики МГПИ (с 1997 г. – МГУ им. А. А. Кулешова) – ассистентом (1976–1982), старшим преподавателем (1982–1989), заместителем декана физико-математического факультета по учебной работе (1988–1991), доцентом (1989–2002). С 2002 по 2003 г. – заведующий кафедрой общей физики, с 2003 г. – заведующий кафедрой физики и технических дисциплин.

Член Совета физико-математического факультета, Научно-методического совета университета.

В 1981 г. поступил и в 1985 г. окончил заочную аспирантуру МГПИ им. А. М. Горького по специальности «13.00.02 – Методика преподавания физики». В 1988 г. в НИИ педагогики УССР защитил кандидатскую диссертацию «Совершенствование политехнической подготовки учащихся при изучении физики в средней школе (на материале раздела «Электродинамика»)» (научный руководитель – кандидат педагогических наук Е. В. Коршак). Кандидат педагогических наук (1988). Доцент (1991).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физика», «Научные основы школьного курса физики», «Методика и техника школьного физического эксперимента», «Мониторинг качества обучения физике», «Методика организации и проведения педагогического эксперимента».

Сфера научных интересов: политехническая подготовка учащихся при изучении физики, организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся при изучении физики.

Руководитель научно-методической лаборатории Могилевского ОИПК и ПРР и СО (1996–1998), группы по подготовке тестовых задач для проведения централизованного тестирования по физике (РИКЗ, 2003–2005); научный руководитель апробации модели самостоятельной учебной познавательной деятельности учащихся в ГУО «СШ № 1 г. Кричева», «Брожская СШ Бобруйского р-на» (приказ МО Республики Беларусь № 815 от 02.08.09 г.)

С 2002 по 2011 г. подготовил 14 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ (1-я категория – 1, 2-я категория – 5, 3-я категория – 8).

Награжден грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2008).

Участник более 80 научно-методических конференций, в т.ч. более 35 международных, из них 6 зарубежных. Координатор республиканской научно-методической конференции «Организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся при изучении физики» (Могилев, 2005 г.), республиканской научно-практической конференции «Учебник математики, физики, информатики и астрономии в системе среднего и высшего образования» (Могилев, 2010 г.), международной научно-практической конфе-

ренции «Учебники естественнонаучного цикла в системе среднего и высшего образования» (Могилев, 2012 г.)

Автор более 210 научных и учебно-методических публикаций (из них 70 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Кротов, В. М. Теория и практика организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся при изучении физики : монография / В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 286 с. : ил.

Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Кротов, В. М. Методика и техника демонстрационного эксперимента по физике : учебно-методическое пособие / В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 122 с. : ил. [Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по естественнонаучному образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов физических специальностей]
- Кротов, В. М. Основы физики для студентов вузов : учебно-методическое пособие / В. М. Кротов, Е. Е. Сенько. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 268 с. : ил. [Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по естественнонаучному образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов нефизических специальностей]

Другие пособия, курсы лекций:

- Кротов, В. М. Механика : пособие для слушателей подготовительного отделения / В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 124 с. : ил.
- Кротов, В. М. Молекулярная физика и электродинамика : пособие для слушателей подготовительного отделения / В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 140 с. : ил.
- Кротов, В. М. Основы оптики и квантовой физики : пособие для слушателей подготовительного отделения / В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 128 с. : ил.
- Кротов, В. М. Краткий курс физики : курс лекций / В. М. Кротов, Е. Е. Сенько. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 312 с. : ил.

Учебно-методические издания:

- Кротов, В. М. Научные основы содержания школьного курса физики : методические рекомендации / В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 104 с. : ил.
- Контрольные задания по физике / авт.-сост. В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 84 с. : ил.
- Методика организации и проведения педагогического эксперимента : методические рекомендации / авт.-сост. В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 92 с. : ил.
- Мониторинг качества обучения физике : методические рекомендации / сост. В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 116 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Кротаў, В. М. Змест навучання фізіцы ў базавых класах / В. М. Кротаў // Народная асвета. – 1995. – № 9. – С. 46–58.
- Кротаў, В. М. Дыферэнцыяцыя навучання вучняў рашэнню задач па фізіцы / В. М. Кротаў // Народная асвета. – 1996. – № 5. – С. 99–110.
- Кротаў, В. М. Дыферэнцыяцыя навучання вучняў рашэнню задач па фізіцы / В. М. Кротаў // Народная асвета. – 1996. – № 6. – С. 120–126.
- Кротов, В. М. О совместной деятельности учителя физики и региональной школы «Юный физик» по индивидуализации обучения физике / В. М. Кротов // Фізика : праблемы выкладання. – 1998. – № 3. – С. 107–112.

- Кротов, В. М. К вопросу о сложности (трудности) физических задач / В. М. Кротов // *Фізика: праблемы выкладання*. – 1999. – № 3. – С. 69–74.
- Кротов, В. М. Об организации проведения экспериментальной работы в учебно-воспитательных учреждениях Могилевской области / В. М. Кротов, А. А. Третьякова // *Вестник МДУ имени А. А. Куляшова*. – 1999. – № 3. – С. 144–146.

Статті в журналах:

- Кротов, В. М. Кружок «Юный кинодемонстратор» / В. М. Кротов // *Физика в школе*. – 1989. – № 5. – С. 100–107.
- Кротов, В. М. Знакомство с элементами электронно-вычислительной техники / В. М. Кротов // *Физика в школе*. – 1991. – № 3. – С. 47–48.
- Кротов, В. М. Исследование действия магнитного поля на ток / В. М. Кротов // *Физика в школе*. – 1991. – № 6. – С. 55–56.
- Кротов, В. М. О региональной системе методического обеспечения инновационной деятельности педагогических коллективов и педагогов учебных заведений // *Кіраванне ў адукацыі*. – 2000. – № 3. – С. 44–49.

ЛАТОЦІН Леанід Аляксандравіч



Нарадзіўся 1 мая 1947 г. у в. Шырокаўвелле Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці. З 1966 па 1971 г. вучыўся на фізіка-матэматычным факультэце Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута і атрымаў дыплом выдатніка з прысваеннем кваліфікацыі настаўніка матэматыкі і фізікі. Разам з вучобай на пятым курсе пачаў працаваць настаўнікам матэ-

матыкі ў Высокаборскай сярэдняй школе, адкуль быў пераведзены на работу на пасаду асістэнта кафедры геаметрыі і методыкі матэматыкі. З 1977 па 1986 г. працаваў у МДПІ на пасадзе старшага выкладчыка кафедры методыкі выкладання матэматыкі, 1986 па 1989 г. – дацэнта, з 1989 па 2010 г. – загадчыка гэтай кафедры. З 2010 г. – дацэнт кафедры методыкі выкладання матэматыкі.

У 1974 г. паступіў у мэтавую аспірантуру Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. М. Горкага па спецыяльнасці «Методыка выкладання матэматыкі», якую паспяхова закончыў у 1977 г. У 1982 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па праблеме «Развіццё лагічнага мыслення вучняў V–VII класаў (на алгебраічным матэрыяле)». Кандыдат педагагічных навук (1982). Дацэнт (1989).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае: логіка; матэматычная логіка, элементарная матэматыка, спекурсы па праблемах выкладання матэматыкі ў школе.

Сфера навуковых інтарэсаў: методыка выкладання матэматыкі; праблема распрацоўкі вучэбна-метадычных комплексаў па матэматыцы для агульнаадукацыйных устаноў.

Займаецца падрыхтоўкай аспірантаў, магістрантаў. З 1998 па 2011 гг. падрыхтаваў 13 прызёраў рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ (2-я катэгорыя – 5, 3-я катэгорыя – 8).

Узнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам «Выдатнік адукацыі».

Удзельнік больш за 30 навуковых канферэнцый, у тым ліку 15 міжнародных і 2 зарубежных, быў каардынатарам трох міжнародных канферэнцый «Матэматычная адукацыя: сучасны стан і перспектывы» (1999, 2004, 2009).

Аўтар больш за 160 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый, з іх 150 – у суаўтарстве.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Падручнікі з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Латотин, Л. А. Математика – 5 / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 1996. – 471 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Латоцін, Л. А. Матэматыка – 5 / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 1996. – 477 с. [*Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь*]
- Латоцін, Л. А. Матэматыка – 6 / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 1997. – 495 с. [*Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь*]
- Латотин, Л. А. Математика – 6 / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 1997. – 495 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Латоцін, Л. А. Матэматыка : падручнік для 5 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2002. – 368 с. [*Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь*]
- Латотин, Л. А. Математика : учебник для 5 класса общеобразовательной школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2002. – 367 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]

Навучальныя дапаможнікі з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Методика начального обучения математике : учебное пособие для пединститутов / под общ. ред. А. А. Столяра, В. Л. Дрозда. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 254 с. [соавт.] [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Математическая логика : учебное пособие для студентов математических специальностей педагогических институтов / Л. А. Латотин, В. В. Николаева, Ю. А. Макаренко, А. А. Столяр; под общ. ред. А. А. Столяра. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 269 с. [*Допущено Государственным комитетом СССР по народному образованию в качестве учебного пособия для студентов математических специальностей педагогических вузов*]
- Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 4 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2001. – 317 с. [*Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь*]
- Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для 4 класса общеобразовательной школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2001. – 318 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : вучэбны дапаможнік для 4 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2001. – 320 с. [*Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь*]
- Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учебное пособие для 4 класса общеобразовательной школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2001. – 320 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : вучэбны дапаможнік для 5 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2002. – 240 с. [*Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь*]

- Латотин Л. А. Математика : дидактические материалы для учащихся 5 класса экспериментальных школ / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский, С. Б. Батурын. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 1998. – 319 с. **[Рекомендовано редакционно-издательским советом Национального института образования]**
- Латоцін, Л. А. Матэматыка – 6 : дыдактычныя матэрыялы для вучняў / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : НІА, 1999. – 344 с. **[Рэкамендавана рэдакцыйна-выдавецкім саветам Нацыянальнага інстытута адукацыі]**
- Латотин, Л. А. Математика–6 : дидактические материалы для учащихся экспериментальных школ / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 1999. – 344 с. **[Рекомендовано редакционно-издательским советом Национального института образования]**
- Латоцін, Л. А. Матэматыка : дыдактычныя матэрыялы для вучняў 7 класа эксперыментальных школ з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2000. – 218 с. **[Рэкамендавана рэдакцыйна-выдавецкім саветам Нацыянальнага інстытута адукацыі]**
- Латотин, Л. А. Математика : дидактические материалы для учеников 7 класса экспериментальной школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2000. – 218 с. **[Рекомендовано редакционно-издательским советом Национального института образования]**
- Батурын, С. Б. Дыдактычныя матэрыялы па матэматыцы : 4 клас : дапаможнік для настаўнікаў / С. Б. Батурын, Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2002. – 136 с. **[Рэкамендавана Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Батурын, С. Б. Дидактические материалы по математике : 4 класс : пособие для учителей / С. Б. Батурын, Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2002. – 136 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Латоцін, Л. А. Дыдактычныя матэрыялы па матэматыцы : 5 клас : дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2002. – 184 с. **[Рэкамендавана Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Латотин, Л. А. Дидактические материалы по математике : 5 класс : пособие для учителей / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2002. – 183 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**
- Батурын, С. Б. Дыдактычныя матэрыялы па матэматыцы : 4 клас : дапаможнік для настаўнікаў / С. Б. Батурын, Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2003. – 158 с. **[Рэкамендавана Цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Ныцыянальнага інстытута адукацыі]**
- Батурын, С. Б. Дидактические материалы по математике : 4 класс : пособие для учителей / С. Б. Батурын, Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2003. – 160 с. **[Рекомендовано Центром учебной книги и средств обучения Национального института образования]**
- Латоцін, Л. А. Дыдактычныя матэрыялы па матэматыцы : 5 клас : дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2003. – 208 с. **[Рэкамендавана Цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Ныцыянальнага інстытута адукацыі]**
- Латотин, Л. А. Дидактические материалы по математике : 5 класс : пособие для учителей / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2003. – 208 с. **[Рекомендовано Центром учебной книги и средств обучения Национального института образования]**
- Латоцін, Л. А. Дыдактычныя матэрыялы па матэматыцы : 7 клас : вучэбны дапаможнік для настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай адукацыі з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2004. – 240 с. **[Рэкамендавана Цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Ныцыянальнага інстытута адукацыі]**
- Латотин, Л. А. Дидактические материалы по математике : 7 класс : учебное пособие для 7 класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2004. – 224 с. **[Рекомендовано Центром учебной книги и средств обучения Национального института образования]**
- Латоцін Л. А. Матэматыка ў 7 класе : вучэбны дапаможнік для настаўнікаў, устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай адукацыі з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – 2-е выд. – Мінск : Народная асвета, 2004. – 192 с. **[Рэкамендавана Цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Ныцыянальнага інстытута адукацыі]**
- Латотин, Л. А. Математика в 7 классе : учебное пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – 2-е изд. – Минск : Народная асвета, 2004. – 192 с. **[Рекомендовано Центром учебной книги и средств обучения Национального института образования]**
- Латотин, Л. А. Математика в 5 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – 4-е изд., перераб. – Минск : Народная асвета, 2010. – 264 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Латотин, Л. А. Математика в 7 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – 3-е изд., перераб. – Минск : Народная асвета, 2010. – 224 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Латотин, Л. А. Математика в 6 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – 5-е изд., перераб. – Минск : Народная асвета, 2011. – 215 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Латотин, Л. А. Математика в 8 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – 256 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**

Навучальныя праграмы з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

- Праграма па матэматыцы для падготовіцельнага і І–ХІ класоў / О. І. Тавгень [і др.] // Матэматыка: праблемы выкладання. – 1998. – № 1. – С. 3–22. [саавт.]. **[Утверджено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Матэматыка : эксперыментальная праграма для 7 класа агульнаадукацыйнай школы / А. І. Таўгень [і інш.]. – Мінск : НІА, 2000. – 8 с. [суаўт.]. **[Зацвержано Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы : матэматыка : ІV–VI / А. І. Таўгень [і інш.] // Матэматыка: праблемы выкладання. – 2001. – № 3. – С. 20–48. [саавт.]. **[Зацвержано Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы : матэматыка : ІV–VI класы / О. І. Тавгень [і др.]. – Мінск : НМЦэнтр, 2001. – 32 с. [саавт.]. **[Утверджено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы : матэматыка : ІV–VI класы / А. І. Таўгень [і інш.]. – Мінск : НМЦэнтр, 2001. – 32 с. [саавт.]. **[Зацвержано Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання : матэматыка : V–X класы / А. І. Таўгень [і інш.]. – Мінск : НІА, 2004. – 120 с. [саавт.]. **[Зацвержано Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Праграмы для ўчреждений, которые обеспечивают получение общего среднего образования с русским языком обучения с 12-летнего сроком обучения : математика : V–X класс / О. И. Тавгень [и др.]. – Минск : НИО, 2004. – 121 с. [саавт.]. **[Утверджено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання : матэматыка : V–X класы, базавы і павышаны ўзроўні / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск : НІА ; Аверсэв, 2007. – 72 с. [саавт.]. **[Зацвержано Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання : матэматыка : XI–XII класы, базавы і павышаны, паглыблены ўзроўні / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск : Народная асвета, 2007. – 40 с. [суаўт.]. **[Зацвержано Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Учебная программа для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения : математика : V–XI классы / Министерство адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Минск : НИО, 2009. – 56 с. [саавт.]. **[Утверджено Министерством образования Республики Беларусь]**

Іншыя навучальныя дапаможнікі:

- Тетрадь по математике : 5 класс : 1 полугодие : пособие для учащихся общеобразовательных школ / Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Юнипресс, 2004. – 128 с.
- Латотин, Л. А. Тетрадь по математике : 5 класс : 2 полугодие : пособие для учащихся общеобразовательных школ / Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Юнипресс, 2004. – 112 с.
- Латотин, Л. А. Решаем нестандартные задачи : 5 класс / Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2005. – 143 с.

Вучэбна-метадычныя выданні з грыфам Нацыянальнага інстытута адукацыі:

- Латоцін, Л. А. Дыдактычныя матэрыялы па матэматыцы : 9 клас : дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай наву-

чання / Л. А. Латоцін, В. С. Кузьменка, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2007. – 142 с. **[Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь]**

- Латотин, Л. А. Дидактические материалы по математике : 9 класс : пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Л. А. Латотин, В. С. Кузьменко, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2007. – 142 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Латоцін, Л. А. Выкладанне матэматыкі ў 5 класе : метадычны дапаможнік для настаўнікаў эксперыментальных школ / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 1998. – 319 с. **[Рэкамендавана вучоным саветам Нацыянальнага інстытута адукацыі]**
- Латоцін, Л. А. Матэматыка ў 6 класе : метадычны дапаможнік для настаўнікаў эксперыментальных школ / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : НІА, 1999. – 342 с. **[Рэкамендавана рэдакцыйна-выдавецкім саветам Нацыянальнага інстытута адукацыі]**
- Латоцін, Л. А. Матэматыка в 6 классе : методическое пособие для учителей экспериментальных школ / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 1999. – 342 с. **[Рекомендовано редакционно-издательским советом Национального института образования]**
- Латоцін, Л. А. Выкладанне матэматыкі ў 7 класе : вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2000. – 324 с. **[Рэкамендавана рэдакцыйна-выдавецкім саветам Нацыянальнага інстытута адукацыі]**

Іншыя вучэбна-метадычныя выданні:

- Тематический контроль по математике : 5–6 класс : пособие для учителей / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – 36 с. [саавт.]
- Тематический контроль по алгебре и геометрии для 7 класса : пособие для учителя / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – 40 с. [саавт.]
- Тематический контроль по математике : 5 класс : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 40 с. [саавт.]
- Тематический контроль по математике : 5 класс : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 2. – 52 с. [саавт.]
- Тематический контроль по математике для 6 класса : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 40 с. [саавт.]
- Тематический контроль по математике для 6 класса : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 2. – 36 с. [саавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 52 с. [саавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 2. – 40 с. [саавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 44 с. [саавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 2. – 36 с. [саавт.]
- Латоцін, Л. А. Матэматыка ў 4 класе : вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2002. – 224 с.
- Латотин Л. А. Математика в 4 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Л. А. Латотин,

- Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2002. – 238 с.
- Тематический контроль по алгебре и геометрии для 8 класса : пособие для учителей / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – 44 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 1. – 36 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 2. – 32 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 1. – 40 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 2. – 40 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии для 9 класса : в 2 ч. / под общ. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 1. – 32 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии для 9 класса : в 2 ч. / под общ. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 2. – 36 с. [соавт.]
 - Латоцін, Л. А. Матэматыка ў 5 класе : вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2002. – 199 с.
 - Латотин, Л. А. Математика в 5 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2002. – 207 с.
 - Тематический контроль по математике : 4 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2003. – Ч. 1. – 44 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по математике : 4 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2003. – Ч. 2. – 60 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по математике : 4 класс : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2003. – 26 с.
 - Тематический контроль по алгебре и геометрии : 9 класс : пособие для учителя / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – 37 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 27 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 22 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 34 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 31 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 11–12 классы : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – 34 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 11–12 классы : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – 37 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 34 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 42 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 26 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 26 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 9 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 42 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 9 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 21 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 9 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 32 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 9 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 36 с. [соавт.]
 - Латотин, Л. А. Решаем нестандартные задачи : 5 класс / Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Дз. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2005. – 143 с.
 - Латоцін, Л. А. Рашаем нестандартныя задачы : 5 клас / Л. А. Латоцін, І. І. Сіткевіч, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2005. – 143 с.
- Навуковыя артыкулы ў выданьнях паводле патрабаваньняў ВАК:**
- Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэматыцы для V класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка: праблемы выкладаньня. – 1996. – Вып. 4. – С. 43–64.
 - Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэматыцы для 6 класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 1998. – № 3. – С. 23–39.
 - Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэматыцы для 6 класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 1998. – № 1. – С. 23–28.
 - Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэматыцы для IV класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 1998. – № 1. – С. 23–28.
 - Таўгень, А. І. Некаторыя пытанні рэфармавання матэматычнай адукацыі / А. І. Таўгень, Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 2001. – № 1. – С. 3–14.
 - Латоцін, Л. А. Аб выкладанні матэматыкі ў 4 класе дванадццігадовай школы / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 2001. – № 3. – С. 48–65.
 - Латоцін, Л. А. Тэкставыя задачы ў IV класе / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 2001. – № 4. – С. 3–19.
 - Латоцін, Л. А. Аб выкладанні матэматыкі ў 4 класе дванадццігадовай школы / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 2001. – № 3. – С. 48–65.
 - Канцэпцыя матэматычнай адукацыі ў дванадццігадовай школе Рэспублікі Беларусь : праект / А. І. Таўгень [і інш.] // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 2002. – № 3. – С. 12–21.
 - Латоцін, Л. А. Пра вучэбна-метадычны комплекс па матэматыцы для VI класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 2003. – № 2. – С. 50–60.
 - Латоцін, Л. А. Тэматычнае планаванне вучэбнага матэрыялу / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 2003. – № 3. – С. 48–57.
 - Латоцін, Л. А. Пра паняцце трапецыі / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 2003. – № 4. – С. 65–75.
 - Таўгень, А. І. Якім быць школьнаму падручніку матэматыкі / А. І. Таўгень, Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 2004. – № 1. – С. 3–13.
 - Латоцін, Л. А. Пра вучэбна-метадычны комплекс па матэматыцы для VIII класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладаньня. – 2004. – № 3. – С. 25–34.

- Латоцін, Л. А. Пра вучэбна-метадычны комплекс па матэматыцы для IX класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // *Матэматыка : праблемы выкладання*. – 2005. – № 4. – С. 23–28.

Артыкулы ў часопісах:

- Латоцін, Л. А. Пра месца і ролю матэматыкі ў вучэбным плане ў 5–6 класах / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // *Адукацыя і выхаванне*. – 1997. – № 6. – С. 45–50.
- Латоцін, Л. А. Рэфармаванай школе – якасныя падручнікі / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // *Народная асвета*. – 2004. – № 4. – С. 11–14
- Латоцін, Л. А. Рэфармаванай школе – якасныя падручнікі / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // *Народная асвета*. – 2004. – № 5. – С. 9–2.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Иванович



Родился 13 апреля 1940 г. в г. Ленинграде. В 1962 г. окончил физический факультет Белгосуниверситета по специальности «Физика». Работает в МГПИ им. А. А. Кулешова (МГУ – с 1997 г.) профессором кафедры общей физики (1991–2003), профессором кафедры экспериментальной и теоретической физики (с 2003 г.).

Член редколлегии журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова».

В 1964 г. поступил и в 1967 г. окончил аспирантуру Института физики НАН Беларуси по специальности «Физика лазеров». В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию «Экспериментальные исследования вредных потерь генерируемого излучения в рубиновом лазере» (научный руководитель – академик НАН РБ В. А. Пилипович). В 1989 г. защитил докторскую диссертацию «Динамические режимы генерации лазеров с нелинейной рефракцией в активной среде». Кандидат физико-математических наук (1968). Старший научный сотрудник (1972). Доктор физико-математических наук (1989).

Основные преподаваемые дисциплины: «Оптика», «Физика лазеров».

Сфера научных интересов: физика лазеров.

Руководитель Государственной программы ориентированных фундаментальных исследований «Когерентность» (2002–2005) № ГР 2002154 от 10.01.2002.

Руководил 2 аспирантами (2005–2008, с 2010 г.), 3 магистрантами (с 2010 г.). Успешно защищены 3 кандидатские и 2 магистерские диссертации. Подготовил 3 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ (2007, 2008, 2010) (второй категории – 1, третьей – 2).

Участник 30 научных конференций, в том числе 25 международных.

Автор 109 научных и учебно-методических публикаций (из них 80 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии :

- Борисов, В. И. Введение в оптику ультракоротких лазерных импульсов : монография / В. И. Борисов, В. И. Лебедев, С. Н. Перепечко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 328 с.

Учебные пособия, курсы лекций:

- Лебедев, В. И. Эволюция природы и науки : учебное пособие / В. И. Лебедев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 284 с.
- Лебедев, В. И. Конспект лекций: Оптика. Рукопись на электронных носителях / В. И. Лебедев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 131 с.

- Лебедев, В. И. Конспект лекций : Физические основы и техника лазеров. Рукопись на электронных носителях / В. И. Лебедев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 220 с.

Учебно-методические издания:

- Лебедев, В. И. Принципы современных физических измерений : учебное пособие / В. И. Лебедев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 94 с.
- Лебедев, В. И. Основы современного естествознания : учебно-методический комплекс для студентов нетехнического профиля : в 2 ч. / В. И. Лебедев, Н. В. Ощепкова. – Новополоцк : ПГУ, 2010. – Ч. 1 : Эволюция природы и науки. – 260 с.

Препринт:

- Лебедев, В. И. Распространение импульсов в линейной диспергирующей среде с поглощением или усилением : препринт / В. И. Лебедев, С. Н. Перепечко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 43 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Лебедев, В. И. Компенсация дисперсии активной среды в полупроводниковом лазере с внешним резонатором / В. И. Борисов, А. М. Крол, В. И. Лебедев // *ЖПС*. – Т. 66 – № 5. – 1999. – С. 707–710.
- Lebedev, V. I. Temporal interference of coherent laser pulses in optical fibers / V. P. Minkovich, A. N. Starodumov, V. I. Lebedev, V. I. Borisov, S. N. Perepetchko // *Optics Communications*. – Vol. 192. – № 3-6. – 2001. – P. 231–235.
- Lebedev, V. I. Temporal interference of coherent laser pulses in optical fibers. / V. P. Minkovich, A. N. Starodumov, V. I. Borisov, V. I. Lebedev, S. N. Perepetchko // *Proceedings of SPIE*. – Vol. 4750. – 2002. – P. 332–335.
- Лебедев, В. И. Свет в гравитационном поле / В. И. Лебедев // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2008. – № 4(31). – С. 163–168.
- Лебедев, В. И. Проблемы в оптике движущихся тел / В. И. Лебедев // *Веснік МДУ імя А. А. Куляшова*. – 2009. – № 1 (32). – С. 181–191.
- Lebedev, V. Generation of Regular Femtosecond Pulses in AlGaInP Semiconductor Laser / V. Lebedev, Y. Katsiashou, V. Makarevich // *Optics Communication*. – 2011. – 284. – P. 3008–3010.

Статьи в научных сборниках:

- Лебедев, В. И. Парадоксы физики лазеров ультракоротких импульсов / В. И. Лебедев // *Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневецкого*. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 93–104.

ЛЕЩЕНКО Лариса Васильевна

Родилась 31 августа 1956 г. в д. Баньки Круплянского района Могилевской области. В 1978 г. окончила с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и физика». С 1978 г. работает на кафедре методики преподавания математики МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1978–1989), старшим преподавателем (1989–1992). С сентября 1992 г. – доцент кафедры методики преподавания математики. С 1998 по 2011 г. была заместителем декана по учебной работе педагогического факультета.

В 1980 г. поступила и в 1983 г. окончила аспирантуру Минского государственного педагогического института им. А. А. Горького по специальности «Методика преподавания математики». В 1988 г. в МГПИ им. А. А. Горького



защитила кандидатскую диссертацию «Логическая подготовка учителей начальных классов к обучению математике» (научный руководитель – доктор педагогических наук А. А. Столяр). Кандидат педагогических наук (1989). Доцент (1994).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математика», «Методика преподавания математики и практикум по решению задач», «Логика».

Сфера научных интересов: научно-методическое и учебное обеспечение методики преподавания математики в начальной школе и на педагогическом факультете университета.

Награждена Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2003), Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2011) и др.

Участник 16 научных конференций, в т.ч. 7 международных, 3 зарубежных.

Автор 62 научных и учебно-методических публикаций (из них 53 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования СССР:

- Методика начального обучения математике : учебное пособие для педагогических институтов / В. Л. Дрозд [и др.] ; под общ. ред. А. А. Столяра, В. Л. Дрозда. – Минск : Высшейшая школа, 1988. – 254 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования СССР в качестве учебного пособия для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, по специальности «Педагогика и методика начального обучения»]**
- Практикум по методике обучения математике / В. Л. Дрозд [и др.]. – Минск : Высшейшая школа, 1984. – 97 с. [соавт.] **[Допущено Министерством образования СССР в качестве учебного пособия для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, по специальности «Педагогика и методика начального обучения»]**

Учебно-методические издания:

- Латотин, Л. А. Задания и методические указания к практическим занятиям по курсу «Математическая логика» / Л. А. Латотин, Л. В. Лещенко, В. В. Николаева. – Могилев : МГПИ, 1981. – 71 с.
- Методические рекомендации к практическим занятиям по математике : для студентов II курса педагогического факультета : в 3 ч. / Л. А. Бондарева [и др.]. – Могилев : МГПИ, 1985. – Ч. 1. – 32 с. [соавт.]
- Методические рекомендации к практическим занятиям по математике : для студентов II курса педагогического факультета : в 3 ч. / Л. А. Бондарева [и др.]. – Могилев : МГПИ, 1986. – Ч. 2. – 24 с. [соавт.]
- Методические рекомендации к практическим занятиям по математике : для студентов II курса педагогического факультета : в 3 ч. / Л. А. Бондарева [и др.]. – Могилев : МГПИ, 1986. – Ч. 3. – 24 с. [соавт.]
- Лещенко, Л. В. Методические рекомендации к практическим занятиям по математике : для студентов IV курса педагогического факультета / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева. – Могилев : МГПИ, 1988. – 20 с.
- Бондарева, Л. А. Методические рекомендации к практическим занятиям по математике : для студентов педагогического факультета / Л. А. Бондарева, Л. В. Лещенко. – Могилев : МГПИ, 1989. – 17 с.
- Лещенко, Л. В. Контрольная работа № 2 по математике : для студентов-заочников педагогического факультета / Л. В. Лещенко. – Могилев : МГПИ, 1990. – 16 с.
- Заданні па матэматыцы для самастойнай работы студэнтаў педагагічнага факультэта : в 2 ч. / Л. А. Бондарэва [і інш.]. – Ч. 1. – Могілёў : МДПІ, 1994. – 32 с. [суаўт.]
- Заданні па матэматыцы для самастойнай работы студэнтаў педагагічнага факультэта : в 2 ч. /

Л. А. Бондарева [и др.]. – Ч. 2. – Могілёў : МДПІ, 1994. – 32 с. [суаўт.]

- Старавойтава, Т. С. Метадычныя рэкамендацыі і заданні да спецсемінара «Рашэнне тэкставых задач арыфметычнымі сродкамі» / Т. С. Старавойтава, Л. В. Лешчанка. – Могілёў : МДПІ, 1995. – 30 с.
- Текстовые задачи во втором классе : методическое пособие / Т. М. Чеботаревская [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 44 с. [соавт.]
- Текстовые задачи в третьем классе : методическое пособие / Т. М. Чеботаревская [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 64 с. [соавт.]
- Текстовые задачи в четвертом классе : методическое пособие / Т. М. Чеботаревская [и др.]. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 72 с. [соавт.]
- Валуевіч, Л. А. Метадычныя рэкамендацыі да практычных заняткаў па логіцы / Л. А. Валуевіч, Л. В. Лешчанка. – Могілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. – Ч. 1 : Паняцце. – 20 с.
- Валуевіч, Л. А. Метадычныя рэкамендацыі да практычных заняткаў па логіцы / Л. А. Валуевіч, Л. В. Лешчанка. – Могілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. – Ч. 2 : Суджэнне. Лагічная функцыя. Розумазаклучэнне. – 20 с.
- Простые задачи : метадычныя рэкамендацыі да практычных заняткаў па метадыцы выкладання матэматыкі / Т. М. Чабатарэўская [і інш.]. – Могілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. – 24 с. [соавт.]
- Бондарева, Л. А. Метадычныя рэкамендацыі да практычных заняткаў па матэматыцы : вучэбна-метадычны дапаможнік / Л. А. Бондарева, Л. В. Лешчанка. – МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. – 28 с.
- Лещенко, Л. В. Практикум по решению арифметических задач / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 80 с.
- Лещенко, Л. В. Контрольные издания по математике / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 40 с.
- Лещенко, Л. В. Методические указания к контрольным заданиям по математике / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 40 с.
- Контрольные задания по курсу «Математика» / авт.-сост. Т. В. Гостевич, Л. В. Лещенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 60 с.
- Лещенко, Л. В. Решение арифметических задач : практикум / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 72 с.
- Лещенко, Л. В. Множество. Комбинаторика : методические указания к практическим занятиям / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 36 с.
- Лещенко, Л. В. Методика преподавания математики : контрольные задания / сост. Л. В. Лещенко, Т. В. Гостевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 40 с.
- Лещенко, Л. В. Целые неотрицательные числа : методические указания к практическим занятиям / сост. Л. В. Лещенко, Т. В. Гостевич. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 52 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Лешчанка, Л. В. Задачи пра рух / Л. В. Лешчанка, Л. А. Бондарэва // Пачатковая школа. – 1999. – № 8. – С. 21–23.
- Лешчанка Л. В. Задачи пра вагі // Пачатковая школа. – 2000. – № 2. – С. 21–25.
- Лещенко, Л. В. Гимнастика ума и математическая логика : экспериментальная программа / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева // Пачатковае навучанне : сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2000. – № 4. – С. 60–69.
- Радьков, А. М. Формирование математических понятий в системе непрерывного образования / А. М. Радьков, Л. В. Лещенко, Е. В. Кравец // Народная асвета. – 2002. – № 4. – С. 7–12.

- Лещенко, Л. В. Профессионально-ориентированное обучение математике – эффективная модель подготовки учителей начальных классов / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева // Пачатковая школа. – 2007. – № 7. – С. 52–56.
- Гостевич, Т. В. Применение модульно-рейтинговой технологии в процессе математической подготовки студентов педагогического факультета / Т. В. Гостевич, Л. В. Лещенко // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. – № 4. – 2009. – С. 241–246.
- Гостевич, Т. В. Формирование логических приемов мышления у младших школьников при изучении математики / Т. В. Гостевич, Л. В. Лещенко // Пачатковая школа. – № 11. – 2009. – С. 42–45.

МАЗАНИК Людмила Алексеевна



Родилась 3 февраля 1949 г. В 1972 г. окончила Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина по специальности «Прикладная математика» с отличием. С 1992 по 2011 г. работала в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова старшим преподавателем кафедры математического анализа, информатики и вычислительной техники (1994–2005), доцентом (с 2005 г.).

Окончила аспирантуру при «Институте физики АН БССР» в 1977 г. Защитила диссертацию по теме «Распространение электромагнитных волн в поперечно-модулированных средах» в 1980 г. по специальности «Теоретическая и практическая физика». Кандидат физико-математических наук (1980). Доцент (2005).

Преподавала дисциплины: «Уравнения математической физики», «Методы математической физики», «Теория функции комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математической статистики».

Сфера научных интересов: волны в периодических средах; интегральная оптика; методика преподавания математики; исследования компьютерных пакетов в преподавании физико-математических дисциплин.

Награждена Почетной грамотой МОИФ АН БССР, ветеран труда.

Участник 7 международных конференций.

Автор 29 публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Мазаник, Л. А. Элементарные функции и соответствующие им конформные отображения: методические рекомендации / Л. А. Мазаник. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. – 48 с.
- Мазаник, Л. А. Кто прав? / Л. А. Мазаник // Задачи со «звездочкой» / Л. А. Бондарева и др. – Минск: Белорусская ассоциация «Конкурс», 2006. – С. 14–24; 84–91.
- Мазаник, Л. А. Задачи, решаемые методом исключения с применением схем и таблиц / Л. А. Мазаник // Задачи со «звездочкой» / Л. А. Бондарева и др. – Минск: Белорусская ассоциация «Конкурс», 2006. – С. 24–37; 91–112.
- Мазаник, Л. А. Восстановление цифр в арифметических примерах / Л. А. Мазаник // Задачи со «звездочкой» / Л. А. Бондарева и др. – Минск: Белорусская ассоциация «Конкурс», 2006. – С. 48–69; 128–158.
- Мазаник, Л. А. Математический пакет MATHCAD / Л. А. Мазаник // Контрольные задания по курсу «Программное обеспечение информационных технологий» / Л. А. Мазаник, Л. А. Мороз. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 28–30.

- Мазаник, Л. А. Математический пакет MAPLE / Л. А. Мазаник // Контрольные задания по курсу «Программное обеспечение информационных технологий» / Л. А. Мазаник, Л. А. Мороз. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 30–34.
- Мазаник, Л. А. Графики в Maple: учебно-методический комплекс / Л. А. Мазаник, О. В. Малашук. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 32 с.: ил.
- Мазаник, Л. А. Графические примитивы в Maple: учебно-методический комплекс / Л. А. Мазаник, О. В. Малашук. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 20 с.: ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Гончаренко, А. М. Распространение ТЕ волн вдоль слоев неоднородности синусоидально модулированных сред / А. М. Гончаренко, Л. А. Мазаник // Весці АН БССР. – 1974. – № 2. – С. 94–101.
- Мазаник, Л. А. Распространение ТМ волн вдоль слоев неоднородности синусоидально модулированных сред / Л. А. Мазаник // Весці АН БССР. – 1974. – № 6. – С. 104–110.
- Мазаник, Л. А. К теории многослойных диэлектрических волноводов / Л. А. Мазаник // Весці АН БССР. – 1979. – № 1. – С. 101–107.
- Мазаник, Л. А. Распространение ТМ в тонкопленочных поперечно модулированных волноводах / Л. А. Мазаник // Весці АН БССР. – 1979. – № 2. – С. 84–90.
- Гончаренко, А. М. К теории оптических волноводов с плоскостройной подложкой / А. М. Гончаренко, Л. А. Мазаник // Доклады АН БССР. – 1979. – Т. XXIII. – № 5. – С. 413–416.
- Мазаник, Л. А. О неприводимости линейных дифференциальных систем к системам с функционально коммутативными матрицами коэффициентов / Л. А. Мазаник, С. А. Мазаник // Вестник БГУ. Серия 1. Физика. Математика. Информатика. – 1997. – № 3. – С. 42–46.
- Мазаник, Л. А. О вступительных экзаменах по математике в Могилевском государственном университете им. А. А. Кулешова / Л. А. Мазаник, Н. П. Морозов // Матэматыка: праблемы выкладання. – 2000. – № 1. – С. 50–62.

МАРТЫНОВ Иван Иванович

Родился 2 января 1942 г. в концлагере Димитравас, расположенном на территории Литвы. В 1963 г. окончил с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Физика и математика». Работал на кафедре математического анализа и алгебры МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова старшим преподавателем (1967–1980), доцентом (1980–1987 и 2005–2010); проректором по заочному обучению (1987–2004).

В 1963 г. поступил и в 1967 г. окончил аспирантуру БГУ им. В. И. Ленина по специальности «Дифференциальные и интегральные уравнения». В 1968 г. в Институте математики АН БССР защитил кандидатскую диссертацию «Асимптотические классы кусочно-постоянных линейных дифференциальных систем» (научный руководитель – доктор физико-математических наук профессор Ю. С. Богданов). Кандидат физико-математических наук (1968). Доцент (1980).

Преподавал дисциплины: «Математический анализ», «Теория функции действительного переменного», «Теория функции комплексного переменного», «Дифференциаль-



ные уравнения», «Теория вероятностей и математической статистики».

Сфера научных интересов: системы обыкновенных дифференциальных уравнений, повышение качества знаний учащихся по математике, разработка занимательных материалов по математике, патриотическое воспитание молодежи.

Участник более 10 международных научных конференций.

Автор более 125 научных публикаций, 8 методических пособий (в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Мартынов, И. И. Рациональные способы усвоения математических знаний. Занимательная математика (брошюра) / И. И. Мартынов. – Могилев : Могилевский государственный институт развития образования, 2009. – 56 с.
- Практические задания для студентов I курса по математическому анализу / Б. М. Архипов, М. И. Урбанович, И. И. Мартынов, А. А. Мазаник. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1975. – 39 с.
- Мартынов, И. И. Учебные задания по теории функции комплексного переменного (для студентов III курса физико-математического факультета) / И. И. Мартынов, Г. Н. Петровский, М. И. Урбанович. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1978. – 45 с.
- Мартынов, И. И. Учебные задания по интегральному исчислению / И. И. Мартынов, Н. П. Морозов, С. Д. Демиденкова. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1979. – 47 с.
- Мартынов, И. И. Математические игры в I–V классах : методические рекомендации / И. И. Мартынов. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1982. – 47 с.
- Мартынов, И. И. Методические рекомендации по теме «Кратные интегралы и их свойства» / С. М. Гольдштейн, И. И. Мартынов – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1985. – 19 с.
- Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям по матанализу (для студентов III курса специальности Миф) / М. И. Урбанович, Б. М. Архипов, И. И. Мартынов, Г. Н. Петровский. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1986. – 24 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Мартынов, И. И. Достаточные условия правильности и приводимости систем, близких к периодическим. / И. И. Мартынов // Дифференциальные уравнения. – 1968. – № 2. – С. 370–374.
- Мартынов, И. И. О системах с кусочно постоянной матрицей коэффициентов. / И. И. Мартынов // Дифференциальные уравнения. – 1977. – Т. 8. – № 6. – С. 1135.
- Мартынов, И. И. Об асимптотическом поведении решений линейной дифференциальной системы с периодической второго порядка матрицей коэффициентов. / И. И. Мартынов, Г. Н. Петровский // Дифференциальные уравнения. – 1978. – Т. 14. – № 12. – С. 2279.
- Мартынов, И. И. О школьных учебниках / И. И. Мартынов / Советская педагогика. – 1982. – № 2. – С. 138–139.
- Мартынов, И. И. Реформация, или Очередная кастрация системы образования / И. И. Мартынов. – Белорусская думка. – 1997. – № 1. – С. 95–103.
- Мартынов, И. И. Учеба может быть радостной / И. И. Мартынов // Начальная школа (Россия). – 2005. – № 4. – С. 40–42.

МАРЧЕНКО Ирина Васильевна



Родилась 29 сентября 1980 г. в г. Могилеве. В 2002 г. окончила с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Математика. Информатика». Работала на кафедре математического анализа, информатики и вычислительной техники МГУ им. А. А. Кулешова

ассистентом (2001–2002); старшим преподавателем (2005–2008), доцентом (2009–2011). С 2012 г. – доцент кафедры алгебры, математического анализа и дифференциальных уравнений.

В 2002 г. поступила в аспирантуру Института математики НАН Беларуси по специальности «Дифференциальные уравнения». В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию «Границы подвижности характеристических показателей линейных систем с интегрально ограниченными возмущениями» (научный руководитель – доктор физико-математических наук Е. К. Макаров). Кандидат физико-математических наук (2005).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Математическая теория устойчивости», «Дифференциальные уравнения».

Сфера научных интересов: асимптотическая теория устойчивости; научно-методическое и учебное обеспечение математического анализа, теории вероятностей и математической статистики.

Участник 10 научных конференций, в т.ч. 5 международных, из них 1 зарубежная.

Автор 22 научных и учебно-методических публикаций (из них 6 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Марченко, И. В. Теория вероятностей : методические рекомендации : в 2 ч. / И. В. Марченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – Ч. 1. – 52 с.
- Марченко, И. В. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных : методические указания / И. В. Марченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 48 с.
- Марченко, И. В. Математическая статистика : практикум / И. В. Марченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 28 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Макаров, Е. К. Об алгоритме построения достижимых верхних границ для старшего показателя возмущенных систем / Е. К. Макаров, И. В. Марченко // Дифференциальные уравнения. – 2005. – Т. 41. – № 12. – С. 1621–1634.
- Марченко, И. В. Точная граница подвижности вверх старшего показателя линейной системы при возмущениях малых в среднем с весом / И. В. Марченко // Дифференциальные уравнения. – 2005. – Т. 41. – № 10. – С. 1416–1418.
- Макаров, Е. К. О применении алгоритма вычисления старшего сигма-показателя к системам с интегрируемыми возмущениями / Е. К. Макаров, И. В. Марченко // Дифференциальные уравнения. – 2005. – Т. 41. – № 6. – С. 856–857.

МОРОЗОВ Николай Порфирьевич

Родился 5 января 1947 г. в д. Белый Мох Мстиславльско-го района Могилевской области. В 1970 г. с отличием окончил физико-математический факультет Могилевского педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика, физика». С 1974 г. работал ассистентом (1974–1976), старшим преподавателем кафедры математического анализа, информатики и вычислительной техники (1976–1985), доцентом (1985–1992), заведующим кафедры математического анализа, информатики и вычислительной техники (1992–2007). С 2007 г. работает доцентом кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений (с 2012 г. – алгебры, математического анализа и дифференциальных уравнений).



Член Совета университета (1992–2007).

В 1970 г. поступил и в 1974 г. окончил аспирантуру БГУ по специальности «Дифференциальные уравнения и математическая физика». В 1977 г. в БГУ защитил кандидатскую диссертацию «Приближенное вычисление периодов периодических решений сильно нелинейных систем» (научный руководитель – доктор физико-математических наук профессор Ю. С. Богданов). Кандидат физико-математических наук (1977). Доцент (1988).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математический анализ», «Функциональный анализ и интегральные уравнения», «Дифференциальные уравнения», «Введение в качественную теорию дифференциальных уравнений», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Сфера научных интересов: качественная теория дифференциальных уравнений; теория бифуркаций нелинейных систем.

Подготовил к поступлению в аспирантуру ИМ НАН РБ, БГУ и ОИПИ ННАН РБ (Объединенный институт проблем информатики) пять своих дипломников, которые успешно закончили аспирантуру, защитили кандидатские диссертации и работают на кафедре МАиДУ МГУ им. А. А. Кулешова и ОИПИ НАН РБ.

С 2002 по 2011 гг. подготовил 2 призеров республиканского конкурса научных работ студентов (1-я категория – 1, 2-я категория – 1).

Награжден нагрудным знаком «Выдатнік адукацыі» (2004), нагрудным знаком ВЦСПС (1982), Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь (1993, 1998, 2012) и др.

Участник 32 научных конференций (из них 8 международных). Организатор и координатор международной научно-практической конференции «Еругинские чтения – V» в 1998 г.

Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций (из них 16 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия, пособия:

- Математический анализ : учебное пособие для студентов младших курсов физико-математического факультета : в 4 ч. / под ред. Н. П. Морозова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – Ч. 1 : Введение в анализ. – 180 с.
- Математический анализ : учебное пособие для студентов младших курсов физико-математического факультета : в 4 ч. / под ред. Н. П. Морозова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – Ч. 2 : Дифференциальное исчисление. – 154 с.
- Математический анализ : учебное пособие для студентов младших курсов физико-математического факультета : в 4 ч. / под ред. Н. П. Морозова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – Ч. 3 : Интегральное исчисление. – 182 с. : ил.

- Математический анализ : пособие / под ред. Н. П. Морозова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – Ч. 4 : Ряды. – 128 с.

Учебно-методические издания:

- Марозаў, М. П. Пытанні і практыкаванні па матэматычнаму аналізу / М. П. Марозаў, М. І. Урбанавіч, С. М. Гальдштэйн, С. Д. Дземідзенкава. – Магілёў : МДПі імя А. А. Куляшова, 1993. – 103 с.
- Морозов, Н. П. Методические рекомендации по основам информатики и вычислительной техники. Ч. 1 (вычисления на ПМК в режиме «Автоматическая работа») / Б. М. Архипов, Н. П. Морозов, Г. Н. Петровский. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1987. – 16 с.
- Морозов, Н. П. Методические рекомендации по основам информатики и вычислительной техники. Ч. 2 (составление программ решения задач на ПМК) / Н. П. Морозов, Р. П. Озаровская, Г. Н. Петровский. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1987. – 20 с.
- Морозов, Н. П. Методические рекомендации по подготовке к государственным экзаменам / Б. М. Архипов, М. И. Урбанович, Н. П. Морозов, С. М. Гольдштейн, А. А. Мазаник, И. И. Мартынов, Р. П. Озаровская, Г. Н. Петровский. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1982. – 24 с.
- Морозов, Н. П. Задания для контрольных и самостоятельных работ по математическому анализу (для студентов I курса) / Б. М. Архипов, С. М. Гольдштейн, С. Д. Демиденкова, А. А. Мазаник, Н. П. Морозов, Г. Н. Петровский, М. И. Урбанович. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1981. – 32 с.
- Морозов, Н. П. Учебные задания по интегральному исчислению / И. И. Мартынов, Н. П. Морозов, С. Д. Демиденкова. – Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1979. – 47 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Морозов, Н. П. О приведении полиномиальных систем к специальному виду / Н. П. Морозов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2011. – Т. 38. – № 2. – С. 43–49.
- Морозов, Н. П. О некоторых свойствах полупериодов колебаний одной сильно нелинейной системы / Н. П. Морозов // Вестник БГУ им. В. И. Ленина. Сер. 1. – 1975. – № 2. – С. 32–56.
- Морозов, Н. П. О некоторых свойствах полупериодов колебаний одной сильно нелинейной системы / Н. П. Морозов // Дифференциальные уравнения. – 1976. – Т. 12. – № 9. – С. 1580–1586.
- Морозов, Н. П. О границах применимости методов малого параметра в случае единственного корня уравнения амплитуд / Н. П. Морозов // Дифференциальные уравнения. – 1988. – Т. 24. – № 7. – С. 1273–1274.
- Морозов, Н. П. О приближенном отыскании периода периодического решения одной сильно нелинейной системы. / Н. П. Морозов // Дифференциальные уравнения. – 1974. – Т. 10. – № 8. – С. 1412–1422.

НИКОЛАЕВА Валентина Владимировна

Родилась 11 апреля 1951 г. в г. Могилеве. В 1973 г. окончила физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и физика». С 1974 г. работает на кафедре методики преподавания математики МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1974–1983), старшим преподавателем (1983–1988). С 1988 г. – доцент кафедры методики преподавания математики. С 2000 по 2007 г. – заместитель декана физико-математического факультета по учебной работе.



В 1983 г. окончила аспирантуру МГПИ им. А. А. Горького по специальности «Методика преподавания математики» (заочная форма обучения). В 1986 г. в МГПИ им. А. А. Горького защитила кандидатскую диссертацию «УИРС как средство совершенствования методической подготовки учителя математики» (научный руководитель – доктор педагогических наук А. А. Столяр). Кандидат педагогических наук (1986). Доцент (1990).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математика», «Методика преподавания математики и практикум по решению задач», «Логика», «Математическая логика».

Сфера научных интересов: научно-методическое и учебное обеспечение математики в начальной школе Беларуси, математики и методики преподавания математики в университете.

Награждена Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2004).

Участник более 25 научных конференций.

Автор более 150 научных и учебно-методических публикаций (из них около 120 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь и грифом Государственного комитета СССР по народному образованию:

- Математическая логика : учебное пособие для студентов математических специальностей педагогических институтов / Л. А. Латотин, В. В. Николаева, Ю. А. Макаренков, А. А. Столяр ; под общ. ред. А. А. Столяра. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 269 с. **[Допущено Государственным комитетом СССР по народному образованию в качестве учебного пособия для студентов математических специальностей педагогических институтов]**
- Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь : учебное пособие для 1-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : НИО, 2011. – Ч. 1. – 56 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для 1-го класса учреждений общего среднего образования]**
- Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь : учебное пособие для 1-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : НИО, 2011. – Ч. 2. – 72 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для 1-го класса учреждений общего среднего образования]**
- Чеботаревская, Т. М. Математика : учебное пособие для 1-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : НИО, 2011. – Ч. 1. – 104 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для 1-го класса учреждений общего среднего образования]**
- Чеботаревская, Т. М. Математика : учебное пособие для 1-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : НИО, 2011. – Ч. 2. – 144 с. : ил. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для 1-го класса учреждений общего среднего образования]**

Учебные издания с грифом Национального института образования:

- Чеботаревская Т. М. Математика во 2 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : Народная асвета, 2007. – 192 с. **[Рекомен-**

довано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебно-методического пособия для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]

- Чеботаревская Т. М. Математика в 3 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : Народная асвета, 2007. – 254 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебно-методического пособия для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**
- Чеботаревская Т. М. Математика в 4 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : Народная асвета, 2008. – 224 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебно-методического пособия для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**
- Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь № 1 : пособие для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева ; перевод с белорус. яз. Н. А. Василенко. – 3-е изд. – Минск : Народная асвета, 2008. – 63 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебно-методического пособия для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**
- Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь № 2 : пособие для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева ; перевод с белорус. яз. Н. А. Василенко. – 2-е изд. – Минск : Народная асвета, 2008. – 63 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебно-методического пособия для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**
- Чеботаревская, Т. М. Математика : 3 класс : рабочая тетрадь № 1 : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Народная асвета, 2009. – 71 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебно-методического пособия для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**
- Чеботаревская, Т. М. Математика : 3 класс : рабочая тетрадь № 2 : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Народная асвета, 2009. – 56 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебно-методического пособия для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**

- Чеботаревская, Т. М. Математика : 4 класс : рабочая тетрадь № 1 : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Народная асвета, 2009. – 72 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебно-методического пособия для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : 4 класс : рабочая тетрадь № 2 : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Народная асвета, 2009. – 64 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебно-методического пособия для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**
 - Чеботаревская, Т. М. Математика в 1 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : НИО, 2011. – 175 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебно-методического пособия для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения]**
- Другие пособия:**
- Сборник правил, таблиц, примеров по математике для начальных классов / авт.-сост. Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : Юнипресс, 2001. – 112 с. – (Все для школы).
 - Чеботаревская Т. М. Развивающие математические задачи для младших школьников Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – 116 с.
 - Занимательные задачи по математике для младших школьников : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Мозырь : Белый ветер, 2002. – Ч. 1. – 128 с.
 - Занимательные задачи по математике для младших школьников : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Мозырь : Белый ветер, 2002. – Ч. 2. – 128 с.
 - Разноуровневые тематические задания по математике : 2 класс : пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2004. – 112 с. – (Рабочие тетради).
 - Разноуровневые тематические задания по математике : 3 класс : пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2004. – 112 с. – (Рабочие тетради).
 - Разноуровневые тематические задания по математике : 4 класс : пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2004. – 112 с. – (Рабочие тетради).
 - Задачи со звездочкой / Л. А. Бондарева [и др.]. – Минск : Конкурс, 2006. – 160 с. [соавт.]
 - Чеботаревская Т. М. Текстовые задачи по математике : 2 класс : пособие для учителей, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2006. – 112 с.
 - Чеботаревская Т. М. Текстовые задачи по математике : 3 класс : пособие для учителей, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2007. – 112 с.
 - Чеботаревская Т. М. Текстовые задачи по математике : 4 класс : пособие для учителей, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2007. – 96 с.
 - 1320 задач и примеров по математике для начальных классов / авт.-сост. В. В. Николаева, Т. М. Чеботаревская. – Минск : Юнипресс, 2009. – 272 с.
 - Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по математике : 2 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2010. – 128 с. – (Рабочие тетради).
 - Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по математике : 3 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2010. – 128 с. – (Рабочие тетради).
 - Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по математике : 4 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2010. – 128 с. – (Рабочие тетради).
 - Чеботаревская, Т. М. Тесты по математике : 4 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2010. – 80 с. (Рабочая тетрадь).
 - Чеботаревская, Т. М. Тесты по математике : 2 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2010. – 128 с. – (Рабочие тетради).
 - Чеботаревская, Т. М. Тесты по математике : 3 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2010. – 128 с. – (Рабочие тетради).
- Учебно-методические издания:**
- Контрольные и самостоятельные работы по математике : 1–3 классы / авт.-сост. Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : Юнипресс, 2000. – 288 с.
 - Лещенко, Л. В. Решение арифметических задач : практикум / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 72 с. : ил.
 - Лещенко, Л. В. Множество. Комбинаторика : методические указания к практическим занятиям / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 36 с. : ил.
- Статьи в журналах:**
- Николаева, В. В. Гимнастика ума и математическая логика : экспериментальная программа / В. В. Николаева, Л. В. Лещенко // Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2000. – С. 60–69.
 - Николаева, В. В. Профессионально-ориентированное обучение математике – эффективная модель подготовки учителей начальных классов / В. В. Николаева, Л. В. Лещенко // Пачатковая школа, 2007. – № 7. – С. 53–55.
 - Чеботаревская, Т. М. Формирование конструктивных и измерительных умений у младших школьников / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева // Пачатковая школа, 2011. – № 6. – С. 15–20.

НОСКОВА Марина Сергеевна

Родилась 31 января 1971 г. в г. Сыктывкар (Россия). В 1994 г. окончила с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Физика и математика». С 2007 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова преподавателем кафедры экспериментальной и теоретической физики (2007–2008), старшим преподавателем (с 2008 г.).



Соискатель (2004–2008). В 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию «Перенос излучения в бинарной марковской смеси в малоугловом приближении» (научный руководитель – кандидат физико-математических наук Ю. А. Лебединский). Кандидат физико-математических наук (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая физика», «Основы современного естествознания», «История физики».

Сфера научных интересов: нелинейные явления в электродинамике; научно-методическое обеспечение преподавания физики и современного естествознания.

Участник 14 международных научных конференций.

Автор 20 научных публикаций (из них 7 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Noskova, M. Stochastic laser-beam transfer through a binary Markovian mixture / M. Noskova, A. Valentyuk // Appl. Opt. – 1997. – V. 36. – № 30. – P. 325–331.
- Валентюк, А. Н. Угловая структура лазерного излучения в бинарной марковской смеси / А. Н. Валентюк, М. С. Носкова // Журнал прикладной спектроскопии. – 1999. – Т. 66. – № 1. – С. 36–42.
- Носкова, М. С. Оптическая передаточная функция бинарной марковской смеси / М. С. Носкова // Журнал прикладной спектроскопии. – 2004. – Т. 71. – № 2. – С. 198–203.
- Носкова, М. С. Итерационное решение задачи определения оптической передаточной функции бинарной марковской смеси / М. С. Носкова // Оптический журнал. – 2004. – Т. 71. – № 9. – С. 16–19.
- Носкова, М. С. Оценка методом Монте-Карло точности аналитического метода расчета коэффициента пропускания бинарной марковской смеси / М. С. Носкова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – Т. 26. – № 1. – С. 170–177.

ПЕНЧАНСКИЙ Сергей Борисович



Родился 11 июля 1956 г. в г. Копыле Минской обл. В 1977 году окончил с отличием физико-математический факультет Минского госпединститута им. М. Горького. С 1977 года работал преподавателем Горецкого педучилища (с 2004 г. – Горецкий педагогический колледж УО «МГУ им. А. А. Кулешова»), заведующим педпрактикой (1983–1988). С августа 1988 г. – директор колледжа.

Член Совета университета, научно-методического совета университета, ректората университета.

В 1977 г. поступил и в 1983 г. окончил аспирантуру при Минском госпединституте им. М. Горького (ныне – МГПУ им. М. Танка). В 1986 г. в БГУ защитил кандидатскую дис-

сертацию «О F-моногенных функциях и их приложениях» (научный руководитель – профессор Н. Т. Стельмашук). Кандидат физико-математических наук (1986).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы начального курса математики», «Методика преподавания начального курса математики».

Сфера научных интересов: теория F-моногенных гиперкомплексных функций, применение F-моногенных функций и формальных производных для исследования дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений в частных производных, а также функционально-инвариантных вектор-аналитических функций. Научно-методическое обеспечение основ начального курса математики и разделов методики преподавания математики, связанных с логическими рассуждениями, геометрическим материалом, решением задач.

Являлся членом ВНК УО «МГУ им. А. А. Кулешова», выполнявшего НИР «Классический университет как центр учебно-методического комплекса в системе непрерывного инновационного гуманитарного, социально-экономического и идеологического образования в регионе», направленную на обеспечение деятельности Министерства образования Республики Беларусь (2008–2009).

Награжден Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь (1980, 1996, 2006, 2010), знаком «Отличник народного образования Белорусской ССР» (1983).

Участник более 10 научных конференций, в том числе 2-х международных.

Автор более 25 научных и учебно-методических публикаций (из них одна – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные издания с грифом Республиканского института профессионального образования и другими грифами:

- Изучение темы «Рациональные и действительные числа» в курсе теоретических основ начального курса математики : методические рекомендации / авт.-сост. С. Б. Пенчанский. – Минск, 1984. – 11 с. [Рекомендовано Республиканским научно-методическим кабинетом по высшему и среднему педагогическому образованию МП БССР]
- Теоретические основы начального курса математики: множества. Отношения : методическая разработка / авт.-сост. С. Б. Пенчанский. – Минск, 1988. – 30 с. [Рекомендовано Республиканским научно-методическим кабинетом по высшему и среднему педагогическому образованию МП БССР]
- Теоретические основы начального курса математики : определение понятий : методическая разработка / авт.-сост. С. Б. Пенчанский. – Минск, 1988. – 5 с. [Рекомендовано Республиканским учебно-методическим кабинетом по высшему и среднему педагогическому образованию МП БССР]
- Примерный тематический план дисциплины «Основы начального курса математики» : приложение к Типовому учебному плану учреждения, обеспечивающего получение среднего специального образования / авт.-сост. С. Б. Пенчанский. – Минск, 2011. [Рекомендовано Республиканским институтом профессионального образования]

Учебно-методические издания:

- Пенчанскі, С. Б. Асновы пачатковага курса матэматыкі : метадычныя рэкамендацыі / С. Б. Пенчанскі. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – 64 с. : іл.
- Пенчанский, С. Б. Рациональные и действительные числа. Определение понятий : методические рекомендации / С. Б. Пенчанский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 20 с. : ил.
- Пенчанский, С. Б. Обучение детей рассуждениям с помощью схем при решении задач : учебно-методические материалы / С. Б. Пенчанский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 44 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Пенчанский, С. Б. О функционально-инвариантных решениях одной системы дифференциальных урав-

нений в частных производных / С. Б. Пенчанский // Дифференциальные уравнения. – 1985. – Т. 21. – № 8. – С. 1449–1450.

- Стельмашук, Н. Т. О решении одной линейной дифференциальной системы в частных производных методами F-моногонных функций / Н. Т. Стельмашук, С. Б. Пенчанский // Дифференциальные уравнения. – 1990. – Т. 26. – № 4. – С. 724–727.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Пенчанский, С. Б. О некоторых гиперкомплексных интегральных уравнениях / С. Б. Пенчанский // Творчество молодых : сборник студенческих научных работ. – Минск, 1978. – С. 2–8.
- Пенчанский, С. Б. Об одном виде функционально-инвариантных решений некоторых систем уравнений математической физики / С. Б. Пенчанский // Линейные функционально-дифференциальные соотнесствия : сборник. – Минск, 1984. – С. 34–46.
- Пенчанский, С. Б. Вяртаемся да тэмы «Вучыся разважаць правільна» / С. Б. Пенчанскі // Пачатковая школа. – 1996. – № 7. – С. 24.
- Пенчанский, С. Б. От круга к окружности или наоборот? / С. Б. Пенчанский // Пачатковая школа. – 2010. – № 9. – С. 65–66.

ПЛАТОНОВ Александр Сергеевич



Родился 25 июня 1974 г. в д. Чёрное Шкловского района Могилевской области. В 1996 г. окончил с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика. Информатика». Работал на кафедре математического анализа, информатики и вычислительной техники (далее МАИВТ) МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова с 1996 г. сначала в качестве ассистента, затем – старшего преподавателя. С 2002 по 2004 г. работал в должности доцента кафедры МАИВТ. В этот период являлся ответственным за научно-исследовательскую работу студентов в университете. В течение 6 лет (2005–2010) возглавлял научно-исследовательский сектор университета, при этом работал на кафедре МАИВТ в качестве совместителя. В 2011–2012 гг. работал доцентом кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений. С 2012 г. – доцент кафедры алгебры, математического анализа и дифференциальных уравнений.

В 1996 г. поступил и в 1999 г. окончил аспирантуру Белгосуниверситета. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию «Нижние характеристические векторы линейных систем Пфаффа» (научный руководитель – доктор физико-математических наук профессор академик НАН РБ Н. А. Изобов). Кандидат физико-математических наук (2000). Доцент (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Дифференциальные уравнения», «Математический анализ», «Теория функций действительной переменной», «Теория функций комплексной переменной», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Сфера научных интересов: теория устойчивости дифференциальных уравнений, теория характеристических векторов линейных систем Пфаффа.

Научный руководитель заданий Государственной программы фундаментальных исследований «Математические структуры» «Характеристические показатели и характеристические векторы линейных дифференциальных систем», № госрегистрации 2002614 (2001–2005), Государственной программы научных исследований «Конвергенция» «Характеристические и нижние характеристические векторы линейных систем Пфаффа и конструктивные методы анали-

за краевых задач дифференциальных систем», № госрегистрации 20112334 (2011–2013).

Исполнитель гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Наука-М» «Разработать критерии оценки апоптоза иммунокомпетентных клеток крови в патогенезе атеросклероза с применением системы анализа изображения», научный руководитель Акулич Н.В., № госрегистрации 20041751 (2004–2006), задания Государственной комплексной программы научных исследований «История и культура» «Православие и государство на современном этапе развития белорусского общества», научный руководитель Старостенко В.В., № госрегистрации 20065205 (2007–2010), отдельного проекта Министерства образования «Исследование волновых решений обобщенных уравнений Фишера и Лотки-Вольтерра», научный руководитель Жестков С.В., № госрегистрации 20092380 (2009–2010).

В 2009 г. подготовил призера Республиканского конкурса студенческих научных работ (диплом первой категории). Награжден грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2008).

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. 11 международных, из них 2 зарубежных. Координатор международных научно-практических конференций «Куляшоўскія чытанні» в 2007 и 2008 г.

Автор 27 научных и учебно-методических публикаций (из них 16 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Изобов, Н. А. О существовании линейной системы Пфаффа с несвязанным нижним характеристическим множеством положительной меры / Н. А. Изобов, А. С. Платонов // Дифференциальные уравнения. – 1999. – Т. 35. – № 1. – С. 65–71.
- Изобов, Н. А. О мере множества решений линейной системы Пфаффа с совпадающими нижними характеристическими множествами / Н. А. Изобов, А. С. Платонов // Дифференциальные уравнения. – 2000. – Т. 36. – № 12. – С. 1599–1606.
- Изобов, Н. А. Линейные системы Пфаффа с нижним характеристическим множеством положительной m -меры Лебега / Н. А. Изобов, С. Г. Красовский, А. С. Платонов // Дифференциальные уравнения. – 2009. – Т. 45. – № 5. – С. 635–646.
- Платонов, А. С. Существование линейных систем Пфаффа с произвольным нижним характеристическим множеством, являющимся счетным множеством отрезков пространства R^3 / А. С. Платонов, А. А. Тимофеева // Дифференциальные уравнения. – 2010. – Т. 46. – № 10. – С. 1444–1452.

ПОЛЕВЧЕНКО Инна Имамутдиновна

Родилась 9 сентября 1939 г. в г. Ашхабаде. В 1962 г. окончила физико-математический факультет Туркменского государственного университета им. А. М. Горького по специальности «Математика». Работала ассистентом кафедры математики (1963–1965), преподавателем кафедры математического анализа и алгебры (1965–1979), ассистентом (1979–1989), старшим преподавателем (1990–1991), доцентом (1991–2004) кафедры алгебры и геометрии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова.

Кандидат педагогических наук (1990). Доцент (1993).

Преподавала дисциплины: «Алгебра», «Алгебра и теория чисел».

Сфера научных интересов: профессиональная подготовка учителя математики в процессе преподавания алгебры и теории чисел.



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства просвещения СССР:

- Практические занятия по алгебре и теории чисел : учебное пособие для студентов физико-математического факультета педагогических институтов / М. П. Лельчук, И. И. Полевченко, А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 302 с. [Допущено Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для студентов физико-математических факультетов педагогических институтов]

Статьи в сборниках научных работ:

- Полевченко, И. И. Воспитание некоторых компонент педагогической деятельности / И. И. Полевченко // Проблемы совершенствования методической подготовки учителя математики в педагогическом вузе : материалы Всесоюзной научной конференции ; под ред. А. А. Столяра. – Минск : МГПИ, 1975. – С. 141–142.
- Об одной системе организации самостоятельной работы студентов при изучении курса алгебры и теории чисел / В. И. Волченков [и др.] // Совершенствование процесса обучения математике : межвузовский сборник ; отв. ред. Н. Г. Заикина. – Калининград : Калининградский университет, 1982. – С. 138–142.
- Полевченко, И. И. Привитие навыков самостоятельной творческой работы будущим учителям математики / И. И. Полевченко // Комплексное воспитание средствами предмета математики : сборник научных трудов ; отв. ред. Н. Г. Заикина. – Калининград : Калининградский университет, 1985. – С. 59–61.

РАБЗОНОВ Петр Георгиевич

Родился 14 июня 1947 г. в г. Могилеве. В 1965 г. окончил физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Физика и математика». С 1972 г. работает в МГПИ (МГУ – с 1997 г.) им. А. А. Кулешова лаборантом кафедры общей физики (1972–1974), ассистентом (1974–1976), старшим преподавателем (1979–1992), заместителем декана по учебной работе физико-математического факультета (1992–1997), начальником учебно-методического отдела (1997–2003), директором социально-гуманитарного колледжа (2003–2012). С сентября 2012 г. – доцент кафедры физики и технических дисциплин МГУ им. А. А. Кулешова.

Член Совета университета, ректората, научно-методического совета.

В 1976 г. поступил и в 1979 г. окончил аспирантуру Минского государственного педагогического института им. А. М. Горького по специальности «Экспериментальная физика». В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию «Развитие педагогических способностей студентов в процессе обучения общей физике» (научный руководитель – доктор педагогических наук И. И. Цыркун). Кандидат педагогических наук (2002). Доцент (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая физика», «Классическая механика», «История физики», «Технические средства обучения».

Сфера научных интересов: психолого-педагогическое моделирование в профессиональном образовании, инновационная подготовка будущих специалистов.

Мастер спорта СССР по самолетному спорту.

Участник 9 научных конференций, в том числе 6 международных, из них 3 зарубежных.

Автор 41 научной и учебно-методической публикации (из них 18 – в соавторстве).



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Рабзон, П. Г. Физика, развивающая личность : методические рекомендации / П. Г. Рабзон. – Могилев : МГПИ, 1997. – 35 с.
- Рабзон, П. Г. Электричество и магнетизм : лабораторный практикум по курсу общей физики / П. Г. Рабзон. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 100 с.
- Рабзон, П. Г. Страховое дело : введение в специальность : методические рекомендации / П. Г. Рабзон. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 53 с.
- Рабзон, П. Г. Введение в методику экспериментов по физике атома, атомных явлений, ядра и элементарных частиц : учебно-методическое пособие / П. Г. Рабзон, Н. И. Стаськов, С. М. Чернов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 100 с.
- Рабзон, П. Г. Практическое обучение будущих техников-программистов : методические рекомендации / П. Г. Рабзон, О. Л. Тюшкевич, К. А. Коробова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 122 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Рабзон, П. Г. Ионные потоки при разлете плотной плазмы в вакуум из цилиндрического отверстия / П. Г. Рабзон [и др.] // Известия Академии наук БССР. Сер., Физико-математических наук. – 1981. – № 3. – С. 61–65.
- Рабзон, П. Г. Определение показателя преломления жидкостей и газов в капиллярах / П. Г. Рабзон [и др.] // Журнал прикладной спектроскопии. – 1982. – Т. 37. – Вып. 3. – С. 455–459.
- Рабзон, П. Г. Оптические функции одноосной пленки ПЭТФ / П. Г. Рабзон [и др.] // Оптика анизотропных сред : междуведомственный сборник ; под ред П. С. Иванова. – Москва : МФТИ, 1987. – С. 68–70.
- Рабзон, П. Г. Дидактико-методические средства диагностики педагогических способностей студентов в учебном процессе по общей физике / П. Г. Рабзон // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1998. – № 1. – С. 22–27.
- Рабзон, П. Г. Дидактико-методические условия развития педагогических способностей студентов в процессе обучения общей физике / П. Г. Рабзон // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2001. – № 4 (10). – С. 170–179.
- Рабзон, П. Г. Учебно-методический комплекс как содержательная основа технологии обучения общей физике / П. Г. Рабзон // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 1(11). – С. 145–153.
- Рабзон, П. Г. Атомные модели и мезоатомы / П. Г. Рабзон [и др.] // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 1(14). – С. 125–129.
- Рабзон, П. Г. Проблема управления самостоятельной работой студентов / П. Г. Рабзон // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 4(22). – С. 183–190.

РАДЬКОВ Александр Михайлович

Родился 1 июля 1951 г. в д. Вотня Быховского района Могилевской области. В 1973 г. с отличием окончил физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института по специальности «Математика и физика». Работал в Могилевском государственном педагогическом институте (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова ассистентом.



том (1974–1978), старшим преподавателем (1978–1983), доцентом (1983–1988), заведующим (1988–2001) кафедрой алгебры и геометрии. Проректор по учебной работе (1990–1994), первый проректор (1994–2001), ректор (2001–2003). Министр образования Республики Беларусь (2003–2010). С 29.12.2012 г. – первый заместитель главы администрации Президента Республики Беларусь.

В 1982 г. закончил аспирантуру при Минском государственном педагогическом институте им. А. М. Горького по специальности «Методика преподавания математики». В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Активизация обучения математике студентов первого курса педагогического вуза (на примере алгебры и теории чисел)» (научный руководитель – доктор педагогических наук профессор А. А. Столяр). В 1996 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Научные основы тестирования в системе непрерывного обучения математике». Кандидат педагогических наук (1983). Доцент (1985). Доктор педагогических наук (1997). Профессор (1998). Действительный член Академии образования Республики Беларусь (2001) и Международной академии наук высшей школы (1999).

Создал научно-педагогическую школу, которая разрабатывает проблемы непрерывного математического образования.

Основные направления научной работы: разработка современных технологий обучения, развитие диагностико-дидактических тестовых методик, теоретическое обоснование и практическая реализация идеи учебного комплекса при региональном университете.

Подготовил 7 кандидатов педагогических наук, один из которых защитил докторскую диссертацию, успешно руководит аспирантами, являлся Председателем Совета по защите кандидатских диссертаций по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (математика)» при МГУ им. А. А. Кулешова (2000–2005).

Награжден Почетными грамотами Совета Министров Республики Беларусь (дважды, 2001). Отмечен благодарностью Президента Республики Беларусь (2002). Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2002).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Радьков, А. М. Система непрерывной подготовки учителя в условиях учебного комплекса / А. М. Радьков. – Минск : Белорусский государственный педагогический университет, 1995. – 94 с.

Учебные пособия с грифами Министерства просвещения СССР, Министерства образования Республики Беларусь:

- Практические занятия по алгебре и теории чисел / М. П. Лельчук, И. И. Полевченко, А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Высшая школа, 1986. – 302 с. **[Допущено Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для студентов физико-математических факультетов педагогических институтов]**
- Радьков, А. М. Алгебра и теория чисел : Атлас для самостоятельной работы : учебное пособие / А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Высшая школа, 1992. – 220 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов физико-математических специальностей педагогических институтов]**
- Радзькоў, А. М. Алгебра і тэорыя лікаў : Асноўныя паняцці: вучэбны дапаможнік для студэнтаў фізіка-матэматычных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў / А. М. Радзькоў, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : НМЦэнтр, 1998. – 104 с. **[Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў фізіка-матэматычных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў]**
- Гуцанович, С. А. Тестирование в обучении математике: диагностико-дидактические основы: Учебное пособие / С. А. Гуцанович, А. М. Радьков. – Могилев, МГПИ им. А. А. Кулешова, 1995. – 203 с. **[До-**

пущено Министерством образования и науки Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов педагогических высших учебных заведений]

Учебные издания с грифом Национального института образования:

- Кравец, Е. В. Числа и функции в тестах: Учебно-методическое пособие / Е. В. Кравец, А. М. Радьков. – Мн.: Изд-во В. М. Скакун., 2000 – 192 с. **[Рекомендовано Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь]**

Другие учебные пособия:

- Радьков, А. М. Математика : в помощь поступающим в педагогические институты Республики Беларусь / А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Высшая школа, 1992. – 44 с.
- Гуцанович, С. А. Знаешь ли ты математику? : сборник тестов / С. А. Гуцанович, А. М. Радьков. – Минск : Высшая школа, 1994. – 108 с.
- Радьков, А. М. Тестирование в обучении математике: диагностико-дидактические основы / А. М. Радьков. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – 168 с.

Учебно-методические издания:

- Гуцанович, С. А. Есть ли у тебя математические способности? : сборник тестов : методическое пособие для учителей старших классов общеобразовательных школ и практических психологов / С. А. Гуцанович, А. М. Радьков. – Минск : Народная асвета, 1997. – 128 с.
- Лельчук, М. П. Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по курсу алгебры и теории чисел / М. П. Лельчук, А. М. Радьков. – Могилев : МГПИ, 1979. – 30 с.
- Лельчук, М. П. Методические материалы для автоматизированного контроля знаний по алгебре : в 3 ч. / М. П. Лельчук, А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. – Могилев : МГПИ, 1985. – Ч. 1. – 14 с.
- Лельчук, М. П. Методические материалы для автоматизированного контроля знаний по алгебре : в 3 ч. / М. П. Лельчук, А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. – Могилев : МГПИ, 1986. – Ч. 2. – 14 с.
- Лельчук, М. П. Методические материалы для автоматизированного контроля знаний по алгебре : в 3 ч. / М. П. Лельчук, А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. – Могилев : МГПИ, 1987. – Ч. 3. – 18 с.
- Тематический контроль по математике : 5 класс : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 40 с. [соавт.]
- Тематический контроль по математике : 5 класс : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 2. – 52 с. [соавт.]
- Тематический контроль по математике для 6 класса : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 40 с. [соавт.]
- Тематический контроль по математике для 6 класса : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 2. – 36 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 52 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 2. – 40 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 44 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 36 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2002. – Ч. 1. – 36 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2002. – Ч. 2. – 32 с. [соавт.]

- Тематический контроль по геометрии для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 1. – 40 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 2. – 40 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии для 9 класса : в 2 ч. / под общ. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 1. – 32 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии для 9 класса : в 2 ч. / под общ. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 2. – 36 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по математике : 4 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2003. – Ч. 1. – 44 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по математике : 4 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2003. – Ч. 2. – 60 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по математике : 4 класс : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2003. – 26 с.
 - Тематический контроль по алгебре : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 27 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 22 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 34 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 31 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 11–12 классы : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – 34 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 11–12 классы : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – 37 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 34 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 42 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 26 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 26 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 9 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 42 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по алгебре : 9 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 21 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 9 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 32 с. [соавт.]
 - Тематический контроль по геометрии : 9 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 36 с. [соавт.]
- Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:**
- Радзькоў, А. М. Новая парадыгма падрыхтоўкі настаўніка / А. М. Радзькоў // Адукацыя і выхаванне. – 1995. – № 10. – С. 53–59.
 - Радзькоў, А. М. Фарміраванне ў вучняў матэматычных паняццяў / А. М. Радзькоў, А. У. Кравец, С. А. Гуцановіч // Матэматыка : Праблемы выкладання. – 1996. – Вып. 3. – С. 4–16.
 - Радзькоў, А. М. Аб сістэме пошуку і адбору здольных да навуковай работы студэнтаў / А. М. Радзь-

коў // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. – 1995. – № 1. – С. 23–26.

- Кравец, Е. В. Тесты и логико-психологические координаты в процессе формирования математических понятий у школьников / Е. В. Кравец, А. М. Радьков // Матэматыка : Праблемы выкладання. – 1998. – № 4. – С. 66–75.

Статьи в научных сборниках:

- Радьков, А. М. О некоторых формах привлечения студентов младших курсов к УИР / А. М. Радьков // Проблемы подготовки учителя математики в пединститутах : сб. науч. трудов. – Москва : МЗПИ, 1980. – С. 223–227.
- Лельчук, М. П. Тестирование как форма учета успеваемости / М. П. Лельчук, А. М. Радьков // Педагогика : республиканский межведомственный научный сборник. – Минск : Народная асвета, 1982. – Вып. 20 : Вопросы методики преподавания математики. – С. 68–73.
- Радьков, А. М. Активизация обучения математике студентов первого курса педагогического вуза / А. М. Радьков // Научно-методические материалы Республиканского межвузовского методического объединения преподавателей математики. – Минск : БПИ, 1983. – С. 52–55.
- Лельчук, М. П. Обучающий контроль самостоятельной работы студентов / М. П. Лельчук, А. М. Радьков // Методические материалы по вопросам совершенствования организации работы студентов в вузах Белорусской ССР. – Минск, 1984. – С. 84–87.
- Лельчук, М. П. О формах и методах организации самостоятельной работы контроля и самоконтроля знаний студентов / М. П. Лельчук, А. М. Радьков // Совершенствование форм и методов организации и контроля самостоятельной работы студентов в процессе обучения математике : сб. науч. трудов. – Калининград, 1987. – С. 14–17.
- Радьков, А. М. О возможностях УНПК как педагогической системы / А. М. Радьков // Подготовка педагогических кадров в условиях учебно-научно-педагогического комплекса (УНПК): поиск, проблемы и перспективы : материалы Всесоюзного совещания. – Семипалатинск, 1991. – С. 6–10.
- Радьков, А. М. Роль и место учебных заведений нового типа в учебном комплексе на базе педагогического института / А. М. Радьков // Учебные заведения нового типа в национальной системе образования : материалы республиканского научно-методического семинара. – Минск, 1993. – С. 23–25.
- Радьков, А. М. О преемственности подготовки учителя в условиях непрерывного образования / А. М. Радьков // Развіццё нацыянальнай сістэмы падрыхтоўкі педагагічных кадраў : зб. артыкулаў. – Мінск, 1994. – С. 18–19.
- Радьков, А. М. О системе непрерывной подготовки учителя в условиях учебного комплекса / А. М. Радьков // Новые технологии в системе непрерывного образования : сб. науч. статей. – Минск, 1995. – С. 435–440.
- Radkov, A. M. Training of mathematics teachers in continuous education system of Republic of Belarus / A. M. Radkov, E. V. Kravets, B. D. Chebotarevsky // Lifelong learning: theory and practice of continuous education: proceedings of international cooperation. – St.-Petersburg : Alter Ego, 2008. – V. 2. – P. 231–241.

Родилась 27 июня 1971 г. в г. Орске Оренбургской области. В 1993 г. окончила физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и информатика». С 1993 г. по 1998 г. работала учителем математики гимназии № 2 г. Могилева. С 1998 года работает на кафедре методики преподавания математики МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1998–2002), старшим преподавателем (2002–2003), доцентом с сентября 2003 г.



В 2001 г. была соискателем. В 2002 г. защитила диссертацию по теме «Интегративный подход к разработке учебно-дидактических материалов по математике в 7–9 классах средней школы» (научный руководитель — доктор педагогических наук профессор А. М. Радьков). Кандидат педагогических наук (2002). Доцент (2005).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика преподавания математики», «Элементарная математика», спецкурсы, посвященные разработке и применению электронных средств обучения.

Сфера научных интересов: средовый подход к дидактическому проектированию и применению информационно-образовательных ресурсов в процессе геометрической подготовки учащихся.

Исполнитель республиканских программ «Информатизация системы образования», «Электронная Беларусь – 2». По заданию Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь подготовлен и внедрен в практику работы школ школьный электронный учебник по математике.

Исполнитель Государственной программы «Образование и здоровье» (этап «Откорректировать, доработать и усовершенствовать теоретические и прикладные положения создания учебно-методического обеспечения инвариантного и вариативного компонента математического и естественнонаучного образования»), в рамках задания 03 на 2009 г. «Разработать содержание, методы и средства математического и естественнонаучного образования в современной образовательной среде».

Руководит работой аспиранта, студентами в научно-исследовательском кружке.

Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций (из них без соавторства 24).

Участник более 20 научных конференций, в том числе 13 международных и 2 зарубежных.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Рогановская, Е. Н. Электронный школьный учебник : теория и практика создания : на примере курса математики : монография : в 2 ч. / Е. Н. Рогановская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – Ч. 1 : Методология и технология конструирования. – 176 с.
- Рогановская, Е. Н. Электронный школьный учебник : теория и практика создания : на примере курса математики : монография : в 2 ч. / Е. Н. Рогановская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – Ч. 2 : Методика конструирования. – 224 с.
- Рогановская, Е. Н. Теория и методика применения школьного электронного учебника математики в учебном процессе : монография / Е. Н. Рогановская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 184 с.
- Рогановская, Е. Н. Средвоориентированный подход к дидактическому проектированию и применению информационно-образовательных ресурсов в процессе геометрической подготовки учащихся :

монография / Е. Н. Рогановская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 316 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 7–9 классы : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 1998. – 222 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Раганоўскі М. М. Дыдактычныя матэрыялы па геаметрыі : 7–9 класы : дапаможнік для настаўнікаў / М. М. Раганоўскі, А. М. Раганоўская. – Мінск : Народная асвета, 1998. – 224 с. [*Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь*]
- Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 10–11 классы : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 1999. – 207 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Раганоўскі М. М. Дыдактычныя матэрыялы па геаметрыі : 10–11 класы : дапаможнік для настаўнікаў / М. М. Раганоўскі, А. М. Раганоўская. – Мінск : Народная асвета, 1999. – 206 с. [*Допущена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь*]
- Рогановский, Н. М. Геометрия в 10–11 классах : учебно-методическое пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 2000. – 335 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Рогановский, Н. М. Элементарная математика : учебное пособие : в 2 кн. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Дизайн ПРО, 2000. – Кн. 1 : Числа. – 208 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Рогановский, Н. М. Элементарная математика : учебное пособие : в 2 кн. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Дизайн ПРО, 2000. – Кн. 2 : Алгебра и элементарные функции. – 271 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Рогановский, Н. М. Геометрия в 8 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2001. – 124 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 8 класс : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2001. – 80 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Рогановский, Н. М. Геометрия : 8 класс : экспериментальное учебное пособие для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2001. – 196 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Рогановский, Н. М. Геометрия : 9 класс : экспериментальное учебное пособие для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2002. – 336 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 9 класс : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2002. – 104 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]
- Рогановский, Н. М. Геометрия в 9 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2002. – 132 с. [*Допущено Министерством образования Республики Беларусь*]

- Рогановский, Н. М. Геометрия : 10 класс : экспериментальное учебное пособие для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Народная асвета, 2003. – 272 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Элементарная математика : учебное пособие для студентов вузов : в 4 ч. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2003. – Ч. 3. : Геометрия на плоскости. – 336 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия : 11 класс : экспериментальное учебное пособие для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Народная асвета, 2004. – 271 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия в 11 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2004. – 228 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 11 класс : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2004. – 160 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Элементарная математика : учебное пособие для студентов вузов : в 4 ч. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2004. – Ч. 4 : Стереометрия. – 336 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия : 12 класс : экспериментальное учебное пособие для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Народная асвета, 2005. – 279 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия : учебное пособие для 8 класса : углубленный уровень / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Народная асвета, 2005. – 246 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Раганоўскі, М. М. Геаметрыя : вучэбны дапаможнік для 8 класа : паглыблены ўзровень / М. М. Раганоўскі, А. М. Раганоўская, А. І. Таўгень. – Мінск : Народная асвета, 2005. – 245 с. **[Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия : учебное пособие для 9 класса : углубленный уровень / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Народная асвета, 2006. – 352 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Раганоўскі, М. М. Геаметрыя : вучэбны дапаможнік для 9 класа : паглыблены ўзровень / М. М. Раганоўскі, А. М. Раганоўская, А. І. Таўгень. – Мінск : Народная асвета, 2006. – 350 с. **[Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия : учебное пособие для 10 класса : углубленный уровень / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Народная асвета, 2007. – 335 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 8 класс : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 2007. – 103 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 9 класс : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 2007. – 151 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия в 8 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 2007. – 159 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия в 9 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 2007. – 175 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 10 класс : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 2008. – 119 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь и другими грифами:**
- Рогановский, Н. М. Методика преподавания математики в средней школе : учебное пособие для студентов физико-математического факультета : в 2 ч. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – Ч. 1 : Общие основы методики преподавания математики (общая методика). – 312 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений РБ по педагогическому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 1-02 05 01 «Математика», 1-02 05 03 «Математика. Дополнительная специальность»]**
 - Рогановский, Н. М. Методика преподавания математики в средней школе : учебное пособие для студентов физико-математического факультета / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – Ч. 2 : Специальные основы методики преподавания математики (частные методики). – 388 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений РБ по педагогическому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 1-02 05 01 «Математика», 1-02 05 03 «Математика. Дополнительная специальность»]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 7 класс : пособие для учащихся по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 239 с. **[Рекомендовано Национальным институтом образования РБ]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 8 класс : пособие для учащихся по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 138 с. **[Рекомендовано Национальным институтом образования РБ]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 9 класс : пособие для учащихся по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 144 с. **[Рекомендовано Национальным институтом образования РБ]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 10 класс : пособие для учащихся по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 207 с. **[Рекомендовано Национальным институтом образования РБ]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 11 класс : пособие для учащихся по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 202 с. **[Рекомендовано Национальным институтом образования РБ]**

- Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 7–9 класс : пособие для учащихся по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 313 с. [**Рекомендовано Национальным институтом образования РБ**]
- Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 10–11 класс : пособие для учащихся по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 208 с. [**Рекомендовано Национальным институтом образования РБ**]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Рогановская, Е. Н. Системно-интеграционный подход в обучении математике в средней школе / Е. Н. Рогановская // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2001. – № 1(8). – С. 145–154.
- Рогановская, Е. Н. Принципы обучения в вузовском курсе методики преподавания математики / Е. Н. Рогановская // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2003. – № 4(16). – С. 202–212.
- Рогановский, Н. М. О новом издании учебника геометрии для углубленного изучения : 8 класс / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // *Матэматыка : праблемы выкладання*. – 2006. – № 5. – С. 23–31.
- Рогановский, Н. М. О новом издании учебника геометрии для углубленного изучения : 9 класс / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // *Матэматыка : праблемы выкладання*. – 2007. – № 4. – С. 12–25.
- Рогановский, Н. М. Школьный электронный учебник математики: технология разработки и использования / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // *Матэматыка : праблемы выкладання*. – 2007. – № 2. – С. 37–47.
- Рогановский, Н. М. Школьный электронный учебник математики : обучающие, развивающие и контролируемые тестовые задания / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // *Матэматыка : праблемы выкладання*. – 2007. – № 5. – С. 13–23.
- Рогановский, Н. М. Методические приемы использования школьного электронного учебника математики при изучении теоретического материала / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // *Матэматыка : праблемы выкладання*. – 2008. – № 2. – С. 17–30.
- Рогановский, Н. М. К теории школьного электронного учебника математики: разработка прототипа обучающей экспертной системы / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова*. – 2008. – № 4(31). – С. 255–231.
- Рогановская, Е. Н. Теоретические вопросы построения электронного учебника: методика построения модели и профиля обучаемого / Е. Н. Рогановская // *Инновации в образовании*. – 2008. – № 5. – С. 42–52.
- Рогановская, Е. Н. Школьный электронный учебник геометрии: концептуальные вопросы построения и применения / Е. Н. Рогановская [и др.] // *Информатизация образования*. – 2008. – № 1. – С. 7–22.
- Рогановская, Е. Н. Школьный электронный учебник геометрии: вопросы построения и применения графики / Е. Н. Рогановская [и др.] // *Информатизация образования*. – 2008. – № 2. – С. 19–32.
- Рогановская, Е. Н. Школьный электронный учебник: ключевые понятия и дидактические требования / Е. Н. Рогановская // *Народная асвета*. – 2008. – № 10. – С. 20–24.
- Рогановский, Н. М. Научно-методические особенности учебника геометрии для углубленного изучения : 10 класс / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // *Матэматыка : праблемы выкладання*. – 2008. – № 3. – С. 3–15.
- Рогановский, Н. М. Дидактическое управление поиском решения задач / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, В. А. Антонов // *Наукові праці Донецько-*

го національного технічного університету. Сер., Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : ДонНТУ, 2009. – С. 67–75.

- Рогановский, Н. М. Программа факультативного курса «Школьная геометрия: многообразие идей и методов : 7–11 класс» / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // *Матэматыка : праблемы выкладання*. – 2010. – № 5 – С. 48–64.
- Рогановская, Е. Н. Компьютеризированная образовательная среда: теоретические и практические аспекты ее формирования / Е. Н. Рогановская // *Народная асвета*. – 2010. – № 5. – С. 8–11.
- Рогановский, Н. М. Об изложении темы «Объемы тел» на факультативных занятиях / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // *Матэматыка : праблемы выкладання*. – 2010. – № 3. – С. 44–52.
- Рогановская, Е. Н. Школьный электронный учебник: технология построения и применения / Е. Н. Рогановская // *Народная асвета*. – 2010. – № 12. – С. 41–45.
- Рогановская, Е. Н. Информационно-образовательная среда и средвоориентированный подход: позиция методиста / Е. Н. Рогановская // *Информатизация образования*. – 2011. – № 2. – С. 62–75.
- Рогановская, Е. Н. Информационно-образовательная среда и средвоориентированный подход: позиция методиста / Е. Н. Рогановская // *Информатизация образования*. – 2011. – № 3. – С. 3–20.
- Рогановская, Е. Н. Урок математики в компьютерном классе. Персонализация обучения / Е. Н. Рогановская // *Народная асвета*. – 2011. – № 3. – С. 40–42.
- Рогановская, Е. Н. Средвоориентированный подход к проектированию информационно-образовательных ресурсов / Е. Н. Рогановская // *Вестник ВДУ*. – 2011. – № 2(62). – С. 106–112.
- Рогановская, Е. Н. Информационная образовательная среда: перспективные направления развития школьного образования / Е. Н. Рогановская // *Вестник МДУ им. А. А. Куляшова. Сер. С, Психолога-педагогічні науки*. – 2011. – № 1(37). – С. 4–11.
- Рогановская, Е. Н. Теоретические вопросы проектирования информационно-образовательной среды геометрической подготовки учащихся / Е. Н. Рогановская // *Вестник МДПУ им. І. П. Шамякіна*. – 2011. – № 1(30). – С. 51–56.

РОГАНОВСКИЙ Николай Максимович



Родился 24 августа 1942 г. в с. Новосимбирка Оренбургской области. С 1972 г. работает на кафедре методики преподавания математики Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Куляшова – доцентом (1972–1976), старшим научным сотрудником (1976–1993), профессором с февраля 1993 г.

В 1969 г. окончил аспирантуру в НИИ содержания и методов обучения АПН СССР (г. Москва). В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Построение курса стереометрии на основе аксиоматически определенного понятия отражения от плоскости» (научный руководитель – кандидат педагогических наук А. И. Фетисов). В 1995 г. поступил в докторантуру и в 1998 г. окончил ее. 3 июня 1998 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Научно-методические основы конструирования учебника геометрии средней школы». Кандидат педагогических наук (1970). Профессор (1996). Доктор педагогических наук (1999).

Основные преподаваемые дисциплины: методика преподавания математики.

Сфера научных интересов: теоретические основы конструирования учебников для учащихся и студентов.

Участвовал в реализации Государственной программы «Образование и здоровье» (этап «Откорректировать, доработать и усовершенствовать теоретические и прикладные положения создания учебно-методического обеспечения инвариантного и вариативного компонента математического и естественнонаучного образования»), в рамках задания 03 на 2009 г. «Разработать содержание, методы и средства математического и естественнонаучного образования в современной образовательной среде».

Был научным руководителем аспирантского гранта Министерства образования Республики Беларусь «Методика и технология внешнего управления поисковой деятельностью учащихся средней школы при решении математических задач» (2010).

Руководит работой 4 аспирантов, ежегодно 4–5 магистрантами, 9 студентами в научно-исследовательском кружке. С 1999 г. по 2011 г. подготовил 5 призеров Республиканского конкурса студенческих научных работ (второй категории – 3, третьей категории – 2).

Награжден почетными грамотами Министерства просвещения СССР, Министерства просвещения БССР, Министерства образования Республики Беларусь, нагрудным знаком «Отличник просвещения».

Участвовал в редакционной коллегии 3-х международных конференций.

Автор более 250 научных, учебных и учебно-методических публикаций, из них более 200 – в соавторстве. Ряд работ издан за рубежом (на английском, немецком, украинском, казахском языках).

Автор первого белорусского учебника по математике для средних и старших классов (1992 г.), действовавшего в течение 20 лет.

Автор учебных пособий по геометрии для факультативных занятий, действующих в школе с 2011 г.

Автор первого белорусского школьного электронного учебника по геометрии (2006 г.).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монография:

- Рогановский, Н. М. Научно-методические основы построения учебника геометрии средней школы : монография / Н. М. Рогановский. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – 108 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Рогановский, Н. М. Геометрия: учеб. для 7–9 кл. общеобразовательных школ с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский. – Минск : Нар. асвета, 1992. – 270 с.; 1997. – 574 с.; 2000 г. – 574 с. **[Утвержден Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Геометрия: учеб. для 10–11 кл. общеобразовательных школ с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский. – Минск : Нар. асвета, 1993. – 286 с.; 1998. – 398 с.; 2000 г. – 398 с. **[Утвержден Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 7–9 классы : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 1998. – 222 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Раганоўскі, М. М. Дыдактычныя матэрыялы па геаметрыі : 7–9 класы : дапаможнік для настаўнікаў / М. М. Раганоўскі, А. М. Раганоўская. – Мінск : Народная асвета, 1998. – 224 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 10–11 классы : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 1999. – 207 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Раганоўскі, М. М. Дыдактычныя матэрыялы па геаметрыі : 10–11 класы : дапаможнік для настаўнікаў /

М. М. Раганоўскі, А. М. Раганоўская. – Мінск : Народная асвета, 1999. – 206 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**

- Рогановский, Н. М. Геометрия в 10–11 классах : учебно-методическое пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 2000. – 335 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Элементарная математика : учебное пособие : в 2 кн. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Дизайн ПРО, 2000. – Кн. 1 : Числа. – 208 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Элементарная математика : учебное пособие : в 2 кн. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Дизайн ПРО, 2000. – Кн. 2 : Алгебра и элементарные функции. – 271 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Геометрия в 8 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2001. – 124 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 8 класс : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2001. – 80 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Геометрия : 8 класс : экспериментальное учебное пособие для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2001. – 196 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Геометрия : 9 класс : экспериментальное учебное пособие для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2002. – 336 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 9 класс : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2002. – 104 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Геометрия в 9 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2002. – 132 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Геометрия : 10 класс : экспериментальное учебное пособие для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Народная асвета, 2003. – 272 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Элементарная математика : учебное пособие для студентов вузов : в 4 ч. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2003. – Ч. 3 : Геометрия на плоскости. – 336 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Элементарная математика : учебное пособие для студентов вузов : в 4 ч. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2004. – Ч. 4 : Стереометрия. – 336 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Геометрия : 11 класс : экспериментальное учебное пособие для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск :

- Народная асвета, 2004. – 271 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Рогановский, Н. М. Геометрия в 11 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2004. – 228 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 11 класс : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2004. – 160 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Элементарная математика : учебное пособие для студентов вузов : в 4 ч. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2004. – Ч. 4 : Стереометрия. – 336 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия : 12 класс : экспериментальное учебное пособие для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Народная асвета, 2005. – 279 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия : учебное пособие для 8 класса : углубленный уровень / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Народная асвета, 2005. – 246 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Раганоўскі, М. М. Геаметрыя : вучэбны дапаможнік для 8 класа : паглыблены ўзровень / М. М. Раганоўскі, А. М. Раганоўская, А. І. Таўгень. – Мінск : Народная асвета, 2005. – 245 с. **[Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия : учебное пособие для 9 класса : углубленный уровень / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Народная асвета, 2006. – 352 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Раганоўскі, М. М. Геаметрыя : вучэбны дапаможнік для 9 класа : паглыблены ўзровень / М. М. Раганоўскі, А. М. Раганоўская, А. І. Таўгень. – Мінск : Народная асвета, 2006. – 350 с. **[Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия : учебное пособие для 10 класса : углубленный уровень / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Народная асвета, 2007. – 335 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 8 класс : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 2007. – 103 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 9 класс : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 2007. – 151 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия в 8 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 2007. – 159 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия в 9 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 2007. – 175 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по геометрии : 10 класс : пособие для учителей / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Минск : Народная асвета, 2008. – 119 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Учебные издания с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведения Республики Беларусь, Национального института образования:**
- Рогановский, Н. М. Методика преподавания математики в средней школе : учебное пособие для студентов физико-математического факультета : в 2 ч. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2010. – Ч. 1 : Общие основы методики преподавания математики (общая методика). – 312 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений РБ по педагогическому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 1-02 05 01 «Математика», 1-02 05 03 «Математика. Дополнительная специальность»]**
 - Рогановский, Н. М. Методика преподавания математики в средней школе : учебное пособие для студентов физико-математического факультета / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2011. – Ч. 2 : Специальные основы методики преподавания математики (частные методики). – 388 с. **[Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений РБ по педагогическому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 1-02 05 01 «Математика», 1-02 05 03 «Математика. Дополнительная специальность»]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия. 8 класс: Экспериментальный учебник для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2001. – 196 с. **[Рекомендован Национальным институтом образования]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия. 9 класс: Экспериментальный учебник для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2002. – 336 с. **[Рекомендован Национальным институтом образования]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия. 10 класс: Экспериментальный учебник для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2003. – 272 с. **[Рекомендован Национальным институтом образования]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия. 11 класс: Экспериментальный учебник для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2004. – 271 с. **[Рекомендован Национальным институтом образования]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия. 12 класс: Экспериментальный учебник для школ и классов с углубленным изучением математики / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2005. – 279 с. **[Рекомендован Национальным институтом образования]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 7 класс : пособие для учащихся по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 239 с. **[Рекомендовано Национальным институтом образования РБ]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 8 класс : пособие для учащихся по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 138 с. **[Рекомендовано Национальным институтом образования РБ]**
 - Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 9 класс : пособие для учащихся по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. –

144 с. **[Рекомендовано Национальным институтом образования РБ]**

- Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 10 класс : пособие для учащихся по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 207 с. **[Рекомендовано Национальным институтом образования РБ]**
- Рогановский, Н. М. Геометрия. 11 кл.: многообразие идей и методов. Пособие для учащихся по факультативному курсу. Рекомендовано Национальным институтом образования РБ / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 202 с. **[Рекомендовано Национальным институтом образования РБ]**
- Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 7–9 класс : пособие для учителя по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 313 с. **[Рекомендовано Национальным институтом образования РБ]**
- Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей и методов : 10–11 класс : пособие для учителя по факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. – Минск : Аверсэв, 2011. – 208 с. **[Рекомендовано Национальным институтом образования РБ]**.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Рогановский, Н. М. Опыт аксиоматического изложения курса стереометрии в 9 классе / Н. М. Рогановский // Математика в школе. – 1969. – № 4. – С. 60–63.
- Рогановский, Н. М. О функциональной трактовке геометрических преобразований / Н. М. Рогановский // Математика в школе. – 1975. – № 1. – С. 38–43.
- Рогановский, Н. М. Элементы математической деятельности как предмет обучения / Н. М. Рогановский // Советская педагогика. – 1976. – № 7. – С. 67–71.
- Рогановский, Н. М. Исследование готовности учащихся к усвоению некоторых идей аксиоматического метода / Н. М. Рогановский // Новые исследования в педагогических науках. – 1978. – № 2. – С. 29–33.
- Рогановский, Н. М. Приемы введения аксиоматического метода в обучении / Н. М. Рогановский // Новые исследования в педагогических науках. – 1978. – № 2. – С. 33–35.
- Рогановский, Н. М. Формирование навыков дедуктивных рассуждений в процессе решения задач / Н. М. Рогановский // Математика в школе. – 1980. – № 3. – С. 52–53.
- Рогановский, Н. М. Методический аппарат в помощь школьнику / Н. М. Рогановский // Советская педагогика. – 1989. – № 4. – С. 65–68.
- Рогановский, Н. М. Проблемы реформы математического образования / Н. М. Рогановский // Математика в школе. – 1989. – № 5. – С. 3–6.
- Рогановский, Н. М. Каким быть дифференцированному учебнику / Н. М. Рогановский // Математика в школе. – 1990. – № 3. – С. 11–13.
- Рогановский, Н. М. Дифференцированное образование – как его осуществить / Н. М. Рогановский // Народное образование. – 1991. – № 3. – С. 41–43.
- Рогановский, Н. М. Какой быть дифференциации / Н. М. Рогановский // Народная асвета. – 1991. – № 12. – С. 6–9.
- Рогановский, Н. М. Об учебнике геометрии для повышенных уровней обучения для 7–9 класс / Н. М. Рогановский // Матэматыка : праблемы выкладання. – 1997. – № 6. – С. 12–24.
- Рогановский, Н. М. Об учебнике геометрии для повышенных уровней обучения для 7–9 класс / Н. М. Рогановский // Матэматыка : праблемы выкладання. – 1997. – № 4. – С. 12–20.

- Рогановский, Н. М. О новом издании учебника геометрии для углубленного изучения / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2006. – № 5. – С. 23–31.
- Рогановский, Н. М. О новом издании учебника геометрии для углубленного изучения / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2007. – № 4. – С. 12–25.
- Рогановский, Н. М. Школьный электронный учебник математики: технология разработки и использования / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2007. – № 2. – С. 37–47.
- Рогановский, Н. М. Школьный электронный учебник математики : обучающие, развивающие и контролируемые тестовые задания / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2007. – № 5. – С. 13–23.
- Рогановский, Н. М. Научно-методические особенности учебника геометрии для углубленного изучения : 10 класс / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2008. – № 3. – С. 3–15.
- Рогановский, Н. М. Методические приемы использования школьного электронного учебника математики при изучении теоретического материала / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2008. – № 2. – С. 17–30.
- Рогановский, Н. М. Дидактическое управление поиском решения задач / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, В. А. Антонов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер., Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : ДОНТУ, 2009. – С. 67–75.
- Рогановский, Н. М. Об изложении темы «Объемы тел» на факультативных занятиях / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2010. – № 3. – С. 44–52.
- Рогановский, Н. М. Программа факультативного курса «Школьная геометрия: многообразие идей и методов : 7–11 класс» / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2010. – № 5 – С. 48–64.

САВКИН Алексей Ефимович



Родился 18 августа 1935 г. в Бельничском районе Могилевской области. В 1959 г. окончил физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Физика и основы производства». Ассистент кафедры физики Витебского мединститута (1959–1963), старший преподаватель кафедры физики Витебского

технологического института (1969–1972), заведующий кафедрой физики Могилевского технологического института (1972–1983). С 1983 до 2007 г. работал доцентом кафедры общей физики (с 2003 г. – кафедры физики и технических дисциплин) Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова.

В 1963 г. поступил и в 1967 г. окончил аспирантуру Института физики АН БССР. В 1970 г. защитил в Институте физики АН БССР кандидатскую диссертацию «Влияние поляризации взаимодействующих волн на преобразованное излучение» (научный руководитель – доктор физико-математических наук член-корреспондент АН БССР Б. В. Бокуть). Кандидат физико-математических наук (1970). Доцент (1972).

Преподавал дисциплины: «Общая физика», «Технология металлов и материаловедение», «Охрана труда», «Конструирование и моделирование», «Радиационная безопасность».

Сфера научных интересов: получение и исследование лазерного излучения в зеленой и ультрафиолетовой области спектра.

Имеет изобретение «Преобразователь частоты», авторское свидетельство № 27258.

Участник 5 научных конференций, из них 3 – зарубежных. Автор 30 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Савкин А. Е. Методические указания к лабораторным работам по конструированию и моделированию / А. Е. Савкин. – Могилев : МГПИ, 1990. – 58 с.

Статьи в журналах:

- Савкин А. Е. Наблюдение генерации суммарной частоты излучений рубинового и неодимового лазеров на кристалле КДП / А. Е. Савкин // Доклады АН БССР. – 1966. – Т. 10. – № 12. – С. 25–28.
- Савкин А. Е. Совмещение световых пучков рубинового и неодимового лазеров в опытах по смешению частот / А. Е. Савкин // ЖПС. – 1967. – Т. 6. – № 6. – С. 41–45.
- Савкин А. Е. Измерение калориметром малых энергий коротких световых импульсов / А. Е. Савкин // Доклады АН БССР. – 1968. – Т. 12. – № 3. – С. 49–53.
- Савкин А. Е. О критичности установки кристалла при смешении излучений различных и одинаковых поляризаций / А. Е. Савкин // Доклады АН БССР. – 1968. – Т. 12. – № 9. – С. 36–40.
- Савкин А. Е. Влияние угловой расходимости лазерного излучения и оптической неоднородности кристаллов КДП на критичность к направлению фазового согласования при удвоении частоты / А. Е. Савкин // Труды Витебского технологического института легкой промышленности. – 1970. – Т. 1. – С. 74–78.
- Савкин А. Е. Выращивание кристаллов КДП / А. Е. Савкин // Труды Витебского технологического института легкой промышленности. – 1970. – Т. 1. – С. 70–74.
- Савкин А. Е. О критичности установки кристалла КДП при смешении излучений рубинового и неодимового ОКГ / А. Е. Савкин // Труды Витебского технологического института легкой промышленности. – 1970. – Т. 1. – С. 66–69.

САЗОНОВА Алла Михайловна



Родилась 30 июня 1951 г. в г. Могилеве. В 1973 г. окончила с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института по специальности «Математика и физика». С 1973 г. работает на кафедре алгебры и геометрии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1973–1982), старшим преподавателем (1982–1987), доцентом (с 1987 г.). С 1999 по 2010 г. работала в должности декана факультета экономики и права (до 2003 г. – экономического факультета).

В 1975 г. поступила и в 1979 г. окончила аспирантуру Минского государственного педагогического института им. А. М. Горького по специальности «Геометрия». В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию «Профессионально-педагогическая подготовка студентов при обучении их в курсе геометрии педагогического вуза» (научный руководитель – кандидат физико-математических наук профессор А. А. Да-

даян) по методике преподавания математики. Кандидат педагогических наук (1986). Доцент (1989).

Основные преподаваемые дисциплины: «Аналитическая геометрия», «Проективная геометрия», «Дифференциальная геометрия», «Высшая математика», «Теория вероятностей», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Сфера научных интересов: контекстное обучение математике студентов математических и нематематических специальностей.

Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1973), Почетной грамотой Министерства просвещения БССР (1970).

Автор более 50 (из них 20 – в соавторстве) научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Сазонова, А. М. Теория вероятностей и математическая статистика : методические рекомендации / А. М. Сазонова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – Модуль 1 : События и вероятность. – 42 с.
- Сазонова, А. М. Теория вероятности и математическая статистика : методические рекомендации / А. М. Сазонова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – Модуль 2 : Случайные величины. – 48 с.
- Сазонова, А. М. Теория вероятности и математическая статистика : методические рекомендации / А. М. Сазонова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – Модуль 3 : Анализ вариационных рядов. – 72 с.
- Сазонова, А. М. Теория вероятностей и математическая статистика : контрольные задания и методические рекомендации к ним / А. М. Сазонова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 28 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Сазонова, А. М. К теории кривых в пространстве де Ситтера / А. М. Сазонова // Весці АН БССР. Сер. Фізіка-матэматычных навук. – 1977. – № 3. – С. 119–120.
- Сазонова, А. М. Об изотропных кривых в пространстве де Ситтера / А. М. Сазонова // Весці АН БССР. Сер. Фізіка-матэматычных навук. – 1977. – № 3. – С. 120–121.
- Сазонова А. М. Ткани Кодацци в пространстве де Ситтера / А. М. Сазонова, А. А. Дадаян // Весці АН БССР. Сер. Фізіка-матэматычных навук. – 1980. – № 4. – С. 128–129.

САКОВИЧ Наталья Владимировна

Родилась 6 сентября 1965 г. в г. Могилеве. В 1987 г. окончила физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и физика». С 1993 г. работает на кафедре алгебры и геометрии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1993–1995), старшим преподавателем (1995–1998), доцентом (с 1998 г.). С 2012 г. – доцент кафедры алгебры, математического анализа и дифференциальных уравнений.

Член Совета университета, член ректората.

В 1990 г. поступила и в 1993 г. окончила аспирантуру БГПУ им. М. Танка по специальности «Математический анализ». В 1995 г. в БГУ защитила кандидатскую диссертацию «Аппроксимация нуля значениями аналитических функций специального вида» (научный руководитель – док-



тор физико-математических наук В. И. Берник). Кандидат физико-математических наук (1995). Доцент (2002).

Основные преподаваемые дисциплины: «Алгебра и теория чисел», «Методы оптимизации», «Исследование операций», «Высшая математика», «Теория графов».

Сфера научных интересов: метрическая теория диофантовых приближений; методы решения линейных и нелинейных задач на оптимизацию, научно-методическое и учебное обеспечение алгебры, теории чисел, методов оптимизации и исследования операций.

Руководитель и исполнитель научно-исследовательской работы «Получение полных аналогов теоремы Хинчина для гладких кривых и поверхностей в пространствах произвольной размерности» Государственной программы научных исследований «Математические структуры» (2006–2010); научно-исследовательской работы «Применение методов диофантовых приближений в разных метриках к диофантовым уравнениям, распределению алгебраических чисел, дискриминантов и результатов» Государственной программы научных исследований «Конвергенция» (2011–2013).

Награждена грамотами Министерства образования, ЦК профсоюзов науки и образования.

Участник 16 научных конференций, из них 8 международных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций (из них – 24 в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Сакович, Н. В. Высшая математика. Математическое программирование: контрольные задания и методические указания к ним / Н. В. Сакович. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 48 с.
- Сакович, Н. В. Теория многочленов. Алгебраические и трансцендентные числа: сборник индивидуальных заданий по алгебре и теории чисел / Н. В. Сакович, В. Н. Борбат. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – 36 с.
- Сборник индивидуальных заданий по алгебре. Векторные пространства. Евклидовы пространства. Линейные операторы: для студентов физико-математического факультета / сост. Н. В. Сакович. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 30 с.
- Сакович, Н. В. Методы оптимизации и исследование операций: сборник индивидуальных заданий для студентов физико-математического факультета / Н. В. Сакович. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 43 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Сакович, Н. В. Размерность Хаусдорфа и распределение значений целочисленных многочленов в S^n // Известия Академии наук Беларуси. Сер., Физико-математических наук. – 1995. – № 2. – С. 11–14.
- Сакович, Н. В. Диофантовы приближения в четырехмерном комплексном пространстве // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 4. – С. 70–73.
- Куксо, О. С. Приближения нуля значениями аналитических функций и размерность Хаусдорфа / О. С. Куксо, Н. В. Сакович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 4(25). – С. 116–120.
- Куксо, О. С. Распределение дискриминантов целочисленных многочленов / О. С. Куксо, Н. В. Сакович, Н. В. Шамукова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 1(32). – С. 177–181.
- Шамукова, Н. В. О распределении алгебраических чисел второй и третьей степени / Н. В. Шамукова, Н. В. Сакович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В, Прыродазнаўчыя навукі. – 2011. – № 2(38). – С. 36–43.

СЕНЬКО Егор Егорович

Родился 8 января 1934 г. в д. Михайлово Чашниковского района Витебской области. В 1958 г. окончил физико-математический факультет Витебского педагогического института им. С. М. Кирова по специальности «Физика и основы производства». Учитель физики учреждений общего среднего и среднего специального образования Витебской и Минской областей (1958–1962), заведующий учебной частью по производительному обучению СШ № 45 г. Кирова (1962–1964), старший преподаватель, доцент, декан физического факультета Кировского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (1967–1971). С 1971 г. работает в МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова доцентом, профессором кафедры общей физики (с 2003 г. кафедры физики и технических дисциплин), заведующим кафедрой общей физики (1977–1987), деканом физико-математического факультета (1972–1992). Ушел из жизни 16 ноября 2012 г.



В 1964 г. поступил и в 1967 г. окончил аспирантуру Кировского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. В 1969 г. в Вильнюсском Государственном университете им. В. Капсукаса защитил кандидатскую диссертацию «Диффузия радиоактивных эманаций и продукты их распада в приземном слое атмосферы» (научные руководители – кандидаты физико-математических наук К. И. Зорина и С. Г. Малахов). Кандидат физико-математических наук (1969). Доцент (1971). Профессор (1990). Преподавал дисциплины: «Общая физика», «Теоретическая механика», «Электродинамика», «Квантовая механика», «Радиационная безопасность».

Сфера научных интересов: ядерная геофизика, актуальные проблемы обучения студентов физике и радиационной безопасности.

Награжден нагрудными знаками «Выдающийся народный асветы» Белорусской ССР (1971), «Победитель социалистического соревнования 1973 года», «Отличник просвещения СССР» (1986), «Ударник девятой пятилетки» (1975), медалью «За долготелный добросовестный труд» (1989), Почетными грамотами Министерства образования (просвещения).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. 3 международных.

Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций (из них около 60 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Министерства просвещения СССР:

- Сенько, Е. Е. Практические занятия по курсу общей физики: для физико-математических факультетов педагогических институтов / Е. Е. Сенько, В. И. Веракса, Г. А. Ефимчик. – Минск: Вышэйшая школа, 1984. – 112 с. [Допущено Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для студентов физико-математических факультетов педагогических институтов]

Учебные пособия с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Республики Беларусь:

- Кротов, В. М. Основы физики для студентов вузов: учебно-методическое пособие / В. М. Кротов, Е. Е. Сенько. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 268 с. : ил. [Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по естественнонаучному образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов нефизических специальностей]

Другие пособия, курсы лекций:

- Сенько, Е. Е. Курс физики : механика. Молекулярная физика : пособие / Е. Е. Сенько, В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. – 2005. – 124 с. : ил.
- Сенько, Е. Е. Курс физики: электродинамика. Квантовая физика : пособие / Е. Е. Сенько, В. М. Кротов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. – 2006. – 148 с. : ил.
- Кротов, В. М. Краткий курс физики для студентов вузов : курс лекций / В. М. Кротов, Е. Е. Сенько. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. – 2010. – 312 с. : ил.

Учебно-методические издания:

- Веракса, В. И. Методические указания к лабораторным работам по молекулярной физике / В. И. Веракса, Г. А. Ефимчик, Е. Е. Сенько. – Могилев : МГПИ, 1980. – 61 с.
- Сенько Е. Е. Методические рекомендации к лабораторным работам по механике / Е. Е. Сенько, Н. И. Авдеева, В. И. Веракса, Г. А. Ефимчик. – Могилев : МГПИ, 1983. – 34 с.
- Рабзонов П. Г. Методические указания к лабораторным работам по электричеству и магнетизму : в 2 ч. / П. Г. Рабзонов, Е. Е. Сенько, Н. И. Стаськов. – Могилев : МГПИ, 1983. – Ч. 1. – 21 с.
- Рабзонов П. Г. Методические указания к лабораторным работам по электричеству и магнетизму : в 2 ч. / П. Г. Рабзонов, Е. Е. Сенько, Н. И. Стаськов. – Могилев : МГПИ, 1983. – Ч. 2. – 15 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Сенько, Е. Е. Экскаляция торона и содержание его в воздухе / Е. Е. Сенько // Известия АН СССР. Сер., Физика атмосферы и океана. – 1967. – Т. 3. – № 9. – С. 1023–1025.
- Сенько Е. Е. Об оценке экскаляции торона / Е. Е. Сенько, Б. Г. Стариков // Известия АН СССР. Сер., Физика атмосферы и океана. – 1968. – Т. 3. – № 9. – С. 367–368.

Статьи в журналах:

- Сенько, Е. Е. Зависимость экскаляции радона от местных почвенных условий и некоторых метеорологических факторов / Е. Е. Сенько // Ученые записки Кировского пединститута. – 1970. – Вып. 39. – С. 55–59.
- Сенько, Е. Е. Суточные изменения экскаляции радона в приземном слое атмосферы в зимних условиях / Е. Е. Сенько // Ученые записки Кировского пединститута. – 1970. – Вып. 39. – С. 46–50.
- Сенько, Е. Е. Об измерении экскаляции радона в зимних условиях / Е. Е. Сенько // Ученые записки Кировского пединститута. – 1970. – Вып. 39. – С. 51–54.
- Бакулин, В. Н. Использование естественных радиоактивных веществ для исследования процессов турбулентного обмена и самоочищения атмосферы по приземным измерениям / В. Н. Бакулин, Е. Е. Сенько, Б. Г. Стариков, В. А. Труфакин // Труды ИЭМ ГУГМСа. – 1971. – Вып. 21. – С. 47–58.

СИДОРЕНКО Иван Николаевич



Родился 17 марта 1986 г. в д. Ковчицы – 2 Светлогорского района Гомельской области. В 2006 г. окончил с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Математика, информатика». С 2006 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова ассистентом, старшим преподавателем (2009–2010) на кафедре математического анализа, информатики и вычислительной техники, доцентом (с 2011 г.). С 2012 г. – доцент кафедры

алгебры, математического анализа и дифференциальных уравнений.

В 2006 г. поступил и в 2009 г. окончил аспирантуру БГУ по специальности «Дифференциальные уравнения». В 2010 г. в ГрГУ им. Я. Купалы защитил кандидатскую диссертацию «Предельные циклы «нормального» размера систем Лъенара, квадратичных и кубических систем» (научный руководитель – доктор физико-математических наук Л. А. Черкас). Кандидат физико-математических наук (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математический анализ», «Теория функции действительной переменной», «Теория функции комплексной переменной», «Информационные системы и сети».

Сфера научных интересов: качественная теория дифференциальных уравнений; теория предельных циклов; математическое моделирование.

Участник более 15 научных конференций, в т.ч. более 10 международных, из них 1 зарубежная.

Автор 20 научных публикаций (из них 12 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Сидоренко, И. Н. Оценка числа предельных циклов систем Лъенара с двумя особыми точками / И. Н. Сидоренко, Л. А. Черкас // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В., Матэматыка, фізіка, біялогія. – 2006. – № 2-3(24). – С. 178–182.
- Сидоренко, И. Н. Предельные циклы «нормального» размера некоторых классов полиномиальных систем Лъенара / И. Н. Сидоренко, Л. А. Черкас // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В., Матэматыка, фізіка, біялогія. – 2007. – № 1(26). – С. 166–173.
- Сидоренко, И. Н. Предельные циклы кубической системы Лъенара с квадратичной функцией трения / И. Н. Сидоренко, Л. А. Черкас // Дифференциальные уравнения. – 2008. – Т. 44. – № 2. – С. 217–221.
- Сидоренко, И. Н. Системы Куклеса с максимальным числом предельных циклов нормального размера / И. Н. Сидоренко, Л. А. Черкас // Вестник ГрГУ. Сер. 2, Математика, физика, информатика, вычислительная техника и управление, биология. – 2008. – Т. 73. – № 3. – С. 20–25.
- Сидоренко, И. Н. Предельные циклы нормального размера некоторых классов квадратичных систем на плоскости / И. Н. Сидоренко // Вестник БГУ. Сер. 1, Физика, математика, информатика. – 2008. – № 3. – С. 63–68.
- Сидоренко, И. Н. Предельные циклы нормального размера систем Лъенара с симметрией / И. Н. Сидоренко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В., Матэматыка, фізіка, біялогія. – 2007. – № 4. – С. 156–164.

СОБОЛЕВСКИЙ Алексей Никитович

Родился 27 сентября 1935 г. в с. Озерное Белоцерковского района Киевской области. В 1957 г. окончил с отличием Житомирский государственный педагогический институт им. И. Я. Франко по специальности «Физика». С 1975 г. работает на физических кафедрах Могилевского государственного педагогического института (с 1997 г. – МГУ им. А. А. Кулешова) – старшим преподавателем (1975–1980), заведующий кафедрой теоретической физики (1981–1991), доцентом (с 1991 г.).

В 1963 г. поступил и в 1966 г. окончил аспирантуру при Новгородском государственном педагогическом институте по специальности «Теоретическая и математическая физика». В 1974 г. в Ленинградском государственном педаго-



гическом институте им. А. И. Герцена защитил кандидатскую диссертацию «Развитие теории поляядерного роста кристаллов и некоторые приложения этой теории» (научный руководитель – кандидат физико-математических наук Л. А. Боровинский). Кандидат физико-математических наук (1974). Доцент (1980).

Основные преподаваемые дисциплины: курсы теоретической и общей физики.

Сфера научных интересов: теория роста кристаллов, специальная теория относительности.

В период с 1977 г. по 1987 г. подготовил 5 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 10 научных конференций, в т.ч. 3 все-союзных.

Автор около 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 5 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Соболевский, А. Н. Основы статистической физики : учебное пособие для студентов пединститутов / А. Н. Соболевский. – Могилев : МГПИ, 1993. – 105 с.
- Соболевский, А. Н. Основы релятивистской механики : учебное пособие для студентов физико-математических факультетов университетов / А. Н. Соболевский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 46 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Соболевский, А. Н. Теория относительности без светового постулата и принцип причинности / А. Н. Соболевский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. – № 1. – С. 87–90.
- Соболевский, А. Н. Ответ на замечания В. В. Карбановского и Н. И. Минкина по поводу статьи / А. Н. Соболевский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 1. – С. 235–236.
- Соболевский А. Н. Причинность все же абсолютна! / А. Н. Соболевский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 4. С. 252–253.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Циндергозен, А. Н. (Соболевский) О кинетике реакций при выращивании эпитаксиальных пленок германия в хлоридном процессе / А. Н. Циндергозен // Известия АН СССР: неорганические материалы. – 1966. – Т. 11. – № 9. – С. 1689–1691.
- Боровинский, Л. А. К теории роста граней кристаллов по полинуклеарному механизму / Л. А. Боровинский, А. Н. Циндергозен (Соболевский) // Доклады АН СССР. – 1968. – Т. 183. – № 6. – С. 1308–1310.
- Циндергозен, А. Н. (Соболевский) К теории кристаллических граней по поляядерному механизму / А. Н. Циндергозен, Л. А. Боровинский // Процессы роста кристаллов и пленок полупроводников : труды симпозиума / АН СССР, Сибирское отделение ; отв. ред. Л. Н. Александров. – Новосибирск : Институт физики полупроводников, 1970. – С. 37–43.
- Соболевский А. Н. Релятивистский закон сложения скоростей как прямое следствие постулатов СТО / А. Н. Соболевский // Известия вузов : физика. – 1984. – № 5. – С. 121–122.

СОРОКИН Владимир Александрович

Сорокин Владимир Александрович родился 11 июля 1939 г. в г. Тамбове. В 1961 г. окончил физико-математический факультет Тамбовского государственного педагогического института по специальности «Математика и черчение». С 1980 г. по 2007 г. работал доцентом кафедры алгебры и геомет-



рии МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова). Умер в 2011 г.

В 1964 г. окончил аспирантуру при кафедре геометрии Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. В 1965 г. в МГПИ им. В. И. Ленина защитил кандидатскую диссертацию «Геометрия Минковского с несимметрической индикатрисой» (научный руководитель – доктор физико-математических наук И. М. Яглом). Кандидат физико-математических наук (1965). Доцент (1969).

Преподавал дисциплины: «Геометрия», «Основания геометрии», «Дифференциальная геометрия».

Сфера научных интересов: исследования пространства Минковского; совершенствование профессионально-педагогической подготовки студентов при обучении геометрии.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия:

- Сазонова, А. М. Курс проективной геометрии / А. М. Сазонова, В. А. Сорокин. – Могилев : МГПИ, 1996. – 74 с.

Учебно-методические издания:

- Домашние задания и методические рекомендации по курсу «Проективная геометрия» : для студентов физико-математического факультета / А. М. Сазонова, В. А. Сорокин, А. К. Лапковский, В. Г. Иванов. – Могилев : МГПИ, 1987. – 24 с.
- Построение сечений пространственных тел : методические рекомендации в помощь учителю математики средних школ / В. Г. Иванов [и др.]. – Могилев : МГПИ, 1988. – 28 с. [соавт.].
- Домашние задания и методические указания к ним по геометрии. Основания геометрии : для студентов физико-математического факультета / В. А. Сорокин, А. М. Сазонова, А. К. Лапковский, В. Г. Иванов. – Могилев : МГПИ, 1989. – 16 с.
- Дифференциальная геометрия : методические рекомендации к практическим занятиям по геометрии : для студентов физико-математического факультета / В. Г. Иванов, А. К. Лапковский, А. М. Сазонова, В. А. Сорокин. – Могилев : МГПИ, 1990. – 19 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Сорокин, В. А. Некоторые вопросы геометрии Минковского с несимметричной индикатрисой / В. А. Сорокин // Ученые записки Орехово-Зуевского педагогического института. – 1964. – № 22 : 3. – С. 138–147.
- Сорокин, В. А. О кривых, подобных своей эволюте / В. А. Сорокин // Ученые записки Московского педагогического института им. В. И. Ленина. – 1965. – № 243. – С. 153–159.

Статьи в журналах, научных сборниках:

- Сорокин, В. А. Геометрия Минковского с несимметрической индикатрисой / В. А. Сорокин // Ученые записки Московского педагогического института им. В. И. Ленина. – 1965. – № 243. – С. 160–185.
- Сорокин, В. А. О теоремах Юнга и Бляшке для плоскости Минковского / В. А. Сорокин // Ученые записки Московского педагогического института им. В. И. Ленина. – 1967. – № 271. – С. 145–153.
- Сорокин, В. А. Об одной экстремальной задаче на плоскости Минковского / В. А. Сорокин // Труды Института хим. машиностроения. – Тамбов : Изд. ТХМ, 1967. – Т. 1. – С. 19–25.
- Сорокин, В. А. О некоторых экстремальных задачах на плоскости Минковского / В. А. Сорокин, И. М. Яглом // Труды 2 Всесоюзного симпозиума по геометрии в целом. – Петрозаводск : ПГПИ, 1967. – С. 66–67.

СОТСКИЙ Александр Борисович



Родился 25 июня 1953 г. в г. Минске. В 1970 г. окончил физический факультет Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина по специальности «Физика». С 2005 г. работает в Могилевском государственном университете им. А. А. Кулешова профессором кафедры экспериментальной и теоретической физики.

Член редколлегии журнала «Вестник МДУ имени А. А. Кулешова».

В 1977 г. поступил и в 1980 г. окончил аспирантуру Могилевского филиала Института физики АН БССР по специальности «Оптика». В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию «Исследование электрооптических модуляторов для интегральной оптики методом спектрального разложения полей» (научный руководитель – доктор физико-математических наук академик НАН Беларуси А. М. Гончаренко). В 2003 г. защитил докторскую диссертацию «Теория элементов и устройств интегральной оптики». Кандидат физико-математических наук (1983). Старший научный сотрудник (1991). Доктор физико-математических наук (2003). Доцент (2008). Профессор (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Статистическая физика», «Электродинамика волноведущих сред».

Сфера научных интересов: волноводная оптика; научно-методическое обеспечение преподавания статистической физики.

Руководитель заданий ГПОФИ «Электроника 43», № ГР 20014371 (2004–2005), ГКПНИ «Фотоника» (2006–2010), ГПНИ «Электроника и фотоника» (2011–2013), гранта БРФФИ «Расчет дифракционных полей в оптических волноводных элементах» (2009), Соглашение о совм. НИР с ГЦ «Белмикросистемы» НПО «Интеграл» (2006–2007), хозяйственные № 1-2007/1721 (ООО «Изовак») (2007), ГЦ «Белмикросистемы» НПО «Интеграл» (2008–2009), № 2632/2680 ГЦ «Белмикросистемы» НПО «Интеграл» (2008–2009), ООО «ЭссентОптикс» (2011).

Руководил 4 аспирантами (1991–1994, 2001–2005, с 2009 г. по настоящее время), 3 магистрантами (2006–2010). Успешно защищены 2 кандидатские и 2 магистерские диссертации. Подготовил 2 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ (2008, 2009).

Член оргкомитета международных научно-практических конференций «Оптика неоднородных структур» (Могилев, 2007, 2011). Участник 87 научных конференций, в том числе 69 международных, из них 7 зарубежных.

Автор 187 научных и учебно-методических публикаций (из них 164 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

- Сотский, А. Б. Теория оптических волноводных элементов : монография / А. Б. Сотский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. – 2011. – 456 с.

Курсы лекций:

- Сотский, А. Б. Термодинамика и статистическая физика : курс лекций : в 3 ч. / А. Б. Сотский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. – 2008. – Ч. 1 : Термодинамика. – 100 с.
- Сотский, А. Б. Термодинамика и статистическая физика : курс лекций : в 3 ч. / А. Б. Сотский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. – 2009. – Ч. 2 : Классическая статистика. – 117 с.
- Сотский, А. Б. Термодинамика и статистическая физика : курс лекций : в 3 ч. / А. Б. Сотский. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – Ч. 3 : Квантовая статистика – 95 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Sotsky, A. B. Leaky modes of channel waveguides with uniaxial anisotropy / A. B. Sotsky, L. I. Sotskaya // Optical and Quantum Electronics. – 1999. – V. 31. – № 9. – P. 733–749.

- Сотский, А. Б. К проблеме сверхразрешения при восстановлении профиля диэлектрической проницаемости планарного оптического волновода по дальнему полю излучения моды / А. Б. Сотский, Л. И. Сотская // Оптика и спектроскопия. – 2002. – Т. 92. – № 1. – С. 119–126.
- Сотский, А. Б. Асимптотический анализ вытекающих мод анизотропных канальных волноводов / А. Б. Сотский // Радиотехника и электроника. – 2002. – Т. 47. – № 6. – С. 671–677.
- Сотский, А. Б. К проблеме сверхразрешения при восстановлении профиля диэлектрической проницаемости планарного оптического волновода по дальнему полю излучения моды / А. Б. Сотский, Л. И. Сотская // Оптика и спектроскопия. – 2002. – Т. 92. – № 1. – С. 119–126.
- Sotsky, A. B. Modes of capillary optical fibers / A. B. Sotsky, L. I. Sotskaya // Optics Communications. – 2004. – V. 230. – № 1-3. – P. 67–79.
- Сотский, А. Б. Измерение спектра пространственных частот светового пучка в схеме призматического возбуждения волновода / А. Б. Сотский, А. В. Хомченко, А. В. Шульга, Л. И. Сотская // Письма в ЖТФ. – 2005. – Т. 31. – № 8. – С. 88–94.
- Глазунов, Е. В. Волноводный метод измерения параметров тонких пленок / Е. В. Глазунов, А. А. Романенко, А. Б. Сотский, А. В. Хомченко // Журнал технической физики. – 2005. – Т. 75. – № 6. – С. 98–106.
- Minkovich, V. P. Holey fiber tapers with resonance transmission for high-resolution refractive index sensing. / V. P. Minkovich, J. Villatoro, D. Monzon-Hernandez, A. B. Sotsky, L. I. Sotskaya // Optics Express. – 2005. – V. 13. – № 19. – P. 7609–7714.
- Sotsky, A. B. Measuring the nonlinear optical constants of low dimensional thin film structures / A. B. Sotsky, E. O. Kotyashchev, E. V. Glazunov, A. V. Khomchenko // (Physics, Chemistry and application of nanostructures), Singapor. – Nanomeeting. – 2005. – P. 94–97.
- Ивашкевич, И. В. Оптическая неоднородность естественного поверхностного слоя на кремниевой подложке / И. В. Ивашкевич, Н. И. Стаськов, А. Б. Сотский, Л. И. Сотская и др. // Известия ГГУ. – 2006. – № 6(39). – Ч. 2. – С. 60–63.
- Романенко, А. А. Длинноположные моды металлических пленок / А. А. Романенко, А. Б. Сотский // Известия ГГУ. – 2006. – № 6(39). – Ч. 2. – С. 32–36.
- Сотский, А. Б. О сведении задачи вычисления комплексных корней трансцендентного уравнения к алгебраической / А. Б. Сотский, А. А. Романенко // Вестник НАН Беларуси. Сер. физ.-мат. наук. – 2006. – № 4. – С. 21–27.
- Сотский, А. Б. Расчет автоколебаний в схеме призматического возбуждения нелинейного оптического волновода / А. Б. Сотский, А. В. Хомченко // Доклады НАН Беларуси, 2006. – Т. 50. – № 4. – С. 33–37.
- Хомченко, А. В. Волноводные методы измерения нелинейных оптических постоянных тонких пленок / А. В. Хомченко, А. Б. Сотский, Е. В. Глазунов, Л. И. Сотская, В. В. Хомченко // Вестник МГТУ. – 2006. – № 2. – С. 178–183.
- Шульга, А. В. Измерение параметров световых пучков методами волноводной спектроскопии / А. В. Шульга, А. В. Хомченко, А. Б. Сотский, Л. И. Сотская // Вестник МГТУ. – 2006. – № 2. – С. 205–213.
- Романенко, А. А. Измерение параметров тонких пленок методом волноводной спектроскопии / А. А. Романенко, А. В. Хомченко, А. Б. Сотский, Е. В. Глазунов // Вестник МГТУ. – 2006. – № 2. – С. 154–159.
- Lasas, E. S. Special holey Fiber as a basis for fabrication of tapers with selective transmission for different sensing applications / E. S. Lasas, V. P. Minkovich, A. V. Kir'yanov, D. Monzon-Hernandez, J. Villatoro, A. B. Sotsky, L. I. Sotskaya // Proceedings of 18th International Conference on Optical Fiber

- Sensors (OFS-18) Cancune, 23-27 October 2006. – Mexico. – 2006. – P. 71–75.
- Minkovich, V. P. Modeling of holey feber tapers with selective transmission for sensor applications / V. P. Minkovich., D. Monzon-Hernandez, J. Villatoro, A. B. Sotsky, L. I. Sotskaya // IEEE Journal of Lightwave Technology. – 2006. – V. 24. – № 11. – P. 4319–4328.
 - Сотский, А. Б. Дифракция ограниченного светового пучка на двумерных дефектах поверхности / А. Б. Сотский, Л. И. Сотская // Весці НАН Беларусі, Сер. фіз.-мат. навук. – 2007. – № 4. – С. 55–61.
 - Стаськов, Н. И. Эллипсометрия кремниевой подложки с естественным поверхностным слоем / Н. И. Стаськов, А. Б. Сотский, Л. И. Сотская, И. В. Ивашкевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – Т. 27. – № 2-3. – С. 154–158.
 - Сотский, А. Б. Формула Найквиста для колебательного контура / А. Б. Сотский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2008. – Т. 2. – № 5-6. – С. 45–50.
 - Сотский, А. Б. Круговой фурье-анализ мод оптических волноводов при критических и закритических условиях / А. Б. Сотский, Л. И. Сотская // ЖТФ. – 2008. – Т. 78. – № 1. – С. 90–97.
 - Затухание мод микроструктурных оптических волокон с поглощающими покрытиями / А. Б. Сотский, Л. И. Сотская, В. П. Минкович, D. Monzon-Hernandez // Журнал технической физики. – 2009. – Т. 79. – № 6. – С. 103–111.
 - Сотский, А. Б. Расчет оптических свойств фотонно-кристаллических волокон с полой сердцевинной / А. Б. Сотский, Л. И. Сотская // Журнал прикладной спектроскопии. – 2009. – Т. 76. – № 2. – С. 312–321.
 - Ивашкевич, И. В. Контроль ориентации оптической оси подложки при помощи эллипсометра с бинарной модуляцией состояния поляризации / И. В. Ивашкевич, Н. А. Крекотень, А. Н. Петлицкий, И. У. Примак, Л. И. Сотская, А. Б. Сотский, Н. И. Стаськов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – Т. 33. – № 2-3. – С. 196–200.
 - Сотский, А. Б. Дифракция света в планарных структурах с полностью согласованными слоями / А. Б. Сотский, П. Я. Чудаковский, И. У. Примак // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В. – 2010. – Т. 29. – № 1. – С. 45–50.
 - Сотский, А. Б. Обратная задача волноводной спектроскопии при ограниченной призме связи / А. Б. Сотский, П. Я. Чудаковский, Е. В. Глазунов, И. У. Примак // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер., фіз.-мат. навук. – 2010. – № 3. – С. 52–60.
 - Сотский, А. Б. Круговой фурье-анализ мод микроструктурных оптических волокон со сложным сечением образующих каналов / А. Б. Сотский, Л. И. Сотская, О. А. Паушкина // Письма в ЖТФ. – 2010. – Т. 36. – № 10. – С. 81–90.
 - Kiryakov, A. V. Infrared supercontinuum generation in cladding of hollow-core fiber pumped with a 1-ns 1.06- μm Nd³⁺:YAG/Cr⁴⁺:YAG microchip laser / A. V. Kiryanov, V. P. Minkovich, V. Melnikov, A. B. Sotsky // The Open Optic Journal. – 2010. – V. 4. – P. 1–8.
 - Sotsky, A. B. Circular Fourier analysis of modes in microstructure of optical fibers with complex channel cross section / A. B. Sotsky, L. I. Sotskaya, O. A. Paushkina // Thechnical Physics Letters. – 2010. – Vol. 36. – № 5. – P. 482–486.
 - Сотский, А. Б. Моды капиллярных фотонно-кристаллических волокон с полой сердцевинной / А. Б. Сотский, О. А. Бельская, Л. И. Сотская // Оптика и спектроскопия. – 2010. – Т. 109. – № 5. – С. 862–869.
 - Kiryakov, A. V. Infrared supercontinuum generation in cladding of a hollow-core fiber pumped with a 1-ns 1.06- μm Nd³⁺:YAG/Cr⁴⁺:YAG microchip laser / A. V. Kiryanov, V. P. Minkovich, I. V. Mel'nikov, A. B. Sotsky // The Open Optics Journal. – 2010. – Vol. 4. – P. 29–36.
 - Chudakouski, P. J. Filtering of surface scattering in the waveguide spectroscopy of thin films / P. J. Chudakouski, A. B. Sotsky, I. U. Primak // International conference "Optical techniques and nanotools for material and life sciences" Contributed papers. – 2010. – Vol. 1. – P. 98–108.
 - Zinchuk, O. Comparative analysis of the influence of low-energy hydrogen and helium ion-beam treatments on the structural and electrical properties of Cz Si wafers / O. Zinchuk, A. Fedotov, N. X. Cuong, A. Mazanik, N. Krekotsen, V. Ukhov, N. Staskov, A. Sotsky, T. Surischev, P. Wegirek // Electrical review. – 2010. – № 7. – P. 211–214.
 - Сотский, А. Б. Высшие моды фотонно-кристаллических волокон / А. Б. Сотский, О. А. Бельская, Л. И. Сотская // Оптика и спектроскопия. – 2011. – Т. 110. – № 3. – С. 500–506.
 - Сотский, А. Б. Восстановление постоянных распространения мод волноводных пленок с учетом дифракционных эффектов / А. Б. Сотский, П. Я. Чудаковский, И. У. Примак, Л. И. Сотская // Известия ГГУ. – 2012. – Т. 69. – № 6. – С. 137–140.
 - Сотский, А. Б. Отражение светового пучка от призмы связи. I. Теоретическая модель / А. Б. Сотский, П. Я. Чудаковский, И. У. Примак, Л. И. Сотская // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. Сер. В. – 2012. – Т. 39. – № 1. – С. 44–59.
 - Стаськов, Н. И. Спектры оптических характеристик титана с бинарным поверхностным слоем / Н. И. Стаськов, А. Б. Сотский, Л. И. Сотская, А. Н. Петлицкий // Оптика и спектроскопия. – 2012. – Т. 112. – № 6. – С. 952–955.
 - Стаськов, Н. И. Учет влияния естественного поверхностного слоя при исследовании кремниевых пластин методом спектральной эллипсометрии / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич, А. Б. Сотский, Л. И. Сотская // Проблемы физики, математики и техники. – 2012. – № 1. – С. 26–30.
- Статьи в научных сборниках:**
- Романенко, А. А. Исследование оптических параметров многослойных структур интегрально-оптическим методом / А. А. Романенко, А. Б. Сотский, А. В. Хомченко, А. А. Куканов // Сб. науч. тр. «Ковариантные методы в теоретической физике» / ИФ НАНБ ; под ред. А. М. Гончаренко. – Минск, 2005. – С. 151–157.
 - Примак, И. У. К обратной задаче ПЭВ-спектроскопии тонких пленок на поверхности металлов / И. У. Примак, А. Б. Сотский, А. В. Хомченко // Сб. науч. тр. «Ковариантные методы в теоретической физике» / ИФ НАНБ ; под ред. А. М. Гончаренко. – Минск, 2005. – С. 159–162.

СТАРОВОЙТОВ Леонид Евгеньевич



Родился 14 августа 1954 г. в д. Малые Хольневицы Крупского района Минской области. В 1978 г. окончил физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Физика. Математика». С 1980 г. работает в МГПИ (МГУ – с 1997 г.) им. А. А. Кулешова ассистентом (1980–1983), старшим преподавателем (1986–1992), доцентом

кафедры общей физики (1992–2003), доцентом кафедры экспериментальной и теоретической физики (с 2003 г. по настоящее время). Декан физико-математического факультета (с 1992 г.).

Член Совета университета, член научно-методического совета, член ректората, член НМС по естественному и гуманитарному образованию Министерства образования Республики Беларусь.

В 1983 г. поступил и в 1986 г. окончил аспирантуру Института физики НАН Беларуси по специальности «01-04-05 – Оптика». В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию «Исследование оптической неоднородности планарных полимерных систем методами отражения» (научный руководитель – кандидат физико-математических наук доцент С. С. Гусев). Кандидат физико-математических наук (1992). Доцент (1994).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая физика».

Сфера научных интересов: применение методов отражения излучения к исследованию оптических свойств поверхности; научно-методическое обеспечение курса общей физики в ВУЗе.

Руководитель заданий ГП «Молекула», «Поверхность» по теме «Исследование оптических свойств приповерхностных межфазных зон» (2001-2005), ГППИ «Слой» ГР № 90-2004 (2004–2005). Исполнитель заданий ГП научных исследований ГЦ «Белмикросистемы» НПО «Интеграл» г. Минск (2006–2007), ГКПНИ «Фотоника» (2006–2010), ГПНИ «Электроника и фотоника» (2011–2013), хоздоговоров №1-2007/1721 ООО «Изовак» (2007), № 2632/2680 ГЦ «Белмикрoанализ» НПО «Интеграл» (2008–2009), ООО «ЭссентОптикс» (2011).

Руководил 1 магистрантом (2009–2010). Успешно защищена 1 магистерская диссертация (2010). Подготовил 3 призеров республиканского конкурса студенческих научных работ (2000, 2001, 2009).

Награжден: Благодарностью Президента РБ (2004), Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (2008), нагрудным знаком «Отличник образования» (2004), Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь (1998, 2007).

Координатор международных научно-практических конференций «Оптика неоднородных структур» (Могилев, 2007, 2011), международных научных конференций «Математическое образование: состояние и перспективы (посвященная памяти А. А. Столяра)» (Могилев, 1999, 2004, 2009), Международной научной конференции «Учебники естественнонаучного цикла в системе среднего и высшего образования» (2012), республиканской научно-практической конференции «Учебник математики, физики, информатики и астрономии в системе среднего и высшего образования» (Могилев, 2009). Участник более 30 научных конференций, в том числе 10 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций (из них 30 в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Пособия, курсы лекций:

- Веракса, В. И. Курс общей физики : пособие для студентов физико-математического факультета : в 3 ч. / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 1 : Механика. – 232 с.
- Веракса, В. И. Практические занятия по курсу общей физики : в 3 ч. / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – Ч. 2 : Механика. Общий курс. – 225 с.
- Веракса, В. И. Практические занятия по курсу общей физики : в 3 ч. / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – Ч. 3 : Молекулярная физика и термодинамика. – 200 с.
- Веракса, В. И. Механика : сборник вопросов, примеров и задач / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 173 с.
- Веракса, В. И. Практические занятия по курсу общей физики. Часть 1. Введение в механику: учебное пособие / В. И. Веракса, Г. А. Ефимчик, Л. Е. Старовойтов // Изд. МГУ им. А. А. Кулешова. – Могилев, 2003. – 200 с.
- Веракса, В. И. Лабораторный практикум по курсу общей физики «Механика» / В. И. Веракса, В. А. Паняшина, Л. Е. Старовойтов. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 78 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Старовойтов, Л. Е. Эллипсометрия двухслойных полимерных систем / Л. Е. Старовойтов, С. С. Гу-

сев, Н. И. Стаськов // Поверхность. Физика, химия, механика. – 1989. – № 5. – С. 89–93.

- Старовойтов, Л. Е. Оптические характеристики лаковых слоев на гидратцеллюлозной основе по данным ИК-эллипсомерии и внутреннего отражения / Л. Е. Старовойтов, С. С. Гусев, Н. И. Стаськов // Известия АН БССР. – Сер., Физико-математических наук. – 1990. – № 5. – С. 72–75.
- Гусев, С. С. ИК – дихроизм пленок жирных кислот, сформированных по методу Ленгмюра – Блоджетт / С. С. Гусев, Л. Е. Старовойтов, А. И. Плиско // Журнал прикладной спектроскопии. – 2000. – Т. 67. – № 5. – С. 769–772.
- Старовойтов, Л. Е. Макет автоматизированного ИК спектрофлюориметра / Л. Е. Старовойтов, О. В. Рыжков, М. Е. Миколуцкий, С. С. Гусев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – № 4(34). – С. 174–177.
- Кротов, В. М. Учебник математики, физики, информатики и астрономии в системе среднего и высшего образования / В. М. Кротов, Л. Е. Старовойтов // Фізика : проблеми викладання, 2010. – № 2. – С. 53–55.

Патенты Республики Беларусь:

- Способ изготовления светофильтров : пат. 5986 Респ. Беларусь / С. С. Гусев, М. М. Кабаев, Л. Е. Старовойтов, И. С. Малащенко ; заявитель ГНУ «Институт прикладной оптики НАН Беларуси», УО «Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова», заявка № а 20000015 04.01.2000.

Статьи в научных сборниках:

- Старовойтов, Л. Е. О некоторых проблемах спектроскопии поверхностей раздела фаз / Л. Е. Старовойтов, С. С. Гусев // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 15–20.

СТАРОВОЙТОВА Елена Леонидовна



Родилась 20 января 1979 г. в г. Могилеве. В 2001 г. окончила с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и физика». С 2001 г. работает на кафедре методики преподавания математики МГУ им. А. А. Кулешова – ассистентом (2001–2009),

старшим преподавателем (2009–2011). С 2011 г. – доцент кафедры методики преподавания математики.

В 2003 г. поступила и в 2009 г. окончила аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Методика преподавания математики». В 2011 г. в МГПУ им. М. Танка защитила кандидатскую диссертацию «Осуществление прикладной направленности обучения математике учащихся 7–9 классов посредством межпредметных задач с биологическим содержанием» (научный руководитель – доктор педагогических наук профессор А. М. Радьков). Кандидат педагогических наук (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика преподавания математики», «Элементарная математика и практикум по решению задач».

Сфера научных интересов: научно-методическое и учебное обеспечение методики преподавания математики в средней школе и на физико-математическом факультете университета.

Участник более 52 научных конференций, в т.ч. более 20 международных, 5 зарубежных.

Автор более 73 научных и учебно-методических публикаций (из них 23 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Пособия:

- Старовойтова, Е. Л. Дифференциация в обучении математике : многовариантная самостоятельная работа : пособие / Е. Л. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – 38 с. : ил.

- Старовойтова, Е. Л. Профильно-ориентирующее обучение математике в базовой школе. Теоретический аспект : пособие / Е. Л. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 52 с.

Учебно-методические издания:

- Старовойтова, Т. С. Контрольные задания по курсу «Методика преподавания математики» для студентов физико-математического факультета / Е. Л. Старовойтова, Т. С. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 68 с.
- Старовойтова, Е. Л. Реализация ориентационного потенциала межпредметных задач в условиях прикладной направленности обучения математике в базовой школе : методические рекомендации / Е. Л. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 40 с.
- Старовойтова, Е. Л. Прикладная направленность тематической внеклассной работы по математике в базовой школе на основе межпредметных задач : методические указания / Е. Л. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 56 с.
- Старовойтова, Е. Л. Решение межпредметных задач на уроках математики в базовой школе для осуществления прикладной направленности обучения : методические указания / Е. Л. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 56 с.

Научные статьи в изданиях ВАК:

- Старовойтова, Е. Л. Организация профильно-ориентированного обучения математике / Е. Л. Старовойтова // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. – 2004. – № 2(11). – С. 117–122.
- Старовойтова, Е. Дифференциация как инструмент профильно-ориентированного обучения математике в школе / Е. Старовойтова // Наукові записки. Сер., Педагогічні науки / РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 60. – Ч. 1. – С. 104–109.
- Старовойтова, Е. Л. Проблема профильно-ориентированного обучения математике в базовой школе: вопросы теории / Е. Л. Старовойтова // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. – 2008. – № 1(18). – С. 148–152.
- Старовойтова, Е. Некоторые средства реализации прикладной направленности обучения математике в школе / Е. Старовойтова // Наукові записки. Сер., Педагогічні науки / РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 82. – Ч. 2. – 2009. – С. 257–261.
- Старовойтова, Е. Л. Прикладная направленность межпредметных задач при обучении математике в базовой школе: ориентация учащихся на выбор направления обучения / Е. Л. Старовойтова // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. – 2009. – № 4(25). – С. 80–85.
- Старовойтова, Е. Психолого-педагогическое обоснование модели методики реализации ориентационного потенциала межпредметных задач / Е. Старовойтова // Наукові записки. Сер., Педагогічні науки / РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 90. – С. 278–282.
- Старовойтова, Е. Л. Методическая подготовка будущих учителей математики к использованию межпредметных задач для осуществления прикладной направленности обучения математике в базовой школе / Е. Л. Старовойтова // Веснік ВДУ. – 2011. – № 1(61). – С. 131–136.
- Старовойтова, Е. Л. Применение межпредметных задач во внеклассной работе по математике в базовой школе для осуществления прикладной направленности обучения / Е. Л. Старовойтова // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. – 2011. – № 1(30). – С. 57–63.
- Старовойтова, Е. Л. Применение межпредметных задач на уроках математики для осуществления

прикладной направленности обучения / Е. Л. Старовойтова // Матэматыка: праблемы выкладання. – 2011. – № 2(73). – С. 6–11.

СТАРОВОЙТОВА Тамара Сулеймановна

Родилась 19 августа 1954 г. в г. Клецке Минской области. В 1976 г. окончила с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и физика». С 1976 г. по 1978 г. работала учителем математики и физики, организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы Пудовнянской СШ Шкловского района. С 1981 г. работает на кафедре методики преподавания математики МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1981–1991), старшим преподавателем (1991–1992). С 1992 г. – доцент кафедры методики преподавания математики. С 2007 г. – факультетский руководитель педагогической и производственной практики. С 2010 г. – куратор-методист физико-математического факультета.



В 1984 г. поступила и в 1988 г. окончила аспирантуру МГПИ им. А. А. Горького по специальности «Методика преподавания математики» (заочная форма обучения). В 1990 г. в МГПИ им. А. А. Горького защитила кандидатскую диссертацию «Обучение учащихся 7–9 классов применению математических знаний» (научный руководитель – доктор педагогических наук А. А. Столяр). Кандидат педагогических наук (1991). Доцент (1994).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика преподавания математики», «Элементарная математика и практикум по решению задач», «Основы высшей математики».

С 2002 по 2011 гг. подготовила 7 призеров Республиканского конкурса студенческих научных работ (второй категории – 4, третьей категории – 3).

Сфера научных интересов: научно-методическое и учебное обеспечение методики преподавания математики в средней школе и на физико-математическом факультете университета.

Награждена Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2010).

Участник более 45 научных конференций, в т.ч. более 22 международных, 2 зарубежных.

Автор более 72 научных и учебно-методических публикаций (из них 30 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Старовойтова, Т. С. Методические указания и учебно-исследовательские задания по методике преподавания математики (обучение применению знаний). – Могилев : МГПИ, 1989. – 34 с.
- Старовойтова, Т. С. Методические рекомендации в помощь учителям математики средних школ по обучению учащихся составлению задач / Т. С. Старовойтова, Г. Е. Шляхтер. – Могилев : МГПИ, 1989. – 38 с.
- Старовойтова, Т. С. Задания и контрольные работы по математике с методическими рекомендациями : для слушателей вечерних и заочных подготовительных курсов / Т. С. Старовойтова. – Могилев : МГПИ, 1992. – 47 с.
- Старовойтова, Т. С. Методические рекомендации по вымиральному практикуму : для студентаў 4 курса фізіка-матэматычнага факультэта / Т. С. Старовойтова. – Могилёў : МДПІ, 1993. – 19 с.
- Старовойтова, Т. С. Методические рекомендации и задания да спецсеминара «Рашэнне тэкставых задач арыфметычнымі сродкамі» / Л. В. Лешчанка, Т. С. Старовойтова. – Могилёў : МДПІ, 1995. – 30 с.

- Старовойтова, Т. С. Метадычныя рэкамендацыі па элементарнай матэматыцы для студэнтаў фізика-матэматычнага факультэта / Т. С. Старовойтова. – Могилёў : МДПІ, 1995. – Ч. 1 : Лікавыя мноствы. – 24 с.
- Старовойтова, Т. С. Исследования при решении задач школьной геометрии : спецкурс и спецсеминар для студентов 5 курса физико-математического университета / Т. С. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 50 с.
- Старовойтова, Т. С. Контрольные задания по курсу «Методика преподавания математики» для студентов физико-математического факультета / Е. Л. Старовойтова, Т. С. Старовойтова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 68 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Старовойтова, Т. С. Готовим знания к применению / Т. С. Старовойтова, Г. Е. Шляхте // Математика в школе. – 1990. – № 3. – С. 19–22.
- Старовойтова, Т. С. К вопросу о педагогической практике / Н. И. Авдеева, Т. Ю. Герасимова, Т. С. Старовойтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 1999. – № 1. – С. 113–120.
- Старовойтова, Т. С. Технология обучения учащихся применению математических знаний / Т. С. Старовойтова, Е. Л. Старовойтова // Навукові записки. Сер., Педагогічні науки / РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 60. – Ч. 1. – С. 109–113.

СТАСЬКОВ Николай Иванович



Родился 8 мая 1950 г. в Шкловском районе Могилевской области. В 1973 г. окончил физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Физика. Математика». С 1973 г. работал в МГПИ им. А. А. Кулешова (МГУ – с 1997 г.) лаборантом кафедры методики преподавания математики (1973), старшим преподавателем кафедры общей физики (1977–

1983), доцентом (1983–2004), заведующим кафедрой экспериментальной и теоретической физики (2004–2010), профессором этой кафедры (с 2010 г.).

Член Совета университета.

В 1973 г. поступил и в 1977 г. окончил аспирантуру Института физики АН БССР (лаборатория инфракрасной спектроскопии) по специальности «01.04.05 – Оптика». В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию «Исследование оптической неоднородности и анизотропии полимерных пленок и волокон по ИК спектрам внутреннего отражения» (научный руководитель – кандидат физико-математических наук С. С. Гусев). Кандидат физико-математических наук (1980). Доцент (1986).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая физика», «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Квантовая физика», «Атомная и молекулярная спектроскопия», «Прикладная физическая оптика», «Техническая оптика».

Сфера научных интересов: ИК спектроскопия диэлектрических пленок; многолучевая спектральная эллипсометрия диэлектрических, полупроводниковых и металлических материалов, наноструктур и ионноимплантированных поверхностных слоев на полупроводниках.

Руководитель задания Государственной программы научных исследований ГЦ «Белмикросистемы» НПО «Интеграл» г. Минск (2006–2012), исполнитель задания Государственной комплексной программы научных исследований «Фотоника» (2006–2010), руководитель хозяйственных договоров №1-2007/1721 ООО «Изовак» (2007), № 2632/2680 ГЦ «Белмикросистемы» НПО «Интеграл» (2008–2009), ООО «Эссент Оптик» (2011), исполнитель задания Государственной про-

граммы научных исследований «Электроника и фотоника» (2010–2012).

Руководил аспирантом (2001–2004), успешно защитившим кандидатскую диссертацию (2009). Руководил магистрантом (2011–2012). Подготовил 2 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ (2006, 2011).

Награжден Грамотой Министерства образования Республики Беларусь.

Координатор международных научно-практических конференций «Оптика неоднородных структур» (Могилев, 2004, 2007, 2011). Участник более 70 научных конференций, в том числе более 50 международных, из них 5 зарубежных.

Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций (из них 30 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Рабзонов, П. Г. Введение в методику экспериментов по физике атома, атомных явлений, ядра и элементарных частиц: лабораторный практикум / П. Г. Рабзонов, Н. И. Стаськов, С. М. Чернов. – Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2008. – 142 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Ивашкевич, И. В. Исследование молекулярной ориентации в вытянутых промышленных пленках ПЭТФ с помощью спектроскопии НПВО / И. В. Ивашкевич, Н. И. Стаськов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 4(19). – С. 151–158.
- Ивашкевич, И. В. Оптические характеристики одноосных полиэфирных пленок с оптической осью перпендикулярной поверхности / И. В. Ивашкевич, Н. И. Стаськов // ЖПС. – 2005. – Т. 72. – № 6. – С. 756–759.
- Стаськов, Н. И. Ориентация бензольных колец в макромолекулах вытянутых образцов полиэтилентерфталата / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // ВМС. Сер. А. – 2005. – Т. 47. – № 10. – С. 1867–1871.
- Оптическая неоднородность естественного поверхностного слоя на кремниевой подложке / И. В. Ивашкевич, Н. И. Стаськов, А. Б. Сотский, Л. И. Сотская и др. // Известия ГГУ. – 2006. – № 6(39). – Ч. 2. – С. 60–63.
- Ивашкевич, И. В. Применение дисперсионных соотношений Крамерса-Кронига для решения обратных задач спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения / И. В. Ивашкевич, Н. И. Стаськов // Весці НАНБ. Сер., фіз.-мат. навук. – 2007. – № 1. – С. 88–91.
- Эллипсометрия кремниевой подложки с естественным поверхностным слоем / Н. И. Стаськов, А. Б. Сотский, Л. И. Сотская, И. В. Ивашкевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2007. – Т. 27. – № 2-3. – С. 154–158.
- Стаськов, Н. И. Оптические постоянные полиэтилентерфталата в области полосы 1410 см^{-1} в ИК спектре / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // Высокомолекулярные соединения. Серия А. – Москва. – 2008. – Т. 50. – № 5. – С. 1–4.
- Стаськов, Н. И. ИК спектры оптических постоянных промышленной пленки полиэтилена высокого давления / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // Оптика и спектроскопия. – Москва. – 2008. – Т. 104. – № 6. – С. 943–947.
- Контроль ориентации оптической оси подложки при помощи эллипсометра с бинарной модуляцией состояния поляризации / И. В. Ивашкевич, Н. А. Кречотень, А. Н. Петлицкий, И. У. Примак, Л. И. Сотская, А. Б. Сотский, Н. И. Стаськов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – Т. 33. – № 2-3. – С. 196–200.
- Comparative analysis of the influence of low-energy hydrogen and helium ion-beam treatments on the structural and electrical properties of Cz Si wafers / O. Zinchuk [et al.] // Electrical review. – 2010. – № 7. – P. 211–214. [соавт.]
- Structure of the near-surface layer of Cz Si wafers subjected to low-temperature low-energy ion-beam

treatment / A. Fedotov [et al.] // Phys. Status Solidi. – 2011. – С. 8. – № 3. – P. 739–742. [соавт.]

- Структура и электронное строение поверхностных слоев пластин кремния после обработки в низкоэнергетической плазме водорода и аргона / С. Ю. Турицев [и др.] // Известия ВУЗов. Сер., Материаловедение и технология. Полупроводники. – 2011. – № 2. – С. 15–20. [соавт.]
- Стаськов, Н. И. Оптические характеристики титана с естественным поверхностным слоем / Н. И. Стаськов [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2011. – Т. 111. – № 6. – С. 1027–1031.
- Спектры оптических характеристик титана с бинарным поверхностным слоем / Н. И. Стаськов, А. Б. Сотский, Л. И. Сотская, А. Н. Петлицкий // Оптика и спектроскопия. – 2012. – Т. 112. – № 6. – С. 952–955.
- Учет влияния естественного поверхностного слоя при исследовании кремниевых пластин методом спектральной эллипсометрии / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич, А. Б. Сотский, Л. И. Сотская // Проблемы физики, математики и техники. – 2012. – № 1. – С. 26–30.

Статьи в научных сборниках:

- Стаськов, Н. И. Применение методов ИК спектроскопии для исследования оптических свойств анизотропных полимерных систем / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 144–152.

СТОЛЯРОВА Татьяна Владимировна

Родилась 27 июня 1969 г. в г. Могилеве. В 1991 г. окончила с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и физика». С 1991 г. работала в средней школе № 1 г. Могилева учителем математики. С 1995 г. работала на кафедре методики преподавания математики МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1995–2001), старшим преподавателем (2001–2003), доцентом (2003–2008).

В 1996 г. поступила и в 1999 г. закончила аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (математика)». В 2000 г. защитила в БГПУ им. М. Танка кандидатскую диссертацию «Обучение школьников доказательству теорем с использованием дидактических тестов» (научный руководитель – доктор педагогических наук профессор А. М. Радьков). Кандидат педагогических наук (2000). Доцент (2005).

Преподавала дисциплины: «Основы высшей математики», «Дискретная математика».

Сфера научных интересов: методика преподавания высшей математики, обучение школьников доказательству теорем. Участник более 10 научных конференций, в т.ч. более 7 международных.

Автор более 17 научных и учебно-методических публикаций (из них 8 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Учебно-методические издания:

- Кравец, Е.В. Дискретная математика (теория графов): метод. указания к практическим занятиям / Е.В. Кравец, И.И. Ситкевич, Т.В. Столярова. – Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. – 68 с.
- Математика: метод. рекомендации к практ. занятиям: в 3 ч. / сост. Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, А. С. Платонов, Т. В. Столярова, С. А. Цевелев. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – Ч. 2. – 85 с.
- Индивидуальные задания по математике. – Ч. 2 /

сост. Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, Т. В. Столярова, С. А. Цевелев. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 76 с.

- Контрольные задания по курсу «Математика» / авт.-сост.: Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, И. И. Ситкевич, Т. В. Столярова. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 80 с.
- Математика: метод. рекомендации к практ. занятиям: в 3 ч. / сост. Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, Т. В. Столярова. – Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2008. – Ч. 3. – 124 с.
- Столярова, Т. В. Структура доказательства: логико-методический аспект: учебное пособие / Т. В. Столярова, А. М. Радьков. – Могилев: Изд-во гос. ун-та им. А. А. Кулешова, 1999. – 32 с.
- Столярова, Т. В. Учимся доказывать теоремы. Часть 1: Учебно-методическое пособие / Т. В. Столярова, А. М. Радьков. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 42 с.
- Столярова, Т. В. Учимся доказывать теоремы. Часть 2: Учебно-методическое пособие / Т. В. Столярова, А. М. Радьков. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – 56 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:

- Радьков, А. М. Математические тесты в обучении доказательству. / А. М. Радьков, Т. В. Столярова // Матэматыка: праблемы выкладання. – 1998. – № 1. – С. 59–66.
- Радзькоў, А. М. Тэсты па навучанню доказу тэарэм. / А. М. Радзькоў, Т. У. Сталярэва // Народная асвета. – 1999. – № 1. – С. 117–124.
- Сталярэва, Т. У. Аб метадыцы выкарыстання тэстаў у працэсе навучання школьнікаў доказу / Т. У. Сталярэва // Весці БдзПУ. – 1999. – № 2. – С. 36–42.

ТИМОЩЕНКО Елена Валерьевна



Родилась 6 мая 1981 г. в г. Могилеве. В 2003 г. окончила с отличием физико-математический факультет МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Физика. Математика». С 2006 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова преподавателем (2006–2010), старшим преподавателем (2011), доцентом кафедры экспериментальной и теоретической физики (с 2011), доцентом кафедры информатики (с 2012).

В 2003 г. поступила и в 2006 г. окончила аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «01.04.05 – Оптика».

В 2011 г. защитила кандидатскую диссертацию «Динамика излучения, проходящего через планарную структуру из тонких резонансных слоев» (научный руководитель – доктор физико-математических наук В. А. Юревич). Кандидат физико-математических наук (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая физика», «Физика колебательных и волновых процессов», «Основы информационных технологий».

Сфера научных интересов: светодинамические процессы в тонких резонансных слоях; светомодуляционные свойства тонкопленочных резонансных структур; научно-методическое обеспечение преподавания общей и теоретической физики и информатики.

Исполнитель гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ) «Нелинейная волноводная спектроскопия тонких пленок» (№ ГР 20032166, 2003–2005); руководитель гранта БРФФИ «Переходные процессы в резонансных структурах пониженной размерности» (№ ГР 20066263, 2006–2008); исполнитель гранта Министерства образования «Светодинамические процессы в резонансных тонкопленочных структурах» ((№ ГР 20066266, II – IV кв. 2006 г.); отдельного проекта Министерства образования «Построение и анализ солитонных решений одного класса нелинейных уравнений»

Клейна-Гордона» ((№ ГР 20066265, 2006–2007); исполнитель задания Государственной программы научных исследований «Электроника и фотоника» (2011–2013).

Участник 30 научных конференций, в том числе 25 международных, из них 2 зарубежных.

Автор 37 научных и учебно-методических публикаций (из них 25 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Тимощенко, Е. В. Трансформация коротких оптических импульсов при отражении тонким нелинейным слоем / Е. В. Тимощенко, В. А. Юревич // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В, Прыродазнаўчыя навукі.* – 2010. – № 2(36). – С. 26–34.
- Тимощенко, Е. В. Сверхизлучательная трансформация световых импульсов при отражении граничным нелинейным слоем / Е. В. Тимощенко, В. А. Юревич // *Доклады НАН Беларуси.* – 2010. – Т. 48. – № 6. – С. 43–49.
- Тимощенко, Е. В. Оптический гистерезис при резонансном отражении света тонким нелинейно поляризуемым слоем / Е. В. Тимощенко, А. В. Томов, В. А. Юревич // *Вестник МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В, Прыродазнаўчыя навукі.* – 2011. – № 2(38). – С. 63–71.
- Тимощенко, Е. В. Динамика излучения в структурах из квантовых точек при учете ближних дипольных взаимодействий / Е. В. Тимощенко, В. А. Юревич, Ю. В. Юревич // *Доклады НАН Беларуси.* – 2011. – Т. 55. – № 6. – С. 61–66.
- Тимощенко, Е. В. Резонансное отражение света тонким слоем плотной нелинейной среды / Е. В. Тимощенко, В. А. Юревич, Ю. В. Юревич // *Письма в ЖТФ.* – 2012. – Т. 39. – С. 72–77.
- Юревич, В. А. Динамика излучения в квантоворазмерных структурах при учете диполь-дипольного взаимодействия / В. А. Юревич, Е. В. Тимощенко, Ю. В. Юревич // *Проблемы физики, математики и техники.* – 2012. – № 1(10). – С. 23–29.
- Тимощенко, Е. В. Отражение излучения поверхностным слоем среды с неоднородным уширением резонанса поглощения / Е. В. Тимощенко, В. А. Юревич, Ю. В. Юревич // *Проблемы физики, математики и техники.* – 2012. – № 2(10). – С. 57–65.

ТОМОВ Александр Васильевич

Родился 20 февраля 1954 г. в г. Минске. В 1980 г. окончил с отличием факультет физико-математических и естественных наук Университета дружбы народов им. П. Лумумбы (г. Москва) по специальностям «Физика» и «Переводчик английского языка». Инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории оптоэлектронных устройств Могилевского филиала Института физики АН БССР им Б. И. Степанова (с 1997 г. – Институт прикладной оптики НАН Беларуси) (1980–2002). С 2006 г. работает в МГУ им. А. А. Кулешова: начальником Регионального центра коллективного пользования исследовательским оборудованием и приборами (2006–2011), старшим преподавателем (2006–2008), доцентом (с 2008 г.) кафедры физики и технических дисциплин.

В 1993 г. в ИФ АНБ им. Б. И. Степанова защитил кандидатскую диссертацию «Межмодовая интерференция в некоторых типах оптических волноводных структур» (научный руководитель – доктор физико-математических наук В. П. Редько). Кандидат физико-математических наук (1993). Доцент (2011).



Основные преподаваемые дисциплины: «Физическая электроника», «Физические и цифровые основы компьютера», «Физические основы ЭВМ».

Сфера научных интересов: оптические методы измерения, волноводная спектроскопия тонких пленок, воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения на кровь человека.

Исполнитель задания Региональной научно-технической программы «Определение критериев эффективности внутритивного лазерного облучения крови у лиц с ишемической болезнью сердца» (2008–2009), задания Государственной программы научных исследований «Конвергенция» (2011–2013).

Участник более 17 научных конференций, в т.ч. более 8 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 58 научных и учебно-методических публикаций (из них 50 – в соавторстве), в том числе трех авторских свидетельств СССР и двух патентов Республики Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Курсы лекций:

- Физические и цифровые основы компьютера : курс лекций / авт.-сост. А. В. Томов, Ф. М. Трухачев, П. С. Шаповалов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 124 с. : ил.

Учебно-методические издания:

- Охрана труда : практикум для студентов высших учебных заведений педагогического профиля / сост. : А. В. Томов, Е. Н. Пахоменко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 84 с. : ил.
- Томов, А. В. Физические и цифровые основы компьютера : лабораторный практикум / А. В. Томов, Ф. М. Трухачев. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 36 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Экспериментальное исследование профиля показателя преломления заглубленных планарных волноводов, полученных облучением протонами / В. П. Редько [и др.] // *Журнал технической физики.* – 1987. – Т. 57. – № 8. – С. 1658–1661. [соавт.]
- Борисов, В. И. Определение профиля показателя преломления многомодовых планарных оптических волноводов по распределению интенсивности поля моды / В. И. Борисов, Г. П. Куканков, А. В. Томов // *Журнал технической физики.* – 1988. – Т. 58. – № 6. – С. 1182–1186.
- Войтенко, И. Г. Фокусировка света в полосковых волноводах / И. Г. Войтенко, В. П. Редько, А. В. Томов // *Письма в Журнал технической физики.* – 1988. – Т. 14. – № 12. – С. 1057–1060.
- Томов, А. В. Параметры ионообменных планарных оптических волноводов в стекле К8 / А. В. Томов // *Письма в Журнал технической физики.* – 1991. – Т. 17. – № 14. – С. 60–62.
- Mode interference pattern in ion-exchanged channel waveguides / I. G. Voitenko, V. P. Red'ko, L. I. Sotskaya, A. V. Tomov // *Guided Wave Optics. Proc. SPIE.* – 1993. – Vol. 1932. – P. 2–13.
- Planar waveguides fabricated by proton irradiation in quartz silica / A. V. Tomov, L. M. Shteyngart, V. P. Red'ko, A. I. Malko // *Guided Wave Optics. Proc. SPIE.* – 1993. – Vol. 1932. – P. 52–65.
- Томов, А. В. Диффузионные волноводы в поликарбонате / А. В. Томов // *Письма в Журнал технической физики.* – 1995. – Т. 21. – № 10. – С. 25–28.
- Томов, А. В. Волноводные свойства оптических структур, полученных окислением пористого кремния / А. В. Томов, В. В. Филиппов, В. П. Бондаренко // *Письма в Журнал технической физики.* – 1997. – Т. 23. – № 10. – С. 86–89.
- Томов, А. В. Оптическая нелинейность полимерных волноводов, легированных азокрасителями / А. В. Томов, А. И. Войтенков, А. В. Хомченко // *Журнал технической физики.* – 1998. – Т. 68. – № 2. – С. 124–126.
- Tomov, A. V. All-optical modulation in azo-dye-doped polymer waveguides / A. V. Tomov, A. I. Voitenkov //

Optics Communication. – 2000. – Vol. 174. – № 1–4. – P. 133–137.

- Томов, А. В. О возможности восстановления профиля показателя преломления волноводов с вытекающими модами / А. В. Томов, И. У. Примак // Весці НАН Беларусі. Сер., Фізіка-матэматычных навук. – 2001. – № 2. – С. 97–101.
- Tomov, A. V. Orientation of azo-dye molecules and optical nonlinearity in azo-dye-doped polymeric waveguides / A. V. Tomov, A. V. Khomchenko, E. P. Kalutskaya // Nonlin. Opt. Phenom. and Nonlin. Dynamics of Opt. Syst. Proc. SPIE. – 2002. – Vol. 4571. – P. 301–304.
- Томов, А. В. Оптический датчик аммиака на основе пористого нанокompозита / А. В. Томов, В. Г. Гузовский // Вести НАН Беларуси. – 2005. – № 4. – С. 94–97.
- Внутрисосудистое лазерное облучение крови вызывает изменение структурных параметров эритроцитов больных с ишемической болезнью сердца / Н. В. Акулич, А. В. Марочков, А. Н. Осипенко, А. В. Томов // Журнал Гродненского медицинского университета. – 2009. – № 2. – С. 98–101.

Статьи в научных сборниках:

- Войтенко, И. Г. Интегрально-оптические дифракционные структуры для систем обработки оптических сигналов / И. Г. Войтенко, А. В. Томов // Оптические вычислители : сборник ; под ред. А. А. Петровского. – Ленинград : ФТИ им. Иоффе, 1989. – С. 109–114.
- Investigation of light waveguides formed in oxidized porous silicon / G. Maiello [et al.] // E-MRS, Spring meeting, June 16–19, 1998. – Strasburg, France, 1998. – В-II. – P. 29. [соавт.]

ТРУХАЧЕВ Федор Михайлович

Родился 9 января 1977 г. в г. Черикове Могилевской области. В 1999 г. окончил с отличием физико-математический факультет МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Физика и математика». С 1999 г. работает на кафедре общей физики (с 2003 г. – кафедра физики и технических дисциплин) МГУ им. А. А. Кулешова – лаборантом (1999), ассистентом (1999–2002), старшим преподавателем (2002–2005), доцентом (с 2009 г.).



В 2005 поступил и в 2008 г. окончил аспирантуру ГНУ «Институт физики им. Б. И. Степанова» НАН Беларуси. В 2009 г. защитил диссертацию на тему «Влияние неустойчивостей плазмы на процессы ее нагрева и переноса заряженных частиц» по специальности «Физика плазмы» (научный руководитель – доктор физико-математических наук профессор Л. В. Симончик). Кандидат физико-математических наук (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физика», «Основы радиотехники», «Физика ЭВМ», «ТСО», «Охрана труда», «Техника РТВ».

Сфера научных интересов: физика плазмы.

Руководитель задания ГПНИ «Конвергенция» «Математическое моделирование процессов нелинейного взаимодействия электромагнитного излучения с плазмой. Исследование пылевой плазмы электрических разрядов при низком и атмосферном давлении» (2011–2013). Исполнитель задания ГПОФИ «Электроника – 42» «Исследование взаимодействия электромагнитного излучения с неоднородной плазмой в резонансной области», (2001–2005), гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований для молодых ученых «Исследование ионно-звуковых волн в неоднородной плазме» (2004–2006); совместного проекта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и Российского фонда фундаментальных исследований «Моделирование нелинейного взаимодействия мощного электромагнитного излучения с неоднородной плаз-

мой» (2006–2008); гранта Президиума НАНБ аспирантам и докторантам «Исследование нелинейных процессов в резонансных областях в неоднородной плазме» (2006–2007); гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Исследование образования плазменно-пылевых структур в газовых разрядах в приложении к нано- и микроэлектронике» (2009–2010); гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Контроль параметрических распадных неустойчивостей неоднородной плазмы» (2010–2012).

Участник более 22 научных конференций, в т.ч. более 20 международных, из них 15 зарубежных.

Автор более 35 научных и учебно-методических публикаций (из них 34 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Курсы лекций:

- Физические и цифровые основы компьютера : курс лекций / авт.-сост. А. В. Томов, Ф. М. Трухачев, П. С. Шаповалов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 124 с. : ил.
- Техника и технология СМИ : курс лекций / С. В. Доросевич, Ф. М. Трухачев, Н. А. Трухачева. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – Часть 2 : Техника радио и телевидения. – 88 с. : ил.

Учебно-методические издания:

- Болотов, С. В. Электроника и микропроцессорная техника. Электротехника и электроника : методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов неэлектротехнических специальностей дневной и заочной форм обучения : в 2 ч. / С. В. Болотов, Ф. М. Трухачев, И. А. Черкасова. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2011. – Ч. 2. – 34 с.
- Болотов, С. В. Электроника и микропроцессорная техника. Электротехника и электроника : методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов неэлектротехнических специальностей дневной и заочной форм обучения : в 2 ч. / С. В. Болотов, Ф. М. Трухачев, И. А. Черкасова. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2011. – Ч. 1. – 47 с.
- Болотов, С. В. Элементы электроники : методические указания к лабораторным работам и практическим заданиям для студентов специальности «Электрооборудование автомобилей и тракторов», «Автоматизированные электроприводы» : в 3 ч. / С. В. Болотов, Ф. М. Трухачев. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2011. – Ч. 2. – 47 с.
- Болотов, С. В. Элементы электроники : методические указания к лабораторным работам и практическим заданиям для студентов специальности «Электрооборудование автомобилей и тракторов», «Автоматизированные электроприводы» : в 3 ч. / С. В. Болотов, Ф. М. Трухачев, В. Ф. Гоголинский. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2011. – Ч. 3. – 45 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Simonchik, L. V. Solitary model of the charge particle transport in the collisionless plasma / L. V. Simonchik, F. M. Truhachev // Problems of atomic science and technology. Series: Plasma Physics (13). – 2007. – № 1. – P. 49–51.
- Suppression and feedback control of anomalous induced backscattering by pump-frequency modulation / V. I. Arkhipenko [et al.] // Phys. Rev. Letter. – 2008. – Vol. 101. – P. 175004-1–175004-4. [соавт.]
- Resonant suppression and feedback control of anomalous induced backscattering by the pump frequency modulation / V. I. Arkhipenko [et al.] // Plasma physics control fusion. – 2009. – Vol. 51. – P. 125005–125019. [соавт.]
- Filatova, I. I. Study of the Process of Dust Grain Discharging in the Afterglow of an RF Discharge / I. I. Filatova, F. M. Trukhachev, N. I. Chubrik // Plasma Physics Reports. – 2011. – Vol. 37. – № 12. – P. 1042–1046.

УРБАНОВИЧ Михаил Иванович



Родился 1 апреля 1928 г. в п. Кожушки Слуцкого района Минской области. В 1953 г. окончил с отличием Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина по специальности «Математика». Работал на кафедре математического анализа, информатики и вычислительной техники Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова с 1962 по 2003 г.

В 1953–1955 гг. учился в аспирантуре БГУ. Защитил диссертацию по теме «К теории матриц Коши систем линейных обыкновенных дифференциальных уравнений». Кандидат физико-математических наук (1974). Доцент (1978).

Преподавал дисциплины: «Дифференциальные уравнения», «Математический анализ», «Теория функций действительной переменной», «Теория функций комплексной переменной».

Сфера научных интересов: дифференциальные уравнения.

Участник 10 научных конференций.

Автор 35 научных публикаций, 10 методических пособий в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебные пособия с грифом Государственного комитета СССР по народному образованию:

- Урбанович, М. И. Функции $\sin x$, $\cos x$, e^x как решения некоторых задач Коши / М. И. Урбанович // Элементарные функции : учебное пособие / Б. М. Архипов, А. А. Мазаник, Г. Н. Петровский, М. И. Урбанович. – Минск : Высшая школа, 1991. – Гл. 3. – С. 67–79. **[Рекомендовано Государственным комитетом СССР по народному образованию в качестве учебного пособия для студентов физико-математических специальностей педагогических институтов]**

Другие учебные пособия, пособия:

- Предел функции // Математический анализ : пособие : в 4 ч. / Н. П. Морозов, С. М. Гольдштейн, С. Д. Демиденкова, М. И. Урбанович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. – Ч. 1 : Введение в математический анализ. – Гл. 5. – С. 96–145.
- Производная // Математический анализ : учебное пособие : в 4 ч. / Н. П. Морозов, С. М. Гольдштейн, С. Д. Демиденкова, М. И. Урбанович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. – Ч. 2 : Дифференциальное исчисление. – Гл. 1. – С. 3–51.
- Определенный интеграл // Математический анализ : учебное пособие : в 4 ч. / Н. П. Морозов, С. М. Гольдштейн, С. Д. Демиденкова, М. И. Урбанович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – Ч. 3 : Интегральное исчисление. – Гл. 2. – С. 51–86.
- Знакопеременные числовые ряды // Математический анализ : пособие : в 4 ч. / Н. П. Морозов, С. М. Гольдштейн, С. Д. Демиденкова, М. И. Урбанович. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – Ч. 4 : Ряды. Гл. 3. – С. 65–89.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Урбанович, М. И. О матрице Грина для одного класса линейных двухточечных краевых задач / М. И. Урбанович // Дифференциальные уравнения. – 1966. – Т. 2. – № 8. – С. 1043–1051.
- Урбанович, М. И. О матрице Коши линейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений / М. И. Урбанович // Дифференциальные уравнения. – 1970. – Т. 6. – № 2. – С. 320–327.
- Урбанович, М. И. К теории матриц Коши линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений / М. И. Урбанович // Весці АН БССР. Сер., Фізіка-матэматычных навук. – 1970. – № 1. – С. 63–69.

- Урбанович, М. И. Некоторые вопросы теории матриц Коши линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений / М. И. Урбанович // Весці АН БССР. Сер., Фізіка-матэматычных навук. – 1970. – № 5. – С. 58–62.
- Урбанович, М. И. К теории матриц Грина двухточечных краевых задач для систем линейных обыкновенных дифференциальных уравнений / М. И. Урбанович // Весці АН БССР. Сер., Фізіка-матэматычных навук. – 1972. – № 1. – С. 38–41.
- Урбанович, М. И. Об асимптотической устойчивости одной системы дифференциальных уравнений / Б. М. Архипов, М. И. Урбанович // Весці АН БССР. Сер., Фізіка-матэматычных навук. – 1983. – № 4. – С. 24–27.

ЧЕБОТАРЕВСКАЯ Тамара Матвеевна



Родилась 18 апреля 1950 г. в д. Барсуки Быховского района Могилевской области. В 1972 г. окончила физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Физика и математика». С 1980 г. работает на кафедре методики преподавания математики МГПИ (с 1997 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – ассистентом (1980–1991), старшим преподавателем (1991–1993). С 1993 г. – доцент кафедры методики преподавания математики.

В 1988 г. окончила аспирантуру МГПИ им. А. А. Горького по специальности «Методика преподавания математики» (заочная форма обучения). В 1988 г. в МГПИ им. А. А. Горького защитила кандидатскую диссертацию «Обучающие игры в процессе обучения математике в начальной школе» (научный руководитель – доктор педагогических наук А. А. Столяр). Кандидат педагогических наук (1989). Доцент (1994).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика преподавания математики».

Сфера научных интересов: научно-методическое обеспечение реформирования обучения математике в начальной школе.

Награждена Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (1998); Дипломом II степени по итогам республиканского конкурса «Падручнік 2000 года для агульнаадукацыйнай школы»; Почетной Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2003).

Участник более 25 научных конференций, из них 3 международных.

Автор более 240 научных и учебно-методических публикаций, из них более 200 – в соавторстве.

Участник более 25 научных конференций, из них 3 международных.

Автор более 240 научных и учебно-методических публикаций, из них более 200 – в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебники с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Математика : 2 класс : учебник для начальной школы / Н. И. Касабуцкий, А. Т. Катасонова, А. А. Столяр, Т. М. Чеботаревская ; под ред. А. А. Столяра. – Минск : Народная асвета, 1993. – 160 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Математика : 4 класс : учебник для начальной школы / В. Л. Дрозд [и др.]. – Минск : Народная асвета, 1995. – 240 с. [соавт.] **[Утверждено Министерством образования и науки Республики Беларусь]**
- Матэматыка : 1 клас : падручнік для агульнаадукацыйных школ з беларускай мовай навучання / М. І. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, Т. М. Чабатарэўская. – Мінск : Народная асвета, 1998. – 192 с. **[Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**

- Матэматыка : падручнік для 2 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская [і інш.]. – Мінск : Народная асвета, 2000. – Ч. 1. – 286 с. [**Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь**]
 - Матэматыка : падручнік для 3 класа агульнаадукацыйных школ з беларускай мовай навучання / Т. М. Чабатарэўская [і інш.]. – Мінск : Народная асвета, 2001. – 333 с. [**Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь**]
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : учебник для 2 класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. Л. Дрозд, А. А. Столяр. – Минск : Народная асвета, 2006. – Ч. 1. – 127 с. [**Утверждено Министерством образования Республики Беларусь**]
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : учебник для 2 класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. Л. Дрозд, А. А. Столяр. – Минск : Народная асвета, 2006. – Ч. 2. – 127 с. [**Утверждено Министерством образования Республики Беларусь**]
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. Л. Дрозд, А. А. Столяр. – Минск : Народная асвета, 2007. – Ч. 1. – 143 с. [**Утверждено Министерством образования Республики Беларусь**]
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. Л. Дрозд, А. А. Столяр. – Минск : Народная асвета, 2007. – Ч. 2. – 134 с. [**Утверждено Министерством образования Республики Беларусь**]
 - Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : падручнік для 4 класа агульнаадукацыйных школ з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, У. Л. Дрозд, А. А. Столяр. – 3-е выд., перапрац. – Мінск : Народная асвета, 2008. – Ч. 1. – 134 с. [**Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь**]
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. Л. Дрозд, А. А. Столяр. – 3-е изд., перераб. – Минск : Народная асвета, 2008. – Ч. 1. – 134 с. [**Утверждено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь и СССР:**
- Методика начального обучения математике : учебное пособие для педагогических институтов / В. Л. Дрозд [и др.]: под общ. ред. А. А. Столяра, В. Л. Дрозда. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 254 с. [**Допущено Министерством образования СССР в качестве учебного пособия для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности «Педагогика и методика начального обучения»**]
 - Математика : 1 класс : учебное пособие : в 4 ч. / Н. И. Касабуцкий, А. Т. Катасонова, А. А. Столяр, Т. М. Чеботаревская ; под ред. А. А. Столяра. – Минск : Народная асвета, 1992. – Ч. 1. – 32 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
 - Математика : 1 класс : учебное пособие : в 4 ч. / Н. И. Касабуцкий, А. Т. Катасонова, А. А. Столяр, Т. М. Чеботаревская ; под ред. А. А. Столяра. – Минск : Народная асвета, 1992. – Ч. 2. – 40 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
 - Матэматыка : 1 клас : вучэбны дапаможнік : у 4 ч. / М. І. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. – Мінск : Народная асвета, 1992. – Ч. 3. – 40 с. [**Допущено Министерством адукацыі Рэспублікі Беларусь**]
 - Матэматыка : 1 клас : вучэбны дапаможнік : у 4 ч. / М. І. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. – Мінск : Народная асвета, 1992. – Ч. 4. – 40 с. [**Допущено Министерством адукацыі Рэспублікі Беларусь**]
 - Матэматыка : 1 клас : вучэбны дапаможнік : у 4 ч. / М. І. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. – Мінск : Народная асвета, 1993. – Ч. 2. – 40 с. [**Допущено Министерством адукацыі Рэспублікі Беларусь**]
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь : учебное пособие для 1 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : НИО, 2011. – Ч. 1. – 56 с. : ил. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь : учебное пособие для 1 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : НИО, 2011. – Ч. 2. – 72 с. : ил. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
 - Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : рабочы сшытак : вучэбны дапаможнік для 1 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева. – Мінск : НІА, 2011. – Ч. 1. – 56 с. : іл. [**Допущено Министерством адукацыі Рэспублікі Беларусь**]
 - Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : рабочы сшытак : вучэбны дапаможнік для 1 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева. – Мінск : НІА, 2011. – Ч. 2. – 72 с. : іл. [**Допущено Министерством адукацыі Рэспублікі Беларусь**]
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : учебное пособие для 1 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : НИО, 2011. – Ч. 1. – 104 с. : ил. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : учебное пособие для 1 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : НИО, 2011. – Ч. 2. – 144 с. : ил. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
 - Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 1 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева. – Мінск : НІА, 2011. – Ч. 1. – 104 с. : іл. [**Допущено Министерством адукацыі Рэспублікі Беларусь**]
 - Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 1 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева. – Мінск : НІА, 2011. – Ч. 2. – 144 с. : іл. [**Допущено Министерством адукацыі Рэспублікі Беларусь**]
- Учебные издания с грифом Национального института образования и другими грифами:**
- Матэматыка ў 1 класе : кніга для настаўніка / М. І. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. – Мінск : Народная асвета, 1992. – 104 с. [**Рэкамендавана Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь**]
 - Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка ў 3 класе : вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў / Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева. – Мінск : Народная асвета, 2000. – 255 с. [**Рэкамендавана Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь**]

- Чеботаревская, Т. М. Простые задачи : пособие для учителей / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : ИВЦ Минфина, 2002. – 75 с. **[Рекомендовано учреждением «Научно-методический центр учебной книги и средств обучения» Министерства образования Республики Беларусь]**
 - Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка ў падрыхтоўчым класе : дапаможнік для настаўнікаў пачатковых класаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай навучання / Т. М. Чабатарэўская. – Мінск : Народная асвета, 2003. – 176 с. **[Рэкамендавана Цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Нацыянальнага інстытута адукацыі]**
 - Чеботаревская, Т. М. Математика во 2 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : Народная асвета, 2006. – 192 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
 - Чеботаревская, Т. М. Математика в 3 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : Народная асвета, 2007. – 254 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
 - Чеботаревская Т. М. Математика в 4 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Народная асвета, 2008. – 224 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь № 1 : пособие для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева ; перевод с белорус. яз. Н. А. Василенко. – 3-е изд. – Минск : Народная асвета, 2008. – 63 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь № 2 : пособие для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева ; перевод с белорус. яз. Н. А. Василенко. – 2-е изд. – Минск : Народная асвета, 2008. – 63 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : 3 класс : рабочая тетрадь № 1 : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Народная асвета, 2009. – 71 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : 3 класс : рабочая тетрадь № 2 : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Народная асвета, 2009. – 56 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : 4 класс : рабочая тетрадь № 1 : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Народная асвета, 2009. – 72 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
 - Чеботаревская, Т. М. Математика : 4 класс : рабочая тетрадь № 2 : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Народная асвета, 2009. – 64 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
 - Чеботаревская, Т. М. Математика / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева // Начальная школа : 1 класс : примерное календарно-тематическое планирование : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / В. И. Тиринова. Минск : Аверсэв, 2011. – С. 198–211. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
 - Чеботаревская, Т. М. Математика в 1 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : Аверсэв, 2011. – 172 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Другие пособия:**
- Чеботаревская, Т. М. Развивающие математические задачи для младших школьников / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – 116 с.
 - Чеботаревская, Т. М. Занимательные задачи по математике для младших школьников : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Мозырь : Белый ветер, 2002. – Ч. 1. – 128 с.
 - Чеботаревская, Т. М. Занимательные задачи по математике для младших школьников : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Мозырь : Белый ветер, 2002. – Ч. 2. – 128 с.
 - Чеботаревская, Т. М. Разноуровневые тематические задания по математике : 2 класс : пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2004. – 112 с. – (Рабочие тетради).
 - Чеботаревская, Т. М. Разноуровневые тематические задания по математике : 3 класс : пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2004. – 112 с. – (Рабочие тетради).
 - Чеботаревская, Т. М. Разноуровневые тематические задания по математике : 4 класс : пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2004. – 112 с. – (Рабочие тетради).
 - Тесты по математике : 2 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, обеспе-

чивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2005. – 128 с.

- Тесты по математике : 3 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2005. – 128 с.
- Тесты по математике : 4 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2005. – 128 с.
- Задачи со звездочкой / Л. А. Бондарева [и др.]. – Минск : Конкурс, 2006. – 160 с. [соавт.].
- Чеботаревская Т. М. Текстовые задачи по математике : 2 класс : пособие для учителей, обеспечивающих получение общего среднего образования с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2006. – 112 с.
- Чеботаревская Т. М. Текстовые задачи по математике : 3 класс : пособие для учителей, обеспечивающих получение общего среднего образования с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2007. – 112 с.
- Чеботаревская Т. М. Текстовые задачи по математике : 4 класс : пособие для учителей, обеспечивающих получение общ. сред. образование с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2007. – 96 с.
- 1320 задач и примеров по математике для начальных классов / авт.-сост.: В. В. Николаева, Т. М. Чеботаревская. – Минск : Юнипресс, 2009. – 272 с.
- Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по математике : 2 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2010. – 128 с. – (Рабочие тетради).
- Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по математике : 3 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2010. – 128 с. – (Рабочие тетради).
- Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по математике : 4 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2010. – 128 с. – (Рабочие тетради).
- Чеботаревская, Т. М. Тесты по математике : 4 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2010. – 80 с. (Рабочая тетрадь).
- Чеботаревская, Т. М. Тесты по математике : 2 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2010. – 128 с. – (Рабочие тетради).
- Чеботаревская, Т. М. Тесты по математике : 3 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. – Минск : Юнипресс, 2010. – 128 с. – (Рабочие тетради).

Учебно-методические издания:

- Контрольные и самостоятельные работы по математике : 1–3 классы / авт.-сост. Т. М. Чеботарев-

кая, В. В. Николаева. – Минск : Юнипресс, 2000. – 288 с.

- Сборник правил, таблиц, примеров по математике для начальных классов / авт.-сост. Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. – Минск : Юнипресс, 2001. – 112 с. – (Все для школы).
- Чеботаревская, Т. М. Таблицы и опорные схемы по математике для начальных классов / Т. М. Чеботаревская. – Минск : Юнипресс, 2002. – 302 с. – (Обучение и развитие).
- Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : прыкладнае планаванне : урокі ў 2 класе / Т. М. Чабатарэўская, Н. Л. Кавалеўская. – Мінск : Пачатковая школа, 2005. – С. 61–97.
- Чеботаревская Т. М. Игра как метод обучения // Игровая деятельность в процессе обучения учащихся в 1 классе : методические рекомендации для учителей / под ред. М. Б. Антиповой. – Минск : Пачатковая школа, 2005. – С. 80–102.
- Чеботаревская, Т. М. Математика : примерное планирование : уроки в 3 классе Т. М. Чеботаревская, Н. Л. Ковалевская. – Минск : Пачатковая школа, 2005. – 56 с.

Статьи в журналах:

- Чеботаревская, Т. М. Формирование конструктивных и измерительных умений у младших школьников / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева // Пачатковая школа. – 2011. – № 6. – С. 15–20.
- Чабатарэўская, Т. М. Методыка работы над састаўнымі задачамі ў 3 класе / Т. М. Чабатарэўская, С. П. Чумакова // Пачатковая школа, 1998. – № 4. – С. 16–19.
- Катасонава, А. Т. Навучанне матэматыцы ў падрыхтоўчым класе / А. Т. Катасонава, Т. М. Чабатарэўская // Пачатковая школа. – 1998. – № 7. – С. 5–11.
- Катасонава, А. Т. Навучанне матэматыцы ў падрыхтоўчым класе / А. Т. Катасонава, Т. М. Чабатарэўская // Пачатковая школа. – 1998. – № 11. – С. 13–17.
- Чабатарэўская, Т. М. Матэматычныя выразы / Т. М. Чабатарэўская // Пачатковае навучанне : сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2001. – № 6. – С. 69–78.
- Чабатарэўская, Т. М. Праграма па матэматыцы / Т. М. Чабатарэўская, А. А. Столяр, У. Л. Дрозд // Пачатковая школа. – 2003. – № 4. – С. 2–5.
- Чабатарэўская, Т. М. Прыкладныя кантрольныя работы : матэматыка : для школ з беларускай і рускай мовамі навучання // Пачатковая школа. – 2003. – № 4. – С. 6–9.
- Чабатарэўская, Т. М. Ураўненні і няроўнасці ў пачатковым курсе навучання // Пачатковае навучанне. – 2004. – № 1. – С. 30–37.

ЧЕБОТАРЕВСКИЙ Андрей Борисович



Родился 10 сентября 1978 г. в г. Могилеве. В 2000 г. окончил физико-математический факультет Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и информатика». С 2000 г. работал на кафедре алгебры и геометрии МГУ им. А. А. Кулешова – ассистентом (2000–2006), старшим преподавателем (2006–2009). Ушел из жизни в 2009 г.

В 2004 г. окончил аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (математика)». В 2005 г. в МГУ им. А. А. Кулешова защитил кандидатскую диссертацию «Содержательные и процессуальные особенности обучения математике в V–VI классах 12-летней школы» (научный руководитель – доктор педагогических наук А. М. Радьков). Кандидат педагогических наук (2005).

Преподавал дисциплины: «Алгебра и теория чисел», «Геометрия».

Сфера научных интересов: групповые свойства дифференциальных уравнений; научно-методическое обеспечение реформирования обучения математике в средней школе.

Участник 10 научных конференций, из них 2 международных.

Автор 12 научных статей и 24 учебно-методических публикаций, из них 24 – в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Пособия:

- Тематический контроль по математике : 5–6 класс : пособие для учителей / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2001. – 36 с.
- Тематический контроль по алгебре и геометрии для 7 класса : пособие для учителя / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2001. – 40 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре и геометрии для 8 класса : пособие для учителя / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – 44 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре и геометрии : 9 класс : пособие для учителя / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – 37 с.

Учебно-методические издания:

- Тематический контроль по математике для 5 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2001. – Ч. 1. – 40 с. [соавт.]
- Тематический контроль по математике для 5 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2001. – Ч. 2. – 52 с. [соавт.]
- Тематический контроль по математике для 6 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2001. – Ч. 1. – 40 с. [соавт.]
- Тематический контроль по математике для 6 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2001. – Ч. 2. – 36 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2001. – Ч. 1. – 52 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2001. – Ч. 2. – 40 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2001. – Ч. 1. – 44 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2001. – Ч. 2. – 36 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 1. – 36 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 2. – 32 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 1. – 40 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 2. – 28 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 9 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2003. – Ч. 1. – 44 с. [соавт.]
- Тематический контроль по математике для 4 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2003. – Ч. 2. – 60 с. [соавт.]
- Тематический контроль по математике : 4 класс : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2003. – 28 с. [соавт.]

- Тематический контроль по алгебре для 9 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 21 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 9 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 32 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 9 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 36 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 34 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 42 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 27 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 22 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре : 11–12 классы : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – 37 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 26 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 26 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 34 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 31 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 11–12 классы : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – 34 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 7 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 32 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 7 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 28 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре и геометрии : 7 класс : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – 40 с. [соавт.]
- Чеботаревский, А. Б. Индивидуальные задания по алгебре и теории чисел : сборник заданий / А. Б. Чеботаревский. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 32 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Чеботаревский, А. Б. Текстовые задачи – цель и средство обучения математике в IV–V классах / А. Б. Чеботаревский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 4. – С. 213–221.
- Чеботаревский, А. Б. Содержательные и процессуальные аспекты в изучении дробей / А. Б. Чеботаревский // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2004. – № 3. – С. 3–10.
- Чеботаревский, А. Б. К изучению пропорций и процентов / А. Б. Чеботаревский // Народная асвета. – 2004. – № 8. – С. 68–71.
- Чеботаревский, А. Б. Неравенства и оценки в нестандартных задачах // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2009. – № 5. – С. 54–60.
- Чеботаревский, А. Б. Обучение математике в V–VI классах: задачи и сверхзадачи / А. Б. Чеботаревский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 2–3. – С. 258–266.

ЧЕБОТАРЕВСКИЙ Борис Дмитриевич



Родился 19 июня 1950 г. в д. Чашники Горецкого района Могилевской области. В 1971 г. окончил физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института по специальности «Математика и физика». С 1976 г. работает на кафедре алгебры и геометрии МГПИ (с 1978 г. – МГУ) им. А. А. Кулешова – старшим преподавателем (1976–1985), доцентом (1985–2002), заведующим кафедрой (2002–2010), профессором кафедры (с 2010 г.). С 2012 – профессор кафедры алгебры, математического анализа и дифференциальных уравнений.

В 1976 г. окончил аспирантуру БГУ им. В. И. Ленина по специальности «Геометрия и топология». В 1978 г. в БГУ им. В. И. Ленина защитил кандидатскую диссертацию «Группы Ли автоморфизмов дифференциальных уравнений на многообразиях» (научный руководитель – доктор физико-математических наук В. И. Ведерников). Кандидат физико-математических наук (1978). Доцент (1986).

Основные преподаваемые дисциплины: «Геометрия», «Алгебра и теория чисел».

Сфера научных интересов: групповые свойства дифференциальных уравнений; научно-методическое обеспечение реформирования обучения математике в средней школе.

Награжден Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (1993), Почетными Грамотами Министерства образования Республики Беларусь (1998, 2009), нагрудным знаком «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» (2003).

Участник более 30 научных конференций.

Автор более 200 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебники с грифом Министерства образования Республики Беларусь:

- Латоцін, Л. А. Матэматыка : падручнік для 5 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2002. – 368 с. [**Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь**]
- Латотин, Л. А. Математика : учебник для 5 класса общеобразовательной школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2002. – 367 с. [**Утверждено Министерством образования Республики Беларусь**]

Учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь и Министерства просвещения СССР:

- Практические занятия по алгебре и теории чисел / М. П. Лельчук, И. И. Полевченко, А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 302 с. [**Допущено Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для студентов физико-математических факультетов педагогических институтов**]
- Радзькоў, А.М. Алгебра і тэорыя лікаў : Асноўныя паняцці: вучэбны дапаможнік для студэнтаў фізіка-матэматычных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў / А. М. Радзькоў, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : НМЦэнтр, 1998. – 104 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов физико-математических специальностей педагогических институтов**]
- Радзькоў, А.М. Алгебра і тэорыя лікаў : Асноўныя паняцці: вучэбны дапаможнік для студэнтаў фізіка-матэматычных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў / А. М. Радзькоў, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : НМЦэнтр, 1998. – 104 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов физико-математических специальностей педагогических институтов**]

рэўскі. – Мінск : НМЦэнтр, 1998. – 104 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов физико-математических специальностей высших учебных заведений**]

- Латоцін, Л. А. Матэматыка – 5 / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 1996. – 477 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Латотин, Л. А. Математика – 5 / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 1996. – 471 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Латоцін, Л. А. Матэматыка – 6 / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 1997. – 495 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Латотин, Л. А. Математика – 6 / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 1997. – 495 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 4 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2001. – 317 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для 4 класса общеобразовательной школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2001. – 318 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : вучэбны дапаможнік для 4 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2001. – 320 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учебное пособие для 4 класса общеобразовательной школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2001. – 320 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : вучэбны дапаможнік для 5 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2002. – 240 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учебное пособие для 5 класса общеобразовательной школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2002. – 240 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 6 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2003. – 334 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для 6 класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2003. – 334 с. [**Допущено Министерством образования Республики Беларусь**]
- Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 7 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – 2-е выд. – Мінск :

- кай мовай навучання : у 2 ч. / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – 3-е выд., перапрац. – Мінск : Народная асвета, 2009. – Ч. 1. – 157 с. **[Допушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Латотин Л. А. Математика : учебное пособие для 5 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения : в 2 ч. / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Д. А. Карпикова. – 3-е изд., перераб. – Минск : Народная асвета, 2009. – Ч. 1. – 157 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 5 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – 3-е выд., перапрац. – Мінск : Народная асвета, 2009. – Ч. 2. – 159 с. **[Допушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Латотин Л. А. Математика : учебное пособие для 5 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения : в 2 ч. / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Д. А. Карпикова. – 3-е изд., перераб. – Минск : Народная асвета, 2009. – Ч. 2. – 159 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 7 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – 3-е выд., перапрац. – Мінск : Народная асвета, 2009. – 367 с. **[Допушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Латотин Л. А. Математика : учебное пособие для 7 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Д. А. Карпикова. – 3-е изд., перераб. – Минск : Народная асвета, 2009. – 367 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 6 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – 3-е выд., перапрац. – Мінск : Народная асвета, 2010. – 327 с. **[Допушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Латотин Л. А. Математика : учебное пособие для 6 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – 3-е изд., перераб. – Минск : Народная асвета, 2010. – 327 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 8 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – 3-е выд., перапрац. – Мінск : Народная асвета, 2010. – 399 с. **[Допушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Латотин Л. А. Математика : учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Д. А. Карпикова. – 3-е изд., перераб. – Минск : Народная асвета, 2010. – 399 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Латотин Л. А. Сборник задач по математике : учебное пособие для 5 класса общеобразовательных учреждений общ. сред. образования с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – 248 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : вучэбны дапаможнік для 5 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі; пер. з рус. мовы Д. А. Карпікава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – 248 с. **[Допушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Латотин Л. А. Сборник задач по математике : учебное пособие для 6 класса общеобразовательных учреждений общ. сред. образования с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – 264 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : вучэбны дапаможнік для 6 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі; пер. з рус. мовы Д. А. Карпікава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – 264 с. **[Допушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Латотин Л. А. Сборник задач по математике : учебное пособие для 7 класса общеобразовательных учреждений общ. сред. образования с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – 336 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : вучэбны дапаможнік для 7 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі; пер. з рус. мовы Д. А. Карпікава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – 336 с. **[Допушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Латотин Л. А. Сборник задач по математике : учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учреждений общ. сред. образования с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Нар. асвета, 2012. – 205 с. **[Допущено Министерством образования Республики Беларусь]**
 - Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : вучэбны дапаможнік для 8 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі; пер. з рус. мовы Д. А. Карпікава. – Мінск : Нар. асвета, 2012. – 205 с. **[Допушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Учебные издания с грифом Национального института образования и другими грифами:**
- Латоцін, Л. А. Матэматыка : 5-ы кл. : Эксперым. падруч. для шк. з бел. мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Рэд. часоп. «Адукацыя і выхаванне», 1998. – 399 с. **[Рэкамендавана вучоным саветам Нацыянальнага інстытута адукацыі]**
 - Латотин Л. А. Математика : 5-й кл. : Экспериментальный учебник для школ с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 1998. – 407 с. **[Рэкамендавана вучоным саветам Нацыянальнага інстытута адукацыі]**
 - Батурын, С. Б. Дыдактычныя матэрыялы па матэматыцы : 4 клас : дапаможнік для настаўнікаў / С. Б. Батурын, Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2002. – 136 с. **[Рэкамендавана Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Латотин Л. А. Математика : 5-й кл. : Экспериментальный учебник для школ с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 1998. – 407 с. **[Рэкамендавана вучоным саветам Нацыянальнага інстытута адукацыі]**
 - Латотин Л. А. Матэматыка ў 4 класе : вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Мінск : Народная асвета, 2002. – 224 с. **[Рэкамендавана Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
 - Латотин Л. А. Математика в 7 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2004. – 192 с. **[Рэкамендавана Цэнтрам учебнай кнігі і сродкаў навучання Нацыянальнага інстытута адукацыі]**
 - Латотин Л. А. Дидактические материалы по математике : 7-й кл. : пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Нар. асвета, 2004. – 224 с. **[Рэкамендавана Цэнтрам]**

учебной книги и средств обучения Национального института образования]

- Латотин, Л. А. Математика в 5 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – 3-е изд. – Минск : Народная асвета, 2005. – 238 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Латотин, Л. А. Математика в 6 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – 3-е изд. – Минск : Народная асвета, 2005. – 207 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Латотин, Л. А. Математика в 8 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – 3-е изд. – Минск : Народная асвета, 2005. – 190 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Кравец, Е. В. Тесты по математике: 5-й кл. : Пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Е. В. Кравец, А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. – Мн.: ЧУП "Изд-во Юнипресс", 2005. – 160 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Латотин, Л. А. Дидактические материалы по математике: 8-й кл. : пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л.А.Латотин, И. И. Ситкевич, Б.Д.Чеботаревский. – Минск: Нар. асвета, 2006. – 167 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Латотин, Л. А. Дидактические материалы по математике: 9-й кл. : пособие для учителей общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, В. С. Кузьменко, Б. Д. Чеботаревский. – Минск: Нар. асвета, 2007. – 142 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Латотин, Л. А. Математика в 5 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – 4-е изд. – Минск : Народная асвета, 2010. – 264 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Латотин, Л. А. Математика в 7 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – 3-е изд., перераб. – Минск : Народная асвета, 2010. – 224 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Латотин, Л. А. Математика в 6 классе : учебно-методическое пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Лато-

тин, Б. Д. Чеботаревский. – 5-е изд., перераб. – Минск : Народная асвета, 2005. – 215 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**

- Латотин, Л. А. Дидактические материалы по математике: 6-й кл. : пособие для учителей общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – 4-е изд. – Минск : Нар. асвета, 2007. – 208 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**
- Батурин, С.Б. Дидактические материалы по математике: 5-й кл. : пособие для учителей общеобразоват. Учреждений с рус. яз. обучения / С.Б.Батурин, Л.А.Латотин, Б.Д.Чеботаревский. – 5-е изд., перераб. – Минск : Нар. Асвета, 2009. – 152 с. **[Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]**

Учебные программы с грифом Министерства образования:

- Программа по математике для подготовительного и I–XI классов / О. И. Тавгень [и др.] // Матэматыка : праблемы выкладання. – 1998. – № 1. – С. 3–22. [соавт.] **[Утверждено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Матэматыка : эксперыментальная праграма для 7 класа агульнаадукацыйнай школы / А. І. Таўгень [і інш.]. – Мінск : НІА, 2000. – 8 с. [суаўт.] **[Зацвержана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы : матэматыка : IV–VI / А. І. Таўгень [і інш.] // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2001. – № 3. – С. 20–48. [суаўт.] **[Зацвержана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Программы средней образовательной школы : математика : IV–VI классы / О. И. Тавгень [и др.]. – Минск : НМЦэнтр, 2001. – 32 с. [соавт.] **[Утверждено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Программы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы : матэматыка : IV–VI классы / А. І. Таўгень [і інш.]. – Мінск : НМЦэнтр, 2001. – 32 с. [суаўт.] **[Зацвержана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання : матэматыка : V–X класы / А. І. Таўгень [і інш.]. – Мінск : НІА, 2004. – 120 с. [суаўт.] **[Зацвержана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Программы для учреждений, которые обеспечивают получение общего среднего образования с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения : математика : V–X класс / О. И. Тавгень [и др.]. – Минск : НИО, 2004. – 121 с. [соавт.] **[Утверждено Министерством образования Республики Беларусь]**
- Вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання : матэматыка : V–X класы, базавы і павышаны ўзроўні / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск : НІА ; Аверсэв, 2007. – 72 с. [суаўт.] **[Зацвержана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**
- Вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання : матэматыка : XI–XII класы, базавы і павышаны, паглыблены ўзроўні / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск : Народная асвета, 2007. – 40 с. [суаўт.] **[Зацвержана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]**

- Учебная программа для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения : математика : V–XI классы / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Минск : НІО, 2009. – 56 с. [саавт.] **[Утверждено Министерством образования Республики Беларусь]**

Другие учебные пособия:

- Дужин, С. В. От орнаментов до дифференциальных уравнений : популярное введение в теорию групп преобразований / С. В. Дужин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 253 с.
- Радьков, А. М. Математика : в помощь поступающим в педагогические институты Республики Беларусь / А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – 44 с.
- Дужин, С. В. Группы преобразований в алгебре, геометрии и анализе : на японском языке / С. В. Дужин, Б. Д. Чеботаревский. – Springer-Verlag, 2000. – 230 с.
- Duzhin, S. V. Transformation groups for beginners / S. V. Duzhin, B. D. Chebotarevsky. – AMS, 2004. – 246 p.
- Латоцін, Л. А. Матэматыка : дыдактычныя матэрыялы для вучняў 5 класа эксперыментальных школ / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі, С. Б. Батурын. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 1998. – 319 с.
- Латотин, Л. А. Математика : дидактические материалы для учащихся 5 класса экспериментальных школ / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский, С. Б. Батурын. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 1998. – 319 с.
- Батурын, С. Б. Дидактические материалы по математике для 5 класса / С. Б. Батурын, Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 1998. – 111 с.
- Латотин Л. А. Математика – 6 : экспериментальный учебник для школ с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 1999. – 371 с.
- Латоцін, Л. А. Матэматыка – 6 : эксперыментальны падручнік для школ з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 1999. – 371 с.
- Латоцін, Л. А. Матэматыка – 6 : дыдактычныя матэрыялы для вучняў / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Минск : НІА, 1999. – 344 с.
- Латотин, Л. А. Математика – 6 : дидактические материалы для учащихся экспериментальных школ / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 1999. – 344 с.
- Латоцін, Л. А. Матэматыка : 7 клас : эксперыментальны падручнік для школ з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2000. – 236 с.
- Латотин, Л. А. Математика : 7 класс : экспериментальный учебник для школ с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2000. – 240 с.
- Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы для 7 класа : вучэбны дапаможнік для вучняў эксперыментальных школ з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2000. – 240 с.
- Латотин, Л. А. Сборник задач по математике для 7 класса : учебное пособие для учеников экспериментальных школ с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2000. – 232 с.
- Латоцін, Л. А. Матэматыка : дыдактычныя матэрыялы для вучняў 7 класа эксперыментальных школ з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2000. – 218 с.
- Латотин, Л. А. Математика : дидактические материалы для учеников 7 класса экспериментальной школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2000. – 218 с.

- Тетрадь по математике : 5 класс : 1 полугодие : пособие для учащихся общеобразовательных школ / Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Юнипресс, 2004. – 128 с.
- Латотин, Л. А. Тетрадь по математике : 5 класс : 2 полугодие : пособие для учащихся общеобразовательных школ / Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Юнипресс, 2004. – 112 с.

Учебно-методические издания:

- Латотин, Л. А. Решаем нестандартные задачи : 5 класс / Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2005. – 143 с.
- Тематический контроль по математике : 5 класс : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 40 с. [саавт.]
- Тематический контроль по математике : 5 класс : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 2. – 52 с. [саавт.]
- Тематический контроль по математике для 6 класса : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 40 с. [саавт.]
- Тематический контроль по математике для 6 класса : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 2. – 36 с. [саавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 52 с. [саавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 2. – 40 с. [саавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 44 с. [саавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 7 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый ветер, 2001. – Ч. 1. – 36 с. [саавт.]
- Латоцін, Л. А. Матэматыка ў 4 класе : вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Минск : Народная асвета, 2002. – 224 с.
- Латотин Л. А. Математика в 4 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2002. – 238 с.
- Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 1. – 36 с. [саавт.]
- Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 2. – 32 с. [саавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 1. – 40 с. [саавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 8 класса : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 2. – 40 с. [саавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 9 класса : в 2 ч. / под общ. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 1. – 32 с. [саавт.]
- Тематический контроль по геометрии для 9 класса : в 2 ч. / под общ. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2002. – Ч. 2. – 36 с. [саавт.]
- Латоцін, Л. А. Матэматыка ў 5 класе : вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. – Минск : Народная асвета, 2002. – 199 с.
- Латотин, Л. А. Математика в 5 классе : учебно-методическое пособие для учителей / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. – Минск : Народная асвета, 2002. – 207 с.
- Тематический контроль по математике : 4 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2003. – Ч. 1. – 44 с. [саавт.]
- Тематический контроль по математике : 4 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2003. – Ч. 2. – 60 с. [саавт.]

- Тематический контроль по математике : 4 класс : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2003. – 26 с.
- Тематический контроль по алгебре : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 27 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 22 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 34 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 12 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 31 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 11–12 классы : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – 34 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре : 11–12 классы : методические рекомендации / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – 37 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 34 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 42 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 26 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 11 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 26 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре : 9 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 42 с. [соавт.]
- Тематический контроль по алгебре : 9 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 21 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 9 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 1. – 32 с. [соавт.]
- Тематический контроль по геометрии : 9 класс : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. – Мозырь : Белый Ветер, 2004. – Ч. 2. – 36 с. [соавт.]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Чеботаревский, Б. Д. Автоморфизмы дифференциальных уравнений / Б. Д. Чеботаревский // Вестник Белорусского университета. Сер. 1, Математика, физика, механика. – 1977. – № 3. – С. 72–73.
- Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэматыцы для V класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 1996. – Вып. 4. – С. 43–64.
- Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэматыцы для 6 класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 1998. – № 3. – С. 23–39.
- Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэматыцы для 6 класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 1998. – № 1. – С. 23–28.
- Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэматыцы для IV класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 1998. – № 1. – С. 23–28.
- Таўгень, А. І. Некаторыя пытанні рэфармавання матэматычнай адукацыі / А. І. Таўгень, Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2001. – № 1. – С. 3–14.
- Латоцін, Л. А. Аб выкладанні матэматыкі ў 4 класе дванаццацігадовай школы / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2001. – № 3. – С. 48–65.

- Латоцін, Л. А. Тэкставыя задачы ў IV класе / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2001. – № 4. – С. 3–19.
- Латоцін, Л. А. Аб выкладанні матэматыкі ў 4 класе дванаццацігадовай школы / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2001. – № 3. – С. 48–65.
- Канцэпцыя матэматычнай адукацыі ў дванаццацігадовай школе Рэспублікі Беларусь : праект / А. І. Таўгень [і інш.] // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2002. – № 3. – С. 12–21. [суаўт.]
- Латоцін, Л. А. Пра вучэбна-метадычны комплекс па матэматыцы для VI класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2003. – № 2. – С. 50–60.
- Латоцін, Л. А. Тэматычнае планаванне вучэбнага матэрыялу / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2003. – № 3. – С. 48–57.
- Латоцін, Л. А. Пра паняцце трапецыі / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2003. – № 4. – С. 65–75.
- Таўгень, А. І. Якім быць школьнаму падручніку матэматыкі / А. І. Таўгень, Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2004. – № 1. – С. 3–13.
- Латоцін, Л. А. Пра вучэбна-метадычны комплекс па матэматыцы для VIII класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2004. – № 3. – С. 25–34.
- Латоцін, Л. А. Пра вучэбна-метадычны комплекс па матэматыцы для IX класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. – 2005. – № 4. – С. 23–28.

Статті в збірниках наукових робіт:

- Чеботаревский, Б. Д. Категории дифференциальных уравнений / Б. Д. Чеботаревский // Дифференциальная геометрия многообразий фигур / Калининградский университет. – Калининград : Калининградский университет, 1979. – Вып. 10. – С. 148–154.
- Radkov, A. M. Training of mathematics teachers in continuous education system of Republic of Belarus / A. M. Radkov, E. V. Kravets, B. D. Chebotarevsky // Lifelong learning: theory and practice of continuous education: proceedings of international cooperation. – St.-Petersburg : Alter Ego, 2008. – V. 2. – P. 231–241.
- Чеботаревский, Б. Д. О проблеме качества математического образования в республике Беларусь / Б. Д. Чеботаревский // Проблемы качества образования в Белоруссии и России в контексте интеграционных процессов : сб. науч. трудов / сост. и ред. М. И. Вишневецкий, В. В. Мосолов. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2009. – Ч. 2. – С. 202–212.

Статті в журналах:

- Латоцін, Л. А. Пра месца і ролю матэматыкі ў вучэбным плане ў 5–6 класах / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Адукацыя і выхаванне. – 1997. – № 6. – С. 45–50.
- Латоцін, Л. А. Рэфармаванай школе – якасныя падручнікі / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Народная асвета. – 2004. – № 4. – С. 11–14
- Латоцін, Л. А. Рэфармаванай школе – якасныя падручнікі / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Народная асвета. – 2004. – № 5. – С. 9–2.

Родился 28 сентября 1947 г. в п. Есипово Воронежской области (Россия). В 1972 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Физика». С 1976 г. работал в МГПИ (МГУ – с 1997 г.) им. А. А. Кулешова старшим преподавателем кафедры физики (1976–1977), кафедры теоретической физики (1977–1984), доцентом кафедры теоретической физики (1984–1990), заведующим кафедрой теоретической физики (1990–2004), профессором кафедры экспериментальной и теоретической физики (2004–2010), заведующим кафедрой экспериментальной и теоретической физики (с 2010).



Член Совета университета, член редколлегии журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова».

В 1972 г. поступил и в 1975 г. окончил аспирантуру на кафедре «Квантовой теории» физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Теоретическая и математическая физика». В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию «Феноменологический анализ сильных взаимодействий Л-гиперона» (научный руководитель – кандидат физико-математических наук Н. Н. Колесников). Кандидат физико-математических наук (1976). Доцент (1981).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современные проблемы физики», «Квантовая механика», «Физика атома и атомных явлений», «Физика атомного ядра и элементарных частиц».

Сфера научных интересов: научно-методическое обеспечение преподавания общей и теоретической физики; физика гиперядер; оптические волноводы.

Исполнитель заданий ГППИ «Разработка тетраэдрических угловых отражателей с дифракционными и поляризационными свойствами простых апертур», ГПФИ «Оптика, электроника, информатика» (№ 89-2004) (2004–2005).

Руководил магистрантами (2009). Успешно защищена 1 магистерская диссертация. Подготовил 2 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ (2002, 2011).

Награжден Почетной грамотой Министерства Просвещения БССР (1982), нагрудным значком «Отличник образования Республики Беларусь» (1998), Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь (2003).

Координатор III Международной научно-практической конференции «Оптика неоднородных структур – 2011» (Могилев, 2011). Участник 15 научных конференций, в том числе 6 международных, из них 2 – зарубежных.

Автор 30 научных и учебно-методических публикаций (из них 12 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Курсы лекций:

- Чернов, С. М. Приближенные методы в квантовой механике : курс лекций / С. М. Чернов. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. – 92 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Чернов, С. М. Двойные гиперядра и ЛЛ-взаимодействие / С. М. Чернов [и др.] // Известия ВУЗов. Сер., Физика. – 1975. – № 10. – С. 33–38.
- Чернов, С. М. Обратная задача в теории гиперядер / С. М. Чернов [и др.] // Доклады АН СССР. – 1976. – Т. 228. – № 1. – С. 81–84.
- Чернов, С. М. Определение параметров круглых оптических волокон со ступенчатым профилем показателя преломления / С. М. Чернов [и др.] // Журнал прикладной спектроскопии. – 1982. – Т. 37. – Вып. 1. – С. 137–142.
- Чернов, С. М. Бистабильность при когерентном взаимодействии световых импульсов с тонкой нелинейной пленкой / С. М. Чернов [и др.] // Доклады АН Беларуси. – 1994. – Т. 38. – № 6. – С. 48–51.
- Чернов, С. М. Атомные модели и мезоатомы / С. М. Чернов [и др.] // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2003. – № 1(14). – С. 125–129.

Родился 25 октября 1950 г. в г. Могилеве. В 1972 г. окончил с отличием физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова по специальности «Математика и физика». С 2002 г. работал в МГУ им. А. А. Кулешова профессором кафедры общей физики (2002–2003), профессором кафедры экспериментальной и теоретической физики (2003–2006). Работает в Могилевском государственном университете продовольствия.



В 1978 г. поступил и в 1982 г. окончил заочную аспирантуру Института физики АН БССР по специальности «Квантовая электроника», защитил кандидатскую диссертацию по теме «Влияние нелинейности показателя преломления усиливающих сред на динамику излучения импульсных лазеров» (научный руководитель – академик А. М. Гончаренко). В 1998 г. защитил докторскую диссертацию «Динамика излучения в резонаторе с нелинейно-рефрактивной усиливающей средой». Кандидат физико-математических наук (1982). Доктор физико-математических наук (1998).

Преподавал дисциплины: «Информатика», «Общая физика», «Теоретическая физика».

Сфера научных интересов: нелинейная оптика и лазерная спектроскопия.

Исполнитель проектов БРФФИ Ф99 - 346 «Исследование переходных процессов при резонансном взаимодействии света с субмикронными слоями» (1999–2002) и Ф03-188 «Нелинейная волноводная спектроскопия тонких пленок» (2003–2005).

Руководил аспирантом Глазуновой (Тимощенко) Е. В. (2003–2006). В 2011 г. старший преподаватель кафедры экспериментальной и теоретической физики Тимощенко Е. В. защитила кандидатскую диссертацию «Динамика излучения, проходящего через планарную структуру из тонких резонансных слоев». Подготовил 4 призеров республиканских конкурсов студенческих научных работ (2002–2005).

Участник 13 научных конференций, в т.ч. 9 международных, из них 2 зарубежных (в период работы в МГУ им. А. А. Кулешова).

Автор 120 научных и учебно-методических публикаций (из них 85 – в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учебно-методические издания:

- Юревич, В. А. Моделирование свободного режима излучения лазера // В. А. Юревич, Е. В. Тимощенко, Ю. В. Юревич // Методические указания к лабораторной работе по разделу «Квантовая физика» курса общей физики. – Могилев : Могилевский госуниверситет продовольствия, 2012. – 21 с.
- Юревич, В. А. Моделирование динамических режимов излучения лазера // В. А. Юревич, Е. В. Тимощенко, Ю. В. Юревич // Методические указания к лабораторной работе по разделу «Квантовая физика» курса общей физики. – Могилев : Могилевский госуниверситет продовольствия, 2012. – 19 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

- Юревич, В. А. О возможности регулярных самопульсаций излучения инжекционных лазеров / В. А. Юревич // Письма в Журнал технической физики. – 2002. – Т. 28. – Вып. 7. – С. 12-18.
- Редько, В. П. Автомодуляция лазерного излучения, отраженного от двухслойной резонансной среды / В. П. Редько, А. В. Хомченко, В. А. Юревич // Доклады НАН Беларуси. – 2003. – Т. 47. – № 1. – С. 57–61.
- Глазунова, Е. В. Самопульсации излучения в полупроводниковом лазере с нелинейным тонкопленоч-

- ным затвором / Е. В. Глазунова, В. А. Юревич // Журнал прикладной спектроскопии. – 2005. – Т. 72. – Вып. 1. – С. 136–139.
- Глазунова, Е. В. Спектры пропускания слоя активных атомов при неоднородном уширении / Е. В. Глазунова, В. А. Юревич // Журнал прикладной спектроскопии. – 2005. – Т. 72. – Вып. 2. – С. 271–273.
 - Глазунова, Е. В. Гистерезис мощности излучения лазера с тонкопленочным нелинейным модулятором / Е. В. Глазунова, Д. М. Шилко, В. А. Юревич // Письма в Журнал технической физики. – 2006. – Т. 32. – Вып. 6. – С. 14–20.
 - Глазунова, Е. В. Самопульсации интенсивности вертикально излучающего лазера / Е. В. Глазунова, Д. М. Шилко, В. А. Юревич // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2006. – № 1(23). – С. 167–173.
 - Yurevich, V. A. Nonlinear reflection of light by thin-film resonant structure / V. A. Yurevich, E. V. Glasunova // Известия ГГУ им. Ф. Скорины, – 2006. – № 6(39). – Ч. 1. – С. 53–57.
 - Yurevich, V. A. Intensity self-pulsations in injection laser with thin-film nonlinear-refractive element / V. A. Yurevich, E. V. Glasunova // Proceedings SPIE, 2006. – V. 6054. – P. 84–91.
 - Yurevich, V. A. Self-induced instability of radiation in thin-film planar structure / V.A. Yurevich, E. V. Glasunova, A. V. Khomchenko // Proceedings SPIE, 2006. – V. 6259. – P. 256–265.
 - Тимошенко, Е. В. Трансформация коротких оптических импульсов при отражении тонким нелинейным слоем / Е. В. Тимошенко, В. А. Юревич // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова, Сер. В. – 2010. – № 2(36). – С. 26–34.
 - Тимошенко, Е. В. Оптический гистерезис при резонансном отражении света тонким нелинейно поляризуемым слоем / Е. В. Тимошенко, А. В. Томов, В. А. Юревич // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. Сер. В. – 2011. – № 2(38). – С. 63–71.
- Статьи научных сборниках:**
- Юревич, В. А. Резонансные свойства тонких слоев / В. А. Юревич, Е. В. Глазунова // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневого. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. – С. 115–125.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абабурка Николай Васильевич 141
Авдеева Нина Ивановна 217
Авласевич Михаил Александрович 143
Агеев Александр Григорьевич 4
Акулич Николай Васильевич 75
Акулович Александр Иванович 99
Алексейчикова Наталья Николаевна 5
Аленькова Юлия Васильевна 5
Анищенко Ольга Александровна 112
Антипенко Алеся Анатольевна 190
Архипов Бронислав Михайлович 217
Афанасьев Владимир Николаевич 6
Балашова Тамара Федоровна 204
Баранова Елена Валентиновна 7
Барсуков Сергей Сергеевич 75
Барсукова Жанна Анатольевна 113
Батан Сергей Николаевич 218
Башаркина Елена Александровна 114
Белый Владимир Кириллович 218
Бесова Маргарита Алексеевна 55
Бесчеревных Борис Семенович 144
Бирюк Ирина Борисовна 99
Богданович Светлана Эдуардовна 100
Бойко Юрий Николаевич 190
Болтовская Елена Александровна 145
Бондаренко Константин Михайлович 7
Борбат Владимир Николаевич 219
Борбат Татьяна Ивановна 145
Борисенко Владимир Васильевич 8
Борисов Олег Леонидович 191
Браиловская Людмила Евгеньевна 56
Бубенцова Елена Ивановна 146
Бузук Николай Петрович 56
Быкова Светлана Юрьевна 76
Бычок Сергей Михайлович 9
Веракса Виктор Иосифович 220
Веракса Зинаида Викторовна 115
Виноградова Инна Карповна 147
Вишневский Михаил Иванович 10
Волосевич Александра Владимировна 220
Волчок Геннадий Игнатьевич 12
Воробьев Александр Александрович 13
Галиновский Станислав Павлович 191
Гейченко Леонид Михайлович 192
Герасимова Татьяна Юрьевна 222
Гирин Валентина Николаевна 15
Голешевич Бронислав Олегович 57
Горкунов Валерий Александрович 76
Гостевич Татьяна Васильевна 223
Грушецкая Елена Николаевна 100
Гусев Сергей Силыч 224
Гуцанович Сергей Аркадьевич
Дедулевич Марина Николаевна 115
Демидова Ирина Андреевна 204
Демьяненко Татьяна Викторовна 117
Денисов Владимир Сергеевич 148
Дмитрачков Петр Фролович 16
Довгаль Алеся Валерьевна 101
Довгаль Дмитрий Александрович 58
Дуктова Любовь Георгиевна 148
Дьяченко Олег Викторович 18
Евменьев Виталий Иванович 149
Жарина Ирина Анатольевна 77
Жестков Сергей Васильевич 225
Жукова Инна Брониславовна 20
Забелов Петр Петрович 59
Загrevский Валерий Иннокентьевич 192
Зайцев Виктор Иванович 194
Зайцева Лилия Геннадьевна 118
Иванов Алексей Валерьевич 151
Иванов Валерий Георгиевич 226
Иванов Виктор Герасимович 194
Иванов Евгений Евгеньевич 102
Иванова Светлана Федоровна 104
Иванцова Елена Юрьевна 78
Ивашкевич Инна Викторовна 227
Калачева Ирина Викторовна 119
Канашевич Надежда Михайловна 205
Карабанов Александр Михайлович 78
Кармазинов Леонид Стефанович 20
Катасонова Алевтина Трофимовна 227
Кечик София Яковлевна 153
Киселева Дина Владимировна 79
Клебанов Александр Владимирович 80
Клебанова Наталья Александровна 81
Климуть Ярослав Иванович 105
Кобзев Павел Васильевич 154
Ковалёва Лариса Аркадьевна 21
Коваленчиков Николай Николаевич 22
Когачевская Татьяна Ивановна 59
Кожуренко Наталья Владимировна 228
Кожурин Татьяна Анатольевна 155
Колосов Александр Владимирович 22
Комарова Ирина Анатольевна 120
Кондратенкова Екатерина Александровна 195
Копытин Вячеслав Федорович 26
Копытина Галина Григорьевна 28
Коротков Николай Николаевич 152
Костенич Владимир Анатольевич 28
Котлярова Элина Вячеславовна 122
Кравец Елена Всеволодовна 228
Кротов Виктор Михайлович 230
Кульбенкова Инна Николаевна 156
Кучерова Анжелика Владимировна 195
Кушнер Юрий Захарович 124
Лавринович Дмитрий Сергеевич 29
Лавшук Алексей Степанович 60
Лавшук Дина Алексеевна 156
Лавшук Дмитрий Алексеевич 196
Лавшук Оксана Анатольевна 157
Ладутько Марина Владимировна 61
Лазутина Людмила Фёдоровна 206
Лапицкая Ирина Николаевна 158
Латотин Леонид Александрович 231
Лебедев Владимир Иванович 237
Леутко Валерий Кириллович 197

Лещенко Лариса Васильевна 237
Лисичкин Владимир Михайлович 31
Лихачёв Николай Егорович 206
Лихачёва Светлана Николаевна 207
Лукин Олег Александрович 81
Лукьянов Петр Григорьевич 32
Люкевич Виктор Васильевич 159
Мазаник Людмила Алексеевна 239
Макаревич Александр Николаевич 162
Маковская Наталья Владимировна 209
Малахов Леонид Кузьмич 211
Марзалюк Игар Аляксандравіч 33
Мартусевич Наталья Олеговна 198
Мартынов Иван Иванович 239
Мартынова Ольга Михайловна 165
Марченко Ирина Васильевна 240
Матюшевская Мария Иосифовна 37
Мащенко Михаил Васильевич 198
Михальчук Тамара Григорьевна 166
Морозов Николай Порфирьевич 241
Морозова Ольга Петровна 62
Мосейчук Татьяна Викторовна 168
Найборт Людмила Ерофеевна 53
Николаева Валентина Владимировна 241
Носков Сергей Александрович 107
Носкова Марина Сергеевна 244
Опиок Тамара Владимировна 38
Папейко Анатолий Анатольевич 169
Пенчанский Сергей Борисович 244
Писняк Геннадий Николаевич 62
Пищалов Виталий Николаевич 82
Платонов Александр Сергеевич 245
Поддубская Галина Семеновна 63
Полевченко Инна Имамутдиновна 245
Поляченко Лидия Дмитриевна 83
Попов Владимир Ильич 39
Попова Людмила Николаевна 170
Порошков Сергей Александрович 39
Прокофьева Ольга Олеговна 127
Пурышева Наталья Михайловна 40
Рабзонов Петр Георгиевич 246
Радьков Александр Михайлович 246
Рева Валентин Павлович 63
Ридевский Геннадий Владимирович 86
Риер Яков Григорьевич 41
Рогановская Елена Николаевна 249
Рогановский Николай Максимович 251
Роговцов Василий Иванович 171
Роговцов Дмитрий Александрович 211
Рубанова Евгения Викторовна 108
Рябченко Игорь Карпович 199
Савкин Алексей Ефимович 254
Савченко Ольга Николаевна 65
Сазонова Алла Михайловна 255
Сакович Наталья Владимировна 255
Сардыко Геннадий Иосифович 177
Свириденко Елена Андреевна 66
Седакова Валентина Антоновна 88
Семин Виктор Михайлович 43
Сенько Егор Егорович 256
Сермяжко Евгений Иванович 129
Сидоренко Иван Николаевич 257
Смоляров Михаил Робертович 89
Снопкова Елена Ивановна 130
Соболевский Алексей Никитович 257
Соколова Валентина Федоровна 177
Сомов Сергей Эдуардович 178
Сорока Александрина Витальевна 90
Сорокин Владимир Александрович 258
Сотский Александр Борисович 259
Стальмахов Валентин Емельянович 179
Старовойтов Леонид Евгеньевич 260
Старовойтова Елена Леонидовна 261
Старовойтова Тамара Евгеньевна 199
Старовойтова Тамара Сулеймановна 262
Старовойтова Татьяна Алексеевна 67
Старостенко Виктор Владимирович 43
Стаськов Николай Иванович 263
Столярова Татьяна Владимировна 264
Сузанович Валентина Борисовна 68
Сычова Елена Константиновна 180
Табунов Василий Васильевич 47
Таркан Наталья Евгеньевна 181
Тимощенко Елена Валерьевна 264
Тихончук Галина Николаевна 91
Токова Наталия Юсуфовна 49
Томов Александр Васильевич 265
Трамбачёва Татьяна Дмитриевна 212
Трещенок Яков Иванович 50
Трифонов Владимир Васильевич 200
Триченков Виталий Алексеевич 200
Трухачев Федор Михайлович 266
Угликова Ирина Валерьевна 108
Ульянов Олег Иванович 200
Урбанович Михаил Иванович 267
Фадеева Ирина Владимировна 109
Фатин Сергей Брониславович 201
Федоров Виктор Емельянович 213
Филимонова Ирина Юрьевна 110
Цаприлова Надежда Михайловна 70
Чеботаревская Тамара Матвеевна 267
Чеботаревский Андрей Борисович 270
Чеботаревский Борис Дмитриевич 272
Чекалина Ренаида Сергеевна 50
Черепанова Ирина Вячеславовна 132
Чернов Станислав Михайлович 278
Чернова Галина Сергеевна 182
Чернова Мария Станиславовна 183
Чесноков Николай Григорьевич 51
Чмарова Марина Ивановна 184
Чумакова Светлана Петровна 70
Щадраков Алексей Васильевич 92
Шакирова Луиза Сергеевна 185
Шаповалова Людмила Ивановна 71
Шардыко Игорь Владимирович 52
Шарухо Игорь Николаевич 93
Шевцова Вера Михайловна 186
Шергилашвили Юрий Коциевич 133
Шишкина Валентина Андриановна 134
Шубодерова Алла Михайловна 187
Шутов Владимир Владимирович 201
Юревич Владимир Антонович 278
Якубович Тамара Ивановна 72
Ярошевич Евгения Александровна 214
Ясев Владимир Викторович 215
Ячменева Ирина Николаевна 187

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ	3
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ	54
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.....	74
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.....	98
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА	111
ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ	140
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.....	189
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА	203
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ	216
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ	280

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Справочное издание

**УЧЕННЫЕ МГУ
ИМЕНИ А. А. КУЛЕШОВА**

Биобиблиографический справочник

Составители:

Порошков Сергей Александрович
Старостенко Виктор Владимирович
Сычова Елена Константиновна

Технический редактор *А.Л. Позняков*
Компьютерная верстка *А.Л. Позняков*
Корректоры: *Г.В. Карпенкова, И.Г. Коржова*

Подписано в печать .2013. Формат 60x84/8
Гарнитура Arial Cyr.
Усл.-печ. л. 33,0. Уч.-изд. л. 42,0. Тираж экз. Заказ .

Учреждение образования "Могилевский государственный университет
имени А. А. Кулешова", 212022, Могилев, Космонавтов, 1.
ЛИ № 02330/278 от 30.04.2004 г.

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
МГУ имени А. А. Кулешова.
212022, Могилев, Космонавтов, 1.